



Алтын
Кыттай



АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ



ІНСТЫТУТ ЛІТАРАТУРЫ
імя ЯНКІ КУПАЛЫ

Янка Купала

*Поўны збор твораў
у дзевяці тамах*



Рэдакцыйная калегія:

ГНІЛАМЁДАЎ У. В., ГОЛУБ Т. С.,
ДАПКЮНАС Ж. К., МАЧУЛЬСКІ У. А.,
МУШЫНСКІ М. І., НАВУМЕНКА І. Я.,
СЕЛЯМЕНЕЎ В. Дз.

Янка Купала

Поўны збор твораў



Том

9

Кніга другая

ДАПАЎНЕННІ
ДА ПАПЯРЭДНІХ ТАМОЎ
ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ
ДАДАТАК

МІНСК
«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА»
2003

УДК 821.161.3+821.161.3.09
ББК 84(4Бен)+83.3(4Бен)
К 92

Рэдактары тома:
ЗОЛАВА Э. А., МУШЫНСКІ М. І., СКАЛАБАН В. У.

Падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі:
ГЕСЬ А. М., ГОЛУБ Т. С., ЗОЛАВАЙ Э. А., СКАЛАБАНА В. У.,
«Летапіс жыцця і творчасці» — САЛАМЕВІЧА І. У.

ISBN 985-02-0661-6
ISBN 5-340-01093-7

© Казлоў М. Р., мастацкае афармленне, 2003
© ВРУП «Мастацкая літаратура», 2003
© НАРБ. Службовыя дакументы, 2003

Дапаўненні
да папярэдніх
тамоў







НЕ ПЛЮЙ У КАРЫТЦА...

(Прыпеўкі)

Жылі мы, былі мы
Пад панам, пад царам,
І леты і зімы
Карк гнулі не дарам.

Нагайка свіцела,
Гудзеў гонар панскі,
Мы смела, нясмела
Разводзілі казкі...

Не плюй у карытца —
Прыдасца напіцца.

Змяніліся часы,
І самі — мы самі —
Не ля тэй акрасы
Ўжо сталі панамі.

Ды к працы заўзятай
Пайшлі мы марудна:
Раскідалі хаты,
А skleіць штось трудна...

Не плюй у карытца —
Прыдасца напіцца.

Зямлі нам надалі
І нашай, і дворнай,
Надалі, а далей —
Нам штось не прасторна.

Зямлі і свабоды
Ўжо нам замала...

Якой жа выгоды
Яшчэ не ставала?!
Не плюй у карытца —
Прыдасца напіцца.
Бах, нашу Айчыну
Без нашае волі,
Як тую аўчыну
У шматкі папаролі.

А нам чужы статут
Паднёс пяць паведаў, —
Жыві і ўладай тут!
Ну, дзякуй за гэта!..
Не плюй у карытца —
Прыдасца напіцца.
І «польскі», і «рускі»,
І ўсякі чорт іншы
На сказ беларускі
Плюе, не купіўшы —

Каб нам, беларусам,
І немач, і ліха...
А мы што? — пад вусам
Бармочама сціха:
Не плюй у карытца —
Прыдасца напіцца.

15.1.<19>22 г.

<У РЕДАКЦЫЮ ГАЗ. «ЗВЯЗДА»>

7 красавіка 1931 г.

З прычыны нездароўя я не мог быць на сходзе і падпісаць рэзалюцыю-пратэст супраць нечуванага ўціску нацыянальных меншасцяў у Польшчы, супраць пагромаў на Зах<одняй> Беларусі і Зах<одняй> Украіне, прынятую пісьменнікамі БССР і надрукаваную ў «Звяздзе» ад 6-IV-31 г.

Праз гэта пісьмо ў вашу, т<аварыш> рэдактар, газету я далучаю свой подпіс пад вышэйпамянёнай рэзалюцыяй.

Янка Купала

Менск, 7-IV-31 г.

ДА А. С. НОВІКАВА-ПРЫБОЯ

[23.3.1937 г.]

Дорогой Алексей Силыч! Всем сердцем приветствую день Вашего юбилея. Сожалею, что не могу из-за болезни лично присутствовать на празднике советской литературы, празднике славного автора «Цусимы». Пусть Ваше творчество долгие, долгие годы бьет новым и новым прибоем на радость и счастье нашей великой социалистической Родины. Горячий привет. *Янка Купала.*

ДА А. С. НОВІКАВА-ПРЫБОЯ

[18.7.1938 г.]

Дорогой славный Алексей Силыч!

Я недавно был в Москве. Страшно хотелось побывать у Вас на даче, но мне сказали, что Вы странствуете по Донбассу. Так и не сбылось мое горячее хотение. Но это дело поправимо. Думаю во второй половине августа быть в Москве и тогда уже во что бы [то] ни было побываю в Вашей сказочной Семирамиде.

Сегодня только я уезжаю к себе на дачу. Должен Вам сказать, милый Алексей Силыч, что весна и кусок лета до сего почти времени прошли очень плохо. Весь май пролежал с каким-то воспалением легких, так что еле вычухался. Июнь проходил около кровати, а теперь чувствую себя неплохо. Теперь вот что, Алексей Силыч: приезжайте ко мне на дачу погостить сколько Вам заблагорассудится. У меня хорошо. На крутом берегу Днепра. Бытовые условия, уют, развлечения получите самые приятные. Одним словом, приезжайте. Буду ждать. Ехать очень удобно. Выезжайте из Москвы курьерским поездом с Белорусского вокзала в 11 ч. 5 м. вечера, приезжаете в Оршу, а я уже буду Вас ждать с машиной, и ко мне на дачу приезжаем завтракать, купаться, развлекаться. Хорошо! Только предварительно, Алексей Силыч, сообщить мне телеграммой о дне Вашего выезда из Москвы. Адрес для писем и телеграмм: *Копысь, Оршанского района.* Можно по этому же адресу звонить и по телефону. На даче у меня хороший телефон. Сможете в любое время поговорить по телефону и с

Москвой. Кроме того, будем регулярно слушать по радио последние новости из Москвы. Значит, договорились. А пока жду от Вас письма у себя на даче. Сердечный привет Марии Людвиговне. Вам всего солнечного и радостного.

Ваш Я. Купала.

P. S. Когда окончил письмо, вспомнил, что мы договорились говорить себе «на ты».

Посылаю цинкматы — можно сейчас посеять — вырастут.

ДА А. С. НОВИКАВА-ПРЫБОЯ

[Пасля 22.10.1938 г.]

Дорогой Алексей Силыч!

Страшно жалею, что не смог с Тобой повидаться в Москве в последний мой приезд. Но этим дело не поправишь! Теперь вот что: в первых числах ноября еду в Цхалтубо. Что, если бы и Ты, милый Алексей Силыч, присоединился ко мне? Это меня очень и очень обрадовало бы. Путевки достанем в Тбилиси, а там — подмолодимся немножко. Не раздумывая долго, соглашайся, славный дружище, и давай мне телеграмму, что всегда готов ехать. Из Цхалтубо заедем на месяц в Кисловодск закрепить лечение. Жду с нетерпением Твоего ответа.

Всего солнечного и радостного.

Твой Янка Купала.

Жена моя низко кланяется Тебе и Марии Людвиговне. От меня также сердечный привет Марии Людвиговне.

Я. Купала.

Адрес: Минск, Октябрьская, 40.

ДАРЧЫЯ НАДПІСЫ


Дарогому Гасану Лахуці с братскім песнярскім прыветом. Янка Купала. Москва. 23.VIII.1934 г.

На кнізе: «Избранные стихи». М., 1934 (захоўваецца ў фондах Інстытута мовы і літаратуры імя Рудакі АН Таджыкістана).

Дарогім і мілым т. Бану і Лахуці с іскрэнней сэрчаснасцю. Я. Купала. Москва. 1.XII.1935 г.

На кнізе: «Избранные стихи и поэмы». М., 1935 (захоўваецца ў фондах Інстытута мовы і літаратуры імя Рудакі АН Таджыкістана).

Лахуці Абулькасім Ахмадзэдэ (1887—1957) — іранскі паэт, адзін з заснавальнікаў таджыцкай паэзіі. З 1922 г. жыў у СССР. Пазнаёміўся з Купалам у 1933 г. у Маскве ў час падрыхтоўкі да стварэння ССП СССР. Удзельнічаў у святкаванні юбілеяў Янкі Купалы ў Мінску (1935) і Маскве (1940). Прысвяціў Купалу верш «Кастрычнік і паэт» у 1935 г., у 1942 г. напісаў артыкул «Памяці Купалы», аўтар успамінаў пра паэта.



КАЛЕКТЫЎНАЕ

У НАРОДНЫ КАМІСАРЫЯТ АСВЕТЫ БЕЛАРУСІ

Рост і паглыбленне дзяржаўнага, гаспадарскага і культурнага будаўніцтва БССР за апошнія часы падняў зацікаўленасць да Беларусі ў шырокіх колах Саюзнага грамадзянства і заганіцы. Беларускае пытанне зараз не з'яўляецца рэччу вузкага кола беларускага жыхарства. Аб ім гутараць і пішуць у савецкіх брацкіх рэспубліках і ў буржуазных краінах. Асабліва значна паднялася зацікаўленасць беларускім пытаннем пасля наступных трох здарэнняў: акадэмічнае канферэнцыі ў 1926 г., дакладу правіцельства БССР на ІІІ сесіі ў пачатку гэтага года і разгрому Беларускай сялянска-рабочай Грамады ў Заходняй Беларусі; гэты фактар таксама знімае агромністыя надзеі на БССР беларускага насельніцтва Заходняе Беларусі, Латвіі, Літвы і эмігранскіх калоніяў у Амерыцы, Чэхаславакіі, Югаславіі і інш.

Аднак, нягледзячы на гэта, усе тыя, хто зацікаўлены беларускім пытаннем, мала маюць правідовых даных аб яго сапраўдным выглядзе. Пры гэтым зашмат ёсць усюды заядлых ворагаў Савецкай Беларусі як нацыянальнае рэспублікі. Усё гэта трэба перамагчы, абмінуць і заставіць грамадскую думку працоўных усіх краёў больш-менш поўна асвядоміцца з гістарычнымі фактарам, якім ёсць нараджэнне БССР у скутку Кастрычніцкіх падзей, мінулае Беларусі, сённяшняе і наступнае. Зрабіць гэта мажліва праз навязанне культурнае сувязі з зарубежжам, шляхам заганічных камандзіровак з наладжаннем дакладаў аб будаўніцтве культуры ў БССР, літаратурных вечароў, навязаннем сувязі з культурнымі арганізацыямі і ўстановамі і асвятленнем беларускага жыцця ў заганічным друку. Апошнія настойна вымагаюцца зараз жа, калі беларус-

кае пытанне абвострана і стаіць у зяніце ўвагі ў Польшчы, Латвіі, Нямеччыне, Чэхаславакіі, не кажучы ўжо аб беларускай меншасці ў гэтых дзяржавах.

Прымаючы ўсё гэта на ўвагу і, лічачы ў дадатак, патрэбу даць мажлівасць праз камандзіроўку пазнаёміцца з культураю і бытам іншых народаў, што для творчае працы пісьменніка вельмі карысна і патрэбна, просім Народны камісарыят асветы даць нам навуковую камандзіроўку на два месяцы ў Латвію, Нямеччыну, Чэхаславакію і Аўстрыю.

З. Жылуновіч (Ц. Гартны)

Ів. Луцэвіч (Я. Купала)

М. Чарот (М. Кудзелька)

Менск, 16/V — 27 г.

Р. С. Па хадайніцтву «Маладняка» прашу далучыць да гэтай групы т. Зарэцкага М. (М. Касянкова).

Старш<ыня> ЦБ «Маладняка» *М. Чарот.*

У ЦЭНТРАЛЬНЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ САВЕТАЎ БССР

Мы, ніжэй падпісаныя, просім ЦВК БССР дараваць беларускаму пісьменніку-драматургу Францышку Аляхновічу і выпусціць на волю дзеля літаратурнае і тэатральнае працы ў БССР.

25 кастрычніка 1927 г.

Падпісалі:

Якуб Колас, М. Гарэцкі, аўтар «Гісторыі беларускай літаратуры», З. Бядуля, В. Друшчыц, праф. Беларускага Дзярж. Універсітэту, Міх. Грамыка, дацэнт БДУ і пісьменнік Янка Купала, А. Гурло, Аркадзь Смоліч, праф. БДУ, правадзейны член Інстытуту Беларускай культуры, Язэп Лёсік, член Інбелкульта, Уладзімір Жылка, Бр. Эпімах-Шыпіла, А. Багдановіч, дацэнт БДУ, Мікола Байкоў, Н. Красінскі — дырэктар БДТ-2, Янка Лабаноўскі, А. Грыневіч, Ч. Родзевіч, член ІБК, А. Пятуховіч, праф. БДУ.

ДА НАВУКОВЫХ І КУЛЬТУРНЫХ ДЗЕЯЧОЎ І ПРАЦОЎНЫХ УСЯГО СВЕТУ

Чатырохмільённае насяленне Беларусі, што апынулася ў межах польскай дзяржавы, перажывае найбольш трагічны момант у гісторыі свайго існавання. Шэсць гадоў панавання Польшчы над Заходняй Беларуссю прывяло апошняю да поўнага эканамічнага і культурнага заняпаду. Палітыка паланізацыі і імкненне Польшчы зрабіць Заходнюю Беларусь аграрнай калоніяй пагоршыла становішча беларускага сялянства — нават у параўнанні з даваенным часам.

Асабліва цяжка адбіваецца на сялянстве так званае «асадніцтва», або раздача беларускіх земляў польскім дэмабілізаваным жаўнерам. Пасёлкі асаднікаў укліняюцца ў беларускія землі ў мэтах штучнай паланізацыі і замацавання краю за Польшчай.

Фармальна раўнапраўныя, беларускія сяляне і рабочыя фактычна пазбаўлены ўсялякіх правоў: беларусаў не прымаюць на работу не толькі ў дзяржаўныя ўстановы, на фабрыкі, на чыгункі, але нават і ў памешчыцкія маёнткі.

Чатырохмільённае насяленне пазбаўлена права мець школу на роднай мове. Беларускія школы і настаўніцкія семінары зачынены польскім урадам у 1921 г. Беларускіх дзяцей гвалтам заганяюць у польскія школы, а бацькоў за непадсылку дзяцей у гэтыя школы штрафуюць і караюць, нягледзячы на тое, што, згодна польскай жа даваеннай статыстыкі, у Заходняй Беларусі налічвалася не больш 4 прац. палякаў.

Малазямелле, асадніцтва, вельмі цяжкія падаткі, накладанне штрафаў, забарона школы на роднай мове — усё гэта кладзецца надзвычайным цяжарам на беларускі народ, вядзе яго да поўнага культурнага заняпаду, збяднення, нэндзы і голаду.

Усякі пратэст супраць нячуванага эканамічнага і нацыянальнага прыгнечання разглядаецца польскім урадам як здрада дзяржаве, як найвялікшае дзяржаўнае злачынства. Праз увесь час не спыняюцца масавыя арышты — арыштоўваюць за ўсякае выяўленне актыўнасці як у галіне культурнай, так нават і кааперацыйнай дзейнасці. Польскія турмы перапоўнены тысячамі беларусаў.

Катаванні, здзекі ў турмах уведзены ў сістэму. Гэтыя бязлітасныя катаванні арыштаваных у польскіх засценках напамінаюць часы сярэднявяковай інквізіцыі. Аб гэтым найяскравей сведчаць афіцыйныя дакументы польскага сойму — інтэрпеляцыі беларускіх дэпутатаў гэтага сойму.

Нячуванае прыгнечанне і рэпрэсіі выклікалі часамі ў часткі насялення стыхійныя ўздымы збройнай барацьбы, партызанскія выступленні, якія з лютаю жорсткасцю прыдушаліся польскім урадам. Пераважная ж большасць беларускага насялення Заходняй Беларусі ў мэтах абароны нацыянальных правоў, у мэтах захавання чалавечай годнасці стала на шлях масавага арганізаванага змагання і самадзейнасці.

Формай гэтага масавага змагання, якое ахапіла да 100 тысяч беларускіх сялян і рабочых, была Беларуска-рабочніцкая Грамада, статут якой быў легалізаваны. Гэта арганізацыя ўзнікла як натуральны акт самаабароны і самазахавання нацыі ад поўнага фізічнага знішчэння.

Уся дзейнасць Грамады была накіравана на арганізацыю шырокіх народных мас дзеля змагання з самавольствам улады і нацыянальным прыгнечаннем, дзеля змагання за інтарэсы культурнага і эканамічнага існавання працоўных мас Заходняй Беларусі.

Арганізацыя беларускай школы і культурных устаноў, каапераванне насялення і г. д. — вось віна Грамады перад польскім урадам, віна, за якую была разгромлена 100-тысячная арганізацыя, арыштаваны сотні яе членаў. Арышты беларускіх паслоў польскага сойму — Тарашкевіча, Рак-Міхайлоўскага, Мятлы і Валашына адбыліся шляхам парушэння закону аб дэпутацкай недатычнасці.

Поруч з разгромам Грамады пачаўся разгром беларускіх культурных і кааперацыйных устаноў і арганізацый. Зачынены беларускія кааперацыйныя банкі, а іх кіраўнікі арыштаваны. Арыштаваны Антон Луцкевіч і Радаслаў Астроўскі, кіраўнікі Таварыства Беларускай Школы. Усе арышты робяцца паводле паказанняў шпіёнаў і правакатараў нібы за тое, што сябры Грамады з'яўляюцца «агентамі чужой дзяржавы». У сапраўднасці ж усе гэтыя арышты, як і суд над Беларускай сялянска-рабочніцкай Грамадой, выяўляюць намеры польскага ўраду задушыць культурныя беларускія цэнтры, задушыць самадзейнасць мас.

Мы, прадстаўнікі навукі і культуры БССР, кроўна звязаныя з працоўнымі масамі Заходняй Беларусі, будуючы беларускую культуру ў вольнай савецкай краіне, горача пратэстуем супроць палітыкі польскага ўраду, накіраванай да фізічнага знішчэння беларускага народу. Мы пратэстуем супроць суду, які адбываецца над цэлай нацыяй.

Мы заклікаем працоўныя масы братэрскіх Саюзных Рэспублік узняць шырокі рух пратэсту супраць акту класавае расправы, што чыніцца кіруючай верхавінай Польшчы над сялянамі і рабочымі Заходняй Беларусі.

Мы заклікаем людзей навукі і культуры, заклікаем працоўных усяго свету далучыцца да нашага абурлівага пратэсту.

Мы заклікаем увесь культурны свет узняць магутны голас пратэсту супраць суду над цэлым заняволеным народам.

Арганізуйце камітэты абароны!

Пасылайце выказванне свайго пратэсту польскаму ўраду!

Не дайце адбыцца нечуванай несправядлівасці над цэлай нацыяй!

Спыніце ўзнятую над працоўнымі масамі Заходняй Беларусі руку польскага фашызму!

Камітэт навуковых працаўнікоў і пісьменнікаў БССР па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады:

Старшыня камітэта, народны паэт Беларусі, правадзейны член Інбелкульта *Я. Купала*.

Члены: народны паэт Беларусі, правадзейны член Інбелкульта *Якуб Колас*, Старшыня Секцыі навуковых працаўнікоў БССР прафесар *Я. С. Вальфсон*, Прэзідэнт Інбелкульта прафесар *У. Ігнатоўскі*, заслужаны прафесар, рэктар БДУ, правадзейны член Інбелкульта *У. Пічэта*, правадзейны член Інбелкульта *З. Жылуновіч*, правадзейны член, неадменны сакратар Інбелкульта *В. Ластоўскі*, дацэнт БДУ д-р *А. Сянькевіч*, правадзейны член Інбелкульта і старшыня Галоўнавукі <С.> *Некрашэвіч*, дырэктар Інстытута сельскай і лясной гаспадаркі *Г. Гарэцкі*, правадзейны член Інбелкульта прафесар *А. Смоліч*, прафесар *М. Грэдзінгер*, *А. Цвікевіч*, *Л. Ашаровіч*, правадзейны член Інбелкульта, дацэнт БДУ *Язэп Лёсік*, *Я. Клыс*, асістэнт БДУ д-р <П> *Трамповіч*.

АДОЗВА ДА КУЛЬТУРНЫХ ДЗЕЯЧОЎ І ПРАЦАЎНІКОЎ СССР І ЎСЯГО СВЕТУ

Год таму назад польскі ўрад разграміў стотысячную Беларускаю сялянска-работніцкую Грамаду і сотні актыўных сяброў гэтай арганізацыі кінуў на катаргу і ў турмы. Польскі ўрад не

звярнуў увагі на многалічныя пратэсты культурных дзеячоў і працоўных усіх краін свету. Польская фашысцкая юстыцыя асудзіла імкненні беларускага народа да элементарных нацыянальных правоў, паставіла найшырэйшыя працоўныя масы Заходняй Беларусі па-за законам.

28 лютага 1929 года польскі апеляцыйны суд будзе нанова судзіць масавую нацыянальна-рэвалюцыйную арганізацыю беларускага народа; будзе нанова судзіць прадстаўнікоў разгромленай масавай арганізацыі рабочых і сялян Заходняй Беларусі.

Беларуская нацыянальнасць мае большасць у складзе насельніцтва на вялізных паўночна-ўсходніх прасторах сучаснай Польшчы, на тэрыторыі ў 106 тыс[яч] квадр[атных] кіламетраў, г[эта] значыць, больш як адной чацвёртай частцы тэрыторыі сучаснай польскай дзяржавы. На гэтых прасторах Заходняй Беларусі жыве 4 мільёны насельніцтва, з іх звыш 3-х мільёнаў беларусаў. Польскі фашызм шляхам сацыяльнага і нацыянальнага ўціску, шляхам рабавання прыродных багаццяў краіны імкнецца ўзмацніць частковую гнілую стабілізацыю капіталізму ў Польшчы дзеля больш паспяховай падрыхтоўкі да вайны супраць СССР.

Дзесяцёхгадовае панаванне польскіх абшарнікаў і капіталістаў давяло шырокія масы Зах[одняй] Беларусі да поўнага эканамічнага заняпаду і руіны. Індустрыяльныя цэнтры ў Беластоку, Вільні, Берасці, Горадні занепадаюць. Гарады страцілі ўсе падставы дзеля ўзросту.

Сельская гаспадарка асноўнай сялянскай масы Заходняй Беларусі занепадае і руйнуецца. Побач з вялізнымі латыфундыямі польскіх магнатаў і паноў, якім належыць звыш паловы ўсёй зямельнай плошчы, асноўная маса беларускага сялянства, лік гаспадарак якіх дасягае звыш трох чвэртак усяго ліку гаспадарак, гібее на дробных надзелах, перажывае перыядычныя галадоўкі.

Польскі фашызм задаўся мэтай спольшчыць каласальныя прасторы Заходняй Беларусі. Дзеля гэтага праводзіцца сістэматычная польская паланізацыя Заходняй Беларусі, лепшыя землі перадаюцца вайсковым каланістам-асаднікам, асвета на беларускай мове знішчана, з 400 беларускіх школ, існаваўшых у 1919 годзе, не засталася аніводнае; нацыянальны беларускі друк задушан.

Усё гэта, побач з існаваннем па суседству з Заходняй Беларуссю Беларусі Савецкай, дзе рабочыя і сяляне з'яўляюцца гаспадарамі свайго ўласнага жыцця, дзе ідзе росквіт беларускай эканомікі і нацыянальнай культуры, стварае грунт для

нацыянальна-рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, які шырокаю хваляю залівае беларускія прасторы ў Польшчы. Беларускі нацыянальна-рэвалюцыйны рух дасягнуў надзвычайнага размаху і масавасці ў Заходняй Беларусі, вынікам якога і было існаванне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады.

Палітыка буржуазнай Польшчы не ў сілах змяніць арганічныя супярэчнасці, якія існуюць паміж працоўнымі Зах[одняй] Беларусі і сучаснай панскай Польшчай. Польскі фашызм не змог і не зможа вырашыць ні сацыяльна-эканамічнае, ні аграрнае, ні нацыянальнае пытанне ў Заходняй Беларусі. Усе спробы фашызму шляхам жорсткага тэрору, шляхам падачак, подкупу і палітычных камбінацый разлажыць і задушыць рэвалюцыйна-нацыянальны рух пры дапамозе беларускіх згоднікаў і рэнегатаў — не ўдадуцца.

Мы заклікаем працоўных і культурных дзеячоў СССР і ўсяго свету далучыць свой голас пратэсту супроць здзекаў і праследванняў нацыянальна-рэвалюцыйнага руху ў Зах[одняй] Беларусі.

Патрабуйце свабоды дзейнасці для палітычных, культурных і эканамічных арганізацый рабочых, працоўнага сялянства Заходняй Беларусі.

Мы заклікаем працоўныя масы і культурных дзеячоў СССР і ўсяго свету падняць рашучы голас супраць нечуваных здзекаў польскага фашызму над працоўнымі Заходняе Беларусі за вызваленне тысяч нявінна засуджаных людзей, якія апынуліся за кратамі польскіх турмаў.

Члены Камітэта пісьменнікаў і навуковых Працаўнікоў БССР па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады:

Народны паэт і акадэмік — *Я. Купала*, народны паэт і акадэмік — *Я. Колас*, старшыня секцыі навуковых працаўнікоў — акадэмік *С. Я. Вальфсон*, прэзідэнт Беларускай акадэміі навук — *У. Ігнатойскі*, рэктар БДУ акадэмік — *Пічэта*, рэктар КУБ'а — *А. Сянкевіч*, акадэмік — *З. Жылуновіч*, неадменны сакратар Акадэміі навук — акадэмік *В. Ластоўскі*, старшыня Галоўнавукі — акадэмік *С. Некрашэвіч*, дырэктар Інстытута сельскай і лясной гаспадаркі — акадэмік *Г. Гарэцкі*, прафесар *А. Смоліч*, акадэмік *М. Грэдынгер*, акадэмік *Я. Лёсік*, *А. Цвікевіч*, *Л. Ашаровіч*, *Я. Клыс*, дацэнт БДУ д-р *Трамповіч*.

<ВІІШАВАННЕ А. ГУРЛО>

Паважаны Алесь Кандратавіч!

У дзень твайго 20-цігадовага юбілею літаратурнай дзейнасці мы, твае таварышы па працы, пасылаем табе сваё гарачае прывітанне.

Спявай, пясняр, аб магутным сацыялістычным будаўніцтве!
Працуй на карысць новага сацыялістычнага грамадства!

Цішка Гартны, З. Бядуля, Міх. Грамыка, Янка Купала, Ян. Нёманскі, В. Сташэўскі, М. Гарэцкі, Якуб Колас.

СТОЙКАМУ БАЛЬШАВІКУ — ПРЫВІТАННЕ!

Агульны сход савецкіх пісьменнікаў горада Менска шчыра вітае Міколу Мацвеевіча Галадзеда, стойкага бальшавіка, адданага змагара за генеральную лінію партыі, за ленінскую нацыянальную палітыку ў пяцігоддзе яго работы старшынёй СНК БССР.

Поспехі ленінскай культурнай рэвалюцыі, поспехі нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР самым шчыльным чынам звязаны з імем Міколы Мацвеевіча Галадзеда.

Мікола Мацвеевіч заўсёды пільна, уважліва і чула адносіўся і сачыў за развіццём літаратурнай справы ў нашай рэспубліцы, за ростам пралетарскай літаратуры, за ростам кадраў пралетарскай літаратуры з фабрык і заводаў.

Выступленні М. М. Галадзеда па пытаннях літаратуры, яго ўказанні, парады давалі нам, савецкім пісьменнікам, заўсёды бальшавіцкую, партыйную арыентацыю ў змаганні за літаратуру, сацыялістычную зместам і нацыянальную формай.

Шчыра вітаючы Міколу Мацвеевіча Галадзеда ад імя літаратурнага савецкага фронту БССР, жадаем яму далейшых поспехаў у рабоце, на якую яго паставіла партыя і рабочы клас.

Прэзідыум сходу: *Я. Колас, М. Лынькоў, Я. Купала, А. Александровіч, К. Крапіва, П. Швэйдэль, П. Галавач, Ц. Гартны, В. Вольскі, І. Харык, М. Чарот, М. Кульбак, Л. Кацовіч, Модэль, І. Шапавалаў.*

Рэд<акцыя> газ<еты> «Літ. і мастацтва».

РЭЗАЛЮЦЫЯ ПРАТЭСТУ ПІСЬМЕННІКАЎ БССР

Зноў з гоняў паднявольнай Заходняй Беларусі даносяцца да нас стогны і крыкі.

Гэта — голас дзяцей, якіх выкінуў фашызм з беларускіх школ. Гэта — галасы з-за крат лепшых прадстаўнікоў рабочага класа, працоўнага сялянства, правадыроў нацыянальна-вызваленчага руху — Тарашкевіча, Валашына, Дварчаніна, Гаўрыліка, Валынца, Крынчыка і тысячы лепшых сыноў рабоча-сялянскай сям'і. Гэта звіняць ланцугамі дэлегатy з'езда ТБШ. Іх паслалі масы падзяліцца вопытам барацьбы, вызначыць далейшыя шляхі змагання. Але дэфензіва кінула іх за краты.

Так «вырашаюць» нацыянальнае пытанне «місіянеры культуры і цывілізацыі» ў незалежнай і «дэмакратычнай» Польшчы...

Мы, пісьменнікі Савецкай Беларусі, ганьбім барбараў XX стагоддзя, носьбітаў чорнай рэакцыі, подлых і цынічных фашыстаў-пілсудчыкаў.

Польскіх імперыялістаў сёння акрыляе надзея, што вось-вось разгарыцца «вогнішча вайны», на якім з прыемнасцю можна «пагрэць скарчанелыя ад крызісу рукі».

Таму яны распачалі свой азвярэлы паход супраць Савецкага Саюза, азвярэлы паход на Заходнюю Беларусь, Заходнюю Украіну, дзе нарастае рэвалюцыйная хваля нацыянальна-вызваленчага руху, дзе нарастае грозная хваля нянавісці і гневу да катаў і душыцеляў.

Гэтая хваля змяце інтэрвенцыйніцкія планы польскіх імперыялістаў, іх стратэгічныя намеры ў падрыхтоўцы крывавага паходу на бацькаўшчыну сусветнага пралетарыяту.

Планы польскіх акупантаў па прыдушэнні нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі і Украіне і падрыхтоўцы інтэрвенцыі на Савецкі Саюз праводзяцца ў цесным кантакце з заходнебеларускімі і заходнеўкраінскімі нацыянал-фашыстамі, якія самым наглым чынам прадаюць польскаму фашызму інтарэсы мільённых мас пралетарыяту і працоўных.

Фашызм тысячамі год катаргі, шыбеніцамі і расстрэламі хоча задушыць магутную рэвалюцыйную хвалю.

Дарэмныя надзеі, паны «цывілізатары», падпальшчыкі новай вайны! Працоўныя ўсяго свету прыглядаюцца да вашай дзейнасці. І не забывайце, што рабочыя і сяляне, якіх вы душыце, на чыіх спінах гуляе ваш пацыфікатарскі бізун, не забывайце, што яны маюць мільёны сваіх братоў па ўсім свеце, якія змагаюцца разам з імі за сусветную пралетарскую рэвалюцыю.

Ва ўсім капіталістычным свеце кіпіць барацьба з эксплуатацыяй і ўціскам, у рабочых і сялян усяго свету ваша катаўская работа выклікае буру гневу і пратэсту.

І сёння мы голасна клічам: усе на дапамогу заходнебеларускім братам! Польскі імперыялізм робіць новае злачынства перад чалавецтвам.

Пакрыем ганьбаю іх саюзнікаў, агідных здраднікаў — беларускіх нацыянал-фашыстаў, подлых Луцкевічаў і Астроўскіх!

Рабочыя і калгаснікі Савецкай Беларусі, працоўныя і рэвалюцыйныя пісьменнікі ўсяго свету! Пралетарская салідарнасць не раз вырывала нашых братоў з рук катаў. Да пратэсту! Шквалам дэманстрацый пратэсту спынім паход акупантаў на Заходняй Беларусі.

Дапаможам вырваць з турмы Тарашкевіча!

Рукі прэч ад ТБШ, ад беларускіх гімназій і пачатковых школ!

Няхай жыве гераічная нацыянальна-вызваленчая барацьба рабочых і сялян Заходняй Беларусі!

Няхай жыве адзіны верны і непахісны правадыр гэтай барацьбы — КПЗБ!

Янка Купала, Кузьма Чорны, А. Кучар, С. Ліхадзіеўскі, Б. Мікуліч, А. Салагуб, У. Хадыка, П. Галавач, І. Харык, В. Таўлай, А. Александровіч, К. Крапіва, П. Глебка, С. Баранавых, І. Барашка, Я. Скрыган, В. Казлоўскі, М. Блісцінаў, Ц. Зарэчны, З. Астапенка, С. Куніцкі, М. Шалаеў, М. Кавалёў, Л. Бэндэ, Р. Кобец, А. Вольны, М. Багун, С. Нортман, В. Вольскі, І. Гурскі, М. Зарэцкі, В. Маракоў, В. Шашалевіч, А. Дудар, Я. Колас.

САЦЫЯЛІСТЫЧНЫ РАХУНАК

Нядаўна скончылася чыстка ячэйкі КП(б)Б Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі. Чыстка ўскрыла шэраг сур'ёзных недахопаў як у працы асобных сектараў выдавецтва, так і ў ДзВБ у цэлым. Асабліва дрэнна пастаўлена работа ў сектары літаратуры і мастацтва.

Пісьменнікі Менска, крытыкуючы работу выдавецтва і сваю работу, прад'явілі ДзВБ наступны сацыялістычны рахунак.

Сацыялістычны рахунак:

«Велізарнейшы размах сацыялістычнага будаўніцтва карэнным чынам змяніў эканамічную і культурна-палітычную геаграфію Беларусі.

Беларусь — краіна эканамічна і культурна адсталая ў мінулым, краіна балот, цемры і жабрацтва — пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі і яе ленінскага ЦК, на чале з правадыром сусветнага пралетарыяту тав. Сталіным і пры дапамозе рабочага класа брацкіх савецкіх рэспублік ператварылася ў краіну калгасаў, фабрык, заводаў, у краіну суцэльнай пісьменнасці.

Гэтых поспехаў дабілася партыя і рабочы клас, дзякуючы бязлітаснай барацьбе на два франты з «правым» і «левым» апартунізмам, у барацьбе з нацыянал-дэмакратызмам, з вялікадзяржаўным шавінізмам, з буржуазна-кулацкімі нацыяналістычнымі тэндэнцыямі, у барацьбе за асноўныя прынцыпы інтэрнацыяналізму.

На аснове поспехаў сацыялістычнага будаўніцтва, правільнага ажыццяўлення ленінскай нацыянальнай палітыкі савецкая літаратура БССР дабілася велізарных дасягненняў.

Гістарычная пастанова ЦК УсеКП(б) ад 23 красавіка 1932 г. паставіла літаратурную арганізацыю БССР на цвёрдыя ногі. Асноўныя пісьменніцкія кадры сталі на платформу Савецкай улады і сацыялістычнага будаўніцтва. Творчы актыў савецкай літаратуры БССР адказаў на пастанову ЦК УсеКП(б) новым творчым уздымам. Аб гэтым творчым уздыме пісьменнікаў яскрава сведчыць іх работа над новымі буйнымі творами, уключэнне пісьменнікаў ва ўсебеларускі конкурс па напісанню п'ес і г. д.

Аднак наша савецкая літаратура ўсяго Савецкага Саюза, і ў прыватнасці БССР, адстае яшчэ і на сённяшні дзень ад рэвалюцый рэчаіснасці і ад запатрабаванняў працоўнага чытача.

Тая тэматыка, якая ў нас ёсць, не адлюстроўвае ўсіх бакоў нашай рэчаіснасці, не заўсёды правільна асмыслівае яе складаную шматграннасць.

Перад пісьменнікамі пастаўлена задача паказаць грандыёзныя зрухі і велізарнейшае будаўніцтва ў нашай краіне, паказаць працэс сацыялістычнай пераробкі працоўных, дапамагчы гэтаму працэсу ў выкарчоўванні перажыткаў капіталізму з псіхікі людзей і ў ператварэнні іх у свядомых будаўнікоў бяскласавага сацыялістычнага грамадства.

За гэтыя вышы рэчаіснасці, якіх павінна дасягнуць наша літаратура, мы будзем змагацца і даб'емся гэтых вышы, вядучы рашучую непрыміруемую барацьбу з рэшткамі групаўшчыны, барацьбу з тымі, хто будзе перашкаджаць ідэйна-мастацкаму развіццю літаратуры.

Мы самым рашучым чынам будзем весці барацьбу з рэшткамі недабітага яшчэ ахвосця нацыянал-дэмакратызму, якое ў сваіх контррэвалюцыйных інтэрвенцыйных мэтах, прыкрываючыся фальшыва-нацыянальным сцягам, дзейнічае ціхай сапай, каб сарваць наша сацыялістычнае будаўніцтва.

ДзВБ у барацьбе на ідэалагічным фронце мае надзвычай важнае значэнне.

Поспехі ў гэтай барацьбе будуць залежаць ад таго, наколькі мы класава будзем пільныя, наколькі мы па-баявому, па-бальшавіцкі будзем змагацца за ажыццяўленне задач, пастаўленых перад намі партыяй.

Бяручы на сябе велізарнейшы абавязак паказаць у сваіх творах увесь пафас сацыялістычнага будаўніцтва, паказаць працэс сацыялістычнай пераробкі людзей, мы патрабуем ад Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі:

1. Разгарнуць канкрэтную барацьбу за высокую якасць прадукцыі, паставіўшы сабе задачай цвёрда праводзіць у рэдакцыйна-выдавецкай рабоце дырэктывы, дадзеныя тав. Сталіным у гістарычным лісце ў рэдакцыю часопіса «Пралетарская рэвалюцыя», — павысіць класавую пільнасць, змагацца з усімі праявамі апартунізму, прымірэнцтвам, гнілым лібералізмам у адносінах да ідэалагічнага браку. Усямерна выяўляць малейшыя спробы працягвання нацыянал-дэмакратычных ідэй, кулацка-буржуазных нацыяналістычных тэндэнцый.

2. Да канца верасня м-ца г. г. перагледзець усе рукапісы, якія ёсць у выдавецтве (як арыгінальныя, так і перакладныя) з пункта гледжання іх ідэйнай і мастацкай якасці. Прыцягнуць да гэтай работы пісьменніцкія сілы.

3. Бяручы на сябе абавязак свочасовага прадстаўлення рукапісаў, вызначаных дагаварамі, і адказнасць за выкананне якасных і колькасных паказчыкаў выдавецкіх планаў, мы патрабуем ад ДзВБ ліквідаваць практыку маруднага прасоўвання рукапісаў ад рэдактара да друку і асобных фактаў замарожвання ідэйна-мастацкіх каштоўных твораў.

Устанавіць цвёрдыя тэрміны праходжання і афармлення рукапісаў.

4. Павысіць персанальную адказнасць рэдакцыйна-выдавецкіх працаўнікоў як за ідэалагічны брак, так і за брак якаснага афармлення прадукцыі.

Устанавіць якасныя паказчыкі для паліграфіі і для выдавецтва (дабраякасныя арыгіналы, малюнкі, афармленне, папера).

5. Улічваючы важнасць задачы зніжэння сабекошта мастацкай кнігі, ДзВБ перагледзець калькуліраванне кніжнай прадукцыі.

6. Увесці ў практыку работы ДзВБ сістэматычна склікаць разам з гаркомам пісьменнікаў вытворчыя нарады пісьменнікаў і рэдактараў па пытаннях, звязаных з выпускам мастацкай літаратуры.

7. Павесці масавую і творчую работу з пісьменнікамі шляхам пасылкі ў творчыя камандыроўкі, склікання нарад пісьменнікаў па асобных творчых пытаннях, арганізацыі творчых вечароў, сустрэч.

Арганізаваць сталую кансультацыю для маладых пачынаючых пісьменнікаў пры сектары ЛІМ.

8. Звярнуць увагу на драматургічную літаратуру, асабліва для вясковых і клубных тэатраў, стварыць спрыяючыя ўмовы для творчасці драматургаў, арганізаваць разам з Аргкамітэтам і Гаркомам пісьменнікаў абгаварэнне і крытыку драматургічных твораў.

9. Арганізаваць выпуск таннай кнігі тыражом у 25 тысяч экзэмпляраў лепшых па сваёй ідэйнай і мастацкай якасці твораў.

10. У мэтах хутчэйшага прасоўвання мастацкай літаратуры для працоўнага чытача мы патрабуем ад ДзВБ:

а) хутчэйшага выканання пастановы ЦК аб арганізацыі кіёскаў у палітаддзелах МТС і саўгасаў;

б) арганізацыі масавай работы сярод чытачоў;

в) укамплектаваць кнігагандлюючую сетку падрыхтаванымі кадрамі, якія ведаюць літаратуру і здольны яе прасоўваць да працоўнага чытача;

г) своєчасова праз рэкламу, рэцэнзіі даводзіць да ведама працоўных мас аб выхадзе кнігі з друку.

11. Паставіўшы сабе задачу поўнага ахопу пісьменнікаў палітвучобай у марксісцка-ленінскіх гуртках, разгортвання літаратурна-масавай і культурна-палітычнай работы сярод пісьменнікаў, мы патрабуем ад ДзВБ асігнавання сродкаў на правядзенне ўсёй гэтай работы.

12. Упарадачыць пытанне выплаты ганарару.

Па даручэнню агульнага сходу пісьменнікаў г. Менска: *Янка Купала, Кузьма Чорны, Крапіва, Кульбак, Аксельрод, Броўка, Харык.*

ПАМ'ЯЦІ ЭДУАРДА БАГРЫЦКАГА

Памёр Эдуард Багрыцкі — вялікі рэвалюцыйны паэт сучаснасці.

Творы Багрыцкага, пакінутыя ў спадчыну нашай эпосе, будуць заўсёды хваляваць чытача магутнай аптымістычнай сілай адчування прыроды, жыцця, радасці і нават смерці.

І як пакутна і кантрастна гучыць гэтая вестка, прынесена тэлеграфам пра дачасную смерць паэта, з вялікай смагаю і радасцю жыцця выражанай у яго апошніх творах:

Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на кронштадский лёд.
Боевые лошади уносили нас,
На широкой площади убивали нас.

.....
Чтоб земля суровая кровью истекла,
Чтобы юность новая из костей взошла.

Эдуард Багрыцкі належыў да ліку тае літаратурнае інтэлігенцыі, якая ад самага Кастрычніка пайшла шляхамі пралетарскай рэвалюцыі. Яна, гэтая інтэлігенцыя, бачыла ў рэвалюцыі сапраўды вялікае, магутнае, рамантычнае, якое ішло на змену старому свету рабства, эксплуатацыі і прыгнёту. Гэтае сапраўды рамантычнае і вялікае яе захапляла на франтах грамадзянскай вайны, у сацыялістычным будаўніцтве. Часамі сацыяльна вялікія падзеі тая частка літаратурнае інтэлігенцыі, да якое належыў Эдуард Багрыцкі, бачыла, як старыя рамантычныя, нават рыцарскія подзвігі і справы, але заўсёды яна шчыра верыла ў вялікія здольнасці рэвалюцыйнага пралетарыяту пабудаваць новы сацыялістычны лад.

Эдуард Багрыцкі выступіў у літаратуры як паэт глыбокаарыгінальны, паэт вялікіх чалавечых пачуццяў і думак. Ад ранніх вершаў, у якіх Багрыцкі ўслаўляў голас прыроды, звера, птушкі — ён паступова ішоў да сацыяльнай лірыкі, да выражэння шматгранных пачуццяў чалавека-рэвалюцыянера, які аддае ўсё сваё жыццё, усю сваю кроў кропляй за кропляй пралетарскай рэвалюцыі. Іменна такія творы Э. Багрыцкага, як «ТБЦ», «Дума пра Апанаса», «Смерць піянеркі», дзе чалавек адчувае сваю бяссмертнасць у справах рэвалюцыі, паставілі Эдуарда Багрыцкага ў шэрагі найпрыгажэйшых і выдатнейшых імён паэзіі Савецкага Саюза.

Памёр вялікі рэвалюцыйны паэт.

М. Клімковіч, А. Александровіч, Янка Купала, Якуб Колас, А. Куляшоў, К. Крапіва, А. Кучар, П. Броўка, Б. Мікуліч, Х. Дунец, І. Гурскі, П. Галавач, З. Аксельрод, П. Глебка, У. Хадыка, З. Бядуля.

**ПРОТЕСТ БЕЛОРУССКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ,
ЧИНИМЫХ НАД НАРОДОМ БЕЛОРУССИИ**

Февраль 1942 года

**МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ КРАСНОГО КРЕСТА
Женева (Швейцария)**

Временно оккупировав Белоруссию, немецко-фашистские захватчики творят невиданные в мире преступления против ни в чем невинного мирного населения белорусских земель. Поголовное истребление народа, чудовищные издевательства над женщинами, стариками и детьми, ужаснейшие пытки, насилия, убийства, циничные надругательства над человеческой честью, неизвестная даже в мрачную эпоху средневековья жестокость — все это стало повседневным явлением в жизни белорусского народа на белорусской земле, захваченной немецкими полчищами.

Немецкие оккупанты совершают над белорусским народом кровавую расправу. Фашистские людоеды уничтожают материальные и культурные ценности, созданные народом за века его истории, сжигают города и села, установили сверхкаторжный режим принудительного изнуряющего труда.

Немецкие захватчики полностью или частично сожгли древние белорусские города, которыми по праву гордился народ, — Минск, Гомель, Бобруйск, Витебск, Рогачев, Орша, Полоцк и другие. Немцы сожгли и уничтожили много сотен белорусских сел и деревень.

Уже с самого начала войны, с момента немецко-фашистского нападения на СССР стало очевидным, что гитлеровское правительство в Германии поставило перед собой, как одну из целей войны, задачу уничтожения народов, поголовное истребление мирного населения на захваченных территориях. Только этим можно объяснить бесконечные факты военных расстрелов немцами невоенного населения — женщин, детей и стариков, спасавшихся от огня фронта.

Приведем факты из одного только участка белорусской территории и только в самые первые дни войны.

25 июня 1941 г. на Минско-Могилевском шоссе, в четырех км от Минска пулеметным огнем из немецкого самолета была расстреляна толпа женщин и детей, покидавших подожженный немецкими бомбардировщиками Минск.

26 июня 1941 г. в пяти километрах от м. Острошицкий Городок, по дороге на Смолевичи, была расстреляна пулеметным огнем из немецкого самолета толпа женщин и детей,

спасавшихся от немецкой бомбардировки гор. Минска. Всего было убито свыше 40 женщин и детей. Того же числа через три километра дальше, по той же дороге, пулеметной очередью из немецкого самолета было убито 4 женщины и двое детей. Того же числа, на участке дороги между дер. Прудище и м. Острошицкий Городок немецкий самолет долго преследовал двух женщин, много раз стрелял по ним, пока они не упали, простреленные.

27 июня 1941 года на участке дороги между дер. Юрово и Антопольем немецкий самолет выпустил несколько пулеметных очередей в толпу минских беженцев — женщин и детей. Среди убитых была 4-хлетняя девочка из гор. Минска **НИНА САВИЧ**.

28 июня 1941 г. по дороге между селами Сытоки и Антополье немецкий самолет открыл пулеметный огонь по толпе беженцев — женщин и детей. Толпа рассеялась по полю, и немецкий летчик долго обстреливал поле. Было убито свыше десяти женщин и детей.

Повторяем — это только несколько фактов, взятых из очень незначительного участка белорусской территории. Факты эти красноречиво говорят о системе действий немецко-фашистского зверья, об истинных намерениях преступного правительства гитлеровской Германии уничтожить белорусский народ.

Особенно ужасные и уже вполне систематические расправы с белорусским народом немцы начали с того момента, когда они заняли территорию Белоруссии и стали считать себя хозяевами белорусской земли.

Началось чудовищное истребление и ограбление белорусского народа.

У крестьян дер. Слободка Полесской области немцы отняли весь хлеб, картофель и другие продукты. В Петрикове немцы выгнали все население из рабочего поселка и до нитки ограбили их квартиры.

В дер. Роговский Прудок Пропойского района немцы открыли пулеметный огонь по населению. Стрельба началась беспричинно, затем фашисты полностью ограбили деревню и изнасиловали много девушек.

Факты массового грабежа и убийств имеются в каждом районе, в каждой деревне.

В дер. Костровка Кричевского района (Могилевская область) два немецких солдата и один офицер ворвались в дом гр-ки **ДРИГУЛИНОЙ**. Забрав все имущество на автомашины, солдаты увели и ее корову. **ДРИГУЛИНА** начала протес-

товать и просить, чтобы корову оставили, так как у нее имеется четверо детей. В ответ на это офицер застрелил ДРИГУЛИНУ, ее детей солдаты бросили в погреб и начали принуждать колхозника ЖМИРА, чтобы он засыпал их землей. Колхозник отказался, палачи расстреляли ЖМИРУ, а его труп привязали к забору.

В дер. Холмы Климовичского района (Могилевская область) немцы схватили шесть 15-тилетних девушек, изнасиловали, а затем отрезали груди, выкололи глаза и убили. Одну девушку разорвали на деревьях.

В дер. Городки Жлобинского района (Гомельская область) солдат застрелил 15-тилетнюю девушку за то, что она просила его не отнимать последнюю корову.

В дер. Полянка Житковичского района (Полесская область) были расстреляны 4 ученика ремесленной школы за то, что они хорошо отзывались о Красной Армии.

В дер. Исконь Кормянского района (Гомельская область) у колхозницы отобрали последнюю корову. Она запротестовала, и ее тут же расстреляли. К упавшей матери бросился ребенок. Бандиты не пощадили и ребенка. Его тотчас же расстреляли.

Расстрелы мирного населения Белоруссии, казни детей, женщин и стариков, надругательства над женской честью — это не одиночные случаи, это дело кровавых лап не отдельных недисциплинированных, особенно озверевших фашистских палачей. Нет, это выполнение чудовищных приказов гитлеровского командования.

Инструкции, приказы германского командования цинично требуют от немецких солдат и офицеров массового истребления мирного населения. В инструкции говорится: «Любое враждебное поведение населения по отношению к немецким вооруженным силам и их организациям наказывается смертью. Кто укрывает красноармейцев или партизан, кто поддерживает их, наказывается смертью. Если партизана не нашли, следует взять заложников из населения. Этих заложников следует повесить, если виновники или их помощники в течение 24-х часов не будут доставлены. В последующие сутки на этом же месте следует повесить удвоенное число заложников».

Полковник немецкой армии Зигерман в приказе по частям обращается к солдатам с требованием беспощадно истреблять мирное население Белоруссии. «Особенно безжалостно, — говорится в приказе, — следует уничтожать молодежь, так как она свирепа в своей ненависти к немцам».

Выполняя чудовищные приказы гитлеровского командования, немецкие оккупанты залили нашу родную белорусскую

землю кровью мирного населения — мужчин, женщин, не щадя грудных детей и седых стариков. По всей нашей земле, временно захваченной врагом, слышится стон истерзанных, хрип умирающих, ни в чем не повинных людей, душераздирающий плач сотен, тысяч несчастных, не успевших своевременно выбраться из фашистского пекла. Человеческому воображению трудно даже представить кошмарные зверства гитлеровских орд в Белоруссии. Кровь стынет в жилах каждого честного человека при мысли о фашистских кошмарах.

Вот только некоторые факты чудовищных злодеяний гитлеровских варваров.

В м-ке Корма Гомельской области всех мирных жителей немцы согнали на тяжелые работы, четыре 70-тилетних старика заявили, что они не могут пойти на работу. Тогда немецкий офицер спросил: «Кто еще не может идти на работу?» Отозвалось еще 64 человека. Все 68 человек немедленно были расстреляны.

Немецкие людоеды сожгли колхоз им. Белорусского Особого Военного Округа, а затем на глазах у родителей убивали маленьких детей, а некоторых бросали в костер. Десятки колхозников расстреляны.

В сентябре месяце прошлого года, ворвавшись в городской поселок Лельчицы (Полесская область), фашистские звери приступили к своему кровавому черному делу. Они согнали во двор дома Соц. Культуры 800 человек еврейского населения и учинили дикую расправу. Большими толпами они выводили людей за городской поселок и расстреливали, а 150 детей бросили и закопали живьем в яму. Озверелые бандиты не ограничились этим чудовищным преступлением. Из всей толпы они отобрали 80 молодых девушек, погнали их в лес, изнасиловали, а затем отрезали у них груди и выкололи им глаза.

В гор. Петрикове (Полесская область) немецкий офицер бросил в костер ребенка учительницы КУСТАНОВИЧ за то, что она не сказала, где находятся местные коммунисты. Ребенок на глазах у матери сгорел.

В гор. Мозыре стариков заставили носить из реки Припять воду на гору. Как только тот или другой старик выбивался из сил и падал, его тотчас же расстреливали.

После уничтожения немецкого парохода на реке Припять около города Петрикова (Полесская область) немецкое командование открыло артиллерийский огонь по городу и почти полностью уничтожило его. Затем немцы согнали к реке большинство населения города, взрослых расстреляли, а детей бросили в реку Припять.

В Гомеле немцы схватили 8 девушек, завели их в Ново-Белицкий лес, изнасиловали, а затем расстреляли.

В м. Шацк Минской области немецкие изверги согнали на площадь всех девушек и женщин, раздели их и заставили танцевать под звуки фанфар. После этого всех их изнасиловали.

В Ельске немцы посадили на барку 500 женщин и детей, шесть дней возили их по реке голодными, а затем их потопили. То же самое было в Мозыре и др. городах.

В Минске немецкие оккупанты учинили дикую резню и истребили больше 50-ти тысяч человек. В Могилеве расстреляли 4 тысячи человек. В Шклове расстреляно до 8 тысяч чел. В Крупках — 1080 чел., в м. Бобр Крупского района — 600 чел. В м-ке Круча Круглянского района замучено 169 человек.

Особенно беспощадно гитлеровские палачи расправляются с еврейским населением. На всей территории Белоруссии уничтожено почти все еврейское население.

В захваченном нашими частями донесении командира немецкого 2-го полка кавалерийской бригады «СС» — фон Магил сказано о «Припятской операции» (На Полесьи): «Мы выгоняли женщин и детей в болото, но это не дало соответствующего эффекта, так как болото оказалось не настолько глубоким, чтобы можно было в нем утонуть. На глубине одного метра можно достигнуть твердого грунта».

Вот чем озабочено немецкое командование. Правители из Берлина требуют больше крови мирного белорусского населения. В официальной инструкции верховного немецкого командования говорится: «Полная решимость уничтожить партизан и заподозренных является часто непосильной даже для самого черствого солдата. Но это необходимо. Правильно поступает тот, кто полностью, пренебрегая личными чувствами, беспощадно и бессердечно действует в бою».

Эти и многие другие документы ясно свидетельствуют о том, что массовое истребление немецкими захватчиками белорусского народа, убийства, расстрелы, пытки, издевательства, ограбления — являются частью государственной системы гитлеровской Германии. Гитлеровское правительство для достижения своих преступных целей сознательно повело своих солдат и всю нацию немцев на озверение.

Немецкие звери обильно поливают белорусскую землю кровью белорусского народа. Сотни тысяч кровавых драм разыгрались и разыгрываются на белорусской земле. Целое поколение белорусских детей искалечено страданиями. Сотни тысяч осиротевших детей, видевших смерть своих отцов и матерей под пытками немецких палачей, сотни тысяч отцов и

матерей, видевших невыносимые страдания и смерть своих детей от рук гитлеровских бандитов, сотни тысяч невинных людей, выгнанных немцами из своего дома и начисто ограбленных, развалины и кучи пепла на месте цветущих городов и сел — вот за что мы взываем о мести.

Этот отчет мы предъявляем гитлеровской Германии по дню последней расплаты.

Центральный Комитет Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии: *П. Пономаренко, П. Калинин.*

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР: *И. Билинский, И. Крупеня.*

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР: *Н. Наталевич, Л. Папков.*

Общественные деятели: Народный поэт БССР — академик *Янка Купала*, Народный поэт БССР — вице-президент Академии наук *Якуб Колас*, Президент Академии Наук БССР *К. Горев.*

Академики: *В. Леонов, С. Липатов, С. Мелких.*

Народная артистка БССР и СССР *Л. Александровская.*

Народные артисты БССР: *Григонис, Р. Млодэк, Владомирский, Глебов, Жданович, Ильинский, Засецкий, З. Васильева.*

Заслуженные деятели искусств: скульпторы: *Александр Груббе, Бембель, З. Азгур, Глебов.* Композиторы: *Е. Тикоцкий, А. Богатырев.* Художники: *Зайцев, Кудревич, Красовский.*


Литераторы: *Михась Лыньков, Кондрат Крапива, Кузьма Черный, Максим Танк, Т. Горбунов, М. Астапенко, П. Бровка, П. Глебо, П. Панченко, И. Гурский.*

Деятели медицины: *Прокопчук, Голуб, Коваленок, Серкова.*

Экономисты и ученые: *Пернев, Годнев, Ильюшин, Вольфсон, Борисенко.*

Заслуженные артисты: *Молчанов, Сергейчик, Ржецкая, Рахленко, Миронова, Платонов, Болотин, Арсенко, Денисов, Муромцев, Малькова, Ничопаева.*

Знатные люди БССР: *Сергей Притыцкий, Баторкин, Кобыш, Баруйков.*



СЛУЖБОВЫЯ ДАКУМЕНТЫ

№ 1. ПРЫБЛІЗНЫ МЕСЯЧНЫ КАШТАРЫС ПА РЭДАГА- ВАННІО ЧАСОПІСА «БЕЛАРУСКАЕ ЖЫЦЦЁ»

Мінск. 19 красавіка 1920 г.

Прыбліжоная месячная смета на расходы па рэдагаванню
часопісі «Беларускае жыццё»
(чатыры нумары ў м[еся]ц па 8 старніц)

1) Рэдактар	1500 мк.
2) Сакратар рэдакцыі	750 мк.
3) Карэктар	500 мк.
4) Ганарар ад радка	3200 мк.
5) Клішэ	1200 мк.
6) Кватэра для рэдакцыі	250 мк.
7) Канцылярскія і інш. расходы	150 мк.
Разам	<u>7550 мк.</u>

Ів. Луцэвіч

Менск 19/IV — 20 г.

№ 2. КАШТАРЫС ЧАСОПІСА «БЕЛАРУСКАЕ ЖЫЦЦЁ» З 15 КРАСАВІКА ДА 15 МАЯ 1920 Г.

Мінск. Не пазней 21 красавіка 1920 г.

Расход

Прыход

Каштарыс
тыднёвіка «Беларускае жыццё»
з 15 красавіка да 15 траўня 1920 г. па 750 экз.

№ п/п	Названне расходу	На 4 нумары		На 2 нумары		Названне прыходу	За 4 нумары ў м-ц	За 2 нумары ў м-ц
		ў м-ц	Маркі	ў м-ц	Маркі			
1.	Набор і друк	3000		1500		Прадажа 1200 экз. х 5 мк.	6000	
2.	Клішэ (10 шт. х 100 мк.)	1000		1000		—” — 600 экз. х 7 мк.		4200
3.	Папера (2 стапы ёсць) 1 ст.	2000		2000		Дэфіцыт	-7898	5475
4.	Кватэра	250		250				
5.	Канцьярскія расходы	150		150				
6.	Карэктар і сакратар	1000		750				
7.	Рэдактар	1500		1500				
8.	Ганарар: 1. Проза 6580 радк. х 60 фен. 2. Вершы 700 рад. х 1м.50 фен.	3948		2000				
	Разам	13898		9675			13898	9675

№ 3. ВЕДАМАСЦЬ НА ВЫПЛАТУ ГОНАРАРУ
АЎТАРАМ ЧАСОПІСА «ВОЛЬНЫ СЦЯГ» № 5 (7)

Мінск. Не пазней 13 снежня 1921 г.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара
сотрудникам белорусского журнала
«Вольны сцяг» № 5 (7)

Примечание к расценке: «Принимая во внимание постановление Совета Профессиональных Союзов об оплате газетных работников от 3 декабря 1921 года, оплата газетной строки специальных художественных — в стихах и прозе — и научных произведений берется из расчета до 1000 рублей за одну строку.

Журнальная же строка, по количеству печатных знаков в $1\frac{1}{2}$ раза превышающая газетную, расценивается в 1000 рублей за строку художественных произведений в стихах и 1500 рублей за строку специальной художественной прозы и научных произведений.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара сотрудникам белорусского журнала «Вольны Сцяг» № 5 (7)

№ п/п	Фамилии и имена авторов	Название произведений	Род произв.	Количество строк		За одну строку	Сумма	Причисляется к выдаче	Расписка в получении
				стихи	проза				
1.	Луцевич Иван	«Песня аб паходзе Ігара»	стих.	373	—	1000 р.	373000	373000	
2.	Родзевич Л.	«Дробныя гамонкі»	спец. худ. пр.	—	200	1500 р.	300000	300000	
3.	Плавник Самуил	«А ў бары...»	стих.	38	—	1000 р.	38000	38000	
4.	Забелло Т.	«Аблава»	спец. худ. пр.	—	318	1000 р.	318000	318000	
5.	Луцевич Иван	«Эрос і Псіха»	стих.	907	—	1000 р.	907000	907000	
6.	Лесник Я. — « —	«Беларуская Энеіда навыварат» — « —	сп. научн. — « —	{ 244 —	— 798	1000 р. 1500 р.	244000 1197000	1441000	
7.	Дашкевич Л.	Заслаўе ў гістарычнай персп[ектыве]	сп. научн.	—	334	1000 р.	334000	334000	
8.	Игнатовский В. — « —	«Сучасныя матывы белар[ускай] лірыкі» — « —	сп. научн. — « —	{ 80 —	— 108	1000 р. 1500 р.	80000 162000	242000	
9.	Плавник Самуил	«Рукапіс чарнакніжніка XVIII веку»	сп. научн.	—	296	1500 р.	354000	354000	
							Итого	4307000 руб.	

Итого по сей требовательной ведомости выписано четыре миллиона триста семь тысяч руб. (4.307.000 рублей).
Председатель Литературной Комиссии Академического Центра *Ів. Луцэвіч*
Редактор журнала *А. Раманоўскі*

**№ 4. ВЕДАМАСЦЬ НА ВЫПЛАТУ ГОНАРАРУ АЎТАРАМ
ЧАСОПІСА «ЗОРКІ» № 4**

Мінск. Не пазней 17 снежня 1921 г.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара
сотрудникам белорусского детского журнала
«Зоркі» № 4

Ввиду того, что строка прозы в журнале «Зоркі» вмещает двойную газетную строку, построчный гонорар за прозу в сей ведомости увеличен в два раза.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара сотрудникам белорусского детского журнала «Зоркі» № 4.

№ п/п	Фамилии и имена авторов	Название произведений	Род произв.	Количество строк		За одну строку	Сумма	Причиняется к выдаче	Расписка в получении
				стихи	проза				
1.	Луцевич Ив. Дом.	«А зьволька кукавала...»	стих.	38	—	1000	38000 р.		
2.	Міцкевіч К	«Рыбакі»	худ. пр.	—	106	2000	212000 р.	} 266000 р.	
3.	— « —	«Юрка і кот»	стих.	54	—	1000	54000 р.		
4.	Плавнік С.	«Возера»	худ. пр.	—	203	2000	406000 р.	} 980000 р.	
5.	— « —	«Тысяча прэсьдзсят чатыры і адна ноч»	худ. пр. перакл.	—	175	1200	210000 р.		
6.	— « —	«Жаўранаю»	худ. пр.	—	100	2000	200000 р.		
7.	— « —	«Для маленькіх дзетак»	стих.	141	—	1000	141000 р.		
8.	— « —	«Восень»	стих.	23	—	1000	23000 р.		
9.	Рейзін С.	«Восень»	стихи пер.	23	—	1000	23000 р.		
10.	Ракулька Я.	«Маленькі герой лесу»	худ. пр.	—	82	1500	123000 р.		
11.	Романовскі А.	«Мяцеліца»	худ. пр. перакл.	—	118	1200	141600 р.		
12.	Громько М.	«У купальскую ноч»	стих.	154	—	1000	154000 р.		
13.	Александровіч Л.	«Гуляня ў ваўкі»	стих.	25	—	800	20000 р.		
14.	Пуровскі [К]	Нолькі «Дзіцячым гульням»					20000 р.		

Итого по сей треб[овательной] ведом[ости] выписано один миллион семьсот шестьдесят пять тыс. шестьсот руб. 1765600 р.
 Председатель Литературной Комиссии Академического Центра
 Редактор журнала
 Ив. Луцэвіч
 С. Плавнік

№ 5. ВЕДАМАСЦЬ НА ВЫПЛАТУ ГОНАРАРУ АЎТАРАМ
ЧАСОПІСА «ЗОРКІ» № 5

Мінск. Не пазней 17 снежня 1921 г.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара
сотрудникам белорусского детского журнала
«Зоркі» № 5

Ввиду того, что строка прозы в журнале «Зоркі» вмещает двойную газетную строку, построчный гонорар за прозу в этой ведомости увеличен в два раза.

Требовательная ведомость
на выплату авторского гонорара сотрудникам белорусского журнала «Зоркі» № 5.

№ п/п	Фамилии и имена авторов	Название произведений	Род произв.	Количество строк		За одну строку	Сумма	Причи- тается к выдаче	Расписка в полу- чении
				стихи	проза				
1.	Пономарева Н.	«Восень»	стих.	32	—	1000 р.	39000 р. 38000 р.	70000 р.	
2.	— «—»	«Старая хатка»	стих.	38	—	1000 р.			
3.	Мнцкевич К.	«Страшнае спатканне»	худ. пр.	—	267	2000 р.	534000 р. 102000 р. 38000 р. 39600 р.	713600 р.	
4.	— «—»	«На адзіноце»	стих.	102	—	1000 р.			
5.	— «—»	«Пастушка»	стих.	38	—	1000 р.			
6.	— «—»	«Задачкі»	проза	—	33	1200 р.			
7.	Плавнік С.	«Музыка»	худ. пр.	—	109	2000 р.	218000 р.		
8.	— «—»	«Як божья кароўкі хатку будавалі»	худ. пр.	—	76	2000 р.			
9.	— «—»	«Як забяўляюцца дзеці ў белар[ускіх] вёсках»	проза	—	93	1500 р.	149500 р. 21000 р. 177000 р. 23000 р.	740000 р.	
10.	— «—»	«Што гэта?»	стих.	28	—	750 р.			
11.	— «—»	«Для маленькіх дзетаю»	стих.	177	—	1000 р.			
12.	— «—»	«Млын»	стих.	23	—	1000 р.	64000 р. 21000 р.	85000 р.	
13.	Луцкевич И.	«Дзед и баба»	стих.	64	—	1000 р.			
14.	— «—»	«Зімка»	стих.	21	—	1000 р.			

Продолжение

№ п/п	Фамилии и имена авторов	Название произведений	Род произв.	Количество строк		За одну строку	Сумма	Причина тается к выдаче	Расписка в получении
				стихи	проза				
15.	Романовский А.	«Шэсь лэбедзю»	худ. проза перакл.	—	143	1200 р.	171600 р.	171600 р.	
16.	Громько М.	«Сьнок Ляпуноу»	худ. проза перакл.	—	69	1200 р.	82800 р.	82800 р.	
17.	Пуровский [К]	Ноты к «Дзіцячым гульням»	—	—	—	—	20000 р.	20000 р.	
							1883500 р.		

Итого по сей требовательной ведомости выписано один миллион восемьсот восемьдесят три тыс. пятьсот руб. (1883500 р.)


Ів. Луцэвіч

С. Плавнік

Председатель Литературной Комиссии Академического Центра

Редактор журнала

Летапіс жыцця і творчасці





1879

У 2-й палове 19 ст. сям'я Ануфрыя Луцэвіча, дзеда Яся Луцэвіча, перабралася ў фальварак Раговічы Старасельскай вол. Мінскай губ. (цяпер у Мінскім р-не) на арэнду да памешчыка Набароўскага. Тут у 1879 г. яго сын Дамінік, будучы бацька Янкі Купалы, ажаніўся з Бянігнай Іванаўнай Валасевіч. Ён аддзяліўся ад сям'і і пайшоў служыць у фальварак Паморшчына (зараз зліўся з в. Ракаў Валожынскага р-на Мінскай вобл.) да памешчыка Здзяхоўскага, дзе ўзяў у арэнду кавалак зямлі.

Дамінік Ануфрыевіч Луцэвіч (4.5.1846—14.5.1902) нарадзіўся ў засценку Лазараўшчына (Пяскі, Луцэвічы) Магільнянскай вол. Ігуменскага пав. Мінскай губ. (цяпер Уздзенскі р-н).

Бянігна Іванаўна Луцэвіч (1857—30.6.1942) нарадзілася ў фальварку Няшота Стаўбцоўскай вол. Мінскага пав. і губ. (цяпер в. Ручын Стаўбцоўскага р-на). У 1879 г. супраць волі бацькоў, парваўшы з сям'ёй, выйшла замуж за Д. А. Луцэвіча.

Сястра Я. Купалы Ганна расказвала: «Па знешняму выгляду і па натуры Купала быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа шпарка, як бацька. Наша маці была поўная, прыгожая жанчына, шатэнка, па натуры спакойная, ураўнаважаная, маўклівая. З дзяцей яна больш за ўсіх любіла Яся... Нарадзілася маці каля Рубяжэвічаў. Бацьку маці я не помню, а бабуня Катажына, маці маёй маці, прыезджала да нас. Яна жыла каля Рубяжэвічаў і калі прыезджала, то прывозіла арэхі і розныя ласункі для дзяцей. Маці з выгляду была падобна на бабуню Катажыну. Памёрла бабуня Катажына 85 год». Любі-

мы паэт беларускага народа: *Зборнік успамінаў. Мн., 1960. С. 45 (далей будзе: Любімы паэт.— Я. С.)*.

Ганна Дамінікаўна ўспамінала: «Бацька мой, Дамінік Луцэвіч, быў высокага росту, бландзін, з рыжаватай бародкай. Быў ён чалавек нервовы, але добры і вясёлы, зычлівы. Хварэў 35 год катарам страўніка, ад чаго прымаў піццявую соду... Бацька быў гаваркі, вясёлы, любіў шпарка хадзіць. Апранаўся ён чыста і акуратна, увосень і ўзімку насіў высокія боты, а летам бацінкі». *Любімы паэт, с. 45*.

Былы парабак фальварка Селішча А. С. Бялькевіч сведчыў: «Бацька Янкі Купалы, Д. А. Луцэвіч, быў хударлявы, нос гарбаваты, валасы светла-русыя з дамешкай сівізны. Вусы падстрыгаў, бараду насіў невялікую (клінам), падстрыжаную». *Любімы паэт, с. 45*.

Ганна Луцэвіч прыгадвала: «Быў ён жывы чалавек, любіў парадаваць дзяцей, даставіць ім асалоду. Часта запрашаў ён да нас у дом гарманіста..., каб ён пайграў для дзяцей і пазабавіў іх. Калі прыязджалі да нас «крамнікі», дробныя гандляры, якія ездзілі па вёсках і фальварках і прадавалі розныя рэчы — хусткі, грабенчыкі, люстэркі, цацкі і інш., бацька заўсёды купляў што-небудзь для дзяцей. Дзеля гэтага яму часта прыходзілася пазычаць грошы. Бацька быў вельмі шчодры, таму і грошай у яго звычайна не было. Грошы ў яго не трымаліся, і ён часта мусіў пазычаць у суседзяў». *Любімы паэт, с. 45*.

Сучаснікі бацькі паэта ўспаміналі: «Адносіны Д. А. Луцэвіча да сялян былі ветлівыя і ласкавыя. І сяляне адносіліся да яго таксама добра. Калі пачынаўся ўборачны час, то да Луцэвіча сезонныя рабочыя лепей ішлі на работу, як да навакольных наймальнікаў, бо Д. А. Луцэвіч плаціў заўсёды на некалькі капеек даражэй, даваў адзін раз на дзень есці, таму заўсёды Д. А. Луцэвіч раней убіраў усё з поля, хаця ўборка праводзілася ўручную. У той час машын ніякіх уборачных не было, нават плугоў жалезных не было, а былі драўляныя сохі. Гаспадарку Луцэвіч Д. А. вёў добра і разумеў па гаспадарцы». *Любімы паэт, с. 46*.

Леакадзія Дамінікаўна расказвала: «Пасля смерці бацькі Ясь застаўся за гаспадара. Вельмі многа яму даводзілася працаваць. Ён стаў панурым, маўклівым...

...Да маці даходзілі чуткі пра тое, што Ясь піша вершы... Яна часам пачынала з Ясем гутарку:

— Ясю, як жыць будзем? Бацькі няма, ты ўсё кніжкі чытаеш, вершы складаеш. Дабром усё гэта не скончыцца. Што ты сабе думаеш? Ці ты хлеб з гэтага будзеш есці?

— Мама, ці хацела б ты, каб бацька вярнуўся з таго свету і зноў пачаў жыць з намі?!

— Чаму ж, дзеткі, не хацела б! Ой, як бы яшчэ хацела.

— Як табе хочацца, каб бацька вярнуўся да цябе, так мне хочацца пісаць. Нельга вярнуць бацьку да нас, нельга забараніць мне вершы складаць». *Такі ён быў: Зборнік успамінаў. Мн., 1975. С. 32 (далей будзе: Такі ён быў.— Я. С.)*.

1881

Дамінік Луцэвіч з Бянігнаю пераехалі ў фальварак Вязынка Мінскага пав. (цяпер Маладзечанскі р-н Мінскай вобл.) за 35 км ад Мінска, 40 км ад Маладзечна. Тут жылі браты Дамініка Антон, Юльян, Міхал, Адам, сёстры Марыя, Эмілія, Садалія. Арандавалі зямлю «на запашкі» ў пана С. Замбржыцкага. Жылі ў адной хаце з бацькамі.

Май, 4. У Дамініка і Бянігны нарадзіўся сын Мікалай. Хрышчаны ў Радашковіцкім касцёле. Хроснымі бацькамі былі жонка ўладальніка Вязынкі Алімпія Замбржыцкая і Язэп Банцарэвіч. Хутка, відаць, хлопчык памёр. Янка Купала нідзе пра яго не ўспамінае. «*Свабода*», 1996, № 49, 5 ліп. (публікацыя Я. Янушкевіча).

1882

Чэрвень, 25 (ліпень, 7). У сям'і Дамініка і Бянігны Луцэвічаў нарадзіўся сын Ясь (Ян, Іван), будучы Янка Купала. Хрышчаны 12 ліпеня ў Радашковіцкім касцёле ксяндзом Станіславам Сульжынскім. Хросныя бацькі — Алімпія Замбржыцкая і Язэп Банцарэвіч. *Пуцявінамі Янкі Купалы. Дакументы і матэрыялы. Укладальнік Г. В. Кісялёў. Мн., 1981. С. 45 (далей будзе: Пуцявінамі Янкі Купалы.— Я. С.)*.

1883—1886

Сям'я Луцэвічаў жыла ў в. Юзафове (Барысаўскі р-н Мінскай вобл.). Бацька служыў у маёнтку памешчыка Багдановіча.

1886

У Юзафове нарадзілася сястра Ганна (1886—29.12.1962). Жылі разам у Косіне, Сенніцы, Мінску, Прудзішчы, Селішчы, Бараўцах, Акопах. Я. Купала вучыў яе грамаце. З канца 1920-х гг. жыла ў доме Я. Купалы ў Мінску (Кастрычніцкая, 40). У гады Вялікай Айчыннай вайны жыла ў Мінску з маці. Пахавана на Усходніх могілках у Мінску.

1887

Верасень, 8. Нарадзілася сястра Марыя (8.9.1887—19.9.1966). Жылі разам у Косіне, Сенніцы, Прудзішчы, Селішчы, Бараўцах. Дома вучылася ў Яся. У 1906 г. выйшла замуж за І. К. Аўлачынскага. Да 1914 г. жыла з сям'ёй маці. Пасля ў засценку Ляўшова Слабадской вол. Барысаўскага пав. Мінскай губ., за 1,5 км ад хутара Акопы (у 1930-я гг. увайшоў у в. Харужанцы Лагойскага р-на). З 1935 г. да 1941 г. жыла ў в. Пчэльнік Барысаўскага р-на, працавала ў саўгасе. З 1953 г. у Мінску з У. Ф. Луцэвіч. Пахавана на Усходніх могілках у Мінску.

1887—1889

Сям'я Луцэвічаў жыла ў в. Косіна (цяпер Лагойскі р-н). Бацька працаваў у маёнтку памешчыка Багдановіча. Ясь вучыўся ў вандроўнага настаўніка («дарэктара»).

1888

У Косіне вучыцца пачатковай грамаце ў сына служачага маёнтка, вучня гімназіі Патаповіча. *Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1986. С. 303 (далей будзе: ЭД. — Я. С.).*

1889—1890

У в. Сенніца (Мінскі р-н) бацька Яся працаваў аканомам у маёнтку памешчыка Турчынскага. Зімой 1889 г.— вясной 1890 г. Ясь вучыўся ў Сенніцкай школе. Настаўніцай была А. В. Сонцава, якая мела добрую адукацыю, валодала фран-

цускай і нямецкай мовамі, іграла на фартэпіяна. Перадавала дзецям любоў да прыроды. У 1982 г. у Сенніцкай школе адкрыты Купалаўскі музей, адзін са стэндаў якога прысвечаны А. В. Сонцавай.

С. Х. Александровіч пісаў: «У вялікім цемнаватым пакоі на сцяне вісела аблезлая дошка, у два рады стаялі парты, а збоку нязграбная печ. Тут змяшчалася каля васьмідзесяці вучняў, наперадзе сядзелі першакі, а на апошніх партах дзябёлыя дзецюкі. Навічка Івана Луцэвіча, які тыдні два таму назад прыйшоў у школу, настаўніца пасадзіла на першай парце, каля свайго стала. Няхай будзе навідавоку. Можна хутчэй даведацца, якая патрэбна яму дапамога. Алімпіядзе Васільеў не падабаўся гэты жвавы хлопчык, які разумнымі вачанятамі пазіраў на дошку, лавіў кожнае слова тлумачэння». *Александровіч С. Незабыўнымі сцэжкамi. Мн., 1959. С. 91.*

1890

Люты, 15. Нарадзілася сястра Яся Леакадзія (15.2.1890—18.12.1970). У 1915 г. выйшла замуж за Ю. Ф. Раманоўскага. З 1918 г. яе сям'я жыла ў Калісбергу (Калізберг, Карлсберг; фальварак у Мінскім пав., за 1,5—2 км ад Радашковіч), дзе арандавала зямлю А. К. Сніткі, цесця Б. А. Тарашкевіча. Сюды ў жніўні 1919 г. прыезджаў Я. Купала. З 1927 г. сям'я Л. Д. Раманоўскай жыла ў Мінску ў доме Я. Купалы (вул. Кастрычніцкая, 40). З 1936 г. кожнае лета жыла з сям'ёй на дачы Я. Купалы ў Ляўках. Пахавана на Усходніх могілках у Мінску.

Сям'я Луцэвічаў пераехала ў Мінск. Купіўшы каця, бацька працаваў рамізнікам. Ясь вучыўся ў прыватнай падрыхтоўчай школе.

Віталь Вольскі пісаў: «Жылі Луцэвічы ў Мінску на Аляксандраўскай вуліцы (цяпер вуліца Максіма Горкага), каля Траецкай гары. У нашыя дні на былой Траецкай гары высіцца пасярод маладога прыгожага парку будынак Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета. У той час усю гэту плошчу займаў рынак. На адным баку Аляксандраўскай вуліцы былі невялікія двухпавярховыя мураваныя дамы, а на другім — вялізны незабрукаваны пустыр, дзе стаялі скрозь сялянскія фурманкі... У дамах жылі дробныя чыноўнікі, гандляры, рамеснікі, перакупшчыкі. Тут было некалькі заездаў, шмат чайных, піўных і закусачных. У дварах адбываліся гандлёвыя здзелкі.

Дом на рагу Аляксандраўскай і Набярэжнай вуліц, насупраць моста цераз Свіслач, належаў аднаму мешчаніну з Радашковічаў. У гэтым доме таксама быў заезд. Сюды заязджалі звычайна людзі з Радашковіцкай воласці. Спыняліся тут і ракаўскія ганчары, якія прывозілі на базар свае гліняныя вырабы — гаршкі, міскі, збаны, конаўкі, дзіцячыя цацкі. У гэтым доме, двор якога выходзіў на Стара-Віленскую вуліцу, недалёка ад лазні, і пасяліўся з сям'ёй Дамінік Луцэвіч. Месца было яму знаёмае. Ён неаднойчы тут начаваў, калі прыязджаў у Мінск з-пад Радашковіч.

Адразу за мостам пачынаўся Ніжні рынак і вуліца Няміга, гандлёвая частка горада.

Тут было заўсёды поўна народу. Сяляне з суседніх валасцей прывозілі на Траецкую гару мяса, муку, сала, масла, дровы, сена. Уся плошча была застаўлена вазамі. На рынку стаялі цэбры, кадкі, бочкі. Ад воза да воза хадзілі пакупнікі, хатнія гаспадыні, гандляры і гандляркі. Спявалі жабракі. Каля сялян круціліся ў пошуках лёгкай нажывы вёрткія прайдзісветы. Рохкалі свінні, іржалі коні.

На адным з дамоў вісела зялёная шыльда з надпісам: «Казённая винная лавка». Гэта была манаполька, тут куплялі гарэлку. Каля гэтай «установы» заўсёды бадзяліся п'яныя басякі, а каменныя прыступкі ля ўваходу былі запэцканы чырвонымі плямамі сургучу ад раскаркаваных на месцы бутэлек.

У 1890 годзе ў Мінску была пракладзена першая лінія гарадскога транспарту ад Брэсцкага вакзала (цяпер Таварная станцыя) да Старажоўкі, і вагоны конкі залязгалі на пад'ёме Аляксандраўскай вуліцы паўз дом, дзе жыў з бацькамі васьмігадовы Ясь. У тым жа годзе пачаў дзейнічаць у горадзе новы водаправод, але электрычнага асвятлення яшчэ не было, і па вечарах на вуліцах запальваліся ўручную бляшаныя ліхтары на невысокіх тоўстых слупах.

Месца, дзе жыла сям'я Луцэвічаў, было шумнае і люднае, асабліва ў параўнанні з ціхім, спакойным жыццём у Косіне ці Сенніцы, сярод маляўнічай, паэтычнай прыроды, сярод маўклівага спакою палёў і лясоў.

Хлапчук апынуўся ў самым віры тагачаснага гарадскога жыцця. Усё тут было нязвыкла, поўна новых уражанняў. Пастаяльцы ў заездзе кожны дзень мяняліся. Хлапчуку даводзілася сустракацца з людзьмі рознага стану, розных прафесій. Жыццё ў шумным, дагэтуль яму незнаёмым горадзе пашырала кругагляд малога Яся, узбагачала яго новымі ўражаннямі. [...]

Неўзабаве бацька аддаў Яся ў прыватную падрыхтоўчую школу. Аб тым, што гэта была за школа, мы можам даведацца з уласных успамінаў паэта: «Нейкі стары настаўнік трымаў групу вучняў, якіх падрыхтоўваў у розныя навучальныя ўстановы горада Мінска. Настаўнік любіў піць запоем, так што часта вучні заставаліся без настаўніка».

Дамінік Луцэвіч хацеў у той час, каб сын падрыхтаваўся да паступлення ў рэальнае вучылішча. Але планы бацькі хутка змяніліся, і гарадское жыццё скончылася». *Любімы паэт, с. 35—36.*

1891—1895

Бацька з сям'ёй арандаваў Прудзішча, фальварак памешчыка Жаброўскага ў Бяларуцкай вол. Мінскай губ. (зараз Лагойскі р-н). Ясь пачаў многа чытаць.

З ліста да Л. М. Клейнбарта 21.9.1928 г.: «Они, книги, разбудили во мне фантазию, создав постоянную коллизию между этой фантазией и действительностью. Но больше всего, я думаю, оказали влияние на меня — это белор. народные сказки, слышанные мною в детстве. Когда мы жили в Прудище (тогда еще я был малышом), у нас служил рабочий (парабак) некто Песляк (даже фамилию помню!). И вот он был, как мне тогда казалось, необыкновенный мастер рассказывать сказки, да оно так и было. Помню, что я ему не давал прохода. Пойдет ли он в поле пахать, или едет на ночное, я всегда с ним и всегда вымаливаю у него сказки. Рассказывал он удивительно. Чтобы его подбодрить, не раз крал я у матери сало или сыр и нес ему в награду за сказки. Можете себе представить: человек ходит за сохой, а следом за ним, как ворона, хожу я и слушаю». *Поўны збор твораў у дзевяці тамах. Мн., 1995—2003. Т. 9. Кн. 1. С. 270—271 (далей будзе: ПЗТ.— Я. С.).*

Віталь Вольскі пісаў: «З Прудзішча Дамінік Луцэвіч паслаў сына да сваіх знаёмых Стацкевіча і Мяскоўскага ў Аўгустова і Слабодку, маёнткі графа Тышкевіча, каля мястэчка Лагойск Барысаўскага павета. Там хлапчук вучыўся па чарзе на працягу адной зімы ў вандроўнага настаўніка, так званага «дарэктара».

На другі год бацька паслаў яго ў маёнтак Гаяны да арандатаркі Шкоды, у доме якой таксама жыў «дарэктар». Ён вучыў дзяцей арандатаркі, а заадно і Яся Луцэвіча.

Што такое «дарэктар»? Гэта — тып, характэрны для старой, дарэвалюцыйнай Беларусі. Сам Янка Купала ў сваёй

біяграфіі піша: «Тып гэтых перасоўнікаў-настаўнікаў быў у той час даволі распаўсюджаны на Беларусі... Адкуль яны набіраліся, якога роду-племені, цяжка сказаць. Але выклікалі іх да жыцця, відавочна, тыя абставіны, што: 1) было вельмі мала афіцыйных школ, 2) яны навучалі першым чынам ці па крайняй меры ў большасці па-польску, г. зн. на той мове, якая была афіцыйна забаронена».

У фальварках і маёнтках вандроўнымі настаўнікамі былі звычайна вучні сярэдніх навучальных устаноў. У вёсцы ў ролі «дарэктара» выступаў часцей за ўсё падлетак, які скончыў пачатковую школу і на глебе набытых ведаў вучыў грамаце сялянскіх дзяцей». *Любімы паэт, с. 37.*

З ліста да Л. М. Клейнбарта: «Читатъ книги я начал рано. Помню, еще в Прудиче, когда отец отправлял меня с сестрой на ночное (ночлег) пасти лошадей, я брал с собою книги и при свете костра или луны читал. Конечно, не обходилось без того, чтобы я не засыпал, а лошади не попадали в шкodu. Разумеется, отец за это меня не миловал и зачастую не давал мне брать с собою книг. Конечно, читал я без разбору, все, что могло попасться под руку в глухой провинции, — от «Северо-Зап. календаря» до «Философии польской истории» («*Filozofia Historji polskiej*»).

Какой автор тогда произвел на меня большее впечатление — трудно сказать. Но в общем помню хорошо, что книга, где говорилось о тяжелой доле бедного люда, всегда меня захватывала. Из этого, конечно, следует, что такие авторы, как Кондратович, Конопницкая, Ожешко (польские) и Некрасов, Кольцов (русские), меня больше всего интересовали. Впоследствии я увлекался Лермонтовым, Надсоном, Пушкиным (не особенно). То место, где он где-то вспоминает о «черни», мне очень не нравилось, оскорбляло. Разумеется, это выражение я поверхностно тогда понимал. Из польских авторов на меня большое впечатление производили Выспянский, Словацкий, Мицкевич, отчасти Крашевский своими историческими романами». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 267.*

Сястра Леакадзія ўспамінала: «Добра памятаю жыццё сям'і ў Прудзішчах. Нам жылося там вельмі цяжка. Пераехалі мы з Мінска, дзе бацька паўтара года працаваў возчыкам. Усю гаспадарку прыходзілася будаваць нанова. Зямля была вельмі кепская, камяністая. Працавалі ўсе — малыя і дарослыя — ад цёмнага і да цёмнага. Мы, дзеці, цэлымі днямі зносілі каменне з поля. Хадзілі з пазбіванымі да крыві нагамі. Ледзь выраблялі на арэнду. Да таго ж пані Шаброўская была вельмі капрызная і злосная.

У маёнтку жыў парабак, які склаў верш пра жыццё ў Прудзішчах:

Хто хоча гора нажыць,
Няхай ідзе ў Прудзішчы
Да Шаброўскіх службыць.
У іх надта добра:
Вадой — хоць заліся,
А камення — хоць забіся.
Дадуць есці голу ю косць,
Сядзеш за стол — проста злосць.

Гэты верш нам усім падабаўся, бо ён праўдзіва перадаваў, як цяжка было жыць і працаваць у памешчыцы.

Мы жылі вельмі бедна. Бацька прасіў пані зменшыць арэнду, пані не згадзілася, і мы пераехалі на хутар Селішчы». *«Бярозка», 1982, № 7, с. 4.*

1891

У фальварку Прудзішча нарадзіўся брат Казімір (1891—1902).

1893

У Прудзішчы нарадзілася сястра Сабіна (1893—1902).

1895—1904

У Селішчы (засценак Гайна-Слабадской вол. Барысаўскага пав. Мінскай губ., (цяпер Лагойскі р-н) бацькі арандавалі зямлю ў памешчыцы Манюшка. Знаходзіўся непадалёку ад в. Бяларучы.

З ліста Л. М. Клейнбарту 21.9.1928 г.: «Когда мы жылі в Селище, я познакомился с одним польским помещиком Сигизмундом Чеховичем в им. Бесядка Вилейск. у. Помещик этот был в свое время сослан Муравьевым в Сибирь, но впоследствии вернулся и жил безвыездно в своем имении Бесядах. У него была громадная библиотека, в большинстве из польских книг. Вот тут-то мне и открылся, что называется, клад. Помещик был идеалист, мечтатель. Этому способствовала, во-первых, ссылка, во-вторых, жил он как будто полулегально, притом жена у него была настоящая ведьма. Она его держала впроголодь и не давала ему вмешиваться абсолютно ни в какие дела. Так что он даже с женой не встречался. Жил

отдельно, куда ему посылалась какая-то пища, ни с кем не встречался, всегда поглощенный книгами. И вот его библиотека открыла мне глаза на многое, что доселе было неизвестно. Бывал у него я часто, принося ему в благодарность за книги то масла, то сыру, т. к. того, что доставалось ему от жены, на пропитание не хватало. Беседовали с ним много, о чем — трудно вспомнить, но больше всего, кажется, о польском восстании (18)63 года. Часто он мне выбирал книги для чтения, а иногда я сам просил его таких или других авторов. Кроме всякого рода поэзии, которой я больше всего увлекался, беллетристики, истории и т. п., у него первого я познакомился с нелегальной литературой, больше всего относящейся к польскому восстанию. Были это издания краковские, лондонские, парижские и т. д.

Встречалась ли мне тогда у него социалистическая литература — не помню. Но помню хорошо, что читаемая тогда мною нелегальная литература была проникнута вся ненавистью к царизму и любовью к свободе и независимости». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 268.*

Сястра Леакадзія прыгадвала: «Яшчэ ў Прудзішчах Ясь вельмі любіў чытаць. Кніжак сваіх у нас не было. І Ясь пазычаў іх у суседзяў.

Калі Ясю было гадоў трынаццаць, ён пачаў сам выпісваць газеты і часопісы. Якія газеты ён выпісваў, я не памятаю; з часопісаў ён выпісваў «Родину». Колькі яму, беднаму, прыйшлося пахадзіць за бацькам, пакуль той даў яму грошы на газеты. Ясь старанна выконваў усё, што загадваў бацька па гаспадарцы, каб «выслужыць» грошы.

Удзень чытаць ён не меў часу, бо трэба было працаваць на гаспадарцы. Ясь чытаў увечары і ўночы. Чытаў пры лямпе, пры лучыне, на начлезе пры вогнішчы. Сядзе, бывала, вечарам за кнігу, а яго пачынаюць гнаць спаць.

— Кідай сваё чытанне. Няма чаго вачэй сляпіць і дарэмна газу паліць.

Патушаць лямпу, а ён запаліць лучыну, прыладзіцца і чытае. У святочныя дні, улетку, ён зранку браў кнігу і на цэлы дзень сыходзіў у лес. Кніжцы ён аддаваў кожную вольную хвіліну. Што б ні рабіў, заўсёды пры сабе меў кніжку». «*Бязрозка*», 1982, № 7, с. 5.

З яе ўспамінаў: «Апрача кніжак, Ясь захапляўся музыкай.

Памятаю, як ён прасіў бацьку купіць яму скрыпку. Скора бацька купіў яму ў пастуха скрыпку за 50 капеек. Колькі радасці было, і не толькі яму аднаму, але і нам. Скончыць Ясь

увечары работу і — за скрыпку. Іграе цэлы вечар. Нарэшце мама пачынае прасіць:

— Пакінь ужо, галава развальваецца ад тваёй музыкі.

А ён усё іграе.

Вучыў яго іграць на скрыпцы парабак Мартын. Мартын быў вельмі цікавы чалавек, майстар на ўсе рукі: і на скрыпцы іграў, і добра расказваў казкі, і да работы быў ахвочы. З Ясем яны сябравалі. Сядуць разам і стануць на скрыпках іграць або Мартын казкі пачне расказваць, а Ясь слухае. Ну і мы Мартына акружым. Бацька паглядзіць і, усміхаючыся, скажа:

— Ну, ужо абляпілі.

Памятаю такі выпадак. Было гэта ўвосень. Звезлі з поля збожжа. Бацька паслаў Яся начаваць у гумно — пільнаваць. З ім разам пайшоў і Мартын. Ну, вядома, узялі з сабой і свае скрыпкі. Ігралі яны там да рання.

Назаўтра суседзі, жартуючы, пыталіся ў бацькі:

— Што гэта ў гумне ўчора апоўначы рабілася? Ці не завёўся там нячысцік?

Неяк у часопісе «Родина» Ясь вычытаў, што за два рублі можна выпісаць музычны інструмент. Яму вельмі захацелася мець гэты інструмент. Пачаў прасіць грошы ў бацькоў.

— Што ты сабе думаеш? Ці гэта ў нас рублі валяюцца? Выкінуць два рублі на нейкую дудачку!

Праз некалькі дзён мама ўсё ж дала Ясю два рублі.

— На, купі сабе дудачку...

Аднойчы ў святочны дзень, бачу, ідзе Ясь дадому і нясе нейкі скрутак. Пакуль ён распакоўваў яго, мы ўсе стаялі як зачараваныя. Не памятаю, як гэты інструмент называўся, але падобны ён быў на флейту.

Ясь цэлы дзень іграў. Настаў вечар, а ён усё іграе. Патушылі лямпу, усе ляглі спаць, а ён хоць ціхенька, а ўсё ж іграе. Бацька прагнаў яго ў сенцы, а ён і там усё наігрывае на сваёй дудачцы. Праз пару дзён расклеілася Ясева дудачка. Як ён яе ні ладзіў, нічога не выходзіла. Насіў ён яе «на лекі» да паважанага музыканта Павелька на суседні хутар. Але і той не даў ніякай рады дудачцы.

— Ну, наладзіў дудачку? — спытала я.

— Адчапіся... Ашуканцы... Яна ўся зроблена з паперы. А яшчэ два рублі садралі». «Бярозка», 1982, № 8, с. 5.

У Селішчы нарадзілася сястра Гэля (Гэлена) (1896—1902).

1897—1898

Ясь вучыўся ў Бяларучскім двухкласным народным вучылішчы Мінскага пав., якое скончыў за адзін год.

З успамінаў Д. М. Войніч, дачкі М. Ф. Турчановіча, дырэктара вучылішча: «Вучыўся Янка Купала добра, за адзін год ён паспяхова скончыў два класы. Вольны ад заняткаў час Янка Купала аддаваў чытанню мастацкай літаратуры. Я вучылася ў адной школе з Купалам і даставала яму кнігі і часопісы, якія яго цікавілі. Янка Купала быў цікаўным, жывым хлапчуком, любіў пажартаваць са сваіх таварышаў, сказаць «краснае слоўца»... Апранаўся Купала проста. Верхнім адзеннем служыў яму сялянскі кажух». *Любімы паэт, с. 41.*

«Свидетельство

сим удостоверяет, что крестьянин Минской губернии и уезда Белоручской волости, фольварка Селищи Иван Доминикович Луцевич, католического вероисповедания, родившегося июня 25 дня 1882 года, успешно окончил полный курс учения в Белоручском народном училище.

А потому права имеет на льготу, определенную пунктом 3-м статьи 56 Устава о воинской повинности изд. 1886 г.

Выдано апреля 30 дня 1898 года». *Ярош М. Пясняр роднай зямлі. Жыццё і творчасць Янкі Купалы. Мн., 1982. С. 28 (далей будзе: Ярош.— Я. С.).*

1902

Люты. Першыя паэтычныя вопыты на польскай мове: у дзень імянін сястры Леакадзіі напісаў прысвечаны ёй гумарыстычны верш. Сястра прыгадвала: «У Селішчы Ясь пачаў складаць вершы. Першы верш ён напісаў на мае імяніны. Было гэта ў 1902 годзе. Раніцой мама паслала мяне ў мястэчка Бесяды да крамніка Абромкі купіць мукі, цукру, дражджэй. Я пайшла. У гэты дзень усё нешта не ладзілася ў мяне з работай. Ясь хадзіў і падсмейваўся з мяне.

Вечарам ён прачытаў верш, у якім расказваў пра мой няўдалы дзень, пра ўсё, куды я хадзіла і што рабіла.

Усе пачалі смяцца з мяне. Я вельмі абразілася на Яся, выхваціла паперку з яго рук і кінула ў печ.

Гэта быў першы верш брата». «*Бярозка*», 1982, № 8, с. 5. Май, 14. Памёр бацька. Янка, старэйшы, астаўся за гаспадара.

Восень. Памёр малодшы брат Казімір, а яшчэ праз тыдзень ад шкарлятыны сёстры Сабіна і Гэля. Пахаваны ў в. Корань Лагойскага р-на.

З ліста да Л. М. Клейнбарта: «Интересный произошел случай при похоронах. Брат умер на неделю раньше. Когда впоследствии я привез хоронить обеих сестер вместе, то ксендз потребовал двойную плату за похороны. Я запротестовал, потому что его труд был ни больше ни меньше, чем при похоронах одного брата. На это ксендз ответил, что там он брал плату за одну голову, а тут за две головы». *ПЗТ*, т. 9, кн. 1, с. 265.

1903

Працаваў хатнім настаўнікам, пісарам судавага следчага ў Радашковічах.

Пісаў Л. М. Клейнбарту ў 1910 г.: «Благодаря, как водится, протекции я достал место писмоводителя у одного следователя. Последний был вполне культурный человек, играл на скрипке и любил при случае развлекать своих гостей (доктора, начальника почтовой конторы и др.) чтением следственного криминального материала (относящегося к изнасилованию и растлению малолетних). К сожалению, пробыв у следователя 2—3 недели, получил от него записочку, гласящую, что «вы-де, мол, молодой человек, не обладаете приятным почерком, ввиду чего по-дружески советую вам вернуться к прежнему образу жизни». Одним словом, прогнал». *ПЗТ*, т. 9, кн. 1, с. 227.

Быў хросным бацькам дачкі А. Бычкоўскага Марыі.

Снежань. Атрымаў месца ў канторы маёнтка Беліца Сенненскага пав. Магілёўскай губ. (Сенненскі р-н, за 15 км ад г. Сянно). Спачатку ў канторы маёнтка пана Свяцкага, потым малодшым прыказчыкам на яго гаспадарцы.

З ліста да Л. М. Клейнбарта: «Там я прослужил сначала в конторе имения, а потом, под весну, уже в 1904 г. — в качестве младшего приказчика на поле по хозяйству. Жалования помещик назначил мне 10 руб. в м-ц, притом заявил откровенно, что на моей обязанности лежит самая усердная эксплуатация рабочих (его слова). Но эта моя «эксплуатация» долго

не продолжалась. Я получил телеграмму о болезни матери и вынужден бросить службу и выехать домой к себе в Селище и снова заняться своим хозяйством». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 265.*

«В 1904 г. попадают мне в руки белорусские прокламации и револ. брошюры на бел. языке. Это окончательно решило, что я белорус и что единственное мое призвание — служить своему народу всеми силами своей души и сердца. Я уже писал Вам, что не только близость к народу, с которым я делил и горе, и радость, но и народное творчество, с каким я знакомился, слушая от близких мне людей сказки и пр., безусловно, оказывали на меня свое влияние в смысле развития фантазии в направлении жить белорусскими думами». [...]

«Первое стихотворение на белорусском языке я написал, если можно так выразиться, случайно. Ехал я в Минск. Передо мной ехали известные мне барышни высшего от моего класса. Вдруг они выпали из повозки довольно в пикантных позах. Вот этот эпизод и толкнул меня написать юмористич. стихотв. Написано оно было, насколько помню, очень слабо в смысле поэтики, но меня самого удивило то, что и я могу сочинять «вершы». С этого времени я и начал писать». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 274.*

У 1910 г. Я. Купала пісаў Л. М. Клейнбарту: «Писать начал я с 1904 г., но сначала ничего путного не выходило, т. к. не имел тогда еще ни малейшего представления о теории стихосложения. Впоследствии попала мне в руки стилистика, и дело начало налаживаться». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 228.*

Я. Купала паведамляў Л. М. Клейнбарту 21.9.1928 г.: «Кстати, отмечу здесь, что сразу и впоследствии до 1915 г. я писал много, и это мне давалось очень легко. Я мог за один день написать 200—300 строк стихов и редко когда после написания исправлял. Писал где и как попало: при костре, при луне, ошупью ночью, в дороге, за работой. Помню стихотв. «Чаго вам хочацца, панове?» (верш «Ворагам Беларущыны». — Я. С.) написано мною при перегонном и контрольном аппарате в винокур. заводе, когда я должен был наблюдать за этим аппаратом, чтобы регулярно поступал в него спирт. Громадная часть написанного мною пропала. Это было так: когда я жил в деревне, много написанного я передавал Самойло... При обысках... или других обстоятельствах часть моих материалов пропала. Потом я массу посылал в Вильно в «Нашу ніву» револ. стихов, которых по цензурн. тогдашним условиям печатать нельзя было. И они где-то с архивом «Нашай нівы» пропали». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 271.*

Ліпень, 14. Напісаў гумарыстычны верш «О собіесіе» («Пра жанчыну»). Яго аўтограф у ДзЛМЯнК — самы ранні з вядомых польскіх аўтографаў паэта.

Ліпень, 15. Напісаны верш «Мая доля» («Мая доля, дык вось доля») — самы ранні вядомы беларускі верш Янкі Купалы.

Лета. У Мінску пазнаёміўся з А. Бурбісам — удзельнікам рэвалюцыйнага руху. Атрымліваў нелегальную літаратуру для распаўсюджвання. *ЭД, с. 97.*

1904—1906

Сустракаўся з Ядвігіным Ш.

Я. Купала ўспамінаў: «Я познакоміўся с Ядвигиным Ш. ... Это было для меня большое событие, т. к. я впервые столкнулся с человеком, который не только писатель, которого печатают, но и пишет по-белорусски. С Ядвигиным Ш. я очень сблизился. Он мне много рассказывал о не знакомых мне до того времени писательских делах и т. п. Человек он был с высшим образованием (правда, университета из-за революционных дел не окончил), притом очень интересным и остроумным собеседником». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 274.*

1904—1909

Сям'я Луцэвічаў пераехала ў Бараўцы (вёска ў Мінскім р-не, 18 км ад Мінска). Арандавала тут фальварак (быў у канцы вёскі): Ясь увосень 1905 г. пайшоў працаваць на бровар у Сёмкава. Прыязджаў у Бараўцы ў 1906 г., калі працаваў на бровары ў Яхімоўшчыне і ў 1907 г., калі быў памочнікам вінакура ў Дольным Снове Нясвіжскага р-на. У гэты час аднавіў ранейшыя стасункі з У. І. Самойлам, якому паказваў свае вершы. Наведваўся ў Бараўцы з Вільні пасля 1908 г.

Пазнаёміўся з братамі І. І. і А. І. Луцкевічамі. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 269.*

Пісаў Л. М. Клейнбарту: «Я познакоміўся с белор. револ. деятелями... когда жил еще в Боровцах. Я уже тогда писал и свои стихи показывал В. И. Самойло, в течение 2—3 лет и переписываясь с ним. Он всегда хвалил и поощрял меня к писанию. При его содействии было напечатано по-белорусски мое первое стихотв. «Мужик» в минской газете «Сев.-Зап. край» прогрессивн. направления». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 269.*

Пазнаёміўся з рэвалюцыйнымі пракламацыямі на беларускай мове, з творчасцю В. І. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча. Прыняў рашэнне пісаць толькі па-беларуску.

1905

Студзень, 9. Царскія войскі расстралялі мірную маніфестацыю пецярбургскіх рабочых. Варварскі акт царызму выклікаў магутную хвалю пратэсту працоўных, у тым ліку і на Беларусі. Пралетарыят адказаў масавымі палітычнымі стачкамі і дэманстрацыямі. У студзені 1905 г. стачкі адбыліся ў 66 гарадах Расіі. Рабочыя баставалі і ў Мінску, Гомелі, Магілёве, Полацку, Бабруйску і іншых гарадах і мястэчках Беларусі. Пачалася першая руская рэвалюцыя. Узмацнілася барацьба сялян. Пашырыліся высечкі лесу, захоп памешчыцкай маёмасці, падпалы маёнткаў у Полацкім, Лепельскім, Бабруйскім, Быхаўскім, Барысаўскім і іншых паведах.

Вялікае ўражанне зрабілі ўсе гэтыя падзеі на маладога Янку Купалу.

Вясна. Я. Купала прымае ўдзел у першамайскай маёўцы рэвалюцыйна настроеных рабочых гуты «Залессе». *ЭД, с. 239.*

Май, 15. У грамадска-палітычнай і літаратурнай мінскай газеце «Северо-Западный край» з дапамогаю У. І. Самойлы, які тады працаваў у гэтай газеце, апублікаваны на беларускай мове верш «Мужык», падпісаны псеўданімам «Я. Купала». Гэта першае выступленне паэта ў друку.

Ліпень, 9. Пераклаў на беларускую мову «Тры Будрысы» А. Міцкевіча. Упершыню — зборнік «Шляхам жыцця», 1913.

Ліпень, 22. Пераклаў на беларускую мову «Галадоўліцу» (песню «Галодная» з паэмы «Каму на Русі жыць добра») М. А. Някрасава. Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6.

Ліпень, 23. Пераклаў байку А. Міцкевіча «Мужык і вужак» («Слор і зміја»). Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6.

Ліпень, 25. Пераклаў байку І. А. Крылова «Лебедзь, Щупак і Рак». Упершыню — зборнік «Жалейка», 1908.

Восень. Паступіў практыкантам на бровар памешчыка Р. Хялкоўскага ў Сёмкаве (16 км ад Мінска) да вінакура Сарнецкага, дзе фактычна быў чорнарабочым.

На працягу года. Напісаў вершы «Водклік з 29 кастрычніка 1905 г. у Мінску», «Думы маркотныя...», «У зялёным садочку» («Ой, не раз удваёчку...»), «Чаго б я хацеў...» і інш. Пераклаў на беларускую мову творы рускай і польскай паэзіі:

«З песень барацьбы за волю» Дз. Цэнзара, «На Палессі» У. Сыракомлі (Л. Кандратовіча), «Салёная» (з паэмы «Каму на Русі жыць добра») М. А. Някрасава, «Жальба дзяўчыны» Яскулкі.

1905—1906

Першыя пераклады з Т. Шаўчэнкі: «Пажоўкнуў ліст... Прыгаслі вочы», «Думка», «За думаю дума роем вылятае» (урывак з верша «Гогалю»).

1906

Люты, 1. Завяршыў паэму «Зімою».

Сакавік, 10. Напісаны верш «Нуда». Упершыню — «Жалейка».

Сакавік, 12. Напісаны верш «Каршун». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Сакавік, 18. Напісаны верш «Нябожчык». Упершыню — «Жалейка».

Сакавік, 30. Напісаны верш «З песень а бітвах». Упершыню — «Жалейка».

Сакавік, 31. Напісаны верш «Паэтам». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Красавік, да 7. Напісаны вершы «Што ты спіш?». Упершыню — Свянціцкі І. «Відроджэння білоруськаго пісьменства». Львоў, 1908; «Не рвіся к багатым». Упершыню — «Жалейка»; «Пашкадуй мужыка!». Упершыню — «Жалейка». Вершы чытаў А. Бурбіс 7 (20).4.1906 г. на прадстаўленні ў Пятроўшчыне каля Мінска.

Красавік, 15. Напісаны верш «Не клянiце мяне». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Красавік, 18. Пераклаў верш М. А. Някрасава «Што ні год памяншаюцца сілы». Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6.

Май, 12. Напісаны верш «І як тут не смяцца». Упершыню — «Жалейка».

Май, пасля 15. Напісаў верш, прысвечаны створанай у Пецярбургу 5 мая 1906 г. «Беларускай выдавецкай суполцы «Загляне сонца і ў наша аконца». Упершыню — «Жалейка».

Май, 28. Напісаны верш «Адзін». Упершыню — «Жалейка».

Май, канец. Л. Пракопчык пісаў: «Канец мая. Перад апоўднем, недзе аб адзінаццатай гадзіне, у Лысую Гару да Быч-

коўскіх прыехаў Купала. Каня паставіў пад вокнамі і, завязаўшы лейцы за плот, зайшоў у дом. Антон адразу ж паслаў некага з дзяцей па сваіх стрыечных братоў, Шпакоўскага і Казлоўскага, што якраз гасцілі ў Лысай Гары. Сабраліся шасцёра, зачыніліся ў пакоі... Гэты майскі дзень і пазнейшыя бурныя падзеі на ўсё жыццё запомніла наша цётка Соф'я, якая мела на той час 12 гадоў. Цікава, што амаль з тымі ж дэталямі аб арышце Бычкоўскіх расказваў праз шмат гадоў іхні сусед, тады таксама 13—14-гадовы падлетак Антон Маліноўскі». [...] Сустрэча была перапынена крыкам цёткі Анэты: «Сядзіце тут, гляньце ў акно!» Па дарозе ад Пунішчаў да Лысай Гары рухаліся коннікі — цэлая калона. Былі яны апрануты ва ўсё чорнае. Вядома ж, стражнікі. Ззаду, у лёгкай брычцы, ехалі прыстаў і ўраднік. «Гэта па нас! — прамовіў Антон. — Нам няма куды схавацца, а ты хутчэй едзь, Ян!» — загадаў дзядзька Купалу. Той выбег на вуліцу. Пугі на месцы не аказалася, вырваў з плоту штыкетнік, ускочыў на воз і паімчаў уніз да Будаў незаўважаны. Паліцыя акружыла дом Антона, на двор нікога не выпусцілі. Вобыск зацягнуўся да вечара: шукалі лістоўкі, зброю...» *Пракопчык Л. Дрэмле памятка дзён... Краязнаўчыя нарысы. Мн., 1981. С. 172—173.*

Чэрвень, 2. Напісаны верш «Зашумеў лес разгуканы». Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6.

Чэрвень, 11. Напісаны верш «Для куска хлеба». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Чэрвень, 12. Пераклаў верш М. А. Някрасава «У людзей і ў нас». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3. Напісаны верш «Мая эпітафія». Упершыню — Зб. тв., 1932, т. VI.

Чэрвень, 24. Напісаны верш «Песенька для некаторых маладых людзей». Упершыню — «Жалейка».

Ліпень, 5. Напісаны верш «Мая малітва». («Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Ліпень, 9. Пераклаў верш М. Канапніцкай «Пара» («Przeogały gaz i drugi»). Упершыню — «Жалейка».

Ліпень, 11. Пераклаў верш М. Канапніцкай «Каму» («Тому tylko plug a socha»). Упершыню — «Жалейка».

Ліпень, 26. Напісаны верш «Ой, чаму на хаты гэтыя?..». Упершыню — «Жалейка». Эпіграмы «Вось так хлопец, вось так ён...», «На беларускую выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў наша аконца» (I. «Што і мы аб чымсь дбаем, — выдавецкую маем...»; II. «Горы абяцаці...», «Ён работнік гра-

мадзянскі...», «То беларус, то палячок...», «Ў кавярні водзіць рэй і лад...», «Варшаўскіх брукаў марны франт...», «Мо чалавекам з рук, з вачэй...», «Любіць ён работу...», «Дэпутату Н. Н.». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Ліпень, 28. Пераклаў верш М. Канапніцкай «На жалейцы» («А szemiż wu, chłodne gosy»). Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 10. Напісаны верш «Дзе ні вылеці з няволі...». Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 14. Напісаны верш «Вольха». Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 15. Напісаны вершы «Я бачыў», «Ліпа». Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 18. Напісаны верш «Шчасце» («Мы гонімся часта за мараю блуднай...»). Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 24. Пераклаў верш І. Пілецкай «Сон на куццю». Упершыню — «Жалейка».

Жнівень, 28. Напісаны верш «Над сваёй Айчызнай». Упершыню — «Жалейка».

Верасень, 2. Напісаны верш «Песня жней». Упершыню — «Жалейка».

Верасень, 10. Напісаны верш «Спрасоння». Упершыню — «Жалейка».

Кастрычнік, 16. Напісаны верш «Не тужы». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Кастрычнік, 22. Напісаны верш «Пакіньма напушта на лёс свой наракаць...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Кастрычнік, 31. Напісаны верш «За што?..» («Маці мая, маці...»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Лістапад, 9. Напісаны верш «З людзьмі». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Лістапад, 24. Газета «Наша ніва» паведаміла, што ў суполцы «Загляне сонца і ў наша аконца» хутка выйдзе зборнік Янкі Купалы «Жалейка». Гэта першае паведамленне ў беларускім друку пра Янку Купалу і яго зборнік «Жалейка».

Лістапад, 27. Напісаны верш «Пойдзем». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Восень 1906 — вясна 1907. Працуе памочнікам вінакура Сасноўскага на бровары памешчыка Любанскага ў Яхімоўшчыне, за 20 км ад Маладзечна, недалёка ад чыгуначнай станцыі Палачаны.

Верасень—снежань. Напісаў паэму «Нікому». Упершыню — «Чырвоны сейбіт», 1926, № 1, 2 з падзагалоўкам «3 часоў прыгону».

З успамінаў Восіпа Лук'янавіча Парфена: «Я часта сустракаўся з Купалам. Мне цікава было, што Купала вельмі любіў слухаць апавяданні аб жыцці простых працоўных людзей. Часта-часта, амаль кожны дзень мы гаварылі з ім. Я расказваў аб жыцці сялян бліжэйшых вёсак, аб сваім жыцці, і Купала слухаў з цікавасцю. Адноўчы я расказаў бытаваўшае ў народзе апавяданне з часоў прыгону. У апавяданні расказвалася аб здзеках жорсткага пана з сваіх сялян, аб тым, як загубіў ён жыццё маладога хлапца і дзяўчыны». Гэтае апавяданне В. Л. Парфена і стала асноваю сюжэта паэмы «Нікому». *Янка Купала: Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці паэта. Мн., 1955. С. 292—293.*

Снежань, 8. Напісаны верш «Да Н.». Упершыню — Зб. тв., 1932, т. VI.

На працягу года. Напісаны вершы «Аўтарцы «Скрыпкі беларускай», «Благая жонка...», «Бываюць хвілі...», «Віхор загуляў», «Вы кажаце...», «Вясна» («Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы...»), «Дуб» («Калыханы ветрамі...»), «Доля ўдавы», «Думкі перад вясною», «З песень бедака», «З песень нядолі» («Колькі жудкага...»), «З сіроцкай долі», «Кацярына» («Ох, як гэта Кацярына...»), «Куды ні ўцякаю», «На службе», «Нашай долі», «Не глядзі...», «Паэзія», «Першыя песні», «Праз вайну», «Пры выпіўцы», «Прыпеўка», «Родныя песні», «Спроба актавы», «Там», «Усе разам», «Хай жа вам так не здаецца», «Хлеб», «Шуміць шумненька гаёк», «Янка Канцавы» і інш.

Зрабіў пераклад паэмы У. Сыракомлі «Niedziela» («Нядзеля»), якая мае падзагалавак «Ідылія з нядаўняга мінулага».

В. Ю. Ластоўскі ўспамінаў: «З творчасцю Янкі Купалы я пазнаёміўся ў Ленінградзе ў 1906 годзе. Тады прыбылі там поштай рукапісы яго вершаў, якія пасля ўвайшлі ў зборнічак «Жалейка», і іх чытаў, у кружку тагачасных ленінградскіх беларусаў, праф. Эпімах-Шыпіла». *Шляхам гадоў. Мн., 1993. С. 152.*

Захаваўся машынапіс 22 вершаў на польскай мове з аўтарскімі праўкамі і подпісам: «Пісаў у 1906 г. І. Луцэвіч».

1907

Студзень, 1. У. І. Самойла напісаў і накіраваў з Мінска Я. Купалу верш «Янку Купале. В ответ на поздравление с Новым 1907 годом». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 51—52.*

Студзень, 29. Напісаны верш «Цяжка мне, цяжка, слуге беспрытоннаму». Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6.

Сакавік, 21. Напісаны верш «Сон» («Не помню дня і той минуты»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 3 (апошнія 8 радкоў упершыню ў Зб. тв., 1972, т. 1).

Вясна. Я. Купала працуе памочнікам вінакура ў маёнтку Дольны Сноў памешчыка М. Гартынга Навагрудскага пав. Мінскай губ. (цяпер Нясвіжскі р-н).

Май, 10 — чэрвень. З ліста Я. Коласа Л. М. Клейнбарту 7.10.1928 г.: «Это имя впервые услышал я, вернее, увидел в мою бытность в редакции «Нашей нивы» весной 1907 года, когда стали появляться его стихи. Я имел тогда очень близкое отношение к чисто литературному отделу в газете и прочитывал Купалины стихи в рукописи. Оригинальность, свежесть и талантливость их автора сразу обращали на себя внимание. В тесном кругу незначительной числом белорусской интеллигенции того времени имя Купалы повторялось очень часто как имя даровитого поэта, от которого ожидалось очень много. Поэзия Купалы растет, развивается и на страницах «Нашей нивы» занимает первое место». *Якуб Колас. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Мн., 1972—1978. Т. 13. С. 86 (далей будзе: Колас. — Я. С.).*

Май, 11. У газеце «Наша ніва» (№ 18) верш «Касцу» — першае выступленне паэта ў беларускім друку.

Чэрвень, 8. Напісаны верш «Я не для вас...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Чэрвень, 9. Напісаны верш «Перад Сёмухай». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Чэрвень, 12. Напісаны верш «Ночка». Упершыню — зборнік «Гусяр», 1910.

Чэрвень, 14. Напісаны вершы «Перад бурай». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2. Заўвага аўтара: «Верш гэты напісаны пасля разгону царом другой Думы» (разагнана 3.6.1907 г.); «Не чакай...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Чэрвень, 16. Напісаны верш «Калі ў свет я ні гляну прыгожы...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Чэрвень, 19. Напісаны верш «Не чапайся, панічок!...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Чэрвень, 27. Гальяш Леўчык напісаў у Варшаве санет «На Купалле» — першы твор беларускай паэзіі, прысвечаны Янку Купалу.

Ліпень, 4. Напісаны верш «З бяды і нуды». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Ліпень, 6. У «Нашай ніве» (№ 24) вершы «Ці ж гэта многа?!» і «Лета» («Эх ты, лета, гарачае, бурнае!..»).

Ліпень, 15. Напісаны верш «Устань». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Ліпень, 20. Напісаны верш «Далей і болей...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2. У «Нашай ніве» (№ 25) верш «З песень беззямельнага» («Ніваў загоны»).

Ліпень, 25. Напісаны верш «Хлеб». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

У «Нашай ніве» (№ 25) нататка «Беніцкая воласць Ашмянскага павету...» (подпіс И. Л.). *ПЗТ, т. 8, с. 7, 362.*

Ліпень, 26. Напісаны верш «Покуль сонца ўзыдзе...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2.

Жнівень, 3. У «Нашай ніве» (№ 26) (цалкам у зборніку «Шляхам жыцця») 2-я частка верша «Над ніваю ў непагоду» пад назваю «Непагода» («І чаго ж, непагода слязлівая»); пад псеўданімам «Янук с-пад Мінска» — «Старыя праўды на новы лад». У паштовай скрынцы газеты: «Астрашыцкі Гародок. Мінск. г. Янцэ Купале: не ўжывайце беларускіх слоў малавядомых, так званых правінцыяналізмаў».

Жнівень, 17. У «Нашай ніве» (№ 27) артыкул «Хто к лесу, а хто к бесу» пад псеўданімам «Янук с-пад Мінска» і верш «Вучыся!..».

Жнівень, 31. У «Нашай ніве» (№ 28) верш «З песень аб мужыцкай долі» («Сажань шырынёю...»).

Верасень, 1. Мінская машыністка С. Свірноўская атрымала ад У. І. Самойлы разлік за перадрук вершаў зборніка Я. Купалы «Жалейка». *Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць. Мн., 1968. С. 175 (далей будзе: Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць. — Я. С.).*

Верасень, 14. У «Нашай ніве» (№ 29) верш «Былі ў бацькі тры сыны» пад загалоўкам «Старая песня на новы лад».

Верасень, 15. Я. Купала атрымаў пашпарт № 3726, выдадзены Мінскай мяшчанскай управаю. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 47—50.*

Верасень, 28. У «Нашай ніве» верш «На што?», прысвечаны Я. Коласу.

Кастрычнік, 12. У «Нашай ніве» верш «Чары» («Покі світкі не стыдаўся»).

Кастрычнік, 26. У «Нашай ніве» верш «Прышла восень...».

На працягу года. Напісаны паэма «Калека». Упершыню — «Чырвоны сейбіт», 1926, № 3; вершы «Ах, ці доўга...», «Ворагам Беларускашчыны», «З маркотных думак», «З нуды», «З

песень аб няволі», «Згінула сонца», «Замаўчыце, думы», «Куды ты рвешся!..», «Легла на сэрцы гора нядольнае», «На адвітанне», «На беларускую выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў наша аконца», «Не дайце згінуць», «Не дружы...», «Поле роднае», «Праступнік», «Прыйшла восень», «Разлад», «Сумна, сумна жыць на свеце», «Тканне намёткі», «У зялёным садочку» і інш.

1908

Студзень, 4. У «Нашай ніве» (№ 1) верш «Чаго хмурыцца?..» без загалоўка.

Люты, 1. У «Нашай ніве» (№ 3) верш «Хто ты гэткі?».

Люты, 15. У «Нашай ніве» (№ 4) верш «За праўду».

Сакавік, 5. З-за змешчаных у ёй вершаў Я. Купалы «Што ты спіш?» і «Там» забаронена брашура І. Свянціцкага «Адраджэнне беларускага пісьменства» (Львоў, 1908). З даклада цэнзара М. А. Васянцовіча-Макарэвіча: «...В конце же брошюры автор поместил два стихотворения: 1) «Что ты спиш?» Марка Бяздольного... и 2) «Там» Янка Купала..., относительно которых он сам сомневается, могут ли они скоро увидеть дневной свет в России. Действительно в первом стихотворении обращается внимание мужика на то, что ведь на его деньги делается все: царь и дворец себе строит, и войну ведет, а мужик с детьми помирает с голоду. Так пусть же он идет с косою в руке и требует возврата себе всего, что ему принадлежит, пусть кричит на весь мир, что с ним сделал царь! Во втором стихотворении описывается, как «там» борцы за свободу идут на виселицы, а царь стоит с нагайкой над теми, что своим потом поливают землю. Восстаньте же, пока царь еще не высосал всей крови из вас! Полагаю, что этого вполне достаточно для запрещения брошюры с невыдачей просителям». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 57—58.*

Сакавік, да 11. Як паведаміла «Наша ніва» 11.3.1908 г. у № 8, выйшаў з друку першы зборнік паэзіі Я. Купалы «Жалейка». У гэтым самым нумары газеты змешчана аб'ява, што «Жалейка» мае цану 50 кап.

Сакавік, 14. У «Нашай ніве» (№ 6) верш з цыкла «З песень беззямельнага» («Што за шчасце, што за доля») і верш Альберта Паўловіча «Каліва праўды», прысвечаны Я. Купалу.

Красавік, 4. Газета «Минское слово» назвала вершы Я. Купалы, надрукаваныя ў брашурі І. Свянціцкага «Ад-

раджэнне беларускага пісьменства», падпольнымі пракламацыямі, напоўненымі «самоў бесшабашной ложью и неизбежными призывами к бунту».

Красавік, 13. У газеце «Минский курьер» (№ 67—68) пераклад В. С. (У. І. Самойлы) верша Я. Купалы «Хоць ты, сэрца, лопні, трэсні» пад назваю «Белорусу». Гэта першы пераклад твораў Я. Купалы на рускую мову.

Красавік, 25. У «Нашай ніве» (№ 9) вершы «Аратаму» і «За пасвяшчэнне, вершык харошы», прысвечаны А. Паўловічу як адказ на яго верш «Каліва праўды».

Май, 9. У «Нашай ніве» (№ 10) байка «Асёл і навука» (подпіс И. Л.) і верш «Песня» («За сахой, бараной»).

Май, 22. У «Нашай ніве» (№ 11) пераклад верша М. Капніцкай «Тры дарогі» («Тгу ścieżki idą z chaty»); нататка «М. Мір Мінск. губ.». *ПЗТ, т. 8, с. 10, 363.*

Чэрвень, 6. У «Нашай ніве» (№ 12) верш «Ворагам Беларушчыны». Ён паявіўся як рэакцыя на напады рускіх і польскіх чарнасоценных газет на ўсё беларускае.

Чэрвень, 20. У «Нашай ніве» (№ 13) верш «Касцам».

Ліпень, 4. У «Нашай ніве» (№ 14) вершы «Да моладасці» і «На сенажаці». У гэтым нумары змешчана аб'ява, у якой сказана, што «Жалейка» на «лепшай» паперы каштуе 80 кап. (Выданне не выяўлена.)

Ліпень, 9. У газеце «Минское эхо» першая рэцэнзія на зборнік «Жалейка». Вось яе тэкст:

«БИБЛИОГРАФИЯ

Жалейка Янки Купалы. Издание супалкі «Загляне сонца і ў наша ваконца». Петербург. 1908 г. цена 50 к.

«Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»... вот первое, навязывающееся, впечатление при чтении новоиспеченного довольно объемистого (152 стр.) томика белорусских стихотворений Янки Купалы под общим заглавием «Жалейка».

И, если мечте белоруссоманов, — воскресить и дать литературную оболочку умирающему белорусскому наречию, — суждено осуществиться, — то между пионерами этой идеи одно из первых мест займет бесспорно Янка Купала.

Мы воздержимся пока от детальной оценки по существу и тенденциозности большинства стихотворений «Жалейки»*:

Они были писаны в те годы, когда в нашей изстрадавшейся родине слишком быстро чередовались то ослепительные блес-

* Как нам удалось узнать, не мало материала подготовлено уже поэтом для второго тома. Будем надеяться, что в нем даровитость и взгляды поэта выступят более определенно, более рельефно.

ки, то черные тени, что не могло не отразиться ни на отзывчивости, ни на восприимчивости поэта вообще, а тем более народного.

Жизнь белоруса слишком монотонна, и мы не должны поэтому быть особенно требовательны в разноколерности сюжетов его народного поэта.

Мы позволили себе только высказаться за сохранностью чистоты особенностей белорусского говора и тем более в поэзии, как переживающей в народе более долгие, чем проза, годы.

Таким классическим образом служит стихотворение Янки Купалы «Соха» (стр. 12).

Надо быть не только знатоком белорусского наречия, но и даровитым поэтом, чтобы при сочетании слов этого топорного (да простят мне белорусы!) языка явилось вполне лирическое стихотворение.

Таких стихотворений в «Жалейке» читатель найдет не мало.

Количество ошибок в издании вполне понятно и извинительно, бумага недурна, шрифт четок, виньетка такова, что можно было на обложку употребить и лучшую, более прочную бумагу.

Ядвигин Ш.».

Лета. Якуб Колас у Мікалаеўшчыне перакладае на беларускую мову для «Нашай нівы» рэцэнзію У. І. Самойлы (Владака з Казіміраўкі) на зборнік Я. Купалы «Жалейка». *Колас, т. 13, с. 86.*

Ліпень, 18. У «Нашай ніве» (№ 15) верш «Развейся, туман...».

Жнівень, 1. У «Нашай ніве» (№ 16) вершы «3 песень жыцця» («Час быў вясенні. На скібіны дно»), «Сват» (падпіс И. Л.) з падзагалоўкам «Апавяданне старога дзеда», «Хмары і думы».

Жнівень, 4. «Жалейку чытаў А. Ельскі, рабіў не заўсёды аб'ектыўныя заўвагі і паметкі». «Польмя», 1951, № 10, с. 85.

Жнівень, 15. У «Нашай ніве» (№ 17) вершы «Лявон» (падпіс И. Л.), «Як выйду за хату...», рэцэнзія Владака з Казіміраўкі на зборнік «Жалейка».

З рэцэнзіі Владака з Казіміраўкі (У. І. Самойлы): «...Песні Купалы — гэта люстра, у каторым свеціцца душа беларуса, яго жыццё, яго родны край; гэта праўдзівы, непадроблены голас, што выходзіць з самай глыбі народнай душы, гэта — «крык, што жыве Беларусь». І хто раней не верыў, каб бела-

рускі народ мог прагнуцца і пайсці сваёй уласнай дарогай, той цяпер мусіць прызнаць, што беларусы яшчэ не ўмёрлі, яшчэ маюць сілу жыць і развівацца... Пясняр моцна верыць у сілу грамады... Мы шчыра падтрымліваем добрае жаданне песняра. Няхай яго думкі, «думкі-весьялушкі», што ў сэрцы паэты народнага, «нібы птушкі песняй азваліся», знойдуць сабе дарогу ў кожную хату вясковага беларуса. Няхай «Жалейка» будзіць народнае самапачуццё, няхай памагае беларусам прагнуцца ад векавага сну, жыць новым жыццём, расці і развівацца ў добрай згодзе і разам з братнімі суседнімі народамі!»

Жнівень, 22. У Бараўцах завяршыў паэму «Адвечная песня». Упершыню — асобным выданнем у выдавецтве А. Грыневіча (СПб., 1910).

Жнівень, 23. Газета «Минский курьер» (№ 113) за подпісам Вл. С. (У. І. Самойла) апублікавала рэцэнзію на зборнік «Жалейка».

Жнівень, 28. У «Нашай ніве» (№ 18) верш «Як не выйдучь чарнасотнікі...» пад псеўданімам «Левы» і за подпісам Янук Купала верш «Дзе вы?».

Верасень, 11. Пад псеўданімам «Вайдэлота» «Наша ніва» апублікавала гумарыстычны верш «Страх» і верш «Яшчэ прыйдзе вясна» без назвы («Не пужайся, што здрадныя хмары»); нататку «М. Астрашыцкі Гарадок...». *ПЗТ, т. 8, с. 10, 363.*

Верасень, 12. Напісаны верш «Песня» («Там, гэі, на ліпе на расахатай»). Упершыню — зборнік «Спадчына», 1922.

Верасень, каля 20. На запрашэнне «Нашай нівы» пераехаў у Вільню.

Верасень, 21. У 2-м паліцэйскім участку г. Вільні прапісаны ў доме 20, кв. 12 па Віленскай вуліцы. Пачынае працаваць у прыватнай бібліятэцы Б. Даніловіча «Знанне» і супрацоўнічаць з газетай «Наша ніва».

Верасень, 22. А. Кемерлінг з Віленскага часовага камітэта па справах друку паслаў у Санкт-Пецярбургскі камітэт па справах друку зборнікі Я. Купалы «Жалейка», Ф. Багушэвіча «Смык беларускі» і «Дудка беларуская» з запытаннем: «могут ли они быть допущены к обращению». *Александрович С. Гісторыя і сучаснасць, с. 177.*

Верасень, 25. У «Нашай ніве» (№ 20) верш «Бор». У «Паштовай скрынцы» «Нашай нівы»: «М. Долгиново Вилейск. п. Сос—му (В. Сосенскаму). З «Самоучки» наш паэта Купала нешта прабуе зрабіць. Чакайце цярпліва».

Кастрычнік, 9. У «Нашай ніве» (№ 21) пераклад Я. Купалы з У. Сыракомлі «Доля» (у артыкуле «Уладыслаў Сыракомля»), верш А. Гаруна «Януку Купале».

Кастрычнік, 14. На пасяджэнні Санкт-Пецярбургскага камітэта па справах друку паводле даклада цэнзара Ф. Ц. Фёдарава разглядалася справа «Жалейкі». Прынялі пастанову накласці на яе арышт, а аўтара і таго, хто надрукаваў, прыцягнуць да судовай адказнасці. У гэты ж дзень паведамленні пра арышт «Жалейкі» былі накіраваны пракурору Санкт-Пецярбургскай судовай палаты і пецярбургскаму граданачальніку. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 60.*

Кастрычнік, 19. Напісаны верш «Падымайся, уставай!..». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Кастрычнік, 23. У «Нашай ніве» (№ 28) пад крыптанімам К. нататка «М. Гарадок...». *ПЗТ, т. 8, с. 11, 363.*

Кастрычнік, 28—31. У палітыка-эканамічнай і літаратурнай газеце «Рада» (Кіеў) артыкул Д. Дарашэнкі «Беларусы і іх нацыянальнае адраджэнне» (№ 246, 247, 249). Высока ацэнена ранняя творчасць Янкі Купалы, яго зборнік «Жалейка». У № 249 31 кастрычніка змешчаны верш паэта «А хто там ідзе?» па-беларуску.

Восень. У рэдакцыі «Нашай нівы» Стары Улас пазнаёміў Я. Купалу з Уладзіславай Францаўнай Станкевіч — будучай жонкай. *ЭД, с. 575.*

Лістапад, 1. Пераклаў верш М. Канапніцкай «Збудзіўся лес, азваўся лес» («Zaszumiał las, zaszumiał las»). Упершыню — Зб. тв., 1932, т. VI.

Лістапад, 4. Член Санкт-Пецярбургскага камітэта па справах друку граф Галавін накіраваў пракурору Санкт-Пецярбургскай судовай палаты адносіну, у якой даказваў, што некаторыя вершы Я. Купалы ў «Жалейцы» (змест вершаў «Песня вольнага чалавека» і «Ах, ці доўга...» прызнаны «в особенности преступным») заклікаюць да дзеянняў «явно бунтовщических», паведамляў, што камітэт па справах друку пастанаўляе: «1) привлечь к законной ответственности, по силе пп. 1 и 3 ст. 129 Угол. улож. изд. 1903 г., виновных в напечатании брошюры «Жалейка» и 2) наложить на нее арест на основании ст. 3 отд. IV Временных правил для неповременной печати 26 апреля 1906 г.» і прасіў «возбудить судебное преследование против автора брошюры Янки Купалы..., а равно и против других лиц, могущих оказаться виновными по тому же делу». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 62.*

Лістапад, 5. Санкт-Пецярбургскі камітэт па справах друку адносінай № 2591 паведамляў Часоваму камітэту па спра-

вах друку ў Вільню, што за надрукаванне «Жалейкі» Я. Купалы, «Смыка беларускага» і «Дудкі беларускай» Ф. Багушэвіча ўзбуджаны судовыя справы, а кнігі арыштаваны і што «экземпляр брошюры «Жалейка» Янки Купалы» пры сем «возвращается». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 63.*

Лістапад, 7. У «Нашай ніве» (№ 23) верш «Ужо днее» — першая публікацыя паэта з паметая «Вільня».

Лістапад, 10. Пасля адпаведных захадаў аўтара і яго знаёмых Санкт-Пецярбургская судовая палата арышт з «Жалейкі» зняла. *Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць, с. 177.*

Лістапад, 11. Віленскі часовы камітэт па справах друку ў адносіне № 422 (падпісаў А. Кемерлінг) паведамляў віленскаму павятоваму іспраўніку, што сярод іншых выданняў забаронена кніжка Я. Купалы «Жалейка».

Лістапад, 20. У «Нашай ніве» (№ 24) верш з цыкла «3 песень беззямельнага» («Як спыніўся я за хатай»), прысвечаны Вл. Ів. С-о (У. І. Самойлу).

Лістапад, 25. Скончана справа Санкт-Пецярбургскага камітэта па справах друку супраць «Жалейкі».

Снежань, 1. Я. Купала перабіраецца на другую кватэру і прапісваецца ў доме № 46 па той самай Віленскай вуліцы.

Снежань, 4. У «Нашай ніве» (№ 25) верш «Зіма» («Белы стрэхі, бела поле»).

Снежань, 7. Напісаны верш «Дунулі сіверы». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1919, № 22.

Снежань, 11. Газета «Минское эхо» (№ 155) паведаміла пра арышт «Жалейкі» і што арышт з яе зняты. «ЛіМ», 1940, 8 снеж.

Снежань, 16. Падпісаў У. І. Самойлу сваю фатаграфію. *ЭД, с. 547; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 361.*

Снежань, 17. Напісаны верш «Крыжы». Упершыню — «Гусяляр». У артыкуле «Пра беларускую школу» газета «Минское эхо» (№ 160) пісала: «Появились талантливые поэты: Бурачок, Лучына, Купала и другие».

Снежань, 18. «Наша ніва» (№ 26) апублікавала паэму «У Піліпаўку».

Снежань, 20. Падпісаў сваё фота А. М. Бычкоўскаму. *ЭД, с. 99; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 334.*

Снежань, 31. Завяршыў паэму «За што?». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 3, 15 студз.

На працягу года. Перакладзены ўрывак з «Конрада Валенрода» («3 Мальборскай вежы») А. Міцкевіча. Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6. Напісаў вершы «Аб мужыц-

кай долі» («Ходзяць гутаркі па свеце»), «Араты», «Беларушчына», «Грымну я, грымну па струнах бунтарных», «Думка» («Эй, мой братка, эй, мой родны»), «Дэпутату NN», «З надзеяй гаротнай», «Замчышча», «Любіць ён работу», «Навагоднія жаданні», «Нібы казка», «Падымайся, ўставай», «Перад вісельняй», «Праступнік», «Развейся, туман...», «Роднае слова» («Магутнае слова, ты, роднае слова»), «Стужа збліжаецца», «Ўсё саюзы...», «Фэлькава вяселле» і інш.

У Кіеве выйшла брашура Д. Дарашэнкі «Беларусы і іх нацыянальнае адраджэнне», у якой ён ацэньваў паэзію Я. Купалы: «Гэта смелы прызыў да лепшага жыцця, да здабыцця яго. Купала не стыдаецца сказаць усёй сумнай праўды пра жыццё — нядолю роднага народа; малюнкi ў творах гэтага песняра яскравыя, ясныя; форма лёгкая, вольная... Паэзія Янкі Купалы — гэта голас забітага, скрыўджанага беларускага народа аб сваім адраджэнні, аб змаганні за волю, за лепшае жыццё... І з вераю ў свой край кліча пясняр маладое беларускае грамадзянства будзіць заснуўшых і скрыўджаных, кліча будаваць айчыну, набліжаць панаванне праўды і шчасця...»

1909

Студзень, 1. У «Нашай ніве» (№ 1) верш «Навагоднія жаданні».

Студзень, 3. У пісьме А. Уласаву ў Вільню са Львова, віншуючы з Новым годам і з чацвёртым годам выдання «Нашай нівы», І. Свянціцкі пісаў: «Я прошу вас перадаць душевы дружескі прывет і певцам народнай доли — Януку Купале і Якубу Коласу, што песнямі сваімі над горем народным плачут і свету о нем вешаюць і народ от сна пробуждаюць. Дай господь дождацца им счастливога часа, когда их песня отзовется веселым эхом по всей земле белорусской и кликнет возрожденный народ в ряды тружеников общечеловеческой культуры». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 69.*

Студзень, 9. У «Нашай ніве» (№ 2) верш Ц. Гартнага «Бяздольны», прысвечаны Я. Купалу.

Студзень, 12. Напісаны верш «Маладая Беларусь» («Гэй, ты, гэі, Беларусь, маладая старонка»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Студзень, 16. Напісаны верш «У шынку». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 23, 4 чэрв. У газеце «Сас» А. Чэрны змясціў артыкул «З Беларусі» (заканчэнне 20 студзеня),

дзе разглядае вершы Я. Купалы «Ворагам Беларушчыны», «Ужо днее» (пераклад на чэшскую мову А. Чэрнага), называе паэта адным з «беларускіх будзіцеляў, якія стаяць на вышыні грамадскіх ідэй сучаснасці». «Полымя», 1982, № 7, с. 123.

Студзень, 22. Напісаны верш «А як мы з хаткі выходзім...». Упершыню — «Гусяр». У «Нашай ніве» артыкул Д. Дарашэнкі «Беларусы і іх нацыянальнае адраджэнне» (пераклад Я. Журбы), у якім разглядаецца і творчасць Янкі Купалы.

Студзень, 29. Ліст у рэдакцыю газеты «Новая Русь» з нагоды публікацыі ў «Альманахе-календаре для всех на 1910 год» вершаў Купалы ў перакладзе С. Ан-скага (дата пад тэкстам, відаць, памылковая). ПЗТ, т. 8, с. 11—12, 363.

Студзень, 30. Напісаны верш «Зімовая ноч». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Люты, 3. Напісаны верш «Зваяваным». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 8, 20 лют. пад загалоўкам «Вучыцелям людскім».

Люты, 5. Напісаны верш «Вёска». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Люты, 8. Напісаны вершы «Не ўздыхай». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 24, 11 чэрв; «Прыяцелі». Упершыню — «Полымя», 1966, № 10.

Люты, 10. У 2-м паліцэйскім участку г. Вільні прапісаны ў доме № 20, кв. 12 па Віленскай вуліцы.

Люты, 21. Напісаны верш «На прадвесні». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 9, 27 лют. пад загалоўкам «Думкі хлебароба на прадвесні».

Люты, 25. Напісаны верш «Памяці Т. Шаўчэнкі» («Сягоння на Украіне вялікае свята»). Упершыню — «Гусяр».

Люты, 26. Напісаны верш «Памяці Шаўчэнкі» («Ад гасцінца да гасцінца»). Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 11, 12 сак.

Зіма 1909. Сустрэкаўся з Людасам Гірай, чытаў яму свае вершы. З артыкула Л. Гіры «З беларускай літаратуры» (газ. «Віліс», 1910, 1 верас.): «Яшчэ летась зімою давялося мне гаварыць з Я. Купалам... Тады ён меў ужо нямала новых вершаў, якія чытаў мне з рукапісаў. Гэта былі сапраўдныя перлы паэзіі».

Сакавік, 1. Напісаны верш «За чужую елку». Упершыню — зборнік «Гусяр».

Сакавік, 5. У газеце «Рада» (Кіеў, № 52) вершы Я. Купалы «Я бачыў» і «А хто там ідзе?» (пераклаў М. Шапавал).

Сакавік, пачатак. В. Ю. Ластоўскі ўспамінаў: «Асабіста ж я пазнаў Янку Купалу толькі ў першых датах сакавіка месяца 1909 года, калі прыехаў з Рыгі на сталую працу ў Вільню, куды быў запрошаны А. Уласавым на сакратара рэдакцыі «Наша ніва», якая тады памяшчалася на Віленскай вуліцы, д. № 20, у часова пуставаўшым магазыновым памяшканні, з уходам з тратуару. Прыехаў я ў Вільню вечарам і таго ж дня адведаў Рэдакцыю, дзе пазнаёміўся з А. Уласавым, Іванам і Антонам Луцкевічамі і Альгердам Бульбай. З размоў даведаўся, што стала ў Рэдакцыі працуюць яшчэ Антон Лявіцкі і Янка Купала, але іх не было дома.

Рэдакцыйнае памяшканне дзялілася на дзве палавіны: ад вуліцы, у быўшым магазыне, была кантора Рэдакцыі; ад падворку ж пакой, у тры вакны, з прысёнкам — кватэра Уласава, і ў ім зачатак будучага беларускага Музею, які збіраў Іван Луцкевіч. У прывулічным памяшканні, акром рэдакцыйнай канторы, быў яшчэ начлежны лёкум для трох асоб: А. Лявіцкага, за дашчаной перагародкай справа, Я. Купалы і рабочага Нагурскага — за шафай, збітай з негабляваных дошчак.

На другі дзень пайшоў я ў Рэдакцыю рана і застаў усіх кватарантаў канторы ў поўным камплекце і даволі кіслых настраеннях, якія былі вынікам дрэнных кватэрных варункаў. Кантора была ў запушчаным стане і на першы погляд рабіла ўражанне складу макулатуры, якая, у постаці ўсякіх газет, была звалена каля сцен і сторшылася на паліцах спамянёнай дашчаной шафы. Наганялі нуду даўно не аднаўляныя і спрад-веку не апыляныя сцены. Паветра было прасычана кіслай вільгаццю, дымам ад жалезнай печкі, на якой пякліся прамочаныя наскрозь учора звечара чыесь камашы, і тут жа, у скавародцы, сквірчэлі скваркі, якія з вялікім адданнем асцярожна мяшаў пальцам чалавек з рыжаватай бародкай, у расхрыстанай кашулі і ў апорках на босую нагу, а другі, малады, паспешна апрануўся ў камізэльку над свайго роду мадэявым, расцяганым ложкам, якое, ад уходу, рабіла ўражанне свежа сканаўшага на сцюдзёнай тундры вярблюда.

Незнаёмы над скваркамі быў А. Лявіцкі; незнаёмы пры ложку назваў сябе Янка Купала. Я сказаў, што прыехаў сюды на сталую працу. Лявіцкі асцярожна адставіў на падлогу скавародку і здзіўлена выпрастаўся; Купала, які, да гэтага часу, скончыў свой туалет, схапіў свой капялюш і палку і, прабурчэўшы нешта, кшталтам: «Сам чорт тутака не ўбудзе, калі так далей будзе», выскачыў за дзверы. Пры гэтых акалічнасцях завязалася маё першае знаёмства з Янкам Купалам.

У тыя часы Янка Купала меў сталую працу ў бібліятэцы-пажычальні Даніловіча, а ў «Нашай ніве» меў дапаможную працу; за бібліятэкарства атрымліваў 25 руб., а за перагляд і падгатоўку вершаў у «Нашу ніву» меў спамянутае вышэй мейсца ў канторы для свайго раскладнога ложка і, дадаткова, 5 руб. пэнсіі. Паспешны выхад яго з Рэдакцыі, у першы дзень нашага знаёмства, і тлумачыўся яго жаданнем прыйсці на службу ў бібліятэку без спазнення.

Я прыехаў у Вільню не адзін, а з жонкай. Да часу, пакуль знойдзем сабе кватэру, спыніліся мы ў нашых знаёмых. Пэнсіі мне назначыла Рэдакцыя 30 руб. — з гэтай сумы выдатак на кватэру не павінен быў перавышаць 8 руб. Па некалькіднеўным шуканні кватэру знайшлі мы за 6 руб. у месяц. Кватэра гэта была на Аляксандраўскім Бульвары ў доме № 18. Калі гаспадар будаваў свой дом, ён, па-гаспадарску, злева ў канцы дома, пабудаваў маленькі будыначак з аднаспаднай стрэшкай для патрэб усіх сваіх кватарантаў, але, як чалавек практычны, змеркаваў пасля, што будыначак агульнай патрэбы можна збіць і з дошчак, а мураваны пакойчык, уставіўшы акно, абярнуць на кватэру з асобным уходам. Як падумаў, так і зрабіў. Атрымалася кватэрка з аднаго пакоіка 4×8 арш. і сенцаў 1¹/₂×4 аршыны. Так удачна, на першы пачатак, абаснаваўшыся ў Вільні, рашылі мы з жонкай справіць наваселле. У дадатку, акурат к гэтаму часу, прыехала ў Вільню сястра маёй жонкі, вядомая літоўская пісьменніца Лаздзіну Пяледа (Lozdynu Peleda). Дзеля таго ж, што ў Рэдакцыі «Нашай нівы», паміж яе тагачаснымі супрацоўнікамі, існаваў распадзел, то з рэдакцыйнага персаналу можна было разлічваць на прыняцце запросін на ўбогае наваселле толькі ад асоб, якія засялялі ўглы ў Канторы. Словам, за навасельным сталом, аздобленым кіпучым, як вулкан, самаварам з адпаведнымі да яго, стасоўна стану, прыдаткамі мяснога і мучнога характару, аказаліся Лявіцкі і Янка Купала.

За вечар гэты, запраўднай першай знаёмасці, перагаворана было многа, бо і чарка гарэлкі падагравала і без таго гарачыя галовы.

Янка Купала, тады працуючы ў бібліятэцы, многа чытаў, асабліва навейшых тагачасных расійскіх і польскіх паэтаў. За сталом жа сядзелі ўсё пісьменнікі: Пяледа, якая вызначалася даволі вялікай пладавітасцю, яе сястра, а мая жонка, Марыя з Іваноўскіх, каторай адна повесць, напісаная па-польску, была адзначана на конкурсе «Biesiady Literackiej», Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі), Янка Купала і я, найменшы між

сільнымі пяром, — бо акром некалькіх, даволі няскладных, пісьменніцкіх сваіх спроб і хаатычных імкненняў не меў яшчэ тады за сабой нічога.

Разважалі за сталом аб паэтах і пісьменніках, аб іх тыпах і творах. Мая некаторая начытанасць, як быўшага бібліятэкара прыватнай студэнцкай бібліятэкі ў Ленінградзе, і прыродная эрудыцыя давалі магчымасць не толькі жыва весці дыскусію, але ў некаторых выпадках кіраваць ёю. Зрэшты, я ў той час захватваўся навуковай літаратурай і не прызнаваў ніякіх раманаў і повесцей, за выключэннем вершаваных, і то апошнія толькі таму, што тады пагалоўна ўсе беларускія пісьменнікі пісалі толькі вершы. Не прызнаваць вершаў нельга было, бо, лагічна разважаючы, трэба было бы выступаць і супраць беларускай пісьменнасці, а гэтага апошняга я дапусціць не мог.

Янка Купала хваліў Блока. Асаблівай паклонніцай Славацкага была мая жонка, хоць, у істоце, яе ў тыя часы больш захватываў Метэрлінк з яго амаль надпрыроднай чоўнасцю і пераноснямі. З гэтай прычыны значную часць вечара заняло зраўніванне творчасці Метэрлінка з творчасцю Славацкага, выражанай асабліва ў паэме «Król Duch». (Лявіцкі быў супраць усякіх «мадэрністаў», і з ім салідарызавалася Пяледа. Купала меў з сабой нейкі зборнік расійскіх паэтаў і прачытаў з іх пару вершаў. Тады я дастаў польскага паэта Стафа «Mister Twardowski» і вершы Аляксея Талстога і заняў гасцей чытаннем адрыўкаў з гэтых паэтаў.

Пасля гэтага вечара Я. Купала бываў частым у нас госцем, асабліва ў дні адпачынку, якія, час ад часу, праводзілі разам то дома, то па-за домам — у гарадскіх садах.

Гэтак набліжылася вясна, а за ёй і лета. У творчасці Янкі Купалы пачаў намячацца паварот. Верш «Забытая скрыпка» быў беспасярэднім выразам гэтага павароту, услед за якім паявіўся другі, такога ж характару, верш «На высокай гарэ» (верш Я. Купалы «Песня званара», прысвечаны В. і М. Ластоўскім. — Я. С.)». *Шляхам гадоў, 1993, с. 152—155.*

Сакавік, 10. Напісаны верш «Два мужыкі і глушэц». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 12, 19 сак. з прысвячэннем: «Афяруецца розным « апекуном » Беларушчыны».

Сакавік, 17. Напісаны верш «Растапілісь гурбы» (4-я частка цыкла «З песень беззямельнага»). Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 17.

Сакавік, 23. Напісаны верш «Вялікдзень». Упершыню — «Наша ніва», № 13—14, 26 сак.

Сакавік, 27. Напісаны верш «Паводка». Упершыню — «Наша ніва», № 15, 9 крас.

Красавік, 14. Напісаны верш «Песняру-беларусу». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 25, 18 чэрв.

Красавік, 15. У газеце «Свобода» (Нью-Йорк, на ўкраінскай мове), верш Я. Купалы «Памяці Шаўчэнкі» («Ад гасцінца да гасцінца») — першы раз беларуская мова паявілася ў найстарэйшай украінскай газеце ЗША.

Красавік, 22. Напісаны верш «Да дзяўчынкі». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 20, 14 мая.

Красавік, 23. Напісаны верш «3 песень аб вясне» («І зелень, і кветкі, і песні»). Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 12, 24 сак.; раздзел 6 «Ой, скажы ты, беззямельнік» з цыкла «3 песень беззямельніка». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Красавік, 30. Напісаны верш «Песня-байка». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 21, 21 мая.

Май, 1. Напісаны верш «Лякарства». Упершыню — «Беларусь», 1920, 17 студз.

Май, 4. Напісаны верш «Лямант пана Кавалюка». Упершыню — «Полымя», 1966, № 10.

Май, 20. У зборніку «Письмо з «Просвіти» (Львоў) надрукаваны артыкул І. Крып'якевіча «Беларусы», у якім ён піша: «З маладзейшых пісьменнікаў найбольш вылучаецца Янук Купала... Творы Купалы — гэта гарачы заклік у абарону ўсіх прыгнечаных, кліч да барацьбы за лепшую долю беларускага народа». (Выйшаў асобным адбіткам у «Просвітніх лістках», № 30, 1909.) У артыкуле ўпершыню ва ўкраінскай літаратуры змешчаны пераклад вершаў Я. Купалы «А хто там ідзе?» і «Памяці Шаўчэнкі» на ўкраінскую мову (пераклаў М. Шапавал).

Май, 30. Якуб Колас упершыню згадвае Я. Купалу ў пісьме да А. Г. Зотавай-Рамановіч. *Колас, т. 13, с. 13.*

Чэрвень, 11. «Наша ніва» (№ 24) паведамляла: «Пецярбург. У студэнцкай сталовай было беларускае ігрышча-вечарынка. Хлопцы-студэнты чыталі па-нашаму вершы з «Дудкі» і «Жалейкі», а паненка К. спявала па нотах Грачанінава «Песню над калыскай» і іншыя песні».

Чэрвень, 16. Напісаны верш «Заклятая кветка». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 26, 15 чэрв.

Чэрвень, 17. Напісаны верш «Забытая скрыпка». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 30, 23 ліп.

Чэрвень, да 26. Прыехаў да маці ў Бараўцы.

Чэрвень, 26. У Бараўцах напісаны верш «Явар». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 40, 1 кастр.

Ліпень, 8. Часопіс Віленскай чарнасоценнай суполкі (таварыства) «Селянін» («Крестыянін») выступаў супроць «Нашай нівы». Янка Купала ў вершах «Два мужыкі і глушэц», «Апекунам», «Лямант пана Кавалюка» і іншых высмейваў дзейнасць віленскіх чарнасоценцаў і рэдактара часопіса С. А. Кавалюка. *ЭД, с. 304.*

Ліпень, 9. Напісаны верш «Жальцеся, грайкія струны». Упершыню — «Гусляр».

Ліпень, 11. Напісаны верш «Маладым на вяселлі» («Не дубок пры ніўцы ў гаі»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Ліпень, 22. Напісаны верш «Дзяўчынка і вянок». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 23. У «Нашай ніве» карэспандэнцыя Я. Купалы «Астрашыцкі Гарадок» (подпіс І. Л.).

Ліпень, 28. Напісаны вершы «Зажынкi». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 31—32, 6 жн.; «Ігнат і п'яўкі». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 33, 13 жн.

Ліпень, 31. Напісаны верш «Апекунам». Упершыню — «Спадчына». Пераклаў верш Я. Каспровіча «У свет» («W świat»). Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень. З успамінаў В. Ю. Ластоўскага: «У ліпені месяцы ў Рэдакцыю «Нашай нівы» прыбыў С. Палуян. Да энтузіястычнай і без таго атмасферы, якая ў тыя часы панавала ў «Нашай Ніве», упаў кіпучы метэор. Тэмпература атмасферы, а разам з гэтым і тэмпераменты паасобных працаўнікоў адразу падняліся. Пачулася нейкая напружанасць. Горстка беларусаў, прапаведнікаў адраджэння, сабраная каля «Нашай Нівы», акружаная з усіх старон варожнай атмасферай, раптам уявіла сабе, што знаходзіцца на полі бітвы. Што напіраючая з усіх старон лавіна варожасці можа змыць іх, што, каб устаяць, патрэбны нейкі надлюдскі высілак, нейкі чын, нейкае дзеянне так яркае, каб, як мігавіца, асляпіла супраціўны абоз і ўстрымала яго. Такі дзіў, усім было ясна, мог адбыцца толькі ў дзядзіне духовасці, толькі ў тэй горстачцы, якая трымала штандар або гарнулася пад яго. Дзеля гэтага ўчытваліся ў кожную фразу, створаную паміж намі і надаланую нам поштай. Услухаліся чоўка і пільна ў тэмп кожнай карэспандэнцыі, кожнага верша, напісанага па-беларуску. Стаўлялі самі сабе магчыма большыя вымогі. У выніку двух-трох месячнага такога напружання мы самі ўзраслі, а перш за ўсё ўзрос Янка Купала. Мы гэта чулі і разумелі.

Гэты цыкл завяршыў верш Я. Купалы «Снег», які, саўсім беспадстаўна, аўтар падпісаў «паводле Пржыбышэўскага». *Шляхам гадоў, 1993, с 155—156.*

Жнівень, 18. Напісаны верш «Вісельнік». Упершыню — «Наша ніва», 1909, № 37, 10 верас. пад назваю «Зоркі не ўбачыш, і мгла непрыхільная», які адлюстравваў ідэйны разлад Я. Купалы з выдаўцамі «Нашай нівы».

Жнівень, 31. У часопісе «Przegląd Krajowy» (Кіеў) пачатак артыкула Е. Янкоўскага «Песняры маладой Беларусі».

Верасень, 16. З артыкула Е. Янкоўскага: «Побач з Коласам творыць і развіваецца другі паэт сучаснай Белай Русі — Янка Купала. Валодаючы арыгінальным і яркім талентам, ён хутка вызваляецца з-пад уплыву тых сфер, якія яго абудзілі да творчасці. Што можа быць цікавым, улічваючы стыхійную непасрэднасць нашага асяроддзя, перанасычанага і перамучанага хваравітасцю, а таксама экзатычным мастацтвам вялікага горада, у жыцці і паэзіі Янкі Купалы? Яго постаць, жыццё, асяроддзе і паэзія — гэта звяно аднаго непарыўнага ланцуга. Мы маем перад сабой сапраўды чалавека з народа, які не так даўно касіў і баранаваў на бацькоўскім загоне... з жыццёвай патрэбы... Светлавалосы хлапчук павінен быў прайсці суровую грамадзянскую школу і перажыць палітычнае пекла, якое мала гарманіравала з яго лагодным і ясным характарам, і знайсці, патрапіць на сваю народную песню... Нібы паказваючы негрунтоўнасць меркаванняў пра штучнае адраджэнне беларускай культуры, вырас паэтычны талент Купалы. Арганічнасць яго з'яўлення бяспрэчная... Аснову яго паэзіі складаюць вершы з незвычайным адчуваннем прыроды краю і людзей. Купала не проста наглядае, як Колас. Апісанняў яго муза не ведае, затое ў своеасаблівай самабытнай рытміцы, у складзе верша гэтага песняра праглядаецца штось незвычайнае... ён... умее... мімаходзь стварыць верш майстэрскі, поўны арыгінальнага тэмпераменту, дасканалы стыль. У ім задума спявае, размах натуральны, пераліваецца ў ім сіла, радасць існавання і захапленне сваёй сялянскай доляй... Калі Купала не цураецца мяккага лірызму, апявае каханне, патрыятычныя парыванні і кліча народ да абуджэння, дык Колас заўзятая замыкаецца ў грамадскіх настроях. Ідэаліст у дадзеным выпадку проціпастаўляецца рэалісту, крылаты арганаўт — вязню ўласнага болю. Бо калі песня Купалы шырока ідзе ў сонечны свет шукаць залатое руно эстэтычных каштоўнасцей, зашыўшы на грудзях жменю роднай зямлі, муза Коласа застаецца ў сценах паўсядзённай рэчаіснасці...

Не будзе, трэба думаць, фальшывым прароцтвам сцвярджэнне, што маладая беларуская паэзія зойме пачэснае месца ў шэрагу братніх славянскіх літаратур».

Верасень, 21. Напісаны верш «Палац». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Верасень, 23. Напісаны верш «Даўгажданая». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Верасень, 25. Напісаны вершы «Курганы». Упершыню — «Гусляр»; «Чорны Бог». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Верасень, 26. Зрабіў пераклад верша А. Кальцова «Путь» («Гасцінец»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 3; верша М. Канапніцкай «Родны дом» («Pieśń o domu»). Упершыню — «Шляхам жыцця».

Кастрычнік, 8. У «Нашай ніве» (№ 41) верш «Як я полем іду...» (без загалюка).

Кастрычнік, да 15. Па рэкамендацыі Б. Даніловіча паехаў на работу ўпраўляючым маёнтка Бенін Навагрудскага пав.

Кастрычнік, 15. У Беніне напісаны верш «Памаліся». Упершыню — «Гусляр».

Кастрычнік, 17. У Беніне напісаў верш «З кірмашу». Упершыню — «Гусляр».

Кастрычнік, 20. У Беніне напісаў верш «Прад світаннем». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Кастрычнік, 22. «Наша ніва» (№ 43) паведаміла, што друкуюцца «Першы беларускі каляндар «Нашай нівы» на 1910 год» і асобным выданнем «А хто там ідзе?» з музыкай Л. Рагоўскага.

Кастрычнік, 23. Напісаў верш «Ноч за ночкай». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 37, 9 верас.

Кастрычнік, 29. У «Нашай ніве» (№ 44) верш «Адцвітанне».

Лістапад, 6. Прапісаны ў 6-м участку г. Вільні — д. № 17 па Замкавай вуліцы.

Лістапад, 8. Напісаны верш «Прыяцелі». Упершыню — «Полымя», 1966, № 10. *Александровіч С. Кнігі і людзі. Мн., 1976. С. 82.*

Лістапад, 10. У рэдакцыі «Нашай нівы», дзе сабраліся Я. Купала, Ядвігін Ш., В. Ластоўскі, І. Луцкевіч, С. Палуян, А. Бурбіс, Л. Рагоўскі, А. Уласаў (яго рукой напісана віншаванне) і іншыя падпісалі сумеснае віншавальнае пісьмо М. Федароўскаму — збіральніку беларускага фальклору, аўтару шматтомнай працы «Люд беларускі» — з нагоды 3-гадовага юбілею газеты. *Саламевіч Я. Міхал Федароўскі. Мн., 1972. С. 50—51.*

Лістапад, 12. У «Нашай ніве» (№ 46) верш «З мінуўшых дзён».

Лістапад, 21. Напісаў верш «Паліліся мае слёзы». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3. Напісаў ліст Б. І. Эпімах-Шыпілу. «...Я хацеў бы запытацца Вашай ласкі, што добрага чутно аб маёй справе? Я ў Вільні доўга не магу трымацца, а так шчыра хацелася б не загінуць і пажыць дзе-небудзь у культурным мейсцы, каб сябе загартаваць і адшліфаваць на службу беларушчыне і беларускаму грамадзянству... Мне надта хацелася б убіцца ў Пецярбурзе ў якую-колечы бібліятэку; так гэта заняцце неяк страшна люблю! Калі б што-небудзь падварнулася, то тэлеграфуйце мне — я кожнай секунды магу да Вас з'явіцца. Калі нічога зноснага не прыдумаеце, то тыкі папраўдзе са мной кепска будзе».

Лістапад, 27. У газеце «Новая Русь» (№ 292) артыкул Я. Хлябцэвіча «Жалейка» Янки Купалы» пад псеўданімам Евгеньев.

Лістапад, 29. Падпісаў сваё фота 1908 г. С. Е. Палуяну. *Ватацы Н. Максім Багдановіч. Паказальнік твораў, аўтографай і крытычнай літаратуры. Мн., 1977. С. 114; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 355.*

В. Ю. Ластоўскі ўспамінаў: «Было гэта познай восенню. Выпаў першы глыбокі белы снег, мяккі, пушысты і цёплы. Мы, як і Палуян, сядзелі ў мяне дома. Было ўжо па 12-й гадзіне вечара. С. Палуян і Я. Купала, як мы тады казалі, «выбіраліся ўжо ў вырай» — меліся выязджаць з Вільні. Выязджаць, шукаючы залатога руна асветы, каб вярнуцца з часам волатамі ў дзядзіне творчасці. С. Палуян і я непакоіліся, што Я. Купала меў некаторую склоннасць да «шклянога бога». У гэты момант увайшоў Я. Купала, румяны, паводле ўсіх азнак, пад знакам Вакха. Пачалося таварыскае казанне. Я. Купала сеў у куце за сталом і маўчаў. На ніякія нашы закіды не адказваў, толькі нешта крэмзаў на пакомканай паперцы алоўкам. Калі мы вычарпалі ўсе свае аргументы і прымоўклі, Я. Купала сказаў: «А цяпер паслухайце, хлопцы». І прачытаў свой верш «Снег». Цяпер, паражаныя хараством верша, мы змоўклі — усе нашы аргументы былі разбіты. Аказалася, што Я. Купала быў таго вечара ў тэатры, у якім ігралі Пржыбышэўскага «Снег». Мастацтва і прырода ўтварылі настрой, рэшта дапоўніў творчы геній аўтара». *Шляхам гадоў, 1993, с. 156.*

Снежань, 2. З ліста У. І. Самойлы Б. І. Эпімах-Шыпілу: «Теперь же хочу обратиться к Вам письменно все по поводу

нашего бедного Янука. Кажется, он собирается в Питер и думает заехать к Вам, воспользовавшись Вашим давнишним приглашением. Конечно, просить Вас принять в нем участие нечего. Вы были крестным отцом его творений, его литературным опекуном, таким же Вы останетесь для него и лично. Мне он очень дорог как единственный и недостаточно оцененный поэт современной Белоруссии. Только Вы его и цените правильно. И мне просто страшно за него в Питере. Ивановский его берет, кажется, пока в Суполку, предполагая устроить ему какую-либо работу для заработка постоянного. Цель его приезда — учиться. Между нами говоря, Купала как истинный поэт ленив и больше верит во вдохновение, чем в труд. Эту веру надо в нем оздоровить — как раз настолько, чтобы не убить вдохновения. И я думаю, что пребывание у Вас, хотя и временное, окажет на него именно это благотворное влияние. В Вильне как раз этого условия — не убий, не угашай духа, любви — не было, и часто у них с редакцией было не совсем ладно и складно. Он, кажется, поленивался, его недооценивали. Помогите ему Вашим прекрасным, испытанным трудом, но сохранившим всю свежесть юношеской чистоты и веры в человека сердцем. В Ваше влияние я глубоко верю. Любовь женщины — любовь слепая, распыляющая душу, творит чудеса, но эта любовь лишь будит «чудо», сияющее в поэте; любовь мужского духа, зрячая, просвещенная, собирает душу поэта чистейшим чувством дружбы и благодарности, делает из него истинного рыцаря духа без страха и упрека — героя не на час, а на всю жизнь. Такое чувство нужно разбудить и воспитать в Купале, — без него нет поэта. И объект этого чувства, субъект этой миссии — Вы. Купала Вас полюбит, помогите ему. Боюсь я за него очень». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 53—54.*

Снежань, 3. «Наша ніва» (№ 49) апублікавала верш «Снег» з падзагалоўкам «Па Пшыбышэўскім».

Снежань, 4. Пераехаў у Пецярбург. Пасяліўся на кватэры Б. І. Эпімах-Шыпілы. Паступае на агульнаадукацыйныя курсы А. С. Чарняева.

Снежань, да 17. У Вільні, у выдавецтве «Нашай нівы», выйшаў «Першы беларускі каляндар «Нашай нівы» на 1910 год». У ім змешчаны верш Я. Купалы «Песня званара», вершы Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, А. Паўловіча, Ядвігіна Ш., Ц. Гартнага, творы Р. Зямкевіча, П. Простага і інш. Дадаткам да календара выдадзена песня на словы Я. Купалы «А хто там ідзе?» (музыка Л. Рагоўскага). «Наша ніва», 17 снеж.

Снежань. Напісаны верш «Прафесару Б. Эпімах-Шыпілу з Новым 1910 годам». Упершыню — «Гусляр».

На працягу года. Пераклады твораў Я. Купалы апублікаваны ў украінскім друку: у «Літаратурно-навуковому вiстнику» (т. 37, кн. 4) — «А ты, браце, спі» і «Вольха»; у 30-м выпуску «Просвітних листків», які з'яўляецца асобным выданнем нарыса І. Крып'якевіча «Беларусы», — «А хто там ідзе?» і «Памяці Шаўчэнкі» («Ад гасцінца да гасцінца»).

У 1909 г. напісаны вершы «Было гэта», «Брату», «Ісцінна чорнае трыю», «Калатуха», «Песня жнеяў», «Тут і там», «Шуман», «Я і воля мая», «Я не плачу над братняй магілай»; няскончаны твор «Уступ да паэмы». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3 пад загалоўкам «Адрывак».

1910

Люты, 11. У артыкуле «Беларуская літаратура ў 1909 годзе» («Наша ніва», № 7) С. Ясеновіч (С. Палуян) пісаў: «З старых пісьменнікаў асаблівае месца ў тым годзе займае Я. Купала. Ад гэтага песняра Беларусь можа чакаць многа, калі ён толькі будзе з увагаю глядзець за сваім паэтычным развіццём. Талент яго ўжо паказаў нам сябе, ды на жаль, багата ёсць у яго вершаў неабдуманых, неабробленых. Спатыкаюцца часта і перапевы колькі разоў аднаго і таго ж, бадай тымі самымі словамі. Усё ж такі ў палавіне таго года можна прыкмеціць паварот у яго паэзіі. Новыя творы ўжо акуратна абдуманыя, тэм розных многа, форма лёгкая, усюды артыстычна апрацаваная. Калі бачым дзе якія няхватны, дык відаць і ўнутраную сур'ёзную работу, і праўдзівае разуменне задач літаратуры. Яшчэ не многа было гэтых новых вершаў, але ўжо можна сказаць, што перад Купалам вялікая будучыня, калі толькі ён не сыдзе з выбранага гасцінца».

Люты, 12. У клубе чыгуначнікаў пры вуліцы Херсонскай у Вільні адбылася першая беларуская вечарынка. Хорам кіраваў кампазітар Л. Рагоўскі. Выканалі «А хто там ідзе?» на яго музыку.

Люты. У Пецярбургу пазнаёміўся з Цёткай (А. С. Пашкевіч) асабіста. *ЭД, с. 641.*

Красавік, 9. У 3-м участку Нарвскай часці Пецярбурга Я. Купала прапісаны як практыкант Казённага віннага завода № 3. (Пакуль не высветлена.)

Красавік, 26. Напісаны верш «Песня сонцу». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 27, 1(14) ліп. Гэта першы твор, напісаны Я. Купалам у Пецярбургу.

Красавік, 28. Напісаны верш «Мой пагляд і мэта». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Май, 6. Напісаны верш «Явар і каліна». Упершыню — «Беларускі календар «Нашае нівы» на 1911 год», Вільня, 1910.

Май, 17. З'явіўся ў 1-м участку Васільеўскай часці Пецярбурга з д. № 1 па 6-й лініі. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Напісаны верш «Брату ў чужыне». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 32, 5 (18) жн.

Май, 20. Напісаны верш «Мой дом». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 25, 17 (30) чэрв. Гэта першая публікацыя твораў Я. Купалы, напісаных у Пецярбургу, у «Нашай ніве». Подпіс — Янка Купала, а не Янук Купала, як было дасюль.

Май, 23. Закончыў паэму «Курган». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 25, 21 чэрв. з прысвячэннем «Памяці С. Палуяна». Факсімілье першых 7 строф чарнавога аўтографа ў часопісе «Чырвоная Беларусь», 1932, № 18. Поўны аўтограф у Лонданскай бібліятэцы і музеі імя Ф. Скарыны. Апублікаваны: «The Journal of Byelorussian Studies». Vol. V, № 2, year XVIII. London, 1982, p. 51—57. ЭД, с. 326—327.

Чэрвень, 4. Напісаны верш «Мая дзяўчынка». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 28, 8 ліп.

Чэрвень, 5. Напісаны верш «На Купалле». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 26, 24 чэрв. Гэта першы варыянт маналога Старца з паэмы «Сон на кургане».

Чэрвень, 11. У 2-м участку Васільеўскай часці Пецярбурга прапісаны ў д. № 45 па 6-й лініі.

Чэрвень, 20—21. Разам з Б. І. Эпімах-Шыпілам і А. А. Грыневічам пабываў у Фінляндыі. Наведалі вадаспад Іматра на р. Вуокса. Тут напісаў верш «Над Іматрай». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 30, 22 ліп., артыкул «З Фінляндыі». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 29, 15 ліп., № 30, 22 ліп.

Чэрвень, 24. Напісаны вершы «Паляўнічы і пара галубкоў». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 37, 13 верас.; «Жніво» («Наспелая постаць шчаслівых пасеваў»). Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 29, 15 ліп.

У «Нашай ніве» (№ 26) верш А. Ф. Паўловіча «Ноч на Івана Купалу», прысвечаны Я. Купалу.

Чэрвень, 25. Падараваў Л. С. Сеўруку асобнае выданне «Адвечнай песні». ЭД, с. 556—557; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 363.

Чэрвень, 29. Скончыў пераклад уступу да паэмы А. Міцкевіча «Конрад Валенрод» («Сто лет мінала крыжацкай навалы»). Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень. Беларускі настаўнік Андрэй Фёдаравіч Посах, з якім Я. Купала пазнаёміўся, як працаваў на бровары ў Яхімоўшчыне, у час замежнай экскурсіі наведаў на востраве Капры ў Італіі Максіма Горкага і расказаў яму пра Я. Купалу. З успамінаў А. Ф. Посаха: «Аляксей Максімавіч выявіў вялікую цікавасць да ўсяго новага, што адбывалася ў Расіі, цікавіўся літаратурай, мастацтвам. Ён расказаў, што з розных куткоў Расіі пачынаючыя пісьменнікі дасылаюць яму для водгукаў свае творы, прычым Аляксей Максімавіч з гонарам гаварыў, што большасць аўтараў — людзі з «нізоў»: рабочыя, сяляне, сельскія настаўнікі. Я расказваў Горкаму пра беларускага паэта Янку Купалу. Па просьбе Аляксея Максімавіча я прачытаў на памяць вершы Купалы «А хто там ідзе?» і «Мужык». Горкі быў у захапленні ад прастаты паэзіі Купалы, ад любові, з якой аўтар гаворыць аб мужыку. Прасіў успомніць і прачытаць іншыя яго вершы. Я абяцаў пасля прыезду дадому выслаць першы зборнік Купалы «Жалейку». Прыехаўшы ў Расію, я паслаў Аляксею Максімавічу абяцаную «Жалейку» і зборнік вершаў Якуба Коласа «Песні-жалыбы».

Чэрвень. Напісаны верш «Ён і яна». Упершыню — «Шляхам гадоў».

Ліпень, 8. Газета «Наша ніва» (№ 28) у аб'яве з паметай «Толькі што выйшлі» паведаміла пра асобную кніжку «Адвечнай песні» Я. Купалы.

Ліпень, 9. Напісаны артыкул «Ці маем мы права выракацца роднай мовы» (подпіс — І. Л.). Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 15, 17 крас. Артыкул з'явіўся рэакцыяй паэта на выпадкі газет «Виленский вестник», «Минское слово», «Новая Русь», «Dzieln» супраць «Нашай нівы», беларускага рэвалюцыйна-дэмакратычнага руху, беларускай мовы і літаратуры.

Ліпень, 10. Напісаны верш «Грабар». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 15. У «Нашай ніве» (№ 29) вершы «Жніво» («Наспелая постаць шчаслівых пасеваў»), «Над Іматрай», ч. I дарожнага нарыса «З Фінляндыі» (подпіс — Я. К.); заканчэнне ў № 30, 22 ліп. (подпіс — Я. К-а), паметай: Іматра —

Пецярбург. У нарысе паэт выказаў свае ўражанні пра паездку, назіранні над прыродай краіны, жыццём фінскага народа.

Ліпень, 17. Напісаны верш «Я ад вас далёка». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 33, 12 жн.

Ліпень, 20 — жнівень, 8. Напісана паэма «Сон на кургане» — 1793 паэтычныя радкі. Упершыню — «Маладая Беларусь», 1912, сер. 1, сш. 1 з прысвячэннем «Памяці свайго бацькі і брата». Асобнае выданне выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца» зрабіла ў 1913 г. (на тытульным лісце — Пецярбург, 1912), відаць, з набору ў «Маладой Беларусі».

Ліпень, 20. Я. Купала пачаў 1-ы абраз паэмы «Сон на кургане».

Ліпень, 22. Скончыў 1-і абраз «Сну на кургане».

Ліпень, 26. Скончыў 2-і абраз «Сну на кургане».

Ліпень, 28. Скончыў 3-і абраз «Сну на кургане». Напісаў верш «Воўк». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 34, 19 жн.

Жнівень, 8. Напісаны верш «Ноч за ночкай». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 37, 9 верас.

Жнівень, 17. Напісаны вершы «Сэрца спытай...». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 52, 23 снеж.; «Гэй, капайце, далакопы...». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 4, 27 студз. з падзагалоўкам «Белорусской жизни».

Жнівень, 19. Напісаны верш «Мая думка». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 36, 2 верас. з падзагалоўкам «Ахвярую Канстанцыі Буйло».

Верасень, 1. Літоўская газета «Вілціс» змясціла артыкул Людаса Гіры «З беларускай літаратуры», у якім аўтар пісаў: «Купала — гэта яркае свяціла на беларускім Парнасе, гэта сапраўды таленавіты пясняр. Так, як ён, не пісаў і не піша ў беларусаў ніхто больш. Яго вершы, яркія і звонкія, нагадваюць нам Майроніса. Лірык ён незвычайна далікатны і глыбокі. Сапраўдны дэмакрат. Гэта пясняр нядолі простых людзей... Чулая душа Купалы ўмее раскрыць усю глыбіню чалавечай псіхалогіі. Асабліва сялянскай псіхалогіі. І ў гэтым змястоўнасць яго вершаў. І своеасаблівасць. Змястоўнасць і своеасаблівасць, якія не кідаюцца ў вочы, але якія нагадваюць жыццё селяніна (як беларускага, так і літоўскага), каторае толькі на першы погляд аднастайнае. Паэзія гэта падобна на сусвет, угледжаны вачыма нашых людзей, які, паводле літоўскай прымаўкі, больш стракаты, чым дзяцел. Магутны ўздым адраджэння народа, які вырваўся з грудзей, прагных свабоды і святла, як пярун, як той адвечны боль, што доўга прыгнятаў

літоўскі і беларускі народы, гучыць у яго вершы-гімне беларускага народа (Л. Гіра тут прыводзіць верш Я. Купалы «А хто там ідзе?» у сваім перакладзе. — Я. С.). Сваёй цвёрдасцю і прастатой гэта крэда вякамі крыўджанага, а цяпер абуджанага народа з'яўляецца сапраўднай жамчужынай сусветнай паэзіі, адным з найпрыгажэйшых гімнаў адраджэння».

Верасень, 12. Друкарня Пянткоўскага зрабіла тыраж (2500 экз. на звычайнай і 100 экз. на вяленевай паперы) «Адвечнай песні» Я. Купалы. *Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць, с. 185.*

Верасень, 13. З Неапаля (востраў Капры) выслана пісьмо М. Горкага ў «Нашу ніву» з просьбаю даслаць сярод іншага і «песню Я. Купалы «А хто там ідзе?» — с нотамі». *ЦБАН Літвы, ф. 21, адз. зах. 321.*

Верасень, 16. У «Нашай ніве» (№ 38) рэцэнзія Вл. С. (У. І. Самойлы) на «Адвечную песню» Я. Купалы і адказ А. Бульбы польскаму крытыку З. Пяткевічу, які ў артыкуле «Адвечная песня» Купалы» (газ. «Prawda», № 39) закрэсліваў паэму Я. Купалы і беларускую літаратуру наогул. З рэцэнзіі У. І. Самойлы: «Паэзія Купалы — адзін з найцаннейшых скарбаў, якія нясе з сабой нацыянальнае адраджэнне беларусаў. У ёй ярчэй, глыбей і паўней адбіваецца ўвесь змест, характэрнае, разгон і веліч гэтага мо найважнейшага ў гісторыі нашага краю здарэння. Янка Купала — душа і язык прабудзіўшага да новага жыцця народа, і ў гэтым усё значэнне яго паэзіі як нацыянальнае, так і агульналюдскае. Жывая энергія, яснае і праўдзівае пазнанне свайго «я» і ўсяго, што ёсць навокал гэтага «я», — вось дзве найважнейшыя рэчы, з каторых складаецца паэзія Купалы, дзякуючы каторым яна мае нейкае асобнае, сваё, нацыянальнае характэрнае... Яго паэзія — гэта паэзія праўды, паэзія праўдзівага — без усялякіх прыкрас — жыцця беларуса-хлебароба... Праўдай, верай у будучыню, бодрасцю, але і нейкім жалем разам з глыбокім самапазнаннем вее ад усіх твораў Янкі Купалы. Новая кніжка нашага маладога песняра — «Адвечная песня» яшчэ раз пацвярджае ўсё тое, што мы аб ім тутакі казалі... Паэма Купалы прымушае нас моцна задумацца... Жыць так, як дагэтуль, у поўнай залежнасці ад прыроды і ад сляпой сілы прыпадку, ужо няма змогі: трэба жывой, свядомай энергіяй чалавека зваяваць «голад і холад» мужычага жыцця, трэба новай працай палажыць канец панаванню прыпадку, панаванню «царыцы-бяды», каторая папраўдзе скрозь запанавала па нашых вёсках, заўладала старым, «адвечным» жыццём... Мужык ужо стаў чалавекам,

катораму «ўсясільнай рукою тварэння даны правы істнення»... Гэты голас Жыцця павінен кіраваць думкамі беларуса-мужыка, клікаць яго рвацца «к радасці, славе, багаццю», «к сонцу жыцця», не паддаючыся сляпой і прападковай Долі».

Верасень, 17. Письмо М. Горкага з Неапаля прыйшло ў Вільню, у рэдакцыю «Нашай нівы».

Верасень, 21. У газеце «Минский голос» верш Я. Купалы «Я не паэта» ў перакладзе на рускую мову Ното.

Верасень, 24. У 3-м участку Пецябургскай часці Я. Купала прапісаны ў доме № 15 па Малой Дваранскай. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Верасень, 25—26. У Полацку, дзе адбыліся беларускія вечары — выступленні трупы І. Буйніцкага, чыталіся разам з вершамі Я. Коласа, М. Багдановіча, Я. Лучыны, А. Паўловіча і вершы Я. Купалы «Чаго б я хацеў», «Хоць ты, сэрца, лопні, трэсні», «Песенька для некаторых маладых людзей».

Верасень, 27. Напісаны верш «Памяці Мар'і Канапніцкай». Упершыню — «Наша ніва», 1910, № 41, 7 кастр.

Верасень, 30. У «Нашай ніве» (№ 40) некралог М. Канапніцкай, верш паэтэсы «Пара» ў перакладзе Я. Купалы, а таксама верш Я. Купалы «Дудар» з паметай «Аўтару «Беларускай Гісторыі» Власту».

Верасень. Настаўнік А. Ф. Посах паслаў М. Горкаму на востраў Капры «Жалейку» Я. Купалы. *«Польмя», 1947, № 6, с. 77.*

Кастрычнік, 8. З пісьма А. Грыневіча: «Ну́слаг» у мяне позніцца больш чым на 2½ нядзелі дзеля таго, што хацеў вокладку з рысункам. Зрабіў два рысункі і абодва забракаваў: каб не страціць больш часу, пусціў так, без рысунка і агледзеўся, як бачу, будзець дужа добра». *Александровіч С. Гісторыя і сучаснасць, с. 185.*

Кастрычнік, 10. Падараваў Л. С. Сеўруку зборнік «Гусляр». *ЭД, с. 557; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 363.*

У «Нашай ніве» (№ 43) абвестка: друкуецца і хутка выйдзе «Беларускі каляндар «Нашае нівы» на 1911 год». У ім верш Я. Купалы «Явар і каліна».

Кастрычнік, 13. Друкарня Пянткоўскага зрабіла тыраж зборніка «Гусляр» (250 экз. на звычайнай паперы і 100 экз. на вяленевай). Пазней паэт успамінаў, што Б. І. Эпімах-Шыпіла, «баючыся, каб гэты зборнік не прынёс яму столькі клопату, колькі «Жалейка», выкінуў усё тое, што магло не спадабацца цэнзуры, і на ўсякі выпадак надрукаваў зборнік адной лацінкай, каб лягчэй было абысці цэнзара». *«Польмя», 1947, № 6, с. 72.*

Кастрычнік, 19. Ліст у «Нашу ніву». ПЗТ, т. 8, с. 19—20, 364—365.

Кастрычнік, 21. У «Нашай ніве» (№ 43) рэцэнзія А. Бульбы на зборнік Я. Купалы «Гусляр». З рэцэнзіі: «Пануе ў творах Янкі Купалы фантазія, адмыкае ў ім вялікае багацтво форм, нападуняе яго думы, і ліецца песня гусляра. Багацтво настраенняў прабіваецца ў кожным яго творы. У кароткім вершы маем колькі абразоў, гарманійна зліваючыхся ў адзін, каторы малое пуцяводную думку. Ці кінецца Купала ў даўнейшы мыт, ці загляне ў даўны курган, што віднееца на нашай бацькаўшчыне, ці ўдарыць у сумную заімглёную цяперышыну, — з усяго дабудзе тон родны, дабудзе той асобны беларускі матыў. Думае наш пясняр аб «ціхіх мальбішчах айчызны» і ім нясе «сваю ношу». І верыць, што пакуль думка а праўдзе «ня ўздзене плесні-сівізны», «моц сваю свету пакажам» і шмат зробім, станем як паўнапраўны народ, аж «здзіўляцца старцы і дзеці, што значыць вельмі хацеці»!.. Вельмі кахае пясняр нашы горы, даліны, рэчкі, курганы: у іх ён складае свае найвялікшыя думкі, яны служаць яму тэмай творчасці. Хоць і сумная наша цяпершчына, хоць народ наш ідзе абмацкам, не знаючы, хто ён і якое пекнае назначэнне яго ў паходзе чалавечтва, — Купала за наш народ кажа: «Шлях залаты працярэбім, Зорна ўзнясёмся ў вышоты, Вышай няпраўды, няславы, Вышай пакутных балотаў». ...Веру, што далейшай самабытнай творчай працай Янка Купала займе ў нас адно з першых мейсц і заслужыць на добры спамін; любоў нашага пясняра да роднай старонкі — гэта агонь жыцця, пры каторым начынае цьмы крылы папалаць і нас за народ жывы палічаць. З шчырага сэрца скажу толькі адно: «Працуй і сей, Я. Купала — будзе ўсход, узыйдуць зёрны, сеяныя шчодрай і шчырай рукой!»

Кастрычнік, 28. У пісьме ў «Нашу ніву» са станіцы Вялікакняжацкай тэхнік А. К. Аляхновіч прасіў разам з «Песнямі-жальбамі» Я. Коласа выслаць «Гусляра» і «Адвечную песню» Я. Купалы. *Песні беларускай валадар. Мн., 1981. С. 149 (далей будзе: Песні беларускай валадар. — Я. С.).*

Кастрычнік, 29. У часопісе «Dziennik Kijowski» (№ 286) першы пераклад на польскую мову верша Я. Купалы «Памяці Мар'і Канапніцкай» (пераклаў Е. К.).

Кастрычнік, 30. Друкарня Пянткоўскага выставіла А. Грыневічу рахунак за выданне «Адвечнай песні» і «Гусляра» Я. Купалы — 379 руб. 26 кап.

Лістапад, 5. У «Нашай ніве» (№ 44—45) верш «Мой край».

Лістапад, 7. Азнаёміўшыся са зборнікам «Жалейка» і «Песні-жалыбы», прысланымі ў верасні на востраў Капры настаўнікам А. Пасахам, М. Горкі пісаў М. Кацюбінскаму: «В Белоруссии есть два поэта: Якуб Колас и Янка Купала — очень интересные ребята! Так примитивно-просто пишут, так ласково, грустно, искренно. Нашим бы немножко сих качеств!»

О, господи! Вот бы хорошо-то было!

В книжку мою вложен листок — песня и ноты (гэта было асобнае выданне верша «А хто там ідзе?» з музыкай Л. Рагоўскага. — Я. С.), нешто вродэ беларускага гімна, должно быть».

Меня эта вещь взволновала». *Кацюбінський М. Твори. Київ, 1949. Т. 3. С. 206.*

Лістапад, 11. У «Нашай ніве» (№ 46) верш «Сельскія могілкі», артыкулы З. Пяткевіча «З лістоў да рэдакцыі» і А. Бульбы «Адказ пану З. Пяткевічу». З артыкула З. Пяткевіча: «А. Бульба саўсім перакруціў мае мыслі і мае словы і кажа, што я ўлез у скуру паступовага дэмократы, і што я не знаю ні беларусаў, ні іх літаратуры, ні душы народу. На гэта я вам скажу, што яшчэ А. Бульба не ўмеў чытаць і пісаць, можа быў маленькім хлопцам, калі я ўжо напісаў расправу а беларусах, сабраў дзвесце песней і мабыць добра я знаў гэты народ і добра з нім зжыўся, калі мне дзяўчата і хлопцы дыктавалі песні, а старыя людзі і знахары адкрылі ўсе замаўляння. Багата лет я пражыў між беларускім народам. Радзіўся я там і вырас, гуляў з беларускімі дзецьмі ў полі, у лесе і ў хаце, еў з імі з адной місы. Прыглядаўся я добра іх цяжкай долі, бачыў не раз іх слёзы і горкае жыццё, а гэтую цяжкую долю я апісаў у повесці «Dla szczęścia» («Для шчасця»), каторай, пэўне, не чытаў А. Бульба! Адсылаю я яго да Энцыклапедыі, там найдзе ўсё, аб чым я пісаў.. Калі я сказаў, што няма яшчэ беларускай літаратуры, то значыць, што няма ей мінуўшчыны, але я веру ў будучыну жывога народу. Беларуска яшчэ творыцца, расце з гэтага народу.

Ротам Бульбы гаворыць злосць і гнеў, калі ён называе мае погляды зваротнаю хваляю поглядаў праўдзіва-расейскіх з праўдзіва-польскімі. Няхай А. Бульбе скажа яго сумленне, ці гэта ўсё праўда; ці можна так смела брызнуць чалавеку балотам у вочы. Няхай ён прыпомніць нядаўнюю мінуўшчыну, калі я быў рэдактарам «Wileńskiej Gazety» (1906 г.) і якая была праграма гэтай газеты ў справе беларускага народу. Няхай прыпомніць, а будзе яму сорам».

З артыкула-адказу А. Бульбы: «Я сам па сабе ніякай злосці, ніякага гневу проці Пана Пяткевіча не маю. Я вельмі цаню і шаную яго працу, як польскага паступовага журналіста і літаратара, і калі ён выступае ў польскіх справах добра знаючы жыццё польскага народу ад найдаўнейшых часоў да цяперашніх, то між намі споркі не будзе. Але калі той жа самы Пан Зянон Пяткевіч бярэцца асвячаць беларускія справы, ад каторых ён *цяпер* вельмі далёк, як гэта відаць з яго крытыкі «Адвечнай песні» і вышэй надрукаванага ліста, то я з ім не згаджаюся, пацвярджаю свае думкі аб ім, выказаныя ўжо ў «Нашай Ніве». Гэта не значыць, што я яму «брызгаю ў вочы балотам»; гэта значыць: «Калі не дуж, не бярыся за гуж!»

Веру, што Пан Пяткевіч, будучы дзецюком, гутарыў і гуляў з нашай вясковай моладзю, прыслухіваўся да нашых песень, казак і прыказак і знаў жыццё беларусаў *таго часу*. Але ад таго часу да цяперашніх дзён багата вады ўплыло. Жыццё жывога народу не магло стаяць на мейсцы: маючы багатую *мінуўшчыну*, яно пры новых абставінах прыймала новыя формы і зрабіла тое, што думкі і перажыванні мужыка-земляроба Пан Пяткевіч прыймае за «*gobionu smutek i płacz inteligienta w skórze pastuszka*», за якога лічыць Янку Купалу. Пан Пяткевіч не можа сабе гэтага прадставіць, што *мужык* дарастае да *чалавека-грамадзяніна*, і, відаць, дзеля гэтага лічыць усю цяперашнюю беларускую літаратуру штучнай, даводзячы адначасна, быццам народ, каторы нічога не творыць і не тварыў, можа *быць жывым і мець будучыну* (?!).

Аб паступовых поглядах Пана Пяткевіча я знаў і знаю; вось чаму я і пытаўся, чаму ён пачаў гутарыць аб беларусах у тым самым тоне, якога ўжываюць усялякія «істінныя» людзі, каторыя — развіваючы далей свае думкі — даводзяць, быццам беларусаў ніколі нават не было і няма. Вельмі цешуся, што Пан Пяткевіч нічога супольнага з іх поглядамі на беларускую справу не мае.

Пан Пяткевіч, адказваючы мне, затрымаўся на адным: ён выказаў, што ён не вораг беларусаў. Я аб гэта спрачацца не думаў і не думаю: я хацеў паказаць, што Пан Пяткевіч *цяперашняга* беларускага руху не знае і што дзеля гэтага ён вельмі абмыліўся, асвячаючы гэты рух перад польскім паступовым грамадзянствам не так, як ён ёсць. Гэтую абмылку Пана Пяткевіча я прыняў за «тэндэнцыйнасць» і кінуў падзэрэнне, што ён «улез у скуру паступовага дэмакраты». Пасля яго адказу я бачу, што гэта была толькі незнаёмасць *цяпершчыны* беларусаў, а не «тэндэнцыйнасць».

Лістапад, 21. М. Горкі пісаў рускаму паэту і перакладчыку, аўтару цыкла вершаў «Беларусь» А. С. Чарамнову: «Белоруссия» пойдёт в 34 сборнике (Маецца на ўвазе цыкл вершаў А. Чарамнова, які рыхтаваўся да друку ў 34-м нумары зборніка «Знание», што рыхтаваў М. Горкі. — Я. С.).

Кстати спрошу Вас: знаете Вы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янко Купала? Я недавно познакомился с ними — нравятся! Просто, душевно и, видимо, поистине — народно.

У Купалы есть небольшая поэмка «Адвечная песня» — вот бы перевести ее на великорусский язык!»

Лістапад, 23. Адбыўся судовы працэс над выдаўцамі кніжак Ф. Багушэвіча «Дудка беларуская» і «Смык беларускі», што выйшлі ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца». З успамінаў Я. Хлябцэвіча: «Янка Купала быў жывым сведкам судовага працэсу над творамі Ф. Багушэвіча. У лістападзе 1910 г. у сувязі з прыцягненнем выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца» да судовай адказнасці за выданне твораў Ф. Багушэвіча «Дудка беларуская» і «Смык беларускі», Янка Купала паведаміў мне, што яму даводзілася супаквойваць Б. І. Эпімах-Шыпілу, на кватэры якога знаходзіліся гэтыя выданні. Па словах Янкі Купалы, Б. І. Эпімах-Шыпіла ў чаканні рэпрэсій захварэў, ляжаў хворы ў ложку і вельмі непакоіўся, чакаючы «няпрошаных гасцей» і прадбаччы высылку «ў Сібір». Калі ж настаў суд 23 лістапада 1910 года ў Пецярбургскай Судовай Палаце, Янка Купала прысутнічаў на гэтым судзе сярод публікі на хорах, побач з аўтарам гэтых радкоў». *«Беларусь», 1947, № 9, с. 31.*

Лістапад, 25. Выйшаў юбілейны нумар «Нашай нівы» (№ 48), прысвечаны 25-годдзю з дня смерці В. І. Дуніна-Марцінкевіча. Тут верш Я. Купалы «Памяці Вінцука Марцінкевіча», артыкулы Ядвігіна Ш., А. Бульбы, Р. Зямкевіча і інш.

Снежань, 8. Газета «Kurjer Warszawski» (№ 339) змясціла артыкул Ч. Янкоўскага «Беларуская паэма» пра «Адвечную песню» Я. Купалы, у якой аўтар сцвярджаў, што паэма «прымітыўная і апранута ў прасцяцкія рамантычныя формы», мае «неглыбокую філасофію», уяўляе толькі «плач».

Снежань, 11. Л. А. Сівіцкая (будучая Зоська Верас) з Гродна ў пісьме ў «Нашу ніву» просіць даслаць разам з іншымі кнігамі зборнік Я. Купалы «Гусяляр». *Песні беларускай валадар, с. 149.*

Снежань, 15. Карэспандэнт з маёнтка Любань каля Вілейкі просіць «Нашу ніву» выслаць зборнік «Гусяляр». *Песні беларускай валадар, с. 149.*

- *Снежань, 16.* У «Нашай ніве» (№ 51) упершыню верш «Роднае слова» («Пад навалай крыўдаў, многія сталецці») з падзагалоўкам: «Рэдакцыі, супрацоўнікам, чытачам і прыхільнікам «Нашай нівы» (10/XI 1906 — 10/XI 1910 г.).

Снежань, 23. У «Нашай ніве» (№ 52) верш «Сэрца спытай».

На працягу года. Напісаны вершы «Беларус», «Ён і яна», «Запушчаны палац», «Каб я меў загончык нівы», «Лясная царэўна», «Мікіта і валы», «Не спадзейся...», «Па дарозе», «Па межах родных і разорах», «Памяці Вінцука Марцінкевіча», «Памяці С. Палуяна», «Прафесару Б. Эпімах-Шыпілу», «Саха і валы» і інш.

1911

Студзень, 6. У «Нашай ніве» (№ 1) верш «Ваўкалак».

Студзень, 7. Падпісаў У. Г. Караленку зборнік «Жалейка». ЭД, с. 285.

Студзень, 13. У 2-м участку Васільеўскай часці Пецярбурга прапісаны ў д. № 45 па 4-й лініі.

Студзень, 20, 27. У «Нашай ніве» (№ 3—5) артыкул М. Багдановіча «Глыбы і слаі». У ім аўтар пісаў: «Як і ў 1909 гаду, найбольш увагі звяртае на сябе *Я. Купала*; звяртае не толькі велічынёй сваёй здольнасці, але гібкасцю яе, здатнасцю да ўсестаронняга развіцця. Гэта бадай адзіны наш пісьменнік, каторы ідзе ўперад, вядзе нейкую ўнутраную справу і, зрабіўшы ці мала, не супыняецца аж да гэтага часу. Каб даць паняцце аб усёй моцы жыццёвых сокаў яго таленту, мы на мінуту вернемся аж да першых крокаў яго пісьменніцкай працы.

Пачаў ён з шурпатых вершаў, амаль не зусім зліваўшыхся з тагачасным слоём беларускай паэзіі; напісаныя пад Бурачка, залішне расцягненыя, слаба апрацаваныя з боку формы і мовы, яны ўвесь час перапявалі некалькі адных і тых жа тэм. Але не кволасць таленту, а толькі як бы нейкая нядбаласць выглядае зусюль: бо чым, апроч нядбаласці, можна вытлумачыць з'яўленне хоць бы такіх слоў, як «Спалі вас, песні, дым (?) чырвоны (?)» («Жалейка», стр. 134), «*Гарыста яна*» (Беларусь) (стр. 102), «*Барабаніў плуг*» (стр. 104) і т. д. І ўсё ж такі ці можна за гэта Купалу вельмі вінаваціць? Захоплены абразом прападаючай Беларусі і лічачы, што пясняр перш за ўсё павінен быць грамадзянінам, ён усю ўвагу звяртаў на тое, што казаў, не цікавячыся зусім, у якія формы і як выліваліся

яго думкі. І што б там ні было, а ўсё ж такі ён будзіў гэтымі вершамі душы чытачоў, ды і не толькі таму, што ліліся яны з шчырага сэрца і ў роднай мове: не, і тады ўжо ў яго творах відаць было незвычайны паэтычны талент. Не раз і не два прабівалася там яркая і моцная думка, пара-другая поўных пачуцця і зычных вершаў, хаця яны, праўду кажучы, зараз жа і знікалі, быццам і з'яўляліся толькі для таго; каб лепш кідалася ў вочы агульная слабасць вершаў.

Тое ж самае, здаецца, прыйшлося б сказаць і аб «Адвечнай песні» — паэме, выданай у апошнім гаду, але напісанай яшчэ ў 1908 г. Гэтая пацэрка з невялічкіх гутарак-вершаў зусім збіваецца на «Жалейку»: змест іх той жа самы, форма, праўда, гладзей, але не вельмі, — і ўсё ж такі яны пакідаюць глыбейшы след у душы чытача; увесь сакрэт гэтага ляжыць у цэльнасці іх, бо размешчаны яны павэдлуг аднэй і тэй жа думкі і ўвесь час дапаўняюць, падтрымываюць адзін аднаго. Усё жыццё мужыка праходзіць перад нашымі вачыма, і няма там ніводнага моманту, каб не ліліся слёзы, і няма ніводнага пуці да лепшай долі, няма нічога лепшага за смерць... Бязвыхаднасць, безнадзейнасць — вось што чуваць ва ўсёй паэме, што цяжкім камянем кладзецца на душу чытача пасля кожнай праявы. Некалькі іншым тонам напісана толькі «вяселле», — бадай ці не найлепшая частка паэмы. Калі што яму і шкодзіць, дык мо толькі такія словы, як «кадрыля», «парад» і т. п., а ўсё другое — і бойкі рытм, і рыфмы на сярэдзіне строк, і нават нейкая грубаватасць вельмі жывой мовы — усё на сваіх месцах, усё надта добра падабрана да зместу. Што датыкаецца да найслабейшага боку паэмы, дык — на наш погляд — гэта грубы сімвалізм, прыпамінаючы дзе-якія кепскія месцы з твораў расійскага пісьменніка Л. Андрэева.

Але на «Адвечнай песні» Купала не затрымаўся. Так, у палове 1909 г. яго талент, дасюль глуха клакатаўшы пад шэрай карой «Жалейкі», прабіўся на волю і паказаў, якую ён таіць красу і моц, бліснуўшы такімі вершамі, як «Жніво» («Наша нiва» № 29), «Ноч за ночкай ідзе» (Н. н. № 37), «Адгукніся, душа» («Гусляр», стр. 10), «А як мы з хаткі выходзім» («Гусляр», стр. 14), «Зазімак» («Гусляр», стр. 52), «Памяці С. Палуяна» («Гусляр», стр. 55) і др. Праўда, вершаў цаліком добрых з боку формы ў Купалы і цяпер яшчэ няшмат, да таго ж і змест іх не адзначаецца асаблівай глыбінёй і надзвычайнасцю, складаючыся з старых грамадзянскіх і горкаўскіх матываў ды з водгукаў так званага мадэрнізму; але ўсё ж такі талент Купалы ўзрастае, пашырае круг сваіх тэм і

ўжо не галосіць (ці — лепей — не толькі галосіць), а ўжо павявае смеласцю, жыццёвай сілай і пагардай. Гэтая перамена зместу адбілася і на форме вершаў Купалы, асабліва на іх важнейшым, усё ажыўляючым нерве — моцна забіўшым рытме. Буйны, шпаркі, ён падмывае, захоплюе чытача, гіпналізуе яго, не дае апамятавацца, затрымацца і нясе яго ўсё далей і далей. Бадай што ўва ўсіх леташніх вершах Купалы б'ецца ён з вялікай сілай і гуртуе вакол сябе ўсё іншае ў іх. Каб здаволіць яго разгон, канцы строк аж звіняць, з'яўляюцца рыфмы і пасярэдзіне верша, нават словы да яго падбіраюцца зычныя, моцныя; а калі ў мове сталеццамі гнуўшагася беларускага народа не хватае іх, дык Купала ўжывае новыя, выкаваныя ім самім, ні ў жаднага нашага паэты няма такога багатага славаара, як у Купалы. Мала таго: нават і дзеякія слабыя бакі яго вершаў маюць прычынай усё тую ж буйнасць моцнага рытму. Захоплены ім, Купала не ацэнівае акуратнасці сваіх слоў, кідаецца да першых папаўшыхся і нярэдка прыносіць сэнс верша ў ахвяру яго зычнасці. Лепшы прыклад таму — даволі харошы верш «За годам год» («Гусляр», стр. 21), збудаваны на адназычнасці, на паўтарэнні адных і тых жа рыфмаў і слоў, чым ён вельмі прыпамінае барматанне якогась цёмнага загалова (глядзі так жа верш «Гусляр» — стр. 5 і др.)».

Студзень. У часопісе «Вестник Европы» (№ 1) прафесар А. Л. Пагодзін у артыкуле «Беларускія паэты» раскрыў некаторыя заканамернасці развіцця беларускай літаратуры канца 19-га — пачатку 20 ст. Цытаваў у арыгінале і перакладзе на рускую мову вершы Я. Купалы «Там», «Я мужык-беларус...», «А хто там ідзе?», падкрэсліваў «народны струмень» у мове паэта, «усведамленне сацыяльнай няпраўды» ў зборніку «Жалейка», веру аўтара ў будучыню Беларусі, дасканаласць вершаў Я. Купалы.

Люты, 15. Быў на вечарынцы ў зале «Пальма» ў Пецярбургу з удзелам Ігната Буйніцкага, дзе з ім пазнаёміўся.

Люты, 17. Напісаны верш «Ігнату Буйніцкаму». Упершыню — у артыкуле «Беларуская вечарынка ў Пецярбургу» («Наша ніва», 1911, № 8, 24 лют.).

Люты, 27. З Я. Хлябцэвічам быў у Акадэміі навук на вечары памяці Т. Шаўчэнкі.

Люты. У часопісе «Современный мир» (№ 2, с. 208) М. Горкі ў артыкуле «О писателях-самоучках» высока ацаніў навейшую беларускую літаратуру: «Я обращаю внимание скептиков на молодую литературу белорусов — самого забитого

народа в России, — на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты «Наша Нива». Позволю себе привести песню, изданную недавно «Нашей Нивой», слова написаны белорусским поэтом Янком Купалой (далее ідзе верш «А хто там ідзе?» у перакладзе М. Горкага. — Я. С.). Чтобы уяснить себе глубокий смысл этой песни, — которая, может быть, на время станет народным гимном белорусов, — читателю следовало бы посмотреть «Нашу Ниву» — она много интересного скажет ему». У заўвазе: «Прошу Янка Купалу извинить мне дурной перевод его красноречивой и суровой песни».

Сакавік, 10. У «Нашай ніве» (№ 9—10) верш «Рэчка».

Сакавік, 27. Падпісаў кампазітару Л. Рагоўскаму свой зборнік «Гусяляр». «*Slavia Orientalis*», 1976. R. XXV, № 1, s. 51—54; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 358.

Красавік, 19. Лявон Гмырак звярнуўся ў «Нашу ніву» з пісьмом: «Я як народнік з поглядаў і староннік тэорыі, што «искусство должно существовать для жизни», вельмі рад таму, што большаю часцю наша пісьменнасць носіць народніцка-грамадзянскі характар. Найлепей мне падабаюцца «Песні-жалыбы» (Якуба Коласа), «Жалейка», «Адвечная песня» (Янкі Купалы). Не знаю, можа мяне асляпляе беларускі патрыятызм, я іх раўняю з творамі Някрасава і Шаўчэнкі, кажучы, што жыццё нашага люду, яго цярпенні, горасці і псіхалогію Купала і Колас абрысавалі так, як лепей абрысаваць не можна. Эстэтычная вартасць іх твораў... вельмі высокая». *Песні беларускай валадар, с. 146.*

Красавік, да 21. У Вільні (выдавецтва «Палачанін») выйшла паэма Т. Шаўчэнкі «Кацярына». Пераклаў з украінскай мовы Х. Чарнышэвіч. Рэдагаваў Я. Купала. Рэцэнзію змясцілі «Дніпрові хвилі» (1911, № 23—24), якую напісаў М. Ж. (Дз. Дарашэнка).

Май, 12. У «Нашай ніве» (№ 18—19) верш «Сад».

Май, 25. У віленскай газеце «*Nowe życie*» (№ 34) апублікаваны артыкул Рубера (С. Руднянскага) «З сялянскіх грудей. Пра сучасную беларускую паэзію», у якім аўтар пісаў пра творчыя сувязі Я. Купалы з польскай літаратурай, з гавэндамі У. Сыракомлі.

Май, 26. У «Нашай ніве» (№ 20—21) упершыню верш «Сёмуха». Напісаны ў Вільні, куды паэт заязджаў перад прыездам да маці ў Аконы.

Май, 30—31. У Капылі беларускія вечарынкi, наладжаныя мясцовымі беларусамі з дапамогаю І. Буйніцкага. Дэклямаваліся вершы Я. Купалы «Хоць ты, сэрца, лопні, трэсні...».

«Гоніш мяне, панічок», «Кепска» («Кепска, братцы, жыць нам стала»), «Мой край». *Наша ніва*, 11 чэрв.

Чэрвень, 1. У віленскай газеце «Nowe žucie» заканчэнне артыкула «З сялянскіх грудзей. Пра сучасную беларускую паэзію» Рубера (С. Руднянскага).

Чэрвень, 2. Напісаны верш «Гэй, наперад!». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 24, 14 чэрв.

Чэрвень, 3. Напісаны верш «Як у лесе зацвіталі...». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 24, 16 чэрв.

Чэрвень, 4. Напісаны вершы «З недацветаў». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 45, 10 лістап.; «З думак мімаходам». Упершыню — Зб. тв. 1932, т. VI.

Чэрвень, 8. Напісаны вершы «Хохлік» і «За касой». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень, 9. У «Нашай ніве» (№ 23) верш «Дуб» («Распусціўшы сучча»).

Чэрвень, 12. Напісаны вершы «Вярба» і «З табою». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень, 13. Напісаны верш «За чаркай». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень, 15. Напісаны вершы «У купальскую ноч». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 25—26, 1 ліп.; «Песня мая». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень, 16. Напісаны вершы «Не праспі». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 49, 8 снеж.; «Грайце, песні». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Чэрвень, 21. Напісаны верш «Жняя». Упершыню — «Шляхам жыцця». Верш прысвечаны М. Шышко — сваячцы Ядвігіна Ш.

Чэрвень, 25. Напісаны верш «З летніх малюнкаў». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 28—29, 21 ліп.

Чэрвень. У пражскім часопісе «Slovanský Přehled» (1911, № 6, с. 411) першы пераклад на чэшскую мову верша «А хто там ідзе?» (перакладчык Адольф Чэрны).

Лета. З А. Грыневічам запісваюць у Акопах ад сястры Леакадзіі і ў наваколлі беларускія народныя песні.

У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН РБ (адзел рэдкіх кніг і рукапісаў) захоўваецца архіў А. Грыневіча. Сярод матэрыялаў ёсць фальклорныя запісы з уласнаручнымі паметкамі і заўвагамі Я. Купалы, якія былі ўлічаны пры падрыхтоўцы да друку зборніка А. Грыневіча «Беларускія песні з нотамі» (1912, т. 2). «ЛіМ», 1980, 31 кастр. Публікацыя Я. Кісялёвай.

Ліпень, 4. Напісаны верш «Як у повесці». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 5. Напісаны верш «Мінуты шчасця». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 10. Напісаны верш «Чатыры крыжы». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 37—38, 22 верас.

Ліпень, 12. Напісаны вершы «Дзе?..». Упершыню — «Шляхам жыцця»; «Блізкім і далёкім». Упершыню — «Спадчына».

Ліпень, 13. Напісаны верш «За свабоду сваю...». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 14. Напісаны вершы «Каб я князем быў...». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 1, 5 студз.; «Вячэрняя малітва» і «Заручыны». Упершыню — абодва «Шляхам жыцця».

Ліпень, 15. Напісаны верш «Зоркі». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень, 17. Напісаны вершы «Я казак — не казак...», «Днём і ночкай працаваў ён», «На ўсе рукі», «Эпіграма на самога сябе». Упершыню — усе «Спадчына»; «Дзве таполі», «Як спытаюцца нас». Упершыню — абодва «Шляхам жыцця».

Ліпень, да 24. Ліст у кантору «Нашай нівы», у якім прасіў выслаць у Акопы газету «рускімі і польскімі літарамі» і свае зборнікі «Жалейка», «Гусляр» і «Адвечная песня» «па аднаму экзemplяру». Датуецца па рэгістрацыйным запісе: «Исп. 24/VII-1911 г. № 27».

Ліпень, 28. Напісаны верш «Ты прыйдзі...». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 39, 29 верас.

Ліпень, 30. Напісаны вершы «Над ракою ў спакою». Упершыню — «Наша ніва», 1911, № 31—32, 11 жн.; «Спека». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Ліпень. У пражскім часопісе «Slovanský Přehled» (№ 10, с. 410, ліпень 1911 г.) А. Чэрны пісаў: «Найбольш характэрнай, найбольш сталай і найбольш абяцаючай з'явай маладой паэзіі беларускай ёсць без спрэчкі Янка Купала. Гэта з'явай тым цікавейшая, што з'яўляецца як бы сімвалам беларускага адраджэння: беларускі адраджэнцкі рух апіраецца на народ, ім прасякнуты, на ім грунтуецца і для яго працуе, а галоўны паэт гэтага руху выйшаў з народу і належыць народу і сваім жыццём і сваімі творамі. Ён вырас пад убогай сельскай стыхой, а не адарваўся і не адцураўся свайго народу... Паводле А. Навіны, «набыў выхаванне — як рабочы ў дворным бровары». Значыць — паэт-самавук. Гэтым тлумачыцца своеасаблівае яго вершаў, жыццёвасць і ядранасць яго мовы, пры-

роднасць яго вобразаў, спеўнасць яго формы, якая нагадвае часта народныя песні... Прытым гэта не проста пераймальнік народнае песні, але і самабытны талент, які шукае сваіх шляхоў, імкнецца ў даль і ў высь і мае для гэтага даволі сілы, волі і вытрываласці... Форма яго вершаў дасканаліцца, мова крышталізуецца і развіваецца. Відаць, што мае ў сабе патрэбны фонд для ўзбагачэння і тварэння мастацкае мовы. Выдаў дагэтуль тры кнігі паэзіі: «Жалейка» (1908 г.), «Адвечная песня» і «Гусляр». З усіх вынікае найперш сацыяльны характар яго паэзіі... Ён агаліе сацыяльнае і нацыянальнае гора беларускага народа, але не спыняецца толькі на выяўленні смутнай праўды. Купала не застаецца, — толькі выняткам «Адвечнае песні», — песімістам, які аддаецца распачы і безнадзейнай рэзыгнацыі. Ён пясняр жыцця, што шукае шляхоў з цёмных глыбінь і багнаў да святла і паветра...

У трэцяй, найлепшай дагэтуль кнізе Купалы, у зборніку «Гусляр» побач з гэтымі пахмурнымі дысанансамі гучаць тоны самаўпэўненасці і жыццёвасці, якія ўрэшце і пераважаюць... Не спыняецца ён на канстатацыі сацыяльнага і нацыянальнага зла. Загараецца гневам і гукае: «Ганьба вам, што маладым сілам загамоўваеце шляхі да жыцця!»

Жнівень, 2. Чэшскі пісьменнік і філолаг-славіст А. Чэрны даслаў у «Нашу ніву» свой артыкул «Беларускія пісьменнікі і літаратурныя імкненні ў 1909—10 гадах», прасіў перадаць яго Я. Купалу і Я. Коласу, каб яны прыслалі свае фатаграфіі, дзяліўся планами даследавання беларускай літаратуры і інш. *ЭД, с. 659.*

Жнівень, 4. Мікалай Чахоўскі з Рыгі заказвае ў «Нашай ніве» «Гусляра» Я. Купалы і «Дудку беларускую» Ф. Багушэвіча. *Песні беларускай валадар, с. 150.*

Жнівень, 9. Іосіф Катовіч просіць «Нашу ніву» выслаць «Гусляра». *Песні беларускай валадар, с. 150.*

Жнівень, 11. У «Нашай ніве» (№ 31—32) артыкул Я. Купалы «З гуты «Залессе» (падпіс Ня-Гутнік).

Жнівень, 29. У двары Дольцы Барысаўскага пав. Мінскай губ. на вечарыне Эдвард Сушчынскі дэкламаваў вершы Янкі Купалы. *«Наша ніва», 22 верас.*

Верасень, 1. У «Нашай ніве» (№ 36) верш «Летняя раса».

Верасень, 2. У 2-м участку Васільеўскай часці Пецярбурга прапісаны ў д. № 45 па 4-й лініі.

Верасень, 22. Напісаны верш «Ваякі». Упершыню — «Іюлымя», 1930, № 5—6. Чарнавы аўтограф мае два загалюкі: «Падарожныя» і «Спрэчка».

Кастрычнік, 25. Ліст Л. М. Клейнбарту. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 229.*

Лістапад, 21. Студэнты-беларусы Варшаўскага універсітэта наладзілі вечар. Свае вершы чытаў Г. Леўчык. Сярод іншых на вечары дэкламаваліся і вершы Я. Купалы «Чаго нам трэба», «Чаго б я хацеў», «Змачу пёрка».

У Вільні адбылося беларускае ігрышча, на якім спявалі «А хто там ідзе?». «*Наша ніва*», № 47—48, 1 снеж.

Лістапад, 30. У газеце «Речь» (Санкт-Пецярбург) зварот «К русскому обществу», напісаны У. Караленкам з нагоды забойства ў Кіеве хлопчыка Юшчынскага. У рытуальным забойстве абвінавачвалі М. Бэйліса, якога суд апраўдаў. Зварот падпісаў і Я. Купала. *ПЗТ, т. 8, с. 283—286, 428.*

Лістапад. Рубер (С. Руднянскі) у часопісе «*Nowe życie*» (№ 11) піша, што «на гарызонце беларускай паэзіі «зблішчалі такія шчырыя таленты, як Янка Купала і Якуб Колас — кроў з крыві, косць з косці прадстаўнікі народа... Абодва — Купала і Колас — неяк дапаўняюць адзін другога: Купала ў роздуме, вельмі ўважлівы да формы, большы мастак, шырэй аглядае далягляды, імкнецца развіваць творчыя праблемы, заўсёды ў пошуках...»

Снежань, 15. Рэдакцыя газеты «Наша ніва» звярнулася да сваіх чытачоў і падпісчыкаў з просьбай выказаць меркаванне: «ці друкаваць газету далей толькі рускімі, ці толькі лацінскімі літарамі». Я. Купала даслаў ліст у рэдакцыю, дзе абгрунтаваў свой погляд на гэту праблему. Але ліст дагэтуль не знойдзены. У публікацыі І. М-скага «Гутаркі з чытачамі» прыводзяцца, відаць, вытрымкі з ліста. «*Наша ніва*», 1912, № 5, 2 лют.

На працягу года. Напісаны вершы «Слугам алтарным». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2; «Хрыстос васкрос!...». Упершыню — «Шляхам жыцця».

1912

Студзень, 3. Восіп Жвіровіч (Новы Мюльграбен Ліфляндскай губ.) просіць «Нашу ніву» даслаць кнігі Я. Купалы. *Песні беларускай валадар, с. 149.*

Студзень, 9. У в. Барані Віленскай губ. на ёлачнай забаве чыталі вершы Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, А. Паўловіча і інш. «*Наша ніва*», № 3, 9 студз.

Студзень, 14. Напісаны верш «Ў вечным боры». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Студзень, 15. Напісаны верш «Ты, зялёная дубрава...». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 18, 3 мая.

Студзень, 17. Напісаны верш «Чараўнік». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Студзень, 19. Напісаны верш «На рынку». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 4, 26 студз.

Люты, 2. У «Нашай ніве» [№ 5, аглядны артыкул М—скага І. (І. Манькоўскага)] урыўкі з ліста Я. Купалы ў газету, у якім ён выказаўся за адзін шрыфт у беларускіх выданнях — кірыліцу. З ліста: «Ёсць адзін вялікі Беларускі край, адзін мнагамільённы беларускі народ; адна ў гэтага народу беларуская мова, і ўсяго гэтага свая ж кніжка не мае права дзяліць на дзве палавіны — на каталікоў і праваслаўных, як тое рабіла дагэтуль рэлігія, і чаму можа дапамагаць друкаванае роднае слова двума шрыфтамі... Шрыфт рускі не пераіначыць (як некаторыя думаюць) нацыянальнай беларускай душы, як не пераіначыла яе кольківяковае ўладарства прадстаўнікоў іншых культур. Беларус астанецца беларусам, як асталіся балгары — балгарамі, сербы — сербамі і ўкраінцы — украінцамі, хаця і друкуюць свае кніжкі так званай «гражданкай»... Культуру не шрыфт творыць, а ідэі, якія сеюцца ў народзе друкаванымі словамі; і не шрыфт загароджвае дарогу беларусам да ўсясветнай культуры, а тыя роднае зямлі сыны, каторыя ўтапілі і топяць свае беларускія душы толькі ў хвалях Віслы або Волгі... Беларусам патрэбны беларусы, а не палітычныя гешэфтмахеры, каторыя пры першым-лепшым падмурку з захаду ці з усходу хіляюцца да Варшавы або да Масквы... Такім парадкам, абдумаўшы ўсё, як мне сумленне дыктавала, і прымаючы пад увагу, што ў нашым краю бадай кожны грамаднін знае рускія літары, а не лацінскія — я і прылучаюся да прыхільнікаў аднаго шрыфту ў беларускім друкаваным слове і падаю свой голас за тыя літары, якімі суджана было друкавацца першай беларускай свецкай кніжцы — Статуту Літоўскаму».

Люты, 10. Напісаны верш «Папросту». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Люты, 12. Напісаны верш «Бледныя буднія дні». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 14, 5 крас.

Люты, 26. Напісаны верш «У чужой старане». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Люты, 27. Напісаў ліст Л. М. Клейнбарту, якому выслаў і карэктурны адбітак артыкула А. Навіны (А. Луцкевіча), звярнуў увагу на артыкул гэтага самага аўтара ў часопісе «Запросы жизни» (№ 6, 10. 2. 1912 г.).

Сакавік, 5. Напісаны вершы «Вясна за вясною...» і «Прыстаў я жыць...». Упершыню — абодва «Шляхам жыцця».

Сакавік, 6. Напісаны вершы «Русалка». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 28, 9 жн.; «Хмарка і маладзік». Упершыню — «Шляхам жыцця»; «Злажыўшы рукі...». Упершыню — «Полымя», 1929, № 2. Напісана 3-я частка цыкла «Аб мужыцкай долі» — «Сагнуўшы плечы ў крук». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Сакавік, да 8. У Вільні выйшаў зборнік «Z okolic Dźwiny». У ім вершы Я. Купалы «3 песень аб сваёй старонцы» і «А хто там ідзе?» (пераклаў на польскую мову т. в. с. — Мар'ян Шадурскі).

Сакавік, 8. Напісаны верш «Па захадзе». Упершыню — «Шляхам жыцця».

На выхад зборніка «Z okolic Dźwiny» адгукнулася «Наша ніва». ЭД, с. 222.

Сакавік, 9. Напісаны верш «Граі жа, музыка...». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Сакавік, 10. Напісаны верш «Выйдзі...». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 19—20, 10 мая.

Сакавік, 22. У «Нашай ніве» (№ 12—13) 2-я частка верша «На жалейцы» (з паметай: Акопы). 1-я частка ўпершыню ў зборніку «Шляхам жыцця».

Сакавік. У часопісе «Świat słowiański» (1912, № 87, сак.) В. Р. Вегняровіч апублікаваў артыкул «Маладая Беларусь», у якім вызначаны вытокі паэзіі Я. Купалы, падкрэслена яе сувязь з жыццём грамадства, вера паэта ў народныя сілы.

Май, 17. Пісаў паэму «Гарыслава» (не закончана).

Чэрвень, 3. У Акопах скончана першая п'еса Я. Купалы камедыя «Паўлінка». Упершыню — асобнае выданне ў Пецярбургу (выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца»).

Чэрвень, 4. Чытаў «Паўлінку» Ядвігіну Ш. у Карпілаўцы. Атрымаў хвалебную падтрымку.

Чэрвень, 5. Напісаў пісьмо Б. І. Эпімах-Шыпілу.

Чэрвень, да 7. У Пецярбургу кірыліцай і лацінкай выйшаў альманах «Маладая Беларусь» (серыя 1, сшытак 1), дзе апублікавана паэма Я. Купалы «Сон на кургане», апаবাদанні Цёткі, вершы А. Паўловіча і інш.

Чэрвень, 24. На Купаллі ў Вільні. ЭД, с. 553.

Чэрвень, 28. У «Нашай ніве» (№ 26) нарыс «Святкаванне Купалы ў Вільні».

Першае паўгоддзе. У «Известиях общества славянской культуры» (т. 1, кн. 1) артыкул М. А. Янчука «Несколько слов

о новейшей белорусской литературе», у якім аналізуе творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі і інш.

Ліпень, 6—7. У прыватнай газеце «Витебский вестник» апублікавана ананімная рэцэнзія на зборнік «Z okolic Dźwiny». Рэцэнзент у ёй назваў Я. Купалу «польска-беларускім паэтам», аўтарам «псеўданародных вершаў», спрабаваў даказаць, што нядолі, пра якую піша паэт, у сапраўднасці няма.

Ліпень, 26. З Акопаў напісаў пісьмо Б. І. Эпімах-Шыпілу, у якім паведамляў, што «ў суботу (г. зн. 28-га. — Я. С.)» едзе да Я. Коласа.

Ліпень, 28. У Смольні каля Мікалаеўшчыны ўпершыню сустрэўся з Якубам Коласам. Я. Колас пісаў Л. М. Клейнбарту: «Это имя впервые услышал я, вернее, увидел в мою бытность в редакции «Нашей нивы» весной 1907 года, когда стали появляться его стихи. Я имел тогда очень близкое отношение к чисто литературному отделу в газете и прочитывал Купалины стихи в рукописи. Оригинальность, свежесть и талантливость их автора сразу обращали на себя внимание. В тесном кругу незначительной числом белорусской интеллигенции того времени имя Купалы повторялось очень часто как имя даровитого поэта, от которого ожидалось очень много. Поэзия Купалы растёт, развивается и на страницах «Нашей нивы» занимает первое место. Выходит его первый сборник «Жалейка». Мне по почте переслали рецензию на этот сборник. Рецензия была написана по-русски. Я переводил ее на белорусский язык. Это было летом 1908 г. или 1907 г. Жил я тогда в Николаевщине.

Личное мое знакомство с Янкой Купалой произошло летом 1912 года. Весною этого года я жил у своего товарища учителя в Белоручье — 25 верст от Минска. В этой школе, как передавал мне товарищ, учитель этой школы, когда-то учился Янка Купала. Так это было или не так (я у Купалы не проверял), но этот факт говорит уже за то, насколько стал известен Купала и его поэзия уже в то время. Наша первая встреча состоялась в Николаевщине в августе месяце 1912 года. Купала специально приехал повидаться со мною. И тогда и впоследствии Купала рассказывал о своем путешествии пешком со станции Столбцы в Николаевщину, где он был впервые. Верст восемь пройти нужно было лесом. Радзивилловские леса очень велики, и свежему человеку в них легко потерять дорогу. Зная, что Николаевщина стоит на Немане, Купала руководствовался тем соображением, что в сторону Немана должно быть больше влажности в воздухе, каковую он и ощущал, и благополуч-

но дошел до места назначения, несмотря на ночную пору и незнакомство с местностью. Тогда Купала был цветущим красивым юнаком с мягкими, немного насмешливыми глазами. В тоне его разговора все время сквозил добродушный юмор. На меня он произвел прекрасное впечатление, и я полюбил его искреннею товарищескою любовью. Свое знакомство ознаменовали мы очень солидною выпивкою. Я старался не уступать Купале на этом поприще, но все же он оказался крепче меня. После выпивки пошли спать в гумно на горох. На завтра Купала проснулся как ни в чем не бывало, а у меня трещала голова и была рвота. Но на другой день я подтянулся. В местечке Свержень мы зашли до знакомого ксендза, человека, сочувствующего белорусскому возрождению, и доброго выпиваки. Он очень радушно принял нас и угостил на славу. Ксендз отстал от нас и свалился, а мы выпили все его водки и вина и пошли в другое место, где опустошили также все запасы выпивки. Купала направился на станцию Столбцы, и на прощание мы и здесь выпили графин водки и, как говорится, остались «и не лысыми». Все время живем мы очень дружно, хоть переписки между нами и не было, если не считать очень немногих писем, которыми обменялись мы за всю жизнь. Купала небольшой охотник до переписки. Я, как опороченный человек в глазах начальства, также старался избегать ее. Кроме того, наше время слабо способствовало правильным сообщениям по почте. Второй раз встречались мы в 1913 г. в Вильно, когда Купала жил в редакции «Нашай нівы». Во время войны мы потеряли из виду друг друга, и до 1921 года я с ним не встречался». *Колас, т. 13, с. 86—87.*

Ліпень, 29. Я. Колас праводзіў Я. Купалу ў мяст. Свержань, дзе зайшлі да ксяндза А. С. Астрамовіча (Андрэя Зязюлі), а пасля на станцыю ў Стоўбцы.

Жнівень, 1. Напісаны верш «Мая малітва» («Ва ўсяку мінуту, ва ўсякай патрэбе...»). Упершыню — «Наша ніва»; 1912, № 38, 20 верас. з паметай: Карукі (відаць, па дарозе ад Я. Коласа; Койданаўская вол. Мінскага пав., цяпер Дзяржынскі р-н Мінскай вобл.).

Канец лета. Пабываў у Я. Журбы ў в. Купніна (Чашніцкі р-н). «ЛіМ», 1982, 25 чэрв.

Жнівень, 30. Карэспандэнт В. Явар у «Нашай ніве» (№ 38) паведамляе, што каля гуты Залессе Вілейскага пав. у фальварку Ірынава чуў, як хлопчык чытаў на памяць сярод іншых верш Я. Купалы «Явар і каліна».

Верасень, 7. У 2-м участку Васільеўскай часці Пецяярбурга прапісаны ў д. № 45 па 4-й лініі.

Верасень, 15. У складзе групы беларускай і польскай інтэлігенцыі наведваў Барэйкаўшчыну каля Вільні ў сувязі з 50-годдзем з дня смерці У. Сыракомлі. *ЭД, с. 581.*

Верасень, паміж 16 і 21. Сустракаўся ў Пецяярбургу з доктарам А. П. Ярэмічам, які даў сродкі на выданне зборніка «Шляхам жыцця».

Верасень, 21. Напісаў пісьмо Л. М. Клейнбарту. Паведаміў пра сустрэчу з А. П. Ярэмічам і рашэнне выдаць яго вершы асобнай кніжкай.

Верасень, да 25. У Адэсе выйшаў зборнік «Вінок Т. Шевченкові із віршів украінських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів», у якім змешчаны вершы Я. Купалы «Памяці Т. Шаўчэнкі» і «Памяці Шаўчэнкі» («Ад гасцінца да гасцінца»). *«Дніпрові хвилі», № 17.*

Кастрычнік, 18. Напісаны вершы «Пад крыжам». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 43—44, 2 лістап. з падзаглаўкам «Казкі Бацькаўшчыны»; «Чужым». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 45, 9 лістап.

Кастрычнік, 20. Закончыў паэму «На дзяды». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 48, 29 лістап.

Кастрычнік, 25. Напісаны верш «З кутка жаданняў». Упершыню — «Наша ніва», 1913, № 7, 15 лют.

Лістапад, 1. Напісаны вершы «Я люблю», «На вялікім свеце...», «Для зямлі прадзедаў маіх...». Упершыню — усе ў зборніку «Шляхам жыцця».

Лістапад, 2. Гальяш Ворах пісаў у рэдакцыю «Нашай нівы»: «Вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа думаю чытаць ад акцыі беларусаў на свяце дзесяцігадовай працы для Расіі «Вестника знания» (Станция Чорная Весь Паўночна-заходняй чыгункі)». *Песні беларускай валадар, с. 149—150.*

Лістапад, 5. Звярнуўся ў Драматычную цензуру пры Галоўным упраўленні па справах друку і падаў камедыю «Паўлінка», якая 23 лістапада была дазволена да пастаноўкі на сцэне. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 76.*

Лістапад, 12. «Его выс[окоро]дню В. И. Кривошу.

Цензор драматических сочинений при Главном управлении по делам печати, по приказанию г. начальника этого управления препровождая при сем в трех экземплярах пьесу на белорусском наречии под названием «Паўлінка», просит его высокоородне Владимира Ивановича рассмотреть означенную пьесу и, с возвращением приложений, доставить в

названное управление свое заключение об указанной пьесе с кратким изложением ее содержания». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 77.*

Лістапад, 20. Водгук У. Крываша на «Паўлінку»: «На беларусском наречии «Паўлінка», сцэны із шляхоцкаго жыцця ў 2 актах. Янка Купала.

Дочь зажиточного крестьянина Крыницкого Паулинка влюблена в учителя Сароку, который ей платит взаимностью. Так как Крыницкий и слышать не хочет о возможности брака его дочери с учителем, то влюбленная пара решается обвенчаться тайно, причем жених украдет невесту ночью через окно. Крыницкий выбрал себе в зятя молодого парня из соседней деревни Быкоуского, лгуна и хвастуна, который выдает себя за барича и с пренебрежением относится ко всему крестьянскому.

В ночь, назначенную для бегства, у Крыницкого гости, и Быкоуский засиделся дольше остальных и ушел последним. Паулинка наскоро собирает свои пожитки, вяжет их в узел и выбрасывает в окно, где должен ее ждать Сарока, но где оказался случайно возвратившийся Быкоуский, который и подбирает узлы. Его ловят соседи, как вора, и тащат в избу Крыницкого в то время, когда сама Паулинка вылезает в окно. Хозяева избы, уже спавшие, выходят из «боковки» на шум и с позором выгоняют из дома Быкоуского. В это время Паулинка узнает, что ее возлюбленный Сарока не пришел за ней потому, что был днем арестован.

Пьеса не содержит ничего нецензурного и может быть разрешена к представлению». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 77.*

Лістапад, 21. «Паўлінка» дазволена да пастаноўкі.

Лістапад, 26. Напісаны вершы «Калі пачнуць...». Упершыню — «Наша ніва», 1913, № 11, 15 сак.; «Годзе!...». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 27, 20 лістап.

Снежань, 7. Напісаны верш «Прарок». Упершыню — «Наша ніва», 1912, № 51—52, 21 снеж.

Снежань, 24. Напісаны вершы «Цару неба й зямлі». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 6, 11 студз.; «Новы год» («Са звонам пут, са свістам пугаў...»). Упершыню — «Спадчына».

На працягу года. Напісаны верш «Лірнік вясковы». Упершыню — «Litwa i Ruś» (Вільня), 1912, т. 3, кн. 2. У Пецярбургу выйшла паэма «Сон на кургане» (на вокладцы — 1913 г.). У Вільні выйшаў «Зборнік «Нашае нівы» (№ 2), у якім паэма «Курган».

Студзень, 4—8. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Студзень, 14. Прадставіў у Драматычную цензуру пры Галоўным упраўленні па справах друку драму «Блуднікі» Мікулы Грымота (Л. Родзевіча), якую паставіць не дазволілі. *Пущавінамі Янкі Купалы, с. 78.*

Студзень, 15—19. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Студзень, 18. Віленская «Вечерняя газета» паведаміла пра падрыхтоўку да пастаноўкі Беларускам музычна-драматычным гуртком «новай п'есы вядомага беларускага паэта Янкі Купалы «Паўлінка».

Студзень, 27. У Вільні (зала клуба «Сокал») Беларускаму музычна-драматычнаму гуртку пад кіраўніцтвам Б. Даніловіча ўпершыню паставіў камедыю Я. Купалы «Паўлінка». Ролю Паўлінкі першай выканала С. Маркевіч.

Студзень, 30. У газеце «Viltis» надрукаваны артыкул «У беларусаў», у якім гаворыцца і пра пастаноўку «Паўлінкі» ў Вільні.

Студзень, 31. У «Вечерней газете» (Вільня) апублікавана рэцэнзія на пастаноўку «Паўлінкі».

Люты, 1. «Наша ніва» пра першую пастаноўку «Паўлінкі» ў Вільні: «Вечарынка 27 студзеня была незвычайная: ставілі на сцэне першы раз «Паўлінку», сцэнічны абразок у двух актах Янкі Купалы. Перад публікай праходзілі тыпы дробнай, засцяпковай шляхты, каторых аўтар патрапіў жыва выразіць выказаўшы гэтым вялікую знаёмасць жыцця беларускага сялянства; чуваць было, што гэта не робленыя, а жывыя тыпы нашай вёскі.

І сцэна перанесла гарадскую публіку ў глухі закутак, чым навеяла мілы настрой.

Што да артыстаў, каторыя ігралі на сцэне, то трэба сказаць, што некаторыя з іх выказалі праўдзівы сцэнічны талент, але саўсім добра сыграць некаторым перашкаджала тое, што не ўмелі сваіх ролей. Відаць гэта было з лішне доўгіх паўз і таго, як гаманіў суфлёр. Дрэнна і тое, што са сцэны калечылі беларускую мову, асабліва ў жаночкіх ролях. Гэта, што праўда, старая хвароба артыстаў Б[еларускага] м[узычна]-д[раматычнага] кружка, але вялікі час з яе пачаць лячыцца.

Дэкламацыя зрабіла глыбокае ўражанне на слухачоў, а найбольш абразкі Пётра Простага і «Прарок» Янкі Купалы, самі па сабе сільна напісаныя.

Хор, відаць, сур'ёзна працуе над беларускай песняй, бо ад прапяных на вечарынцы 4 песень мала што большага можна жадаць, у чым заслуга дырыгента хорам.

На вечарынку гэту сумысна прыехаў здалёку і аўтар яе Янка Купала. Аўтара публіка выклікала на сцэну і, абдзяляючы густымі вопляскамі, падалі яму памятку — падарак ад віленскіх беларусаў — залаты гадзіннік з надпісам: «Аўтару «Паўлінкі» віленскія беларусы, 27 студзеня 1913 г.». Артыстыцы, каторая іграла ролю Паўлінкі, п. Маркевічанцы, аўтар падаў на сцэну букет з жывых кветак.

У зале ў часе гульні панаваў дзіўны настрой: вось здавалася, што гэта адна згодная сямейка сабралася на нейкае мілае свята, гэтак усім было вясёла і міла».

Люты, да 9. Выйшла з друку асобнае выданне «Паўлінкі» (Пецяярбург, выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца»).

Напісаны верш «Снілася дзяўчыне». Упершыню — 3б. тв., 1961, т. 3. Прысвечаны П. В. Мядзёлцы, выканаўцы ролі Паўлінкі ў аднайменнай камедыі. Напісаны ў сувязі з пастаноўкай п'есы 9 лютага 1913 г. у Пецяярбургу. *ПЗТ, т. 3, с. 311.*

Люты, 9. У Пецяярбургу пастаўлена «Паўлінка». Музыку да пастаноўкі напісаў літоўскі кампазітар С. Шымкус. Хор сярод іншых выконваў «А хто там ідзе?». Дэкламаваліся вершы Я. Купалы «Град», «Адгукніся, душа...».

Люты, 11. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Люты, 14. Падпісаў «Паўлінку» В. Ю. Ластоўскаму. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 349.*

Люты, 16. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Люты, 20. Напісаны верш «У бяссонную ноч». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 1 (57), 1 студз.

У «Нашай ніве» (№ 1) рэцэнзія А. Гурло на пастаноўку «Паўлінкі» ў Пецяярбургу.

Люты, 22. Паштоўка Л. М. Клейнбарту з Пецяярбурга.

Люты, 23. П. В. Мядзёлка падпісала Я. Купалу лацінкаю свой фотаздымак: «Даражэнькаму Янцы Купале на шчырую памятку. 23/II-13. Піцер». «Роднае слова», 2003, № 3, с. 101.

Люты, 27. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Сакавік, 1—2. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Сакавік, 2. Напісаў паштоўку В. Ю. Ластоўскаму, у якой просіць даслаць бібліяграфію рэцэнзій на яго кнігі для Венгерава, Бракаўза і «Крытыка-бібліяграфічнага слоўніка».

Сакавік, 4. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».
Сакавік, 6. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».
Сакавік, 13—15. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Сакавік, 19. Чытаў карэктурку зборніка «Шляхам жыцця».

Сакавік, 31. Напісаў паштоўку А. І. Луцкевічу з просьбай паскорыць напісанне артыкула для «Маладой Беларусі».

Красавік, да 6. Выйшаў зборнік вершаў «Шляхам жыцця».

Красавік, 6. Падпісаў зборнік «Шляхам жыцця» Яну Обсту. Напісаў пісьмо А. І. Луцкевічу, у якім паведамляў, што выслаў яму для рэцэнзіі свой зборнік «Шляхам жыцця». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 234, 355.*

Красавік, 14. Падпісаў свой зборнік «Шляхам жыцця» Л. С. Сеўруку. *ЭД, с. 557; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 363.*

Красавік, 18. Напісаў ліст А. М. Уласаву, у якім абурэцца, што «Наша ніва» замоўчвае зборнік «Шляхам жыцця».

Красавік, 22. Падпісаў Санкт-Пецярбургскаму універсітэту зборнік «Шляхам жыцця» і кніжку «Паўлінка». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 331.*

Красавік, 25. Чытаў карэктурку «Маладой Беларусі» (1913, сш. 3).

Красавік, 26. У «Нашай ніве» рэцэнзія а—н—а (А. І. Луцкевіча) на зборнік «Шляхам жыцця». З рэцэнзіі: «Кніжка цешыць душу кожнага шчырага беларуса. Гэта ўжо сур'ёзны здабытак беларускай літаратуры. У аб'ёмістым зборніку (260 стр. вялікага фармату) лепей, як у асобных творах, выяўляецца творчая сіла і талент Купалы, і мы можам смела казаць, што пясняр Маладой Беларусі займець пачэснае месца ў гісторыі беларускага адраджэння.

«Шляхам жыцця» — гэта назва дужа добра падыходзіць да кніжкі. У пекных, зычных, шчыра і з размахам напісаных вершах адбіваецца жыццё нашага народу, шэрай беларускай вёскі, захаванай недзе між лясоў і балот. Многа гора, многа бед, крыўды. Многа смутку і жалю, што так цяжка, так дрэнна жывецца народу, каторы нічым не заслужыў на гэтую долю. Але ўжо нейкая новая сіла пачала разварачваць той стары лад, пры каторым дыхаць нельга. Хваля чыстага, свежага паветра пракацілася па ўсёй старане. Народ будзіцца ад сну. Пачынаецца новае жыццё. І вось у вершах Купалы ўсё часцей і часцей — поруч з сумнымі настраеннямі — звiніць нотка бойкая, жывая; відаць, што сіла кіпіць і рвецца да дзела, да вялікай працы народнай. Чуваць радасць жыцця — радасць, каторая абдымае душу здаровага, сільнага чалавека. Даючы

сумныя абразы гора і нядолі народнай, кніжка Купалы родзіць веру, што будзе лепей, што папраўдзе блізка ўжо часіна адраджэння забытых і забітых беларусаў. І самі сабой успамінаюцца тыя моцныя, быццам з граніту выкаваныя словы Купалы:

К свабодзе, роўнасці і знанню
Мы працярэбім сабе след,
І будзе ўнукаў панаванне
Там, дзе сягоння плача дзед!

«Шляхам жыцця» ідзе Купала, але ў кніжцы яго відаць, што той шлях цягнецца далёка-далёка ў будучыну, і пясняр прарочым словам прымушае верыць, што, ідучы сваёй дарогай, мы дойдзем урэшце да лепшай долі».

Красавік. Выслаў зборнік «Шляхам жыцця» ў рэдакцыю штотдзённай польскай газеты «Кругаг Кгажову» (Вільня). *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 95.*

Май, 23. Напісаны вершы «Братка і Сястрыца». Упершыню — «Рунь», 1920, № 9—10 пад назваю «Брат і сястра»; «Ўсюды лета». Упершыню — «Спадчына».

Чэрвень, 2. Напісаў з Акопаў ліст Б. І. Элімах-Шыпілу, у якім паведаміў, што перачытвае беларускія этнаграфічныя зборнікі.

Чэрвень, 3. З'явіўся да прыстава 1-й часці г. Мінска з гасцініцы «Адэса». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Чэрвень, 21. Напісаны вершы «Не шукай...». Упершыню — «Наша ніва», 1913, № 26—27, 5 ліп.; «З вясной». Упершыню — «Лучынка», 1914, № 4.

Чэрвень, 24. У Акопах завершана паэма «Бандароўна». Упершыню — «Наша ніва», 1913, № 29, 19 ліп.

Чэрвень, 29. Падараваў зборнік «Шляхам жыцця» П. А. Бычкоўскаму: *ЭД, с. 99; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 334.*

Ліпень, 2. У Акопах закончыў паэму «Магіла льва». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 36, 37, 19 і 20 лют.

Напісаны верш «Песня» («Ах, адкуль жа гэта вестка...»). Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 5, 31 студз.

Ліпень, 3. Напісаны верш «Будзь смелым!..». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 53, 25 снеж.

Ліпень, 4. Напісаны вершы «Навука». Упершыню — «Наша ніва», 1913, № 28, 12 ліп.; «Летам». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 27, 10 ліп.

Ліпень, 6. Напісаны вершы «З вячэрніх дум». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 14, 3 крас.; «Тутэйшы». Упершыню — «Спадчына».

Ліпень, 17. З Акопаў напісаў паштоўку ў рэдакцыю «Нашай нівы», у якой паведаміў, што ў вершы «Навука» (№ 28

газеты) шостая страфа зверху надрукавана з памылкаю. *ПЗТ*, т. 9, кн. 1, с. 237.

Ліпень, 24. У Акопах закончыў паэму «Яна і Я». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 76, 77, 9 і 10 крас. Падзагаловак «У цянётах жыцця».

Ліпень, 26. У «Нашай ніве» (№ 30) надрукаваны верш «Жар не згас» і артыкул «Чаму плача песня наша» (падпіс «Адзін з «Парнаснакаў») як адказ на артыкул Ю. Верашчакі (В. Ю. Ластоўскага) «Сплачвайце доўг» («Наша ніва», 1913, № 26—27, 5 ліп.).

Ліпень, 31. У Акопах закончыў вадэвіль «Прымакі». Упершыню — «Рунь», 1920, № 5—6, 7—8.

Дэпартамент паліцыі з Пецярбурга распарадзіўся сачыць за Я. Купалам. *Александровіч С. Пуцявіны роднага слова*, с. 213—214.

Жнівень, 15. У Радашковічах адбыўся беларускі вечар. Членамі Мінскага драматычнага гуртка была пастаўлена камедыя «Паўлінка» (рэжысёр Ф. П. Ждановіч). З Акопаў прыеджаў аўтар. Яго выклікалі на сцэну.

Жнівень. Пасля пастаноўкі «Паўлінкі» ў Радашковічах Я. Купала з сястрою Леакадзіяй ездзілі ў Няшоту да бабулі Катажыны.

Верасень, пачатак. У Вільні Беларускаім музычна-драматычным гуртком ставілася «Паўлінка». *ПЗТ*, т. 7, с. 383.

Верасень, 4. У Акопах закончыў драму «Раскіданае гняздо». Упершыню — асобнай кніжкаю ў Вільні, 1919.

Верасень, 5. У «Нашай ніве» артыкул Міколы Явара пра пастаноўку «Паўлінкі» ў Радашковічах.

Верасень, 7. Начальнік Віленскага жандармскага ўпраўлення ў сакрэтнай адносіне адказвае ў Пецярбург на адносіну ад 31 ліпеня. *Александровіч С. Пуцявіны роднага слова*, с. 214.

Верасень, 19. У «Нашай ніве» (№ 38) артыкул «Як яны ваююць» пад псеўданімам Стары Мінчук. *ПЗТ*, т. 8, с. 29—31, 367.

Верасень, 28. У «Нашай ніве» (№ 39) апублікаваны верш «Брату-беларусу».

Кастрычнік, 7. З Акопаў прыехаў у Вільню. «Беларусь», 1961, № 3, с. 21.

Кастрычнік, 8. У 4-м паліцэйскім участку г. Вільні адзначаны з дома № 5 па Казанскай (Каштанавай) вуліцы.

Кастрычнік, 17. У «Нашай ніве» (№ 42) верш «Песня» («Каб была я перапёлкай»), верш К. Буйло «Звон», прысвечаны Я. Купалу.

Кастрычнік, 18. Напісаны эпіграмы «У кавярні водзіць рэй і лад», «Варшаўскіх брукаў марны франт». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3. ЭД, с. 675; ПЗТ, т. 3, с. 320.

Кастрычнік, 19. Напісаны верш «Хаўруснікам» (падпіс «Цімох Каруза»). Упершыню — «Полымя», 1929, № 3. Рукапіс у бібліятэцы і музеі імя Ф. Скарыны ў Лондане.

Кастрычнік, 21. Напісаны верш «“Чын”, герб і лапаць». Упершыню — «Спадчына».

Кастрычнік, 24. У «Нашай ніве» (№ 43) артыкул «Чым чорт не шуціць», верш «Янка і свабода».

Кастрычнік, 31. У «Нашай ніве» (№ 44) вершы «Асеннім вечарам» і «Расійскія чыгункі».

Прафесару медыцынскай акадэміі ў Белаастоку Вітальду Славінскаму падараваў зборнік «Шляхам жыцця». ЭД, с. 562; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 363—364.

Лістапад, 4. Ліст Б. А. Тарашкевічу.

Лістапад, 6. Напісаны верш «А ты, сіраціна...». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 5, 29 лют.

Лістапад, 7. У «Нашай ніве» (№ 45) верш «Ястраб, лісіца й певень».

Лістапад, 8. На сходзе гуртка навуковага пазнання Беларусі пры Пецярбургскім універсітэце Я. Хлябцэвіч прачытаў даклад пра творчасць Я. Купалы і Я. Коласа. «Наша ніва», 1914, 4 студз.

Лістапад, 21. У «Нашай ніве» (№ 47) верш Я. Купалы «Кажух і вата».

Лістапад, 23. Падпісаў А. А. Карынфскаму «Адвечную песню», «Сон на кургане», «Гусляр», «Шляхам жыцця». ЭД, с. 289; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 347.

Снежань, 1. Упісаў у альбом М. І. Карынфскай верш «А ты, сіраціна, жыві».

Снежань, 2. На тытуле зборніка «Шляхам жыцця» пакінуў аўтограф А. Гагалінскаму. «Нёман», 1977, № 8, с. 161; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 335.

А. А. Карынфскі пераклаў на рускую мову вершы Я. Купалы «Гарэлка», «Каб я князем быў», «Песня сонцу».

Снежань, 4. А. Карынфскі пераклаў на рускую мову верш Я. Купалы «Мой дом».

Снежань, 12. У «Нашай ніве» (№ 50) верш «Дэпутаты і грамадзяне» і артыкул «Агляд кніг» (падпіс — І. Л.).

Снежань, 14. Член савета старшынь Беларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вільні А. Л. Бурбіс звярнуўся ў Часовы камітэт па справах друку ў Вільні з просьбаю выдаць яму даведку, якую трэба прадставіць віленскаму губернатару,

ці зборнікі Я. Купалы «Жалейка» і «Шляхам жыцця» «по
содержанию своему допущены к обращению». *Пуцявінамі
Янкі Купалы, с. 68.*

Паслаў тэлеграму А. А. Карынфскаму, у якой віншуе яго з
імянінамі.

Снежань, 16. А. Л. Бурбісу выдадзена даведка, што зборнікі
Я. Купалы «Жалейка» і «Шляхам жыцця» «в числе запре-
щенных не значатся». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 68—69.*

Снежань, 21. У «Нашай ніве» (№ 51—52) верш «Пчолы
і трутні» (подпіс — К-а), «Шарада № 1» (подпіс — К-а).

Снежань, 30. Падаў у Драматычную цензуру пры Галоў-
ным упраўленні па справах друку 11 драматычных твораў на
беларускай мове з просьбаю дазволіць іх да пастаноўкі і паве-
даміць пра гэта ў афіцыйным органе «Правительственном
вестнике». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 78—79; ПЗТ, т. 9,
кн. 1, с. 494.*

Снежань, 31. У сувязі з тым, што А. М. Уласаў падаў
заяву губернатару Вяроўкіну, што саступае правы і абавязкі
рэдактара «Нашай нівы» І. Д. Луцэвічу, губернатар звяр-
нуўся да віленскага паліцмайсцара з просьбай «представить
мне сведения о том, обладает ли Луцевич общею граждан-
скою правоспособностью, не состоит ли под судом или след-
ствием и, в утвердительном случае, за что именно, не под-
вергался ли несостоятельности, а также сколько ему лет».
Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 81.

Снежань. Напісаны верш «На новы (1914) год». Упер-
шыню — «Беларускі каляндар на 1914 год», Вільня, 1913.

У часопісе «Трезвая жизнь» (№ 12) апублікаваны ў пера-
кладзе на рускую мову А. Карынфскага верш «Гарэлка».

На працягу года. Напісаў вершы «Селянін і конь». Упер-
шыню — «Наша ніва», 1914, № 1, 4 студз.; «“Чын”, герб і
лапаць». Упершыню — зборнік «Спадчына», 1922; «Цемната і
слата». Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6; драматыч-
ную паэму «На папасе». Упершыню — «Шляхам жыцця».

Пераклаў баладу А. Міцкевіча «Пані Твардоўская». Упер-
шыню — «Шляхам жыцця».

1914

Студзень, 3. Л. Гмырак у лісце ў «Нашу ніву» перадае
паклон Я. Купалу, З. Бядулю, М. Гарэцкаму, артыкул Я. Купа-
лы «Агляд кніг» характарызуе як напісаны ў манеры а Іа
Багдановіч. *Песні беларускай валадар, с. 146; ЭД, с. 159.*

Студзень, 5. А. Карыньскі пераклаў на рускую мову вершы Я. Купалы «Як у лесе зацвіталі», «Перад ночкай». *Народны паэт Беларусі, с. 157.*

Студзень, 6. А. Карыньскі пераклаў на рускую мову вершы Я. Купалы «Над магіламі», «Явар і каліна», «Мая думка», «Не шукай...» і інш. *Народны паэт Беларусі, с. 157—158.*

Студзень, 7. Прыставу 7-га ўчастка г. Вільні Крыніцкаму няправільна даручана выкананне распараджэння губернатара Вяроўкіна даць звесткі пра Я. Купалу. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 81.*

Студзень, 8. Распараджэнне губернатара Вяроўкіна даць звесткі пра Я. Купалу перадаручана прыставу 4-га ўчастка г. Вільні. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 81.*

Студзень, 17. У «Нашай ніве» (№ 3) сатырычны верш «Груган і салавей» з цыкла «У мутным віры» (подпіс — К-а), «Шарада № 2» (подпіс — К-а).

Студзень, 20. Паліцэйскі прыстаў 4-га ўчастка г. Вільні Грудзінскі ў сваім рапарце пісаў пра Я. Купалу: «М. В. Д. Пристав 4-го участка г. Вильны. № 539. Января 20-го дня 1914 г.

В Виленское городское полицейское управление

Рапорт

Представляя при сем поручение от 7-го сего января за № 162, доношу городскому полицейскому управлению, что мещанин гор. Минска Иван Домиников Луцевич 31 года, холост, католического вероисповедания, служит письмоводителем в редакции журнала «Наша ніва», образования домашнего, имущества и капиталов не имеет, проживает в д. № 5 по Каштановой ул. с 1 октября 1913 г. по прибытии из фольварка Окопы Вилейского уезда. Прописан значится по паспорту Минской мещанской управы 1907 г. за № 572. За время проживания ни в чем предосудительном не замечался и сведений о судимости нет, несостоятельности не подвергался и общей гражданской правоспособности не лишен. Пристав Грудзинский». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 81—82.*

Студзень, 23. Напісаны вершы «Моладзі». Упершыню — «Лучынка», 1914, № 2; «На полі тае». Упершыню — «Спадчына»; «Страшны вір». Упершыню — «Лучынка», 1914, № 3.

Студзень, 27. Напісаны вершы «Па шляху». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 9, 27 лют.; «Б'юць на трывогу званы...». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 16, 25 крас.

Студзень, 31. У «Нашай ніве» (№ 5) сатырычны верш «Асёл і яго цень» з цыкла «У мутным віры» (подпіс — К-а).

Люты, 5. А. Карынфскі пераклаў на рускую мову верш «Хмары і думы».

Люты, 7. Напісаў ліст Г. Леўчыку. «Беларусь», 1973, № 2, с. 28; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 237.

Люты, 13. У «Нашай ніве» (№ 7) сатырычны верш з цыкла «У мутным віры» «Свінапас і стрынатка» (подпіс — К-а).

Люты, 14. Музыка-драматычны гурток у Вільні паставіў «Паўлінку». «*Bielarus*», 1914, № 8.

Люты, 21. Напісаў ліст К. Лейку. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 238. Л. Гмырак у артыкуле «Тарас Шаўчэнка» пісаў: «Шаўчэнкавага «Кабзара», кнігу, даўно ўжо стаўшую каранам украінства, кожны свядомы беларус павінен прачытаць; трэба, каб вялікі ўкраінскі паэт папраўдзе стаў і нам бацькам мілым, — як гэтага жадае ў сваім вершы Янка Купала». Гмырак Л. Творы. Мн., 1992. С. 96 (далей будзе: Гмырак. — Я. С.).

Люты, 22. Напісаны верш «Адступнік». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 18, 8 мая.

У Вільні выдаў К. С. Душэўскаму даручэнне на атрыманне з Пецярбургскай драматычнай цэнзуры беларускіх драматычных твораў, пададзеных Я. Купалам туды 30. 12. 1913 г. Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 79—80.

Люты, 24. Выслаў А. Карынфскаму ліст, у якім просіць часопісы з перакладамі сваіх вершаў. Упершыню — «Нёман», 1961, № 1.

Люты, 28. Напісаны верш «Праявы». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 10, 7 сак.

Губернатар Вяроўкін паведамляў інспектару друкарняў і кніжнага гандлю ў г. Вільні: «М. В. Д. Виленский губернатор. По канцелярии. Стол 2. № 5814. 28 февраля 1914 г. г. Вильна.

Г. инспектору типографий и т. п. заведений,
а также книжной торговли в г. Вильне

Одновременно с сим мною выдано проживающему в г. Минске сыну коллежского советника Александру Никитичу Власову свидетельство за № 5813 на право издания им в г. Вильне под личною его ответственностью еженедельного культурно-просветительного и общественно-политического журнала на белорусском наречии под названием «Наша ніва» по следующей программе: 1) действия и распоряжения правительства; 2) политический обзор за неделю; 3) деревенская и городская жизнь; 4) народное просвещение; 5) фельетоны; 6) новейшие литературные произведения на белорусском наречии; 7) со всех сторон; 8) из Белоруссии и Литвы; 9) смесь; 10) корреспонденции; 11) из-за границы; 12) сельское хозяйство; 13) статьи

научно-популярные и статьи по истории и географии; 14) новые книги; 15) почтовый ящик; 16) юридический и справочный отдел; 17) иллюстрации; 18) известия из последних телеграмм; 19) объявления и 20) приложения в пределах программы. Ответственным редактором названного журнала будет проживающий в гор. Вильне мещанин Иван Доминикович Луцевич. Подписная плата на журнал с доставкой и пересылкой 3 рубля в год; цена отдельного номера 5 коп. Издание будет печататься в типографии Мартина Кухты в гор. Вильне.

О чем имею честь уведомить ваше высококородие для сведения.

Губернатор *Веревкин*

Правитель канцелярии *Новицкий*

Помощник правителя *Антонов*».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 82—83.

Сакавік, 4. У лісце да Б. А. Тарашкевіча пытаецца пра падрыхтоўку беларускай граматыкі. *БДАМЛіМ, ф. 3, воп. 1, спр. 226; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 239.*

Сакавік, 7. Стаў падпісваць «Нашу ніву» як рэдактар.

У «Нашай ніве» (№ 10) «Шарада № 3» (подпіс — К-а).

Сакавік, 16. Ліст А. А. Карыньскаму, у якім хваліць яго пераклады сваіх вершаў. Упершыню — *Зб. тв., 1976, т. 7, с. 461—462 (у арыгінале).*

Сакавік, 22. Напісаны верш «Валачобнікі». Упершыню — «Велікодная пісанка». Вільня, 1914.

Сакавік, 28. Напісаў паштоўку М. С. Грушэўскаму — украінскаму гісторыку і грамадска-палітычнаму дзеячу. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 550.*

Сакавік. У Вільні на літаратурным вечары рускі паэт К. Д. Бальмонт сустрэўся з Я. Купалам, З. Бядулем і інш. «*Беларусь*», 1946, № 11—12, с. 48.

Красавік, 3. У «Нашай ніве» (№ 14) «Шарада № 4» (подпіс — К-а).

Красавік, 6. Паштоўка А. А. Карыньскаму з Вільні, у якой віншуе яго і яго жонку з Вялікаднем.

Красавік, 8. А. А. Карыньскі пераклаў на рускую мову вершы «Песня» («Па зімавай, па дарожцы»), «Да сваіх думак», «Як тут весела спяваці?».

Красавік, 15. Напісаў ліст А. А. Карыньскаму, у якім паведамляе, што высылае яму вершы з «Гусяра». Упершыню — Народны паэт Беларусі, 1962, с. 160—161 (у перакладзе на беларускую мову); *Зб. тв., т. 7, 1976, с. 462—463 (у арыгінале).*

Красавік, 17. Напісаны верш «Запела вясна сваю песню». Упершыню — «Лучынка», 1914, № 5.

Красавік, 22. Віцэ-губернатар А. А. Падзьяканаў паведамляў віленскаму інспектару друкарняў і кніжнага гандлю ў г. Вільні: «М. В. Д. Виленский губернатор. По канцелярии. Стол 2. № 11365. 22 апреля 1914 г. г. Вильна.

Г. инспектору типографий и т. п. заведений,
а также книжной торговли в гор. Вильне

Издатель выходящего в гор. Вильне еженедельного культурно-просветительного и общественно-политического журнала на белорусском языке под названием «Наша ніва» сын коллежского советника Александр Никитич Власов подал мне заявление о том, что права ответственного издателя названного журнала он передал редактору этого журнала мещанину Ивану Доминиковичу Луцевичу.

Сообщая об изложенном в дополнение к отношению от 28 февраля с. г. за № 5814, имею честь уведомить ваше высоко-родие, что мною одновременно с сим выдано Луцевичу новое свидетельство № 11362.

И. д. губернатора вице-губернатор А. Ф. Подьяконов
Правитель канцелярии *Новицкий*
Помощник правителя *Антонов*».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 84.

Май, 1. У «Нашай ніве» (№ 17) «Шарада № 5» (падпіс — Л.).

Май, 2. Студэнт медыцынскага факультэта Варшаўскага універсітэта Аркадзь Табэрка (родам з в. Астроўна Магілёўскай губ.) ехаў на радзіму, па дарозе спыніўся ў Вільні, адкуль пісаў Л. А. Сівіцкай (пазней Зосьцы Верас) у Варшаву (яна была там на курсах): «Быў у Вільні, заходзіў да кнігарні, аддаў Ваш ліст. Бачыўся з Я. Купалай... Пан Луцэвіч нават даў мне на памятку з аўтографам сваім «Шляхам жыцця»». *Песні беларускай валадар, с. 146—147.*

Май, да 8. У Вільні выйшаў лацінкаю зборнік «Апавяданні і легенды вершам». У ім вершы Я. Купалы «Роднае слова», «Шчасце».

Май, 10. Прыехаў у Пецярбург на пахаванне У. Эпімах-Шыпілы. Напісаны верш «Светлай памяці Уладзіслава Эпімах-Шыпілы». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 19, 16 мая. Прачытаў верш над магілай У. Эпімах-Шыпілы. Да 1961 г. у выданні твораў Я. Купалы не ўключаўся. «Польмя», 1967, № 7, с. 225.

Май, 15. З'явіўся ў 7-ы ўчастак г. Вільні з д. № 29 на Віленскай вул.

Май, 16. З № 19 «Нашай нівы» падпісвае газету як рэдактар-выдавец.

У «Нашай ніве» (№ 19) артыкул «Уладзіслаў, сын Ігната Эпімах-Шыпілы» (подпіс — К-а). *ПЗТ, т. 8, с. 38, 370.*

Май, 22. У «Нашай ніве» (№ 20) «Шарада № 6» без подпісу. Рагойша В. *Напісана рукой Купалы. Мн., 1981. С. 31.*

Чэрвень, 6. У «Нашай ніве» (№ 21—22) артыкул «А ўсё ж такі мы жывём!..» (подпіс — І. Л.).

Чэрвень, 10. Напісаны верш «Сярод раз'юшаных сатрапаў». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 12, 10 чэрв.

У газеце «Северо-западная жизнь» артыкул Л. Саланевіча супраць Я. Купалы — рэдактара «Нашай нівы».

Чэрвень, 15. Газета «Виленский вестник» (№ 129) выступіла супраць Я. Купалы як публіцыста і рэдактара «Нашай нівы».

Чэрвень, 17. Газета «Северо-западная жизнь» змясціла артыкул супраць Я. Купалы.

Чэрвень, 20. У «Нашай ніве» (№ 24) артыкул «За «А ўсё ж такі мы жывём!..» (подпіс — І. Л.).

Ліпень, 20. Пачалася 1-я імперыялістычная вайна.

Ліпень. Напісаны артыкул «Вера і нацыянальнасць». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 27, 10 ліп. як перадавы артыкул (подпіс — І. Л.).

Жнівень, 18. Падараваў В. Я. Брусаў свае кнігі «Шляхам жыцця», «Сон на кургане», «Адвечная песня». *ЭД, с. 95; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 332.*

В. Я. Брусаў пераклаў на рускую мову вершы «Як у лесе зацвіталі...», «На Купалле».

В. Я. Брусаў падпісаў Я. Купалу свой пераклад верша «Як у лесе зацвіталі...» («По лесам как расцветали...»): «Ивану Доминиковичу Луцевичу на память о встрече, с благодарностью за посещение. В. Б.». Пад перакладам дата: «Вильна, 18 августа 1914. Валерий Брюсов». *«ЛіМ», 1977, 8 ліп.*

Жнівень, 19. У Вільні В. Я. Брусаў пераклаў на рускую мову вершы «Адцвітанне» і «У ночным царстве».

Жнівень, 22. «Вечерняя газета» (№ 691, Вільня) змясціла брусаўскія пераклады вершаў «На Купалле» і «Як у лесе зацвіталі...».

Жнівень, 25. «Вечерняя газета» (№ 694) змясціла брусаўскія пераклады вершаў «Адцвітанне» і «У ночным царстве».

Верасень, 4. У «Нашай ніве» (№ 35) артыкул «Хай рунь красуе» (подпіс — Я. К-а) — адзін з першых водгукаў Я. Купалы-рэдактара на падзеі імперыялістычнай вайны.

Верасень, 18. У «Нашай ніве» (№ 37) надрукаваны без подпісу артыкул «Нашы пісьменнікі і грамадскія працаўнікі на вайне». Ёсць меркаванне, што аўтар яго Я. Купала. Содаль У. Апошні з нашаніўцаў. — «ЛіМ», 1978, 29 верас.; ПЗТ, т. 8, с. 358.

Верасень, 25. У «Нашай ніве» (№ 38) артыкул «Вайна і самапомач».

Верасень, 26. У «Нашай ніве» (№ 39) вершы «Варожбы» і «Перад бурай» з цыкла «Песні вайны».

Верасень, 28. Напісаў ліст Б. І. Эпімах-Шыпілу, у якім просіць выслаць яму грошай у сувязі з цяжкім матэрыяльным становішчам.

Кастрычнік, да 9. Напісаны артыкул «Вайна і налогі». Упершыню — «Наша ніва», 1914, 9 кастр. (подпіс — І. Л.) як перадавы артыкул. ПЗТ, т. 8, с. 48—49, 372.

Кастрычнік, 9. У «Нашай ніве» (№ 40) верш «Склік». Па заказу Я. Купалы Я. Драздовіч зрабіў мастацкае афармленне кнігі К. Буйло «Курганная кветка». ЭД, с. 202.

Кастрычнік, 23. У «Нашай ніве» (№ 42) верш «Разлука», артыкул «Чвэрць года вайны» (подпіс — К-а).

Лістапад, 1. Напісаны раздзел «Засталіся нівы, сёлы» з цыкла «Песні вайны». Упершыню — «Наша ніва», 1914, № 44, 6 ліст.

У «Нашай ніве» (№ 40) артыкул «Вайна і налогі» (подпіс — І. Л.). ПЗТ, т. 8, с. 48—49, 372.

Лістапад, 20. У «Нашай ніве» (№ 46) пераклад Я. Купалы верша М. Канапніцкай «Як кароль у паход выходзіў» («А як poszedł król na wojnę»).

Снежань, 8. Выйшаў зборнік «Дзень штукарства» з цыклам вершаў Я. Купалы «Песні вайны» (без 6-й часткі).

Снежань, 13. Напісаны вершы «Ўспомні!». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 3, 23 студз.; «Гэй ты, дзяўчына, кветка-лілея». Упершыню — «Наша ніва», 1915, 7 жн. Прысвечаны Ул. Станкевічанцы, будучай жонцы.

Снежань, 14. Тэлеграма А. А. Карыньскаму: віншаванне з імянінамі.

Снежань, 18. Напісаны вершы «1914-ы», «Пабоішча» з цыкла «Песні вайны». Упершыню абодва — «Наша ніва», № 51—52, 25 снеж.

Снежань, 30. З'явіўся ў 7-ы ўчастак г. Вільні з дома № 29 на Віленскай вул.

На працягу года. Напісаў вершы «Груганы», «Крыўда» («З'ядае крыўда нас ад векаў»), «Сваякі», «Я мець ад кагосьці...».

І. Свянціцкі ў кнізе «Асновы адраджэння беларускага пісьменства» (1914): «Купала найвіднейшы і найбольш пладавіты беларускі паэт, мае многа агульнага з жыццём украінскага генія. Шаўчэнку ён дужа высока цэніць і любіць, зачытваецца творамі Міцкевіча і Пушкіна. Як паэт ён — і лірык, і эпік, і сатырык. Яго творчасць цікавая ўвогуле тым, што наглядна адлюстроўвае развіццё беларускай самасвядомасці, якая ўсё шырэй і глыбей ідзе ў народныя масы».

1915

Студзень, 3. Напісаны вершы «Маё цярпенне». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 2, 16 студз.; «Быў гэта сон...». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 5, 6 лют.; «Не судзіла доля». Упершыню — «Наша ніва», 1915, 2 ліп. Вершы — пачатак цыкла пра непадзеленае каханне. Адлюстравалі перажыванні паэта ў сувязі з адмоваю П. В. Мядзёлкі стаць яго жонкай.

Студзень, 9. У канторскай кнізе «Нашай нівы» занатоўвае звесткі пра падпіску на газету. *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 90.*

Студзень, 16. Пракурору Віленскай судовай палаты: «М. В. Д. Временный комитет по делам печати в Вильне. 16 января 1915 г. № 28. г. Вильна.

Г. прокурору Виленской судебной палаты

Виленский вр [еменный] комитет по делам печати согласно ст. 1213¹² Устава уголовного судопроизводства имеет честь сообщить вашему превосходительству, что на основании ст. 1213¹⁰ того же Устава журнальным постановлением комитета от сего числа наложен арест на № 2 от 16-го сего января еженедельной газеты на белорусском языке п [од] н [азванием] «Наша ніва» за статью под заголовком «Думкі», так как комитетом усмотрены в ней признаки преступлени[я], предусмотренного п. 3 ст. 1034⁴ Улож[ения] о нак[азаниях].

Мотивированное сообщение по настоящему делу будет доставлено дополнительно.

Председательствующий *Чердацкий*
За секретаря *Ив. Андреев*».

Нумар газеты канфіскаваны. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 98—99.*

Студзень, 19. Пракурору Віленскай судовай палаты паслана выписка з журнала паседжання і газета «Наша ніва» (№ 2) з артыкулам «Думкі» А. Язмена. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 99—100.*

Студзень, 20. Напісаны вершы «Таварыш мой». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 4, 31 студз.; «На суд». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 12—13, 2 крас.; «Таея даўгажданай». Упершыню — «Полымя», 1929, № 3.

Студзень, 23. Пракурор Віленскай судовай палаты пракурору Віленскага акруговага суда: «М. Ю. Прокурор Віленскай судовай палаты. Января 23 дня 1915 г. № 59. г. Вильна.

Г. прокурору Виленского окружного суда.

Препровождаю при сем на распоряжение вашего высоко-родня отношение Временного комитета по делам печати в г. Вильне от 19 января 1915 г. за № 42 вместе с № 2 газеты на белорусском языке под названием «Наша ніва» и копией постановления Комитета по делам печати от 16 января сего года и о последующем прошу мне донести.

За прокурора судебной палаты *Кегель*

За секретаря *Перетятков».*

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 101—102.

Студзень, 25. У Вільні пастаўлены «Залёты» В. І. Дуніна-Марцінкевіча. *ЭД, с. 239.*

Студзень, 28. Пракурор Віленскага акруговага суда накіраваў у акруговы суд «Нашу ніву» (№ 2) і адносіну Часовага камітэта па справах друку ў г. Вільні на зацвярджэнне арышту. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 102.*

Люты, 2. Прашэнне ў Віленскі акруговы суд адносна арышту газеты «Наша ніва» (№ 2). *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 102—105; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 494.*

Люты, 3. Віленскі акруговы суд арышт № 2 «Нашай нівы» зацвердзіў. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 105.*

Люты, 4. Напісаны вершы «Вечар». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 7, 21 лют.; «Ўвесь да дна...». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 75, 7 крас.

Люты, 6. У «Нашай ніве» (№ 5) рэцэнзія на пастаноўку п'есы В. І. Дуніна-Марцінкевіча «Залёты» Беларускам музычна-драматычным гуртком у Вільні (подпіс — К-а).

Люты, 10. Пракурор Віленскага акруговага суда пракурору Віленскай судовай палаты: «Его превосходительству господину прокурору Виленской судебной палаты

Прокурора Виленского окружного суда

Представление

Вследствие предписания от 23 января сего года за № 59 доношу вашему превосходительству, что мною вместе с сим за № [1839] предложено судебному следователю 7-го уч[астка] гор. Вильны приступить к производству предварительного следствия по обвинению редактора издающейся в гор. Вильне на белорусском языке газеты под названием «Наша ніва» в преступлении, предусм[отренном] 3 п. 1034⁴ ст. Улож[ения] о наказ[аниях].

К изложенному докладываю, что определением Виленского окружного суда от 3-го сего февраля утвержден арест, наложенный Временным комитетом по делам печати в гор. Вильне на № 2 указанной выше газеты.

Об изложенном ввиду циркуляра от 18 марта 1908 г. за № 2776 в Первый департамент Министерства юстиции по 1-му уголовному отделению не сообщается.

[10] февраля 1915 г.

№ [1842]». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 106.*

Люты, 12. Выконваючы абавязкі судовага следчага В. Бажюня прыняў справу «Нашай нівы» (№ 2) да разгляду. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 107.*

Люты, 15. Напісаны вершы «На вуліцы». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 8, 27 лют.; «Нашто?». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 6, 11 сак.; «Сярод магіл». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 10, 14 сак.

Люты, 17. Часовы камітэт па справах друку ў Вільні сакрэтна накіроўвае судоваму следчаму 7-га ўчастка г. Вільні звесткі пра распаўсюджанне газеты «Наша ніва» (№ 2). *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 108.*

Люты, 18. Я. Купала дасылае прыставу 7-га ўчастка г. Вільні звесткі пра распаўсюджанне № 2 «Нашай нівы». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 108—109.*

Сакавік, 1. Напісаны верш «Ідзе вясна». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 74, 4 крас.

Сакавік, 19. Я. Купала запісвае ў канторскай кнізе «Нашай нівы» звесткі пра плату за друкаванне газеты. *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 90.*

Сакавік, 20. З пратакола допыту Я. Купалы:

[...] «Я состою редактором-издателем виленской газеты «Наша ніва», издающейся на белорусском яз[ыке]. Газета «Наша ніва» печатается в типографии Кухты по Татарской ул. в количестве около 1500 экземпляров. Газета всегда рассылалась и рассылается подписчикам только по почте, как мест-

ным, так и иногородным подписчикам. Газета рассылается бандеролью. № 2 газеты от 16 января с. г. тоже отпечатан в вышеуказанном количестве, и все экземпляры сданы на почту, за исключением 15 экземпляров, отосланных в цензурный комитет. В киосках этот № не продавался. Об аресте этого № я узнал на другой или на третий день и в следующем № 3 от 23 или 24 января я опубликовал о конфискации № 2 газеты. Сколько №№ было задержано на почте, я не знаю, так как мне не сообщали. Все экземпляры арестованного № 2 газеты были сданы на почту одновременно. Прочитано.

Ив. Луцевич

И. д. судебного следователя В. Батюня».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 109—110;

ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 510—511.

Сакавік, 30. Выконваючы абавязкі судовага следчага В. Батюня падрыхтаваў пастанову ў Віленскі акруговы суд на спыненне справы наконт «Нашай нівы» (№ 2):

«Постановление

1915 года марта 30 дня. Судебный следователь 7-го уч[астка] г. Вильны, рассмотрев настоящее дело, нашел: В Виленский вр[еменный] комитет по делам печати поступил на просмотр № 2 от 16 января с. г. газеты «Наша ніва» на белорусском наречии, в котором помещена статья «Думкі» за подписью «А. Язьмен». В этой статье два раненых солдата, находящихся на излечении в госпитале, в беседе между собою высказывают мысль о том, что вряд ли им дадут пособие, т[ак] к[ак] есть раненые без ног и без рук и тем, и тем, бог знает, дадут ли. Так было и в японскую войну — кто был поумнее, тот исходатайствовал, а многие калеки остались без гроша и пропадают, как собаки, в сырых и холодных углах. Лучше бы дали земли вместо какого-то пособия и бесплатные школы, чтобы их дети могли бесплатно учиться как в сельской школе, так и в высших, если у кого окажутся способности к наукам, а если нет, то в ремесленной школе, и чтобы после того мог занять хорошую должность, а не уезжать куда-то в Америку. В настоящее время если кто из мужиков окончит высшее учебное заведение, то ему не так легко добиться хорошего места, так как для этого необходимо просить знакомых важных сановников. Сын же любого разночинца, или чиновника, или офицера, каким бы ни был, нигде не пропадет — дадут место, хоть бы по три года сидел в каждом классе. Продолжая рассуждения о бесплатных школах, выведенные в статье персонажи — раненые — касаются

налогов и указывают, что за школы придется платить им же, так как ни чиновник, ни офицер налогов не платит, да и вообще в России те, которые получают тысячи, не платят налогов вообще, не то, что за границей: кто больше получает, тот больше и платит. Может быть, и в России настанет время, когда тот, кто получает 10 руб., будет платить 1 руб., а кто 20 руб., то уже должен платить не 2 р., а 2 р. 50 к. В заключение собеседники говорят: Если бы у нас были такие порядки, как за границей, не пропадали бы мы так.

Усматривая в означенной статье сообщение заведомо ложных сведений о деятельности правительственных учреждений, возбуждающих к ним враждебное отношение крестьянских масс и нижних воинских чинов, Комитет по делам печати постановил возбудить против редактора газеты «Наша нива» мещанина Ивана Доминиковича Луцевича уголовное преследование по 3 п. 1034⁴ ст. Ул[ожения] о нак[азаниях], наложив на № 2 этой газеты арест.

Редактор газеты «Наша нива» Луцевич в своем прошении от 2 февраля на имя Виленского окружного суда указывает, что в инкриминируемой статье «Думки» не заключается состава преступления, т[ак] к[ак] в ней положительно не сообщается заведомо ложных сведений о деятельности какого бы то ни было правительственного установления или должностного лица, а тем более о деятельности какой-либо воинской части, и что № 2 газеты «Наша нива» был беспрепятственно пропущен предварительной военной цензурой. Указание в статье на трудности, связанные с возможностью получения пособия в случае утраты трудоспособности во время войны, само по себе не содержит никакого суждения о деятельности правительства или об отсутствии забот со стороны властей. В то же время в указании на трудность получения хорошего места для человека, не имеющего протекции и связей, нет ни одного намека на то, что ненормальный порядок занятия должностей (если где-либо в единичных случаях он и имел место) является следствием распоряжения, исходящего от правительства. О том, что налоговая система требует коренных реформ, неоднократно обсуждалось в законодательных учреждениях, и в Государственной думе раздавались голоса за реформы в этом отношении, причем как одна из наилучших систем предлагалось подоходное обложение.

На предварительном следствии путем справок выяснено, что № 2 от 16 января с. г. газеты «Наша нива» отпечатан в количестве 1500 экземпляров, которые все сданы на почту

под бандеролью для рассылки подписчикам, за исключением 15 экземпляров, отосланных в Комитет по делам печати. По сообщению заведывающего Виленской центральной почтовой конторой, означенный № газеты вследствие наложенного на него Комитетом по делам печати ареста задержан в конторе в количестве 580 бандеролей, и был ли он разослан и в каком количестве экземпляров подписчикам до поступления сообщения комитета по делам печати о наложении ареста, установить невозможно.

Ввиду изложенного, находя событие преступления, предусмотренного 3 п. 1034⁴ ст. Улож[ения] о нак[азаниях], недоказанным, судебный следователь на основании 277 ст. У[става] у[головного] с[удопроизводства] постановил: представить дело чрез прокурорский надзор в Виленский окружный суд на прекращение.

И. д. судебного следователя *В. Батюня*».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 110—112.

Красавік, 3. У «Вечерней газете» (Вільня) апублікаваны артыкул «Бо-внч'а» (Л. Гмырака) «М. Горькій о беларуссах», дзе прыводзіцца высокая ацэнка творчасці Я. Купалы ў кнізе М. Горкага «О писателях-самоучках» (Пг., 1915) і яго пераклад на рускую мову верша «А хто там ідзе?» *Гмырак, с. 216—219, 237.*

Красавік, 9. Запісвае ў канторскай кнізе «Нашай нівы», што рэдакцыя заплаціла за паперу на «Стражніка» С. Бірылы. *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 91.*

Красавік, 14. Таварыш пракурора Даніловіч па 4-м участку г. Вільні дакладвае пракурору Віленскага акруговага суда пра спыненне справы па «Нашай ніве» (№ 2) з-за адсутнасці складу злачынства. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 112.*

Красавік, 21. Запісвае ў канторскую кнігу «Нашай нівы», што рэдакцыя заплаціла за вокладку на «Стражніка» С. Бірылы. *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 91.*

Красавік, 24. У «Нашай ніве» (№ 16) вершы «Бацькаўшчына» і «Чаму?» пад агульным загаловам «Санеты».

Чэрвень, 6. Робіць запіс у канторскай кнізе «Нашай нівы». Усе запісы да канца выхаду газеты (7 жніўня) вядзе ён.

Чэрвень, 7. Напісаны верш «Вясна 1915-я». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 23, 12 чэрв.

3. Бядуля пакінуў работу ў рэдакцыі «Нашай нівы». *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 90.*

Чэрвень, 19. У «Нашай ніве» (№ 24) апублікаваны верш «Мусіць, трэба было», прысвечаны У. Станкевічанцы, будучай жонцы.

Ліпень, 4. Напісаў ліст Я. Драздовічу ў Дзісну. *Аддзел рукапісаў, Ф Б Нац. АН Беларусі, ф. 2, воп. 1, спр. 45, арк. 3; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 243.*

Ліпень, 7. Напісаны верш «А яна...». Упершыню — «Наша ніва», 1915, № 28, 17 ліп.

Ліпень, 13. Напісаны вершы «Пахаванне». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 7; «Ночцы». Упершыню — «Спадчына».

Ліпень, 18. У пашпарце Я. Купалы зроблена адзнака пра яго прыезд у Вільню. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Жнівень, 7. Выйшаў у свет апошні, 31-ы нумар «Нашай нівы» пад рэдакцыяй Я. Купалы.

Жнівень, 8. Едзе ў Акопы да маці. У канторскай кнізе «Нашай нівы» запісаў: «8 жніўня. Купале на дарогу 5 р.». *Александровіч С. Кнігі і людзі, с. 91; Песні беларускай валадар, с. 5.*

Верасень, 5. З Акопаў паехаў у Маскву. *Такі ён быў, с. 42.*

Верасень, 12. У Арле жыў у С. К. Жывапісцава. Напісаў вершы «Плача восень». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1919, № 17, 13 кастр. (у аўтографе загаловак «З асенніх напеваў»); «Арліныя крыллі». Упершыню — «Беларусь», 1963, № 3. Верш прысвечаны Т. С. Жывапісцавай (1896—1942), дачцэ С. К. Жывапісцава.

Верасень, 23. Прапісаны ў 2-м участку Прэсененскай часці г. Масквы ў д. № 27 Калініна на Цішынскай плошчы. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Верасень, 28. Пасылае ліст Б. І. Эпімах-Шыпілу ў Пецярбург, у якім паведамляе, што наведвае заняткі ва універсітэце Шаняўскага.

1916

Студзень, 23. У Маскве ажаниўся з Уладзіславай Францаўнай Станкевіч. Вянчаліся ў Петра-Паўлаўскім касцёле. *Ліст Л. М. Клейнбарту, 23. 11. 1927 г.*

Студзень, канец. Прызваны ў армію. Служыць у Мінску старшым рабочым дарожна-будаўнічага атрада Варшаўскай акругі шляхоў зносін. Атрадам кіраваў брат Уладзіславы Францаўны В. Ф. Станкевіч. *Ліст Л. М. Клейнбарту, 23. 11. 1927 г.*

Студзень, 30. У пашпарце Я. Купалы начальнікам XVI дарожнага атрада зроблена памета: старшы рабочы. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Люты, 15. У Вільні пачынае выходзіць газета «Гоман».

Красавік, 2. У лісце з Пецярбурга ў Мінск да Л. А. Сівіцкай студэнт выпускнога курса Пецярбургскага універсітэта Б. А. Тарашкевіч пытаецца: «Што робіць Купала? Мы доўга не ведалі, дзе ён дзеўся» і просіць: «Падганіце Купалу, каб ён хутчэй адпісаў на маё пісьмо». *Песні беларускай валадар, с. 147.*

Лета. Разам з атрадам пераведзены ў Полацк. Тут сустракаецца з С. К. Жывапісцавым. *Ліст Л. М. Клейнбарту, 23. 11. 1927 г.; ЭД, с. 219.*

Ліпень, 26. У Віленскім акруговым судзе спынена справа Я. Купалы: «1916 года июля 26 дня по указу его императорского величества Виленский окружный суд, в распорядительном заседании по уголовному отделению, в следующем составе:

Председательств[ующий] *У. Ф. Пальцев,*

Члены суда: *Б. Ф. Ватаци, Н. Г. Гораин,*

при и. д. п[омощника] секретаря *К. М. Крыжановском* и в присутствии тов[арища] прокурора *П. Н. Страдомского* выслушал: 1) доклад члена суда *У. Ф. Пальцева* по делу, переданному при предложении прокурора Виленского окружного суда от 29 июня 1916 г. за № 1274, о редакторе белорусской газеты «Наша ніва» *Иване Доминикове Луцевиче*, обв[иняемом] по 1034⁴ ст. Улож[ения] о наказ[аниях]; 2) постановление судебного следователя 7-го участка г. Вильны о прекращении следствия по сему делу на основании 277 ст. Уст[ава] угол[овного] судоп[роизводства] и 3) заключение тов[арища] прокурора Виленского окружного суда, нашел, что настоящее дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Сообразив обстоятельства означенного дела с вышеозначенными основаниями, окружный суд определяет: 1) Следствие по настоящему делу дальнейшим производством прекратить на основании 277 ст. Уст[ава] угол[овного] суд[опроизводства], о чем вывесить объявление. 2) Судебные по делу издержки, если окажутся, принять на счет казны. 3) Вещественные по делу доказательства: № 2 «Нашай нівы» за 1915 г. оставить при деле. 4) Настоящее определение по вступлении в законную силу вместе с подлинным производством передать прокурору окружного суда.

Председательств[ующий] *Пальцев*

Члены суда: *Б. Ватаци, Н. Гораин*

И. д. п[омощника] секретаря *Крыжановский*

Объявление о прекращении следствия вывешено 27/VI 1916 г.».
Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 113—114.

Верасень, 23. «Министерство юстиции. Виленский окружный суд. По 1-му Уголовн[ому] отдел[ению]. Сентяб[ря] 23 дня 1916 г. № 101280. г. Липецк.

Господину прокурору Виленского окружного суда.

Окружный суд препровождает при сем на распоряжение ваше определение суда, состоявшееся 26 июля 1916 г., вместе с подлинным производством по делу о редакторе белорус[ской] газеты «Наша ніва» И. Д. Луцевиче, обв[иняемом] по 1034⁴ ст. Улож[ения] о наказ[аниях].

Вещ[ественные] доказательства при деле.

Член суда *Пальцев*

Секретарь *Орлов*».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 114.

Верасень, 26. З Полацка напісаў ліст Б. І. Эпімах-Шыпілу. «*Нёман*», 1977, № 8, с. 162; *ПЗТ*, т. 9, кн. 1, с. 244—245.

Лістапад, 3. Адольф Зянюк, студэнт юрыдычнага факультэта Пецярбургскага універсітэта, піша Л. А. Сівіцкай (будучай Зосьцы Верас) у Мінск: «У нас вайна адчуваецца на кожным кроку. Вязуць часта раненых. Штодзень збіраюць грошы на вуліцах, штодзень канцэрты «с благотворительной целью». Так што ў гэтым годзе беларускай вечарыны, думаю, не ўдасца зрабіць. Труднасць ёсць і ў тым, што паставіць няма чаго. Старыя рэчы ўжо ставілі, а новыя не друкаваны. А ёсць шмат. Янка Купала напісаў «Раскіданае гняздо». Найлепшая рэч з яго твораў, можна ставіць хоць бы ў Імператарскім тэатры». *Песні беларускай валадар, с. 147.*

1917

Люты, 17. У зале Работніцкага клуба ў Вільні пастаўлена «Паўлінка». «*Гоман*», 1917, 23 лют.

Люты, 21. У «Газете X армии» («*Zeitung der X Armee*», № 215) змешчана рэцэнзія на Віленскую пастаноўку «Паўлінкі» (аўтар — В. Егер).

Люты, 23. У газете «Гоман» рэцэнзія на Віленскую пастаноўку «Паўлінкі».

Красавік, 23. Першым таварыствам беларускай драмы і камедыі ў Мінскім гарадскім тэатры (цяпер Нацыянальны тэатр імя Я. Купалы) пастаўлены «Паўлінка» і спектакль «Рысь» паводле Э. Ажэшкі. *ЭД*, с. 473; *Дыла Я. Творы. Мн., 1981. С. 316 (далей будзе: Дыла. — Я. С.); ПЗТ*, т. 7, с. 383.

Май, 7. Труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі выехала ў Слуцк і Асіповічы, дзе паставіла «Паўлінку» і дала разнастайны беларускі дывертысмент. *Дыла, с. 317.*

Май, 23. Труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі наведала Бабруйск, дзе паказала «Паўлінку» і іншыя беларускія п'есы, даўшы некалькі спектакляў з дывертысмен-там. *Дыла, с. 317.*

Чэрвень, 7—11. Труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі знаходзілася ў Магілёве, дзе паказала «Паўлінку» Я. Купалы, «Сягонняшнія і даўнейшыя» К. Буйло, і іншыя спектаклі, пасля якіх былі дэкламацыі, песні, беларускія народныя танцы. *Дыла, с. 317—318.*

Лета. Гасцяваў у фальварку Б. І. Эпімах-Шыпілы, прыязджаючы туды з Полацка.

Чэрвень, 29. Для настаўнікаў і вучняў у Жлобіне труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паказала «Паўлінку». *Дыла, с. 318.*

Ліпень, 10. Труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паказала ў Мінску (гарадскі тэатр) па аўтарскім рукапісе драму Я. Купалы «Раскіданае гняздо». Рэжысёр Ф. Ждановіч. Маці — В. Тарасік, Лявон Зяблік — А. Крыніца, Сымон — Ф. Ждановіч, Старац — Р. Жакоўскі, Зоська — А. Ліпнічанка. «*Вольная Беларусь*», 1917, 10 ліп.; *Дыла, с. 319; Ярош, с. 153; ЭД, с. 526; ПЗТ, т. 7, с. 389.*

Ліпень, 26. У газеце «Вольная Беларусь» П. К. (П. Г. Каравайчык) апублікаваў рэцэнзію на пастаноўку «Раскіданага гнязда». *ЭД, с. 307.*

Ліпень. У армейскай газеце «Украінскій голас» (Рыга) верш «Поле роднае» ў перакладзе С. У. Піліпенкі.

Жнівень, 1. У Радашковічах труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паставіла «Паўлінку». *Дыла, с. 318.*

Жнівень, 31. У Оршы артысты Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паставілі «Паўлінку». Паўлінку іграла А. Ліпнічанка. *Дыла, с. 318.*

Верасень, 2. У Оршы, дзе паказваліся беларускія п'есы, з дэкламацыяй выступіла Л. Тарасік — чытала «Чатыры крыжы» Я. Купалы і «Сірацінку» Цёткі. *Дыла, с. 318.*

Кастрычнік, 18. Удзельнікам I з'езда салдацкіх дэпутатаў арміі Заходняга фронту (праходзіў у гарадскім тэатры) была паказана «Паўлінка» з П. Мядзёлкай у галоўнай ролі. *Белорусский экватор. Путевая книга в шести тетрадях. Мн., 1981. С. 114.*

Восень. У Полацку сустракаўся з П. В. Мядзёлкай. Адаў ёй на захаванне аўтографы некаторых сваіх вершаў, у т. л. «Смейся!..», «Цару неба й зямлі». *ЭД, с. 413.*

З Полацка пераехаў у Смаленск.

Снежань, 3. Газета «Белорусская рада» (Мінск) змясціла тэкст песні «А хто там ідзе?» з падзагалоўкам: «Беларускі гімн. Словы Я. Купалы, муз. Л. М. Рагоўскага».

Снежань, 10. У клубе Лібава-Роменскай чыгункі ў Мінску труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паставіла «Паўлінку». *Дыла, с. 320.*

Снежань, 16 ці 17. Я. Купала прыязджаў у Мінск. Заходзіў на з'езд беларускіх партый. *Лойка А. Выбраныя творы ў двух тамах. Мн., 1992. Т. 1. С. 151 (далей будзе: Лойка. — Я. С.).*

На працягу года. У № 12—17 часопіса «Витебский край» змешчаны артыкул М-о (М. В. Мялешка) «Забытый край. Очерки Белоруссии», у якім аўтар сярод найбольш прыкметных з'яў беларускай літаратуры назваў зборнікі паэзіі Я. Купалы «Жалейка», «Гусляр», «Шляхам жыцця».

1918

Студзень, 14. У клубе Лібава-Роменскай чыгункі ў Мінску пастаўлена «Паўлінка». Паўлінка — В. Зароская, яе бацька — А. Крыніца, Якім — У. Фальскі, удзельнічалі таксама В. Тарасік, М. Шут, Янка Беларус (І. Ждановіч). *Дыла, с. 320.*

Люты, 18. Войскі кайзераўскай Германіі пачалі наступленне і акупацыю цэнтральнай і усходняй Беларусі; савецкія воінскія часці пакінулі Мінск.

Люты, 20. У Мінск уступілі войскі корпуса І. Р. Доўбар-Мусніцкага.

Люты, 22. Германскія войскі ўвайшлі ў Мінск.

Сакавік, 16. У Смаленску Я. Купала падарыў сваё фота М. І. Гарэцкаму. З успамінаў Г. І. Гарэцкага: «[...] У 1918 навучальным годзе, калі ў занятках адбыўся часовы перапынак (не было хлеба і дроў), мне давялося працаваць у Смаленску, у якасці стэнаграфіста Савета народнай гаспадаркі выканкама Заходняй вобласці (Облскомзап). Жыў я разам з братам Максімам, які супрацоўнічаў тады ў рэдакцыі газеты «Звезда».

У 1918 годзе ў Смаленску жыў і Янка Купала з маладою жонкай Уладзіславай Францаўнай; жылі яны на Малой Багаслоўскай вуліцы, у прыдаліннай частцы горада, у аднапавярхо-

вым доме. Купала досыць часта запрашаў Максіма ў госці, брат і мяне браў з сабою. Хоць і цяжка жылося ў той час, але Уладзіслава Францаўна заўсёды была выключна гасцінай і жыццярадаснай.

Сустрэўшыся з Янкам Купалам, я зусім разгубіўся, засаромеўся, не мог вымавіць ані слова. Толькі ўважліва слухаў, са здзіўленнем наглядаў, маўчаў. Аднак надзвычайная прастата, добразычлівасць і ўвага Янкі Купалы, ласка Уладзіславы Францаўны надавалі мне крыху смеласці і раўнавагі.

Янка Купала і брат разглядалі кнігі па гісторыі Смаленска і Мсціслава, па этнаграфіі Беларусі і Смаленшчыны, па нумізматыцы. Купала паказваў сваю досыць багатую нумізматычную калекцыю, частку якой, разам з дзвюма кнігамі па нумізматыцы, ён падараваў нам.

Купала і брат гаварылі пра беларускую літаратуру, этнаграфію, гісторыю, пра беларускія слоўнікі І. І. Насовіча і У. М. Дабравольскага, які жыў тады ў Смаленску. Самааддана дзейнасць Насовіча і Дабравольскага па складанні беларускіх слоўнікаў вельмі падабалася Купалу і брату. Бытавая неўпарадкаванасць і страшэнная беднасць славурых беларускіх словазнаўцаў не спынілі іх актыўнай творчай працы да канца жыцця; гэта выклікала вялікую пашану да іх з боку Купалы і Максіма.

Асабліва цікавіўся Янка Купала ў Смаленску «Словам аб палку Ігаравым». Мусіць, менавіта гэта жывіла зацікаўленасць Янкі Купалы «Смаленскім абласным слоўнікам» У. М. Дабравольскага, бо ў гэтым слоўніку трапляліся словы, якімі карыстаўся і стваральнік «Слова». Можа, таму захапіўся Купала і нумізматыкай, бо старадаўнія грошы вызначалі гандлёвыя і культурныя шляхі праз беларускія землі. Наведванне многіх вёсак Смаленшчыны і Магілёўшчыны (на стыку з Браншчынай) у час працы ў харчова-нарыхтоўчай арганізацыі спрыяла Купалу ў пазнанні моўнай стыхіі, у якой жыў аўтар «Слова». Шукаючы на Смаленскім рынку старадаўнія манеты, Купала знаходзіў і залатыя словы з паэтычнай песні пра Ігара. Ужо праз год (у 1919 г.) Купала перакладзе «Слова» на беларускую мову.

Мне пашчасціла пабачыць Янку Купалу ў гістарычным 1918 годзе ў Смаленску, дзе ўжо вялася адказная падрыхтоўчая праца па абвешчэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Вобраз Янкі Купалы, вобраз нацыянальнага паэта-рэвалюцыянера, які склаўся ў мяне пасля «Жалейкі» і «А хто там ідзе?», ускладніўся ў маім успрыманні».

Гарэцкі Г. *Выбранае*. Мн., 2002. С. 188—189; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 336.

Красавік, 2. У «Беларускай хатцы» (Мінск) труппа Першага таварыства беларускай драмы і камедыі паставіла «Паўлінку». Паўлінка — П. Мядзёлка, Якім — Ф. Ждановіч, Адольф Быкоўскі — У. Фальскі. *Дыла, с. 321; ЭД, с. 474; ПЗТ, т. 7, с. 383.*

Красавік, 10—14. У Смаленску сустракаўся з А. Чарвяковым, які спыніўся ў кватэры Я. Купалы на Малой Багаслоўскай, 5. «ЛіМ», 1984, 14 снеж.; «Рабочый путь» (Смаленск), 1985, 13 мая.

Май, 7. У «Беларускай хатцы» (Мінск) Першым таварыствам беларускай драмы і камедыі пастаўлена «Раскіданае гняздо». Сымон — Ф. Ждановіч, Зоська — П. Мядзёлка, маці — В. Тарасік, Данілка — Пралеска. *Дыла, с. 323.*

Май, 8. У «Беларускай хатцы» (Мінск) пастаўлена «Паўлінка». *Дыла, с. 323.*

Ліпень, 1. Загадчыку пададзела хлебафураж Аддзела забеспячэння Заходняй вобласці ў Смаленску падаў заяву з просьбаю прыняць яго на службу. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 117.*

Ліпень, 10. Ф. Турук напісаў І. Белавусаву: «На Ваше пісьмо могу адказаць наступнае: из белорусских народных поэтов большого внимания заслуживает Янка Купала». *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 39.*

Ліпень, 21. Атрымаў пасведчанне агента аддзела забеспячэння Заходняй вобласці. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 117—118.*

Ліпень, 23. Дакумент на выдачу Я. Купалу камандзіровачных: «Части хлебофураж. 23 июля 1918 [г.]. [№] 2288. Смоленск.

В финансовый подотдел.

Прошу выдать агенту Ивану Доминковичу Луцевичу, командированному в гор. Курск и Курскую губернию, аванс в размере пятисот рублей (500 руб.).

Заведывающий Отделом снабжения Западной области

Заведывающий Подотделом хлебофураж

Заведывающий Чай-сахар-солевым отделением».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 118.

Ліпень, 29. Вярнуўся хворы ў Смаленск і злёг у ложкак. «Нёман», 1982, № 1, с. 101.

У Смаленск прыехаў Ф. Турук. Бачыўся з Я. Купалам. «Журнал отдела образования Западной области», 1918, № 7—8, с. 47, 56.

Ліпень, 30. Даведка доктара Лягейкі: «Сим удостоверяю, что Иван Доминикович Луцевич болен с 29/VII тяжелой формой дизентерии и должен лежать в постели.

Легейко

30. VII-18».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 119.

Жнівень, 6. Заява Я. Купалы: «В Отдел снабжения Западной области — заведывающему Подотделом хлебофураж
Агента Ивана Доминиковича Луцевича
Заявление

23-го июля с. г. я был командирован Отделом снабжения Зап[адной] обл. в Курск и Курскую губ. за сахаром и др[угими] прод[уктами]. Пробыв в командировке несколько дней, я в дороге сильно заболел и, возвратясь домой 29 июля, слег в постель. Болезнь моя оказалась дизентерией в сильной форме. Лечит меня доктор Легейко, отзыв которого прилагаю.

Ввиду вышеизложенного отчет с командировки будет мною представлен при первой возможности, как только встану с постели и смогу вступить в исполнение своих служебных обязанностей. Заявление это не могло быть мною своевременно подано ввиду самого тяжелого периода моей болезни.

Ив. Луцевич».

Смоленск

Июля 6 дня [трэба — августа] 1918 г.». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 118—119; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 499.*

Жнівень, 9. М. А. Янчук напісаў верш «Янкові Купалі». *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 44—45.*

Жнівень, 11. Напісаў у рэдакцыю газеты «Дзянніца» пісьмо з просьбаю даслаць нумары 9, 10, 13, якіх не аказалася ў яго камплекце.

Жнівень, 15. «Хлеб[о]фур[ажный] п[од]отдел. 15 августа [1918 г.] № 3112.

В Организационный подотдел

Сообщаю, что в Хлебофуражный подотдел принят на службу агентом Иван Луцевич с 21 июля 1918 г.

Заведывающий Хлеб[о]фур[ажным] подотделом
Завед[ывающий] Общим отд[елением]».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 119.

Жнівень, сярэдзіна. Пабываў у Мінску, дзе глядзеў у «Беларускай хатцы» «Раскіданае гняздо», пастаўленае Ф. Ждановічам. *Дыла, с. 326.*

Жнівень, 24. З ліста Ф. Турука І. Белавусаву: «В Смоленске я был, Ян. Купалу видел, биографию его привез и несколько книжечек творчества Ян. Купалы». *ЦГАЛН (Москва), ф. 66, воп. 1, спр. 987, арк. 3.*

Жнівень, 25. У «Общем деле» (Москва) артыкул І. Белавусава «Несколько слов о таланте Купалы».

Жнівень, 31. Як агент аддзела забеспячэння Заходняй вобласці камандзіраваны ў г. Рослаўль і Клімавічы «для сдачи 500 порожніх мешков Кренгаузу». «*Нёман*», 1982, № 1, с. 101.

«Части хлебофураж. 31 августа 1918 [г.]. № 3654/7898.

Заведываюцему Отделом снабжения Зап[адной] обл.

Прошу вашего распоряжения о выдаче аванса в размере трехсот (300) рублей агенту Луцевичу, командируемому в гор. Рославль.

Заведывающий Подотделом хлебофураж
Заведывающий Общим отделением».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 119—120.

Верасень, 4. У «Беларускім шляху» паведамлялася, што «Паўлінка» пастаўлена ў мяст. Дукора Ігуменскага пав.

Верасень, 9. Вярнуўся ў Смаленск з камандзіроўкі ў Клімавічы. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 120.*

Верасень, 10. «№ 147. Подотд[ел] товарообмена. 10 сентября [191]8 [г.]».

Заведываюцему Отделом снабжения.

Прошу выдать аванс агенту Ивану Доминковичу Луцевичу 500 рублей.

Заведывающий Товарнообменнозакупочным подотделом
(под[писал:] Якубов)».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 120.

Верасень, 16. Напісаў І. Белавусаву ліст, даў згоду на пераклад ім сваіх твораў на рускую мову, паведаміў, што перадаў праз Ф. Турука свае кніжкі.

Верасень, 21. Камандзіраваны ў Курскую губ. (Курск, Дзмітрыеў).

Кастрычнік, 6. Паслаў І. Белавусаву ліст з аўтабіяграфіяй.

Кастрычнік, 12. Апошні дзень камандзіроўкі ў Курскую губ. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 120.*

Кастрычнік, 13. У часопісе «Чырвоны шлях» (№ 5—6, Петраград) надрукаваны партрэт Я. Купалы з подпісам: «Наибольш вядомы (известнейший) сучасны беларускі паэт».

Кастрычнік, 15. У фінансавым аддзеле Заходняй вобласці атрымалі даведку: «№ 12347. 15 октября 1918 г. В Финансовый отдел. Справка. Означенный здесь Иван Луцевич находился в командировке в Курск[ой] губ. (Курск, Димитриев) с 21 сентября по 12 октября с. г.

Секретарь

Делопр[о]изв[одитель]».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 120.

Атрымаў пасведчанне ад дамкома Мала-Багаслоўскай вуліцы:

«Р.С.Ф.С.Р.
д. д. №№ 1 и 5 по
Мало-Богословской ул.
г. Смоленск
«15» октября 1918 г.
№ 7

Удостоверение
Домовой комитет д. д. №№ 1
и 5 по Мало-Богословской ул.
Сим удостоверяет, что предъявитель сего есть действительно гражданин Иван Доминикович Луцевич, 36-ти лет от роду, проживающий в г. Смоленске, по Мало-Богословской ул., д. № 5.

Дано сие удостоверение на предмет предъявления при поступлении в Смоленское отделение Московского Археологического института.

за Предс. домов. к-та: член к-та *М. Бушман*
Секретарь *В. Луцевич*».

ЦГИА (Москва), ф. 376, воп. 1, спр. 2320, арк. 2.
Кастрычнік, 29. Напісаны вершы «Для Бацькаўшчыны». Упершыню — «Грамадзянін», 1919, № 8, 10 лют.; «У дарозе». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1919, № 17, 13 кастр.; «Песня» («Як крыніца, льецца, рвецца»). Упершыню — «Беларусь», 1920, № 78, 15 крас.; «Свайму народу». Упершыню — «Грамадзянін», 1919, № 7, 7 лют.; «На сход!». Упершыню — «Звон», 1919, № 14, 24 верас.

Кастрычнік, 30. Напісаны вершы «На прызбе». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 28, 21 лістап.; «Час!». Упершыню — «Звон», 1919, № 13, 22 верас.

Кастрычнік, 31. Напісаны верш «У вырай» («Зашумела нудна восень»). Упершыню — «Звон», 1919, № 21, 10 кастр.

Лістапад, 7. Напісаны вершы «Наша гаспадарка». Упершыню — «Звон», 1919, № 26, 18 кастр.; «Пчолы». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 74, 4 крас.

Лістапад, 8. Напісаны вершы «Сон» («Заглянь, сыноч, у соннік»). Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 5, 29 лют.; «Званы». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 33, 15 лют.

Лістапад, 9. Напісаны вершы «У хорамах». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 6, 11 студз.; «Млечны Шлях». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 4, 16 лют.

Лістапад, 10. Напісаны верш «Удосвітак». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1920, № 6, 11 сак.

Лістапад, 12. М. І. Гарэцкі падаў у Смаленскую архіўную камісію заяву з просьбай выдаць яму і І. Д. Луцэвічу дазвол на права карыстацца кнігамі бібліятэкі Архіўнай камісіі. *ЭД, с. 565.*

Лістапад, 13. Напісаны верш «Забытая карчма» («Павыбіты вокны, сарвана страху»). Упершыню — «Беларусь», 1919, № 24, 16 лістап.

Лістапад, 14. Напісаны вершы «Буслы». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 11, 1 лістап.; «Буралом». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 40, 7 снеж.

Лістапад, 19. У Оршы напісаны верш «Спадчына». Упершыню — зборнік «Спадчына», 1922.

Лістапад, 20. Напісаны вершы «Сявец». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1919, № 6, 6 кастр.; «Першы снег». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 18, 9 лістап.

Лістапад, 21. Напісаны верш «Рунь». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 10, 31 кастр.

Лістапад, 30. У часопісе «Чырвоны шлях» (№ 7—8, Петраград) апублікавана нізка вершаў Я. Купалы «Забраны край»: «З дня ў дзень...», «З думак жабрака», «Крыўда» («З'ядае крыўда нас ад векаў»), «Матцы», «Як цені».

Снежань, 10. Германскія акупацыйныя войскі пакінулі Мінск. *Ілюстраваная хроніка, ч. 1, с. 218.*

Снежань, 27. Напісаны верш «Паязджане». Упершыню — «Спадчына».

Снежань, 29. М. А. Янчук напісаў І. А. Белавусаву ліст, у якім прасіў даць для будучага часопіса «Белорусская жизнь» пераклады з беларускіх паэтаў. *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 41.*

Снежань. Я. Купала наведаў Маскву, пакінуў Ф. Ф. Туруку рукапіс зборніка вершаў «Спадчына». *ЭД, с. 381.*

На працягу года. У Маскве выдадзены зборнік твораў беларускіх паэтаў і празаікаў «Зажынкi». У ім вершы Я. Купалы «З песняў аб няволі», «Мая вера», «Паўлюк» («Сагнуўшы плечы ў крук»), «У вечным боры». Тут апублікавана і лекцыя З. Жылуновіча (Ц. Гартнага) «Беларуская літаратура», прачытаная ў Беларускам народным універсітэце ў Маскве летам 1918 г., у якой ён называе Я. Купалу «карыфеем», «Беларускім Шаўчэнкам і Міцкевічам», цалкам прыводзіць вершы паэта «З песень аб сваёй старонцы», «Песня сонцу», «Адцвітанне».

У часопісе «Нямецкі агляд» («Deutsche Rundschau», Bd. 176. N. 12, s. 273—296) Ф. Куршман змясціў этнаграфічны артыкул «Беларусы. Славянская сялянская нацыя, якая

абуджаецца», у якім характарызуе Я. Купалу як аднаго з самых значных і найбольш вядомых беларускіх паэтаў.

У Вільні выйшла кніжка А. Луцкевіча «Нашы песняры», дзе ён разглядае творчасць Я. Купалы.

1919

Студзень, 5. Па дарозе з Масквы ў Мінск Я. Купалу і У. Ф. Луцэвіч наведалі ў Смаленску З. Жылуновіч і Я. Дыла, паведамлілі пра стварэнне БССР. *Такі ён быў, с. 70—72.*

Студзень, 7. У Горках на вечары выконваліся песні на словы Я. Купалы, музыка Л. Дубровы (Ляднеўскага). «*Дзяніца*», 1919, № 2, 16 студз.

Студзень, 9. На пасяджэнні калегіі камісарыята забеспячэння ў Заходняй вобласці заслухана пытанне пра камандзіроўку супрацоўнікаў камісарыята ў Мінск для арганізацыі Камісарыята харчавання Беларускай рэспублікі. Сярод іншых супрацоўнікаў вырашана перавесці ў Мінск і Я. Купалу. «*Нёман*», 1982, № 1, с. 104; *Дзярж. архіў Смаленскай вобл., ф. 12, воп. 1, 1919 г., спр. 4, арк. 14.*

Студзень, 14. Загадам № 4 Камісарыята забеспячэння Заходняй камуны І. Д. Луцэвіч (Я. Купала) выключаны са спісаў супрацоўнікаў губхарчкома. «*Нёман*», 1982, № 1, с. 104; *Дзярж. архіў Смаленскай вобл., ф. 12, воп. 1, 1919 г., спр. 4, арк. 25—25 адв.*

Студзень, 21. Я. Купала пераехаў з Смаленска ў Мінск. Пасяліўся на Юр'еўскай вул. у д. № 35, кв. 6 (пасля яна называлася Камуністычнай, цяпер яе няма; была прыкладна там, дзе вул. Янкі Купалы, 21, Дом Палітасветы). *Шарахоўскі Я. Пясняр народных дум: Нарыс жыцця і дзейнасці Янкі Купалы. Савецкі перыяд. Мн., 1976. С. 5 (далей будзе: Шарахоўскі, 1976.— Я. С.).*

Люты, 7. У газеце «Грамадзянін» (Вільня; рубрыка «З Менскага жыцця») паведамлялася: «Там арганізавалася цяпер «Беларуская літаратурна-навуковае таварыства», у якім актыўную чынінасць прымаюць паэт-грамадзянін Янка Купала і Максім Гарэцкі, каторыя раней праз увесь час акупацыі былі ў Смаленшчыне».

Люты, 9. У віленскім Беларускам клубе адбыўся спектакль пад кіраўніцтвам Бароўскага. Сяноць чытаў вершы Я. Купалы, асабліва спадабаўся глядачам верш «Сваякам па гутарцы». «*Грамадзянін*», 1919, № 9, 15 лют.

Люты, 11. Напісаў прашэнне загадчыку пададзела Пазашкольнай асветы Менскага Саўдэпа з просьбаю прадаставіць яму пасаду загадчыка бібліятэкі пры Беларускаім народным доме. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 500.*

Люты, 24. Надзея Спяранская пісала І. І. і А. І. Луцкевічам: «С Янкой Купалой я выдэлась сперва в Москве, потом в Полоцке. Несомненно, он уже вернулся домой? Передайте ему мой привет». *БДАМЛіМ, ф. 3, спр. 43, арк. 220—221.*

Люты. У адной кватэры з Я. Купалам у Мінску на Юр'еўскай вуліцы жыў М. І. Гарэцкі.

Сакавік, 2. М. Янчук пісаў І. Белавусаву пра зборнік Я. Купалы на рускай мове. *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 42—43.*

Сакавік, 5. Пераклаў вершы М. Канапніцкай «Доля наша» («А род жақ ту зогзеіка»). Упершыню — «Беларусь», 1920, 29 чэрв.; верш Ю. Крашэўскага «До *** пад назваю «Ці ты знаеш старонку?». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 140, 1 ліп.

Сакавік, 18. М. А. Янчук пісаў І. А. Белавусаву: «Ёсць надзея, што ўсё ж невялікія выданні, нахштальт Вашага Купалы, можна будзе хоць зрэдку выпускаць, а пра часопіс ужо і думаць няма чаго. Так што Вы ўсё-такі падрыхтуйце Купалу да друку ў тым выглядзе, як Вы хацелі». *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 46.*

Сакавік, 28. І. А. Белавусаў выслаў Я. Купалу ліст. *Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Вып. III. Мн., 1960. С. 169.*

Красавік, 5. Напісаў ліст І. А. Белавусаву з Мінска, паслаў яму пераклады сваіх вершаў, зробленыя В. Я. Брусавым. *Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Вып. III. Мн., 1960. С. 169—170.*

Красавік, 13. У лісце Б. І. Эпімах-Шыпілу пісаў: «Служу ў Камісарыяце асветы бібліятэкарам пры Беларускаім народным доме. Літаратурна-выдавецкі аддзел узяў у друк маё «Раскіданае гняздо» (ужо друкуецца ў Вільні). Цяпер вяду з Камісарыятам перагаворы аб выданні поўнага збору маіх твораў. Том не друкаваных у аддзельных кніжках маю ўжо падабраны».

Красавік, 21. Польскія войскі занялі Вільню. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 10.*

М. А. Янчук пісаў І. А. Белавусаву:

«Дарагі Іван Аляксеевіч!

1) Перачытваючы яшчэ раз пераклады Купалы, я ўбачыў, што верш «Тучи и думы» перакладзены двойчы. Нічога гэта?

2) У брусаўскім «На Купалье» я б рэкамендаваў зрабіць дзве перастаноўкі: у 1-м куплеце, замест:

На Купалье, на святое,
Мать, рви зелье роковое, —

сказаць: «Рви, мать», мілагучней і неяк больш натуральна. У апошнім куплеце, замест:

Будем мы под кровом хаты,
Мать, счастливы и богаты, —

я б аддаў перавагу:

Будем, мать, под кровом хаты
Мы счастливы и богаты.

У яго ж у вершы «Отцветание» для мяне незразумелы пачатак апошняга куплета:

Сила мощная скует,
Устраняя взор в огне.

3) У Нячаева мне вельмі не падабаецца тое, што ў 1-м вершы «Я не поэт» ён праз усе куплеты правёў скажэнне псеўданіма паэта: Купалá замест Купáла. Гэта можа прымусіць рускага чытача думаць, што так менавіта і трэба вымаўляць гэта імя. У арыгінале яно рыфмуецца са словам: *мала, нядбала, хвала...*

Ці нельга як-небудзь ліквідаваць гэту недарэчнасць, што пры чытанні рэжа вуха і вока?

У яго ж у вершы «Одинокий» у перадапошнім куплеце, у радках «Кому () утешить беднягу приветить...» прапушчана нейкае аднаскладовае слова (*же? бы?*) і дзесьці трэба паставіць коску.

У яго ж у вершы «Паныч и Маруся» неабходна гэтыя словы пісаць: Панич и Марыся, як яны гучаць у беларусаў, бо няма падстаў прыпісваць беларускай літаратуры ўкраінскія формы. І для самога аўтара было б дзіўным бачыць такую пераліцоўку.

У гэтым жа вершы ў перадапошнім куплеце, відаць, апіска:

А его Марыся,
Друга вспоминая,
Плачет неутешно,
Друга вспоминая.

У падкрэсленым радку павінна быць штосьці іншае («Любка удалая?», гл. арыгінал, «Жалейка», с. 26).

У яго ж беспадстаўна зменена назва верша «Из осенних песен», а трэба «напевов», як у арыгінале. Гэтым, здаецца, грашаць і іншыя, і варта было б праверыць і ўзнавіць загаловкі арыгінала.

У яго ж у вершы «На работе у пана» ў 3-м купл. ужыта слова *спорынья* ў значэнні *подспорье*. Наўрад ці дапушчальна гэта. Чакаю дадаткаў Ашукіна, каб здаць усё Туруку.

Ваш *М. Янчук*.

Ці не згадаеце ў канцы біяграфіі, што ў апошні час Купала спрабуе пераходзіць на драму?» *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 47—49.*

Красавік, 25. Напісаў ліст І. А. Белавусаву пра А. А. Карынскага. *ЭД, с. 289.*

Красавік, 28. У Вільні пачала выходзіць газета «Беларуская думка» (выдавалася да 27. 7. 1919 г.), у якой друкаваліся творы Я. Купалы.

Май, 4. Напісаў ліст І. А. Белавусаву, у якім просіць пазычыць кнігу А. Афанасьева «Поэтические мировоззрения славян на природу».

Май, 28. Ф. Ф. Турук піша І. А. Белавусаву: «У аўторак мне давялося зайсці ў друкарню «Культура». На вялікі жаль, нічога добрага з гэтай друкарняй уладзіць нельга. Абяцаюць выканаць узяты заказ (надрукаваць кніжку Я. Купалы «Избранные стихотворения». — Я. С.) толькі к канцу жніўня, ды і тое пры ўмове водпуску электрычнай энергіі, падача якой зараз спынена. Я. Л. Дыла ўсяляк дапамагае мне ў пошуках друкарні. Ён вядзе перагаворы з цэлым шэрагам асоб, вынікі якіх я пастараюся паведаміць Вам асабіста». *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 55.*

Май, 31. У газеце «Беларуская думка» (№ 15) 31 мая змешчаны верш Я. Купалы «Світае».

Май. У Вільні выйшла «Раскіданае гняздо».

Вясна. Пасля пастаноўкі «Паўлінкі» ў Седлішчы праехаў праз в. Гародзькі на ст. Валожын. Ездзіў з жонкаю ў Вішнева. *Інф. Г. А. Каханоўскага.*

Чэрвень, 5. У Вільні выйшаў № 1 газеты «Віелагускае ўзуссіо». У ім надрукаваны верш Я. Купалы «Што за плач такі здаецца» [«Праявы»], партрэт песняра і нататка пра яго жыццё, а таксама рэцэнзія А—віса (Ф. Аляхновіча) на «Раскіданае гняздо».

У газеце паведамлялася: «У часе вайны Купала напісаў шмат новых твораў. Частку сваіх рукапісаў ён прыслаў у Вільню, тут меліся друкаваць яго нязнаныя вершы. З прыходам польскага войска ў б. Камісарыят Асветы ўжо не пусцілі беларусаў, каб забраць рукапісы. Пасля доўгіх старанняў удалося атрымаць частку прыгатоўленага да друку матэрыялу. Другая частка, у тым ліку зборнік рукапісных вершаў Купалы — прапала».

Чэрвень, 7. У газеце «Беларуская думка» (№ 18) змешчаны вершы «Калі часам табе сэрца ные, баліць» і «Сын і маці» («Мамка, мамка! Што так плачаш?»).

Чэрвень, 9. У гарадской канцэртнай зале Вільні пастаўлена драма «Раскіданае гняздо» для дэлегатаў з'езда Віленшчыны і Гродзеншчыны (рэжысёр Ф. П. Ждановіч). «Беларуская думка», 1919, № 19, 9 чэрв.

Ліпень, 10. Газета «Віелагускае жыццё» (№ 4) апублікавала легенду «Як у казцы» (подпіс — К-а).

Ліпень, 12. У лісце з Мінска Ф. Ф. Туруку паведамляў, што Л. І. Леўшчанка збіраецца арганізаваць у Кіеве выданне беларускіх кніг (выйшаў толькі альманах «Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства» — Я. С.).

Ліпень, 27. Ліст Ф. Ф. Туруку. «Польмя», 1962, № 4, с. 155; Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 50.

Жнівень, 8. Польскія войскі захапілі Мінск. *Ілюстраваная храналогія*, ч. 2, с. 11.

Жнівень, 10. У Акопах напісаны верш «Лясное возера». Упершыню — «Радавая рунь» (дадатак да газеты «Савецкая Беларусь»), 1924, № 2, 18 мая.

Жнівень, 15. У газеце «Віелагускае жыццё» (№ 10) верш «Жніво» («Годзе, жытцо маё, годзе, наспелае») за подпісам К. Каханіес (тлумачэнне рэдакцыі ў нумары за 13 кастрычніка).

Жнівень, каля 20. Прыехаў у Калісберг да сястры Леакадзіі і швагра Юльяна Феліксавіча Раманоўскіх. *ЭД*, с. 521.

Жнівень, 21. У Калісбергу напісаў верш «З павяўшай славы...». Упершыню — «Звон», 1919, № 10, 15 верас.

Жнівень, 22. У Гайдукоўцы (10 км ад Акопаў) напісаў верш «Беларускія сыны». Упершыню — «Звон», 1919, № 9, 12 верас. (10 верасня ў «Звоне» (№ 8) апублікаваны без 4-х радкоў).

Жнівень, 23. У Акопах напісаў верш «Над калыскай» («Калыхала маці сына»). Упершыню — «Звон», 1919, № 24, 14 кастр.; у Гайдукоўцы — «Груган» («Кожнай вясны, як выходжу»). Упершыню — «Беларусь», 1919, № 32, 27 лістап.

Жнівень, 24. У Акопах напісаў вершы «Восень» («Села над пушчаю Восень»). Упершыню — «Звон», 1919, № 12, 19 верас.; «Ваяк». Упершыню — «Беларускае жыццё», 1919, № 18, 21 кастр.; «Князь». Упершыню — «Руць», 1920, № 7—8.

Жнівень, пасля 24. Выехаў у Калісберг да сястры Леакадзіі.

Жнівень, 25. У Мінску выйшаў 1-ы нумар газеты «Звон», дзе друкаваліся вершы Я. Купалы.

Жнівень, 28. У Калісбергу напісаў вершы «На нашым...». Упершыню — «Творы. 1918—1928»; «Паўстань...». Упершыню — «Звон», 1919, № 11, 17 верас.

Жнівень, 29. У Калісбергу напісаны верш «Мая навука». Упершыню — «Звон», 1919, № 18, 3 кастр.

Верасень, каля 1. Вярнуўся ў Мінск. Пасяліўся на вул. Кашаровай, д. № 10, кв. 6 (непадалёк ад цяперашняга гістарычнага факультэта БДУ, вул. Чырвонаармейская, 6). *Шарохойскі, 1976, с. 10.*

Верасень, 6. Склаў спіс кніг бібліятэкі пры «Беларускай хатцы». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 522.*

Верасень, 13. Разам з С. Рак-Міхайлоўскім, М. Чаротам, А. Грыневічам, С. Якабіні падпісаў пратакол аб перадачы Беларускага Народнага дома ў Мінску («Беларускай хаткі») Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 511.*

Верасень, 14. У Віленскай газеце «*Віеіагузкае жыссіо*» (№ 13, с. 3) верш «Родныя песні» і на с. 8 у рубрыцы «Адказы ад Рэдакцыі»: «Я. Купале. Рукапісы просім прысылаць праз пошту, а не праз пасланцоў, а то можа здарыцца ізноў гэтакое самае непаразуменне, якое ўжо было з адным з Вашых вершаў. 10. IX. Мы выслалі вам пісульку, у якой перапрашаем за тое, што здарылася».

Мінскае Таварыства Працаўнікоў Беларускага Мастацтва распачало сваю дзейнасць, паставіўшы ў «Беларускай хатцы» «Паўлінку». *БелСЭ, т. 10, с. 193.*

Верасень, 15. Распіска аб прыняцці грошай ад М. Кудзелькі для «Беларускай хаткі» і яе бібліятэкі. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 526.*

Верасень, 18. Распіска аб атрыманні ад Беларускага Нацыянальнага Камітэта зарплаты як загадчыка бібліятэкі пры Беларускам народным доме. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 527.*

Верасень, 19. Драматычны гурток Грамады беларускай моладзі ў Гродне паставіў «Паўлінку». У ролі Паўлінкі — П. В. Мядзёлка. «*Наш край*», 1929, № 3, с. 18—20.

Верасень, 28. У газеце «Купіса» (№ 5, Вільня) верш «Беларушчына».

Верасень, 29. У газеце «*Віеіагузкае жыссіо*» (№ 15, Вільня) верш «Крыўда («Цягалася крыўда па свеце»).

Верасень. М. А. Янчук і Ф. Ф. Турук вычиталі і выправілі карэктурку кнігі Я. Купалы «Избранные произведения в переводах русских поэтов». *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 56.*

Кастрычнік, 4. Напісаў у Мінску Я. Ф. Карскаму аўтабіяграфію. Упершыню — Карский Е. Ф. *Белорусы*. Пг., 1922. Вып. 3. Т. 3. С. 229—230.

Захавалася аўтабіяграфія, тэкст якой істотна не адрозніваецца ад аўтабіяграфіі, пасланай Я. Ф. Карскаму. Друкавалася ў зб. «Любімы паэт беларускага народа». Мн., 1960, с. 7 і бібліяграфічным паказальніку «Янка Купала» (Да 100-годдзя з дня нараджэння). Мн., 1984.

Кастрычнік, 6. У газеце «*Віелагускае жыццё*» (№ 16, Вільня) вершы «Дзве долі» і «Сявец».

Кастрычнік, 10. Напісаны верш «Жыды!..». Упершыню — «*Беларусь*», 1919, № 16 (43), 7 лістап.

Кастрычнік, 13. У газеце «*Віелагускае жыццё*» (№ 17, Вільня) вершы «У дарозе» і «Плача восень».

Кастрычнік, 14. Напісаны верш «Паэта і цензар». Упершыню — «*Звон*», 1919, № 25, 17 кастр.

Кастрычнік, 16. Драматычны гурток Грамады беларускай моладзі ў Гродне паставіў «Паўлінку». У ролі Паўлінкі П. В. Мядзёлка. «*Наш край*», 1929, № 3, с. 18—20.

Кастрычнік, 17. У газеце «*Звон*» (№ 25) артыкул «Уваскрэшэнне польскага універсітэта ў Вільні» (подпіс — К-а).

Кастрычнік, 18. У газеце «*Звон*» (№ 26) артыкул «Акупанты на шэсць месяцаў». *Янка Купала — публіцыст*. Мн., 1998. С. 213—214.

Кастрычнік, 19. У газеце «*Звон*» (№ 27) артыкул «Адбудова Беларусі» (подпіс — К-а).

Кастрычнік, 20. Падаў заяву ў Беларускай Нацыянальнай Камітэт з просьбай выплаціць яму і С. Якабіні зарплату. *ПЗТ*, т. 9, кн. 1, с. 497.

Кастрычнік, 21. У газеце «*Віелагускае жыццё*» (№ 18, Вільня) апублікаваны верш Я. Купалы «Ваяк».

У Мінску выйшаў першы нумар газеты «*Беларусь*», дзе друкаваліся творы Я. Купалы.

Кастрычнік, 22. У газеце «*Беларусь*» (№ 2) артыкул «Больш самачыннасці» (подпіс — К-а).

Кастрычнік, 24. У газеце «*Беларусь*» (№ 4) артыкул «Зямельная спекуляцыя» (подпіс — К-а).

Кастрычнік, 25. У газеце «*Беларусь*» (№ 5) артыкул «Менск, 25-га кастрычніка» (без подпісу). *Янка Купала — публіцыст*, с. 215—216.

Кастрычнік, 26. У газеце «*Беларусь*» (№ 6) артыкул «Беларускае войска» (подпіс — К-а).

Кастрычнік, 30. У газеце «*Беларусь*» (№ 9) артыкулы «Беларускі сцяг уваскрос!» (подпіс — К-а), «Будуецца беларускае гаспадарства» (без подпісу). *ПЗТ*, т. 8, с. 64—66, 377.

Скончыў у Мінску пражайчы пераклад «Слова пра паход Ігаравы». Упершыню — «Беларусь», 1919, № 7—9, 11 лістап. пад загалоўкам «Аповесць аб паходзе Ягоравым, Ягора Святаслаўлева, унука Алегава» і «3 пісьма акадэміка Карскага к аўтару перакладу», у якім даецца высокая ацэнка перакладу. У заўвазе «Ад перакладчыка» пісаў 11 лістапада: «Шчыра дзякуючы п. праф. Карскаму за яго добрыя рады і папраўкі ў маім перакладзе, пастараюся прыняць гэта ўсё пад увагу, як будзе друкавацца асобнае выданне гэтага твору».

Кастрычнік, 31. У газеце «Беларусь» (№ 10) артыкул «Дэмакратычная камедыя» (без подпісу).

Лістапад, 5. У газеце «Беларусь» (№ 14) артыкул «Забабон» (подпіс — К-а).

Лістапад, 6. Разам з Я. Лёсікам, М. Краўцовым, З. Бядулем звярнуўся да Старшыні Рады Народных Міністраў БНР з просьбай выдаць субсідыю газеце «Беларусь». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 523.*

Лістапад, 15. У газеце «Беларусь» (№ 23) артыкул «Моладзь ідзе!» (подпіс — К-а).

Лістапад, 20. У газеце «Беларусь» (№ 27) артыкул «Торжышча» (подпіс К-а).

Лістапад, 22. У газеце «Беларусь» (№ 29) артыкул «Настаўніцкая вечарынка» (подпіс — Н). *ПЗТ, т. 8, с. 72, 379.*

Лістапад, 27. У газеце «Беларусь» (№ 32) артыкул «Антанта» (подпіс — К-а).

Лістапад, 28. У газеце «Беларусь» (№ 33) артыкул «Незалежнасць» (подпіс — К-а), артыкул З. Бядулі «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы».

Лістапад, да 29. Рахунак газеты «Беларусь» за апублікаваныя ў ёй творы. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 530.*

Лістапад, 29. У газеце «Беларусь» (№ 34) артыкул «Незалежная дзяржава і яе народы» (подпіс — К-а).

Снежань, 9. Распіска аб атрыманні зарплаты за работу ў бібліятэцы. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 527.*

Снежань, 11. У пашпарце Я. Купалы запіс: «Zameldowany w I sугkiŭ policji m. Mińska przy ulicy Koszarowej, d. № 10, m. № 5. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

У газеце «Беларусь» (№ 42) артыкул «За цэласць Бацькаўшчыны» (без подпісу). *Янка Купала — публіцыст, с. 219—220.*

Снежань, 30. Напісаны верш «Новы год» («Пад званы зброі, путаў званы»). Упершыню — «Беларусь», 1920, № 1, 1 студз.

На працягу года. У Берліне выйшла на нямецкай мове кніга «Беларусь», у якой змешчаны вершы Я. Купалы «А хто

там ідзе?» і «Роднае слова» («Пад навалай крыўдаў многія сталецці») у перакладзе Р. Абіхта («Weißruthenien» von W. Jäger. Berlin, 1919, s. 136—140).

У Мінску з Я. Купалам пазнаёміўся У. А. Жылка. ЭД, с. 220.

1920

Студзень, 3. У газеце «Беларусь» (№ 2) 1-я частка артыкула «Справа незалежнасці Беларусі за мінулы год» (подпіс — К-а), 2-я частка ў «Беларусі» (№ 8) за 14 студзеня.

Студзень, 4. У газеце «Беларусь» рэцэнзія на п'есу Ф. Аляхновіча «Страхі жыцця». ПЗТ, т. 8, с. 89—90, 383—384.

Студзень, 5. Напісаў у Беларускай Нацыянальнай Камітэт заяву з просьбай даць дакумент Ю. Раманоўскаму на пропуск у Вільню і назад. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 502.

Студзень, 9. Ноччу з 9-га на 10-е захварэў на перытаніт. Содаль У. Пуцявінамі сейбіта. Мн., 1982. С. 27.

Студзень, 10. Зроблена аперацыя. «Беларусь», 1920, 17 студз.

Студзень, 16. У газеце «Беларусь» першы бюлетэнь пра хваробу паэта — «Хворасць Янкі Купалы». Лойка, с. 247.

Студзень, 21. У газеце «Беларусь» апублікаваны верш «Куды ты рвешся?..».

Люты, 1. У Смаленску выйшаў 1-ы нумар газеты «Савецкая Беларусь» (з 15. 8. 1920 да 21.3.1933 г. у Мінску). Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 13.

Люты, 23. Рахунак газеце «Беларусь» за апублікаваныя ў ёй творы. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 535—536.

Люты, 24. У газеце «Беларусь» (№ 40) апублікаваны вершы «Дуб» («Калыханы ветрамі») і «Бяспутнасць».

Сакавік, 8. Газета «Беларусь» паведамляла: «Хворасць Янкі Купалы. Як кажуць дактары, хворы астаецца ў шпіталі апошні тыдзень».

Сакавік, 10. «Р.С.Ф.С.Р. Политическое управление Революционного Военного Совета Республики. Просветительный отдел. Отделение библиотечное». 10 марта 1920 г. № 32125. Москва, Сретенский бульвар, д. 6. Телеф. 4-56-37.

В Белорусский подотдел

Отдела просвещения национальных меньшинств

Библиотечное отделение Просветительного отдела ПУР просит отпустить 3000 экземпляров выпущенного Белорус-

ским подотделом издания «Избранные произведения Янки Купалы» в переводе Ив. Белоусова и русских писателей.

Зам. Начальника Просветит[ельного] отдела
Начальник Библиот[ечного] отделения *Евг. Хлебцевич*
Начальник Общего отделения».

Рэзалюцы і паметкі: 1) Отпустить 1000 экз., о чем сообщит в ПУР. Зав. Б[елорусским] п[од]отд[елом] Ф. Турук. 18/IV-20 г. 2) Исполнено 19/IV. Исх[одящий №] 863». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 122.*

Сакавік, 20. Вярнуўся з бальніцы дадому. Напісаў ліст у газету «Беларусь». *Лойка, с. 151.*

Сакавік, 23. У газеце «Беларусь» апублікаваны «Ліст у рэдакцыю» Я. Купалы з падзякаю медперсаналу бальніцы за добры догляд.

Сакавік, 24. Напярэдадні 2-й гадавіны абвяшчэння БНР напісаны верш «25.III.1918 — 25.III.1920. Гадаўшчына-памінкі». Упершыню — «Творы 1918—1928».

Сакавік, 27. «[№] 584/27. 27. III. [1920 г.]».

В типографию № 4 (Ермаковская ул., № 3).

Белорусский п[од]отдел Отдела просвещения национальных меньшинств просит типографию выдать подателю сего 5000 экземпляров книги «Янка Купала».

Секретарь Белорусского п[од]отдела *Н. Капцевич*».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 121—122.

Сакавік, 28. У Беларускам доме ў Мінску лекцыя У. М. Ігна-тоўскага «Малодшыя песняры Беларусі» — пра Я. Купалу, Я. Коласа, М. Багдановіча, Ц. Гартнага. «Беларусь», 1920, 31 сак.

Сакавік, 29. Напісаў верш «А ў бары, бары...» з цыкла «На вайсковыя матывы (Песні на ваяцкі лад)». Упершыню — «Рунь», 1920, № 1, 2 мая; ліст Я. Ф. Карскаму з просьбаю даслаць кнігі Е. Барсава і Ф. Я. Корша пра «Слова аб паходзе Ігаравым».

Сакавік, канец. Выйшла кніга Я. Купалы на рускай мове, складзеная І. А. Белавусавым. *Рагойша В. Напісана рукой Купалы, с. 56.*

Красавік, 7. Напісаны верш «Пяць сенатараў». Упершыню — «Полымя рэвалюцыі», 1933, № 2—3. Да твора Я. Купала зрабіў заўвагу: «Верш напісаны ў часы існавання «Беларускай Рады», калі там адбыўся раскол і ў выніку арганізавалася так званая «Найвышэйшая Рада» (правае крыло). Пяцёрка, якая ўвайшла ў склад «Найвышэйшай Рады», называлася сябе «сенатарамі», гэтым жа імем называлі іх у гістарычным сэнсе і іншыя».

Красавік, 9. Зрабіў пераклад верша К. Уейскага «Хаўтурны марш» («*Marsz rogzebowy*»). Упершыню — зборнік «Наша ніва» (Вільня), 1920, кн. 1.

Красавік, 19. «[№] 863/27. 19. IV. [1920 г.].

В Библиотечное отделение

Просветительного отдела ПУР.

На отношение от 10 марта с. г. за № [3]2125 Белорусский п[од]отдел Отдела просвещения национальных меньшинств уведомляет, что вместе с сим сделано распоряжение об отпуске отделению 1000 экземпляров издания «Избранные произведения Янки Купалы» в переводе Ив. Белоусова и русских писателей.

Заведующий Белорусским п[од]отделом

Секретарь

[№] 864/27. 19. IV. [1920 г.].

На склад литературы Отдела просвещения национальных меньшинств Н. К. П. (2-й Дом Советов, Театральный проезд, № 2).

Белорусский п[од]отдел Отдела просвещения национальных меньшинств Н. К. П. просит доставленные вам 5000 экз. книг «Янка Купала. Избранные стихотворения» распределить следующим образом:

1000 экз. — московским магазинам для розничной продажи и распределения по библиотекам учреждений.

200 экз. — Белорусскому п[од]отделу [Отдела] просвещения национальных меньшинств Н. К. П.

1000 экз. — Библиотечному отд[елению] Просветит[ельного] отдела ПУР Реввоенсовета.

2000 экз. — губнаробразам Смоленской, Витебской и Могилевской губ[ерний] для распределения по губерниям.

1000 экз. оставить на складе впредь до особого распределения Белорусского п[од]отдела.

Литературу распределить на общих основаниях.

Заведующий Белорусским п[од]отделом
Секретарь».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 122—123.

Падаў заяву ў Беларускае Нацыянальнае Камітэт з просьбай выплаціць грошы пераплётчыку Барану за пераплёт кніг для бібліятэкі пры «Беларускай хатцы». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 502.*

Ф. Аляхновіч перадаў рэдагаванне газеты «Беларускае жыццё» Янку Купалу. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 503.*

Красавік, 22. Падаў заяву ў Беларускае Нацыянальнае Камітэт на аванс для выдання «Беларускага жыцця» і атрымаў яго. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 503, 528.*

Даў распіску Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту, што атрымаў ганарар за артыкулы ў газеце «Беларусь». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 527.*

Рахунак газеты «Беларусь» за апублікаваныя ў ёй творы (люты — красавік 1920 г.). *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 536.*

Красавік, 25. Пачатак савецка-польскай вайны (цягнулася да 12. 10. 1920 г.). *Ілюстраваная хроніка, ч. 2, с. 13.*

Красавік. Напісаны вершы з цыкла «На вайсковыя матывы (Песні на ваяцкі лад)»: «Будзь здаровы бацька, маці...». Упершыню — «Руць», 1920, № 4, 23 мая (першыя пяць строф); № 5—6, 6 чэрв. (поўнасьцю). Пад назваю верша ў № 4: «На мелодыю: «У печы палю, бульбу жару...», у № 5—6: «Праз недагляд карэктара ў № 4 «Руці» гэтая песня выдрукавана не ўся»; «Едзе Янка ў поле...». Упершыню — «Руць», 1920, № 4, 23 мая. Пад назвай верша: «Едзе мужык з поля, валы падганяе»; «Гэй, у лесе, пры даліне...». Упершыню — «Руць», 1920, № 4, 23 мая.

Май, 2. У часопісе «Руць» (№ 1) апублікаваны вершы «Дзе ты, хмелю, зімаваў?» з цыкла 1919 г. «На вайсковыя матывы (Песні на ваяцкі лад)» і «А ў бары, бары...», «У вырай!» («Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці...»), артыкул «Лёс Беларусі». *ПЗТ, т. 8, с. 359—360.*

Май, 3. Напісаў ліст А. І. Луцкевічу. Паведаміў, што пасылае фатаграфіі, растлумачыў, як з іх рабіць клішэ. *Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Вільня—Н'ю-Ёрк—Мінск—Прага, 1998, кн. 1, с. 74; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 256.*

Склалі з С. Плаўнікам (З. Бядулем) ведамасць на зарплату супрацоўнікам «Руці». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 530.*

Май, 6. Распіска Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту, што атрымаў зарплату за студзень 1920 г. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 528.*

Май, 9. У часопісе «Руць» (№ 2) верш «Габруся ў жаўнерку ўзялі...».

Падаў заяву ў Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту на аванс для закупкі паперы на тыднёвік «Руць». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 504.*

Май, 12. На рахунку Я. Драздовіча сведчыць, што маляўнікі, якія пералічаны, надрукаваны ў «Беларускім жыцці» і «Руці». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 524.*

Май, 13. Распіска пра атрыманне ганарару ад Школьнай рады за камедыю «Паўлінка» ў «Зборніку сцэнічных твораў». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 528—529.*

Май, 16. У часопісе «Руць» (№ 3) вершы «Ой, вяду бяду...» і «Гэй, паехаў сын Даніла...».

Май, 18. Звесткі пра часопіс «Руць». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 524.*

З С. Плаўнікам (З. Бядулем) склалі ведамасць на зарплату супрацоўнікам «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 531.*

Авансавы рахунак Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту на выдаткі па выданні тыднёвіка «Рунь». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 537—538.*

Май, 23. У часопісе «Рунь» (№ 4) артыкул «Справа беларускага нацыянальнага гімна» (подпіс — К-а).

Май, 30. Напісаны верш «На біблейныя матывы». Упершыню — «Беларусь», 1920, № 129, 18 чэрв.

Рахунак за творы ў «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 538—539.*

Чэрвень, 2. Паштоўка А. І. Луцкевічу. *Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі, кн. 2, с. 773; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 256.*

Чэрвень, 6. У часопісе «Рунь» (№ 5—6) пачатак вадэвіля «Прымакі».

Чэрвень, 10. Рахунак Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту за кватэру пад рэдакцыю «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 539.*

Чэрвень, 14. Як рэдактар тыднёвіка «Рунь» падаў заяву ў Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту на аванс, каб купіць паперы на вокладку выдання. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 504.*

Чэрвень, 15. Распіска Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту, што за чэрвень — ліпень 1920 г. грошы за кватэру для «Руні» атрымаў. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 539.*

Чэрвень, 18. У газеце «Беларусь» (№ 129) артыкул «Думка за думкай» (подпіс — К-а).

Склаў ведамасць на зарплату супрацоўнікам «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 532.*

Чэрвень, 20. У часопісе «Рунь» (№ 7—8) — заканчэнне вадэвіля «Прымакі», у газеце «Беларусь» (№ 131) артыкул «Хараство нашага краю» (подпіс — Я. К.).

У газеце «Купіса» (Вільня) артыкул «15-я гадаўшчына творчасці Янкі Купалы», перадрукаваны з газеты «Незалежная думка» (1920). З артыкула: «Вершы Я. Купалы з'яўляюцца ў перакладах на рускай, польскай, украінскай, чэшскай, нямецкай і інш. мовах. Пяснярская слава Я. Купалы ўсё расцець. На Беларусі цяпер няма такога чалавека, які не ведаў бы Янкі Купалы. Дык мы ў гэтым вялікім часе жадаім, каб ліра нашага слаўнага песняра Я. Купалы яшчэ байчэй і п'якней іграла на славу Беларусі, каб яе голас не моўк ніколі, каб сам песняр дачакаўся відзець тое, аб чым п'яе, чаго Беларусі жадае».

Чэрвень, 22. Падаў заяву ў Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту на аванс для выдання тыднёвіка «Рунь». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 504—505.*

Авансавы рахунак Беларускаму Нацыянальнаму Камітэту, што грошы на выданне «Руні» атрымаў. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 540—541.*

Чэрвень, 24. У Мінску ў зале былога юбілейнага дома (цяпер Дом мастацтва, праспект Ф. Скарыны, 26) урачысты сход з нагоды 15-й гадавіны літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Сабралася каля сотні чалавек з беларускіх грамадскіх арганізацый, пісьменнікаў, палітычных дзеячаў і інш. З прамовай выступіў юбіляр. «*Утро Белоруссии*» (Мінск), 1920, № 24; Карский Е. Ф. *Белорусы, 1922, т. 3, в. 3, с. 188.*

Чэрвень, 26. У газеце «Беларусь» (№ 136) прамова на 15-гадовым юбілеі яго літаратурнай дзейнасці і карэспандэнцыя Я. К-ча (Я. Лёсіка) «15-гадовы юбілей Янкі Купалы».

Чэрвень, 27. У газеце «Минский курьер» (№ 301) артыкул «Юбилей Янки Купалы».

Чэрвень, 28. У Беларускага Нацыянальнага Камітэта просіць аванс на выданне «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 504.*

Чэрвень, 30. У газеце «Беларусь» (№ 139) верш «ДрэMLE Юрка».

Ліпень, 4. У газеце «Беларусь» (№ 143) верш «Не ўсе дома».

Выйшаў апошні нумар штотыднёвіка «Рунь».

Ліпень, 9. Распіска аб атрыманні авансу на выданне «Руні». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 529.*

Ліпень, 11. Часцямі 27-й і 17-й стралковых дывізіій 16-й арміі вызвалены Мінск. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 13.*

Ліпень, 22. Я. Купала пачаў працаваць рэдактарам беларускіх выданняў літаратурна-выдавецкага пададзела аддзела народнай асветы Мінскай губ. ВРК. *ЭД, с. 431.*

Ліпень, 26. У пашпарце Я. Купалу зроблена адзнака: «Явлен в III част[и] гор. Минска 26/VII 1920 г. Паспортист». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 49.*

Жнівень, 10. У Мінску пачала дзейнасць трупa У. Галубка. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 15.*

Жнівень, 12. Ліст Ф. Ф. Туруку.

Жнівень, 13. Зноў напісаў ліст Ф. Ф. Туруку, у якім просіць яго выслаць некалькі экзэмпляраў толькі што выдадзенай сваёй кнігі на рускай мове.

Верасень, 1. У Мінску пачаў выходзіць часопіс «Вольны сцяг» (выдаваўся да 1 студзеня 1922 г.), у якім Я. Купала быў фактычным рэдактарам, друкаваў у ім свае творы і пераклады.

Верасень, 14. У Мінску адкрыты БДТ-1 (цяпер Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы).

Верасень, 17. У БДТ-1 пастаўлена камедыя «Паўлінка». «Звязда», 16 верас.; ЭД, с. 464.

Верасень. Я. Купала прызначаны намеснікам загадчыка літаратурна-выдавецкага аддзела Народнага камісарыята асветы Беларускай ССР (НКА БССР). ЭД, с. 431.

Кастрычнік, 4. Разам з З. Бядулем, рэдактарам часопіса «Зоркі», просіць Беларускаі адзел Наркамасветы прыняць меры да Дзяржвыда, які затрымлівае выданне часопіса. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 505.

Лістапад, 1. «Сац[ыялістычная] Савецк[ая] Рэспубліка Беларусі. Камісарыят асветы. Адзел літ[аратурна]-выд[авецкі]. 1 лістапад[а] 1920 г. № 8. м. Мінск, Скобелеўск[ая] вул., д[ом] б[ылы] архірэйскі.

У Агульны адзел

К 1 лістапада ў Літаратурна-выдавецкім адзеле лічацца на службе гэтакія асобы:

- 1) Некрашэвіч Сцяпан, кіраўнік аддзела,
- 2) Луцэвіч Янка, рэдак[тар] журн[ала] «Вольны сцяг»,
- 3) Ладутка Ларыса, дзелавод,
- 4) Стэльніцкая Ганна, карэктар,
- 5) Краўцэвічанка Вера, [карэктар],
- 6) Дашкевіч Леў, кіраўнік графічн[ай] секцыі,
- 7) Байкоў Мікола, сакр[атар] журна[ла] «Школа і культура»,
- 8) Драздовіч Язэп, ілюстратар,
- 9) Раманоўскі Мікола, загадчык Беларускага кн[іжнага склада],
- 10) Гучок Марыя, кур'ер.

Кіраўнік Літар[атурна]-выд[авецкага] аддзела

С. Некрашэвіч

Дзелавод Л. Ладутка».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 124.

Лістапад, 30. На заяве Н. Панамаровай хадайнічае залічыць яе справаводам Літаратурна-выдавецкага аддзела Наркампроса Беларусі. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 524.

Снежань, 1. Разам з намеснікам камісара асветы М. Фрумкінай падпісвае пасведчанне Н. Панамаровай як справаводу Літаратурна-выдавецкага аддзела Наркампроса Беларусі. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 525.

На працягу года. Напісаў верш «У вырай» («Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!»). Упершыню — «Рунь», 1920, № 1.

На кватэры мастака Дз. М. Полазава ў Мінску пазнаёміўся з гісторыкам М. П. Шкляевым. У 1941—1942 гг. сустрэкаліся ў Казані, Пячышчах.

Студзень, 2. На сцэне 1-й Віленскай Беларускай гімназіі пастаўлена «Паўлінка». *«Наша думка», 1921, № 1, 7 студз.*

Студзень, пачатак. Працаваў намеснікам загадчыка літаратурна-выдавецкага аддзела Наркамасветы БССР. Калі ў Наркамасветы арганізаваўся Акадэміцэнтр, увайшоў у склад членаў Навуковай камісіі па складанні і апрацоўцы навуковай тэрміналогіі. *Ярош, с. 222.*

Гурток моладзі в. Лысая Гара Юзафоўскага сельсавета Мінскага р-на каля Акопаў паставіў «Паўлінку». *ЭД, с. 364.*

Студзень, 14. «С.С.Р.Б. Народный комиссариат просвещения Белоруссии. Отд[ел] общий. 14/1 1921 г. № 361. г. Минск.

Удостоверение

Настоящим Компросбел удостоверяет, что предъявитель сего т. Луцевич Иван Доминикович состоит на службе в отделе литерат[урно]-издательск[ом] в должности секретаря журнала «Вольны сцяг».

За народного комиссара Компросбела *И. Корневский*
Заведыв[ающий] отделом *С. Некрашевич*
За секретаря *В. Пылило».*

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 125.

Студзень, 15. Выйшаў 1-ы нумар газеты «Белорусская деревня» (з сакавіка 1924 г. «Беларуская вёска»). *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 18.*

Студзень, 23. На сходзе работнікаў асветы і культуры БССР прынята прапанова пра стварэнне навуковага цэнтры культурнай работы ў Беларусі — Інстытута беларускай культуры. Абрана камісія па арганізацыі Інбелкульта, у склад якой увайшоў і Я. Купала. *«Сав. Беларусь», 1921, 25 студз.; Шарахоўскі, 1976, с. 13; Ярош, с. 223.*

Студзень, 25. «Савецкая Беларусь» паведамляла: Я. Купала ўвайшоў у камісію па распрацоўцы планаў Інбелкульта.

«Протокол № 3 заседания коллегии Госиздательства

Белоруссии, состоявшегося 25 января 1921 г.

Присутствовали: гг. Ашмарин, Жилунович, Эйдельман, Колчин и зам. Белроста тов. Левинсон.

Председательствовал тов. Ашмарин,

Секретарь тов. Эйдельман.

Порядок дня:

[...] 11) Об издании избранных сочинений Янки Купалы на бел[орусском] языке [...]

[Слушали:] По п. 11.

[Постановили:] Поручить тов. Жилуновичу войти в переговоры с поэтом Янка Купала (Луцевичем) о представлении им Государственному издательству его избранных сочинений на белорусском языке и под редакцией и с предисловием тов. Жилуновича издать в самом срочном порядке в изящной форме, на хорошей бумаге и в художественной обложке в количестве 10 000 экз. [...]

Председатель

Секретарь

С подлинным верно: Управд[елами] Гольдберг».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 125.

Студзень, 27. «Беларускія выданні.

У апошнім часе ў Беларускам адзеле Наркампроса і ў Дзяржаўным беларускім выдавецтве (Госіздат) удзяляецца вялікая ўвага пытання аб выданні журналаў і кніг на беларускай мове. На пасяджэнні рэдакцыйнай калегіі Госіздата 25 студзеня пастаноўлена далей выдаваць журнал «Вольны сцяг». Гэтаксама ўхвалены выпуск дзіцячага журнала на беларускай мове «Зоркі». Самай цікавай з'яўляецца пастанова аб выданні выбраных твораў вядомага беларускага паэта Янкі Купалы, які карыстаецца славай беларускага Пушкіна. Зборнік выйдзе з прадмовай т. Жылуновіча.

Пры Белроста арганізаваны Беларускі пададзел пад агульным кіраўніцтвам т. Жылуновіча». «Сав. Беларусь», 1921, № 20, 27 студз.

Люты, 2. Дзяржаўнае выдавецтва РСФСР перайменавана ў Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі. *БелЭн, т. 3, с. 65.*

Люты, да 4. «Наркомпросу

Прошу об утверждении в занимаемых должностях следующих членов Научной комиссии Научно-литературного отдела:

[...] 2) Ивана Луцевича в должности заведующего Литературно-художественною секцією [...]

Заведующий Научно-литературного отд[ела]

С. Некрашевич

Делопроизводитель *Н. Пономарева*».

Рэзалюцыя: Утв[ердить]. 4. П. М. Фр[умкина]».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 126.

Люты, 20. Абраны Старшынёй літаратурна-мастацкай секцыі Навукова-тэрміналагічнай камісіі Народнага камісарыята асветы Беларускай ССР. *ЭД, с. 431.*

Люты, 25. Выйшаў № 1 дзіцячага часопіса «Зоркі» (выходзіў да чэрвеня 1922 г.; рэдактар З. Бядуля), дзе друкаваліся і творы Я. Купалы.

Сакавік, 6. Напісаны верш «Бай». Упершыню — «Зоркі», 1921, № 2, 15 мая.

Сакавік, 18. Падпісаны Рыжскі мірны дагавор. Да Польшчы адыходзілі Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 18.*

Сакавік, 21. У Мінску выйшаў першы нумар газеты «Чырвоная змена».

Сакавік, 22. У Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускі звон» (рэдактар-выдавец Ф. Аляхновіч; выходзіла да 24. 2. 1923 г.), які змяшчаў вершы Я. Купалы і матэрыялы пра яго. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 19.*

Сакавік, 27. У Глуску Бабруйскага пав. адбылася нарада работніц, пасля якой была пастаўлена «Паўлінка», прачытана лекцыя пра Я. Купалу, дэкламаваліся ўрыўкі з яго твораў. «Сав. Беларусь», 10 крас.

Красавік, 1. Стаў рэдактарам часопіса «Вольны сцяг» да 1.1.1922 г. ЭД, с. 431.

Красавік, 9. На Бярэзінскім прадмесці Бабруйска драматычны гурток настаўніцкіх курсаў паставіў «Паўлінку». «Сав. Беларусь», 13 крас.

БДТ паказаў «Паўлінку». «Сав. Беларусь», 13 крас.

Красавік, да 12. Бабруйскія школьнікі Коля Карковіч, Міша Астроўскі, Кузьма Стрыгун, Стэфа Шчыгельская сустрэліся з Я. Купалам у адзеле народнай асветы (хацелі прысвоіць імя паэта школе, таму прыехалі да яго па дазвол). Я. Купала запрасіў школьнікаў дадому. Прысутнічаў на сустрэчы З. Бядуля, які жыў у другой палавіне дома I з'езда РСДРП. Засталіся ў Мінску. Паэт паказваў ім горад, падпісаў па кніжцы. Збераглася фатаграфія з гэтай сустрэчы. «Сав. Беларусь», 12 крас.; «Звезда», 12 крас.; «ЛіМ», 1974, 9 жн.; ЭД, с. 499—500.

Красавік, 12. «Звезда» паведаміла пра пастаноўку «Паўлінкі» ў Глуску.

Красавік, 14. У БДТ паказана «Раскіданае гняздо». «Звезда», 16 крас.; ЭД, с. 526; ПЗТ, т. 7, с. 389.

Красавік, 16. «Звезда» пісала пра спектакль «Раскіданае гняздо».

Красавік, 17. У віленскай газеце «Беларускі звон» (№ 4) змешчана рэцэнзія «а» (Ф. Аляхновіча) на зборнік «Янка Купала. Избранные произведения в переводах русских поэтов» (М.).

Красавік, 23. «Савецкая Беларусь» (№ 89) паведаміла: «Вядомым беларускім пісьменнікам Янкаю Купалам пераложан на беларускую мову «Інтэрнацыянал». Пакуль пераклад-

чык яго не друкуе, бо хоча зверыць з французскім арыгіналам». «У блізкай будучыні маецца быць пастаўлена ў Дзяржаўным тэатры беларускаю трупай сімвалічная п'еса Янкі Купалы «Адвечная песня». Пастаноўка будзе т. Ждановіча. Хутчэйшай пастаноўцы моцна перашкаджае няйменне адзення і дэкарацыяў, якія гатуюцца знарок». (У газеце замест «Адвечная песня» памылкова надрукавана «Курганная кветка». У № 90 газеты за 24 красавіка даецца папраўка.— Я. С.).

Красавік, 27. П. В. Ільючонок М. І. Марозу, паўнамоцнаму прадстаўніку ўрада БССР пры ўрадзе РСФСР:

«Тав. Мароз!

Калі ласка, зрабіце ўвагу і дастаньце на французскай мове «Інтэрнацыянал» наш. Ён дужа патрэбен, бо Купала зрабіў пераклад на беларускую мову, але пакуль не будзе подлініка, то ў свет выпушчаны не будзе. А «Інтэрнацыянал» нам дазарэзу патрэбен, бо хоры пяюць расейскі або карыстаюцца дужа брыдкім перакладам [...].

27. IV-21 г.

Ільючонок».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 127.

Красавік, 29. Напісаны верш «Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі...». Упершыню — «Зоркі», 1922, № 2—3. Прысвячэнне: «У альбом п. Люсі Полазавай».

Май, 15. У Мінск прыехаў Якуб Колас, пасяліўся на вул. Старажоўскай, д. 1, кв. 3 (цяпер вул. Захарава, 10). Я. Купала наведваў тут свайго сябра да 1927 г. *Мушынскі М. Якуб Колас: Летапіс жыцця і творчасці. Мн., 1982. С. 144 (далей будзе: Мушынскі.— Я. С.).*

«Савецкая Беларусь» паведамляла: «Вучні Бабруйскай беларускай школы другое ступені звярнуліся ў дзяржаўнае выдавецтва Беларусі з просьбай надрукаваць партрэт Янкі Купалы. На пасяджэнні калегіі выдавецтва было пастаноўлена выдаць партрэт Янкі Купалы ў ліку дзесяці тысяч».

Май. У Маскве спраўлялі 25-гадовы юбілей творчай дзейнасці Я. Я. Нячаева. Сярод гасцей (П. Сакулін, А. Серафімовіч, В. Кірылаў, М. Герасімаў, С. Абрадовіч) быў і Я. Купала. Зняліся групай у садзе. *Белоусов И. А. Литературная Москва. М., 1929.*

Чэрвень, 2. Напісаны верш «Сын і маці» («Мамка, мамка, нам сягоння»). Упершыню — «Зоркі», 1921, № 3, 15 жн.

Чэрвень, 9. Напісаны верш «На шырокім, на далёкім...». Упершыню — Зб. тв., 1974, т. 4.

У с. Мураваны Двор Гайна-Слабадской вол. пастаўлена «Паўлінка». «Сав. Беларусь», 17 чэрв.

Чэрвень, 11. Газета «Савецкая Беларусь» паведаміла, што ў Глуску Бабруйскага пав. пастаўлены «Паўлінка» і «Раскіданае гняздо».

Чэрвень, 17. Як загадчык літаратурна-мастацкай секцыі літаратурна-навуковага аддзела Наркамасветы БССР і член беларускай навукова-тэрміналагічнай камісіі атрымаў пасведчанне: « № 3744. 17/VI-21 г.

Удостоверение

Дано сие зав. Лит[ературно]-худ[ожественной] секцией и чл[ену] Белорусской научно-терминологич[еской] комиссии тов. И. Д. Луцевичу в том, что он командировается в хут. Окопы Радошковской вол. для собирания в районе волостей Радошковской, Гайно-Слободской и Белоручской Минской губ. этнографич[еского] материала, относящегося к белорусскому народному творчеству, как то: записывание песен, сказок и т. п., а также отыскивание и приобретение редких книг и рукописей.

Все власти гражданские и военные благоволят оказывать т. Луцевичу свое содействие при исполнении им возложенных Наркомпросом служебных обязанностей.

Комиссар просв[ещения]

Зам. завед[ующего] Лит[ературно]-научн[ым] отделом
Секретарь».

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 128—129;

ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 525.

Ліпень, 3. «Савецкая Беларусь» паведамляла, што ў Слуцку на сустрэчы Я. Коласа вечар пачаўся песняй «А хто там ідзе?» на словы Я. Купалы.

Ліпень, 8. «У Сацбес.

Гэтым Наркамасветы просіць выдаць адны новыя боты вядомаму беларускаму пісьменніку Янку Купалу (Івану Луцэвічу). Пры гэтым Наркамасветы дадае, што Купала ў ботах вельмі нуждаецца.

Зам. Наркамасветы

Зав. Бел[арускім] аддзелам

Сакратар». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 129.*

«Савецкая Беларусь» паведаміла, што на святкаванні Купалля Ц. Гартны расказаў пра значэнне свята. Я. Сушынскі, Т. Бандарчык і іншыя дэкламавалі вершы Я. Купалы.

Ліпень, 15. У «Савецкай Беларусі» артыкул Я. Кліча (З. Х. Жылуновіча) «Беларуская літаратура як папярэдніца пралетарскай», у якім гаворыцца і пра Я. Купалу.

Ліпень, 18. У «Савецкай Беларусі» «Інтэрнацыянал» у перакладзе на беларускую мову Я. Купалы (без подпісу).

Ліпень, 23. У спісе супрацоўнікаў Акадэмічнага цэнтра Наркамасветы БССР на атрыманне пайкоў за ліпень 1921 г. — Я. Купала. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 130.*

Ліпень, 29. У Мінскім тэатры «Пралетарыят» ставілася «Паўлінка». «Сав. Беларусь», 2 жн.

Ліпень, 30. У Дзяржаўным тэатры ўрачыста адкрыта «Хата беларускага мастацтва». Выступаў хор, дэкламаваліся вершы Я. Купалы «Я ад вас далёка», «Гэй, наперад!». «Сав. Беларусь», 3 жн.

Жнівень, 9. У Акопах напісаны верш «На смерць Сцяпана Булата». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1921, № 173, 14 жн.

Верасень, 5. У Акопах скончыў вершаваны пераклад «Слова пра паход Ігаравы». Упершыню — «Вольны сцяг», 1921, № 5(7), 6(8).

Верасень, 8. Напісаны верш «А зязюлька кукавала...». Упершыню — «Зоркі», 1921, № 4, 1 лістап.

Верасень, 14. У Вільні выйшаў 1-ы нумар газеты «Беларускія ведамасці» (рэдактар М. І. Гарэцкі; выходзіла да студзеня 1922 г.), у якой публікаваліся творы Я. Купалы. *Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 20.*

Верасень, 20. З ліста У. Ф. Луцэвіч да М. І. Мароза: «Купала шлець вам шчырае прывітанне». *ЭД, с. 380.*

Верасень. Ва ўкраінскім часопісе «Воля» (Вена) А. Ярэмчанка змясціў «Кароткі нарыс гісторыі беларускай літаратуры», у якім пры характарыстыцы творчасці Я. Купалы выкарыстоўвае артыкул М. Багдановіча «Беларускае адраджэнне». *Дзень паэзіі. Мн., 1972. С. 86.*

Кастрычнік, 1. Прызначаны старшынёй Літаратурнай камісіі і мастацкай секцыі Акадэмічнага цэнтра Народнага камісарыята асветы Беларускай ССР. *ЭД, с. 431.*

Напісаны верш «Голад». Упершыню — «Безназоўнае».

Кастрычнік, 4. Разам з З. Бядулем, рэдактарам часопіса «Зоркі», накіроўваюць у Наркамасветы пісьмо аб прыняцці мер да Дзяржвыда, які затрымліваў матэрыял № 4 часопіса. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 505.*

Кастрычнік, 6. Выйшаў спецыяльны выпуск газеты «Беларусь — Паволжу», прысвечаны дапамозе галадаючым. У ім вершы Я. Купалы, Я. Коласа, Ясакара (З. Бядулі) і інш. «Звезда», 6 кастр.

Лістапад, 6. У Мінскім Беларускаім рабочым клубе на літаратурна-музычна-вакальным вечары прачытаў верш «На смерць Сцяпана Булата». *ЭД, с. 397.*

Лістанад, 14. Калектыўная заява беларускіх літаратараў (і Я. Купалы) у Камісарыят унутраных спраў ССРБ з просьбай зацвердзіць літаратурнае таварыства «Вір». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 542.*

Снежань, 1. У «Вольным сцягу» (№ 5) пераклад першага раздзела («У Аркадыі») драмы Е. Жулаўскага «Эрас і Псіха», а таксама вершаваны пераклад «Слова пра паход Ігаравы». У часопісе «Зоркі» (№ 5) пераклад з польскай мовы верша Ю. Крашэўскага «Дзед і баба».

Снежань, 16. Дэлегаты III Усебеларускага з'езда Саветаў спявалі «Інтэрнацыянал» у перакладзе Я. Купалы.

Снежань, 25. У часопісе «Вольны сцяг» (№ 6) пераклад 2-га раздзела («Змярканне багоў») драмы Е. Жулаўскага «Эрас і Псіха», а таксама заканчэнне вершаванага перакладу «Слова пра паход Ігаравы».

Снежань. Напісаны верш «З Новым годам!». Упершыню — «Вольны сцяг», 1922, № 1, 1 студз.

На працягу года. Напісаў верш «Песня і казка». Упершыню — «Зоркі», 1921, № 1.

Пераклаў з польскай мовы верш Л. Ягалкоўскай-Кашуцкай «Пажарнікі».

У Вільні выйшла кніжка А. І. Луцкевіча «Пуцяводныя ідэі беларускай літаратуры», дзе аўтар разглядае творчасць Я. Купалы.

На 1-й выстаўцы мінскіх мастакоў Дз. М. Полазаў дэманстраваў партрэты Я. Купалы і Я. Коласа. *ЭД, с. 488.*

Б. Жыранік у сваёй кнізе «Нарыс беларускай літаратуры» (Варшава, 1921) разглядаў творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, Я. Купалы, Цёткі, Я. Коласа, Ц. Гартнага, А. Паўловіча, К. Каганца, Зм. Бядулі, М. Багдановіча і інш. Ён пісаў: «Янка Купала пачаў сваю творчасць смелай рэвалюцыйнай песняй, б'ючы дубінаю па струхлелым будынку царызму, над якім перамога здавалася такой блізкай і такой пэўнай... Купала закранае ўсё новае і новае струны; паэзія яго робіцца вельмі разнастайнай, штораз гучаць у ёй новыя мелодыі, штораз з'яўляюцца новыя думкі. Здаецца, што ўвесь боль і ўсю радасць, якой так мала, на жаль, у беларускай рэчаіснасці, усю веру і спадзяванні беларускага сэрца выражае паэт у сваіх шматлікіх песнях. І ўсе яны прасякнуты жывым подыхам айчынай прыроды — шумам каласоў на ніве, зяленівам палёў і лугоў, гоманам бароў».

Студзень, 1. У часопісе «Вольны сцяг» (№ 1) пераклад раздзела «Пад крыжам» драмы Е. Жулаўскага «Эрас і Псіха», прысвечаная Я. Купалу абразкі Жалейкі (псеўданім не раскрыты).

Студзень, 5. Напісаў ліст Я. Ф. Карскаму, у якім паведамляе, што пасылае часопіс «Вольны сцяг» (№ 5 і 6) з сваім перакладам «Слова аб паходзе Ігаравым», просіць даць ацэнку перакладу.

Студзень, 10. На пасяджэнні камісіі пры Акадэмцэнтры з пытаннем па ушанаванні памяці У. Г. Караленкі. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 132.*

Студзень, 14. Закончыў артыкул «Выдавецкая справа ў Савецкай Беларусі за 1922 год». Упершыню — «Полымя», 1923, № 2 (студзень).

Студзень, 15. У Мінску напісаны прыпеўкі «Не плюй у карытца». ДзЛМЯнк, ф. 1, воп. 1, спр. 222а, арк. 1—2.

Студзень, да 16. Выйшаў зборнік «Спадчына».

Студзень, 16. Падпісаў «Спадчыну» Тамары Здановіч. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 343.

Я. Ф. Карскі высока ацаніў пераклад «Слова пра паход Ігаравы»:

«Многоуважаемый Иван Доминикович!

Ваш стихотворный перевод «Сл[ова] о п[олку] И[гореве]» вышел прекрасным: везде видно понимание старого текста и заметно художественное чутье, не говоря уже о легком стихе, соответствующем содержанию картины. В Вашей обработке белорусский язык оказался на высоте. Мне кажется только, что напрасно Вы избегаете нерифмованных стихов. Если бы Вы их не боялись, не пришлось бы обращаться ко многим ассонансам (созвучиям), которые рифм не составляют. Но это пустяк.

Для примечаний в отдельном издании для Вас достаточно одного Е. В. Барсова: нет ли его в университетской библиотеке? Имейте в виду, что книга Барсова — оттиск из Чтений в Моск[овском] общ[естве] истории и древн[остей] российских, печатались в 80-х годах XIX ст. Если бы представилась оказия, я прислал бы Вам для пользования экземпляр нашей академической библиотеки. По почте этого сделать нельзя: книга в переплете, с укупоркой будет очень дорого стоить, да и может пропасть. Собственного экземпляра не имею.

Ваш перевод я дал для просмотра и специалисту по «Сл[ову] о п[олку] И[гореве]» академику В. Н. Перетцу; он тоже согласен со мной относительно его достоинства.

Желаю Вам всего наилучшего!

Преданный Вам Е. Карский». *Пуцявінамі Янкі Купалы*, с. 133—134.

Студзень, 19. Падараваў А. Дз.: Бурсікавай (дачцэ мастака Дз. М. Полазава) кнігу В. М. Вараноўскага «Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской губернии» (СПб., 1912). *ЭД*, с. 97.

Студзень, 20. Ліст Акадэміцэнтэра Наркамасветы БССР начальніку Мінскай электрастанцыі: «Тав. Луцэвіч (Янка Купала) і тав. Плаўнік (З. Бядуля) з'яўляюцца пастаяннымі супрацоўнікамі Акадэмічнага цэнтэра: першы ў якасці члена калегіі, члена тэрміналагічнай камісіі і рэдактара часопіса «Вольны сцяг», другі ў якасці члена камісіі і рэдактара часопіса «Зоркі». Абодва ўказаныя супрацоўнікі па абавязку сваёй службы вымушаны як літаратары абавязкова працаваць вечарамі. З прычыны вышэйсказанага Акадэмічны цэнтэра просіць тав. загадчыка электрычнай станцыі аказаць сваё садзейнічанне, каб электрычная энергія па магчымасці падвалася акуратна ў кватэру названых таварышаў па Захараўскай [Захар'еўскай] вуліцы, дом № 135, кватэра № 1». *Пуцявінамі Янкі Купалы*, с. 136.

Студзень, 24. Напісаны верш «Перад будучыняй» (першапачатковая назва «Разважанне».) Рукапіс у ДзЛМЯнК, ф. 1, воп. 1, адз. зах. 220-а, арк. 1—2. Упершыню — «Адраджэнне», 1922, № 1 (тыраж канфіскаваны).

Студзень, 30. Створаны Інстытут беларускай культуры, у арганізацыі якога прымаў дзейсны ўдзел. У яго ўвайшлі Я. Купала, Я. Колас, Я. Карскі і інш.

Люты, 11. Абраны правадзейным членам Інбелкульта. *ЭД*, с. 431.

Люты, да 15. У Берліне на ўкраінскай мове выйшаў зборнік «Білорусь», дзе змешчаны вершы Я. Купалы (пераклаў А. Ярэмчанка).

Люты. У «Зорках» (№ 1) пераклад Я. Купалы з польскай мовы верша «Каваль» невядомага аўтара.

Сакавік, 19. У актавай зале БДУ урачыстае пасяджэнне з нагоды 40-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы. Адкрыў рэктар У. Пічэта, які сказаў, што «Купала для беларускай літаратуры тое ж, што Шаўчэнка — для ўкраінскай, і Міцкевіч — для польскай». Даклады пра жыццё і творчасць юбіляра зрабілі М. Пятуховіч, А. Вазнясенскі і С. Кацэнбоген. Студэнт М. Зарніца прачытаў свой верш «Вялікаму песняру Бацькаўшчыны». Я. Купала прачытаў верш «Перад будучыняй». «Сав. Беларусь», 24 сак.; *Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. С. 70; «ЛіМ», 1986, 28 лют.; ЭД, с. 485.*

Красавік, 4. У мінскім Беларускам рабочым клубе літаратурны вечар, прысвечаны Я. Купалу. Даклады У. Ігнатоўскага, М. Пятуховіча і інш. Была пастаўлена 2-я частка драмы «Раскіданае гняздо», чыталі вершы Я. Купалы, выступіў хор. «Сав. Беларусь», 5 крас.

У журы конкурса на лепшую п'есу. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 134—135; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 513.*

Красавік, 5. Падпісаў сваё фота Лідзіі Іванаўне Рытар — будучай жонцы М. А. Грамыкі. *ЭД, с. 167; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 360.*

Красавік, 19. «Савецкая Беларусь» паведаміла, што 19 красавіка ў Беларускам рабочым клубе ў Мінску пастаўлена інсцэніроўка «Поры года» паводле паэмы Я. Купалы «Адвечная песня». «Сав. Беларусь», 22 крас.

Красавік. «Удостоверение на предмет льготного пользования электрическим освещением

Дано сие Академическим центром Наркомпросбела председателю Научно-литературной коллегии А[кадемического] ц[ентра] и члену Института белорусской культуры Луцевичу Ивану Доминиковичу, проживающему по Захарьевской улице в доме № 135, кв. 1, пользующемуся электрическим освещением по абонентной книжке за № 2377, выданной Минской городской водопроводно-электрической станцией, в том, что ему разрешено по льготному тарифу пользоваться 3 (тремя) электрическими лампочками по 25 свечей каждая.

Зампредакадцентра

Управдел». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 135.*

Май, 3. Падпісаў М. А. Грамыку сваё фота. *ЭД, с. 167; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 339.*

Май, 15. Напісаны верш «Кароль». Упершыню — «Зоркі», 1922, № 4 (чэрв.).

Чэрвень, 15. Вучні Віленскай беларускай гімназіі паставілі абразок «На папасе». *ПЗТ, т. 7, с. 376.*

Чэрвень, 25. Вучні Віленскай беларускай гімназіі на выпускным вечары паставілі абразок «На папасе». «Бел. звон», 4 ліп.

Чэрвень. У часопісе «Маладое жыццё» (Вільня) артыкул М. Каплан «Сацыяльны элемент у творах Янкі Купалы».

Ліпень, 4. Падпісаў В. Л. Дылу зборнік «Спадчына». *БДАМЛіМ, ф. 53, воп. 1, адз. зах. 260; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 341.*

Віленская газета «Беларускі звон» (№ 14) у рубрыцы «Беларускае жыццё» паведаміла: «Беларуская драматычная майстроўня пры Беларускам камітэце помачы ахвярам вайны

падгатовіла для прадстаўлення п'есу Я. Купалы «Раскіданае гняздо».

Ліпень, 9. У мінскім тэатры «Беларуская зорка» пастаўлены «Прымакі». «Сав. Беларусь», 16 ліп.; ПЗТ, т. 7, с. 385.

Ліпень, 11. У Наркамаце асветы ўзяў камандзіроўку ў Акопы для збору там фальклору. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 525.

Ліпень, 15. У Дзвінску (Латвія) на вечары ўдзельнікаў настаўніцкіх курсаў беларускіх школ пастаўлена «Раскіданае гняздо». «Бел. звон» (Вільня), 21 ліп.

Жнівень, 31. У Акопах закончыў п'есу «Тутэйшыя». Упершыню — «Полымя», 1924, № 2, 3.

Верасень, 2. Самадзейнасць дзіцячага дома № 3 г. Мінска паставіла інсцэніроўку «Адвечнай песні» для настаўнікаў — слухачоў беларускіх курсаў. «Сав. Беларусь», 5 верас.

Верасень, 3. У «Савецкай Беларусі» артыкул Р. К. Шукевіча-Траццякова «На распуцці», дзе негатыўна ацэньваецца савецкая творчасць Я. Купалы і высока дарэвалюцыйная.

Верасень, 5. «Савецкая Беларусь» паведамляла, што ў в. Нізы Стаўбунскай вол. на Гомельшчыне пастаўлена «Паўлінка». «Сав. Беларусь», 5 верас.; ЭД, с. 549.

Верасень, 15. Віленская газета «Беларускі звон» (№ 19) паведамляла: «5 верасня распачалася праца ў Беларускай драматычнай майстроўні... Дзеля выканання першай мэты... прыняты пакуль што да пастаноўкі гэтакія п'есы... Янкi Купалы «На папасе», «На куццю», «Адвечная песня».

Верасень, 20. Напісаў ліст Б. І. Эпімах-Шыпілу. З ліста: «На дабітку ўсяго ў 1920 г., у студзені я захварэў страшнай хваробай: гнойнае запаленне сляпой кішкі (па-вучонаму перытаніт). Праляжаў у бальніцы, змагаючыся з смерцю, тры месяцы і выйшаў з пакрыўленай губой і з надломаным зусім здароўем. Папраўдзе, пабываў на тым свеце. Толькі дзякуючы добрай апецы, асабліва ксяндзу рэктару б. Мінскай духоўнай семінарыі Абрантовічу, я не пайшоў да Абрагама на піва. У пачатку 1921 года перахварэў на плеўрыт, сёлета нядаўна — на нейкую жаўтуху. Адным словам, жылося апошнія гады і жывецца не вельмі радасна».

Верасень. Вучні Радашковіцкай беларускай гімназіі паставілі «На папасе». ПЗТ, т. 7, с. 376.

Кастрычнік, 11. У віленскай газеце «Беларускі звон» (№ 25) надрукавана страфа з верша «Ворагам Беларушчыны»:

Цяпер і вы загаласілі,
З апекай вышлі як з зямлі,
А што ж дагэтуль вы рабілі?
А дзе ж дагэтуль вы былі?

Страфа надрукавана ў час выбараў у сейм і сенат 1922 г., калі ўлады Польшчы агітавалі беларусаў прыняць удзел у выбарах.

Кастрычнік, 18. У віленскай газеце «Беларускі зван» (№ 27) паведамлялася: «Драматычная секцыя беларускай гімназіі ў Дзвінску рыхтуецца паставіць сваімі сіламі «Паўлінку» Я. Купалы».

Кастрычнік. Быў на вяселлі Л. І. і М. А. Грамыкаў у Мінску.

Лістапад, 6. На літаратурна-музычна-вакальным вечары ў беларускім рабочым клубе прачытаў верш «На смерць Сцяпана Булата». Я. Колас прачытаў урыўкі з «Новай зямлі». «Сав. Беларусь», 10 лістап.

Лістапад, 29. Падпісвае з С. Некрашэвічам ліст Інбелкульту ва Упраўленне вышэйшых навучальных устаноў Наркамасветы БССР з просьбай увесці ў праграмах Інстытута сельскай гаспадаркі выкладанне беларускай мовы і геаграфіі Беларусі. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 526.*

Лістапад — снежань. Удзельнічаў у стварэнні часопіса «Полымя».

Снежань, 3. У Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі пад кіраўніцтвам П. В. Мядзёлкі пастаўлена «Паўлінка» (ролю Паўлінкі выконвала Н. А. Мікалаева-Комісар). Вучні читалі вершы паэта, спявалі песню на яго словы «Не загаснуць зоркі ў небе». Было пастаўлена таксама балетнае прадстаўленне «Сон у купальскую ноч». «Маладосць», 1982, № 7, с. 173.

Снежань, 7. Напісаны верш «Ад мінскіх дзяцей». Упершыню — «Творы 1918—1928». Падзагалавак: «На прывітанне IV Усебеларускага з'езда Саветаў (адбыўся 14—18. 12. 1922 г. у Мінску).

На працягу года. Напісаў верш «Пазвалі вас...». Упершыню — зборнік «Безназоўнае», 1925.

1923

Студзень, 5. Я. Колас піша Марыі Дзмітраўне: «На Новы год я заходзіў к Купале. Купала был у меня». *Колас, т. 13, с. 33.*

Студзень, 7. У в. Лысая Гара Бяларуцкай вол. Мінскага пав. гуртком «Прабуджэнне» пастаўлена «Паўлінка». «Сав. Беларусь», 13 студз.; ЭД, с. 364.

Студзень, 14. Закончыў артыкул «Выдавецкая справа ў Савецкай Беларусі за 1922 год». Упершыню — «Полымя», 1923, № 1.

Студзень, 16. Загадам № 9 Наркамасветы БССР Я. Купала зацверджаны з 1 лютага Старшынёй Гуманітарнай секцыі. Старшыня Інбелкульта С. М. Некрашэвіч, член Я. Колас. *З жыццяпісу Якуба Коласа / Укл. Г. В. Кісялёў. Мн., 1982. С. 274; ЭД, с. 397.*

Люты, 14. Народны камісарыят асветы накіраваў ліст у ЦВК Беларусі пра мэтазгоднасць закупкі бібліятэкі Я. Купалы Дзяржаўнай бібліятэкай Беларусі. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 141—142.*

Люты, 18. У в. Мачулішчы Мінскага пав. пастаўлена «Паўлінка». «Сав. Беларусь», 1 сак.

Люты, 25. Трупа пад кіраўніцтвам У. Галубка паставіла ў клубе чыгуначнікаў Мінска «Паўлінку». «Сав. Беларусь», 1 сак.; ПЗТ, т. 7, с. 383.

Люты, 26. Прыняў удзел у вечары-дыспуце «Полымя». «Сав. Беларусь», 1 сак.

Люты. У «Полымі» (№ 2) артыкул Ц. Гартнага «Беларускі Парнас у новай вопратцы», у якім аўтар піша і пра Я. Купалу.

Сакавік. У італьянскім часопісе «L Europa Orientale» (№ 3) змешчаны пераклад на італьянскую мову верша «А хто там ідзе?» (перакладчык не пазначаны).

Красавік, 22. Віленская газета «Новае жыццё» (№ 7) паведаміла, што ў Беларускай кнігарні (Завальная, 7) прадаюцца выдадзеныя партрэты вялікага фармату беларускіх пісьменнікаў і грамадскіх дзеячаў. «У хуткім часе будуць надрукаваны партрэты Я. Купалы, Як. Коласа і Б. Тарашкевіча».

Красавік, 27. Віленская газета «Новае жыццё» (№ 8) інфармавала чытача, што выдавецтва Б. Клецкіна друкуе зборнік «Шляхам жыцця».

Красавік, 29. Вучні Люцынскай (Латвія) Беларускай гімназіі паставілі «Паўлінку». «Новае жыццё» (Вільня), 11 мая; ПЗТ, т. 7, с. 383.

Май, 22. Драмгурток мяст. Бяларучы Мінскага пав. паставіў вадэвіль «Прымакі». «Сав. Беларусь», 1 чэрв.

Май, 27. У Петраградзе беларуская студэнцкая асацыяцыя наладзіла канцэрт. Чыталі вершы Я. Купалы. «Сав. Беларусь», 5 чэрв.

Чэрвень, 17. Вучні беларускай Радашковіцкай гімназіі паставілі абразок «На папасе». «Наша новае жыццё» (аднадзёнка), Вільня, 6 ліп.

Лета. У рэдакцыі газеты «Савецкая Беларусь» сустрэліся Я. Купала, А. Бабарэка, журналіст А. Матусевіч. *Успаміны пра Янку Купалу. Мн., 1982. С. 205.*

Ліпень, 1. У Каневе прысутнічаў на адкрыцці помніка Т. Шаўчэнку. *Песні беларускай валадар, с. 68.*

Ліпень, 16. Слухачы настаўніцкіх курсаў у Барысаве паставілі вадэвіль «Прымакі». «Сав. Беларусь», 20 ліп.; ПЗТ, т. 7, с. 385.

Ліпень, 24. У «Савецкай Беларусі» А. Шлюбскі ў артыкуле «Матэрыялы з гісторыі беларускага друку» пісаў пра работу Я. Купалы ў газеце «Наша ніва».

Ліпень. У часопісе «Червоный шлях» (№ 6—7) П. Бузук у рэцэнзій на 3 том «Беларусаў» Я. Ф. Карскага адзначыў яркую сацыяльную накіраванасць творчасці Я. Купалы.

Жнівень, 11. У Бабруйскім цэнтраклубе канцэрт, на якім чыталіся вершы «Гэй, наперад», «Аратаму», «Забытая карчма». «Сав. Беларусь», 24 жн.

Жнівень, 16. Віленская аднадзёнка «Падняты сцяг» паведаміла, што выдавецтва Б. А. Клецкіна выпусціла 2-е, папраўленае выданне зборніка паэзіі «Шляхам жыцця», які прадаецца ў Беларускай кнігарні (Завальная, 7). Аднадзёнка змясціла рэцэнзію Н. М. на гэта выданне.

Жнівень. «Полымя» (№ 7—8) паведаміла, што Галоўпалітпрасвет НКА Беларусі выпусціў дыяпазітывы Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі.

Верасень, да 28. Разам з членамі Інбелкульта наведаў Усесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку ў Маскве, на якой былі прадстаўлены і экспанаты з Беларусі. Знаёміўся з літаратурнай і музычнай грамадскасцю сталіцы. Тут праз К. Буйло пазнаёміўся з М. М. Ганчарыкам, з кампазітарамі М. І. Аладавым, Я. В. Прохаравым. «Сав. Беларусь», 28 верас.

Верасень, 30. «Савецкая Беларусь» паведамляла, што будзе пастаўлена п'еса «Тутэйшыя».

Кастрычнік, да 11. У «Маладняку» (№ 1) надрукавана 1-я частка верша «Арлянтам».

Кастрычнік, 14. У мяст. Іказнь Дзісенскага пав. пастаўлена «Паўлінка». «Змаганне» (Вільня), 18 лістап.

Кастрычнік — лістапад. Знаходзіўся на лячэнні ў санаторыі «Гаспра» ў Крыму. У Гаспры выступаў на літаратурных вечарах. «Сав. Беларусь», 23 кастр.; «Полымя», № 7—8, с. 133.

Лістапад, 7. У Мінскай школе № 29 пастаўлены абразок з «Адвечнай песні». «Сав. Беларусь», 10 лістап.

Лістапад, 16. У Гаспры напісаў верш «Крым». Упершыню — «Радавая рунь» (дадатак да газ. «Савецкая Беларусь»), 1924, № 1, 13 крас. (2 першыя раздзелы; цалкам — «Творы 1918—1928»). Ва ўсіх прыжыццёвых выданнях памылкова датаваўся 16. IX. 1923 г.

Лістапад, 18. У мяст. Краснаполле Чэрыкаўскага (Калінінскага) пав. у Нардоме пастаўлена «Паўлінка». *Мрый. А. Творы. Мн., 1992. С. 129.*

Лістапад, 21. Вярнуўся ў Мінск з Крыма. Часопіс «Полымя» пісаў: «У лістападзе месяцы (21) вярнуўся з Крыма Янка Купала, які ездзіў туды на лячэнне. У Гаспры, дзе Янка Купала жыў, адбыліся змешаныя вечарынкi, на якіх паэт чытаў свае вершы і зрабіў вялікае ўражанне на расійцаў. Янка Купала прыступіў да перагляду сваіх зборнікаў «Жалейка» і «Нуслаг», якія ён думае выпусціць другім выданнем». *«Полымя», 1923, № 7—8, с. 133.*

Напісаны верш «Цішку Гартнаму». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1923, № 286, 14 снеж.

Лістапад, 28. Створана літаратурнае аб'яднанне «Маладняк» (у лістападзе 1928 г. рэарганізавана ў БелАПП), з якім Я. Купала меў цесныя сувязі.

Снежань, да 6. У БДУ пасяджэнне навуковага таварыства, прысвечанага Я. Коласу. На ім прысутнічаў Я. Купала. *«Сав. Беларусь», 6 снеж.*

Снежань, 12. Літаратурная грамадскасць Беларусі адзначыла 50-годдзе з дня нараджэння В. Брусава. Я. Купала разам з Я. Коласам, Ц. Гартным, З. Бядулем, М. Чаротам і М. Гарэцкім паслалі юбіляру прывітальную тэлеграму.

На агульным сходзе ў Інбелкульце В. Брусаў абраны ганаровым членам Інбелкульта. *ЭД, с. 95.*

Снежань, 14. На вечары, прысвечаным 15-годдзю літаратурнай і грамадскай дзейнасці Ц. Гартнага, прачытаў верш «Цішку Гартнаму». *«Сав. Беларусь», 16 снеж.; «Полымя», № 7—8, с. 129—130.*

Снежань, 18. На вечары ў БДТ-1, арганізаваным ЦК ЛКСМ Беларусі ў гонар часопіса «Маладняк», М. Чарот зрабіў даклад пра дзейнасць «Маладняка», М. Гарэцкі — агляд часопіса «Маладняк». Я. Купала прачытаў упершыню верш «Арлянятам». *«Сав. Беларусь», 20 снеж.; Ярош, с. 229; ЭД, с. 63.*

Снежань. У Мінску адкрыты Вышэйшыя курсы беларусказнаўства (дзейнічалі да ліпеня 1927 г.).

На працягу года. Пераклаў з украінскай мовы паэму В. А. Палішчука «Ленін». Упершыню — «Полымя», 1924, № 1.

У Вільні мастак Я. Горыд перавёў на камень для друку літаграфскім спосабам партрэт Я. Купалы, выкананы алоўкам Н. Сасноўскай. Размножаны ў друкарні Ласкова, партрэт атрымаў вялікае пашырэнне ў Заходняй Беларусі. *ЭД, с. 162.*

Мастак Я. М. Кругер напісаў з натуры партрэт Я. Купалы. *ЭД, с. 305.*

Кампазітар М. Аладаў напісаў першы беларускі раманс «З буйных ліп і бяроз лісты валяцца» (другая назва — «Лісты валяцца») на верш Я. Купалы «З гальных ліп і бяроз» з цыкла «З асенніх напеваў» («Кончыцца лета гарачае»). *ЭД*, с. 313—314.

1924

Студзень, 2. Завяршыў 8-ы раздзел паэмы «Безназоўнае». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1924, № 3, 5 студз.

Студзень, 16. Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні паставіла «На папасе».

Студзень, 20. У газеце «Голас беларуса» (Вільня) водгук на спектакль «На папасе».

Люты, 10. У в. Вялікая Ухалода Глівінскай вол. культурна-асветны гурток Я. Коласа паказаў «Прымакоў». «Сав. Беларусь», 20 лют.; *ПЗТ*, т. 7, с. 385.

Люты, 11. У «Савецкай Беларусі» — «Вам» (2-я частка верша «Арлянтам»).

Сакавік, 1. У мяст. Парычы (Бабруйшчына) спектаклем «Паўлінка» адкрыта Хата беларускай культуры і мастацтва. «Сав. Беларусь», 10 сак.

Сакавік, 3. Першае ўзбуйненне БССР. Да БССР адыходзілі Аршанскі, Віцебскі, Гарадоцкі, Дрысенскі, Лепельскі, Полацкі, Сенненскі і Суражскі пав. Віцебскай губ.; Быхаўскі, Клімавіцкі, Магілёўскі, Рагачоўскі, Чавускі, Чэрыкаўскі пав.; Даманавіцкая, Дзярновіцкая, Дудзіцкая (са ст. Калінкавічы), Карпавіцкая, Крукавіцкая (Савіцкая), Мухаедаўская, Нараўлянская вол., часткі Аўцюкоўскай, Юравіцкай, Якімаваслабодскай вал. Гомельскай губ.; Горацкі пав., Казіміраваслабодская, Старасельская, Шамаўская вол., часткі Аслянскай, Бохацкай і Соенскай вал. Мсціслаўскага пав. з г. Мсціслаў. Тэрыторыя Беларусі павялічылася больш чым у 2 разы. Насельніцтва дасягнула 4, 2 млн. чалавек. *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 2000. Т. 6. Кн. 1 (далей будзе: ЭГБ.— Я. С.)*.

Сакавік, 10. Па запрашэнні Яна Райніса гурткоўцы Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі паставілі «Паўлінку» ў Латышскім Нацыянальным тэатры ў Рызе. «Голас беларуса» (Рыга), 25 сак.; *ПЗТ*, т. 7, с. 383.

Сакавік, 11. Закончыў 6-ы і 7-ы раздзелы паэмы «Безназоўнае». Упершыню — «Сав. Беларусь», 1924, № 59, 12 сак.

«Савецкая Беларусь» паведамляла, што ў Рагачоўскім педтэхнікуме пастаўлена «Паўлінка».

Сакавік, 13—16. Прымаў удзел у рабоце VI Надзвычайнага Усебеларускага з'езда Саветаў з правам дарадчага голасу. *Любімы паэт беларускага народа, с. 251; БелСЭ, т. 11, с. 350; НАРБ, ф. 6, воп. 1, спр. 274. Т. 2, арк. 542; інф. В. У. Скалабана.*

Сакавік, 25. У газеце «Голас беларуса» (Вільня) фрагменты з паэмы «Безназоўнае» пад назваю «Як бы хто набаяў».

Красавік. У «Полымі» [№ 1 (9)] пераклад паэмы ўкраінскага пісьменніка В. Палішчука «Ленін».

Чэрвень. З групай беларускіх пісьменнікаў наведаў Магілёў. «*Полымя*», 1982, № 8, с. 211; ЭД, с. 370.

Кастрычнік, 6. Напісаны верш «Дзве сястры». Упершыню — «*Беларуская работніца і сялянка*», 1924, № 1.

Кастрычнік, 26. У Крычаве пастаўлена «Паўлінка». «*Сав. Беларусь*», 12 лістап.

Лістапад, 4. У «Савецкай Беларусі» нататка «Думкі і пажаданні ў звязку з прадстаячым дакладам на 3-й сесіі ЦВК Беларусі».

Лістапад, 12. Напісаны верш «Наш летапісец». Упершыню — «*Полымя*», 1924, № 4 з прысвячэннем У. М. Ігнатоўскаму.

Снежань, 2. Піянеры звяна імя Я. Купалы з мяст. Крычаў паслалі ў рэдакцыю часопіса «Беларускі піянер» ліст да паэта (апублікаваны ў № 1 часопіса), у якім прасілі прыслаць біяграфію і хоць бы адну кніжку твораў.

Снежань, 28. У в. Верцялішкі Гродзенскай вол. пастаўлена «Паўлінка». «*Бел. доля*» (Вільня), 1925, 16 студз.

Снежань, 30. На вечары памяці В. Дуніна-Марцінкевіча ў Празе Л. Заяц чытаў вершы Я. Купалы. «*Бел. доля*» (Вільня), 1925, 6 лют.

На працягу года. Напісаны вершы «...О так! Я — пралетар!..». Упершыню — «Безназоўнае» (1925); «Для насценнай газеты БДЗВ». Упершыню — «Творы. 1918—1928» (1930). Зрабіў пераклады з рускай паэзіі «Сейбіт» (аўтар невядомы), з польскай — «Павук і муха», «Лета цёплае мінае» (аўтар невядомы). Упершыню — Зб. тв., 1932, т. VI.

Склаў і здаў у выдавецтва зборнік паэзіі «Безназоўнае» (выйшаў у 1925 г.).

Падрыхтаваў 1-ы том 6-томнага Збору твораў (выйшаў у 1925 г.).

3. Азгур жыў на кватэры Я. Купалы ў Мінску, працаваў над скульптурным партрэтам паэта. ЭД, с. 32.

Выйшаў з друку зборнік вершаў «Чырвоны дудар (Беларускі дэкламатар)», складзены Я. Купалам, Ц. Гартным і інш.

Люты. Выйшаў зборнік паэзіі «Безназоўнае».

Сакавік, 21—23. Удзельнічаў у рабоце 1-га пленума Цэнтральнага бюро ўсебеларускага аб'яднання «Маладняк». «Сав. Беларусь», 22 сак.; «Полымя», № 3, с. 167.

Красавік, 25. Атрымаў пасведчанне пра выбранне яго I Мінскім акруговым з'ездам Саветаў дэлегатам на VII Усебеларускі з'езд Саветаў. Фотакопія: Янка Купала. Жыццё і творчасць. Альбом. Мн., 1959. С. 93.

Красавік. У артыкуле «Музыка ў творах беларускіх паэтаў... Янка Купала» («Полымя», 1925, № 4) Ю. М. Дрэйзін сцвярджаў: «... Паэзія Я. Купалы да такой ступені прасякнута пачуццём музыкі, адчуваннем яе моцы, што песня ў яго зліваецца з думкаю. У песні ён вырашае свае думкі, настроі, жаданні. Песня для нашага паэта — жывая істота, з якою можна весці гутарку, якая разам з песняром плача або цешыцца, аб якой можна пець песні».

У «Полымі» (№ 4) артыкул М. Пятуховіча «Асноўныя этапы ў развіцці лірыкі Янкі Купалы».

Май, 1. У госці да Ц. Гартнага прыйшлі Я. Купала, Я. Колас, А. Чарвякоў з жонкамі. *Успаміны пра Цішку Гартнага.* Мн., 1984. С. 39.

Май, 25. Падпісаў сваё фота У. Дубоўку. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 340.*

Май, 27. У клубе «Чырвоны прафінтэрн» на пляцы Волі адбыўся вечар маладнякоўцаў, прысвечаны Я. Купалу. Удзельнічалі прадстаўнікі ўсіх арганізацый і ўстаноў г. Мінска. Даклад пра жыццё і творчасць паэта зрабіў У. Дубоўка. Былі зачытаны прывітанні ад арганізацый і ўстаноў г. Мінска, пісьменнікаў. Паэты прадэкламавалі вершы, прысвечаныя Я. Купалу. Юбіляр чытаў свае творы. «Сав. Беларусь», 29 мая.

Май, да 28. Напісаны верш «Шляхам гадоў». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1925, № 117, 28 мая з прысвячэннем: «Ад шчырага сэрца пасвячаю ўсім, хто добрым словам успомніў мяне ў дзень юбілею».

Выйшаў юбілейны зборнік «Маладняк — Янку Купалу». У ім прывітанне Цэнтральнага Бюро «Маладняка», артыкулы У. Дубоўкі і А. Бабарэкі, выбраныя вершы Я. Купалы, прысвечаныя паэту вершы А. Александровіча, У. Дубоўкі, А. Якімовіча. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 152.*

Май, 28. У Інбелкульце (секцыя беларускай мовы і літаратуры) урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Доклады: М. Пятуховіч — «Асноўныя этапы ў развіцці лірыкі Я. Купалы», М. Гарэцкі —

«Янка Купала як ідэолаг беларускага адраджэння», Маркаў — «Сялянскія матывы ў паэзіі Янкі Купалы». Я. Колас агучыў «Ноч, калі папараць цвіце», у якой алегарычна адлюстраваны ўсе этапы паэтычнай дзейнасці Я. Купалы. Юбіляр прачытаў верш «Шляхам гадоў». «Звезда», 30 мая; «Сав. Беларусь», 1 чэрв.

Рабочыя мінскага завода «Камунар» (цяпер завод імя Кірава) узнагародзілі паэта граматай «Ганаровы металіст». *Янка Купала, 1952, с. 69.*

Май, 29. «Народны камісарыят асветы БССР разаслаў усім сваім падначаленым установам аб'яву наступнага зместу:

28 мая бягучага года мінула дваццаць год, як Янка Купала распачаў сваю літаратурную дзейнасць, змясціўшы ў мінскай расейскай газеце за 15 мая (па старому стылю) 1905 г. свой верш «Мужык».

За гэтыя дваццаць год Купала развінуўся ў выдатнага нацыянальнага паэта, волата беларускага прыгожага пісьменства, які праз увесь час сваёй літаратурнай працы будзіў сялянскія гушчы ад цяжкага сну прымусу і заклікаў да сацыяльнага і нацыянальнага вызвалення.

НКАБ уважае за патрэбнае адзначыць памянёную юбілейную дату ў кожнай культурна-асветнай установе, каб як мага шырэй азнаёміць моладзь і працоўныя гушчы з вялікім беларускім песняром і яго творчасцю.

Маючы на ўвазе вышэйнапісанае, НКАБ прапануе наладзіць у школьных і навучальных установах вечарыны, прысвечаныя творчасці Купалы, па такой прыблізна схеме: даклад аб жыцці і творчасці паэта, чытанне яго твораў, канцэртны адзел.

Адначасна НКАБ робіць захады аб надрукаванні партрэтаў Купалы, якія будуць разасланы на гэтых днях.

Аб адбыўшыхся ўрачыстасцях з прычыны юбілею маецца дакладна паведаміць НКАБ.

Дзень святкавання абіраюць самі культурна-асветныя установы паміж 1 і 15 чэрвеня г. г.

Нам. Наркамасветы *Баліцкі*
Кіраўнік спраў Красінскі».

«Сав. Беларусь», 1 чэрв.;

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 146.

Чэрвень, 1. Я. Купалу вітае Бабруйская філія «Маладняка».

Чэрвень, 4. У ДOME Рабасветы Віцебска вечар, на якім Я. Купала чытаў свае вершы. «Заря Запада», 7 чэрв.

Чэрвень, 6. У Бабруйску вечар, прысвечаны 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Паставілі 1-ы акт «Тутэйшых». «Сав. Беларусь», 11 чэрв.

Чэрвень, 6—7. Пабываў у Горы-Горках.

«Янка Купала ў Горы-Горках.

Дні 6 і 7 чэрвеня былі святам для Горацкіх школ.

6 чэрвеня прыехалі ў Горы-Горкі Янка Купала, старшыня Аршанскага акруговага выканаўчага камітэта т. Амбражунас, сакратар акруговага камітэта партыі т. Стасевіч і дэкан Аршанскага рабфаку т. Акулік.

Перш-наперш госці з'явіліся на ўрачысты сход, прысвечаны выпуску студэнтаў Горацкага рабфаку. Горача-прыхільна спаткаў сход пачэсных гасцей.

Пасля ўрачыстай часткі госці прысутнічалі на сямейным вечары рабфакаўцаў, Янка Купала чытаў свае вершы.

7 чэрвеня амаль не цэлы дзень госці знаёміліся з дасягненнямі інстытута; аглядалі батанічны сад — гулялі па старому парку разам з рабфакаўцамі, прымалі ўдзел у іх гульнях, бегатні. З трудом удалося гасцям вырвацца з рук рабфакаўцаў. Сюды ў парк вітаць Янку Купалу з'явілася канферэнцыя настаўніцтва Горацкага раёну, якая адбывалася ў гэтыя дні. Зараз жа прыйшлі вучні Горацкіх сямігодак — беларускай і яўрэйскай. Дзяўчынкі ў нацыянальных беларускіх вопратках паднеслі Янку Купалу два прыгожых букеты руж і румянку (эмблема творчасці Янкі Купалы). Хутка з'явіліся піянеры з чырвоным сцягам. Усе размясціліся на ўзгорку каля гары «Парнас» сярод зялёных дубоў і ліп.

Прывітальныя прамовы, беларускія народныя спевы, дэкламацыя вершаў чаргаваліся з нейкім дзіўным натхненнем.

Увечары 7 чэрвеня адбылося ў прысутнасці гасцей аб'яднанае пасяджэнне навуковага таварыства па вывучэнню Беларусі і секцыі навуковых працаўнікоў сельскагаспадарчага інстытута. Госці знаёміліся з працаю Навуковага таварыства і выказалі свае думкі адносна гэтай працы. Т. т. Луцэвіч (Янка Купала), Амбражунас, Стасевіч і Акулік залічаны ганаровымі сябрамі таварыства. *Алеся».*

«Сав. Беларусь», 17 чэрв.

Чэрвень, 7. «Савецкая Беларусь» змясціла вітанне Я. Купалу з Сойму Варшавы: «Янка Купала. Інбелкульт. Мінск. Шчыра вітаем слаўнага песняра Беларусі [з] дваццатымі ўгодкамі літаратурнай працы. Няхай красуе муза твая пры тварэнні культуры на карысць працоўных масаў беларускага народу! Варшава. Сойм». Тэлеграму падпісалі Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, П. Валашын, П. Мятла, А. Уласаў і іншыя члены Беларускага пасольскага клуба (усяго 10 подпісаў).

У «Звезде» верш А. Звонака «Песняру Беларусі мужычай», прысвечаны Я. Купалу.

Чэрвень, 9. Гомельскі педтэхнікум у тэатры імя Я. М. Свядлова правёў вечар, прысвечаны Я. Купалу. «Сав. Беларусь», 23 чэрв.

Чэрвень, 10. Янку Купалу СНК нададзена ганаровае званне народнага паэта Беларусі. Адначасова СНК БССР паставіў вызваліць паэта ад пасад, якія ён займаў, каб стварыць яму лепшыя ўмовы для творчай працы і прызначыць Я. Купалу пажыццёвую пенсію.

Чэрвень, 11. «Савецкая Беларусь» паведамляла, што Я. Купала быў у Віцебску з А. Александровічам.

Чэрвень, 14. У газеце «Купіса» (№ 26, Вільня) артыкул «У 20-я ўгодкі паэтыцкай творчасці».

Чэрвень, 15. У Клімавічах агульны сход вучняў і настаўнікаў гарадскіх школ, прысвечаны 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Выступіў А. Александровіч. Чыталі вершы Я. Купалы. «Сав. Беларусь», 19 чэрв.

Чэрвень, 23. У БДТ-1 Мінска агульнагарадскі вечар, прысвечаны 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Доклад Я. Пушчы. Зачытана пастанова СНК БССР аб прысваенні Я. Купалу звання народнага паэта Беларусі. Юбіляр прачытаў верш «Шляхам гадоў». «Сав. Беларусь», 25 чэрв.; «ЛіМ», 1966, 25 лістап.

Замест прамовы на ўрачыстым вечары ў БДТ-1 напісаў «Ліст у рэдакцыю». Апублікаваны ў «Савецкай Беларусі» 25 чэрвеня.

Чэрвень, 25. «Савецкая Беларусь» апублікавала прывітанне Я. Купалу ад СНК і ЦВК БССР.

Чэрвень, 26. «Заря Запада» (Віцебск) паведаміла, што ў Лужаснянскай сельскагаспадарчай школе на вечары, прысвечаным 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы, пастаўлена «Паўлінка».

Ліпень, 14. Падаў у Інбелкульт заяву на адпачынак з 15 ліпеня да 1 верасня. На пасяджэнні тэрміналагічнай камісіі прысутнічалі Я. Купала, Я. Колас, Я. Лёсік. Пастанавілі прыпыніць работу камісіі (большасць яе членаў была ў адпачынку) да 1 верасня. «ЛіМ», 2002, 5 крас.; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 506.

Ліпень, 15. Прэзідыум Інбелкульта адпачынак Я. Купалы адклаў да 25 ліпеня і рэкамендаваў падрыхтаваць да друку гэты час канцылярскую тэрміналогію. «ЛіМ», 2002, 5 крас.

Я. Купала перайшоў на пенсію, прызначаную яму як народнаму паэту БССР СНК. Пакінуў работу ў Беларускаім Дзяржаўным выдавецтве. «Польмя», 1925, № 5, с. 214.

Ліпень, 17—19. У «Савецкай Беларусі» паэма М. Чарота «Карчма», прысвечаная Я. Купалу.

Ліпень. Я. Купала, К. Чорны, М. Чарот, А. Гурло, А. Дудар, У. Дубоўка, К. Крапіва, П. Трус удзельнічалі ў літаратурным вечары, прысвечаным наладжванню культурнага шэфства над гуртком ваенкомаў Мінскага беларускага палка. «Сав. Беларусь», 2 жн.

Жнівень, 19. Быў ганаровым госцем на вяселлі жыхара засценка Рубеж (цяпер Лагойскі р-н). ЭД, с. 184.

Жнівень. Разам з К. Чорным удзельнічаў у літаратурным вечары, прысвечаным наладжванню культурнага шэфства над гуртком ваенкораў Мінскага Беларускага палка. ЭД, с. 655.

Верасень, 19. «Савецкая Беларусь»: «Паездка беларускіх пісьменнікаў за граніцу. Дзеля азнаямлення з нямецкімі літаратурнымі коламі выехаў у Нямеччыну Цішка Гартны. Пісьменнікі Янка Купала і Міхась Чарот маюць на днях выехаць у Нямеччыну і Чэхаславакію».

Верасень, 29. У «Савецкай Беларусі» з нагоды пабудовы самалёта імя КПБ звярнуўся да маладых пісьменнікаў.

Кастрычнік, 1. «Савецкая Беларусь» паведамляла: «Янка Купала і М. Чарот збіраюцца ў Нямеччыну і Чэхаславакію».

Кастрычнік, пасля 1. Выехаў у Берлін з М. Чаротам. Наведалі І. Бехера. Да іх далучыўся Ц. Гартны. Наведалі таксама Гамбург, аглядзелі выдатныя мясціны горада. Адтуль выехалі ў Чэхаславакію. У Празе адбыўся літаратурны вечар з удзелам Я. Купалы і М. Чарота. «Сав. Беларусь», 1, 30 кастр.; «ЛіМ», 1957, 19 крас.; «Полымя», 1963, № 10, с. 144.

Кастрычнік, 22. У «Савецкай Беларусі» рэцэнзія І. Барашкі на 1-ы том Збору твораў Я. Купалы ў 6 тамах.

Кастрычнік, 27. Праехаў праз Варшаву. Тут сустрэкаўся з Б. Тарашкевічам. Віленская газета «Жыццё беларуса» (№ 18) пісала: «27 кастрычніка праз Варшаву праехаў, варочаючыся з Нямеччыны і Чэхаславакчыны, наш вялікі нацыянальны паэт Янка Купала. На просьбу яго аб дазvole спыніцца ў межах Польшчы на пару дзён і наведання да Вільні польская ўлада адказала адмоўна, даўшы толькі транзітную візу (на праезд без права супыніцца)».

Кастрычнік, канец. «Полымя» (№ 7) паведаміла: «У канцы кастрычніка вярнуліся з загранічнае камандзіроўкі пісьменнікі Я. Купала, Ц. Гартны і М. Чарот. За граніцаю яны пабывалі ў Нямеччыне і ў Чэхаславакчыне і праехалі ў Мінск праз Польшчу».

Лістапад, 3. 1 том свайго Збору твораў у 6 тамах падпісаў А. Саку. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 361.

Лістапад, 6. Школьная рада III Мазырскай сямігодкі просіць у Народнага камісарыята асветы згоды на прысваенне школе імя Я. Купалы.

Лістапад, 16. Кіраўнік спраў Наркамасветы БССР М. Крацінскі наклаў на пісьме Мазырскай школы рэзалюцыю: АкрАНА на заключэнне і прысылку дакладных вестак аб школе. Адпаведнае пісьмо Наркамасветы Мазырскаму АкрАНА за № 10764 было паслана 23 лістапада.

Лістапад, да 17. Здаў у друк II том Збору твораў. «Звезда», 17 лістап.

Лістапад, 21. Прэзідыум Інбелкульта вылучыў Я. Купалу, Ц. Гартнага і іншых для ўдзелу ў з'ездзе літаб'яднання «Маладняк», які адбыўся ў Мінску 25—29 лістапада. «Сав. Беларусь», 26 лістап.

Лістапад, 22. На педфаку БДУ вечар, прысвечаны 20-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Доклады пра творчасць паэта — прафесары М. Пятуховіч і А. Вазнясенскі. Прафесар П. Бузук, які нядаўна прыехаў на пастаянную работу ў БДУ з Адэсы, вітаў юбіляра на ўкраінскай мове. Я. Купала чытаў свае вершы. «Сав. Беларусь», 24 лістап.

Лістапад, 25—27. Прысутнічаў на 1-м з'ездзе «Маладняка». Збярогся фотаздымак (гл. ЭД, с. 376).

Лістапад, 28—29. Разам з Я. Коласам, Ц. Гартным, М. Доўнар-Запольскім прысутнічаў у Горках на адкрыцці Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі імя Кастрычніцкай рэвалюцыі:

«Горкі святкавалі адчыненне Акадэміі. З Менску прыехалі: Нам. Ст. Саўнаркому тав. Карклін, і Валасевіч, Прышчэпаў, Чарнушэвіч, Левін, Запольскі, Красноўскі, Смоліч, Некрашэвіч, Друшчыц, Купала, Колас, тры прадстаўнікі Ціміразеўскай Акадэміі, прадстаўнік НКЗ РСФСР, прадстаўнікі прафэс. і парт. арганізацый, рабочыя, сяляне Горацкага раёну Калінінскае акругі і інш.». «Сав. Беларусь», 1 снеж.

Снежань, 22. Грамадскасць Прагі адзначыла 20-годдзе літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. На вечары-канцэрце ў Акадэмічным доме, наладжаным пражскай філіяй «Маладняка», даклады У. Жылкі і М. Каўцэвіча пра творчасць Я. Купалы. З цёплымі словамі пра Я. Купалу выступіў З. Няедлы. Хор выконваў песні на словы паэта, беларускія народныя песні. Чыталіся вершы песняра. Юбіляру накіравана прывітальная тэлеграма. На вечар былі запрошаны прадстаўнікі беларускага, чэшскага, рускага, украінскага, балгарскага, літоўскага, грузінскага, малдаўскага студэнцтва, паэты і празаікі чэшскага літаратурнага згуртавання «Дзевят сіл», прад-

стаўнікі чэшскіх грамадскіх арганізацый. «Сав. Беларусь», 1926, 19 студз.; *Песні беларускай валадар*, с. 49—50.

Снежань, 28. Саюз студэнтаў-грамадзян БССР у ЧСР — Цэнтральнаму Бюро пралетарскага студэнцтва БССР — у Мінск:

«Паважаныя таварышы!

Вы нам выбачыце, што мы так доўга вам не пісалі. Прычыны таму шмат, перад усім — недахват часу. Працы па бараду. [...]

Перш за ўсё ў 20-х чыслах верасня г. г. адбылася канфэрэнцыя савецкага студэнцтва ў Чэхіі. [...]

Другой, не менш важнай, падзеяй гэта быў прыезд у Прагу беларускіх песняроў Міхася Чарота і Янкі Купалы. Усе заварушыліся, асабліва ж беларуская антысавецкая эміграцыя. Адбыўся літаратурны вечар, уладжаны савецкай калоніяй, з учасцем Чарота і Купалы. Уступ быў вольны. Прыйшла амаль уся беларуская эміграцыя ўсіх палітычных напрамкаў. Спадзявалася, што пачуе ад прыехаўшых з Мінска словы прымірэння. Але яна абманулася ў сваіх надзеях. Вуснамі Чарота і Купалы прамовіла работніцка-сялянская Беларусь, а не ідэолагі супольнага нацыянальнага фронту з эміграцыяю, як гэта яна спадзявалася. Пасля гэтага вечара эмігранты пачувалі сябе, як будта б іх выкупалі ў лёдовай ванне. Савецкае студэнцтва, будучы маральна падтрымана песнярамі, з захапленнем пайшло далей па яшчэ раней намеранаму ім шляху. [...]

Пры Саюзе заложана ўжо з месяц таму назад група паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк», якая пакуль што складаецца з 4 сяброў. Цераз некалькі тыдняў у Празе выйдзе орган савецкага студэнцтва ў Чэхіі — журнал «Наш сцяг» на беларускай, расейскай і ўкраінскай мовах. Творами і артыкуламі нашага «Маладняка» будзе запоўнена прыблізна каля 1/3 журналу. Гэта першы выпадак, калі беларускае савецкае студэнцтва ў Зах[одняй] Еўропе выступіць у друку.

22 снежня г. г. «Маладняк» уладзіў урачыстую акадэмію-канцэрт на аславу 20-гадовага юбілею літаратурна-мастацкай дзейнасці Янкі Купалы ў Акадэмічным доме ў Празе. Уступнае слова на канцэрце меў вядомы чэшскі літаратурны крытык праф. Др Неэдлы (камуніст) аб творчасці Я. Купалы. Заль быў перапоўнены прадстаўнікамі студэнцтва ўсіх народаў: чэшскага, беларускага, бесарабскага, украінскага, расейскага, літоўскага і інш., прадстаўнікамі савецкай калоніі, чэшскага грамадзянства і др. На канцэрце было выканана інтэрнацыянальным хорам некалькі беларускіх песняў, памастацку была праведзена дэкламацыя вершаў Купалы, асаб-

ліва калектыўная. Канцэрт прайшоў надзвычайна добра. Купалу была ад імя прысутных паслана прывітальная тэлеграма.

Вось у кароткіх словах тое, што наш Саюз змог зрабіць за час да 1926 г., і наогул усё тое цікавае больш-менш, што сталася ў Празе сярод беларусаў.

З нецярплівасцю чакаем ад вас адказу і інфармацыяў аб вашым жыцці.

Таварыскі прывет засылае вам:

За Саюз студэнтаў — грамадзян БССР у ЧСР

Старшыня прэзідыума *Міхась Каўцэвіч*.

Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 161—162.

На працягу года. Выйшаў асобнай кніжкай пераклад з нямецкай мовы верша Г. Хесэ «У тумане» пад назваю «У мгле. Беларускі раманс для аднаго голасу з акампанеентам фартэпіяна. Музыка Я. Прохарава», з падзагалоўкам «Адзінота».

Мастак П. М. Гуткоўскі напісаў з натуры партрэт Я. Купалы, які экспанаваўся на 1-й Усебеларускай мастацкай выстаўцы.

Да вобраза Я. Купалы звярнуўся скульптар А. Бразер. Яго скульптурны партрэт паэта (незакончаны) стаў адным з самых жывых і дакладных.

1926

Студзень, 1. Пра Я. Купалу пісала газета «Arbeiter Illustrierte Zeitung» («Рабочая ілюстраваная газета», № 1, Берлін).

Студзень, 23. Пра Я. Купалу пісала газета «Prager presse» (№ 23).

Студзень, 27. Наркамасветы БССР накіраваў Я. Купалу пісьмо, у якім пытаўся, ці згодзен ён, каб яго іменем былі названы школы ў Мазыры і Полацку.

Люты, 3. «У Наркамасветы. Калі нічога Наркамасветы не мае проці наймення маім імем школы, я згаджаюся. Я. Купала. 3/II-26 г.». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 163; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 260.*

Люты. У берлінскім штотыднёвіку «Arbeiter Illustrierte Zeitung» змешчаны партрэты Я. Купалы, Ц. Гартнага, М. Чарота з подпісам: «Тры выдатныя прадстаўнікі Беларускай Савецкай Рэспублікі...» *ЭД, с. 444.*

Сакавік, 12. Падараваў скульптару З. Азгуру Збор твораў, т. 1 (1925) з аўтографам. *ЭД, с. 32; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 328.*

Сакавік, 21. У газеце «Беларуская вёска» (№ 27) у сувязі з 5-гадовым юбілеем газеты верш «Сей, вольны сейбіт!».

Сакавік, 21—23. З Я. Коласам у прэзідыуме Усебеларускага з'езда селькораў «Беларускай вёска», 23 сак.

Сакавік, 27. Вучні Дзвінскай (Латвія) дзяржаўнай беларускай гімназіі на сваім вечары паказалі «Паўлінку». ЭД, с. 190.

Сакавік. У часопісе «Асвета» (№ 3) (артыкул «Школа і музыка») Ю. М. Дрэўзін пісаў пра музычнасць паэтычных твораў Я. Купалы.

Красавік, 7. Увайшоў у склад створанага ў Мінску Беларускага таварыства культурных сувязей з заганіцай. «Сав. Беларусь», 13 крас.

Красавік, да 22. Выйшаў з друку 2-і том Збору твораў. «Звязда», 22 крас.

Красавік, 24. «Беларускі народны тэатр (першы) у Рызе» паставіў «Паўлінку» (рэжысёр — артыст Латышкага нацыянальнага тэатра Я. Шабэрт. Паўлінка — Н. Мікалаева-Комісар, Пранцысь — М. Трубецкі, Альжбета — П. Раманоўская). ЭД, с. 394.

Красавік, 23. Пастанова Бюро ЦК КП(б)Б аб падрыхтоўцы выдавецкіх планаў на 1926—1927 гг.: «... 9. Предварительную разработку планов по отделам и языкам возложить: ... г) художественной — комиссии утверждается отделом печати в составе Жилуновича, Зарецкого, представитель «Молодняка», Купала, Громыка (созыв за т. Жилуновичем)».

Красавік. У «Полымі» (№ 3) пераклад паэмы рускай пісьменніцы М. Шкапскай «Яшчэ вісеў на бліжкім ліхтары» (падпіс — Л. І.).

У часопісе «Slovanský přehled» (Прага, год XVIII, № 3—4) апублікаваны ўпершыню перакладзеныя на чэшскую мову вершы Я. Купалы «Брату-беларусу», «Цару неба й зямлі», «Мая вера», «Не глядзі» (перакладчык Ю. Рубін — А. Чэрны), біяграфія паэта і яго партрэт. «Полымя», № 5, с. 150; ЭД, с. 659.

Вясна. У сябе на кватэры сустрэўся з прафесарам А. Вазнясенскім. ЭД, с. 103.

Здаў у друк 3-і том свайго Збору твораў. «Полымя», 1926, № 4, с. 157.

Май, 10—13. Са старшынёй СНК БССР Я. Адамовічам, народным камісарам асветы А. Баліцкім наведаў Полацк. Сустракаўся з жыхарамі горада, прадстаўнікамі Чырвонай Арміі, настаўнікамі і моладзю. 11 мая ў гарадскім тэатры літаратурны вечар, прысвечаны паэту. «Чырвоная Полаччына», 13 мая; Шарахоўскі, 1976, с. 32; ЭД, с. 488.

Май, 12. Напісаў ліст у рэдакцыю газеты «Чырвоная Полаччына» з удзячнасцю за прыём (апублікаваны ў газеце 13 мая). *ПЗТ, т. 8, с. 106—107, 388.*

Май, да 13. У Полацку пастаўлены абразок «На папасе». «Чырвоная Полаччына», 13 мая; *ПЗТ, т. 7, с. 376.*

Май, 16. Падпісаў 2-і том свайго Збору твораў Я. Адамовічу і яго жонцы С. С. Шамардзіной. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 327.*

Май, 26. Заснавана літаб'яднанне «Узвышша».

Май, 27. Накіраваў у Наркамасветы БССР ліст: «У Наркамасветы. Шчыра дзякуючы за ўвагу, якую мне аказала полацкае настаўніцтва і вучнёўства, надаючы маё імя школе, я проці гэтага нічога не маю, калі Наркамасветы на гэта згодзен. Я. Купала. Мінск, 27/V-26 г.». *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 166.*

Май, 31. Наркамасветы БССР прысвоіў імя Янкі Купалы вопытна-паказальнай школе пры Полацкім белпедтэхнікуме.

Імя паэта прысвоена Мазырскай сямігадовай працоўнай школе.

Чэрвень, 2. Газета «Prager presse» (№ 150) пісала пра Я. Купалу.

Чэрвень, 5. У Акопах напісаў верш «Акоў паломаных жандар». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1926, № 134, 16 чэрв. пад рубрыкай: «Ці мае беларускі народ сваю мову і культуру?».

Чэрвень, 24. Напісаў верш «І што я ёй зрабіў такое?». Упершыню — «Беларуская вёска», 1926, № 68, 4 ліп.

Чэрвень, 26. Напісаў верш «Па Даўгінаўскім гасцінцы». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1926, № 146, 1 ліп. пад назваю «У дарозе».

Лета. Пабываў на хутары (Хатка над балотцам) у раёне Ждановіч, дзе адпачывала сям'я Я. Коласа. Фота ў музеі Я. Коласа. *Мушынскі, с. 174.*

Чэрвень. У часопісе «Беларускі піянер» (№ 6) апублікавана 1-я частка верша «Піянерскае» — «Будзь гатоў!».

Ліпень, 3. У Акопах напісаў верш «Аб дзяўчыне». Упершыню — «Полымя рэвалюцыі», 1935, № 8.

Ліпень, 5. Напісаны верш «Гутарка аб кепскім гаспадару». Упершыню — «Беларуская вёска», 1926, № 72, 13 ліп.

Ліпень, 25. У газеце «Савецкая Беларусь» апублікаваны вершы Я. Купалы «Два светы», «Праз гультайства», «Дзе стаяў двор панскі...» з паметай: «Акопы, ліпень 1926 г.».

Ліпень, 26. Падпісаў рэжысёру М. А. Папову рэжысёрскі экзэмпляр п'есы «Тутэйшыя». *ЭД, с. 460; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 356.*

Ліпень. У часопісе «Беларускі піянер» (№ 7) апублікавана 2-я частка верша «Піянерскае» — «Заўсёды гатоў!». Напісаў верш «Гутарка аб кепскай гаспадыні». Упершыню — «Беларуская вёска», 1926, № 83, 8 жн.

Чэрвень — ліпень. У «Полымі» (№ 6) апублікаваны вершы «І прыйдзе», «За ўсё...», «Царскія дары», «На паграніччы», «Улетку», «У лесе», «Вецер», «Маладая ачуняла», «Каб...», «Ёсць жа яшчэ...» з паметая: «Акопы. Чэрвень — ліпень 1926 г.».

Жнівень, 22 — верасень, 24. Адпачываў у Есентуках разам з Я. Коласам. Сустрэкаўся з Я. Дылам, Ц. Гартным, А. Дударом. Наведаў домік М. Лермантава ў Пяцігорску. «Полымя», 1957, № 10, с. 173; «Маладосць», 1959, № 11, с. 77—79; *Колас, т. 13, с. 67—68.*

Жнівень, 23. Я. Колас жонцы: «Пачаў пісаць учора, аж прыходзіць Янка і кажа, каб я ішоў да док[тара] Аляксандрава. Купала меў да яго пісьмо ад аднаго мінскага прафесара». *Колас, т. 13, с. 60.*

Жнівень, 24. Я. Колас жонцы: «Цяпер 4 г. 25 м. На пляцоўцы трохі падзімае вецер. Янка (Купала. — Я. С.) таксама не спіць — яны (з жонкаю. — Я. С.) за дзвярамі, — курыць папяросу і пакашлівае. У нядзелю 22/VIII ездзілі ў Кіславодск». *Колас, т. 13, с. 61.*

Жнівень, 26. Я. Колас Марыі Дзмітрыеўне: «А лечымся мы як? П'ём сякую-такую ваду, ходзім у ванны. Мне і Купале прыпісаны тыя ж самыя ванны, саляна-шчолачныя. Ужо два разы былі ў гэтых самых ваннах, учора і сёння. Пойдзем яшчэ і заўтра. Учора прыпісалі нам уколы мыш'яку і стрыхніну. Сёння зрабілі па аднаму ўколу. Уколем каго-небудзь і мы. Кормімся ў санаторыі. У санаторыі наша публіка дзеліцца на дзве часці: тая, што жыве ў санаторыі, і тая, што да яго прымацована. Мы з Янкам уваходзім у другую часць. Першую часць называем мы буржуазіяй, а другую — пралетарыятам... Снедаем у 1/2 9, абедзем у 1/2 трэцяга, у пяць гадзін чай, у 8 вячэра. Снеданне, полудзень, вячэра даецца з трох патраў. Хворыя дзеляцца па сталах. Нас залічылі на першы стол... Мы з Купалам гуляем, нічога не робім, і рабіць тут няма калі». *Колас, т. 13, с. 62—63.*

Жнівень, 30. Я. Колас жонцы: «Работы няма, а час праходзіць. Вольныя ж мінулы часта запаўняюцца шахматамі. Але Янка часцей абыграе мяне... 31.VIII. ...За гэты час два разы быў у Кіславодску. Апошні раз быў там у нядзелю 29/VIII. Але было хмура, холадна. Паабедалі там, і я зараз жа павярнуў назад у сваё «Арлінае гняздо» і заваліўся там спаць. Купала і Купаліха асталіся даўжэй». *Колас, т. 13, с. 64—65.*

Кастрычнік, 18. Я. Коласу прысвоена ганаровае званне народнага паэта Беларусі.

Кастрычнік, 31. Разам з Я. Коласам прысутнічаў на ўрачыстым пасяджэнні ў БДУ, прысвечаным 25-годдзю навуковай дзейнасці рэктара універсітэта У. І. Пічэты. «Звязда», 2 лістап.

Кастрычнік. Заснаваны часопіс «Чырвоны сейбіт» (выходзіў у Мінску да сярэдзіны 1928 г.), у якім друкаваліся творы Я. Купалы.

Лістапад, 5. Разам з К. Чорным чыталі свае творы на вечары беларускай літаратуры і музыкі ў кінатэатры «Культура» ў Мінску. ЭД, с. 655.

Лістапад, 14—19. Прымаў удзел у Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Сустрэкаўся з Я. Райнісам, М. Фасмерам, У. Пігулеўскім, Ю. Галомбакам, М. Біржышкам, П. Гарчынскім, Ю. Лазарэвічам, У. Жылкам, А. Цвікевічам, В. Ластоўскім, А. Сержпутоўскім, К. Езавітавым, К. Німчынавым і інш. Даклады С. Некрашэвіча, Я. Лёсіка, П. Бузука, П. Растаргуева, М. Пятуховіча, А. Вазнясенскага, М. Гарэцкага, Ю. Галомбака. З правам рашаючага голасу прынялі ўдзел 69 чалавек: члены Інбелкульта, выкладчыкі БДУ, Беларускага камуністычнага універсітэта, Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, прадстаўнікі літаратурных аб'яднанняў, спецыялісты з РСФСР, Украіны, з-за мяжы. «Сав. Беларусь», 17 лістап.; *Беларуская мова: Энцыклапедыя. Мн., 1994. С. 19—21.*

Лістапад, 16. У БДТ-1 пастаўлена п'еса «Тутэйшыя», якая адразу была забаронена. ПЗТ, т. 7, с. 390—391.

Лістапад, 19. Падарыў Я. Райнісу сваю фатаграфію. *Янка Купала. Жыццё і творчасць. Мн., 1972. С. 83; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 359.*

Ян Райніс зняўся з беларускімі пісьменнікамі Я. Купалам, З. Бядулем, К. Крапівой, А. Бабарэкам, К. Чорным, У. Дубоўкам, Я. Пушчам, П. Глебкам (гл. фота: ЭД, с. 520).

У «Заре Запада» артыкул З. Бядулі «Беларускі тэатр пра пастаноўкі «Паўлінкі» і «Раскіданага гнязда».

Абмеркаванне «Тутэйшых» на пашыраным пасяджэнні калегіі аддзела друку ЦК КП(б)Б. Аўтару рэкамендавана дапрацаваць п'есу.

Лістапад, 21—22. У Віцебску на адкрыцці БДТ-2 з сакратаром ЦВК БССР Дз. Чарнушэвічам, народнымі камісарамі БССР А. Баліцкім, Казюрай, І. Адамайцісам, намеснікам старшыні Інбелкульта Я. Каранеўскім, прафесарам А. Смолічам, навуковым сакратаром Інбелкульта А. Цвікевічам,

пісьменнікамі Ц. Гартным, М. Грамыкам, К. Чорным, А. Дударом, М. Зарэцкім, Я. Дылам, смаленскімі прафесарамі Яфімавым і Ганчаровым, А. Сержпутоўскім, Я. Райнісам, прафесарамі Е. Блесэ (Латвія), М. Біржышкам (Літва), В. Лас-тоўскім і Галавінскім (Коўна), К. Езавітавым і У. Пігулеўскім (Рыга), прафесарам Галаўчынскім (Ленінград), дацэнтам К. Німчынавым (Харкаў). Тэатр адкрыўся п'есамі У. Шэкспіра «Сон у летнюю ноч», І. Бэна «У мінулы час». «Заря Запада», 21, 22 лістап.

Снежань, 6. Другое ўзбуйненне Беларусі: далучаны Гомельскі і Рэчыцкі пав. Насельніцтва павялічылася на 649 тыс. чалавек і склала ўсяго каля 5 млн. чалавек. *ЭГБ, т. 6, кн. 1, с. 567.*

Снежань, 17. ЦК КП(б)Б прынята рэзалюцыя па «Тутэйшых». Аўтару рэкамендавана радыкальна перапрацаваць п'есу. *Платонаў Р. Лёсы. Мн., 1998. С. 19—23; ПЗТ, т. 7, с. 394.*

Снежань, 26. Прысутнічаў на прэм'еры першага беларускага мастацкага фільма «Лясная быль», пастаўленага па апавесці М. Чарота «Свінапас». Быў на прыёме з выпадку прэм'еры. Вёў гутарку з рэжысёрам Ю. Тарычам пра сумесную работу для кіно. *Красінскі А. В., Смаль В. І., Тарасевіч Г. П. Беларускае кіно. Кароткі нарыс. Мн., 1962. С. 197; «ЛіМ», 1972, 7 ліп.*

Снежань, 28. З дакладной запіскі І. Апанскага В. Р. Мянжынскаму: «А народный поэт — Янка КУПАЛА, по своей простоте, заявил приехавшим из-за границы на конференцию гостям, что:

...«Мы живем в Советской Белоруссии потому, что нет другого места, куда бы можно было «притулиться». Пока Беларусь разорвана на несколько кусков — вольной Белоруссии нет... есть лишь — Советская»...

и КУПАЛА не сомневается, что эта Беларусь вскоре будет несколько иной, ибо:

«На вопрос КРАСКОВСКОГО, почему он, КУПАЛА, сейчас мало пишет, последний ответил: «Дурэнь ты, чыш можа пеяць салавей, калі яго пасодзяць у клетку, але будзе час, што гэты салавей яшчэ запые».

Так откровенно КУПАЛА еще не говорил. Таким языком он заговорил только теперь, чувствуя, очевидно, общий подъем национал-демократических настроений...»

Для характеристики этого товарища (А. Адамовіча, загадка аддзела друку ЦК КП(б)Б. — Я. С.) следует упомянуть о его речи, произнесенной им на заседании Отдела Печати ЦК

при абсудженні вара о снятці с репертуара Белгостеатра явна контррэвалюцыйна пьеса Янки Купалы «Тутэйшыя». АДАМОВИЧ пяталя было зашыщатэ эту пьесу, но кога ему эта не удалося, он праныс істэрычэскую речэ следуючага прыблызітэльна сядэржанія:

«Пьеса КУПАЛЫ явілася в рэзультаце неправільнай палітыкі КПБ. Кампартыя Украіны давно прызнала свая ошыбкі в нацыянальным варапе, тэперь неабходна, чабы та же самое сдэлаала і Кампартыя Беларусіі. Янка КУПАЛА відел іздэватэльства над беларуссамі і как народны пэат не мог і не імел права молчаць...» Скарыніч. Вып. 5. Мн., 2002. С. 141—142, 147—148.

На працягу года. Напісаў верш «Піянерскае». Упершыню — «Беларускі піянер», 1926, № 6, 7.

У Мінску выйшлі 1-я і 2-я кнігі зборніка «Апавяданні вершам».

У Берліне — Лейпцыгу на нямецкай мове выйшаў 3-і том «Беларусаў» Я. Ф. Карскага пад назваю «Гісторыя беларускай вуснай народнай творчасці і літаратуры». У кнізе падрабязна расказана пра жыццёвы і творчы шлях Я. Купалы.

1927

Студзень, 1. Арыштаваны Ф. Аляхновіч.

Студзень, 13. Беларуская калонія ў Чэхіі святкавала 20-годдзе літаратурна-мастацкай творчасці Я. Коласа. Арганізатарам стаў пражскі «Маладняк». Даклад зрабіў З. Неядлы. Прафесар раўняў творчасць Я. Коласа з творчасцю Я. Купалы, якога назваў народным трыбунам, арганізатарам. «Сав. Беларусь», 30 студз.

Студзень, 27. У сувязі з масавым тэрорам, рэпрэсіямі супраць Беларускай сялянска-работніцкай Грамады ў Заходняй Беларусі газета «Савецкая Беларусь» апублікавала зварот беларускіх дзеячаў навукі і пісьменнікаў да вучоных Захаду. Падпісалі Я. Купала, Я. Колас, М. Пятуховіч, І. Замоцін, А. Вазнясенскі, Я. Барычэўскі і інш. «Сав. Беларусь», 27 студз.

Студзень, да 30. Здаў у друк свой пераклад паэмы Е. Жулаўскага «Эрас і Псіха». «Чырв. змена», 30 студз.

Люты, 6. «Чырвоная змена» паведамляла: Я. Купала рыхтуе да друку паэму «Яна і я».

Люты, 19. Падпісаў прафесару І. Свянціцкаму зборнік «Спадчына» (1922) і 2-і том Збору твораў (1926). «ЛіМ», 1977, 8 ліп.; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 362.

Сакавік, 14. У будынку цяперашняга тэатра імя Я. Купалы прысутнічаў на Усебеларускім з'ездзе загадчыкаў хат-чытальняў. Прачытаў верш. «*Сав. Беларусь*», 15 сак.

Сакавік, 19. На ўстаноўчым сходзе Беларускага таварыства культурнай сувязі з заганіцай абраны ў склад праўлення, куды ўвайшлі Я. Колас, Ц. Гартны, М. Чарот. «*Полымя*», № 2, с. 204; *Шарахоўскі, 1976, с. 38.*

Сакавік, 30. Віленская газета «Наша праўда» (№ 1) паведаміла: «Выйшла з друку і прадаецца ў Кнігарні Беларускага выдавецкага таварыства, Вільня, Вострабрамская № 1 «Паўлінка» — сцэны з шляхоцкага жыцця ў 2-х актах Янкі Купалы. Цана 70 гр.».

Сакавік, 31. Пасля інтэрнацыянальнага вечара пралетарскай літаратуры ў Маскоўскім індустрыяльна-педагагічным інстытуце імя Карла Лібкнехта Б. І. Бендзік-Вераў пазнаёміў Назыма Хікмета з творчасцю Я. Купалы, чытаў яму верш «Арлянятам» у сваім перакладзе.

Сакавік. Упершыню выступіў у студыі радыёстанцыі Саўнаркома БССР у праграме, прысвечанай юбілейнаму нумару «Беларускай радыёгазеты». Гаварыў пра культурны росквіт Беларусі, беларускай літаратуры, прачытаў новыя вершы. *ЭД, с. 517.*

У Мінску выйшаў № 1 часопіса «Узвышша», які шмат пісаў пра Я. Купалу.

Красавік, 5—12. Удзельнічаў у рабоце VIII Усебеларускага з'езда Саветаў. З'езд зацвердзіў новую Канстытуцыю БССР і Дзяржаўны герб БССР. «*Звязда*», 10 крас.; «*Сав. Беларусь*», 14 крас.

Красавік, 9. Па ініцыятыве Віленскага гуртка Таварыства Беларускай Школы ў зале Віленскай Беларускай гімназіі пастаўлена «Паўлінка» (рэжысёр Замэцкі). «*Наша праўда*», 22 крас.

Красавік, 12. VIII Усебеларускі з'езд Саветаў абраў Я. Купалу кандыдатам у члены ЦВК. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 167; ЭД, с. 301.*

Красавік, 24. У Віцебскім гуртку ТБШ Вялецкім прачытаны рэферат «Янка Купала — ідэолаг адраджэння». «*Наша праўда*» (Вільня), 25 мая.

Красавік. У в. Вялікая Кракотка Слонімскага р-на створана бібліятэка, якой нададзена імя Янкі Купалы. *ЭД, с. 137.*

У «Полымі» (№ 4) уступ да паэмы У. Бранеўскага «Песня аб вайне грамадзянскай» у перакладзе Я. Купалы.

Май, 8. Берлінскі штотыднёвік «Arbeiter Illustrierte Zeitung» (№ 18) пісаў пра Я. Купалу.

Май, 15. У «Чырвонай краіне» (дадатку да газеты «Савецкая Беларусь») успаміны Я. Купалы пра газету.

Май, 24. Вучні Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі паказалі спектакль «На полацкім замчышчы» — інсцэніроўку В. Ф. Нікановіч-Сахаравай драматычнай паэмы Я. Купалы «Сон на кургане».

Май, 25. У школе мяст. Пустынь на Краслаўшчыне (Латвія) вучні Дзвінскай беларускай гімназіі паказалі «Паўлінку». ЭД, с. 190.

Май, да 27. Здаў у Беларускае дзяржаўнае выдавецтва 4-ы том свайго Збору твораў, у які ўвайшлі драматычныя паэмы. «Чырв. змена», 27 мая; «Узвышша», № 2, с. 213.

Май, 29. Часопіс «Чырвоны сейбіт» (№ 13) паведаміў: «Зараз Я. Купала працуе над перакладамі з украінскай паэзіі».

Чэрвень, 7. Падпісаў свой Збор твораў, т. 1 (1925) Язэпу Адамовічу. ЭД, с. 28; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 327.

Чэрвень, 13. Выпускнікі Віленскай Беларускай гімназіі на вечары паставілі «Паўлінку» і «На папасе». Хор пад кіраўніцтвам Р. Шырмы выканаў беларускія і ўкраінскія песні. Былі дэкламацыі вершаў і танцы. «Бел. крыніца», 17 чэрв.; «Наша праўда», 18 чэрв.

Чэрвень, 26. У вёсках Вялікая Кракотка, Чамяры, мястэчку Казлоўшчына Слонімскага пав. пастаўлена «Паўлінка». «Наша праўда», 16 ліп., 6 жн.

Першае паўгоддзе. Прыняты новы статут Інстытута беларускай культуры. Я. Купала зацверджаны правадзейным членам Інбелкульта. «Полымя», 1927, № 8, с. 203.

Увайшоў у арганізацыйную групу новага літаб'яднання «Полымя». «Полымя», 1927, № 8, с. 199.

Ліпень, 12. Востраўскі (Слоніmsкі пав., цяпер Зэльвенскі р-н) гурток ТБШ ставіў «Паўлінку» ў Дзярэчыне двойчы — днём і вечарам. «Наша праўда», 24 верас.

Жнівень, 2. Праехаў праз Варшаву, едучы з Мінска ў Карлсбад, дзе яго наведалі Ц. Гартны, М. Чарот, М. Зарэцкі.

Жнівень, 6. Віленская газета «Наша праўда» (№ 36) паведамляла чытачам:

«Праезд Янкі Купалы

У аўторак праз Варшаву праехаў, едучы з Мінска ў Карлсбад, наш найвялікшы пясняр Адраджэння — Янка Купала.

Янка Купала хворы на вантробу і паехаў у Карлсбад лячыцца.

На вялікі жаль, нашаму пясняру не ўдалося заехаць у Вільню: ён атрымаў ад польскіх уладаў візу (дазвол) на праезд цераз Польшчу — без права затрымацца ў Польшчы». Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 169—170.

Жнівень, 11. Газета «Rude Pravo» ў артыкуле М. Ш. (М. Шыманкі) «Беларускія літаратары ў Празе» пісала: «Янка Купала мае для беларусаў такое самае значэнне, як Тарас Шаўчэнка для ўкраінцаў, Міцкевіч — для палякаў, Пушкін — для рускіх».

Жнівень, 12. Паштоўка В. Ф. Станкевічу з Карлсбада, у якім запрашае Віктара прыязджаць з Уладкай у Карлсбад.

Віленская «Віелагускаја Купіса» (№ 33) пісала: «Праезд Янкі Купалы праз Варшаву. У аўторак на мінулым тыдні найвялікшы наш пясняр Адраджэння Янка Купала, едучы з Менска ў Карлсбад (Чэхаславацчына) лячыцца (хворы на вантробу) праязджаў праз Варшаву. На жаль, польскія ўлады, даючы Купале візу (дазвол) на праезд, не дазволілі затрымлівацца ў Польшчы. Дзеля гэтага не мог Пясняр адведаць Вільні».

Жнівень, 29. Ліст В. Ф. Станкевічу з Карлавых Вараў, у якім кажа, што з 23. VIII ад Уладкі не мае ніякай весткі і не ведае, што ў яе з візамі. Тут сустракаўся з чэшскімі пісьменнікамі Ё. Горай і Я. Кратахвілам (гл. фота: ЭД, с. 160).

Верасень, 2—3. З ліста Я. Коласа да Марыі Дзмітрыеўны: «Купаліха злуецца на пагоду, на маркоту есентукскага жыцця. Часамі яна расказвае мне аб падзеях свайго жыцця, звязанага з Вільняю. [...] Нядаўна прынеслі нам тры тэлеграмы з Мінска — мне, Купалу і Жылуновічу. Піша Цвікевіч, каб к 10/IX прыслалі матэрыялы, успаміны аб «Нашай долі». *Колас, т. 13, с. 67.*

Верасень, 5. З ліста Я. Коласа да жонкі: «Я нікуды не хаджу і не езджу. Два разы, праўда, ездзіў у Кіславодск, — проста кампанія падбіла. Сёння таксама падбівалі паехаць у Пяцігорск... Купала з жонкаю, Цішка і Дыла паехалі, а я сяджу дома». *Колас, т. 13, с. 68.*

Верасень, 17. У мяст. Тургелі на Віленшчыне гурток ТБШ паставіў «Паўлінку». Дэкламаваліся вершы Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча і інш. «*Наша праўда*», 24 верас.

Верасень. З Ц. Гартным, М. Чаротам, М. Зарэцкім (гл. фота: ЭД, с. 498), якія наведалі яго ў Карлавых Варах, прыехаў у Прагу. Быў цёпла сустрэты навуковай і літаратурнай грамадскасцю. Захаваўся здымак са студэнтамі-беларусамі («Беларусь», 1965, № 6). *ЭД, с. 499.*

Верасень, 30. «Беларуская крыніца» (Вільня) паведамляла: «Менскія госці ў Празе. Дня 14-га верасня с. г. найвялікшы наш пясняр Янка Купала прыехаў з Карлавых Вараў (Карлсбаду) у Прагу. Разам з ім прыехалі ў Прагу пясняр Чарот і пісьменнікі Зарэцкі, Цішка Гартны. Паэтыцкае творства Янкі Купалы чэшскім кругом знае і добра ацэненае. У часе ягонае бытнасці ў Празе найвялікшыя чэшскія штодзён-

нікі змясцілі фатаграфіі Я. Купалы з шырокімі прыпіскамі. На жаль, здарылася, што наш пясняр прыехаў у сталіцу Чэхаславаккі дзеля шукання надломленага здароўя. Худы, вечна задуманы і замкнуты ў сабе, толькі вочы вялікія і страшныя, замыкаючы ў сабе ўвесь боль учарашняе і сённяшняе Беларусі, даюць знаць аб жыцці творчае думкі. Здароўе і іншыя абставіны не дазволілі выступіць Купале з дакладам перад грамадзянствам. Вялікі штодзеннік пражскі «*Narodni Osvo-bozeni*» с. 260 у дапісе над фатаграфіяю выразна сцвярджае замкнутасць Янкі Купалы.

Апрача «*Nar. Osvoj.*» фатаграфію змясціла таксама газета «*Lidove Listy*».

Афіцыйна з дакладам выступаў у Празе Жылуновіч (Цішка Гартны), які сваімі славамі ня хочачы нямала насмяшыў слухачоў. Двойчы ў Празе быў Чарот, быў праф. Пічэта, але ніхто з іх не пакінуў прыкрага ўражання, як гэта зрабіў Жылуновіч...»

Кастрычнік, 5. У смаленскай газеце «Юный товарищ» пераклад на рускую мову верша «Як у лесе зацвіталі» (перакладчык Б. І. Бендзік-Вераў).

У віленскай «Нашай працы» (№ 2) «Гутарка з Янкам Купалам». *ПЗТ, т. 8, с. 108—110, 389.*

Кастрычнік, 7. Я. Колас піша Л. М. Клейнбарту пра першую сустрэчу з Я. Купалам.

Кастрычнік, 9. «Савецкая Беларусь» (№ 230): «Вяртаючыся з Карльзбаду ў Менск, наш народны паэта Янка Купала меў у Варшаве гутарку з прадстаўніком беларускай калёніі ў Варшаве. Гутарка гэтая змешчана ў № 2 Віленскай «Нашай Працы». Бяром з яе некаторыя часткі.

Аб сваёй працы Я. Купала сказаў, што за апошнія часы ён даваў свае вершы ў «Полымя» і іншыя часопісы і газеты. «За вялікія рэчы, — сказаў Я. Купала, — я не браўся, бо быў заняты ўпарадкаваннем і пераглядам старых твораў, якія цяпер друкуюцца ў поўным сабранні іх. Пераклаў вось толькі прыгожую рэч з польскай мовы: гэта — адрывак з песні «*O wojnie domowej*» Бранеўскага.

Перагляд і апрацоўка ўсяго гэтага матар'ялу занялі вельмі многа часу і яшчэ зоймуць, а тут яшчэ і хвароба не дае працаваць!» — жаліўся Купала.

Аб творчасці іншых нашых паэтаў — паміж іншым аб згуртаваннях нашых паэтаў і літаратараў, аб якіх глухія весткі даходзілі ў Заходнюю Беларусь, Я. Купала сказаў: «Творчасць Беларуская багата расцвітае. Працуюць, не пакладаючы рук, старыя пісьменнікі, ды нарасла цэлая маса новых. Вось, апош-

нія першыя заварушыліся, каб з'арганізавацца. Ужо гадоў пяць назад заснавалася арганізацыя нашае літаратурнае моладзі пад назвай «Маладняк». Яна ахапіла цэлы край і сотні маладых паэтаў. Праз нейкі час з «Маладняка» выдзелілася група «Узвышша», да якога з старэйшых пісьменнікаў далучыўся Бядуля. Цяпер творыцца яшчэ адна група — «Пробліск».

Усе мы адчуваем патрэбу агульнае арганізацыі нашых пісьменнікаў, — ды ў гэтым кірунку робяцца ўжо некаторыя крокі. Праектуецца агульная федэрацыя Беларускіх пісьменнікаў, у якую павінны ўвайсці і ўсе існуючыя згуртаванні, і паасобныя пісьменнікі, якія йдуць асабняком.

У далейшым Я. Купала пайнфармаваў, як стаяць у нас справы выдавецкія, якія ў Зах. Беларусі стаяць, як вядома, вельмі блага. Купала даў жменю характэрных цыфр, якія паказаліся зах. беларусам проста казачнымі.

Урэшце Я. Купала засведчыў, што на яго зрабіла вельмі добрае ўражанне наша моладзь, якая выэмігравала з Польшчы дзеля вышэйшай навукі. «Шмат выйдзе спаміж яе добрых беларускіх працаўнікоў на адраджэнскай ніве».

Гэтымі днямі Я. Купала прыяжджае ў Менск».

У пражскай газеце «Rude pravo» (№ 240) змешчаны артыкул Š. (М. Шыманкі) пра творчасць Я. Купалы і пераклад на чэшскую мову вершаў «А хто там ідзе?» і «Мая вера» (пераклады А. Чэрнага).

У Лаварышках Віленска-Трокскага пав. Віленскі Беларускі народны тэатр сыграў «Паўлінку». «Бел. крыніца», 14 кастр. Кастрычнік, 11. «Савецкая Беларусь» паведаміла, што Я. Купала вярнуўся дамоў. У гэтым жа нумары газеты інтэрв'ю паэта пра паездку ў Чэхаславакію.

Кастрычнік, 21. У рубрыцы «З беларускага жыцця» газета «Беларуская крыніца» (Вільня, № 43) інфармавала: «Партрэт Я. Купалы — беларускага народнага паэты, выйшаў з літаграфіі, прадаецца ў беларускіх кнігарнях у Вільні. Цана без перасылкі 1 зл. Заказ прыймае кнігарня «Пагоня» (Вільня, Завальная, 7)».

Кастрычнік, 28. Падпісаў прафесару І. І. Замоціну Збор твораў, т. 3 (1927). ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 342.

У рубрыцы «Заграніца аб нас» у газеце «Беларуская крыніца» (№ 44) змешчана рэцэнзія «f» «Стацыя аб Я. Купале ў «Rude Pravo» — пра артыкул Š. у № 240 газеты.

У Паставах сыграна «Паўлінка».

Кастрычнік, 29. Закончыў паэму «З угодкавых настрояў». Упершыню — «Звязда» і «Савецкая Беларусь», 1927, 7 лістап.

Кастрычнік. У артыкуле Ё. Горы «Беларускія пісьменнікі ў Празе» («Кмен» — «Стрыжань», 1927, № 10) Я. Купала называецца гордасцю беларускай літаратуры, адным з яе найвялікшых песняроў, лірыкам, паэзію якога жывіць глеба роднага краю.

Лістапад, 3. У сувязі з прыняццем новага статута Інбелкульту СНК БССР зацвердзіў правадзейных членаў ІБК. Па класу прыгожага пісьменства (савет аддзела гуманітарных навук) зацверджаны Я. Купала, Я. Колас, У. Пічэта і інш. «Сав. Беларусь», 20 лістап.

Лістапад, 8—10. Віленскі Беларускі народны тэатр паставіў «Паўлінку» ў Старых Свянцях. «Бел. крыніца», 18 лістап.

Лістапад, 11—12. Віленскі Беларускі народны тэатр паставіў «Паўлінку» ў Свянцях. «Бел. крыніца», 18 лістап.

Лістапад, 14—15. Віленскі народны тэатр паставіў «Паўлінку» ў Лынтупах. «Бел. крыніца», 18 лістап.

Лістапад, 16. У «Савецкай Беларусі» артыкул «Нашы пісьменнікі ў Празе Чэшскай».

Лістапад, 23. Ліст Л. М. Клейнбарту, у якім Я. Купала паведамляе, што высылае «кавалак свае храналогіі».

Снежань, 9. У «Савецкай Беларусі» артыкул «Купала ў Карлсбадзе».

Снежань, да 20. Утворана літаратурнае аб'яднанне «Польмя». Я. Купала сярод яго заснавальнікаў. «Польмя», 1927, № 8; *Мушынскі, с. 180—181.*

Снежань, 25. У нататцы «Беларускія пісьменнікі ў Гомелі» «Палеская праўда» паведамляла: «Сёння прыязджаюць у Гомель беларускія паэты Я. Купала, М. Чарот, М. Зарэцкі, К. Крапіва, А. Дудар і інш.».

Снежань, 28. Разам з М. Грамыкам, З. Жылуновічам, М. Чаротам, М. Пятуховічам, А. Гурло, Я. Коласам, М. Зарэцкім, Я. Пятровічам, А. Александровічам падпісаў запіску ў народны камісарыят унутраных спраў БССР з просьбай зарэгістраваць літаб'яднанне «Польмя» (статут дасылаўся).

На працягу года. Выйшлі з друку: «Магіла льва» (вокладка А. Тычыны), падрыхтаваная ЦБ «Маладняка», 3-і том Збору твораў. У Вільні — «Паўлінка» (2-е выданне; выдаў І. В. Мятла), «Адвечная песня» (2-е выданне).

У «Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)» (Вільня; склаў І. Дварчанін) змешчаны партрэт Я. Купалы, яго кароткая біяграфія і 33 вершы.

У манаграфіі «Паэтыка літаратурных жанраў» (Менск) Я. І. Барычэўскі аналізуе спецыфіку лірыкі Я. Купалы, яго дра-

матычную творчасць. У кнізе «Тэорыя санету» раскрыў ідэйна-мастацкія асаблівасці гэтага жанру ў паэзіі Я. Купалы. У анталогіі «Сучасная еўрапейская лірыка. 1900—1923» (Вена, Лейпцыг; перакладчык і рэдактар Ё. Кальмэр) змешчаны пераклады на нямецкую мову вершаў Я. Купалы «Аратаму», «Ноч за ночкай...».

1928

Студзень, 6—13. Разам з Я. Коласам удзельнічае ў рабоце II сесіі ЦВК БССР VIII склікання. Сесія абмяркоўвала сістэму народнай асветы, бюджэт на 1927/1928 год, становішча і перспектывы развіцця народнай гаспадаркі БССР і іншыя пытанні.

Студзень, 8. Разам з Я. Коласам, Ц. Гартным, М. Зарэцкім, А. Дударом, А. Александровічам, А. Вольным на вечары беларускай літаратуры ў Аб'яднанай беларускай вайсковай школе. Прачытаў вершы «У дарозе», «Пагранічча». «Сав. Беларусь», 10 студз.

Студзень, 15. У Харкаве (літаратурны будынак В. Блакітнага) вечар, прысвечаны сучаснай беларускай літаратуры. Дакладчык С. Піліпенка аналізаваў творчасць Я. Купалы.

Люты, пачатак. На сямейным вечары ў М. Грамыкі. ЭД, с. 204.

Люты, 10—14. З членамі літаратурнага аб'яднання «Полымя» Ц. Гартным, М. Зарэцкім, М. Грамыкам, А. Дударом, А. Александровічам выязджаў у Горкі і Оршу на сустрэчы з чытачамі. У клубе (Горкі) чытаў вершы студэнтам. «Сав. Беларусь», 10, 18, 19 лют.

Люты, 11. У Горках выступалі перад настаўнікамі ў памяшканні гарадскога тэатра. «Сав. Беларусь», 18, 19 лют.

Люты, 12. Раніцай у Горках выступіў перад настаўнікамі. Вечарам у Оршы. У Горках наведаў П. Мядзёлку. «Сав. Беларусь», 18, 19 лют.; «Полымя», 1982, № 8, с. 210—211.

Люты, 13. На станцыі Орша ў клубе чыгуначнікаў. «Сав. Беларусь», 19 лют.; ЭД, с. 148.

Люты, 14. Раніцай у гарадскім тэатры Оршы перад чырвонаармейцамі. «Сав. Беларусь», 19 лют.

Люты, 15. Вярнуліся ў Мінск. «Сав. Беларусь», 19 лют.

Люты, 18—19. А. Дудар у артыкуле «Полымя» ў Аршаншчыне» («Савецкая Беларусь») расказаў пра паездку ў Горкі і Оршу.

Люты, 26. На сходзе навуковых работнікаў і пісьменнікаў БССР у Мінску абраны старшынёй Камітэта навуковых працаўнікоў і пісьменнікаў БССР па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. Намеснікі — Я. Колас і С. Вальфон. Прынята адозва «Да навуковых і культурных дзеячоў і працоўных усяго свету» з заклікам асудзіць тэрор урада Пілсудскага. «Звязда», 2 сак.

Сакавік, 9—13. У складзе дэлегацыі членаў літаб'яднання «Полымя» (Я. Колас, Ц. Гартны, М. Чарот, М. Зарэцкі) наведвае Харкаў і Кіеў. Прыехалі ў Харкаў 10 сакавіка. Выступалі на літаратурных вечарах, на радыё, наведалі тэатр «Березіль», дзе глядзелі «Гайдамакаў» Т. Шаўчэнкі, новую п'есу І. Дзяроўскага «Яблыневы палон»; у тэатры оперы слухалі на ўкраінскай мове оперу Ж. Бізэ «Кармэн»; у дзіцячым тэатры пазнаёміліся з прэм'ерай спектакля па раману М. Сервантэса «Дон Кіхот», глядзелі новы фільм А. Даўжэнкі «Звянігара». Дэлегацыя наведала музей Слабодскай Украіны імя Г. Скаварады. На вечары беларускай літаратуры зазняты на кінастужку.

Выданні «Всесвіт», «Культура і побут», «Радянське село», «Комуніст», «Робітнічый журнал», «Молодь Украіны» і іншыя змясцілі фатаграфіі беларускіх пісьменнікаў і артыкулы пра іх.

У кнізе Дома пісьменніка члены дэлегацыі пакінулі запісы пра свае ўражанні. «Плуг», № 5, с. 76—78; «Звязда», 17 сак.; «Полымя», № 2, с. 228.

Сакавік, 10. У штотыднёвым дадатку да газеты «Вісті» — «Культура і побут» (Харкаў) у перакладзе Т. Масэнкі вершы «Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі» і «...О так! Я — пралетар!..», нататка пра знаходжанне Я. Купалы і іншых беларускіх пісьменнікаў у Харкаве ў сувязі з юбілеем Т. Шаўчэнкі.

Сакавік, да 11. Падпісаў тэлеграму з пратэстам пісьменнікаў і супрацоўнікаў таварыства культурнай сувязі з заганіцай Лейпцыгскаму суду, які 16 сакавіка меўся судзіць нямецкага пісьменніка І. Бехера за яго антываенны раман «Люізіт, або Адзіна справядлівая вайна». «Сав. Беларусь», 11 сак.

Сакавік, 24. У Рызе паказана «Паўлінка». «Полымя», № 3, с. 244; ПЗТ, т. 7, с. 384.

Сакавік, да 29. Абраны членам камісіі па рэформе беларускага правапісу і графікі. «Звязда», 29 сак.

Сакавік, 30. На бюро ЦК КП(б)Б зняцце «Тутэйшых» са сцэны прызнана правільным.

Красавік, 3. У «Савецкай Беларусі» артыкул Ц. Гартнага «Полымя» на Украіне».

Красавік, пачатак. Запрошаны на нараду «Якая п'еса патрэбна вёсцы?» ЭД, с. 655.

Красавік, 19. У «Савецкай Беларусі» працяг артыкула сакратара ЦК КП(б)Б В. Кнорына «Аб рашаючых «дробязях» у вялікім пытанні». З артыкула: «Сучасная беларуская літаратура пачалася з Янкі Купалы і Якуба Коласа, якія прадстаўляюць першае, найбольш *гучнае*, найбольш *народнае*, найбольш *дэмакратычнае* слова беларускіх народных мас, з'яўленне якіх азначае выхад на гістарычную арэну буйнейшай творчай сілы — беларускага сялянства».

Красавік, 22. Блудзенскі гурток ТБШ (цяпер Бярозаўскі р-н Брэсцкай вобл.) паставіў «Паўлінку». «*Зара працы*» (Вільня), 23 чэрв.

Май, 13. Разам з Я. Коласам, М. Зарэцкім і іншымі сустракае на вакзале дэлегацыю ўкраінскіх пісьменнікаў (П. Тычына, П. Панч, У. Сасюра, С. Піліпенка, А. Паніў, І. Кулік, П. Усэнка, В. Палішчук і інш.), якія прыехалі для азнаямлення з эканамічным і культурным развіццём БССР. «*Сав. Беларусь*», 13 мая.

Май, да 17. З Я. Коласам на вечары ўкраінскіх пісьменнікаў у клубе імя К. Маркса ў Мінску. «*Рабочый*», 17 мая.

Май, 20. Выступіў на вечары беларускіх і ўкраінскіх пісьменнікаў у абарону Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. «*Сав. Беларусь*», 22 мая.

Май, да 24. Выйшаў з друку зборнік «Янка Купала ў літаратурнай крытыцы». У ім артыкулы З. Жылуновіча «Янка Купала — пясняр вызвалення (Крытычна-біяграфічны нарыс)», М. Пятуховіча «Асноўныя этапы развіцця лірыкі Янкі Купалы», А. Вазнясенскага «Паэмы Янкі Купалы (Сюжэтная пабудова і стыль)» і інш. «*Сав. Беларусь*», 24 мая.

Май, да 25. Як старшыня Камітэта навуковых працаўнікоў і пісьменнікаў БССР па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады падпісвае зварот да працоўных і дзеячаў культуры свету ў сувязі з працэсам над гэтай арганізацыяй у Заходняй Беларусі. У звароце выказаны пратэст «супраць прысуду, пабудаванага на адной правакацыі» і патрабаванне вызваліць усіх абвінавачаных. «*Сав. Беларусь*», 25 мая; ПЗТ, т. 8, с. 294—297.

Май, 29. У «Звяздзе» артыкул А. Ф. Посаха «Як я пазнаёміў Горкага з Купалам».

Май. Зроблена фатаграфія з украінскімі і беларускімі пісьменнікамі каля хаты Я. Купалы ў Мінску на Кастрычніцкай, 36а. «*Робітничый журнал*» (Харкаў), № 8.

Чэрвень, 1. Старшынястваваў на пасяджэнні Камітэта па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады і тавары-

ства культурнай сувязі з заганіцай, якое адбылося ў зале Інбелкульта. Выступіў у спрэчках. «Звязда», 3 чэрв.

Чэрвень, 17. У Вільні «Вечар славянскай песні», дзе выконваліся песні, хоры, вакальныя ансамблі на словы Я. Купалы. ЭД, с. 672.

Чэрвень, 24. Шутоўскі гурток Ашмянскага пав. паставіў «Паўлінку». «Бел. крыніца», 15 ліп.

Чэрвень, 27. Інстытут беларускай культуры звяртаецца ў СНК Беларусі, каб Я. Купалу і Я. Коласу выплачвалі адпаведныя пенсіі. Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 170.

Ліпень, 8. «Савецкая Беларусь» змясціла даведку пра жыццё і дзейнасць Я. Купалы.

Ліпень, 15. Данюшаўскі гурток Вілейскага пав. паставіў «Паўлінку». «Бел. крыніца», 29 ліп.

Верасень, 12—14. Ездзіў з Я. Коласам, старшынёй ЦВК БССР А. Чарвяковым і іншымі членамі ЦВК на будаўніцтва Асінаўскай электрастанцыі. ЭД, с. 48.

Верасень. Знаходзіцца на лячэнні ў Кіславодску. Ліст Л. М. Клейнбарту ад 21. IX. 1928 г.

Верасень, 21. Напісаў аўтабіяграфію Л. М. Клейнбарту, які тады рыхтаваў манаграфію пра Я. Купалу (не выйшла ў сувязі з нападкамі вульгарных сацыёлагаў).

Верасень, 22. Падпісаў свой Збор твораў, т. 2 (1926) Я. Ф. Калітоўскаму. ЭД, с. 278; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 345.

Верасень, 23. Ліст Л. М. Клейнбарту з Кіславодска.

Верасень, 25. Падпісаў доктару А. П. Старасціну зборнік «Безназоўнае» (1925). ЭД, с. 575; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 365.

Верасень, 27. Збіраўся выехаць з Кіславодска. Ліст Л. М. Клейнбарту ад 21. IX. 1928 г.

Кастрычнік, 13. ЦВК і СНК БССР прынялі пастанову аб рэарганізацыі Інстытута беларускай культуры ў Беларускаю Акадэмію навук. Ілюстраваная храналогія, ч. 2, с. 42.

Кастрычнік, 14. У «Звяздзе» (№ 238) выступленні Я. Купалы, Я. Коласа, У. Пічэты і іншых грамадска-культурных дзеячаў у сувязі з рэарганізацыяй Інбелкульта ў Беларускаю Акадэмію навук.

Кастрычнік, 23. Б. І. Эпімах-Шыпіла накіраваў Л. М. Клейнбарту ліст пра Я. Купалу. ЭД, с. 676.

Кастрычнік. У Гомелі ставіліся «Паўлінка» і «Раскіданае гняздо». ЭД, с. 160.

З-за верша «Песенька для некаторых маладых людзей» уладамі Польшчы канфіскаваны часопіс «Маланка» (Вільня), 1928, № 10.

польскай мовы «Пажарнікі» Л. Ягалкоўскай-Кашуцкай; зборнік вершаў «Безназоўнае» (выд. 2-е).

Ф. Вольман у кнізе «Славеснасць славян» (Прага, 1928) пісаў, што Я. Купала з'яўляецца «самым выдатным сярод будзіцеляў... Ён найперш лірык свайго гаротнага народа, з адчаем, любоўю і надзеяй прыслухоўваецца да біцця мільёнаў сэрцаў, малое беларускую прыроду («Жалейка» і інш.), задумваецца пра адносіны да народа сябе і сваіх песень і г. д. ...Мова Луцэвіча ўдала ўзвышае протанародную гаворку да літаратурнай мовы». *ЭД, с. 126.*

У брашуры «Росквіт культурна-нацыянальнага жыцця Усходняй Беларусі» (Львоў) — раздзел «Два сонцы беларускага пісьменства» — І. Свянціцкі аналізуе творчасць Я. Купалы і Я. Коласа. Я. Купалу параўноўвае з А. Кальцовым і Т. Шаўчэнкам, кажа, што яго вершы асабліва блізкія заходнім украінцам. Я. Купалу называе «найбольшым песняром Беларусі».

У зборніку на нямецкай мове «Беларуская культура» (Weißruthenische Kultur. Sammlungen von Aufsätzen ans den gebiet der Weißrussischen Kultur. Heraus gegeben von der Weißrussischen gessellschaft für Kulturelle Verbindung mit dum Auslawd. Minsk, 1928. 90 s.) у раздзеле «Беларуская літаратура» расказваецца пра творчасць Я. Купалы.

У Дзвінску (Латвія) выйшла казачная феерыя В. Сахаравай «На Полацкім замчышчы» — інсцэніроўка паэмы Я. Купалы «Сон на кургане».

Скульптар З. Азгур стварыў гіпсавы бюст Я. Купалы для БДТ-1.

У Вільні асобным выданнем выйшла паэма «На Куццю».

Разам з Ц. Гартным дапамог М. Лужаніну выдаць зборнік вершаў «Крокі». *ЭД, с. 359.*

У зборніку «Дашкольны спеўнік» апублікаваны пераклад Я. Купалы з рускай мовы невядомага аўтара «Першамайская песня».

1929

Студзень, 1. Адкрыццё Беларускай Акадэміі навук.

Студзень, 3. Рэспубліканскія газеты паведамлілі пра адкрыццё Беларускай Акадэміі навук і абранне Я. Купалы акадэмікам БелАН.

Студзень, 11. Напісаў з Мінска ліст Л. М. Клейнбарту. Паслаў яму часопіс «Чырвоная краіна».

Студзень, 20. «Савецкая Беларусь» паведаміла, што ў архіве Б. І. Эпімах-Шыпілы знайшлася частка рукапісаў вер-

шаў Я. Купалы (апублікаваны ў «Полымі», 1929, № 2, 3; 1930, № 5—6). У дарэвалюцыйны час яны не друкаваліся па цензурных меркаваннях («Слугам алтарным», «Перад вісельняй», «Перад бурай», «Для куска хлеба», «Не тужы», «На службе», «Я не для вас...», «З песень бедака», «Не клянце мяне», «З бяды і нуды», «Мая малітва («Я буду маліцца і сэрцам, і думамі»)), «Маладая Беларусь («Гэй ты, гэі, Беларусь, маладая старонка»)), «Калатуха», «Усё саюзы...», «Нібы казка», «Водклік з 29 кастрычніка 1905 г. у Мінску» і інш. Усяго 65 вершаў. Верш «Перад вісельняй» захаваўся як шапірографскі адбітак, які быў зроблены ў 1908 г. у рэдакцыі «Нашай нівы» і распаўсюджваўся сярод знаёмых Б. І. Эпімаха Шыпілы.

Студзень, 30. Пастановай СНК БССР Якубу Коласу і Янку Купалу з 1 лютага павялічана пенсія да сярэдняй стаўкі акадэмікаў Беларускай Акадэміі навук (270 руб.).

Люты, 13. Ліст Л. М. Клейнбарту.

Люты, 21 — сакавік, 1. З дэлегацыяй беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, Ц. Гартны, А. Гурло, Я. Нёманскі, М. Зарэцкі, В. Сташэўскі) у Ленінградзе. Наведалі тэатр оперы і балета, Малы оперны тэатр, тэатр сатыры, Эрмітаж, Рускі музей, Музей Рэвалюцыі, Балтыйскі караблебудаўнічы завод. У Беларускай Думе культуры (Фантанка, 27) наладжаны вечар, прысвечаны беларускай дэлегацыі. Яе віталі прадстаўнікі ўкраінскай, літоўскай, туркменскай літаратурных арганізацый (гл. фота: ЭД, с. 335). «Чырв. змена», 21 лют.; «Звязда», 26 лют., 6 сак.; «Полымя», № 3, с. 172—173; «Красная панорама», № 12; ЭД, с. 176.

Люты, 24. У «Савецкай Беларусі» «Адозва да культурных дзеячоў і працаўнікоў ССРСР і ўсяго свету», падпісаная членамі камітэта навуковых работнікаў і пісьменнікаў БССР па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады.

Сакавік, 2. У Маскве падпісаў К. Буйло Збор твораў, т. 1 і 5 (1928). ЭД, с. 96; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 333.

Сакавік, 8. У БДТ-1 на дыспуце «Агляд і шляхі беларускай літаратуры», арганізаваным «Чырвонай зменаю». Булацкі Р., Карніловіч Э. Платон Галавач — публіцыст Мн., 1973. С. 114; ЭД, с. 146.

Студэнты педфака БДУ абралі Я. Купалу і Я. Коласа дэпутатамі ў Мінскі гарсавет. Прысутнічалі 734 чалавекі. Абраны дэпутатамі: праф. Пічэта — 636 галасоў, Я. Колас — 609 галасоў, Я. Купала — 609 галасоў, праф. С. Я. Вальфсон — 588 галасоў. «Звязда», 16 сак.; Мушынскі, с. 192—193.

Сакавік, 22. У «Красной панораме» (Ленінград) артыкул Л. Белорусса (Л. М. Клейнбарта) «Молодая Белоруссия», у якім ён піша і пра Я. Купалу.

Красавік, 6. Падпісаў свой фотаздымак 1929 г. С. Шамардзіной, жонцы Я. Адамовіча. *ЭД, с. 660; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 327.*

Май, 6. У в. Вялікая Мыса Ашмянскага пав. гурток Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры (БІГіК) паставіў «Паўлінку». *«Бел. крыніца», 30 мая.*

Май, 8—15. Прымаў удзел у рабоце IX Усебеларускага з'езда Саветаў. З'езд ухваліў справаздачу ўрада БССР, зацвердзіў першы пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі і культуры рэспублікі на 1928/29—1932/33 гг., заслухаў даклад камандуючага БВА пра Чырвоную Армію. Разам з Я. Коласам, М. Чаротам, П. Галавачом, З. Жылуновічам абіраецца членам ЦВК. *«Звязда», 9—16 мая; «Сав. Беларусь», 16 мая.*

Май, 9. У «Савецкай Беларусі» паведамлялася, што Я. Купала прачытаў свае вершы на вечары М. Горкага.

Май, 12. У в. Свірыдавічы Ашмянскага пав. і ў Жодзішках гурткі БІГіК паставілі «Паўлінку». *«Бел. крыніца», 30 мая.*

Май, 23. Балгарскі часопіс «Наковалня» апублікаваў артыкул беларускага эсперантыста З. Снежкі (Дз. Белага) «Сучасная беларуская літаратура», у якім аўтар шырока разглядае творчасць Я. Купалы. *ЭД, с. 60.*

Май, 30. Разам з Ц. Гартным і А. Александровічам сустракаў на станцыі Негарэлае М. Горкага, які вяртаўся з Італіі. *«Звязда», 31 мая; ЭД, с. 36, 150, 438.*

Чэрвень, 25. Напісаў ліст Л. М. Клейнбарту.

Чэрвень, 29. Абраны акадэмікам АН Украіны. *ЭД, с. 706.*

Чэрвень. «Полымя» (№ 6) паведамляла: у № 15—16 бюлетэня Усесаюзнага таварыства культурнай сувязі з замежнымі краінамі (выдаваўся на англійскай, французскай і нямецкай мовах) змешчаны артыкул «Беларускія паэты», у якім даецца характарыстыка Я. Купалу, Я. Коласу і іншым пісьменнікам.

Ліпень, 2. З ліста Л. М. Клейнбарту: «Книгу обо мне, Лев Максимович, заканчивайте, и она (я уверен) будет напечатана. Когда вернется Шипилло, я с ним поговорю, и если ГИЗ БССР будет в чем-нибудь не соглашаться, то над ним еще есть также начальство, с которым пока что я в хороших отношениях. Книга Ваша обо мне желательна не только для меня одного, чтобы вышла в этом или в начале будущего года, т. к. в 1930 г., кажись в мае, исполнится 25 лет моей литературной деятельности». *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 280.*

Ліпень, 9. Напісаў ліст П. Р. Тычыне, павіншаваў яго з выбраннем акадэмікам Украінскай акадэміі навук.

Ліпень, каля 20. Ідзе адпачываць у Крым (Ялта) (гл. фота: з жонкаю, пісьменнікамі Ц. Гартным, У. Дубоўкам, М. Мясешкам, А. Вольным і інш. — ЭД, с. 7). ЭД, с. 7, 126, 150.

Ліпень. «Полымя» (№ 7) паведамляла: пры Украінскай АН адкрываецца кафедра мастацкай літаратуры, якой кіраваць будуць акадэмікі Т. Масэнка і Я. Купала.

Жнівень. Першае знаёмства татарскага чытача з беларускай літаратураю і творчасцю Я. Купалы: артыкул І. Барашкі «Пра беларускую літаратуру» («Безнен юл» — «Наш шлях», 1929, № 8).

Кастрычнік, 4. Выйшаў 1-ы нумар газеты «Піянер Беларусі», у якой друкаваўся Я. Купала.

Лістапад, 3. Напісаны верш «Дыктатура працы». Упершыню — «Чырвоная Беларусь», 1930, № 1, 10 студз.

Лістапад, 28. Напісаў ліст Л. М. Клейнбарту, у якім выказаў упэўненасць, што кніга пра яго будзе надрукавана.

Лістапад. Напісаны верш «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...». Упершыню — «Звязда», 1929, 19 снеж.; «Полымя», 1929, № 11—12.

Снежань, да 24. Уведзены ў склад новага праўлення Дома пісьменніка. «Сав. Беларусь», 24 снеж.

Снежань, 29. У «Савецкай Беларусі» віншаванне А. Гурло. Подпісы Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, З. Бядулі, М. Гарэцкага, М. Грамыкі, Я. Нёманскага, В. Сташэўскага.

На працягу года. Выйшаў з друку 2-і том Збору твораў (выд. 2-е). Пераклаў верш М. Красільнікава «Колыбельная». Упершыню — «Полымя», 1930, № 5—6 пад назваю «Пралетарская калыханка».

У даследаванні «Славянскія літаратуры» (Прага, т. 3) чэшскі літаратуразнавец-славіст Я. Махал ахарактарызаваў Я. Купалу як аднаго з найлепшых прадстаўнікоў славянскіх народаў, падкрэсліў лірычны характар яго паэзіі, поспех на беларускай сцэне камедыі «Паўлінка» і жарту «Прымакі», сцвердзіў, што драма «Раскіданае гняздо» — вобраз Беларусі напярэдадні рэвалюцыі 1905—1907 гг., высока ацаніў перакладчыцкую дзейнасць Я. Купалы.

У Харкаве выйшаў альманах «Нова Білорусь», у якім апублікаваны пераклады 9-га і 10-га раздзелаў з паэмы «Безназоўнае», вершы «На паграніччы» (пераклаў А. Паніў), «...О так! Я — пралетар!..», «Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі» (Т. Масэнка), «Арлянятам» (1-я частка; В. Палішчук), «Моладзі» (П. Галота), «Вось тут і жыві...» (пад назваю «3 песень

беларускага мужыка»), «А хто там ідзе?», байкі «Два мужыкі і глушэц», «Ігнат і п'яўкі», «Мікіта і валы», «Асёл і навукка» (усе пераклаў С. Піліпенка).

1930

Студзень, 6. К. Душэўскі злажыў у дэпазіт музея імя І. Луцкевіча ў Вільні рукапіс зборніка Я. Купалы «Шляхам жыцця», падараваны яму паэтам. *ЭД, с. 209; ПЗТ, т. 7, с. 372.*

Пачатак года. У ДOME асветы сустракаецца з удзельнікамі Мінскай акруговай настаўніцкай канферэнцыі. Чытае вершы «Мая навукка», «Арлянтам», «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...» і інш. Адказвае на пытанні. *Такі ён быў, с. 237—238.*

Студзень, 10. Выйшаў 1-ы нумар мастацкага ілюстраванага часопіса «Чырвоная Беларусь», у якім друкаваўся Я. Купала.

Студзень, 12. Напісаны верш «Беларускаму дзяржаўнаму выдавецтву». Упершыню — «Чырвоная Беларусь», 1930, № 2. У ДзМЛЯнК захоўваецца аўтограф з паметаю: Янка Купала, быўшы тэхнічны рэдактар выдавецтва (працаваў у выдавецтве тэхнічным рэдактарам у 1924—1925 гг. — Я. С.). Верш напісаны да 5-годдзя выдавецтва.

Студзень, 19. Падарыў П. В. Мядзёлцы сваё фота 1929 г. і «Сборник стихов» (М.—Л., 1930). *ЭД, с. 413; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 353.*

Студзень, 28. Напісаў ліст доктару Я. Ф. Калітоўскаму ў Кіславодск.

Люты, 16. Арыштаваны П. В. Ільчонок, дзяржаўны дзеяч, знаёмы Я. Купалы.

Люты, 23. Выязджаў з М. Чаротам, А. Александровічам, І. Харыкам у Гомель для ўдзелу ў трохмесячніку беларускай культуры. У Хойніках і Мазыры выступілі перад рабочымі і калгаснікамі. «Палеская праўда», 28 лют.

Люты. У ДOME культуры ў Хойніках выступіў з прамоваю, чытаў вершы. Выязджаў ў навакольныя вёскі, удзельнічаў у літаратурных вечарах. «Звязда», 1 сак.; «Рабочий», 2 сак.; «Польмя», № 3; «Маладняк», № 2.

Люты — сакавік. У сувязі з трохмесячнікам беларускай культуры, што праводзіўся па ініцыятыве ЦК ЛКСМБ, выязджаў у складзе розных брыгад беларускіх пісьменнікаў у Бабруйск, Віцебск, Гомель, Хойнікі, Мазыр. «Звязда», 1 сак.; «Рабочий», 2 сак.; «Польмя», № 3, с. 169; «Маладняк», № 2, с. 165.

Сакавік, 1. У Мазыры канферэнцыя, прысвечаная 5-годдзю Дзяржаўнага выдавецтва і трохмесячніку беларускай культуры. Прысутнічалі Я. Купала, М. Чарот, А. Александровіч, М. Лужанін, І. Харык.

Красавік, 3. Арыштаваны этнограф і фалькларыст А. Шлюбскі.

Красавік, 10. Пазбаўлены звання акадэміка і высланы на 5 гадоў у г. Саратаў В. Ластоўскі.

Красавік, 12. У газеце «*České slovo*» (Прага) пераклад на чэшскую мову верша Я. Купалы «На полі тае».

Май, 1. На маёўцы ў калгасе «Маяк сацыялізма» ў в. Дудзінка Барысаўскага р-на. *ДзЛМЯнК, НД1446.*

Май, 8. Ліст П. Р. Тычыне.

Май, 14. У «Вечерней Москве» артыкул В. Наседкіна «Янка Купала — поэт белорусской бедноты (25-летие литературной деятельности)», дзе аўтар сцвярджае, што Янка Купала «занимает одно из видных мест в мировой художественной литературе».

Май, 15. У «Известиях» А. В. Луначарскі ў артыкуле «Народны паэт Беларусі» адзначаў, што Я. Купала з'яўляецца бацькам новай беларускай паэзіі не толькі дзякуючы зместу сваёй творчасці, а і па ролі ў развіцці беларускай літаратурнай мовы і інтанацыйна-мелодычнай структуры верша.

Май, 20. Мінская газета «Рабочий» паведамляла пра стыпендыі імя Я. Купалы на літаратурным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта.

Май, 24. Я. Колас да 25-годдзя літаратурнай дзейнасці паэта напісаў верш «Янку Купалу» («Была пара — марнелі нашы гоні...»).

Май, 25. У «Савецкай Беларусі» верш В. Маракова «Янку Купалу», у «Рабочем» кароткая літаратурная даведка «Янка Купала», у «Звяздзе» і «Полымі» — артыкул Л. Бэндэ «Шлях паэта», дзе Я. Купала абвешчаўся «ідеологам буржуазнага нацыянал-адраджанізму».

Май, 27. У «Полымі» (№ 5—6) віншаванне М. Галадзеда ад імя СНК БССР.

Май, 28. У Мінскім Доме асветы на Юр'еўскай (Камуністычнай) вечар, прысвечаны 25-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Арганізаваны Наркамасветы БССР і Домам пісьменніка. Уступнае слова наркома асветы БССР А. М. Платуна. Доклад прафесара М. Пятуховіча. Верш «Янку Купалу» прачытаў Я. Колас. Паэта віншавалі СНК і ЦВК БССР, Галоўмастацтва, БелАПП, рэдакцыі газет і часопісаў, БДзВ, пісьменікі РСФСР і іншых рэспублік, Камакадэмія і секцыя мастацтваў народаў СССР. У сувязі з юбілеем Народны камі-

сарыят асветы БССР устанавіў дзве стыпендыі імя Янкі Купалы на літаратурным аддзяленні педфака БДУ і ў Белпедтэхнікуме, БДзВ — адну стыпендыю на педфаку БДУ, Дзяржвыдавецтва РСФСР 2 стыпендыі ў Маскоўскім універсітэце. І. Харык чытаў на яўрэйскай мове верш Я. Купалы «Дыктатура працы». *«Звязда», 30 мая.*

Май, 29. Напісаў ліст у рэдакцыю ў сувязі са святкаваннем 25-годдзя сваёй літаратурнай дзейнасці (апублікаваны 30 мая ў «Звяздзе» і «Савецкай Беларусі»).

У «Звяздзе» верш Я. Коласа «Янку Купалу» («Была пара — марнелі нашы гоні...»).

Май. У «Чырвонай Беларусі» (№ 5) купалаўскі пераклад з польскай мовы ўрыўкаў з паэмы У. Бранеўскага «Парыжская камуна».

У «Вясне» (№ 4; Бабруйск): кароткая біяграфія Я. Купалы, яго партрэт, вершы «Дыктатура працы», «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...», артыкул Х. Шынклера «Шлях паэта», у якім ён з захапленнем пісаў пра багацце і хараство творчасці Я. Купалы.

Чэрвень, 9. У Камакадэміі (Масква) урачыстасці ў сувязі з 25-годдзем літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Уступнае слова народнага камісара асветы РСФСР А. В. Луначарскага. З прывітанніямі выступілі прадстаўнікі шматлікіх пісьменніцкіх арганізацый (М. Галодны, С. Гарадзецкі, Г. Каляда і інш.). Я. Купала прачытаў свае вершы. *«Известия», 11 чэрв.; «Полымя», № 7, с. 237; Ярош, с. 255.*

Чэрвень, 15. «Известия» змясцілі пісьмо Я. Купалы з падзякаю Камакадэміі і таварышам Ф. Кону, А. Луначарскаму, А. Халатаву за вялікую работу ў сувязі з 25-годдзем літаратурнай дзейнасці паэта.

Чэрвень, 19. Падпісаў П. В. Мядзёлцы «Творы 1918—1928» (1930). *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 353.*

Чэрвень, 29. Пра юбілей Я. Купалы паведаміла пражскае «*České slovo*».

Чэрвень. У «Полымі» (№ 5—6) 18 арыгінальных твораў і 11 перакладаў з архіва Я. Купалы, якія, як пісаў аўтар, «раней па цэламу шэрагу прычын, у тым ліку і па цэнзурных, нідзе не друкаваліся». Гэта «Мая доля», «З надзеяй гаротнай...», «Грымну я, грымну па струнах бунтарных», «Я не плачу над братняй магілай», «Тканне намёткі», «Лясная царэўна», пераклады вершаў М. Някрасава «Што ні год, памяншаюцца сілы...», «Галадоўліца», «Малы сыноч...», Т. Шаўчэнкі «Пажоўкнуў ліст... Прыгаслі вочы...», Г. Чупрынкі «Эй, годзе ўжо песень маркотных, пясняр», «Не каханак чарнавокіх», А. Міц-

кевіча «Мужык і вужака», з «Конрада Валенрода» («З мальборскай вежы званы загудзелі») пад назваю «Выбар», Л. Кандратовіча «Нядзеля», Яскулкі «Жальба дзяўчыны», М. Красільнікава «Пралетарская калыханка».

Ліпень, 5. У Маскве падараваў «Творы 1918—1928» (1930) Я. Адамовічу і яго жонцы. *ЭД, с. 28; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 327.*

Ліпень, 13. Арыштаваны М. А. Грамыка.

Ліпень, 14. Арыштаваны А. І. Цвікевіч.

Ліпень, 17. Арыштаваны Я. Ю. Лёсік.

Ліпень, 18. Арыштаваны Б. І. Эпімах-Шыпіла (крымінальная справа спынена 12. 9. 1930 г.), І. І. Цвікевіч, М. І. Гарэцкі, Я. Л. Дыла.

Ліпень, 19. Арыштаваны Ф. П. Ждановіч, У. А. Жылка.

Паказанні ДПУ П. В. Мядзёлкі: «В 1927 г. я дала абавязальства ГПУ БССР о том, что я не буду разглашать имевших место разговоров со мной о моем сотрудничестве в ГПУ. Эти разговоры со мной вели Опанский и Андреев. [...] В июне 1930 года в Горецкую академию приехал сотрудник ГПУ Чернышев. Он меня вызвал к себе и стал спрашивать меня о ряде лиц, проживающих в Минске, в частности о Ластовском, Красковском, Тремповиче, М. Красинском, Ильюченке, Смоличе. Далее он мне сообщил, что в Белоруссии имеется невыявленная контрреволюционная организация националистической окраски с ориентацией на Польшу. В заключение он мне предложил принять участие в раскрытии этой организации. Я на это ответила согласием и заявила [...], что после своего возвращения из Москвы я приеду в Минск, свяжусь с ГПУ, вернее, сообщу в ГПУ о своем приезде и по мере сил буду помогать ГПУ в раскрытии организации. ...После этого я встретила в Москве с Янкой Купала. О предложении Чернышева я ему ничего не говорила, возможно, что в разговоре с Купалой мы затронули вопрос об арестах, произведенных в Минске (об аресте Смолича и Кислякова сообщила мне жена Купалы, об аресте Тремповича в Москве я узнала от Василевича). Показание записано с моих слов правильно». *Колас Г. Карані міфаў: Жыццё і творчасць Янкі Купалы. Мн., 1998. С. 193—194 (далей будзе: Колас Г.— Я. С.).*

Ліпень, 20. Арыштаваны У. М. Дубоўка.

Паказанні ДПУ П. В. Мядзёлкі: «Последний мой приезд совпал с раскулачиванием его (Я. Купалы.— Я. С.) родственников. Он, как всегда, мало говорил, но все же из скудных фраз можно было заключить, что принципиально против коллективизации он ничего не имел, наоборот, признавал большую

выгоду, но на него большое впечатление произвела судьба раскулаченных, в большинстве неправильно раскулаченных (против правильности раскулаченных Романовских — он не возражал — «я их сделал кулаками, я им помогал в хозяйстве, я виноват», — но Облачинские (трэба — Облачимские. — Я. С.) — многолюдная семья, очень бедные). Высылку раскулаченных считал хуже, чем беженство». *Колас Г., с. 187—188.*

Ліпень, 24. Арыштаваны Г. І. Гарэцкі.

Ліпень, 25. Арыштаваны А. К. Гурло, А. Я. Адамовіч, А. А. Барэка.

Ліпень, 28. З паказанняў ДПУ А. Смоліча: «Об эпизоде с Купалой. В начале марта у меня собралась небольшая компания. Были: Тремпович, несколько дам, в том числе жена Купалы. Позже пришли сам Купала и Лесик, которые перед этим были у него дома. У Купалы была большая неприятность — его двух замужних сестер раскулачили и выслали в эшелоне вместе с детьми из Белоруссии. Он был этим чрезвычайно расстроен и целый вечер только об этом и говорил... В конце ужина, сильно захмелевши, Купала разрыдался, чем привел всех в смущение. Он упрекал всех белорусов, что ему никто не хочет помочь. Мы постарались его утешить, говорили, что это ошибка, что даже перед массами неудобно сказать о высылке из Белоруссии семьи Купалы, что он, как народный поэт, заслужил, чтобы считались с его личной жизнью и т. д. Купала, впрочем, обращался главным образом к Коласу, и тот обещал завтра же сходить по этому делу в СНК. Свое обещание Колас исполнил. Вскоре затем высылка сестер Купалы была отменена». *Колас Г., с. 187.*

Ліпень. У Празе вечар-канцэрт з нагоды 25-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Прысутнічала каля 400 чалавек беларускіх, украінскіх, чэшскіх рабочых, служачых, студэнтаў. Даклад З. Неядлы. Студэнты дэкламавалі вершы Я. Купалы.

Жнівень, 6. Арыштаваны П. А. Бузук.

Жнівень, 15. Напісаны верш «Працай дружнай, калектыўнай». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1930, № 190, 17 жн.

Лета. Я. Купалу выклікалі на допыты ў ДПУ, дзе патрабавалі фактаў аб арганізацыі «Саюза вызвалення Беларусі», лідэрам якой ён нібыта быў.

Верасень, 3. Арыштаваны А. В. Баліцкі.

Верасень, 10. Падарыў З. Азгуру «Творы 1918—1928» (1930). *ЭД, с. 32; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 328.*

Верасень, 16. К. С. Елісееву падпісаў сваю кнігу «Творы 1918—1928» (1930). *ЭД, с. 212; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 341.*

Верасень, 25. У газеце «Беларуская крыніца» (№ 27, Вільня) артыкул А. Сакалінскага (А. Станкевіча) «Янка Ку-

пала (У 25-я ўгодкі яго творчасці. 1905—1930)», дзе аўтар хваліць дарэвалюцыйную творчасць паэта і негатыўна ацэньвае савецкую.

Верасень, 27. У зале Віленскай беларускай гімназіі ўрачысты вечар, прысвечаны 25-годдзю літаратурнай творчасці Я. Купалы. Ставіўся абразок «На папасе». *ЭД, с. 494.*

Верасень, 28. У літоўскай зале (зав. Св. Мікалая, 8) В. Багдановіч прачытаў лекцыю «Янка Купала і Шаўчэнка». «*Шлях моладзі*» (Вільня), 1930, № 10 (20), вокладка.

Кастрычнік, 9. У газеце «Ўсп» («Права», Прага) верш Я. Купалы «Вы кажаце» (пераклад Ф. Ціхага).

Кастрычнік, 10. Удзельнічаў у сустрэчы друкароў з пісьменнікамі Беларусі, са старшынёй Міжнароднага бюро рэвалюцыйнай літаратуры венгерскім пісьменнікам Бэла Ілешам, адказным сакратаром ВОАПП А. Селіваноўскім. Выступаў з чытаннем сваіх твораў. «*Рабочий*», 18 кастр.

У «Звяздзе» «Прагэст пісьменнікаў БССР» супраць рэпрэсій польскіх уладаў да працоўных Заходняй Украіны. Сярод іншых подпіс Я. Купалы.

Лістапад, да 7. Прыязджаў у Маскву.

Лістапад, 7. Падпісаў «Творы 1918—1928» (1930) С. М. Гардзецкаму. *ЭД, с. 149; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 335.*

Лістапад, 15. Даваў паказанні ў ДПУ. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 510—512.*

Лістапад, 20. Пісьмо А. Чарвякову. *ПЗТ, т. 8, с. 113, 391—394.*

Спроба самагубства. «*ЛіМ*», 1988, 3 чэрв.

Снежань, 6. На бюро ЦК КП(б)Б разглядалася справа Я. Купалы. Платонаў Р. *На крутым павароце.* Мн., 1999. С. 297.

Снежань, 10. «Адкрыты ліст Янкі Купалы» ў рэдакцыю газеты «Звязда» напісаў Л. Бэндэ, бо ў бальніцы хворы Я. Купала не мог фізічна зрабіць гэта.

Снежань, 14. «Звязда» апублікавала гэты фальсіфікаваны «Адкрыты ліст Янкі Купалы».

На працягу года. Напісаны верш «Новая восень». Упершыню — «Беларусь калгасная», 1932, № 1. Выйшлі з друку: «Избранные стихи» з прадмоваю Л. М. Клейнбарта ў Дзяржаўным выдавецтве РСФСР; зборнікі вершаў «Песня-байка»; «Творы 1918—1928»; зборнік вершаў «Адцвітанне»; зборнік паэм «За што?».

У артыкуле «Беларуская мова і літаратура» (энцыклапедыя Меера, 7-е выданне, т. 12, на нямецкай мове) сярод 13 беларускіх пісьменнікаў названа і прозвішча Купалы.

Зрабіў пераклад паэмы У. Бранеўскага «Парыжская камуна». Упершыню — «Чырвоная Беларусь», 1930, № 5, цалкам — Зб. тв., т. VI (1932).

1931

Студзень. У бальніцы. Рана не загойвалася. Як паведаміў мастак Я. М. Ціхановіч: яго маці, якая працавала ў бальніцы санітаркай, бачыла, як за шырмаю каля Я. Купалы сядзеў супрацоўнік НКУС.

Люты, 1. Газета «Русский голос» (Нью-Йорк) перадрукавала са «Звязды» «Адкрыты ліст».

Люты, 4. З-за палітычнага праследавання застрэліўся вучоны, першы прэзідэнт АН БССР, акадэмік, сябар Я. Купалы У. М. Ігнатоўскі. *ПЗТ, т. 8, с. 394.*

Люты, 15. Газета «Белорусская трибуна» (ЗША, рэдактар Я. Варонка) перадрукавала з «Русского голоса» «Адкрыты ліст».

Люты, 20. «Беларуская крыніца» (Вільня) паведамляла, што Я. Купала быццам быў арыштаваны і скончыў жыццё самагубствам.

Люты, 26. Газета «Беларускі звон» (Вільня) паведаміла, што Я. Купала скончыў жыццё самагубствам, змясціла яго партрэт у жалобнай чорнай рамцы і надрукавала «некралог». Адказ Я. Купалы ў газеце «Чырвоны сцяг» (Вільня), 1931, 15 (4) крас., № 3 (81), с. 3—4 пад загалоўкам «Здэмаस्कваная хлусня нацыянал-фашыстаў» з датаю: Менск, 30/III. 31 г.

Сакавік, 30. Напісаў «Ліст у рэдакцыю». Упершыню — «Звязда», 1931, 2 крас.

Сакавік, 31. У «Звяздзе» (№ 38) адкрытае пісьмо М. Горкаму з нагоды яго 63-й гадавіны з дня нараджэння «Вы працярэблівайце шляхі да сусветнай пралетарскай рэвалюцыі».

Красавік, 10. Напісаны верш «А ў Вісле плавае тапелец». Упершыню — «Звязда», 1931, № 100, 12 крас.

Вясна. На кватэры Я. Купалы В. Таўлай з таварышамі дамаўляліся з паэтам выступіць у «Звяздзе» супраць праследавання ўладамі Польшчы ўдзельнікаў рэвалюцыйнай і нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў Заходняй Беларусі.

М. Лужанін пісаў: «У тыя гады паводкі на Свіслачы былі вельмі бурныя. Яна выходзіла з берагоў, заліваючы ўсе нізкія мясціны ўздоўж рэчышча. Кастрычніцкая вуліца з домам паэта на некалькі дзён аказвалася адрэзанай ад горада, і Купалу даводзілася загадзя выбірацца і адседжвацца то на кватэры ў Коласа, то дзе-небудзь у іншым месцы.

Вясною 1931 года рака ўзбунтавалася ноччу так хутка і раптоўна, што праз нейкую гадзіну дом Купалы быў заліты па вокны. Вада хлынула ўсярэдзіну. Іван Дамінікавіч, Уладзіслава Францаўна і ўсе хатнія эвакуіраваліся на гарышча. З Дома пісьменніка была накіравана «ўратоўчая экспедыцыя» на чале з Сымонам Баранавых, якая на лодках перавезла «пацярпеўшых» да Міхася Чарота. Па званку гаспадара кватэры мы прыйшлі туды з Валерыем Мараковым. Папыталіся, як адчуваюць сябе ўратаваныя ад стыхіі.

Купала адпачыў і пасміхаўся, прапануючы Чароту мяняцца на кватэры. Раптам у кухні нехта адкруціў кран, зацурчаў струменьчык вады.

— Не, Міхасёк, — звярнуўся Купала да Чарота, — лепш будзем жыць, як жылі. Вада мяне і тут даганяе, ведае, што я яе люблю». *Лужанін М. Сустрэчы. Мн., 1982. С. 13—14.*

Май. У «Маладняку» (№ 5) «Матэрыялы да нарысаў па гісторыі беларускай літаратуры (Уводзіны)» Л. Бэндэ. Творчасць Я. Купалы разглядаецца з вульгарна-сацыялагічных пазіцый. Негатыўная ацэнка творчасці Я. Купалы паўторана ў больш грубай форме ў 2-й ч. «Матэрыялаў для нарысаў...», напісанай Л. Бэндэ і А. Кучарам. «Маладняк», № 6—7.

Выступаў у Рагачове ў кавалерыйскім палку. Чытаў байцам свае вершы.

Жнівень. У доме адпачынку «Работнік друку» (Сочы). ЭД, с. 571.

Жнівень, 18. З Сочы напісаў ліст К. С. Елісееву. ЭД, с. 571; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 284.

Верасень. Па дарозе дамоў заязджаў у Маскву, сустракаўся з К. С. Елісеевым. *Ліст К. С. Елісеева ад 14. IX. 1931 г.*

Лістапад, 14. З Мінска ў лісце К. С. Елісееву прасіў прыслаць «Кабзар» Т. Шаўчэнкі на рускай мове. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 284.

Лістапад, 16. Напісаны верш «Маладым паэтам». Упершыню — зб. «Песня будаўніцтву». У «Звяздзе» верш «Дзе крыўда адвечная спела».

Лістапад, 22. Напісаны верш «Песня будаўніцтву». Упершыню — «Звязда», 1931, № 317, 25 лістап.

Снежань. Напісаны вершы «Ударніку» і «Заўсёды наперад». Упершыню абодва — «Беларусь калгасная», 1932, № 2.

Студзень, да 15. У часопісе «Чырвоная Беларусь» (№ 1) фота: Я. Купала і А. Вішня; Я. Купала з брыгадай беларускіх пісьменнікаў.

Студзень, 29. Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, М. Чаротам, Ц. Гартным, П. Галавачом і іншымі на літаратурным вечары ў Мінску, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння А. С. Серафімовіча. «Заклік», 1933, № 2, с. 130.

Люты, 26. Выйшаў 1-ы нумар газеты «Літаратура і мастацтва», дзе Я. Купала часта друкаваўся.

Сакавік, 29. Падпісаў А. Дудару свой Збор твораў, т. 2 (1929, 2-е выд.). ЭД, с. 206; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 340.

Сакавік. Напісаны верш «Настане такая часіна». Упершыню — «Звязда», 1932, № 86, 16 крас.

Красавік, 15—16. З Я. Коласам прыняў удзел у Першай літаратурнай канферэнцыі пагранаховы і войск Дзяржаўнага палітупраўлення (ДПУ). Чытаў вершы. *Мушынскі, с. 204; «Звязда», 18 крас.; «Чырв. змена», 25 крас.*

Красавік, 24. У Рыжскай дадатковай школе для дарослых вечар, прысвечаны творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. ЭД, с. 585.

У «Правде» Пастанова ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый» ад 23 красавіка 1932 г. 27 красавіка яна змешчана ў «Савецкай Беларусі».

Красавік, 26. У Дзвінскай (Латвія) беларускай гімназіі вечар «Янка Купала — прарок беларускага адраджэння». ЭД, с. 190.

Красавік. У № 4 часопіса «Беларусь калгасная» паведамлялася: «Скора выходзіць шосты том Збору твораў Янкі Купалы».

Май, 15. «Літаратура і мастацтва» (№ 8) змясціла прывітанне ўдзельнікаў агульнага сходу г. Мінска М. М. Галадзеда ў сувязі з 5-годдзем яго работы Старшынёй СНК БССР. Сярод падпісаўшых членаў прэзідыума сходу — Я. Купала, Я. Колас, М. Лынькоў, А. Александровіч, К. Крапіва, П. Швейдэль, П. Галавач, Ц. Гартны, В. Вольскі, М. Чарот, І. Харык, М. Кульбак, Л. Кацовіч, М. Модэль, І. Шапавалаў і інш.

У газеце «Літаратура і мастацтва» эпіграма Ц. Гартнага «Янку Купалу», артыкул Я. Купалы «Дасцігнем нявіданых сусветных поспехаў» — водгук на пастанову ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый».

Май, 22—24. У складзе брыгады беларускіх пісьменнікаў (С. Баранавых, У. Хадыка, С. Ліхадзіеўскі, А. Кучар і інш.) выязджаў у Барысаў для ўдзелу ў літаратурных вечарах. Чытаў свае вершы. «Беларусь калгасная», 1932, № 5, с. 95 паведамляла: «Брыгада правяла чатыры літаратурныя вечары: 22 мая

для рабочых Нова-Барысаўскіх прадпрыемстваў; 23 мая ранішнік для студэнцкай моладзі Барысава, вечарам адбылося ўрачыстае паседжанне бюро РК КСМ з шырокім удзелам гарадскога камсамольскага актыву, дзе С. Ліхадзіеўскім быў зроблены даклад аб паказе камсамолу ў мастацкай літаратуры і аб разгортванні творчага агляду маладзёжнай літаратуры. 24 мая брыгада выязджала ў Стара-Барысаўскі с.-г. тэхнікум, дзе таксама правяла літаратурныя выступленні для студэнтаў тэхнікуму. За час прабывання брыгады ў Барысаве ў газ. «Большавік Барысаўшчыны» была выдадзена пры ўдзеле брыгады літаратурная старонка».

Май, 23. Выступіў на пасяджэнні Барысаўскага РК ЛКСМБ.

Май, 24. Сустрэўся са студэнтамі сельгастэхнікума. «ЛіМ», 5 чэрв.; ЭД, с. 65.

Май — чэрвень. У «Кнізе — масам» (№ 2—3) паведамленне, што Я. Купала перакладае «Кабзара» Т. Шаўчэнкі.

Чэрвень, 15. Канферэнцыя беларускіх настаўнікаў у Дзвінску пастанавіла адсвяткаваць 8 ліпеня ва ўсіх беларускіх школах Латвіі 50-годдзе з дня нараджэння Я. Купалы. Звярнулася ў Латвійскі радыёфонд з просьбаю прачытаць у гэты дзень лекцыю на тэму «Беларускае адраджэнне і творчасць Янкі Купалы» і даць беларускае канцэртнае аддзяленне.

Чэрвень. У часопісе «Беларуская школа» (Рыга, 1932, № 6) артыкул К. Адраджэнца (К. Б. Езавітава) «Святкаванне 50-х угодкаў Янкі Купалы і Якуба Коласа ў Рызе».

Першае паўгоддзе. Выйшаў з друку 4-ы том Збору твораў Я. Купалы. «Беларусь калгасная», № 5, с. 96.

Ліпень, 11. У «Звяздзе» (№ 154) апублікаваны вершы «Адзінаццаць месяцаў...» (пад назваю «Адзінаццаць...») і «Пад чырвонай зоркаю».

Ліпень, 12. У Львове на беларускай мове выйшла газета «Жыццё» — орган КПЗБ. У ёй надрукаваны верш Я. Купалы «Настане такая часіна», у якім замест слоў «савецкай», «ленінскім», «камуны» былі пастаўлены шматкроп'і.

Жнівень, 20. «Літаратура і мастацтва» (№ 16) паведаміла: «У Капыль выязджалі народны паэт Янка Купала і паэт М. Хведаровіч.

18 ліпеня ў будынку сацкультуры адбыўся шырокі літаратурны вечар для парт- і прафактыву. Прысутныя паэтаў сустракалі вельмі гарача. М. Хведаровіч зрабіў даклад пра задачы перабудовы літаратурных арганізацый у сувязі з пастановай ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б.

Пасля даклада і адказу на запытанні выступілі Янка Купала і Мікола Хведаровіч, якія чыталі свае творы.

Азнаёміўшыся з будаўніцтвам у Капылі, пісьменнікі выехалі на мяжу для знаёмства з жыццём і бытам пагранічнікаў. Пісьменнікі рабілі літаратурныя выступленні сярод пагранічнікаў, а таксама знаёміліся з будаўніцтвам прымежных калгасаў.» *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 196—197; ЭД, с. 635.*

Жнівень, 21. Падараваў Сымону Баранавых Збор твораў, т. 6 (1932) з аўтографам. *ЭД, с. 64; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 329.*

Жнівень. У часопісе «Беларусь калгасная» (№ 8) паведамленне: «Я. Купала ўвайшоў у склад рэдкалегіі час. «Беларусь калгасная».

У часопісе «Яна ліф» — «Новае пісьмо» (№ 8) першы пераклад на татарскую мову твораў Я. Купалы — верша «А ў Вісле плавае тапелец» (перакладчык невядомы).

Верасень, 9. Напісаў ліст у рэдакцыю «Савецкай Беларусі» ў сувязі з «святкаваннем» яго 50-годдзя ў Польшчы.

Верасень, 10. У Яўрэйскім дзяржаўным тэатры вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы (фота ў «Чырвонай Беларусі», № 18). З дакладамі выступілі Т. Ф. Домбаль, А. Кучар, з прывітанніямі — М. Лынькоў, П. Галавач, І. Харык. Вершы Я. Купалы ў перакладзе на яўрэйскую мову чытаў З. Аксельрод. З прамовай выступіў юбіляр (надрукавана 13 верасня ў «Савецкай Беларусі» і «Звяздзе»). «*Лит. газета*», 11 верас.; «*Чырв. змена*», 12 верас.; «*Звязда*», 13—14 верас.

У «Літаратуры і мастацтве»: апавяданне-імпрэсія С. Баранавых «Матчын сын», прысвечанае Я. Купалу, вітанні, падпісаныя М. Зарэцкім, Р. Кобецам, М. Лужаніным, В. Марковым, У. Хадыкам, С. Шушкевічам, А. Вольным, верш П. Броўкі «Янку Купалу», артыкул А. Кучара «Янка Купала» (гаворыць і пра памылкі, зрывы, неразуменне паэтам Кастрычніцкай рэвалюцыі).

У віленскай газеце «Беларуская крыніца» (№ 31, працяг у № 32, 20 верас., № 34, 8 кастр.) артыкул В. Багдановіча «К сонцу душой! Крытычны нарыс творчасці Я. Купалы з пункту гледжання характа і мастацтва (У 50-ыя ўгодкі нарадзінаў паэта. 25. VI. 1882—25. VI. 1932)», у якім аўтар станоўча характарызуе дарэвалюцыйную творчасць Я. Купалы і негатыўна ацэньвае савецкую.

Верасень, 11. У «Літаратурной газете» прывітанні Я. Купалу ад аргкамітэта ССП ССРСР і верш «А ў Вісле плавае тапелец».

Урад рэспублікі прыняў дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў у сувязі з юбілеем Я. Купалы. У час гутаркі былі закрануты пытанні нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР і перабудовы літаратурна-мастацкіх арганізацый. «*Звязда*», 14 верас.

Верасень, 12. З дэлегацияй беларускіх пісьменнікаў у М. М. Галадзеда. «Сав. Беларусь», 13 верас.; «Чырв. змена», 15 верас.

Верасень, 13. У «Савецкай Беларусі» (№ 203) артыкул «Усе свае сілы, усе свае парывы думак і сэрца аддаю на ажыццяўленне гэтай вялікай ідэі — пабудовы сацыялізму...».

Верасень, 16. На вечары ў кінатэатры «Культура» (цяпер Рускі тэатр імя М. Горкага), прысвечаным прыезду ў Мінск палітычных вязняў Заходняй Беларусі, вызваленых з польскіх астрогаў савецкім урадам. Вязняў віталі рабочыя фабрык і заводаў Мінска, Я. Купала, М. Чарот, А. Александровіч, І. Харужая. Я. Купала чытаў верш «А ў Вісле плавае тапелец». В. Харужая, калі Я. Купала скончыў чытаць, падхапілася з месца, падбегла да паэта і расцалавала яго. «Звязда», 18 верас.; «Дружба народоў», 1965, № 12, с. 223—229; «Полымя», 1974, № 5, с. 33.

Верасень, 17. Я. Купала, В. Харужая і М. Чарот наведалі рэдакцыю часопіса «Чырвоная Беларусь». Шарахоўскі, 1976, с. 56—57.

Верасень, 24. У Доме асветы злёт ударнікаў, закліканых у літаратуру. Даклады М. Лынькова, М. Аляхновіча. З прамовамі выступілі Я. Купала, П. Глебка, В. Маракоў і інш. «Звязда», 26 верас.

Верасень, 25. На ўрачыстым пасяджэнні ў Доме культуры, прысвечаным 40-годдзю літаратурнай дзейнасці М. Горкага, выступіў з прамоваю.

У «Савецкай Беларусі» і «Звяздзе» артыкул «Максіму Горкаму».

Верасень. ЦК КПЗБ выдаў у Вільні нелегальны зборнік «Пяцідзесяцігоддзе народнага паэта Янкі Купалы».

Кастрычнік, 2. На аб'яднаным пасяджэнні Акадэмічнага савета Беларускай Акадэміі навук, Аргкамітэта Саюза пісьменнікаў Беларусі, Цэнтральнага бюро секцыі навуковых работнікаў у Доме Камасветы (каля тэатра імя Я. Купалы), прысвечаным М. Горкаму. З дакладамі выступілі І. Замоцін, С. Вальфсон. Я. Купала зачытаў прывітанне М. Горкаму. Свае творы чыталі С. Ліхадзіеўскі, А. Александровіч, І. Шапаваляў. «Звязда», 5 кастр.; «ЛіМ», 8 кастр.

Кастрычнік, 10. Разам з М. Лыньковым, А. Александровічам, П. Галавачом, С. Баранавых, З. Аксельродам едзе ў Запарожжа на ўрачыстае адкрыццё Днепрагэсу. Брыгада пісьменнікаў наведала Краматорскі машынабудаўнічы завод, Харкаўскі трактарны завод, Літаратурны інстытут імя Т. Р. Шаўчэнкі. На ўрачыстым пленуме Украінскага аргкамітэта ССП,

наладжаным у Харкаве ў гонар беларускіх гасцей, Я. Купала прачытаў свае вершы. Пленум пастанавіў выдаць зборнік твораў паэта на ўкраінскай мове. Тут сустракаўся з Т. Масэнкам, У. Сасюрай. «Сав. Беларусь», 19 кастр.; «ЛіМ», 24 кастр.; ЭД, с. 64, 146, 200.

Кастрычнік, 15. Ліст брыгады беларускіх пісьменнікаў, што ездзілі з Я. Купалам на Днепрагэс. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 198; ПЗТ, т. 8, с. 299—300.*

Кастрычнік, 29. Рыжская прыватная беларуская гімназія Таварыства беларускіх вучыццялёў у Латвіі адзначыла 50-годдзе Я. Купалы і Я. Коласа. Лекцыю «Янка Купала і Якуб Колас у беларускім адраджэнні» прачытаў кіраўнік Беларускага аддзела пры Міністэрстве асветы У. В. Пігулеўскі. «Бел. крыніца», 6 лістап.; ЭД, с. 585.

Кастрычнік, 30. Таварыства «Беларуская хата» разам з Рыжскай беларускай вячэрняй школай для дарослых наладзіла ў адным з клубаў Старога горада Рыгі вечар у гонар 50-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа. Старшыня таварыства М. Я. Дзямідаў сказаў слова пра значэнне Я. Купалы і Я. Коласа ў нацыянальна-сацыяльным руху беларусіх працоўных. Вучні прачыталі вершы народных паэтаў Беларусі.

Кастрычнік. Напісаны верш «Вялікаму Кастрычніку». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1932, № 21, 6 лістап.

Лістапад, 16. І. М. Барашку падпісаў свае кнігі: Збор твораў, т. 1 (1928), т. 2 (1929). ЭД, с. 65; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 329.

Лістапад, 20. У Дзвінскай (Латвія) беларускай гімназіі літаратурны вечар, прысвечаны 50-годдзю Я. Купалы і Я. Коласа. Уступнае слова намесніка дырэктара У. Н. Раткіна. Навучэнка Л. Чаркоўская прачытала рэферат. Быў сыграны абразок «На папасе», прачытана 12 вершаў паэта. «Бел. школа ў Латвіі», № 6, с. 232; ЭД, с. 190.

Лістапад, 22. З нагоды прызначанага на 28 лістапада суда над Б. Тарашкевічам напісаны верш «Суд ідзе». Упершыню — «Звязда», 1932, № 265, 28 лістап.

Лістапад, 27. У зале Віленскай літоўскай гімназіі (зала «Аролло», Дамброўскага, 5) беларуская грамадскасць святкавала 50-годдзе Я. Купалы і Я. Коласа. Даклады пра Я. Купалу В. Багдановіча, пра Я. Коласа Н. Чарнецкага. Чыталі вершы Я. Купалы і Я. Коласа. Хор студэнтаў пад кіраўніцтвам Р. Р. Шырмы спяваў песні на вершы паэтаў. Былі прадстаўнікі літоўскай і польскай грамадскасці. «Бел. крыніца», 27 лістап., 4 снеж.; ЭД, с. 494.

Лістапад, 30. У газеце «Огка» (№ 131; «Ворыва», Мінск) верш «Суд ідзе» ў перакладзе на польскую мову А. Гараўскага.

У «Звяздзе» ліст беларускіх пісьменнікаў супраць суда над Б. Тарашкевічам. Сярод падпісаўшых Я. Купала.

Снежань, 4. У «Літаратуры і мастацтве» ліст беларускіх пісьменнікаў у абарону Б. Тарашкевіча. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 199—200.*

Снежань, 11. Напісаны верш «Якубу Коласу» («Як калісь спявалі...»). Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1932, № 24, 15 снеж.; «Звязда», 1932, № 279, 15 снеж.

Снежань, 15. На ўрачыстым вечары ў БДТ-1, прысвечаным 50-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа, абраны ў прэзідыум, прачытаў свой верш «Якубу Коласу» («Як калісь спявалі...»). Прысутнічалі П. Горын, Л. Бэндэ, М. Лынькоў, І. Харык і інш. «Звязда», 18 снеж.; «ЛіМ», 28 снеж.

Снежань, 18. Літаратурна-гістарычны гурток Віленскай беларускай філіі дзяржаўнай гімназіі наладзіў свята ў гонар 50-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа. Прачытаны 2 рэфераты, паставілі «Сон на кургане», адбыўся канцэрт. «Бел. крыніца», 25 снеж.

Снежань, 19—20. У «Савецкай Беларусі» артыкул Л. Бэндэ «Аб класавай барацьбе на культурным участку». Негатыўна ацэнена творчасць Я. Купалы.

Снежань, 28. У «Літаратуры і мастацтве» паведамленне: «Янка Купала перакладае з украінскай мовы «Кабзар» Т. Шаўчэнкі».

Снежань. Газета КПЗБ «Барацьба» (Берлін, на беларускай мове) у № 3 змясціла верш «Суд ідзе».

У часопісе «Ljublianski zvon» (Любляна, Югаславія) артыкул Я. Шэдзівага «Янка Купала», у якім аўтар піша: «Сярод людзей, якія найбольш паспяхова абуджалі свядомасць народнай самабытнасці і беларускай мове заваявалі аўтарытэт літаратурнай, першае месца, безумоўна, займае Янка Купала. Дзякуючы значэнню сваёй паэзіі, ён дамогся ўваходу ў сусветную літаратуру і звярнуў увагу свету на свой невядомы народ. Многія яго вершы перакладзены на польскую, украінскую, чэшскую і нямецкую мовы; сярод перакладчыкаў на рускую мову — Максім Горкі... Глыбокія думкі, прыгожая мова і цудоўныя тропы яшчэ больш уздымаюць мастацкую вартасць твораў Янкі Купалы і забяспечваюць яму месца сярод найбольш значных прадстаўнікоў сусветнай паэзіі. Пераклад яго твораў на нашу мову азначаў бы для славенскай культуры набыванне свежых сокаў маладога славянскага народнага арганізма».

На працягу года. Напісаны верш «Дзіцячае». Упершыню — Зб. тв., 1932, т. VI.

У Зборы твораў, т. 6 (1932) упершыню апублікаваны пераклады з рускай мовы — «Першамайская песня» і верш П. Шкулёва «Мы кузнецы» — «Кавалі», 14 радкоў з верша М. Някрасава «Несжатая полоса» («Нязжатыя гоні»).

Выйшаў 3-і том Збору твораў (2-е выданне, на вокладцы — 1933).

1933

Студзень, 19—20. Разам з Ц. Гартным, П. Галавачом, М. Лужаніным, А. Кучарам выязджаў у Магілёў для сустрэчы з палітработнікамі і камсаставам гарнізона, са студэнтамі горада. У вечарах прымалі ўдзел А. Александровіч і С. Нортман. «Заклік», № 2, с. 132; ЭД, с. 146.

Студзень, 28. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул М. Пятуховіча «Супраць праяў нацыянал-дэмакратызму ў беларускай літаратуры», дзе ён абвінавачвае Я. Купалу ў нацдэмаўшчыне (п'еса «Тутэйшыя», памылкі мінулага і інш.), выступае супраць артыкула А. Сідарэнкі «Шлях паэта» (пра Я. Купалу, «Беларусь калгасная», 1932, № 6—7), С. Баранавых.

Студзень, 29. У прэзідыуме вечара, прысвечанага 70-годдзю з дня нараджэння А. Серафімовіча разам з Я. Коласам, М. Чаротам, М. Лыньковым, А. Александровічам, П. Галавачом, К. Крапівой, Ц. Даўгапольскім, Ц. Гартным, С. Рак-Міхайлоўскім, С. Нортманам і інш. «Заклік», № 2, с. 130; «ЛіМ», 10 лют.

Люты, да 10. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, К. Чорны, М. Клімковіч, А. Александровіч, П. Галавач, І. Харык, Р. Кобец, Б. Мікуліч, Ц. Даўгапольскі, Я. Рамановіч) выязджае ў Маскву на другі пленум Аргкамітэта ССП СССР. «ЛіМ», 10 лют.; *Мушынскі, с. 210.*

Люты, 10. У «Літаратуры і мастацтве» ліст у рэдакцыю С. Баранавых «Пра маю вялікую памылку» («Матчын сын»).

Люты, 11. «Таварыства беларускай моладзі ў Латвіі» разам з вучнямі Рыжскай беларускай вячэрняй дадатковай школы паставіла ў Рызе «Паўлінку». «Бел. школа ў Латвіі», № 2.

Люты, 12—19. Браў удзел у рабоце другога пленума Аргкамітэта ССП СССР. Заслуханы і абмеркаваны даклады А. В. Луначарскага пра задачы драматургіі і С. С. Дынамава пра драматургію для вёскі, даклад Л. Субоцкага пра статут ССП СССР. Я. Купала і Я. Колас выступалі з прамовамі. «Лит. газета», 17, 23 лют.; «Правда», 13 лют.; «Звязда», 20 лют.; «ЛіМ», 27 лют.

Люты, 17. У «Літаратурнай газете» пад загалоўкам «Сваю судьбу я наўсёгда связал з судьбай пролетарскай рэвалюцыі» выступленне на пленуме Аргкамітэта ССП СССР.

Люты, 20. У «Звяздзе» выступленне на пленуме Аргкамітэта ССП СССР.

Люты, 24—сакавік, 2. Удзельнічае ў рабоце першага пашыранага пленума Аргкамітэта ССП БССР, прысвечанага творчым пытанням беларускай літаратуры. Доклады М. Клімковіча, Я. Бранштэйна. Разам з Я. Коласам кааптаваны ў склад аргкамітэта ССПБ. «Звязда», 26, 28 лют., 1, 2, 3 сак.

Люты, 26. На вячэрнім пасяджэнні пленума выступіў з прамоваю. «ЛіМ», 27 лют., 1—3 сак.; «Польмя», 1982, № 6, с. 60; ПЗТ, т. 8, с. 129—131.

Люты, 27. Разам з Я. Коласам, П. Галавачом, П. Шукайлам і іншымі дэлегатамі пленума аргкамітэта ССП БССР выступіў на літаратурным вечары ў Мінскім педінстытуце. «Чырв. змена», 27 лют.; «Заклік», № 3, с. 113.

Сакавік, 1. У «Звяздзе» (№ 47) выступленне Я. Купалы на пленуме Аргкамітэта ССП СССР.

Сакавік, 16. Арыштаваны З. Астапенка.

Сакавік, 17. У «Літаратурнай газете» артыкул сакратара ЦК ВКП(б) Беларусі В. Жаброўскага «Літаратура Советскай Беларусі і требаванія эпохі», дзе гаворыцца пра Я. Купалу як вялікага майстра беларускага слова.

Сакавік, 19. У «Літаратуры і мастацтве» фатаграфія Я. Купалы з удзельнікамі пленума Аргкамітэта ССП Беларусі ў Мінску: з Я. Коласам, М. Чаротам, В. Кірпоціным, Х. Дунцом, Я. Бранштэйнам, А. Александровічам, І. Харыкам.

Сакавік, 21—25. У Мінску Усебеларускі з'езд калгаснікаў-ударнікаў. Вітаў дэлегатаў з'езда. «Заклік», № 4, с. 132.

Красавік, 19. Напісаны верш «Май» («Ходзіць май па свеце»). Упершыню — «Звязда», 1933, № 95, 30 крас. — 1 мая; «ЛіМ», 1933, № 13, 1 мая.

Красавік, 21. Напісаны артыкул «23-IV-32—23-IV-33 г.». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1933, № 12, 23 крас.

Красавік, 23. Разам з Я. Коласам, М. Хведаровічам і іншымі выступіў на літаратурным вечары ў БДУ, прысвечаным гадавіне пастановы ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый». Расказаў студэнтам пра сутнасць і значэнне пастановы, прачытаў новыя вершы. «Заклік», № 4, с. 131.

Красавік, 26. У клубе металістаў выступіў з чытаннем твораў. «Заклік», № 4, с. 131.

Май, 8. Разам з Я. Коласам, П. Галавачом, З. Бядулем, М. Лыньковым, Х. Дунцом, С. Нортманам на пасяджэнні Аргкамітэта

Саюза пісьменнікаў увайшоў у склад камісіі па зборы сродкаў на пабудову эскадрыллі імя М. Горкага. «ЛіМ», 12 мая.

Май, 12. На Зборы твораў, т. 6 (1932) пакінуў аўтограф А. А. Карынфскаму і яго жонцы Мар'яне Іосіфаўне. ЭД, с. 289; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 347.

Май, пасля 12. Па дарозе ў калгас імя БВА наведаў г. Любань. У першыя дні знаходжання ў Камуне БВА (Любанскі р-н) наведаў з П. Галавачом і У. Хадыкам рабфак у саўгасе пры Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце. На рабфаку літаратуру выкладаў Алесь Жаўрук. Ён, відаць, і запрасіў пісьменнікаў да сваіх выхаванцаў. Збярогся фотаздымак, які зрабіў выкладчык хіміі і біялогіі Кірэеў, а збярог С. А. Харко, удзельнік той сустрэчы. Прачытаў верш «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...», расказаў, як збірае матэрыялы да паэмы «Над ракою Арэсай». «ЛіМ», 1970, 24 ліп.

Чэрвень, 2. «Літаратура і мастацтва» паведаміла пра конкурс на лепшы драматычны твор, аб'яўлены паводле пастановаў СНК БССР. У журы — Я. Купала.

Чэрвень, 10. Ліст К. С. Елісееву.

Чэрвень, 13. Удзельнічаў у сустрэчы беларускіх пісьменнікаў (А. Александровіч, К. Крапіва, І. Харык, Л. Бэндэ, З. Аксельрод, М. Хведаровіч, С. Знаёмы, Я. Маўр і інш.) з бібліятэчнымі работнікамі ў Беларускай дзяржаўнай бібліятэцы. Уступнае слова — Я. Бранштэйн. Выступіў дырэктар бібліятэкі І. Б. Сіманоўскі. «ЛіМ», 26 чэрв.

Чэрвень, 23. З К. Крапівой, Л. Кацовічам выехаў у Дзяржынскі р-н для ўдзелу ў мерапрыемствах, якія мелі назву «чыстка партыі». «ЛіМ», 26 чэрв.

Чэрвень, 29—30. У «Звяздзе» (№ 141—142) надрукавана паэма «Над ракою Арэсай».

Лета. Быў з жонкаю ў Капылі па запрашэнні Алесі Александровіч. ЭД, с. 36.

Разам з Ц. Гартным і М. Хведаровічам ездзілі ў Цімкавічы да К. Чорнага. ЭД, с. 655.

Ліпень, пачатак. Прысутнічае ў Доме пісьменніка на вечары, прысвечаным прыезду малдаўскіх пісьменнікаў. ЭД, с. 655.

Ліпень, 5. «Звязда» паведамляла, што Я. Купала быў у прэзідыуме вечара-сустрэчы з мардоўскімі пісьменнікамі Н. Эркаем, А. Лук'янавым, С. Лявонцывым. Прысутнічалі таксама У. Галубок, К. Чорны, П. Галавач, І. Гурскі, І. Шапавалаў, віцэ-прэзідэнт БАН Т. Домбаль. Выступалі П. Броўка, С. Дарожны, С. Нортман, В. Казлоўскі і інш. «ЛіМ», 9 ліп.

Ліпень, 6—13. З У. Ф. Луцэвіч і А. Александровічам прыехаў у Ленінград. Наведаў завод «Чырвоны пуцілавец»,

дзе гутарыў з рабочымі, Пецяргоф. 10 ліпеня сустрэўся з пісьменнікамі. 11 ліпеня ўдзельнічаў у вечары ленинградскіх рабочых-беларусаў, прысвечаным 13-й гадавіне вызвалення Беларусі ад польскай акупацыі, які адбыўся ў Летнім тэатры Выбаргскага дома культуры. Чытаў вершы, урыўкі з паэмы «Над ракою Арэсай». Сустракаўся з рэжысёрамі, сцэнарыстамі, рэдактарамі і іншымі работнікамі кінафабрыкі «Савецкая Беларусь». Даў кінематаграфістам абяцанне выступіць з лістом да пісьменнікаў БССР і заклікаць іх памагчы ў стварэнні кінематаграфіі.

Наведаў тэатры, Эрмітаж, Дзяржаўны рускі музей, майстэрню скульптара М. Манізера. Пабываў у свайго даўняга сябра Б. І. Эпімах-Шыпілы. «Літаратурный Ленинград», 15 ліп.; «ЛіМ», 26, 28 ліп.; «Беларусь», 1947, № 6, с. 8.

Ліпень, 12. Падпісаў І. М. Барашку свой Збор твораў, т. 5 (1928). ЭД, с. 65; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 330.

Ліпень, 15. У газеце «Літаратурный Ленинград» артыкул І. М. Барашкі «Янка Купала в Ленинграде».

Чэрвень—ліпень. У «Полымі рэвалюцыі» (№ 6—7) купалаўскі пераклад паэмы Т. Шаўчэнкі «Сон» («У кожнага свая доля»).

Жнівень, 10. Арыштаваны С. Ліхадзіеўскі, М. Лужанін.

Жнівень, 13. У «Літаратуры і мастацтве» апублікаваны адкрыты ліст камсамольцаў Мінскага машынабудаўнічага заводу «Камунар» да Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, Ц. Гартнага, К. Чорнага, К. Крапівы, у якім заклік да старэйшых пісьменнікаў Беларусі паказаць у сваіх творах гераічныя будні рабочай і калгаснай моладзі.

Жнівень, 16. Арыштаваны І. С. Дварчанін.

Жнівень, 17—21. Паездка на адкрыццё Беларуска-Балтыйскага канала, пабудаванага вязнямі ГУЛАГа. 17—18 жніўня знаёміўся з Ленінградам і Пецяргофам. Праз Петразаводск цягніком прыехалі на станцыю Мядзведжая гара. 19 жніўня ў Мядзведжай гары пераселі на параход «Анохін». Праплылі на ім 227 км канала ад пасёлка Павянец да Анежскага возера. На Выг-возеры на мітынгу выступіў і Я. Купала. Члены беларускай дэлегацыі: А. Александровіч, П. Галавач, М. Лынькоў, І. Харык. Ярош, с. 268; ЭД, с. 412.

Жнівень, 26. Распараджэнне дырэктара выдавецтва «Художественная литература» ў Маскве М. Н. Накаракава пра хутчэйшае выданне паэмы Я. Купалы «Над ракою Арэсай». Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 203; ЭД, с. 515.

Пастанова СНК БССР аб рэформе беларускага правапісу. Жнівень, 27. Ліст С. М. Гарадзецкаму.

Жнівень, 29. У «Літаратурной газете» (№ 40) артыкул «Чудо, созданное большевиками» — пра Беламорска-Балтыйскі канал (друкаваўся ў «Літаратуры і мастацтве», 1933, № 40, 18 верас.).

Верасень, 6. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул П. Броўкі пра творчасць Я. Купалы «У пошуках паэзіі».

Арыштаваны А. А. Грыневіч.

Верасень, 18. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул А. Кучара з крытыкай паэмы «Над ракою Арэсай» і фота: Я. Купала сярод членаў беларускай дэлегацыі на Беламорска-Балтыйскім канале.

У «Літаратуры і мастацтве» і «Чырвонай змене» за подпісамі Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, І. Гурскага, М. Лынькова, А. Александровіча, К. Крапівы, К. Чорнага, М. Зарэцкага, Б. Мікуліча, П. Галавача і іншых пісьменнікаў «Адказ камсамольцам Случчыны».

Верасень, каля 20. З Я. Коласам на працягу трох дзён знаходзіцца ў Маскве.

Верасень, 24. У Доме пісьменніка ў Мінску расказаў пра паездку на Беламорска-Балтыйскі канал. «Звязда», 24, 28 верас.

Верасень, 29. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што кампазітар М. Аладаў напісаў вакальна-сімфанічную паэму «Над ракою Арэсай» на словы Я. Купалы. У газеце эскізы П. Галавача «На Беламорбудзе».

Верасень. У навукова-папулярным зборніку «Лиц» — («Прамень», 1933. IX) артыкул славенскага пісьменніка, крытыка і перакладчыка А. Будала «Пра беларусаў і беларускую літаратуру». Верш «А хто там ідзе?» даецца ў арыгінале і падрадкавым перакладзе. *ЭД, с. 95.*

Кастрычнік, 1. Браў удзел у пасяджэнні Аргкамітэта ССП БССР у сувязі з падрыхтоўкай да Першага з'езда пісьменнікаў БССР. «ЛіМ», 10 кастр.

Кастрычнік, 20. У Доме пісьменніка спаткаўся з грузінскімі пісьменнікамі М. С. Джавахішвілі і Н. М. Лордкіпанідзе. Прысутнічалі М. Клімковіч, А. Александровіч, З. Бядуля, М. Лынькоў, П. Броўка, М. Хведаровіч, Я. Бранштэйн, супрацоўнікі Інстытута літаратуры АН Беларусі, студэнты БДУ, Ц. Гартны, І. Замоцін, М. Пятуховіч. *ЭД, с. 170, 188.*

Кастрычнік, 21. Пасля паездкі на Барысаўскі фанерна-запалкавы камбінат госці з Грузіі пабывалі ў доме Я. Купалы. Былі таксама М. Зарэцкі, П. Глебка, І. Харык, А. Александровіч, М. Хведаровіч. Падарыў гасцям паэму «Над ракою Арэсай». *Хведаровіч М. Незабыўнае, с. 126.*

Кастрычнік, 22. Праводзіў М. Джавахішвілі і Н. Лордкіпанідзе на Мінскім вакзале. *Хведаровіч М. Незабыўнае, с. 126.*

Кастрычнік, да 23. У «Звяздзе» паведамлялася, што выйшла з друку паэма «Над ракою Арэсай». «Звязда», 23 кастр.

Кастрычнік, 24. Падпісаў «Над ракою Арэсай» (1933) С. Гарадзецкаму. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 335.*

Кастрычнік, 26. «Літаратура і мастацтва» паведамляла: «Янка Купала працуе зараз над перакладамі з Тараса Шаўчэнкі».

Кастрычнік, 27. У паштоўцы С. М. Гарадзецкаму прасіў прыслаць кніжку пра Беламорска-Балтыйскі канал.

Лістапад. У «Новом мире» (№ 11) «Над ракою Арэсай» Я. Купалы ў перакладзе С. М. Гарадзецкага.

Лістапад, 11. У балгарскай газеце «Работніцескі літэратурен фронт» паведамленне пра напісанне паэмы «Над ракою Арэсай».

Лістапад, 14. У Кіславодску з гэтага дня на лячэнні ў санаторыі КСВ.

Снежань, 2. Паштоўка М. К. Хайноўскай.

Снежань, 9. Ліст С. М. Гарадзецкаму, у якім клапаціцца пра свой зборнік у выдавецтве «Художественная літаратура» ў Маскве. Просіць навесці даведкі. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 287.*

Снежань, 12. У паштоўцы С. М. Гарадзецкаму ўдакладняе, што выедзе з Кіславодска 5 студзеня, а не лютага.

На працягу года. Выйшлі з друку: Збор твораў (выд. 2-е), т. 3.

Польскі філолаг-славіст Ю. Галомбак у артыкуле «Беларуская літаратура» («Вялікая ўсеагульная літаратура». Варшава, 1933, т. 4) высока ацаніў паэзію і драматургію Я. Купалы, яго ролю ў развіцці новай беларускай літаратуры: «Паэзія Купалы вызначаецца шчырасцю пачуцця, багаццем мовы і дасканалым майстэрствам; ён па праву займае выдатнае месца ў беларускай літаратуры». *ЭД, с. 147.*

Графік А. М. Тычына стварыў цыкл «Над ракою Арэсай». *ЭД, с. 599—600.*

1934

Студзень, 4. У Кіславодску напісаны ліст у АН БССР «Што было сном, тое стала явай». Прысвечаны пастанове СНК БССР «Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу». Упершыню — «Звязда», 1934, № 13, 17 студз.

Студзень, 5. Апошні дзень у Кіславодску.

Студзень, 9. Арыштаваны С. Рак-Міхайлоўскі.

Студзень, 15. У «Известиях» артыкул Н. Агнёва (М. Р. Рязанова) «Поэты Советской Белоруссии», дзе паэзія Я. Купалы ацэньваецца з вульгарна-сацыялагічных пазіцый.

Студзень, 18. У «Литературной газете» артыкул Н. Агнёва «Две биографии (15 лет Советской Белоруссии)». Паэзія Я. Купалы разглядаецца з вульгарна-сацыялагічных пазіцый.

Люты, пачатак. У Мінск прыезджалі смаленскія пісьменнікі М. Ісакоўскі, А. Твардоўскі і інш. Сустрэкаўся з імі ў клубе Саюза пісьменнікаў Беларусі. «*Нёман*», 1977, № 8, с. 162; «*Польмя*», 1982, № 6, с. 63; *Успаміны пра Янку Купалу*. Мн., 1982. С. 186.

Люты, 14. Удзельнічаў у вечары беларускай літаратуры ў Камуністычным універсітэце нацменшасцей Захаду ў Маскве. Дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве па запрашэнні Аргкамітэта ССП СССР у сувязі з падрыхтоўкай да Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў. «*Лит. газета*», 16 лют.; «*Звязда*», 26 лют.

Люты, 16. У «Літаратуры і мастацтве» нататка «Памяці Багрыцкага». Сярод іншых подпіс Я. Купалы.

Сакавік, 7—11. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў удзельнічае ў рабоце трэцяга Усесаюзнага пленума Аргкамітэта ССП, на якім быў зацверджаны праект статута СП СССР.

9 сакавіка — сустрэча пісьменнікаў Масквы з беларускай дэлегацыяй. Прысутнічалі Я. Купала, Я. Колас, Я. Маўр, А. Александровіч, Я. Бранштэйн, Г. Жарскі, У. Бахмецьеў, Ф. Беразоўскі, Н. Агнёў, У. Лідзін, С. Леўман. Была прынята пастанова выдаць «Антологию белорусской литературы». «*Лит. газета*», 12 сак.

Сакавік, 16. «Літаратура і мастацтва» апублікавала пераклады Я. Купалы з Т. Шаўчэнкі да 120-годдзя з дня нараджэння ўкраінскага паэта: «Думка» («Вецер буйны, вецер буйны!..»), «Думка» («Цяжка, цяжка жыць на свеце»), «Запаведзь», «З успамінаў пра дзяцінства», «Свет мой ясны! Свет спакойны!..».

Красавік, 17. У ДOME камасветы на вечары-сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з камсамольскім актывам Мінска выступілі Я. Купала (прачытаў урывак з паэмы «Над ракою Арэсай»), Я. Колас, К. Крапіва, У. Хадыка, Б. Мікуліч, А. Куляшоў і інш. «*Чырв. змена*», 20 крас.; «*ЛіМ*», 23 крас.

Красавік, 23. На другім пашыраным пленуме Аргкамітэта ССП БССР выступіў з прамоваю аб задачах беларускай літаратуры ў сувязі з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый». «*ЛіМ*», 26 крас.

- *Красавік, 24—25.* У складзе дэлегацыі беларусіх пісьменнікаў (А. Александровіч, К. Чорны) браў удзел у рабоце з'езда пісьменнікаў Заходняй вобласці ў Смаленску. Абраны ў прэзідыум з'езда.

Адбыліся сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з рабочымі прадпрыемстваў, камсаставам смаленскага гарнізона. Разам з М. Ісакоўскім выступіў на літаратурным вечары ў Смаленскім педагагічным інстытуце (Я. Купала, М. Ісакоўскі, А. Александровіч читалі свае творы. А. Александровіч зрабіў даклад пра беларускую літаратуру) і на абласным радыё (уступ К. Чорнага, Я. Купала і А. Александровіч читалі свае творы, М. Ісакоўскі свае пераклады з А. Александровіча і Я. Купалы). *«ЛіМ», 6 мая; «Беларусь», 1947, № 6, с. 10; «Нёман», 1977, № 8, с. 162.*

Красавік, да 26. Падпісаўся на 600 руб. пазыкі. *«ЛіМ», 26 крас.*

Май, 16. Прыняты ў члены ССП. Членскі білет № 47 падпісаны старшынёй праўлення СП СССР М. Горкім. *«ЛіМ», 17 мая.*

Май, 23. Прыняў удзел у рабоце Усесаюзнай паэтычнай нарады ў Маскве. Выступіў на вечары паэтаў у Цэнтральным парку культуры і адпачынку, прачытаў урыўкі з паэмы «Над ракою Арэсай». *«Лит. газета», 26 мая.*

Май, 24. Літаратурная секцыя «Русского Общества» ў Вільні наладзіла вечар, прысвечаны беларускай літаратуры. Вечар распачаў уступным словам старшыня секцыі — пісьменнік, перакладчык, публіцыст Д. Бохан. Пасля В. Багдановіч прачытаў рэферат пра творчасць Я. Купалы. *«Шлях моладзі», № 6, с. 20.*

Май, 25. У Маскве прайшоў творчы вечар Я. Купалы, арганізаваны Аргкамітэтам ССП СССР. Даклад П. Замойскага. З прамовамі выступілі фалькларыст Ю. Сакалоў, А. Суркоў і інш. Я. Купала прачытаў вершы. Пераклады твораў паэта на рускую мову читалі М. Галодны, М. Ісакоўскі і інш. *«Лит. газета», 28 мая; «ЛіМ», 18 чэрв.*

Май, 30. Выступіў на сходзе партактыву Мінска, прысвечаным пытанням літаратуры і падрыхтоўкі да Першага з'езда пісьменнікаў Беларусі. *«ЛіМ», 18 чэрв.*

Чэрвень, 8—14. Удзельнічаў у рабоце Першага Усебеларускага з'езда пісьменнікаў. Абраны членам праўлення ССП БССР і дэлегатам на Першы Усесаюзны з'езд пісьменнікаў. *«Звязда», 10, 14, 15 чэрв.; «ЛіМ», 14, 18 чэрв.; «Полымя», 1982, № 6, с. 63.*

У рабоце з'езда прымала ўдзел болей за 100 дэлегатаў. Даклад М. Клімковіча. Садаклады пра прозу Я. Бранштэйна,

пра паэзію А. Кучара, пра драматургію В. Вольскага, пра работу з маладымі пісьменнікамі К. Чорнага.

У спрэчках выступілі: Я. Колас, Ц. Гартны, З. Бядуля, Б. Ясенскі, М. Галодны, У. Бахмецьеў, М. Зарэцкі, П. Броўка, Я. Маўр, І. Шапавалаў, П. Галавач, Б. Мікуліч, А. Александровіч, А. Дудар, С. Знаёмы і інш. З прамовай выступіў старшыня Саўнаркома БССР М. М. Галадзед. «Звязда», 9, 10, 14, 15 чэрв.

Чэрвень, 11. Падараваў У. Г. Лідзіну «Над ракою Арэсай» (1934). ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 349.

Чэрвень, 15. У «Звяздзе» інтэрв'ю А. Лахуці, у якім ён засяродзіў увагу на ўкладзе Я. Купалы ў скарбніцу савецкай шматнацыянальнай літаратуры.

Чэрвень, 18. У «Звяздзе» (№ 132) верш «Трэба нам песень».

Чэрвень, 19. Напісаны верш «То не шум баравы...». Упершыню — «Звязда», 1934, № 133, 20 чэрв.

Ліпень, 1—24. Разам з І. Гурскім і В. Кавалём у творчай камандзіроўцы ў г. Барысаве і калгасах Барысаўскага раёна. 1 ліпеня ў клубе імя М. Горкага на літаратурным вечары для партыйна-камсамольскага і прафсаюзнага актыву г. Барысавы. Прачытаў свае вершы. 2 ліпеня наведалі запалкавую фабрыку «Пралетарская перамога», Старабарысаўскі піянерскі лагер, калгас «Чырвоны баец» Карсакавіцкага сельсавета. 4 ліпеня завяршыў паэму «Барысаў». Упершыню — «Звязда», 1934, № 151, 11 ліп. з паметай: Скупліно, калгас «Чырвоны баец» і падзагалоўкам «Да адкрыцця помніка Леніну ў Барысаве» (без радкоў 29—40). 6 ліпеня ў «Звяздзе» (№ 147) і «Известиях» (№ 156; на беларускай мове) верш «Нашай Канстытуцыі». 9 ліпеня брыгада пісьменнікаў наведала калгас «Камінтэрн». Піянерскі атрад вітаў іх. Пасля агляду гаспадаркі, палёў, ураджаю пісьменнікі былі запрошаны на абед. 10 ліпеня напісаны верш «Калгасу «Чырвоны баец». Упершыню — «Большавік Барысаўшчыны», 1934, 14 ліп. Наведаў калгас «Чырвоны молат». Вечарам разам з калгаснікамі удзельнічаў ва ўрачыстым пленуме Карсакавіцкага сельсавета, прысвечанага 14-й гадавіне вызвалення БССР ад белапольскай акупацыі. Прачытаў урывак з паэмы «Барысаў». «ЛіМ», 10, 28 ліп.; «Лит. газета», 20 ліп., 2 жн. 12 ліпеня ў «Літаратуры і мастацтве» ўрывак з паэмы «Барысаў» «І памёр стары Барысаў». 15 ліпеня ў калгасе «Чырвоны баец» напісаў верш «Я — калгасніца...». Упершыню — «Звязда», 1934, № 250, 7 лістап. 21 ліпеня на сустрэчы з чэхаславацкай рабочай дэлегацыяй у Барысаве ўзначальваў дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў. «ЛіМ», 26 ліп.

Ліпень, 28. У Мінску напісаны верш «Звяздзе». Упершыню — «Звязда», 1934, № 167, 30 ліп. Верш прысвечаны выхаду 5000 нумару «Звязды». Першы нумар газеты выйшаў 27. 7 (9. 8.). 1917 г.

Жнівень, 9. У «Звяздзе» (№ 175) артыкул «Сам напаяўняешся вялікай радасцю» — пра ўражанні ад камандзіроўкі ў Барысаўскі р-н. Тут жа пад рубрыкай «Бурна расце і квітнее беларуская сацыялістычная культура» змешчаны выступленні Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, М. Лынькова, К. Чорнага, М. Зарэцкага, П. Броўкі, А. Дудара, у якіх разглядаюцца галоўныя дасягненні Беларусі за гады савецкай улады.

Жнівень, 15. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, Д. Конік, М. Клімковіч, К. Крапіва, К. Чорны, М. Чарот, М. Лынькоў, П. Броўка, П. Галавач, А. Александровіч, І. Харык, Г. Раманоўская, Я. Бранштэйн, С. Баркоўскі, М. Хайноўская і інш.) прыязджае ў Маскву на Першы Усесаюзны з'езд пісьменнікаў. У склад дэлегацыі з правам рашаючага голасу ўваходзілі: З. Бядуля, І. Гурскі, М. Хведаровіч, Ф. Браўковіч.

Жнівень, 16. Наведаў завод «Шарыкападшыпнік». «Лит. газета», 17 жн.

Жнівень, 17—верасень, 2. Удзельнічаў у рабоце Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў. Сустрэкаўся з М. Горкім, А. Фадзеевым, А. Талстым, С. Стальскім, І. Качаргой, Ж.-Р. Блокам, Г. Караваевай і інш. Абраны ў прэзідыум з'езда.

Жнівень, 17. У «Правде» (№ 226) артыкул «Могучая сила» пра росквіт культуры Беларусі.

Жнівень, 18. У «Звяздзе» змешчаны прысвечаны з'езду верш «Трэба нам песень».

Жнівень, 19. Быў старшынёю на ранішнім пасяджэнні з'езда. Падарыў М. Горкаму свой зборнік «Избранные стихи» (1934). ЭД, с. 161; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 338.

Жнівень, 22. Удзельнічаў у сустрэчы беларускай дэлегацыі з супрацоўнікамі рэдакцыі «Правды».

Жнівень, 23. Падпісаў зборнік «Избранные стихи» (М., 1934) А. Лахуці.

Жнівень, 24. У газеце «Литературный Ленинград» (№ 42) інтэрв'ю «Самая интересная встреча — весь съезд».

У «Правде» пераклад верша «Трэба нам песень» і здымак беларускіх пісьменнікаў, удзельнікаў Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў, у рэдакцыі газеты «Правда».

У «Известиях» фота: Я. Купала, Ж.-Р. Блок, А. Новікаў-Прыбой, грузінскія пісьменнікі М. Джавахішвілі, Міцышвілі, украінскі пісьменнік І. Качарга.

Жнівень, 25. Падпісаў «Избранные стихи» (М., 1934) П. Панчу. ЭД, с. 459; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 356.

«Вечерняя Москва» апублікавала інтэрв'ю з Я. Купалам «Земля и небо» — пра ўражанні паэта аб Маскве.

Жнівень, 26. Выступіў на сустрэчы дэлегатаў Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў з рабочымі Масквы.

З беларускімі пісьменнікамі ў М. Горкага на яго дачы (гл. фота паміж с. 144—145 ЭД: Я. Купала, І. Харык, П. Галавач, М. Клімковіч, М. Горкі, А. Александровіч, М. Лынькоў, Я. Колас).

Жнівень, 27. «Литературная газета» паведаміла, што ў Зялёным тэатры ў Маскве выступаў Я. Купала.

Жнівень, 28. У «Правде» зварот «Писатели Белорусской ССР, делегаты Первого Всесоюзного съезда — товарищу Сталину». Сярод іншых подпіс Я. Купалы.

Жнівень, 31. Абраны ў склад праўлення СП СССР.

У «Літаратуры і мастацтве» артыкул «Беларускія пісьменнікі ў рэдакцыі «Правды».

Верасень, 1. Падарыў В. М. Монічу кнігу «Над ракою Арэсай» (1934) з аўтографам. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 352.

Верасень, 2. Прымаў удзел у рабоце I пленума праўлення ССП СССР.

Падпісаў К. Буйло «Над ракою Арэсай» (1934). ЭД, с. 96; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 333.

Верасень, 9. У «Звяздзе» (№ 201) артыкул Я. Купалы «Створым літаратуру, лепшую ў свеце» — водгук на Першы з'езд пісьменнікаў СССР.

Верасень, 12. Выступіў у Барысаве (клуб хімікаў) на партыйна-камсамольскім сходзе, прысвечаным Першаму Усесаюзнаму з'езду пісьменнікаў. Даклад пра 1-ы з'езд пісьменнікаў А. Александровіча. Выступілі Я. Купала, П. Броўка, Р. Мурашка. «Звязда», 14 верас.; «ЛіМ», 16 верас.; ЭД, с. 65.

Верасень, 15. Удзельнікі Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў у М. Ф. Гікалы. Ён даў высокую ацэнку творчасці Я. Купалы. «ЛіМ», 24 верас.; ЭД, с. 155.

Верасень, 18. З беларускімі пісьменнікамі на сходзе партыйнага, камсамольскага і прафсаюзнага актыву Мінска. Свае творы чыталі Я. Купала, Я. Колас, П. Броўка, А. Александровіч, М. Галодны. «Звязда», 21 верас.; «ЛіМ», 24 верас.

Верасень, да 24. Выбраны ў склад камісіі па стварэнні надмагільнага помніка П. Трусю. «ЛіМ», 24 верас.

Верасень, 24. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што Я. Купала выступіў у Мінску і Барысаве.

Верасень. У татарскім часопісе «Совет эдэбіяты» — «Савецкая літаратура» (№ 9) апублікаваны даклад М. Клімкові-

ча на Усесаюзным з'ездзе пісьменнікаў, дзе ішла гаворка пра Я. Купалу. *ЭД, с. 591.*

Кастрычнік, да 24. Разам з Ц. Гартным і І. Гурскім удзельнічае ў літаратурным вечары ў Аб'яднанай беларускай вайсковай школе. *«ЛіМ», 24 кастр.*

Кастрычнік, 26. Удзельнічае ў вечары-сустрэчы дэлегатаў Першага Усесаюзнага з'езда пісьменнікаў з перадавікамі сельскай гаспадаркі Мінскага р-на. *«Звязда», 28 кастр.*

Кастрычнік. Першыя пераклады вершаў Я. Купалы «Трэба нам песень» і «Вялікаму Кастрычніку» на таджыкскую мову (перакладчык М. Рахімі, «Бераі адэбіці сацыялістык», 1934, № 9—10).

Лістапад, 3. У Коўне Беларуска народны тэатр паставіў «Паўлінку». *«Бел. крыніца», 1935, № 8, 17 лют.*

Лістапад, 7. У газетах «Правда» (№ 308) і «Рабочий» (№ 245) у перакладзе на рускую мову С. Гарадзецкага паэма «Барысаў». У «Звяздзе» (№ 250) вершы «Хвалююцца морскія хвалі», «Выпраўляла маці сына», «Абвілася краіна...», «На нашым полі» пад агульным загалоўкам «Песні».

Лістапад, 9. Ліст С. Гарадзецкаму з Кіславодска, дзе знаходзіцца на лячэнні ў санаторыі КСВ.

Лістапад, 19. У газеце «Літаратура і мастацтва» купалаўскі пераклад верша М. Ісакоўскага «Майстры зямлі».

У «Звяздзе» (№ 206) калектыўнае пісьмо «Памяці прафесара Я. І. Барычэўскага». Сярод падпісаўшых — Я. Купала.

Лістапад, 30. З Кіславодска напісаў ліст С. Гарадзецкаму. Паведаміў, што прабудзе ў Кіславодску да 25 снежня.

Лістапад. У Кіславодску напісаны верш «Для тых, якіх люблю». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1935, № 3, 19 студз.

Снежань, 4. У Кіславодску напісаны верш «На смерць таварыша Кірава». Упершыню — «Звязда», 1934, № 278, 12 снеж.

Ліст С. Гарадзецкаму.

Снежань, 18. «Избранные стихи» (М., 1934) падарыў сям'і доктара Я. Ф. Калітоўскага. *ЭД, с. 278; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 345.*

Снежань, да 25. Выбраны дэлегатам на XI Усебеларускі з'езд Саветаў. *«ЛіМ», 25 снеж.*

Снежань, 29. У Коўне Беларуска-літоўска-ўкраінскім таварыствамі прыцяляў сцэны і песні наладжана беларускае і ўкраінскае прадстаўленні. Сыграны «Паўлінка» і «Бувальшчына» Весялоўскага. *«Бел. крыніца», 1935, 17 лют.*

На працягу года. У Маскве выйшлі «Избранные стихи», у Мінску 2-е ілюстраванае выданне паэмы «Над ракою Арэсай». У часопісе «Борьба за технику» (№ 17—18) адказ на анкету часопіса «Мы живем в сказочное время».

1935

Студзень, 4. У 1-й Мінскай сярэдняй школе Я. Купала, В. Каваль, П. Броўка, А. Александровіч, М. Хведаровіч, В. Ма-ракоў, А. Звонак чыталі свае творы. «ЛіМ», 14 студз.

Студзень, да 14. Напісаны верш «З'езду Саветаў». Упершыню — «Звязда», 1935, № 12, 14 студз.

Студзень, 14—22. Удзельнічаў у рабоце XI Усебеларускага з'езда Саветаў. 18 студзеня на вячэрнім пасяджэнні выступіў з прамоваю. Упершыню — «Рабочий», 1935, 19 студз. пад назваю «Вялікая гордая радасць», на беларускай мове — «Звязда», 1935, 24 студз. 22 студзеня разам з Я. Коласам, А. Александровічам, І. Харыкам, Х. Дунцом, М. Клімковічам, М. Рафальскім, У. Крыловічам выбраны членам ЦВК БССР і дэлегатам на VII з'езд Саветаў ССРСР з правам рашаючага голасу. «Звязда», 17, 18, 24 студз.; «ЛіМ», 26 студз.; ПЗТ, т. 8, с. 146—147, 400.

Студзень, 14. У газеце «Трыбуна гадзіеска» («Савецкая трыбуна», М., № 7) пераклад на польскую мову Я. Машын-скай-Гельтман III раздзела з паэмы «Над ракою Арэсай» «Зашумела, загуло...».

Студзень, 16. Напісаны верш «Украіна». Упершыню — «Звязда», 1935, № 17, 20 студз. з паметай: «Гэты верш напісан па запрашэнню ЦО КП(б)У «Камуніст» для нумара, прысвечанага адкрыццю Усесаюзнага з'езда Саветаў».

Студзень, 18. Выступіў на XI Усебеларускім з'ездзе Са-ветаў. «ЛіМ», 19 студз.

Студзень, 26. У «Літаратуры і мастацтве» метадычная распрацоўка Я. Бранштэйна «Над ракою Арэсай» Янкі Купа-лы», у якой крытык прыпісвае аўтару буржуазна-нацыяналі-стычныя погляды.

Студзень, 28—люты, 6. Разам з Я. Коласам удзельнічаў у рабоце VII Усесаюзнага з'езда Саветаў. «Звязда», 29 студз.; «ЛіМ», 5 лют.; «Лит. газета», 5 лют.

Студзень, 31. У «Літаратуры і мастацтве» выступленне на XI Усебеларускім з'ездзе Саветаў — «Вялікая, гордая радасць».

Люты, 5. У «Літаратурной газете» (№ 7) артыкул «Соз-дадим песни о прекрасной Родине» — уражанні пра VII Усеса-юзны з'езд Саветаў.

Люты, 26. У складзе дэлегацыі пісьменнікаў Беларусі (А. Александровіч, М. Лынькоў, І. Харык, П. Броўка, А. Куляшоў, У. Кавальскі і інш.) прымаў удзел у рабоце III Усебеларускага з'езда рабселькораў. Чытаў вершы. «Звязда», 27 лют.; «Чырв. змена», 27 лют.; «ЛіМ», 27 лют.

Люты, 28. У складзе дэлегацыі пісьменнікаў (Я. Колас, М. Лынькоў, П. Броўка, М. Клімковіч, А. Александровіч, І. Харык, Я. Бранштэйн, В. Вольскі, А. Кучар, М. Модэль) выехаў у Маскву на II пленум праўлення ССП ССРСР. «ЛіМ», 27 лют.

Сакавік, 2—7. Удзельнічаў у рабоце II пленума праўлення ССП ССРСР. Даклад «Аб стане і задачах савецкай крытыкі» (І. Бяспалаў), садаклады — М. Шагінян і А. Афінагенава, даклад рэдакцыі «Истории гражданской войны» (І. Мінц), даклад рэдакцыі «Истории фабрик и заводов» (Ус. Іваноў). «Лит. газета», 6 і 10 сак.; «ЛіМ», 11 сак.

Сакавік, 9. Падпісаў К. Буйло «Избранные стихи» (1934). ЭД, с. 96; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 333.


Сакавік, 16. «Літаратура і мастацтва» паведамляла пра ўдзел Я. Купалы ва ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 10-годдзю беларускай кінематаграфіі.

Сакавік, 24. У складзе дэлегацыі Акадэміі навук БССР і ССП БССР прыехаў у Харкаў на адкрыццё помніка Т. Шаўчэнку. Выступіў з вершам «Памяці Шаўчэнкі» («Ад гасцінца да гасцінца») (гл. фота: акадэмік В. Шчарбакоў, П. Галавач і Я. Купала на адкрыцці помніка Т. Шаўчэнку ў Харкаве — ЭД, с. 146). «Правда», 25 сак.; «ЛіМ», 10 крас.


Красавік, 1. У «Звяздзе» (№ 74) артыкул «На адкрыцці помніка Тарасу Шаўчэнку» — уражанні ад паездкі ў Харкаў.

Красавік, 23. У актавай зале БДУ на ўрачыстым пленуме праўлення ССП БССР, прысвечаным 3-й гадавіне пастановы ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый». У прэзідыуме: Я. Купала, Я. Колас, М. Клімковіч, А. Александровіч, Ц. Гартны, К. Крапіва, К. Чорны, І. Харык, Я. Бранштэйн, П. Броўка, П. Глебка, І. Гурскі, М. Зарэцкі, А. Кучар, С. Знаёмы, В. Каваль, В. Вольскі, З. Аксельрод і інш. Чыталі свае творы Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Глебка, І. Харык, П. Броўка, К. Крапіва, З. Аксельрод. «ЛіМ», 26 мая; «Звязда», 27 крас.

Красавік. На чале групы беларускіх пісьменнікаў быў на Аршаншчыне (Копыскае лясніцтва, Зубаўскі сельсавет). Выступаў на калгасных сходах, бываў на вечарынах у клубах, у дні сяўбы быў у полі, на фермах, цікавіўся развіццём прамысловасці ў раёне, будаўніцтвам дарог. Упершыню пабываў у Ляўках. «ЛіМ», 1960, 13 крас.; «Голас Радзімы», 1977, 21 ліп.





Янка Купала і Якуб Колас. 1935 г.




Янка Купала з групай беларускіх пісьменнікаў.
Сядзяць: Зм. Бядуля, А. Уласаў, Я. Купала.
Стаяць: Я. Фарботка, У. Галубок, М. Чарот, А. Гарун.
1920 г.

Янка Купала і Якуб Колас сярод супрацоўнікаў
часопіса «Жатва». 1926 г.







Янка Купала ў майстэрні скульптара А. Бразера.
1925 г.



П. Броўка, Я. Мазалькоў, М. Лынькоў, Я. Купала.
1938 г.


Янка Купала ў майстэрні скульптара З. Азгура.
1939 г.





Янка Купала і Якуб Колас. 1935 г.


Беларускія і ўкраінскія пісьменнікі каля дома Янкі Купалы. 1928 г.






А. Серафімовіч,
П. Тычына,
Янка Купала.
Кіеў, 1939 г.


Група пісьменнікаў, членаў літаратурнага аб'яднання «Польмя»,
на кінастудыі «Савецкая Беларусь».
Ленінград, 1929 г.





Янка Купала сярод удзельнікаў I з'езда латышскіх пісьменнікаў.
Рыга, 1941 г.

Янка Купала і Якуб Колас сярод пісьменнікаў і настаўнікаў.
Беласток, 1939 г.



Май, 5. Падараваў П. Ф. і Н. І. Глебкам «Выбраныя творы» (Школьная серыя), 1935. ЭД, с. 158; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 337.

Май, 10. Падараваў А. П. Рабінінай сваё фота. ЭД, с. 515; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 358.

Май, 12. У Мінск прыехалі грузінскія пісьменнікі К. Лордкіпанідзе, І. Масашвілі, А. Кутатэлі, Р. Гветадзе. У Саюзе пісьменнікаў сустрэча, пасля сьнеданне, на якім прысутнічалі Я. Купала, Я. Колас, М. Клімковіч, А. Александровіч, П. Галавач, І. Харык, М. Лынькоў, К. Чорны, К. Крапіва, М. Зарэцкі, П. Глебка, У. Хадыка, С. Знаёмы, Г. Камянецкі, А. Вольны, А. Куляшоў, Я. Бранштэйн, А. Кучар, М. Модэль, Л. Кацовіч і інш. «ЛіМ», 16 мая.

Май, 13. У Мінск прыехаў Б. Буачыдзе. «ЛіМ», 16 мая.

Май, 17. Разам з Я. Коласам на сустрэчы грузінскіх пісьменнікаў з акадэмікамі Беларускай Акадэміі навук Гаўсманам, С. Вальфсонам, Ц. Бурштынам, В. Шчарбаковым, П. Панкевічам. «Звязда», 20 мая; «ЛіМ», 22 мая; Кекелідзе С. А. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи. Тбилиси, 1979. С. 44, 55, 90—93, 104—107.

У газеце «Казах адэбіеці» («Казахская літаратура») першыя пераклады твораў Я. Купалы на казахскую мову: «А хто там ідзе?» (перакладчык І. Джансугураў), «Сонцу» і «Сосны» (перакладчык Ж. Сыздыкаў).

Май, 21. У «Звяздзе» (№ 114) верш «Самалёту «Максім Горкі» пад назваю «Памяці загінуўшых». Прысвечаны трагічнай падзеі: катастрофе найбуйнейшага на той час пасажырскага самалёта АНТ-20.

Май, 23. На літаратурным вечары ў Вышэйшым педагагічным інстытуце, прысвечаным 30-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Прачытаў вершы «Выпраўляла маці сына», «Украіна», «Трэба нам песень», «Памяці загінуўшых». «Известия», 27 мая; «ЛіМ», 31 мая.

Май, 27. На прыёме ў Саўнаркоме БССР разам з дэлегацыяй беларускіх і грузінскіх пісьменнікаў. У М. М. Галадзеда былі: Р. Гветадзе, Б. Буачыдзе, К. Лордкіпанідзе, А. Кутатэлі, І. Масашвілі, Я. Купала, Я. Колас, М. Клімковіч, А. Александровіч, М. Лынькоў, П. Галавач, К. Чорны, К. Крапіва, П. Броўка, Х. Шынклер. «ЛіМ», 31 мая.

Я. Колас напісаў верш «Янку Купалу» («Я не ведаю, дружка мой Янка»).

Май, 28. У Доме пісьменніка ўрачысты вечар з нагоды 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы. Ад грузінскіх пісьменнікаў юбіляра вітаў Б. Буачыдзе, ад польскіх — С. Р. Стандэ, ад яўрэйскіх — З. Аксельрод. Доклад А. Кучара.

З прамоваю ў адказ выступіў Я. Купала. «Правда», 30 мая;
«ЛіМ», 31 мая.

СНК БССР прыняў пастанову «Аб 30-гадовым юбілеі літаратурнай дзейнасці народнага паэта рэспублікі Янкі Купалы».

У «Літаратуры і мастацтве» (№ 27) Я. Колас выступае з успамінамі «Маё першае спатканне з Янкам Купалам». Дае ацэнку раннім творам Я. Купалы, расказвае пра першую сустрэчу 26 ліпеня 1912 г. на хутары Смольня каля Мікалаеўшчыны. «Творы маладога паэта адразу ж звярнулі на сябе ўвагу сваім народным песенным ладам, сваім зазыўным свежым тонам і шырокім размахам. Яго вершы карысталіся вялікай папулярнасцю і сведчылі аб высокай адаронасці юнака-паэта».

У «Літаратуры і мастацтве» ў перакладзе на польскую мову Я. Машынскай-Гельтман першы раздзел паэмы «Над ракою Арэсай» «Замест уступу», верш А. Александровіча «Маё віншаванне», артыкул Я. Бранштэйна пра Я. Купалу «Ля вытокаў».

Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр БССР і хор Беларускага радыёцэнтра ў прысутнасці Я. Купалы выканалі вакальна-сімфанічную паэму М. Аладава «Над ракою Арэсай» (дырыжыраваў аўтар).

Май, 29. У мінскай газеце «Рабочий» віншаванне ад маскоўскіх пісьменнікаў.

Май, 30. «Літаратурная газета» змясціла верш «Май» («Ходзіць май па свеце») у перакладзе М. Ісакоўскага, нататку «Юбілей Янкі Купалы» і ліст Я. Коласа з прывітаннем паплечніку па працы і сябру.

«Правда» пісала пра выступленне Я. Купалы ў Доме пісьменніка ў Мінску на юбілейным вечары.

Май, 31. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 28) прамова на вечары ў Доме пісьменніка 28. 5. 1935 г., артыкул кампазітара М. І. Аладава «Кожны радок прасякнут музыкальнасцю і настраёвасцю». Тут жа верш «Якія» ў перакладзе на польскую мову С. Р. Стандэ, паведамленне, што ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна адкрыта выстаўка «Творчы шлях Янкі Купалы».

Студэнты Мінскага педагагічнага інстытута адзначылі юбілей паэта вялікім літаратурным вечарам, на якім Я. Купала чытаў свае творы.

Чэрвень — жнівень. Адпачывае ў калгасе «Х з'езд Саветаў» (в. Ляўкі Аршанскага р-на). У чэрвені напісаў вершы «Сыны», «Сонцу», «Дарогі», «Старыя акопы», «Беларусі ардэнаноснай», «Вечарынка», «Хлопчык і лётчык», «Алеся», «Госці», «Здаецца ж, было гэта ўчора», «Партызаны».

Чэрвень, 6. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Лапці» ў перакладзе на польскую мову С. Р. Стэндэ, у «Літаратурной газеті» вершы «Май» («Ходзіць май па свеце») у перакладзе на ўкраінскую мову П. Усэнка і «Ужо днее» (перакладчык Дз. Чапурны).

Чэрвень, 21—25. На Міжнародным кангрэсе пісьменнікаў у абарону культуры (Парыж) А. Лахуці гаварыў пра шматнацыянальны характар савецкай літаратуры, уклад Я. Купалы ў здабытак агульначалавечага прагрэсу, на прыкладзе твораў Т. Шаўчэнкі і Я. Купалы паказаў еўрапейскай і сусветнай грамадскасці, як цяжка жылі працоўныя раней.

Чэрвень, 21. У «Звяздзе» (№ 140) верш «Сыны» — першы верш з паметай: Ляўкі.

Чэрвень, 28. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Сонцу», вітанне Р. Ралану ў сувязі з яго прыездам у Савецкі Саюз, сярод пісьменнікаў, падпісаўшых якое, і Я. Купала.

Чэрвень. У часопісе «Полымя рэвалюцыі» (№ 6) верш М. Сяднёва «Янку Купалу».

Ліпень, 3. У «Звяздзе» (№ 150) верш «Здаецца ж, было гэта ўчора».

Ліпень, 5. У «Звяздзе» (№ 152) верш «Старыя акопы».

Ліпень, 6. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Сосны».

У газеце «Пралетар» (Тбілісі) на армянскай мове артыкул Г. Халата «Трыццаць гадоў» і верш Я. Купалы «Хвалююцца морскія хвалі» (пераклад Г. Халата і А. Цовака).

Ліпень, 9. Выступаў на Усебеларускім радыёмітыngu, прысвечаным дню вызвалення Беларусі ад белапольскай акупацыі. ЭД, с. 517.

Ліпень, 10. У газеце «Рабочий» (№ 152) артыкул пра армейскую самадзейнасць «Об олимпиаде».

Ліпень, 11. У сувязі з 15-й гадавінай вызвалення Беларусі ад польскай акупацыі і ўручэння ёй ордэна Леніна ўзнагароджваецца ганаровай граматай БССР. «Звязда», 11, 12 ліп.

У «Літаратуры і мастацтве» (№ 36) і «Звяздзе» (№ 157) верш «Беларусі ардэнаноснай».

У «Правде» (№ 189) верш «Лён» у перакладзе М. Галоднага. На полі машынапісу гэтага перакладу М. Горкі напісаў: «Славно А. П.».

У газеце «Вісті ВУЦВК» (Кіеў) пераклад М. Булатовіча на ўкраінскую мову верша «Беларусі ардэнаноснай» (пераклад і ў часопісе «Червоний шлях», 1935, № 7) і артыкул М. М. Галадзеда «15 гадоў барацьбы і перамог», у якім гаворыцца пра папулярнасць Я. Купалы за межамі Беларусі.

У газеце «Красная звезда» на беларускай мове верш «Пад чырвонай зоркай». ЭД, с. 304.

Ліпень, 12. У «Літаратурной газеті» вершы: «Працай дружнай, калектыўнай» (пераклад О. Сарокі), «Беларусі ардэнаноснай» (пераклад М. Булатовіча), «Дзве дзяўчыны» (пераклад Дз. Чапурнога), «Як у лесе зацвіталі» (пераклад П. Тычыны).

У газеце «Більшовик Полтавщини» верш Я. Купалы «Май» («Ходзіць май па свеце») у перакладзе П. Усэнка.

Ліпень, 14. У М. Ф. Гікалы з беларускімі і грузінскімі пісьменнікамі. Прысутнічалі Б. Буачыдзе, К. Лордкіпанідзе, І. Масашвілі, А. Кутатэлі, Я. Колас, А. Александровіч, К. Чорны, М. Лынькоў, П. Броўка, І. Харык, П. Галавач, М. Кульбак, К. Крапіва, А. Вольны, Я. Бранштэйн, М. Зарэцкі, А. Кучар, М. Хведаровіч, М. Клімковіч. М. Гікала выступіў з вялікай прамоваю (фота: «Звязда», 18. 7. 1935 г.). «ЛіМ», 16 ліп.; ЭД, с. 146.

Ліпень, 15. Ліст С. М. Гарадзецкаму.

Ліпень, 16. Ліст С. М. Гарадзецкаму.

У газеце «Deutsche Zentralzeitung» (№ 162, Масква) пераклад на нямецкую мову Э. Фабра верша «Сыны».

Ліпень, 17. У «Літаратуры і мастацтве» «Нібы эпіграмы Якубу Коласу. Валодзю Хадыку» з паметаю: Кіславодск, 1934 г. і фота: Я. Купала з грузінскімі і беларускімі пісьменнікамі на прыёме ў М. Ф. Гікалы.

Ліпень, 23. У «Звяздзе» (№ 165) верш «Вечарынка».

Ліпень, 27. У «Правде» артыкул Я. Бранштэйна «Янка Купала», у якім аўтар не пазбег вульгарызатарскіх скажэнняў творчасці паэта.

Ліпень, 28. У «Звяздзе» (№ 169) верш «Алеся».

Ліпень. У часопісе «Іскры Ільіча» (№ 7) верш «Хлопчык і лётчык». У «Полымі рэвалюцыі» (№ 7) вершы «Партызаны» і «Дарогі». У часопісе «Інгілаб ве мадэніят» — «Рэвалюцыя і культура» (№ 6—7) першае паведамленне пра Я. Купалу ў азербайджанскім друку.

Жнівень, 2. У «Звяздзе» верш «Як я молада была...».

Жнівень, 6. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Ад сэрца. Адказ на пародыю Янкі Купалы» У. Хадыкі.

Жнівень, 8. З Мінска ліст С. М. Гарадзецкаму.

Жнівень, 10. Выехаў у Ляўкі.

Жнівень, 12. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 142) упершыню вершы «Лён» і «Шоў я пушчаю...» (з памылкамі).

Жнівень, 15. Ліст С. М. Гарадзецкаму.

Жнівень, 18. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Шоў я пушчаю» з папраўкамі.

Жнівень, 27. У «Літаратуры і мастацтве» партрэт-фрэска Я. Купалы мастака Х. Даркевіча.

У «Правде» (№ 236) верш «Як у госці сын прыехаў...» у перакладзе М. Пано́ва.

Жнівень. У Ляўках напісаны верш «Дзве дзяўчыны». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1935, № 54, 12 кастр.

У «Полымі рэвалюцыі» (№ 8) пераклад з польскай мовы верша М. Канапніцкай «Вольны найміт».

Верасень, 10. У Дзяржаўнай бібліятэцы Беларусі выстаўка, прысвечаная 30-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы.

Верасень, 12. З Сочы паштоўка А. І. Александровіч. ЭД, с. 571.

Верасень, 13. У «Правде» (№ 253) верш «Дзве дзяўчыны» ў перакладзе М. Пано́ва.

Верасень, 16. З Сочы выслаў у Копыскае лясніцтва М. І. Шыманскай паштоўку. «Польмя», 1982, № 6, с. 196; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 294.

Верасень, 18. Палітбюро ЦК ВКП (б) прыняло пастанову пра паездку журналістаў у Чэхаславакію. У склад дэлегацыі ўключаны Я. Купала. «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925—1938. Документы / Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1997. С. 196—197; Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М., 2001. С. 566—567, 571, 573.

Верасень, 24. «Правда» надрукавала верш «Хлопчык і лётчык» у перакладзе М. Галоднага.

Верасень. З Уладзіславай Францаўнай у Сочы адпачываў у санаторыі «Правда».

У газеце «Казах адэбіеці» верш С. Машакава «Пяць сыноў», напісаны пад уплывам купалаўскага верша «Сыны».

Верасень, канец. Выехаў у Маскву, каб ехаць адтуль у Чэхаславакію.

Кастрычнік, 3. З Масквы паехалі ў Чэхаславакію.

Кастрычнік, 4. На мінскім вакзале перад ад'ездам у Чэхаславакію Я. Колас, А. Александровіч, П. Галавач, К. Крапіва, А. Вольны, І. Гурскі, П. Броўка, П. Глебка і іншыя праводзілі дэлегацыю.

У «Літаратуры і мастацтве» (6 кастр.) паведамлялася пра дачу Я. Купалы ў Ляўках і пра тое, што Аршанскі райвыканкам пастанавіў адпусціць бясплатна будаўнічы матэрыял для яе пабудовы.

Кастрычнік, 5—20. У складзе дэлегацыі пісьменнікаў і журналістаў, у якую ўваходзілі М. Кальцоў (кіраўнік дэлегацыі), А. Талстой, А. Фадзееў, Г. Караваева, І. Мікітэнка і іншыя, падарожнічаў па Чэхаславакіі.

Кастрычнік, 6. Дэлегацыю прыняў міністр замежных спраў Чэхаславакіі Э. Бенеш.

Кастрычнік, 8. Выступіў у Міністэрстве замежных спраў Чэхаславакіі.

Кастрычнік, 9. Выступіў у Празе на сустрэчы з чэшскімі пісьменнікамі.

Кастрычнік, 11. З членамі дэлегацыі наведаў Пльзень. Агледзелі бровар і цэхі завода «Шкода».

Кастрычнік, 12. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 54) верш «Дзве дзяўчыны».

Кастрычнік, 13. «Rude pravo» змясціла інфармацыю пра паездку савецкай дэлегацыі, вершы Я. Купалы «Старыя акопы» і «Дзве дзяўчыны» ў перакладзе на чэшскую мову І. Барта.

Кастрычнік, 16. У «Літаратуры і мастацтве» сяброўскі шарж на Я. Купалу мастака В. Волкава, эпіграма Я. Коласа «Адзначым факт»:

Адзначым факт ва ўсякім разе —
Ці то нам, можа, сон прысніўся:
Нібыта Янка наш у Празе
Прамовай доўгай разразіўся.

Кастрычнік, 17. На курорце П'ешцяны. Наведалі таксама г. Модра. ЭД, с. 405, 484.

У «Літаратуры і мастацтве» сярод іншых прывітанне Я. Купалы І. Харыку.

Кастрычнік, 18. У «Звяздзе» (№ 238) верш Я. Купалы «Як у госці сын прыехаў».

Кастрычнік, 20. Праз Мінск праехала дэлегацыя пісьменнікаў і журналістаў СССР, якая вярталася з Чэхаславакіі. Я. Купала застаўся дома. «ЛіМ», 23 кастр.

Прэзідыум ЦВК БССР зацвердзіў пастанову НК Асветы пра арганізацыю камітэта да 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы.

Кастрычнік, 21. На прыёме ў М. Гікалы і Д. Валковіча з журналістамі і А. Александровічам. «Звязда», 22 кастр.; «ЛіМ», 23, 29 кастр.

Кастрычнік, 23. У «Звяздзе» ўражанні і думкі Я. Купалы ад паездкі ў Чэхаславакію пад назваю «У Чэхаславакіі».

Вітаў З. Бядулю з 25-годдзем яго літаратурнай дзейнасці. «Чырв. змена», 23 кастр.

У Рэчыцкім педтэхнікуме вечар Я. Купалы. «ЛіМ», 31 кастр.

Кастрычнік, 29. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 57) «Падарожжа па Чэхаславакіі (Гутарка з народным паэтам рэспублікі)», верш «Партызаны».

Кастрычнік, 31. Вітаў І. Харыка з 15-годдзем творчасці.

У «Літаратуры і мастацтве» (№ 58) верш «Дарогі».

Лістапад, 2. Напісаны верш «Нашаму святу». Упершыню — «Звязда», 1935, № 254, 7 лістап., «Літаратура і мастацтва», 1935, № 59, 7 лістап.

Лістапад, 5. Я. Колас у лісце С. М. Гарадзецкаму: «Недаўно отпраздновалі З. Бядулю. 17/XI будзем праздновать 15-летній юбілей Харыка. 11/XII — Янки (Купалы. — Я. С.). Кста-ти — Янка собіраўся на празднікі с'ездзіць в Москву, но он немого прыхворнул, и поездка в ближайшие дни не состоится. 25 ноябры у нас будзе пісатэльскі пленум. Мне застаецца яшчэ напісаць кое-што для Янки ко дню яго 30-летней літаратурнай дзейнасці... Надаюсь відеть тебя в Мінске на юбілее Купалы». *Колас, т. 13, с. 113—114.*

Лістапад, 16. Пасяджэнне камітэта па правядзенню юбілею Я. Купалы. Прынята рашэнне запрасіць на ўрачыстасці М. Горкага, А. Талстога, А. Лахуці, А. Безыменскага і інш.

Лістапад, 17. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 61) вітанне «Ізі Харыку — выдатнаму песняру яўрэйскага працоўнага народа».

Лістапад, 20. Да 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы Я. Колас напісаў верш «Янку Купалу» («Узышоў юнак калісьці»).

У Вільні па радыё выступіў хор Р. Р. Шырмы з беларускімі песнямі і твораў на словы Я. Купалы «Песня і сіла». «*Бел. крыніца*», 8 снеж.

Лістапад, 21. «Літаратура і мастацтва» (№ 62) паведаміла, што Я. Купала быў на вечары І. Харыка ў БДТ.

Лістапад, 24. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 63) выказванне Я. Купалы пра стаханаўскі рух «Слава творцу новага, шчаслівага жыцця».

У Дзяржаўнай бібліятэцы БССР выстаўка да юбілею Я. Купалы.

Лістапад, 26. У мінскім ДOME пісьменніка абмяркоўвалася музыка Л. Ямпольскага да вершаў Я. Купалы «Лён», «Выпраўляла маці сына», «Абвілася краіна...», «Хлопчык і лётчык», «Алеся», «Здаецца ж, было гэта ўчора», «Маруся і Марыся», «Вечарынка», «На нашым полі».

Лістапад, 27. У лісце С. М. Гарадзецкаму Я. Колас паведамляў: «Посылаю вырезку из газеты «Звязда» за 27/XI с заметкой о подготовке к юбилею Я. Купалы, чтоб ты знал, что ты приглашаешься на юбилей. Наверное, пришлют специальное приглашение. Янка (Купала. — Я. С.) завтра собирается в Москву. Надо полагать, он скорее увидит тебя, чем это письмо». *Колас, т. 13, с. 115.*

Лістанад, 29. У «Звяздзе» артыкул І. І. Любана «Вечар песні Янкі Купалы».

Снежань, 1. У «Літаратуры і мастацтве» верш «На смерць таварыша Кірава». Зварот беларускіх пісьменнікаў «Трохкутніку Магілёўскай фабрыкі штучнага шоўку», які сярод іншых падпісаў і Я. Купала.

Падараваў «Избранные стихи и поэмы» (М., 1935) А. Лахуці і яго жонцы (зберагаецца ў фондах Інстытута мовы і літаратуры імя Рудакі АН Таджыкістана). «Известия Академии наук Таджикской ССР». Серия: востоковедение, история, филология. 1987, № 2, с. 5.

Снежань, 10. Урачысты вечар у хаце Я. Купалы. Трансліраваўся па радыё. *Такі ён быў, с. 243.*

Снежань, 11. У БДТ-1 вечар 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. Сход адкрыў сакратар ЦВК БССР М. Ляўкоў. Даклад члена ЦК КПБ А. Дзьякава. Прынялі ўдзел І. Мікітэнка, А. Лахуці, А. Новікаў-Прыбой, М. Рыленкаў, акадэмік АН Беларусі П. Горын. Я. Купалу віталі піянеры і школьнікі. М. Горкі даслаў тэлеграму: «Сердечный привет неутомимому соратнику, поэту-революционеру». Тэлеграмы даслалі армянскі паэт А. Вштуні, С. Стальскі. Я. Колас вітаў юбіляра вершам. Беларускі ўрад узнагародзіў Я. Купалу персанальнай машынай. «Звязда», 14 снеж.; «ЛіМ», 17 снеж.

СНК БССР прыняў пастанову «Аб палепшанні жыллёвых і бытавых умоў народнага паэта Янкі Купалы». У Ляўках, за 28 км ад Оршы, паэту пабудавалі дачу.

Удзень М. М. Галадзед прыняў Я. Купалу, А. Лахуці, А. Новікава-Прыбоя, І. Мікітэнку, Н. Зар'яна, М. Клімковіча, А. Александровіча.

У «Чырвонай змене» (№ 271) вершы Я. Купалы «Алеся», «Як у госці сын прыехаў», верш А. Лахуці «Янка Купала» (пераклаў на беларускую мову В. Вітка).

У «Літаратуры і мастацтве» віншаванне Я. Купалу ад М. Зарэцкага, А. Вольнага, У. Хадыкі, С. Шушкевіча, К. Чорнага, верш А. Лахуці «Янка Купала» (пераклад М. Хведаровіча), верш Я. Коласа «Янку Купалу», артыкул Ц. Гартнага «Прымі маю радасць».

У «Звяздзе» верш Э. Агняцвет «Народнаму паэту», А. Лахуці «Янка Купала» (пераклад М. Хведаровіча).

Снежань, 12. У «Звяздзе» выступленне А. Лахуці на юбілейным вечары Я. Купалы «Як нам не радавацца» і яго назіра «Кастрычнік і паэт» — адказ на верш Я. Купалы «Я не паэта», напісаны тым самым памерам, артыкул А. Новікава-Прыбоя «Талент яго вялікі», тэлеграма У. М. Бахмецьева.

У «Літаратуры і мастацтве» артыкул С. Р. Стандэ пра Я. Купалу «Моцна паціскаю руку паэту свабоднага беларускага народа...»:

Снежань, 13. У клубе імя Сталіна інтэрнацыянальны вечар. Былі Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, А. Новікаў-Прыбой, І. Мікітэнка, Н. Зар'ян, П. Глебка, П. Галавач, Ц. Гартны, З. Аксельрод, Э. Самуйлёнак, Э. Агняцвет, стаханавыя горада. «ЛіМ», 17 снеж.

У Магілёўскім палітасветным інстытуце вечар, прысвечаны 30-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы.

Снежань, 14. У «Звяздзе» артыкул «Жыццё наша такое вясёлае...», паведамленне пра спатканне А. Лахуці, А. Новікава-Прыбоя, І. Мікітэнкі, Н. Зар'яна з пісьменніцкім актывам Мінска.

Снежань, 17. Увайшоў у склад Усесаюзнага Пушкінскага камітэта, створанага ў сувязі з падрыхтоўкай да 100-годдзя з дня смерці А. С. Пушкіна. «Звязда», 18 снеж.

П. Тычына пераклаў на ўкраінскую мову верш «Як у лесе зацвіталі...» («Літаратурна газета»).

Снежань, 19. Ліст Я. С. Мазалькову.

Снежань, 21. Смалявіцкая беларуская ПСШ разам з яўрэйскай школай правяла вечар, прысвечаны 30-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. «ЛіМ», 31 снеж.

Снежань, 23. У «Палескай праўдзе» тэлеграма Я. Купалы У. Галубку і яго тэатру з нагоды 15-годдзя тэатра. Апублікавана таксама ў «Звяздзе» (№ 291).

У «Літаратуры і мастацтве» падзяка Я. Купалы за віншаванні з 30-годдзем літаратурнай працы.

Снежань, 24. У «Літаратурной газете» (№ 71) інтэрв'ю ў сувязі з маючым адбыцца III пленумам ССП СССР па пытаннях развіцця беларускай і башкірскай літаратур «Братский привет поэтам Советской страны...» (пленум праходзіў у Мінску з 10-га да 16 лютага 1936 г.).

Снежань, 28. «Літаратура і мастацтва» паведаміла пра стварэнне Усесаюзнага Пушкінскага камітэта. Сярод членаў пад № 37 Я. Купала.

Снежань, 31. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Маё мне сонца правадыр...».

У газеце «Казак адэбіеці» — «Казахская літаратура» — артыкул Ж. Сыздыкава «Янка Купала». З артыкула: «Яго паэзія поўная прыгажосці і гармоніі, стала сапраўды ўсенароднай, зразумелай шырокім сляям працоўных мас. Яго вершы дакладна адлюстроўваюць народныя спадзяванні».

Снежань. Працягваецца святкаванне 30-годдзя літаратурнай дзейнасці. Адбыўся радыёвечар на кватэры Я. Купалы,

у якім прынялі ўдзел пісьменнікі, мастакі, артысты, грамадскія дзеячы. У адказ на віншаванне паэт сказаў: «Я шчасліў ва ўпэўненасці, што ў гадзіну трывогі мой савецкі народ падымецца на абарону межаў сваёй сацыялістычнай радзімы. Я шчасліў, што над маёй хатай, як і над усёй маёй савецкай радзімай, горда палыхае чырвоны сцяг Вялікай пралетарскай рэвалюцыі. Я шчасліў, што жыву ў эпоху Леніна—Сталіна, якія паказалі працоўным усіх прыгнечаных народаў шлях да вызвалення, да радаснага і шчаслівага жыцця». «Звязда», 10 снеж.

На працягу года. Выйшлі з друку: зборнік «Выбраныя творы»; «Выбраныя творы», т. 1; асобным выданнем паэма «Над ракою Арэсай» на польскай і літоўскай мовах; у Маскве — «Избранные стихи и поэмы (1906—1935)» у перакладзе М. Галоднага, Э. Багрыцкага, В. Брусава і інш.

У Вільні — зборнік «Шляхам жыцця» (выд. 3-е).

У энцыклапедыі «Вялікі Бракгаўз» (15-е выд., т. 20, на нямецкай мове) артыкул «Беларуская літаратура» з характарыстыкай творчасці Я. Купалы.

1936

Студзень, 12. У «Літаратуры і мастацтве» верш «Вечарынка» з нотамі (музыка Л. Ямпольскага).

Студзень, 15. Удзельнічаў у нарадзе драмсекцыі ССП БССР. Прысутнічалі: М. Клімковіч, І. Гурскі, К. Чорны, У. Галубок, Я. Бранштэйн, Л. Літвінаў, У. Крыловіч, М. Зарэцкі, М. Модэль, Л. Кацовіч, Ш. Дадьяні і інш. «ЛіМ», 22 студз.

Студзень, 17. У Гомельскай узорнай школе № 1 імя Камінтэрна літаратурна-музычны вечар, прысвечаны творчасці Я. Купалы. «ЛіМ», 31 студз.

Студзень, 26. На нарадзе паэтаў, празаікаў і крытыкаў, скліканай рэдакцыяй «Літаратуры і мастацтва», з Я. Коласам, А. Александровічам, У. Хадыкам, П. Броўкам, З. Аксельродам, У. Кавальскім абраны членам секцыі паэтаў. Абмяркоўвалі раздзелы даклада А. Александровіча да III пленума праўлення ССП СССР пра паэзію. «Звязда», 30 студз.; «ЛіМ», 31 студз.

Студзень, 29. Разам з Я. Коласам, К. Крапівой, К. Чорным, М. Лыньковым, М. Клімковічам, А. Александровічам, І. Гурскім, П. Галавачом, Я. Бранштэйнам, У. Хадыкам падпісаў прывітанне Р. Ралану з 70-годдзем з дня нараджэння. «Звязда», 29 студз.; «Рабочий», 29 студз.

На вечары 70-годдзя з дня нараджэння А. Серафімовіча ў Мінску. ЭД, с. 146.

Студзень, 30. У гарадскім тэатры Бабруйска на вечары, прысвечаным III пленуму праўлення ССП СССР, выступіў з прамоваю (апублікавана ў газетах «Рабочий», «Советская Белоруссия», 2 лют.), чытаў вершы разам з П. Глебкам, М. Клімковічам, З. Аксельродам, Э. Агняцвет, Н. Зар'янам. «Звязда», 1 лют.; ПЗТ, т. 8, с. 162—163, 403.

Люты, 2—7. Разам з Я. Коласам прымаў удзел у рабоце 3-й сесіі ЦВК БССР XI склікання. «Звязда», 3 лют.

Люты, 3. Падпісаў свой зборнік «Песня будаўніцтву» (1936) Глебкам. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 337.

У газеце «Башкортастан» — «Башкірыя» — першыя пераклады твораў Я. Купалы на башкірскую мову — урывак з паэмы «Над ракою Арэсай» (перакладчык М. Сьюдзюкле), вершы «Хвалююцца морскія хвалі...», «На нашым полі» (перакладчык С. Кудаш).

Люты, 3—9. Перад III пленумам праўлення ССП БССР у Мінску адбыліся радыёвечары творчасці пісьменнікаў Масквы, Ленінграда, Грузіі, Башкірыі, Беларусі.

Люты, 5. Ударнікі мінскага завода імя Варашылава абмяркоўвалі паэму «Над ракою Арэсай». «Лит. газета», 10 лют.

Люты, 9. Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, П. Глебкам прыняў удзел у літаратурным вечары (праходзілі з 3-га да 9 лютага). Прачытаў верш «Прывет вам». «Звязда», 10 лют.; «ЛіМ», 10 лют.

Люты, 10. У «Звяздзе» і «Літаратуры і мастацтве» (№ 8) верш «Прывет вам...». Твор напісаны да адкрыцця III пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага пытанням паэзіі, які праходзіў у Мінску 10—16 лютага. 10 лютага Я. Купала вітаў удзельнікаў пленума і прачытаў гэты верш.

У «Літаратурной газете» артыкул І. І. Замоціна «Янка Купала».

Люты, 10—16. У Мінску ў зале паседжанняў Дома ўрада III пленум праўлення ССП СССР, прысвечаны пытанням беларускай і башкірскай літаратур, паэзіі. Даклады: «Пра савецкую паэзію» А. Суркова, «Беларуская савецкая літаратура» А. Александровіча. Творчасць Я. Купалы 1905—1906 гг. і 1930-х гг. у дакладах М. Клімковіча і А. Александровіча ацэнена аб'ектыўна, «нашаніўскі перыяд» і час 20-х гг. — з пазіцыі вульгарна-сацыялагічнай крытыкі. У спрэчках на пленуме выступілі А. Безыменскі, Б. Ясенскі, Л. Сейфуліна, У. Бахмецьеў, І. Бехер, К. Федзін, А. Гідаш, М. Бажан, С. Чыкавані, М. Галодны, У. Лідзін, М. Ціханаў, Л. Лайцэн, Эмі Сяо, А. Пра-

коф'еў, Р. Стыенскі, К. Чорны, М. Лынькоў, П. Галавач. «Звязда», 11 лют.; «Правда», 11—17 лют.; «ЛіМ», 12, 14—17, 23 лют.

Люты, 10. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул Я. Бранштэйна «Янка Купала», у якім паэту закідваецца «ўхіл у бок нацыяналістычнай абмежаванасці, крахаборства, асветніцкага рэфармізму», нацыяналістычнае стылізатарства, рамантычнае сюсюканне над «курганамі мінулага», хваліцца паэма «Над ракою Арэсай».

Люты, 14. У «Літаратурной газете» фота: Я. Купала, А. Новікаў-Прыбой, У. Бахмецьеў у Мінску на III пленуме праўлення ССП СССР і прмова там П. Галавача, у якой сказана пра аптымізм Я. Купалы.

Люты, 15. Падпісаў армянскаму пісьменніку Г. Маары сваё фота. ЭД, с. 369; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 350.

У Доме пісьменніка вечар творчасці кампазітара Л. Ямпольскага, у праграме якога творы на словы Я. Купалы.

Люты, 17. «У «Літаратуры і мастацтве» даклад А. Александровіча на III Пленуме праўлення ССП СССР, у якім гаварылася пра буржуазныя пазіцыі Я. Купалы ў часы «Нашай нівы», пра тое, што Я. Купала і Я. Колас не зразумелі Кастрычніцкай рэвалюцыі, пра ноткі непрыязні ў іх творчасці па адрасу дыктатуры пралетарыяту.

Люты, 20. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.) все еще лежит. Вчера о нем не справлялся. Но ему лучше». Колас, т. 13, с. 122.

Люты, 23. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Только что звонил Янку (Купале.— Я. С.). Говорил о посылке телеграммы. Он уже послал. Ему была какая-то телеграмма от Союза писателей Грузии». Колас, т. 13, с. 123.

Люты, 29. З ліста С. М. Гарадзецкаму: «Сборник делаю сам и в скором времени привезу в Москву... Сборник делаю исключительно из стихов, не печатанных в вышедших русских сборниках».

Сакавік, 10. «Звязда» (№ 56) і «Чырвоная змена» (№ 51) апублікавалі верш «Камсамолу». Верш напісаны наярэдадні адкрыцця X з'езда ВЛКСМ, які праходзіў 10—21 красавіка 1936 г. Пастанова Прэзідыума ЦВК БССР пра стварэнне Пушкінскага камітэта БССР па правядзенні мерапрыемстваў у сувязі з 100-й гадавінай з дня смерці А. С. Пушкіна. Я. Купала абраны членам камітэта. «ЛіМ», 11 сак.

Сакавік, 11. «Літаратура і мастацтва» паведамляла: «У 1937 г. БДВ выпусціць акадэмічным выданнем першыя тамы твораў народнага паэта рэспублікі Я. Купалы і народнага

паэта рэспублікі Я. Коласа» (звесткі пра падрыхтоўку гэтых выданняў не выяўлены).

У газеце пераклад верша Т. Шаўчэнкі «Думка» («Цяжка, цяжка жыць на свеце...»), інфармацыя пра стварэнне Пушкінскага камітэта БССР і ўваход у яго члены Я. Купалы.

Сакавік, 17. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што на Усесаюзным конкурсе на лепшую песню, арганізаваным газетай «Правда», журы прысудзіла Я. Купалу 2-ю прэмію за песню «Выпраўляла маці сына».

Сакавік, 31. У Доме пісьменніка прымае ўдзел у сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з піянерамі калгаса імя К. Я. Варашылава Жлобінскага р-на, якія прыехалі на экскурсію ў сталіцу. *«ЛіМ», 7 крас.*

Удзельнічае з Я. Коласам, М. Клімковічам, М. Лыньковым, І. Любанам, В. Залатаровым, М. Грынблатам у пасяджэнні фальклорнай камісіі АН БССР, на якім абмяркоўвалася пытанне пра выданне зборніка беларускіх народных песень. *«Звязда», 2 крас.; «ЛіМ», 12 крас.*

Красавік, 8. На пашыраным пленуме праўлення ССП БССР абіраецца ў склад камісіі па вывучэнні пытання аб перакладах. *«ЛіМ», 16 крас.*

Красавік, 10. У Маскве выступае на нарадзе, скліканай галоўнай рэдакцыяй кнігі «Дзве пяцігодкі» сумесна з рэдакцыяй «Правды» і праўленнем ССП СССР у сувязі з работай над томам «Родина», які рыхтаваўся да 20-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. *«Правда», 12 крас.*

Красавік, 10. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.) в Москве. Ты его, очевидно, увидишь». *Колас, т. 13, с. 123.*

Красавік, 11. У Маскве на пасяджэнні Усесаюзнага Пушкінскага камітэта. *«Правда», 12 крас.*

Красавік. На літаратурным вечары ў Гомелі. Чытаў паэму «Над ракою Арэсай» і вершы.

Май, 13. У Бабруйску з П. Броўкам, А. Александровічам, В. Сташэўскім па запрашэнні БДТ-2. Прысутнічаў на рэпетыцыях спектакляў па яго п'есах «Паўлінка» і «Прымакі». Прагледзеў эскізы, макеты дэкарацыі, праслухаў музыку М. Красева, даў парады. *«ЛіМ», 21 мая; ЭД, с. 576.*

Май, 17. Газеты «Красная Чувашия» і «Канаш» («Савет») апублікавалі «Прывітанне народнаму паэту Чувашы М. І. Паларусаву-Шэлебі» Я. Купалы.

Май, 20. На пасяджэнні праўлення ССП Беларусі паведамлена, што Я. Купала будзе перакладаць «Меднага конніка» А. С. Пушкіна. *«ЛіМ», 27 мая.*

Май, 21. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул І. Дорскага «Янка Купала ў БДТ-2».

Май, 24. У газеце «Канаш» пераклад на чувашскую мову верша «Камсамолу» пад назваю «Юнацтва» (перакладчык М. В. Шубасіні).

Май. У «Полымі рэвалюцыі» (№ 5) артыкул Я. Казекі «З невычэрпнай крыніцы» пра мастацкія вытокі творчасці Я. Купалы перыяду «Жалейкі».

Чэрвень, 7. Напісаны верш «Песня трактарысткі». Упершыню — «Звязда» (№ 132) і «Літаратура і мастацтва» (№ 37), 1936, 11 чэрв. пад загалоўкам «Песня Тані-трактарысткі з Прыямінскай МТС».

Чэрвень, 8. Арыштаваны Х. Дунец, рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва».

Чэрвень, 12. Разам з Я. Коласам, М. Зарэцкім у Бабруйску (гарадскі тэатр) на вечары вадэвіляў («Паўлінка», «Прымакі», «Пінская шляхта» В. І. Дуніна-Марцінкевіча; пастаноўка П. Малчанава). «ЛіМ», 17 чэрв.

Чэрвень, 14. У «Камунісце» (Бабруйск) артыкул М. Кручкова «Бліскучая перамога» пра вечар вадэвіляў у Бабруйску.

Чэрвень, да 17. Першая прэмія на Усесаюзным конкурсе ЦК ВЛКСМ на лепшую дзіцячую песню за тэкст песні «Маленькі лётчык» (музыка В. Беллага). «ЛіМ», 17 чэрв.

Чэрвень, 18. На жалобным мітынг у Доме пісьменніка ў Мінску з прычыны смерці М. Горкага. У дэлегацыю на пахаванне М. Горкага ўвайшлі Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, І. Гурскі, М. Лынькоў, К. Чорны, І. Харык, З. Аксельрод, П. Глебка, А. Вольны.

Чэрвень, 20. Удзельнічаў у пахаванні М. Горкага. «Правда» апублікавала артыкул Я. Купалы і Я. Коласа «Памяти великого человека». «Літаратура і мастацтва» і «Рабочий» выказванні Я. Купалы ў сувязі са смерцю М. Горкага «Лепшы настаўнік і друг». У «ЛіМе» фота: беларускія пісьменнікі на дачы М. Горкага ў 1934 г., у «Звяздзе» артыкул Я. Купалы і Я. Коласа «Памяці вялікага чалавека, пісьменніка-грамадзяніна». «ЛіМ», 20, 27, 29 чэрв.; ПЗТ, т. 8, с. 163, 307, 403.

Чэрвень, 21. Арыштаваны У. Галубок.

Ліпень, не пазней 9. У М. Ф. Гікалы на абмеркаванні пісьма І. В. Сталіну. ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 512—513.

Ліпень, 11. У «Літаратуры і мастацтве» і іншых газетах «Пісьмо беларускага народа вялікаму Сталіну». Аўтары: Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка, І. Харык.

Вечарам на цэнтральным балконе Дома ўрада Усебеларускі радыёмітынг, прысвечаны 16-й гадавіне вызвалення Бе-

ларусі ад польскай акупацыі і гадавіне ўручэння рэспубліцы ордэна Леніна. Прысутнічалі М. Гікала, М. Галадзед, А. Чарвякоў і іншыя, пісьменнікі Я. Купала, А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка, І. Харык. «ЛіМ», 18 ліп.

Ліпень, 15. «Чырвоная змена» паведаміла, што кампазітар А. Туранкоў напісаў музыку да верша «Песня трактарысткі».

Ліпень, 26. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул П. Малчанава «Слова рэжысёра» пра пастаноўку п'ес Я. Купалы «Паўлінка» і «Прымакі» ў Бабруйску і фота: П. Малчанаў у ролі Максіма Кутаса («Прымакі»), Р. Кашэльнікава ў ролі Паўлінкі («Паўлінка»), артыкул Б. Мікуліча «Тры вадэвілі», «Песня Тані-трактарысткі» з нотамі (музыка А. Туранкова, для масавага жаночага хору).

Жнівень, 3. У Маскве падпісаны ў друк зборнік Я. Купалы «Под новым солнцем».

Жнівень, 12. У «Звяздзе» прывітанне паэта лётчыкам-ардэнаносцам В. Чкалаву, Г. Байдукову, А. Белякову, якія зрабілі бяспрыкладны ў той час пералёт па трасе Масква — Зямля Франца Іосіфа — Петрапаўлаўск-Камчацкі — Хаба-раўск — Масква.

Жнівень, да 15. Увайшоў у склад камітэта па святкаванні 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Коласа. «Правда», 15 жн.

Жнівень, 29. З Я. Коласам Я. Купалу выклікалі ў ЦК КП(б) Беларусі на гутарку па справе М. Клімковіча. «Звязда», 2002, 4 і 5 чэрв.; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 517—522.

У «Літаратуры і мастацтве» выступленне беларускіх пісьменнікаў «Родны, любімы Іосіф Вісарыёнавіч!», якое падпісаў і Я. Купала.

Арыштаваны С. Дарожны.

Жнівень. У «Полымі» (№ 8) паведамлялася, што Я. Купала перакладае «Меднага конніка» А. С. Пушкіна.

Верасень, 10. У складзе групы пісьменнікаў БССР і Масквы (Я. Колас, А. Александровіч, М. Лынькоў, І. Гурскі, І. Харык, П. Броўка, А. Суркоў, В. Гусеў) выязджае на манеўры Беларускай ваеннай акругі, якія адбываліся 9—12 верасня. Прысутнічалі маршалы Савецкага Саюза К. Я. Варашылаў, С. М. Будзённы, М. М. Тухачэўскі, А. І. Ягораў, чэхаславацкая, французская ваенныя дэлегацыі, ваенная дэлегацыя Вялікабрытаніі. «Звязда», 10 верас.

У гонар К. Я. Варашылава Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка напісалі твор «Дванаццаць песень пра Чырвоную Армію». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», № 52, 14 верас.

Верасень, 11. У «Правде» «Десять песен...». Аўтарамі названы Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, М. Лынькоў, А. Суркоў, В. Гусеў, І. Гурскі, П. Глебка, І. Харык, П. Броўка.

Верасень, 28. З Я. Коласам на адкрыцці ў Мінску Палаца піянераў і акцябрят. «ЛіМ», 3 кастр.

Кастрычнік, 5—11. На святкаванні 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Коласа.

Кастрычнік, 5. На кватэры Я. Коласа вітаў юбіляра ў час сустрэчы з пісьменнікамі, вучонымі, прадстаўнікамі грамадскасці.

Кастрычнік, 6. У «Літаратуры і мастацтве» 3 фота: на кватэры Я. Коласа сустрэча пісьменнікаў, вучоных, рабочых-стаханаўцаў, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. На ўсіх — Я. Купала.

Кастрычнік, 8. Удзельнічаў ва ўрачыстым пасяджэнні АН БССР, прысвечаным Я. Коласу.

Кастрычнік, 11. У БДТ-1 на вечары Я. Коласа прачытаў верш «Якубу Коласу» («Жыві ў радасці і шчасці»).

У «Літаратуры і мастацтве» (№ 57) і «Звяздзе» (№ 234) верш «Якубу Коласу» («Жыві ў радасці і шчасці»). У «Звяздзе» вітанне Я. Коласу ад беларускіх пісьменнікаў, падпісанае і Я. Купалам.

Кастрычнік, 13. Выступіў з чытаннем твораў на вечары ў БДУ, у якім прымалі ўдзел пісьменнікі Масквы, Беларусі, УССР, Смаленскай вобласці (А. Суркоў, Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, П. Броўка, А. Куляшоў, М. Хведаровіч, П. Глебка, І. Ле, Т. Масэнка і інш.). «Звязда», 15 кастр.

Кастрычнік, 16. Арыштаваны А. Дзярках.

Кастрычнік, 18. Разам з Я. Коласам, А. Александровічам і І. Харыкам едзе ў Маскву для ўдзелу ва ўрачыстасцях 30-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Коласа. «Звязда», 20 кастр.; «Лит. газета», 20 кастр.

Кастрычнік, 19. Ліст М. М. Накаракаву.

Кастрычнік, 20. У маскоўскім Доме пісьменніка выступіў на вечары, прысвечаным юбілею Я. Коласа. Прачытаў верш. Прысутнічалі У. Стаўскі, Дз. Бедны, А. Лахуці, А. Безыменскі, М. Галодны, С. Кірсанаў, М. Ісакоўскі, В. Гусеў, А. Суркоў і інш. Сход адкрыў адказны сакратар ССП СССР У. Стаўскі. Доклад пра творчы шлях юбіляра прачытаў А. Суркоў. З правамі і прывітаннямі выступілі сакратар Савета нацыянальнасцей ЦВК СССР А. Хацкевіч, намеснік старшыні СНК БССР Любовіч, Дз. Бедны, народны паэт Таджыкістана А. Лахуці, Я. Купала. Артысты чыталі вершы юбіляра, перакладзеныя на мовы народаў СССР. «Звязда», 20 кастр.; «ЛіМ», 27 кастр.

Кастрычнік, 21. Падпісаў С. М. Гарадзецкаму свой зборнік «Под новым солнцем» (М., 1936). *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 335.*

Кастрычнік, 24. «Звязда» паведаміла, што граматамі ЦВК і СНК БССР узнагароджаны Я. Купала, Я. Колас і інш.

Кастрычнік, 30. Напісаў верш «Іспанія будзе свабоднай». Упершыню — «Звязда», 1936, № 252, 2 лістап.; 12 лістапада «Літаратура і мастацтва» (№ 63) надрукавала верш са зменамі.

Кастрычнік, 31. Арыштаваны А. Дудар.

Лістапад, 1. У БДТ-1 чытаў вершы на вечары, прысвечаным Іспаніі. Адкрыў А. Александровіч. Чыталі свае вершы А. Александровіч, П. Броўка, А. Куляшоў, У. Хадыка, П. Глебка, А. Звонак, З. Аксельрод, Г. Камянецкі. «Звязда», 3 лістап.; «ЛіМ», 7 лістап.

Напісаў ліст Я. С. Мазалькову.

Лістапад, 2. У Доме пісьменніка вечар, прысвечаны ўзнагароджанню граматамі ЦВК і СНК БССР Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі, А. Александровіча, І. Харыка — аўтараў «Пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну». «ЛіМ», 12 лістап.

Арыштаваны В. Каваль.

Лістапад, 3. Арыштаваны М. Зарэцкі, Т. Кляшторны.

Лістапад, 4. Арыштаваны М. Багун, С. Баранавых, А. Вольны.

Лістапад, 5. Разам з Я. Коласам, А. Александровічам, К. Чорным прысутнічаў на тэатралізаваным балі-маскарадзе ў мінскім Палацы піянераў. «Звязда», 11 лістап.

Лістапад, 6. Арыштаваны В. Маракоў.

Лістапад, 7. У «Літаратуры і мастацтве» зварот беларускіх пісьменнікаў «Гераічнаму народу Іспаніі», падпісаны і Я. Купалам, матэрыял «Правадыру народаў вялікаму Сталіну» ў падтрымку Іспаніі (таксама падпісаны і Я. Купалам).

Лістапад, 11. Ліст Я. С. Мазалькову.

Лістапад, 12. У «Літаратуры і мастацтве» фота: узнагароджаныя граматамі ўрада БССР аўтары «Пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну».

Лістапад, 13. Арыштаваны Я. Скрыган.

Лістапад, 14. Арыштаваны С. Баркоўскі, А. Звонак.

Лістапад, 15. Арыштаваны С. Шушкевіч, Ц. Гартны.

Лістапад, да 17. З А. Александровічам прымае ўдзел у рабоце сесіі Пleshчаніцкага райсавета. Прачытаў свае вершы. З А. Александровічам абраны дэлегатамі XII Надзвычайнага Усебеларускага з'езда Саветаў. «ЛіМ», 17 лістап.

Лістапад, 17. У «Літаратуры і мастацтве» «Паэты і пісьменнікі пра Дом Чырвонай Арміі» (подпіс і Я. Купалы).

Лістапад, 20. Напісаў верш «Табе, правадыр...». Упершыню — «Звязда», 1936, № 268, 23 лістап.; «Польмя рэвалюцыі», 1936, № 11.

Лістапад, 20—23. У прэзідыуме XII Надзвычайнага Усебеларускага з'езда Саветаў. 21 лістапада на вячэрнім пасяджэнні прачытаў верш «Табе, правадыр...». «Звязда», 21 лістап.; «ЛіМ», 27 лістап.

Лістапад, 22. У «Звяздзе» (№ 167) спачуванне з выпадку смерці М. Дзегцяра.

Лістапад, 23. XII Усебеларускім з'ездам Саветаў абраны дэлегатам на VIII Надзвычайны з'езд Саветаў.

Лістапад, 24. Запоўніў анкету дэлегата VIII Надзвычайнага з'езда Саветаў у Маскве. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 505—506.*

Лістапад, 25—снежань, 5. У складзе дэлегацыі БССР удзельнічаў у рабоце VIII Надзвычайнага з'езда Саветаў СССР. З'езд прыняў новую Канстытуцыю СССР. «ЛіМ», 10 снеж.

Лістапад, 26. Арыштаваны С. Куніцкі, Б. Мікуліч, У. Хадыка, С. Знаёмы.

Лістапад, 27. У «Літаратуры і мастацтве» фота: Я. Купала гутарыць з дэлегатамі-ардэнаносцамі на XII Надзвычайным Усебеларускім з'ездзе Саветаў.

Снежань, 2. У Маскве разам з іншымі дэлегатамі VIII Надзвычайнага Усесаюзнага з'езда Саветаў СССР прысутнічаў на вечары кіргізкай паэзіі. *ЭД, с. 296.*

Снежань, 5. Арыштаваны З. Астапенка.

Снежань, 7. У Мінску разам з Я. Коласам, А. Александровічам, дэлегатамі VIII Надзвычайнага Усесаюзнага з'езда Саветаў СССР удзельнічае ў сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскасці. «Польмя рэвалюцыі», № 12.

Снежань, 17. Падпісаў зборнік «Песня будаўніцтву» (1936) М. В. Ісакоўскаму і напісаў яму ліст з Мінска. *ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 344.*

«Літаратура і мастацтва» паведаміла: «Дэлегаты Надзвычайнага VIII з'езда Саветаў беларускія паэты Я. Купала, Я. Колас і А. Александровіч робяць справаздачы аб работах з'езда на сходах працоўных горада. Гэтымі днямі адбыўся сход пісьменнікаў, на якім тт. Александровіч, Я. Колас, Я. Купала выступалі са сваімі ўражаннямі ад з'езда».

Снежань, 20. Прысутнічаў на пашыраным пасяджэнні рэспубліканскага Пушкінскага камітэта. «Звязда», 23 снеж.

Снежань, 24. У газеце «Рабочий» артыкул Я. Купалы «Прекрасный друг нового общества», прысвечаны М. Астроўскаму, у «Звяздзе» (№ 294) пад загалоўкам «Памяці Мікалая Астроўскага».

Снежань, да 29. Як дэлегат VIII Надзвычайнага з'езда Саветаў СССР выступаў перад байцамі і камандзірамі адной з воінскіх часцей мінскага гарнізона. «ЛіМ», 29 снеж.

На працягу года. Выйшлі з друку: зборнік вершаў і паэм «Песня будаўніцтву»; «Выбраныя творы», т. II; паэма «Над ракою Арэсай» (3-е выд.); «Прымакі» (выд. Усесаюзнага дома народнай творчасці імя Н. К. Крупскай); у Маскве — зборнік «Под новым солнцем»; у Кіеве — «Над ракою Арэсай» на ўкраінскай мове ў перакладзе Т. Масэнкі.

1937

Студзень, 14. Арыштаваны В. Дружчыц.

Студзень, 20. Арыштаваны Г. Жарскі.

Студзень, 24. Арыштаваны М. Чарот.

Студзень, 27. У газеце «Рабочий» артыкул «Смерть изменникам Родины», у «Літаратуры і мастацтве» 24 студз. пад загалоўкам «Ворагі народа павінны быць знішчаны».

Студзень, 29. Напісаны верш «Мала іх павесіць!...». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1937, № 56, 1 лют.

Люты, 9. У «Звяздзе» пераклад уступу да паэмы А. С. Пушкіна «Медны коннік».

Люты, 10. У «Звяздзе» (№ 33) артыкул «Любімы паэт» (пра А. С. Пушкіна), у газеце «Рабочий» артыкул «Певец свободы» (пра А. С. Пушкіна); у «Літаратуры і мастацтве» — 1-я частка паэмы «Медны коннік» у перакладзе Я. Купалы.

Люты, 12. Разам з Я. Коласам у БДТ-1 на вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня смерці А. С. Пушкіна. Л. Рахленка чытаў урыўкі з «Меднага конніка» ў перакладзе Я. Купалы. «ЛіМ», 16 лют.; «Польмя рэвалюцыі», № 2, с. 151—153.

Люты, 14. У газеце «Трубина Радыеска» («Савецкая трыбуна») урыўкі з паэмы «Над ракою Арэсай» у перакладзе на польскую мову Г. Машынскай-Гельтман.

Люты, 15—19. Удзельнічае ў рабоце XII Надзвычайнага Усебеларускага з'езда Саветаў, які пасля перапынку працягваў абмеркаванне праекта Канстытуцыі БССР. Разам з Я. Коласам абраны ў склад рэдакцыйнай камісіі для падрыхтоўкі канчатковага тэксту Канстытуцыі з улікам вынікаў абмеркавання праекта на з'ездзе. Надзвычайны з'езд прыняў новую Канстытуцыю БССР. «ЛіМ», 21 лют.

Люты, 20. У «Літаратурной газете» артыкул беларускіх пісьменнікаў «Бессмертный образ» з нагоды смерці С. Арджанікідзе. Сярод падпісаўшых і Я. Купала.

Люты, 22—26. У складзе дэлегатыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, А. Александровіч, Я. Бранштэйн і інш.) прымаў удзел у рабоце IV пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага 100-годдзю з дня смерці А. С. Пушкіна. Чытаў урыўкі перакладу «Меднага конніка». «ЛіМ», 26 лют.; «Лит. газета», 26 лют.

Сакавік, 5. У «Літаратуры і мастацтве» 2-я частка перакладу «Меднага конніка».

Сакавік, 9. Ліст Я. С. Мазалькову.

У лісце да Т. Г. Масэнкі просіць творы А. С. Пушкіна на ўкраінскай мове, цікавіцца станам падрыхтоўкі сваёй кніжкі на ўкраінскай мове.

Сакавік, 16. У «Известиях» пісьмо «Против фашистских вандалов, против поджигателей войны!». Падзагалолак — «Советские работники культуры — друзьям передового и прогрессивного человечества». Пісьмо заклікае савецкую грамадскасць да пратэсту супраць ваеннага ўмяшання Германіі і Італіі ў грамадзянскую вайну ў Іспаніі. Сярод падпісаўшых зварот Я. Купала і Я. Колас.

Сакавік, 19. Ліст Т. Г. Масэнку.

Сакавік, 23. Высылае А. Новікаву-Прыбою віншавальную тэлеграму.

Сакавік, 25. У ДOME пісьменніка на сходзе. У прэзідыуме Я. Купала, Я. Колас, П. Галавач, К. Чорны, Я. Бранштэйн, М. Лынькоў, І. Харык, З. Бядуля і інш. У выступленні А. Александровіча пра работу праўлення — абвінавачанні ўсіх. «ЛіМ», 26 сак.

Красавік, 15. У «Литературной газете» матэрыял «Скорбь белорусских писателей» з прычыны смерці І. Ільфа. Сярод падпісаўшых Я. Купала.

Красавік, 19. У пісьме з Мінска Т. Г. Масэнку дасылае спіс сваіх вершаў з датамі.

Красавік, 20. Напісаў верш «На тэму крытыкі і самакрытыкі». Упершыню — «Звезда», 1937, № 94, 23 крас.; «Літаратура і мастацтва», 1937, № 21, 23 крас. пад загатоўкам «На тэму самакрытыкі».

Красавік, 23. На пасяджэнні праўлення ССП БССР, прысвечанага 5-й гадавіне пастановы ЦК ВКП(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый». Прачытаў верш «На тэму крытыкі і самакрытыкі». Свае творы чыталі Я. Колас, К. Крапіва, П. Глебка, М. Хведаровіч, А. Куляшоў. «Польмя рэвалюцыі», № 4.

У газеце «Рабочий» паведамленне пра пастаноўку «Паўлінкі» і «Прымакоў» у Гомелі. «Палеская праўда», 27 крас.

Красавік, 24. Напісаў верш «Май» («Да нас у госьці май прыходзіць»). Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1937, № 23, 1 мая; «Звязда», 1937, № 95, 1 мая.

Красавік, 26. Арыштаваны акадэмік і пісьменнік Я. Нёманскі.

Май, 3. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Из Минска в Москву выезжали Александрович и Купала. Но они выехали так неожиданно, а Янка даже не позвонил мне о своей поездке...». *Колас, т. 13, с. 149.*

Май, 6. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул Я. Купалы «Сардэчнае прывітанне бальшавіцкай «Правде».

Арыштаваны Б. А. Тарашкевіч.

Май, 19. Я. Колас зайшоў да Я. Купалы пасля пасяджэння гарсавета. Вялі размову пра пераклад паэмы «Над ракою Арэсай». *БДАМЛіМ, ф. 9, воп. 1, адз. зах. 74; Мушынскі, с. 270.*

Май, 25. На сходзе секцыі паэзіі ССП Беларусі разам з Я. Коласам абіраецца членам бюро секцыі. «Звязда», 28 мая.

Май, 30. Арыштаваны З. Аксельрод.

Чэрвень, 5. Арыштаваны І. Харык.

Чэрвень, 6. Арыштаваны Я. Бранштэйн.

Чэрвень, 14. Арыштаваны М. М. Галадзед.

Чэрвень, 16. Скончыў жыццё самагубствам А. Чарвякоў.

Чэрвень, 21. Арыштаваны акадэмік В. Шчарбакоў.

Чэрвень. У «Полымі рэвалюцыі» (№ 6) «Медны коннік» А. С. Пушкіна ў купалаўскім перакладзе.

Ліпень, 6. У газеце «Удмурт комуна» («Удмурцкая камуна») верш «А хто там ідзе?» у перакладзе П. М. Чайнікава і яго артыкул «Янка Купала».

Ліпень, 9. У газеце «Пралетар» (Тбілісі) на армянскай мове заметка «Янка Купала».

Ліпень, 11. З Гарадзішча ліст Я. С. Мазалькову.

«Літаратура і мастацтва» паведаміла, што Я. Купала абраны ў склад камітэта па правядзенні юбілею Шата Руставелі.

Жнівень, 10. Арыштаваны П. Р. Галавач.

Жнівень, 25. Арыштаваны П. В. Горын, М. Дз. Каўцэвіч.

Жнівень. «Совершенно секретно»

Я. КУПАЛА яўляецца актывным лідэрам нацфашызма. Работая в 1908 г. в г. Вильно бібліотекарем, начал принимать активное участие в белорусской национально-буржуазной газете «Наша ніва», спустя некоторое время яўлялся редактором этой газеты. В 1919 г. яўлялся актывным членом Беларускаго национального комитета в г. Минске. Член президиума этого комитета.

До Октябрьской революции произведения Я. Купалы сводились преимущественно к описанию бедности и горя белорусской деревни, на первый план выдвигалось национальное возрождение Белоруссии. Октябрьскую революцию встретил враждебно. На всем протяжении своей литературной деятельности в большинстве произведений занимает враждебную позицию против Сов. власти.

В 1920 г. во время белопольской оккупации и приезда Пилсудского в г. Минск написал ему приветственное стихотворение «Паустань», которое было напечатано в нацифашистской газете «Звон». В стихотворении воспевал Пилсудского как героя-освободителя Белоруссии от большевиков. В 1922 г. выступает с произведениями, где говорит об ограблении белорусов и изгнании их со своей Родины «чужеземцами». В произведении «Перад будучыняй» от 21.1.1922 г. рисует Белоруссию как гибнущую под чужой опекой, т. е. под опекой большевиков.

В период белопольской оккупации г. Минска являлся редактором белопольского нацифашистского журнала «Рунь». В 1922 г. написал для 1-го Белгостеатра пьесу «Тутэйшыя» к-р. содержания, в результате пьеса была запрещена и изъята.

Работая в последующие годы в Институте белорусской культуры и Научно-терминологической комиссии совместно с Игнатовским, Балицким, Адамовичем, Лесиком, Коласом и др. давно разоблаченными нацидемами, проводил активную к-р. фашистскую работу и имел связь с лидерами нацифашизма, проживающими за границей.

В 1926 г. в г. Минске происходила Академическая конференция Инбелкульта, на эту конференцию съехались из Латвии, Польши и других стран белорусы-эмигранты — Езовитов и др., в беседах с которыми Купала заявил:

«...Мы живем в Сов. Белоруссии потому, что нет другого места, нет где прислониться, пока Белоруссия разорвана на несколько частей — нет Белоруссии».

В 1927 г. совместно с М. Чаротом и другими бел[орусскими] писателями по заданию к-р. нацифашистской организации ездил за границу в Польшу и Чехословакию. В Польше встречались и имели беседы о контактировании к-р. работы с так называемыми послами Бел[орусской] Громады — Рак-Михайловским, Тарашкевичем, Бурстиным, Цвикевичем, а также известным нацифашистом в г. Вильно Луцкевичем Антоном Ивановичем. Кроме того, в г. Праге (Чехословакия) встречались и установили связь с нацифашистом Грибом и руководимой им к-р. группой, состоящей из белорусских студентов в г. Праге.

С Луцкевичем Антоном Ивановичем Купала поддерживает письменную связь и до последнего времени через его родного брата Луцкевича Степана Ивановича, работающего врачом 3-й Сов. больницы, проживающего: г. Минск, Октябрьская, д. 27/2.

В 1928 г. КУПАЛА, как активный нацдем, являлся председателем Комитета защиты Белгромады в связи с провокационным процессом ее в Польше. По инициативе Купалы был организован сбор средств в помощь арестованным послам Белгромады в Польше, для чего был проведен литературно-художественный вечер в г. Минске, который дал 1200 р., а впоследствии активно помогал в переброске «послов Белорусской громады» из Польши в БССР для активизации и усиления нацфашистской работы.

По показаниям ряда участников к-р. организации «Саюз вызвалення Беларусі», разоблаченных в 1930 г., Купала являлся активным участником к-р. нацдемовской организации «СВБ» и его квартира служила, по существу, штабом нацфашистов.

Арестованный НЕКРАШЕВИЧ С. в показаниях от 2.VIII.30 г. писал:

«...Первой к-р. организацией, в которой мне пришлось работать, была Научно-терминологическая комиссия, в состав ее, кроме меня, входили: Лесик, Я. Купала и т. д.».

«...Идеологами организации были: Я. Купала, Лесик и др.».

«...Политические убеждения всех членов были нацдемократические, политическая платформа была БНР».

Арестованный ЛЕСИК 2.VIII.1930 г. показал:

«...Обыкновенно собрания нацдемократического центра происходили в квартирах своих членов под видом гостей».

«...Особенно выдающееся значение имели собрания — гости в квартире Я. Купалы и, частично, Я. Коласа и Некрашевича. Туда приходили: Балицкий, Жилунович, Игнатовский, Кореневский, Ал. Адамович, Козюра, Ульянов, Прищепов, Василевич и др.».

Об активной к-р. деятельности Я. Купалы также показывают Ал. Адамович, Прищепов, Балицкий, Ильюченко и др.

Арестованный КРАСКОВСКИЙ в показаниях от 14.VII.30 г. показал:

«...По вопросу об интервенции и вооруженном свержении Сов. власти в центре «СВБ» были два разных направления: полонофильская часть центра — Ластовский, Некрашевич, Лесик, Цвикевич, Улащик и Купала выдвигали такую установку, что освобождение БССР от большевиков и создание политической самостоятельности на ее этнографической террито-

рии возможно путем интервенции со стороны Польши и соседних государств при одновременном внутреннем перевороте».

Обв[иняемый] СМОЛИЧ от 8.VIII.30 г. показал:

«...В результате поездок на Украину Некрашевича, Купалы и др., их встреч с руководителями «СВУ», по информации, которую они делали центру «СВБ», было известно, что «СВУ» взаимно солидаризуется с идеями незалежничества и федеративности».

По вопросу связи организации с нацфашистами за границей и роли в этом Купалы арестованный НЕКРАШЕВИЧ С. от 5. VIII. 30 г. показал:

«Имела связь организация с заграницей и во время приезда в 1923 г. послов польского сейма. Для встречи с приехавшими в Минск Еремичем и Метлой на квартире у Янки Купалы была устроена вечеринка, на которой присутствовали партийные и беспартийные. Было присутствующих человек 15—20. Хорошо не помню, кто там был, но все же некоторых могу назвать: Лесик, Ильюченок, Якуб Колас, Лежневич, кажется, Жилунович. В беседе с послами говорилось приблизительно о том, что зарубежная Белоруссия должна также собирать и группировать свои нацдемократические силы, как это делается в БССР.

Некоторую связь в Западной Белоруссии организация имела через жену Янки Купалы, как бывшую в 1925 г. в Вильно».

В 1930 г. Купала был вызван в б[ывшее] ПП ОГПУ в Минске и собственноручно 15.XI. 1930 г. написал показание, в котором свое участие в к-р. организации и к-р. нацдемовскую работу категорически отрицал. После чего может из-за боязни быть разоблаченным, у себя на квартире 20. XI. 1930 г. сделал попытку на самоубийство, в результате перочинным ножиком нанес себе рану в живот, написав перед этим предсмертное письмо на имя б[ывшего] пред[седателя] ЦИК БССР Червякова, в котором также решительно отвергает свое участие в к-р. нацдемовской организации и просит Червякова обеспечить после его смерти его семью и попросить ГПУ, чтобы те не таскали его также ни в чем не повинную жену. После этого «самоубийственного» ранения, пролежав несколько дней в больнице, пришел в совершенно здоровое состояние и, в связи с тем, что буржуазная пресса Польши подняла вопль о его самоубийстве, ему предложено было написать ответ фашистским клеветникам о том, что он жив и никогда самоубийством не кончал, что им и было сделано.

Несмотря на все это, к-р. нацфашистскую деятельность Купала не прекратил вплоть до последнего дня, так как по показаниям ряда активных участников нацфашистских орга-

низаций, арестованных в 1937 г., Купала является идейным вдохновителем и одним из активнейших нацифашистов.

Арестованный САМОХВАЛОВ Александр Григорьевич в показаниях от 1.VI.1937 г. показал:

«...Я. Купала... Эти лица мне известны как старые представители нацдемовщины, в своих убеждениях ничем не отличающиеся от других участников нашей организации. Они всегда были недовольны мероприятиями и политикой ВКП(б) в отношении Белоруссии».

Арестованный ШЕСТАКОВ П. П. в показаниях от 5. V. 1937 г. показал:

«...На протяжении 1928—1931 гг. на квартирах Я. Купалы и С. Некрашевича систематически происходили нелегальные совещания членов организации».

«Вследствие происшедших в конце 1930 г. арестов ряда руководителей организации, в целях конспирации и сохранения организации, наши нелегальные совещания в доме Купалы прекратились и были переведены исключительно на квартиру Куделько-Чарота, где они происходили до лета 1933 г.».

Аналогичные показания о к-р. нацдемовской деятельности Купалы и его участии в организации дали Вонсовский, Ажгирей-Вольный, Ульянов, Успенский и др.

Зам. нач. след. отдела УГБ НКВД БССР

мл. лейтенант госбезопасности *Завадский*

«...»августа 1937 г.» *Платонаў Р. Лёсы, с. 236—240.*

Кастрычнік, 22. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул «Я з гордасцю выбіраю свой народны ўрад».

Кастрычнік, 26. У «Літаратурнай газете» нататка Я. Купалы, Я. Коласа і М. Лынькова «Одной жизнью с великим советским народом».

Кастрычнік, 31. У «Літаратуры і мастацтве» матэрыял «Масква. Крэмль. Народнаму камісару ўнутраных спраў тав. Яжову», артыкул В. Вольскага і А. Кучара «Беларуская савецкая літаратура за XX год», у якім гаворыцца пра нацыяналізм Я. Купалы, яго варожыя адносіны да савецкай улады.

Лістапад, 2. У «Літаратуры і мастацтве» працяг артыкула В. Вольскага і А. Кучара «Беларуская савецкая літаратура за XX год» са сцвярджэннем нацыяналістычных заблуджэнняў Я. Купалы, артыкул Р. Бярозкіна «На паэтычныя тэмы», у якім ён разглядае вершы Я. Купалы «Алеся», «Лён», «Хлопчык і лётчык» і інш.

Лістапад, 3. Я. Колас напісаў верш «Янку Купалу: Экспромт» («Была непаўторная восень»).

Лістапад, 6. Арыштавана Я. І. Бяганская.

Лістапад, 6—7. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 58—59) «Святочныя вершы», напісаныя ў лістападзе 1937 г.; артыкул «Успаміны», 1-я частка верша «Аб Сталіне-сейбіту».

Лістапад, не пазней 17—снежань. На лячэнні ў Кіславодску.

Лістапад, 17. Напісаў верш «Нашаму дэпутату». Упершыню — «Звязда», 1937, № 269, 23 лістап.

Лістапад, 18. Ліст С. М. Гарадзецкаму.

Лістапад, 19. Ліст Я. С. Мазалькову з просьбай даведацца пра яго зборнік, які рыхтаваўся ў Маскве.

Лістапад, 23. Ліст М. В. Ісакоўскаму.

Лістапад, 26. Паштоўка М. К. Хайноўскай.

Лістапад, 27. Напісаў верш «Памяці дагестанскага ашуга Сулеймана Стальскага». Упершыню — «Полымя рэвалюцыі», 1937, № 12.

Лістапад, 28. Напісаў верш «Песня» («Ой рана, рана войска ўставала»). Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1937, № 58—59, 6—7 лістап.

Лістапад, 29. Паштоўка М. К. Хайноўскай.

Лістапад, 30. Напісаў верш «Дзень Канстытуцыі» (5 снежня). Упершыню — «Звязда», 1937, № 279, 5 снеж.; «Літаратура і мастацтва», 1937, № 65, 5 снеж. пад загалоўкам «Пятае снежня».

Снежань, 1. Ліст М. В. Ісакоўскаму, у якім клапаціцца пра свой аднатомнік на рускай мове.

Снежань, 3. Напісаў верш «Выбары». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1937, № 66, 11 снеж. пад загалоўкам «3 малюнкаў на тэмы 12 снежня 1937 года».

Снежань, 5. Паштоўка Н. І. і П. Ф. Глебкам.

Снежань, 8. Паштоўка М. К. Хайноўскай.

Снежань, 17. Напісаў верш «Сонечнаму Шата Руставелі». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1937, № 69, 24 снеж.

Снежань, 23. Прамова на пероне тбіліскага вакзала напярэдадні V пленума праўлення ССП СССР. Упершыню — «Заря Востока» (Тбілісі), 1937, № 295, 24 снеж.

Снежань, 23—30. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (М. Лынькоў, П. Глебка, М. Хведаровіч, І. Шапавалаў) у Тбілісі прымаў удзел у рабоце V пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага 750-годдзю паэмы Ш. Руставелі «Віцязь у тыгравай шкуры». Ёсць фота: Я. Купала, Ф. Гладкоў, І. Лупал, А. Серафімовіч і іншыя на пленуме (у кнізе Я. Купалы «Публіцыстыка». Мн., 1972).

Снежань, 26. У г. Горы чытаў верш «Сонечнаму Шата Руставелі».

У газеце «Вечерний Тбилиси» артыкул Я. Купалы «Идеи его поэмы — идеи всего человечества».

Снежань, 30. У газеце «Соціалістична Харківщина» інтэрв'ю «Любоў усіх нацый».

На працягу года. Выйшлі з друку: зборнік «Беларусі ардэ-наноснай», паэма «Над ракою Арэсай», «Паўлінка» (выд. Усесаюзнага дома народнай творчасці імя Н. К. Крупскай); «Выбраныя творы», т. III; зборнік вершаў для дзяцей «Хлопчык і лётчык»; пераклад паэмы А. С. Пушкіна «Медны коннік»; у Смаленску — «Избранные стихи» ў перакладзе М. Ісакоўскага; у Кіеве — Харкаве — «Вибрані творы» пад рэдакцыяй Т. Масэнкі.

1938

Студзень, да 8. Пасля Руставелеўскага пленума ССП СССР у Тбілісі адпачывае ў Цхалтуба з А. Новікавым-Прыбоем і А. Серафімовічам. ЭД, с. 441, 556.

Студзень, 8. Ліст М. В. Ісакоўскаму.

Студзень, 10. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул М. Ларчанкі «Някрасаўскія матывы ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа».

Студзень, 20. Падараваў у Цхалтуба рукапіс верша «Генацвале» А. М. Метэхелі (Джавахішвілі). ЭД, с. 394. У 1985 г. яна перадала аўтограф верша ў ДзЛМЯнК.

Студзень, 24—люты, 11. Адпачывае ў Кіславодску. Ліст да Я. С. Мазалькова ад 1.2.1938 г.

Студзень, 30. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 6) вершы; напісаныя ў студзені 1938 г. у Цхалтуба, «Генацвале» і «Мы людзі свабодныя».

Студзень. Напісаны вершы «Грузія». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, №7, 6 лют.; «То не рыцары з князем...». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, №8, 10 лют. пад назваю «То не рыцары казак...».

У грузінскім часопісе «Мнатобі» («Светач»), 1938, № 1 верш «Сонечнаму Шата Руставелі» ў перакладзе М. Патарыдзе.

Люты, 1. Лісты Я. С. Мазалькову ў Маскву і Т. Г. Масэнку ў Харкаў.

Люты, 2. Ліст В. Г. Цярэнцьеву.

Люты, 4. Арыштаваны І. І. Замоцін.

Люты, да 5. Я. Купала ўвайшоў у юбілейны камітэт па святкаванні 800-годдзя азербайджанскага паэта Нізамі. «Лит. газета», 5 лют.

Люты, 7. Паштоўка з Кіславодска М. К. Хайноўскай.

Люты, 11. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Сёння из Кіславодска выезжае Янка (Купала.— Я. С.). Числа 13—14 февраля должен быть в Минске». *Колас, т. 13, с. 160.*

Люты, 12. Праездам з Кіславодска заязджае ў Харкаў, дзе сустракаецца з Т. Масэнкам. *Ліст Т. Г. Масэнку 1.2.1938 г.*

Люты, 16. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 9) артыкул П. Броўкі «Вершы Я. Купалы» пра зборнік «Беларусі ардэна-носнай».

Люты, пасля 20. Я. Купала — ганаровы госць піянераў у студыі Мінскага радыёкамітэта ў гонар Чырвонай Арміі. Прачытаў верш «Чырвонай Арміі паходы». *Такі ён быў, с. 244—245.*

Люты, 22. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 10) цыкл вершаў «Чырвонай Арміі паходы», напісаны ў лютым 1938 г. у Кіславодску і Мінску пад агульным загалоўкам «Вершы (Арміі Чырвонай і яе палкаводцу — нашаму дэпутату Кліму Варашылаву прысвячаю)».

Люты, 23. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка Купала прыехаў с Кавказа. Поправіўся, но сейчас что-то прихворнул. Надо будет проведать. Подписал договор на перевод Т. Г. Шевченко в размере двух тысяч строк. Уговорил Янка». *Колас, т. 13, с. 160.*

Люты, 28. Напісаны верш «Смерць забойцам А. М. Горкага». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 13, 6 сак.; «Польмя рэвалюцыі», 1938, № 3.

Сакавік, 3. У «Літаратуры і мастацтве» матэрыял «Ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР», прысвечаны гэтак званаму працэсу над праватрацкіцкім блокам. Сярод падпісаўшых і Я. Купала.

Сакавік, 10. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 14) адказ на пытанні газеты «Над чым мы працуем»: перакладае «Кабзара» Т. Шаўчэнкі.

Сакавік, 16. У «Чырвонай змене» (№ 81) выказванне «Слава бястрашным» у сувязі з вяртаннем дамоў удзельнікаў першай навуковай станцыі «Паўночны полюс-1».

Сакавік, 28. На агульнагарадскім пасяджэнні, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння М. Горкага, прачытаў верш «Памяці Максіма Горкага» («Вачэй тваіх ясных зара-зараніца»). *«Чырв. змена», 29 сак.; «Польмя рэвалюцыі», № 3, с. 203.*

Красавік, 2. Абраны ў бюро секцыі паэзіі з Я. Коласам, П. Броўкам, П. Глебкам, Г. Камянецкім.

Красавік, 5. З Я. Коласам і М. Клімковічам на машыне Я. Коласа выязджаў у Магілёў на прагляд пастаноўкі «У пушчах Палесся» Я. Коласа, якой адкрыліся гастролі БДТ-2.

«Камунар Магілёўшчыны», 5 крас.; «Польмя», 1962, №3, с. 118.

13 красавіка 1938 г. Я. Колас пісаў П. Глебку: «5/IV я, Клімковіч і Янка ездзілі ў Магілёў на маёй машыне. Былі на спектаклі. Мае спадарожнікі нічога не казалі, як спадабаўся ім спектакль «У пушчах Палесся». А глядачы ўспрымаюць яго вельмі добра. Спектакль ставіўся 5 вечарам, шостага два разы, удзень і ўвечар, і 7. Дарвішаў прыслаў тэлеграму і напісаў, што пастаноўкі прайшлі з вялікім поспехам. Шостага вярнуліся ў Мінск. На палавіне дарогі, едучы ў Магілёў, зрабілі папаску». *Колас, т. 13, с. 163.*

Красавік, да 11. Закончыў перапрацоўку перакладу «Слова аб палку Ігаравым». «Сов. Белоруссия», 11 крас.

Май, 1—22 і пазней. Кожны дзень, акрамя 18 мая, Я. Колас наведвае Я. Купалу, які хварэў на крупознае запаленне лёгкіх. *Лісты Я. Коласа да С. Гарадзецкага ад 5, 13 і 22 мая; Мушынскі, с. 281.*

Май, 1. «Литературная газета» змясціла артыкул «Дружба народов».

Май, 5. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «С Янкой (Купалам.— Я. С.) неблагополучно. Лежит серьезно больной. Накануне мая поехал за город. Заснул на земле в лесу. Сейчас у него сухой плеврит и воспаление правого легкого. Температура не спадает. Доходила до 39°. Теперь держится на 38 с хвостами. Навещаю его каждый день. Лежит под наблюдением врачей. Уже два раза ставили банки. Собираются еще ставить. Ведь возраст-то преклонный. Организм плохой, подорванный, хоть и мужицкой закалки. Я тревожусь, но думаю, что эта закалка одолеет хворь».

К выборам в Верховный Совет подготовляем сборник бригадой из семи человек. В бригаду входят — Купала, я, Бровка, Глебка, Крапива, Кулешов, Александрович. Мне поручено написать о просвещении — строк 70—80... Свою работу я вчера окончил. Янку придется переложить на бригаду». *Колас, т. 13, с. 165.*

Май, 12. Раніцай у ДOME пісьменніка пленум ССП БССР. Пра зборнік «Беларусі ардэнаноснай» даклад А. Кучара. «ЛіМ», 17 мая.

Май, 13. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.) на широком пути к выздоровлению. Кризис у него был 11 или 10 мая. Навещаю его каждый день. Болезнь была в очень тяжелой форме — крупозное воспаление легких». *Колас, т. 13, с. 166.*

Май, 14. Напісаў верш «Джамбулу». Упершыню — «Літатура і мастацтва», 1938, № 28, 22 мая.

Май, 20. У сувязі з 75-годдзем Джамбула «Литературная газета» надрукавала верш «Лети, моя песня!» (пераклад С. Гарадзецкага, у арыгінале назва «Джамбулу») і артыкул «Привет братского белорусского народа», падпісаны і Я. Купалам.

Май, 22. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Читал также твой перевод стихотворения Купалы, помещенный в «Литературной газете». Перевод отличный. Читал с удовольствием. Это стихотворение Янка написал вскоре после кризиса. У него даже из-за этого поднялась температура. Но он вообще теперь на верном пути выздоровления. Уже воюет с врачами за право подняться с постели. Я взял сторону врачей и категорически настаиваю, чтобы он не смел подниматься преждевременно: ведь положение его было крайне опасное. Врачи сильно тревожились за исход болезни. Я навещаю его аккуратно каждый день, начиная с 1 мая. Только 18 не заходил...»
Колас, т. 13, с. 167.

Май, 25. Напісаў верш «Кандыдатам народа». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 31, 6 чэрв. пад загалоўкам «Нашым кандыдатам у Вярхоўны Савет БССР — таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву і Яжову».

Май, 28. Напісаў верш «А я думаў...». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 34, 24 чэрв.

Май, 29. Напісаў верш «Аднаасобніку». Упершыню — зборнік «Ад сэрца», 1940.

Чэрвень, 2. Ліст А. Рабінінай.

Чэрвень, 5. У газеце «Сацыялістык Казахстан» («Сацыялістычны Казахстан») пераклад Г. Урманова верша «У вырай» («Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!»).

Чэрвень, 10. «Литературная газета» паведаміла, што «Кабзар» Т. Р. Шаўчэнкі перакладаюць Я. Купала, Я. Колас, А. Александровіч, А. Куляшоў і інш.

Чэрвень, 14. Я. Колас піша С. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.) собирается 18/VI поехать в Москву. 19/VI будет там. Он тебе позвонит». *Колас, т. 13, с. 169.*

Чэрвень, 16. Я. Колас піша С. Гарадзецкаму: «Я сообщал тебе в последнем письме, что Янка (Купала.— Я. С.) числа 19 будет в Москве. Он действительно собирался поехать, но врачи категорически возразили против этой поездки... Поэтому он и не поехал. Сообщаю тебе это, чтобы ты был в курсе дела и не ожидал Янки в указанный срок... Вчера совершил с Янкой небольшую экскурсию километров за 15 от города в лес — собирали зубровку, а попутно с этим и боровики». *Колас, т. 13, с. 169.*

Чэрвень, 25. Напісаў верш «На выбары выйшлі...». Упершыню — «Звязда», 1938, № 146, 26 чэрв.; «Чырвоная змена», 1938, № 146, 26 чэрв.

Чэрвень. На вечары з чытаннем «Слова аб палку Ігаравым» у перакладзе Я. Купалы выступалі П. Броўка і Э. Агняцвет. «Польмя рэвалюцыі», 1938, № 6, с. 172.

Ліпень, 2. Арыштаваны А. Александровіч.

Ліпень, 3. Наведаў Я. Коласа ў Вусці.

Ліпень, 5. Напісаў верш «Час быў тады...». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 40, 23 ліп.

Ліпень, 6. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што на пленуме праўлення ССП Беларусі Я. Купала зацверджаны кансультантам «Гісторыі беларускай літаратуры».

Ліпень, 7. Я. Колас пісаў С. Гарадзецкаму: «3 июля ко мне приезжал Янка (Купала.— Я. С.). Он немного оправился. Собирается поехать в Москву. Возможно, он скорее увидит тебя, чем ты получишь это письмо». Колас, т. 13, с. 172.

Ліпень, 18. Ліст А. Новікаву-Прыбою.

Ліпень. Адпачываў у Ляўках.

Жнівень, 3. Арыштаваны М. Хведаровіч.

Жнівень, 9. У «Звяздзе» (№ 183) верш «Японскім самураям», напісаны ў сувязі з нападам на СССР летам 1938 г. японскіх войскаў у раёне возера Хасан.

Жнівень, да 10. Увайшоў ва Усесаюзны Шаўчэнкаўскі юбілейны камітэт. «Лит. газета», 10 жн.

Жнівень, 10. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 44) верш «Памрока над Польшчай завісла...».

Пад нататкай «Вялікая страта» (смерць К. С. Станіслаўскага) сярод іншых подпіс Я. Купалы.

Жнівень, 17. Арыштаваны У. Тэраўскі.

Жнівень, 18. Арыштаваны Р. Шукевіч-Траццякоў.

Жнівень, 26. «Литературная газета» паведаміла пра першае пасяджэнне Шаўчэнкаўскага юбілейнага камітэта.

Жнівень, 29. У «Звяздзе» артыкул Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі пра Т. Р. Шаўчэнку «Да юбілею вялікага паэта-рэвалюцыянера».

Жнівень. Адпачывае ў Гарадзішчы на Аршаншчыне.

Верасень, 20—пачатак кастрычніка. Разам з Я. Коласам рэдагуе пераклады вершаў Т. Р. Шаўчэнкі. БДАМЛіМ, ф. 9, воп. 1, адз. зах. 104; ліст Я. Коласа да С. Гарадзецкага ад 19 кастр.

Верасень, 28. «Літаратура і мастацтва» паведаміла пра пераклад на беларускую мову «Кабзара» Т. Р. Шаўчэнкі Я. Купалам, Я. Коласам, З. Бядулем, К. Крапівою і інш.

Верасень, 29. Артыкул «Вялікі кабзар украінскага народа» ў газеце «Комуніст» (Кіеў). Там апублікаваны і артыкул П. Броўкі і А. Кучара «Блізкі і родны» пра знаёмства Я. Купалы з украінскай паэзіяй і ўплывам творчасці Т. Р. Шаўчэнкі на яго паэзію.

Верасень, 30. У «Літаратуры і мастацтве» пераклад балады Т. Р. Шаўчэнкі «Заварожаная» («Прычынна»).

Кастрычнік, 10. Удзельнічаў у абмеркаванні опернага лібрэта І. Шапавалава «Большавікі граніцы». Прысутнічалі Я. Маўр, М. Клімковіч, А. Куляшоў, А. Шарапаў, П. Броўка, З. Бядуля, А. Кучар, П. Глебка, Р. Бярозкін, М. Модэль, М. Лынькоў, Л. Рахленка. Нязвязанасць заключнай карціны з асноўнай сюжэтнай лініяй адзначыў Я. Купала. З заўвагай пагадзіліся іншыя выступоўцы. «ЛіМ», 17 кастр.

Напісаў верш «Тры арліцы». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 56, 11 кастр.; «Звязда», 1938, № 236, 11 кастр.; «Чырвоная змена», 1938, № 235, 11 кастр.

Кастрычнік, 11. У «Літаратуры і мастацтве» адказ савецкіх пісьменнікаў пісьменнікам Чэхаславакіі на адозву «Да сумлення ўсяго чалавецтва». Я. Купала сярод падпісаўшых.

Кастрычнік, 14. Арыштаваны К. Чорны.

Кастрычнік, 16. Ліст М. В. Ісакоўскаму.

Кастрычнік, 20—21. Прымаў удзел у нарадзе пра становішча і далейшае развіццё мастацтва ў БССР, скліканай у Маскве Усесаюзным камітэтам па справах мастацтваў. «ЛіМ», 27 кастр.

Кастрычнік, 22. Ліст А. С. Новікаву-Прыбою.

Кастрычнік, 29. Напісаў верш «Наша моладзь». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 60, 30 кастр.

Лістапад, 3. Напісаў верш «А мы сабе сеем і сеем...». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1938, № 61, 7 лістап.; «Звязда», 1938, № 258, 7 лістап.

Лістапад, 19. Ліст А. Шанідзе.

Лістапад. Адпачываў у санаторыі спецлечсанпрофа ў Цхалтуба. Па дарозе ў Цхалтуба на некалькі дзён затрымаўся ў Тбілісі, дзе пазнаёміўся з выдатнымі мясцінамі горада, помнікамі старажытнай архітэктуры. Наведаў магілу А. С. Грыбаедава. Разам з паэтам А. Шанідзе ездзіў у г. Мцхета на экскурсію: у саборы Светыцхавелі разглядаў старажытныя фрэскі, магілы грузінскіх цароў і іншых славурых людзей Грузіі.

Снежань, пачатак. Прыехаў у Сухумі, у дом адпачынку «Сіноп». Ліст да А. Шанідзе 8.XII.1938 г.

Снежань, 4. У газеце «Сабчота Абхазеці» артыкул без подпісу «Янка Купала ў Сухумі».

Снежань, 8. Ліст А. Шанідзе.

Снежань, 15. У лісце А. Шанідзе паведамляў, калі выедзе з Тбілісі сухумскім поездам, прасіў паклапаціцца пра нумар у гасцініцы «Ориант».

Снежань, 20. «Литературная газета» інфармавала пра альманах «Писатели народов СССР — Шевченко», у якім прымалі ўдзел Я. Купала, Я. Колас і інш.

Снежань, 22. Тэлеграма А. Шанідзе.

Снежань, 23. У «Літаратуры і мастацтве» (№70) пераклады вершаў Т. Шаўчэнкі «Вецер з гаем размаўляе...» (пад загалоўкам «Човен») і «На вечную памяць Катлярэўскаму».

Снежань, 24. Збіраецца выехаць у Тбілісі. *Ліст да А. Шанідзе 15.XII.1938 г.*

Снежань, 28. Тэлеграма Т. Г. Масэнку.

На працягу года. Працуе над перакладамі з Т. Р. Шаўчэнкі ў сувязі з яго 125-годдзем з дня нараджэння. Перакладае паэмы «Прычынна», «Кацярына», «Таполя», «Тарасова ноч», «Гайдамакі», «Сон», «Каўказ». Перапрацоўвае пераклад верша «Думка» («Нашто чорныя мне бровы»).

У зборніку Т. Шаўчэнкі «Кабзар» (Мн., 1939) пераклады вершаў «Думка» («Цячэ вада ў сіне мора...»), «Ой, вы, думы мае, думы...», «Перабендзя», «Да Аснаўяненкі», «Іван Падкова», «На незабудзь», паэмы «Тарасова ноч», «Каўказ», «Гайдамакі», «Сон».

Падрыхтавана аўтабіяграфія для зборніка «Избранные произведения», які выйшаў у 1943 г. у Маскве. Друкавалася ў перакладзе на беларускую мову ў кн. «Янка Купала: Зборнік аб жыцці і дзейнасці народнага паэта БССР». Мн., 1952. С. 21—22; «Советские писатели: Автобиографии в 2-х т.». М., 1959. Т. 1. С. 609—613; «Пяцьдзсят чатыры дарогі: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў». Мн., 1963. С. 327—329. Машынапіс аўтабіяграфіі на рускай мове захоўваецца ў рукапісным адзеле НБ РФ у Маскве (папка 14, адз. зах. 10).

Выйшлі з друку: асобным выданнем праявічны і вершаваны пераклады «Слова аб палку Ігаравым» (пад рэдакцыяй М. Лынькова); у Маскве — «Избранные произведения», «Маленький летчик» (Детиздат ЦК ВЛКСМ).

1939

Студзень, 13. Ліст В. І. Рагавіцкаму і Э. А. Падарэўскаму, якія пераклалі «Курган» на рускую мову.

Студзень, 14. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Моя тема — «Шевченко и белорусская поэзия». Это совершенно новая

тема у нас. Нужно копаться в источниках. Наиболее полно мотивы шевченковской поэзии представлены в творчестве Янки (Купалы. — Я. С.)». *Колас, т. 13, с. 179.*

Студзень, 15. У газеце «Апсны капш» («Чырвоная Абхазія») фота: Я. Купала і абхазскі пісьменнік К. Агумаа.

У «Літаратурной газете» матэрыял «Светлый образ» (смерць Э. Самуйлёнка). Падпісаў і Я. Купала.

Студзень, 17. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул К. Цітова «Аб выданні «Кабзара» Т. Г. Шаўчэнкі на беларускай мове», у якім ён спыняецца на ўдзеле ў перакладах Я. Купалы.

Студзень, да 21. Увайшоў у склад рэспубліканскага камітэта па святкаванні 125-годдзя з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі. Першае пасяджэнне Шаўчэнкаўскага камітэта пад старшынствам прэзідэнта Акадэміі навук БССР К. В. Горава адбылося 21 студзеня. «ЛіМ», 27 студз.; «Звязда», 30 студз.

Студзень, 28. У складзе дэлегацыі работнікаў літаратуры і мастацтваў БССР (Я. Колас, П. Броўка, З. Бядуля, К. Крапіва, А. Куляшоў, З. Аксельрод, П. Глебка, Г. Камянецкі, І. Шапавалаў, І. Балоцін, З. Азгур і інш.) прыехаў у Маскву для ўдзелу ў вечарах беларускай культуры ў сувязі з 20-годдзем БССР. «Звязда», 29 студз.

У «Звяздзе» (№ 22) пераклад верша Т. Шаўчэнкі «М. Маркевічу». Пераклад датуецца 1938 г. *ПЗТ, т. 5, с. 268.*

Студзень, 29. Абраны ў склад Прэзідыума праўлення ССП ССРСР. «Лит. газета», 30 студз.

Студзень, 28—люты, 8. Прымаў удзел у вечарах беларускай культуры ў Маскве.

30 студзеня чытаў вершы ў маскоўскім клубе пісьменнікаў. Вечарам выступіў на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў і артыстаў са студэнтамі Масквы ў клубе Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта. Вечар адкрыў А. Суркоў. З чытаннем выступілі Я. Купала, П. Броўка, П. Глебка, К. Крапіва, А. Куляшоў, З. Аксельрод, Э. Агняцвет, Г. Камянецкі. Маскоўскія паэты Я. Пянькоўскі, А. Суркоў, С. Ліпкін чыталі свае пераклады з беларускай паэзіі. У канцэрце выступалі Л. Александроўская, І. Балоцін, кампазітар М. Шчаглоў. Выконвалі беларускія народныя песні. У гэты самы вечар сустрэча з прадстаўнікамі друку ў Цэнтральным доме журналістаў. Выступалі Я. Купала і А. Александровіч.

31 студзеня чытаў вершы на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў і работнікаў мастацтваў з рабочымі і інтэлігенцыяй у Палацы культуры аўтазавода. Выступленні А. Суркова і І. Шапавалава. Свае творы чыталі Я. Купала, Я. Колас, П. Броўка, П. Глебка, А. Куляшоў, З. Аксельрод, Г. Камянецкі, К. Крапі-

ва, Э. Агняцвет. Выступілі Л. Александроўская, І. Балодін, салістка Беларускага радыё Руч'ёва.

Студзень, 31. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Я. Купала ўзнагароджаны ордэнам Леніна «За выдатныя поспехі і дасягненні ў развіцці савецкай мастацкай літаратуры».

Чытаў свае вершы ў Палацы культуры аўтазавада. «Правда», 1 лют.; «Известия», 1 лют.

Люты, 1. Чытаў свае вершы на вечары ў зале Політэхнічнага музея. Вечар адкрыў А. Талстой. Выступалі Я. Колас, П. Броўка, А. Куляшоў, А. Карняйчук, А. Суркоў, С. Гардзецкі і інш. «Звязда», 2 лют.

Люты, 2. З групай беларускіх пісьменнікаў і працаўнікоў мастацтва наведаў рэдакцыю газеты «Правда». «Правда», 3 лют.

У «Звяздзе» прэзідэнт АН БССР К. В. Гораў змясціў віншаванні Я. Купалу і Я. Коласу ў сувязі з узнагароджаннем іх ордэнамі Леніна; прамова Я. Купалы «Самы шчаслівы дзень». «Звязда», 2 лют.

Люты, 3. Прысутнічаў на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з артыстамі Малога тэатра. «Правда», 4 лют.; «ЛіМ», 5 лют.

Люты, 5. У «Літэратурнай газете» артыкул «Как родилась счастливая песня». Пад зваротам пісьменнікаў, узнагароджаных ордэнам Леніна, «Общесоветское собрание советских писателей — товарищу Сталину» подпіс Я. Купалы.

Люты, 7. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. І. Калінін у Крамлі ўручыў Я. Купалу ордэн Леніна. «Звязда», 10 лют.

Люты, 9. З Масквы вярнуўся ў Мінск. На агульнаградскім мітынгу на вакзале, прысвечаным узнагароджанню беларускіх пісьменнікаў ордэнамі, прачытаў верш «Сэрца і думка мне кажа...». «Літаратура і мастацтва» (№ 8) апублікавала артыкул «Жыццё мае належыць народу, правадыру».

Люты, 10. «Звязда» (№ 33), «Чырвоная змена» (№ 29) апублікавалі напісаны ў Маскве верш «Сэрца і думка мне кажа...».

Разам з пісьменнікамі-ардэнаносцамі Я. Коласам, З. Бядулем, П. Броўкам і П. Глебкам вітае XIII з'езд ЛКСМБ.

«Літэратурная газета» змясціла інтэрв'ю Я. Купалы: «Перевожу Лермонтова на белорусский язык... Работаю над сценарием по своей поэме «Над рекой Орессой». «Звязда», 11 лют.; «Гомельская праўда», 12 лют.; «Чырв. змена», 14 лют.

Люты, 11. У «Известиях» артыкул Я. Купалы і Я. Коласа «Наш долг».

Люты, 12. Напісаў верш «Памяці Эдуарда Самуйлёнка». Упершыню — «Звязда», 1939, № 36, 14 лют.

«Звязда» паведаміла, што Я. Купала з пісьменнікамі-ардэнаносцамі наведалі рэдакцыю «Звязды».

Люты, 14. Знаходзіцца ў ганаровай вахце ля труны Э. Самуйлёнка. На Вайсковых могілках у Мінску над магілай Э. Самуйлёнка прачытаў верш «Памяці Эдуарда Самуйлёнка». «Звязда», 15 лют.; «ЛіМ», 15 лют.; «Лит. газета», 15 лют.

Люты, 20. Я. Купала, Я. Колас, П. Броўка, З. Бядуля, П. Глебка выступілі ў «Літаратурнай газете» з матэрыялам «Лучи кремлевских звезд освещают нам дальнейший путь» у сувязі з іх узнагароджаннем.

Люты, 23. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Я немножко прихожу в память и свою колею после длительной поездки в Москву, где сейчас подвизается Янка (Купала. — Я. С.). Ви-дел ли ты его? С неделю назад была телефонограмма от Лозовского — прислать стих к XVIII съезду партии. Написал, послал через Янку. А 21. II снова получаю телеграмму с напо-минанием о высылке к 25. II. Выходит, что Янка не передал». *Колас, т. 13, с. 180.*

Люты, 27. Закончыў паэму «Тарасова доля». Упершыню — «Літаратура і мастацтва», 1939, № 12, 3 сак.

Сакавік, 3. Напісаў верш «Шляхі». Упершыню — «Літа-ратура і мастацтва», 1939, № 13, 9 сак. Верш прысвечаны XVIII з'езду ВКП(б).

У «Літаратуры і мастацтве» артыкул Я. Коласа «Шаўчэн-ка і беларуская паэзія», у якім адзначаны ўплыў украінскага паэта на Я. Купалу; віншаванне М. Асееву ў сувязі з 25-год-дзем яго літаратурнай дзейнасці (сярод падпісаўшых Я. Купала).

Сакавік, 4. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, М. Лынькоў, З. Бядуля, А. Куляшоў, З. Аксельрод) выязджае ў Кіеў на ўрачыстасці 125-годдзя з дня нараджэння Т. Р. Шаўчэнкі. «Звязда», 5 сак.

Сакавік, 6. Выступіў на ўрачыстым вечары ў Кіеўскім тэатры оперы і балета імя Т. Р. Шаўчэнкі. «Звязда», 5, 8 сак.; «ЛіМ», 9, 15 сак.

«Літаратурна газета» (Кіеў) паведаміла пра выданне «Каб-зара» на беларускай мове.

Сакавік, 9. Наведвае юбілейную Шаўчэнкаўскую выстаў-ку. Зацікавіўся «захаляўнай» запіснай кніжкай Т. Шаўчэнкі, у якой украінскі Кабзар, тады сасланы салдат, тайна рабіў запі-сы. Я. Купала шкадаваў, што пазнаёміўся з гэтымі матэрыя-ламі пасля таго, як закончыў паэму «Тарасова доля». «Лит. газета», 16 сак.

Сакавік, 10. У «Літэратурнай газете» апублікавана пры-
вітанне XVIII з'езду ВКП(б), падпісанае Я. Купалам, Я. Кола-
сам і іншымі пісьменнікамі.

Сакавік, 11. У дні работы XVIII з'езда ВКП(б) у «Літэра-
турнай газете» беларускія пісьменнікі выступілі з артыкулам
«На службе Родины». Сярод іншых подпіс Я. Купалы.

Сакавік. У «Полымі рэвалюцыі» (№ 3) пераклад вер-
ша Т. Шаўчэнкі «Қацярына».

Красавік, 5. Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым і іншымі
пісьменнікамі выступаў на вечары студэнтаў Мінскага пед-
інстытута імя Горкага. Чытаў вершы. «Сов. Белоруссия»,
8 крас.

Красавік, 16. У Політэхнічным музеі ўдзельнічаў у сходзе
пісьменнікаў Масквы. «Правда», 17 крас.

Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.)
где-то подвизается в Москве. Очевидно, он встретится с то-
бой, так как собирался подарить тебе боровиков. Он уехал
12/IV. Будет судить и рядить писательские дела в качестве
члена президиума правления». *Колас, т. 13, с. 182.*

Красавік, 19. У Маскве выступіў на пасяджэнні з нагоды
80-годдзя яўрэйскага пісьменніка Шолам-Алейхема. «Прав-
да», 20 крас.

У «Правде» (№ 108) «Приветствие советских писателей Ли-
ге американских писателей». Сярод падпісаўшых — Я. Купала.

Красавік, да 20. Разам з пісьменнікамі М. Асеевым, У. Віш-
неўскім, Г. Караваевай, В. Катаевым, А. Карнейчуком, А. Фа-
дзеевым і іншымі падпісвае пісьмо да амерыканскіх калег у
сувязі з кангрэсам амерыканскіх пісьменнікаў у Нью-Йорку.
«Звезда», 20 крас.

Красавік, 20. У «Літэратурнай газете» «Приветствия
«Литературной газете» ад беларускіх пісьменнікаў у сувязі
з 10-годдзем з дня яе заснавання. Сярод падпісаў імя Я. Ку-
палы.

У «Звездзе» «Прывітанне савецкіх пісьменнікаў Лізе аме-
рыканскіх пісьменнікаў». Подпіс Я. Купалы разам з подпісамі
М. Асеева, У. Вішнеўскага, А. Карнейчука, А. Фадзеева і інш.

Красавік, 22. Прамова перад інтэлігенцыяй і калгаснікамі
калгаса «Полымя» Раменскага раёна Маскоўскай вобласці.
Упершыню — «Литературная газета», 1939, № 24, 1 мая.

Май, 1. У «Літэратурнай газете» артыкул М. Жалязновай
«Мастацкая літаратура на Нью-Йоркскай выстаўцы», у якім
гаворыцца і пра творы Я. Купалы на выстаўцы.

Май, 4—8. Разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, П. Броў-
кам, П. Глебкам і іншымі прымае ўдзел у рабоце VI пленума

праўлення ССП СССР у Кіеве, прысвечанага памяці Т. Шаўчэнкі. Разам з Я. Коласам выбіраецца ў прэзідыум пленума.

4 мая вітае пленум ад імя беларускай літаратуры, ад імя беларускага народа. Прамова яго змешчана ў газеце «Советская Украина» 6 мая.

5 мая старшынстваваў на вячэрнім пасяджэнні пленума.

6 мая з удзельнікамі пленума едзе ў Канеў.

7 мая на магіле Т. Шаўчэнкі ў Каневе, дзе прадстаўнікі розных нацыянальных літаратур чыталі свае пераклады «Заповіта» Т. Шаўчэнкі, выступіў з чытаннем свайго перакладу гэтага твора.

8 мая на пленуме чытаў урыўкі з паэмы «Тарасова доля», на вячэрнім пасяджэнні вершы «Памяці Шаўчэнкі». У кіеўскіх газетах «Пролетарська правда», «Літаратурна газета», «Комуніст», «Радянська Україна», «Вісті» апублікаваны даклад Я. Коласа на Шаўчэнкаўскім пленуме «Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура», у якім аўтар падкрэсліваў уплыў творчасці Т. Шаўчэнкі на Я. Купалу і іншых беларускіх пісьменнікаў. У Кіеве абраны ў склад прэзідыума ССП СССР. «Сов. Украина», 6 мая; «Известия», 9 мая.

Чэрвень, 9. У Гарадзішчы на Аршаншчыне напісаў верш «Дзень добры, Масква!». Упершыню — «Звязда», 1939, № 136, 16 чэрв.

Чэрвень, 18. У «Советской Белоруссии» артыкул Я. Коласа «Великий друг и учитель» пра ўплыў М. Горкага на Я. Купалу.

Ліпень, 11. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «О Янке (Купале. — Я. С.) не имею никаких известий. Он собирался числа 27—28 ко мне, да так и не собрался. Я писал ему перед отъездом. Писал и поздравлял с днем его рождения (7 июля), но ответа не получил». Колас, т. 13, с. 186.

Ліпень, 26. У «Звяздзе» 2-я частка верша «Аб Сталіне-сейбіту» пад загалоўкам «Сталіну» з паметай: Гарадзішча, чэрвень 1939 г.

Ліпень. Верш «Сонцу», перакладзены на малдаўскую мову М. Цуркану («Октомбрые» — «Кастрычнік», № 7) — першы пераклад твораў Я. Купалы на малдаўскую мову.

Жнівень. У часопісе «Иностранная литература» (№ 7—8) артыкул «Мои любимые писатели», у якім ён дае ацэнку амерыканскім пісьменнікам Э. По, У. Уйтмену, Ф. Куперу, Ф. Брэт-Гарту, Т. Драйзеру, Э. Сінклеру, Э. Хемінгуэю, Э. Колдуэлу.

Верасень, 7. З А. Якімовічам і З. Аксельродам выехаў у Ерэван на VII пленум праўлення ССП СССР, прысвечанага

1000-годдзю армянскага народнага эпасу «Давід Сасунскі». «Звязда», 8 верас.; «ЛіМ», 12 верас.

Верасень, 9. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала. — Я. С.) уехал полубольной в Армению. Видел его 7/IX в день отъезда — первый раз за все лето». *Колас, т. 13, с. 187.*

Верасень, 15—20. Прыняў удзел у рабоце VII пленума, выбраны ў прэзідыум. У прамове 17 верасня высока ацаніў паэму «Давід Сасунскі», перадаў прывітанне ад беларусаў армянскаму народу. «Звязда», 19 верас.; «Лит. газета», 20, 26 верас.; ПЗТ, т. 8, с. 195—196, 411.

Верасень, да 18. У Ерэване напісаў артыкул «Вітаю мудрае рашэнне ўрада» — водгук на ўз'яднанне беларускага народа (апублікаваны ў газеце «Коммунист» 18 верас.).

Верасень, 20. У «Литературной газете» з нагоды ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР артыкул беларускіх пісьменнікаў «Наши братья освобождены от панского ига».

Верасень, 29. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Жду Янку (Купалу. — Я. С.). Он уже третьи сутки едет из Москвы. Очевидно, приедет сегодня. Я не видел его все лето и только в день отъезда в Ереван виделся с ним не более полчаса. Хочу поговорить с ним о совершении поездки в лес. У него осталась машина. Он так заездил ее, что она оказалась непригодной служить в армии. А моя, наоборот, была в полной исправности, и ее мобилизовали». *Колас, т. 13, с. 189.*

Верасень, 30. У «Звяздзе» (№ 226) верш «Верасень месяц».

У «Литературной газете» артыкул Я. Мазалькова «Замечательный белорусский поэт».

Верасень. У «Полымі рэвалюцыі» (№ 9) верш «Сонца свяціла нам адналькава».

Верасень — кастрычнік. Стварыў цыкл вершаў «На заходнебеларускія матывы».

Кастрычнік, 4. У «Звяздзе» (№ 229) вершы «Ой, павей, вецер!..», «Ты мне песню спей, дзяўчына...», «Калыханка», «Накарміліся панскаю ласкай...», «Расшумеўся лес зялёны...» з паметай: Ерэван—Мінск, пад рубрыкай «На заходнебеларускія матывы».

Кастрычнік, 6. У «Звяздзе» (№ 231) вершы «З новай думкай», «Слава табе, Армія...», «Еду сягоння я ў Вільню...», «Ты з Заходняй, я з Усходняй...», «Прамінулі дзянькі...» з паметай: Ерэван—Мінск, пад рубрыкай «На заходнебеларускія матывы».

Кастрычнік, 8. Разам з брыгадай беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, З. Бядуля, М. Клімковіч, Я. Маўр, М. Машара, З. Ак-

сельрод, М. Паслядовіч і інш.) выехаў у Беласток для правядзення творчых вечароў і ўдзелу ў падрыхтоўцы да выбараў у Народны сход. «Звязда», 9 кастр.; «ЛіМ», 11 кастр.; Мушынскі, с. 303.

Кастрычнік, 8—15. Дэлегацыя наведала Стоўбцы, Ваўкавыск, некалькі дзён прабыла ў Беластоку. Сустрэкаліся з працоўнымі Заходняй Беларусі, наладжвалі літаратурныя вечары.

Кастрычнік, 11. З Я. Коласам напісаў зварот да пісьменнікаў Заходняй Беларусі (апублікаваны ў «Звяздзе» 16 кастр.)

Кастрычнік, 12. На вечары культуры ў тэатры «Апалон» у Беластоку прачытаў вершы з цыкла «На заходнебеларускія матывы». Выступілі Я. Колас, З. Бядуля, М. Клімковіч і інш. «Сов. Белоруссия», 14 кастр.; «Звязда», 16 кастр.; «ЛіМ», 23 кастр.

Кастрычнік, 13. Прысутнічаў на сходзе настаўнікаў у Беластоку. «ЛіМ», 23 кастр.

Кастрычнік, 15. З Я. Коласам вярнуўся ў Мінск. *Ліст Я. Коласа да С. М. Гарадзецкага 16.10.1939 г.*; Мушынскі, с. 303.

Кастрычнік, 16. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Сомной ездил и Янка (Купала.— Я. С.). Мы возвратились, а остальные остались». *Колас, т. 13, с. 190.*

Кастрычнік, да 22. Пад рэдакцыяй Я. Коласа і М. Лынькова выйшаў зборнік «У вянок Т. Р. Шаўчэнку» з вершамі Я. Купалы.

Кастрычнік, 26. У «Звяздзе» (№ 247) вершы «Настаў чарод...» і «Засвяціла ясна зорка...».

Кастрычнік, 28—30. Удзельнічаў у рабоце Народнага сходу Заходняй Беларусі ў Беластоку, які прыняў Дэкларацыю аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад БССР. Фота: «Маладосць», 1967, № 5. «Звязда», 30 кастр.

Кастрычнік, 29. У Беластоку зрабіў запіс М. Машару ў бланкот. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 233; Такі ён быў, с. 310—319.*

Лістапад, 1. У газеце «Сабчота Ахазеці» («Савецкая Абхазія») верш «Украіна» (перакладчык М. П. Кінцурашвілі).

Лістапад, 2. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Потрясающее, глубоко волнующее впечатление произвело это собрание. Мне никогда еще не случалось видеть такой съезд, такой народный сход, где бы с такой силой изливалась душа народа, его горькая обида, нанесенная подлыми, глупыми, спесивыми угнетателями... Меня также глубоко взволновалон то обстоятельство, что белорусский народ не забыл и своих певцов,

меня и Купалу, и выразил нам громко свою признательность». *Колас, т. 13, с. 191.*

Нечарговая, V сесія Вярхоўнага Савета СССР прыняла закон аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР і ўз'яднанні яе з БССР.

Лістапад, 10. У газеце «Гракан тэрт» — «Літаратурная газета» фота: Я. Купала і армянскі пісьменнік Д. Дэмірчан у прэзідыуме VII пленума праўлення ССП СССР, прысвечанага 1000-годдзю армянскага эпасу «Давід Сасунскі». *ЭД, с. 211.*

Лістапад, 14. Па дарозе ў Беласток заехаў у Слонім, каб пабачыцца з паэтам Гальяшом Леўчыкам. Пакінуў у блакноце С. М. Новіка-Пеюна запіс. *Народны паэт Беларусі, с. 190.*

Лістапад, 22. У сувязі з 80-годдзем Косты Хетагурава разам з Я. Коласам і М. Лыньковым паслаў прывітанне ССП Асеціі. «Чырв. змена», 22 лістап.; «ЛіМ», 23 лістап.

Лістапад, 30. У «Звяздзе» паведамленне, што Я. Купала вылучаны кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарсавета.

Снежань, 3. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул В. Барысенкі «Янка Купала», у якім ён адзначае «ідэйныя хістанні» паэта.

Снежань, 6. Напісаў верш «Фінляндыі». Упершыню — «Звязда», 1939, № 283, 9 снеж.

Снежань, 18. Напісаў 3-ю частку верша «Аб Сталіне-сейбіту». Упершыню — «Звязда», 1939, № 293, 21 снеж.; «Літаратура і мастацтва», 1939, № 42, 21 снеж. пад загалоўкам «Сталіну мудраму».

На літаратурна-музычным вечары ў Мінску прачытаў вершы. «Сов. Белоруссия», 20 снеж.

Снежань, 24. Абраны дэпутатам Мінскага гарсавета. «Звязда», 30 снеж.

Снежань, 25. У газеце «Moskau News» («Маскоўскія навіны») пераклад верша «Аб Сталіне-сейбіту» на англійскую мову.

Снежань, 28. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Сёння Янка (Купала. — Я. С.) вместе с Бровкой уезжает на Кавказ. Я, можно сказать, остаюсь один». *Колас, т. 13, с. 194.*

Снежань 1939—студзень 1940. На лячэнні ў Кіславодску. *Народны паэт Беларусі, с. 182.*

На працягу года. У Маскве выйшлі з друку: «Избранные стихи»; на англійскай мове брашура «Культурны прагрэс народаў СССР».

Студзень, 1. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 1) шарж А. Волкава на Я. Купалу.

Студзень, 11. У «Літаратуры і мастацтве» (№ 2) паведамляецца пра бюст Я. Купалы — новую работу З. Азгура.

Студзень, да 21. Зацверджаны членам Усесаюзнага юбілейнага камітэта па правядзенні 100-годдзя з дня смерці М. Ю. Лермантава. «Правда», 21 снеж.; «Лит. газета», 21 снеж.

Люты, да 17. Уваходзіць у склад Усесаюзнага юбілейнага камітэта па правядзенні 500-годдзя калмыцкага эпасу «Джангар». «Сов. Белоруссия», 17 лют.

Люты, 18. «Чырвоная звязда» (Баранавічы) паведаміла, што агульны сход рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых Лідскага чыгуначнага вузла вылучыў Я. Купалу кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Люты, 23. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул Я. Ша-рахоўскага «Чырвоная Армія ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа».

Сакавік, 11. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул М. Смолкіна «Бандароўна (Да пытання аб яе фальклорных вытоках)».

Сакавік, 13—14. У чыгуначным клубе г. Ліды больш за 700 рабочых сустракаліся з Я. Купалам як з кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. «Звязда», 15 сак.; «Чырв. змена», 18 сак.

Сакавік, 15. У ДOME сацыялістычнай культуры г. Ліды на вечары акрамя Я. Купалы выступалі В. Таўлай, Н. Тарас, А. Іверс, П. Граніт і інш.

Сакавік, да 23. У сувязі з 30-годдзем літаратурнай дзейнасці М. Рыльскага шле прывітанне юбіляру. «ЛіМ», 23 сак.

Сакавік, 24. Абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР ад Лідскай выбарчай акругі. «Звязда», 26 сак.

Сакавік, 27. У «Известиях» (№ 71) артыкул «Моим избирателям».

Сакавік, 28. Выклікаўся разам з іншымі пісьменнікамі ў ЦК КП(б)Б па пытанні рэформы беларускага правапісу. Нац. архіў Рэспублікі Беларусь, ф. 4п, воп. 27, спр. 234, арк. 14; інф. В. У. Скалабана.

Сакавік, 29. Разам з Я. Коласам, П. Глебкам, З. Бядулем прымае ўдзел у агульнагарадскім вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Ф. Багушэвіча. «Сов. Белоруссия», 1 крас.

Красавік, 2. Зацверджаны членам Камітэта па Дзяржаўных прэміях ССРСР. «Правда», 2 крас.; «Комс. правда», 3 крас.; «Лит. газета», 5 крас.

Красавік, 21. Падараваў прафесару А. Я. Пракапчуку 4-ы том Збору твораў з аўтографам. ЭД, с. 499; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 357.

Красавік, не пазней 25. Па просьбе І. К. Лупала для запланаванай Інстытутам сусветнай літаратуры імя М. Горкага гісторыі шматнацыянальнай савецкай літаратуры напісаў аўтабіяграфію.

Красавік, 25. Пасылае аўтабіяграфію І. К. Лупалу.

Красавік, 26. Сярод іншых падпісвае ліст П. К. Панама-рэнку ў абарону А. М. Уласава, арыштаванага 16. 10. 1939 г. «ЛіМ», 1990, 20 крас.

Красавік, 25—27. Удзельнічаў у рабоце IV сесіі Вярхоўнага Савета БССР. «Звязда», 26 крас.

Красавік. У часопісе «Кагогс» («Сцяг») артыкул Я. Гранта «Беларускі народны паэт Янка Купала» і пераклад на латышскую мову вершаў «Мужык» і «Табе, правадыр...» (пераклала М. Грынфелдэ).

У Казахстан выслана Н. А. Арсеннева з сынамі.

Май, 1. У газеце «Туркменская іскра» верш «Май» («Да нас у госці май прыходзіць») у перакладзе А. Ніязава — першы пераклад на туркменскую мову твораў Я. Купалы.

Май, 11. У «Літаратуры і мастацтве» віншаванне да 30-годдзя творчай працы Д. Бергельсона. Сярод іншых падпіс Я. Купалы.

Май, 12. Падараваў А. Ф. Посаху 4-ы том Збору твораў з аўтографам. «Маладосць», 1964, № 7 (публікацыя Р. Семашкевіча «Ён дружыў з Купалам»); ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 356.

Чэрвень, 4. У газеце «Советское искусство» артыкул К. Крапівы «Заметки о белорусской драматургии», у якім ён аналізуе п'есы Я. Купалы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гняздо».

Чэрвень, 8. Разам з Я. Коласам і групай беларускіх пісьменнікаў прыязджае ў Маскву на Дэкаду беларускага мастацтва (пачалася 5 чэрвеня). «Лит. газета», 10 чэрв.; ЭД, с. 210.

Чэрвень, 13. На нарадзе праўлення ССП ССРСР па пытаннях развіцця беларускай літаратуры, у якой паэт прымаў удзел, цыкл вершаў Я. Купалы «На заходнебеларускія матывы» адзначаны як найбольш прыкметная з'ява ў беларускай паэзіі апошніх гадоў. «Сов. Белоруссия», 15 чэрв.; «Лит. газета», 20 чэрв.; ЭД, с. 440.

Чэрвень, 17. Прысутнічае на прыёме ў Крамлі ў гонар удзельнікаў дэкады. «Звязда», 18 чэрв.

Чэрвень, 18. У парку культуры і адпачынку імя М. Горкага разам з Я. Коласам, М. Лыньковым, П. Броўкам і іншымі прымае ўдзел у сустрэчы беларускіх пісьменнікаў з працоўнымі Масквы. «Звязда», 20 чэрв.; «Сов. Белоруссия», 20 чэрв.

Чэрвень, 20. У сувязі са 100-годдзем з дня нараджэння класіка грузінскай літаратуры А. Цэрэтэлі ўзнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР. «Правда», 26 чэрв.

Чэрвень, 25. Удзельнічаў у сходзе інтэлігенцыі г. Мінска, прысвечанага вынікам Дэкады беларускага мастацтва ў Маскве. «Звязда», 26 чэрв.

Чэрвень, 26. Прысутнічаў на прыёме, наладжаным СНК БССР у гонар удзельнікаў дэкады. «Звязда», 27 чэрв.

Ліпень, 3. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што Я. Купала падпісаўся на 3500 руб. пазыкі 3-й пяцігодкі.

Ліпень, да 6. Выбраны членам Прэзідыума АН БССР. «Правда», 6 ліп.; «Известия», 6 ліп.

Ліпень, 11. У газеце «Тiesa» («Праўда») па-літоўску няпоўны артыкул «Культурны прагрэс народаў СССР».

Жнівень, 2. Я. Колас С. Гарадзецкаму: «Янка (Купала.— Я. С.) уехаў на сваю дачу в раёне Оршы. Как он живет, что делает, не знаю. Вообще он не пишет мне и на мои письма не отвечает». Колас, т. 13, с. 206.

Верасень, да 6. У склад камісіі па правядзенні 35-годдзя творчай дзейнасці Я. Купалы абраны Я. Колас. Старшыня камісіі сакратар ЦК КП(б)Б У. Малін, члены: нарком асветы БССР Е. Уралава, прэзідэнт Акадэміі навук К. Горай, адказны рэдактар «Звязды» Ц. Гарбуноў, пісьменнікі М. Лынькоў, М. Клімковіч, П. Броўка, П. Пестрак і інш. Мушынскі, с. 313.

Верасень, 6. Першае пасяджэнне камісіі па правядзенні 35-годдзя творчай дзейнасці Я. Купалы. «ЛіМ», 7 верас.

Верасень, да 7. Уведзены ў камісію па правядзенні юбілею З. Бядулі. «ЛіМ», 7 верас.

Верасень, 8. «Правда» паведаміла пра выхад Збору твораў Я. Купалы ў Дзяржвыдзе БССР (не зафіксаваны).

Верасень, 18. Прыехаў у Мінск з Ляўкоў.

Верасень, 19. Я. Колас С. Гарадзецкаму: «Осенью будем отмечать и очень широко юбилей Янки Купалы, затем Бядули. Состою членом юбилейного комитета. Надо писать о Янке

статью для «Правды» или «Известий». Между прочим, извещаю тебя, что юбилейный комитет хочет обратиться к тебе с просьбой написать статью о Янке Купале для русской печати как переводчика Купалы и его друга. Юбилей назначается на 8 декабря текущего года... Имею надежду увидеть тебя в Минске на юбилее Янки Купалы. Очевидно, к нам приедет в этот день и правление Союза писателей из Москвы. Поэтому постепенно готовься, Сережа. Янка только вчера приехал со своей дачи». *Колас, т. 13, с. 207—208.*

Верасень, 21. «Літаратура і мастацтва» паведамляла: «Члены праўлення ССП БССР і група пісьменнікаў — Я. Купала, Я. Колас, М. Лынькоў, П. Броўка, К. Крапіва, П. Глебка, З. Аксельрод, М. Танк, П. Пестрак, Г. Камянецкі, М. Модэль, А. Кучар гэтымі днямі выязджаюць у Беласток, дзе будзе прадоўжана работа праўлення ССП БССР па прыёму лепшых пісьменнікаў заходніх абласцей, якія творча выявілі сябе, у Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР».

Кастрычнік, да 4. Разам з Я. Коласам, П. Броўкам, Я. Бранеўскай і іншымі абіраецца членам рэспубліканскай камісіі па правядзенні 85-годдзя з дня смерці А. Міцкевіча. «*Звязда*», 4 кастр.; «*Сов. Белоруссия*», 4 кастр.

Кастрычнік, 11. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Завтра в г. Белостоке состоится сессия нашей Академии наук. Сегодня в 12 часов дня отходит поезд на Белосток. Я решил поехать завтра с утра на машине. Проехать надо около 400 километров. Но погода ясная. Полагаю, что ехать автомобилем будет неплохо. Дороги тоже неплохие. Решил выехать 12 октября в 7 ч. у[тра]. Рассчитываю доехать до Белостока за восемь часов. Со мной едет и Янка (Купала. — Я. С.). По крайней мере, вчера он изъявил свое согласие поехать вместе со мной. Сессия продлится до 15 октября...» *Колас, т. 13, с. 209—210.*

Кастрычнік, 12—15. Разам з Я. Коласам прымае ўдзел у выязной сесіі АН БССР у Беластоку. Наведаў Беластоцкі педінстытут. З дакладам пра творчасць народных паэтаў выступіў В. Барысенка. Я. Купала прачытаў студэнтам вершы «Калыханка», «З новай думкай», «Наша моладзь», «Час быў тады». «*Вольная праца*», 16 кастр.; «*ЛіМ*», 26 кастр.

Кастрычнік, 12. Напісаў запіску акадэміку В. І. Пічэце.

Кастрычнік, да 23. Увайшоў у склад Усесаюзнага камітэта па правядзенні 85-годдзя з дня смерці А. Міцкевіча. «*Правда*», 23 кастр.

Кастрычнік, 27. «Літаратурная газета» паведаміла: у сувязі з 85-годдзем з дня смерці А. Міцкевіча прэзідыум ССП ССРСР стварыў камітэт па ўшанаванні яго памяці. «У яго склад увайшлі М. Асееў, Г. Абашыдзе, Д. Благой, В. Васілеўская, Я. Купала, Я. Колас, Ю. Пшыбась, М. Рыльскі, А. Талстой, М. Танк, А. Твардоўскі, М. Ціханаў і інш.».

Кастрычнік, 29. Першае пасяджэнне рэспубліканскай камісіі па правядзенні 85-годдзя з дня смерці А. Міцкевіча ў Навагрудку, у якім Я. Купала прыняў удзел як член Усесаюзнага і Рэспубліканскага камітэта па ўшанаванні памяці паэта. «Звязда», 30 кастр.; «ЛіМ», 23 лістап.

Лістапад, 2. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул Б. Іофе «Аб рамантызме Купалы», у «Звяздзе» артыкул Р. Бярозкіна «Гістарычныя паэмы Я. Купалы», у якім ён разглядае «Курган» і «Магілу льва».

Лістапад, 4. З М. Лыньковым наведаў Дом-музей А. Міцкевіча ў Навагрудку. «ЛіМ», 23 лістап.

Лістапад, 17. Я. Колас піша С. М. Гарадзецкаму: «Все еще висит над головой статья о Янке Купале, которую еще не начинал писать. [...] Кстати, Янка сейчас в Москве. Несомненно, что он зайдет к тебе, так что писать о нем не буду. Скажу лишь, что я послал ему письмо, просил разузнать от Лахути, как отзывался М. Горький о Н. Островском. Один украинец-красноармеец как-то заходил ко мне. Из каких-то источников ему известно, что Лахути может передать мнение М. Горького об Островском как о писателе. Украинец этот интересуется биографией и творчеством Н. Островского. У него, украинца, есть пять неизвестных писем Островского. Я читал их. Мне захотелось помочь соседу, и я написал Янке письмо». *Колас, т. 13, с. 212—213.*

Лістапад, 23. У «Літаратуры і мастацтве» пераклады з А. Міцкевіча: «Ваявода» («Czaty»), перапрацаваны пераклад «Трох Будрысаў», нататка Я. Купалы і М. Лынькова пра наведванне музея А. Міцкевіча.

Лістапад, 24. «Літаратурная газета» паведаміла, што Я. Купала — рэдактар кнігі «Беларуская літаратура XIX стагоддзя».

Лістапад, 26. Выступіў у Маскве ў Калоннай зале Дома Саюзаў на вечары памяці А. Міцкевіча. Прачытаў вершы «Песня будаўніцтву» і «Трэба нам песень». «Правда», 27 лістап.

Лістапад. У сувязі з юбілеем А. Міцкевіча перапрацоўвае свае пераклады «Удагонку», «Пані Твардоўская», «З «Конрада Валенрода», зробленыя ў дакастрычніцкі час.

Снежань, 3. У часопісе «Literatūros Avizė» («Літаратурная газета», Рыга) артыкул Я. Гранта «Янка Купала».

Снежань, 5. У газеце «Камуніст» (Тбілісі) артыкул А. Баратэлі «Янка Купала».

Снежань, 7. У Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна адкрылася вялікая выстаўка, прысвечаная 35-годдзю літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. *ЭД*, с. 196.

У газеце «Jaunais Komunārs» («Юны камунар») у Рызе артыкул У. В. Пігулеўскага «Янка Купала».

Снежань, 8. У Вялікім тэатры оперы і балета БССР урачысты вечар, прысвечаны 35-годдзю творчай дзейнасці Я. Купалы. Доклад пра жыццёвы і творчы шлях паэта С. Я. Вальфсона. Юбіляра віталі А. Суркоў, А. Венцлава, Т. Масэнка, С. Гарадзецкі, К. Крапіва, С. Галкін, П. Пестрак, В. Барысенка. Я. Купала атрымаў віншаванні ад ЦК КП(б)Б, СНК БССР, ССП ССРСР, пісьменнікаў А. Фадзеева, В. Гусева, К. Транёва, В. Лебедзева-Кумача, М. Галоднага, А. Новікава-Прыбоя, М. Ісакоўскага, М. Рыльскага, П. Тычыны, А. Пракоф'ева, У. Бахмецьева, М. Ціханава, М. Зошчанкі, В. Каверына, Б. Лаўранёва, В. Форш, М. Сланімскага, А. Карнейчука і інш. Прысутнічалі таксама Л. Гіра, В. Крэве-Міцкявічус, С. Нерыс, М. Танк і інш. З прамовай выступіў юбіляр. У «Известиях», «Звяздзе», «Чырвонай змене» Я. Колас выступіў з артыкуламі «Прывітанне другу» і «Крыштальная празрыстасць». У апошнім пісаў: «Паэзія Купалы неадлучна звязана з народамі і сваімі карэннямі глыбока ўрастае ў народную глебу». З успамінаў А. Венцлавы: «Першы раз я ўбачыў яго (Я. Коласа. — Я. С.) у даваенным Мінску, у снежні 1940 года, калі мы з нашым незабыўным Пятрасам Цвіркам прыехалі на 35-гадовы юбілей літаратурнай дзейнасці другога буйнейшага беларускага паэта — Янкі Купалы. Ужо тады мы заўважылі, якой вялікай любоўю беларускі народ любіць сваіх слаўных сыноў Янку Купалу і Якуба Коласа. Між іншым, амаль увесь час абодвух паэтаў мы бачылі разам. Яны, відаць, жылі і працавалі рука ў руку, сэрца ў сэрца. Мы, першыя савецкія літоўскія пісьменнікі, якія прыехалі тады з толькі што створанай Савецкай Літвы, пераканаліся, што абодва песняры Беларусі — вельмі простыя, прывабныя і сардэчныя людзі. Мы з імі сустрэкліся не толькі ў Саюзе пісьменнікаў, у тэатры оперы і балета, дзе адбываліся юбілейныя ўрачыстасці, але таксама і ў доміку Янкі Купалы». *«ЛіМ»*, 1962, 2 лістан.

У «Советской Белоруссии» артыкул С. М. Гарадзецкага пра Я. Купалу «За что мы его любим».

У газеце «*Taguņa Lietuva*» («Савецкая Літва») артыкул Я. Склютаўскаса (першы ў літоўскім савецкім друку) «Янка Купала. Да 35-годдзя творчай працы», у якім аўтар ахарактарызаваў зборнікі «Жалейка», «Гусляр», драму «Раскіданае гняздо», назваў нашага паэта «найвялікшым беларускім паэтам, які сваёй здзіўляючай творчай тэхнікай і мастацкім стылем значна пераўзышоў папярэдніх беларускіх пісьменнікаў».

У азербайджанскай газеце «Адабіят газеты» («Літаратурная газета») артыкул «35-годдзе літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы».

У часопісе «Октобэр» («Кастрычнік», Мінск) артыкул З. Аксельрода «Я. Купала і яўрэйскі чытач».

У клубе латышскіх пісьменнікаў (Рыга) вечар, прысвечаны 35-годдзю літаратурнай працы Я. Купалы. Адкрыў В. Лукс (Якабсан). Даклад Я. Гранта. Выступілі Я. Ніедрэ, украінскі пісьменнік Н. Рыбак.

У «Літаратуры і мастацтве», «Звяздзе», «Советской Белоруссии» вітанне грузінскага паэта С. Эулі.

Снежань, 11. У Мінскім палацы піянераў вечар сустрэчы Я. Купалы з піянерамі і школьнікамі. Прымалі ўдзел З. Бядуля, М. Лынькоў, К. Крапіва, К. Чорны, Т. Масэнка, эстонскі пісьменнік А. Але і інш. «*Польмя рэвалюцыі*», 1941, № 1, с. 9, 188; «*ЛіМ*», 21 снеж.; ЭД, с. 655.

Снежань, 12. Я. Колас Н. А. Нагіной: «Все эти дни уходили на юбилейные дела: отмечали 35-летие литературной деятельности Янки Купалы. Надо было написать хоть понемножку в разные газеты. Была моя заметка и в «Известиях» за 8 декабря. Ну, а там торжественное заседание, затем вечер у юбиляра, а потом банкет». *Колас, т. 13, с. 214—215.*

У газеце «*Jaunais Komunārs*» («Юны камунар») вершы «Арлянятам» і «Дзень Канстытуцыі», перакладзеныя на латышскую мову М. М. Рудзіцісам.

Снежань, 14. У «Літаратуры і мастацтве» прамова на вечары 35-годдзя літаратурнай дзейнасці.

У эстонскай газеце «*Sigr ja Vasar*» («Серп і молат») артыкул «Народны паэт Янка Купала (3 нагоды 35-й гадавіны яго літаратурнай дзейнасці)» — першая інфармацыя пра Я. Купалу ў эстонскай літаратуры.

Снежань, 15. У газеце «*Tiesa*» («Праўда») П. Цвірка змясціў артыкул «На юбілеі Янкі Купалы».

Снежань, 19. У «Правде» «Пісьмо в редакцію» з падзякаю ўсім, хто павіншаваў яго з 35-годдзем літаратурнай працы.

Снежань, 20. «Правда» паведаміла, што ў Маскве на выстаўцы выяўленчага мастацтва, прысвечанай 25-й гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі, дэманстраваліся скульптурныя партрэты Я. Купалы і Я. Коласа, зробленыя З. Азгурам.

Снежань, 21. У газеце «*Sigr ja Vasar*» («Серп і молат») артыкул А. Але «Дні ўшанавання народнага паэта Янкі Купалы» (з партрэтамі Я. Купалы, артыкул без подпісу). *ЭД, с. 678.*

Снежань, 22. У Вільні вечар 35-годдзя літаратурнай дзейнасці Я. Купалы. «*Полымя рэвалюцыі*», 1941, № 1, с. 188.

Снежань, 26. У Маскоўскім клубе пісьменнікаў творчы вечар Я. Купалы, арганізаваны праўленнем ССП СССР. У вечары ўдзельнічалі А. Фадзееў, А. Новікаў-Прыбой, В. Лебедзеў-Кумач, А. Твардоўскі, І. Фрэнкель, С. Галкін і інш.; беларуская дэлегацыя — М. Лынькоў, П. Броўка, М. Танк, Я. Бранеўская, М. Паслядовіч, М. Модэль. Уступнае слова А. Фадзеева. Даклад С. Я. Вальфсона. Вершы, прысвечаныя юбіляру, чыталі С. Гарадзецкі, М. Танк, П. Броўка. Я. Купалу віталі М. Асееў, В. Лебедзеў-Кумач, А. Суркоў і інш. Былі прачытаны вершы Я. Купалы ў перакладзе М. Святлова, А. Суркова, М. Галоднага. «*Полымя рэвалюцыі*», 1941, № 1, с. 188.

Снежань. Збераглося фота: Я. Купала, П. Цвірка, А. Венцлава, П. Пестрак. *Янка Купала. Альбом. Мн., 1972, с. 125; ЭД, с. 484.*

У «Полымі рэвалюцыі» (№ 12) артыкул Ю. Пшыркова «Дарэвалюцыйныя паэмы Янкі Купалы», у якім аўтар выступае супраць вульгарызатарскай крытыкі творчасці паэта.

Б. Іофе зрабіў даклад пра творчасць Я. Купалы на пасяджэнні навукова-даследчага гуртка пры кафедры рускай славянскай філалогіі Ленінградскага ўніверсітэта, прысвечанага 35-годдзю літаратурнай дзейнасці паэта.

На працягу года. Выйшлі з друку: зборнік «Ад сэрца»; 4-ы том Збору твораў; зборнікі «Для дзяцей», «Паэмы»; асобнае выданне паэмы «Над ракою Арэсай»; зборнік тэкстаў «Беларуская літаратура XIX ст.» пад рэдакцыяй Я. Купалы; на рускай мове ў Мінску — «Курган»; «Пьесы», М.—Л.; у Баку на азербайджанскай мове «Хлопчык і лётчык».

У. Ф. Луцэвіч успамінала: «Янка Купала пасля заканчэння працы над новым варыянтам перакладу балады «Пані Твардоўская» ўзяўся перакладаць крымскія санеты. Колькі і якія пераклаў ён санеты, я не памятаю, але перакладаў ён многа, працу працягваў вясною 1941 г. Пераклады сене-

таў нідзе не друкаваліся, яны загінулі ў Мінску ў пачатку вайны». *Александровіч С. Старонкі братняй дружбы. Мн., 1960, с. 56.*

1941

Студзень, 12. У газеце «Тагувц Lietuva» («Савецкая Літва») верш «Заўсёды наперад» у перакладзе на літоўскую мову А. Хургінаса.

Студзень, 17. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Заходил ко мне сейчас наш москвич Янка (Купала.— Я. С.). Он приехал сегодня из Москвы и сегодня же уезжает обратно. Приехал за материалами по изданию своих стихов — экстренно издают его сборник «От сердца» несколько в расширенном виде. Ты можешь поздравить его с Государственной премией» (Дзяржаўная прэмія СССР за зборнік «От сердца» Я. Купалу была прысуджана пастановай СНК СССР ад 15 сакавіка.— Я. С.). *Колас, т. 13, с. 219.*

Студзень, 25. Браў удзел у Маскве ў рабоце Усесаюзнага Лермантаўскага камітэта. «Правда», 28 студз.

Студзень, 28. Напісаў з Масквы ліст М. В. Ісакоўскаму, жадаў хутчэй ачуняць ад хваробы, спадзяваўся, што Ісакоўскі будзе перакладаць яго вершы для будучага зборніка.

Студзень. У «Полымі рэвалюцыі», № 1 вершы, прысвечаныя Я. Купалу: С. Гарадзецкага «Ад сэрца» (пераклад А. Астрэйкі), Т. Масэнкі «Дарога ў Мінск» (пераклад А. Куляшова).

Люты, 1. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул І. Ляндрэса «У кіпцюрах цэнзуры» (пра верш Я. Купалы «Паэта і цэнзар»). Тут жа віншаванне П. Тычыну, падпісанае і Я. Купалам.

Люты, 17. У складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, К. Крапіва) выязджае ў Тбілісі на святкаванне 20-годдзя Грузінскай ССР. «Звязда», 19 лют.

Люты, 18. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што ў в. Каменка на Уздзеншчыне пастаўлена «Паўлінка».

Сакавік, 2—21. З Я. Коласам адпачывае ў Цхалтуба. *Мушынскі, с. 320.*

Сакавік, 4. Я. Колас Н. А. Нагіной: «И вот со второго марта я нахожусь в Цхалтубо. Я не один: со мной и Янка Купала. Он уже третий раз здесь, и человек, можно сказать, свой. Поэтому мы окружены вниманием со стороны медицинского персонала. Наша докторша, Тина Дмитриевна, грузин-

ка, очень милый человек и прекрасная девушка, которой можно только восхищаться. Нам прописаны ванны, и мы вчера приняли первую. [...] Числа 22 мы выедем отсюда, остановимся на короткое время в Тбилиси, а оттуда домой». *Колас, т. 13, с. 220—221.*

Сакавік, 12. Разам з Я. Коласам паслаў у рэдакцыю газеты «Звязда» тэлеграму, у якой адобрыў пастанову ўрада і ЦК КП(б) Беларусі аб асушэнні балот у БССР (надрукавана ў газеце 13 сак.).

Сакавік, 15. Пастановай СНК СССР Я. Купалу прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР 1-й ступені за зборнік «От сердца» (М., 1941). «Правда», 16 сак.; «ЛіМ», 22 сак.

Сакавік, 16. У «Літаратурной газете» артыкул С. Гарадзецкага «Любимый певец».

Сакавік, 17. У «Правде» артыкул Я. Мазалькова «Янка Купала».

Сакавік, 18. У сувязі з прысуджэннем Дзяржаўнай прэміі СССР напісаў артыкул «Усе свае сілы аддадзім народу» для газет «Звязда» і «Советская Белоруссия». «Звязда», 19 сак.

Сакавік, 19. У «Звяздзе» (№ 66) артыкул «Пра вялікага Сталіна песня мая».

Сакавік, 21. У «Літаратурной газеті» (Кіеў) артыкул С. Крыжаніўскага «Пясняр беларускага народа».

Сакавік, 22. У «Літаратуры і мастацтве» артыкул М. Лынькова «Наша гордасць».

Сакавік, 23. У газеце «Тіеса» («Праўда») пад назваю «Родны край» верш «Абвілася краіна...» на літоўскай мове ў перакладзе Ф. Кірша. ЭД, 297.

Сакавік, 23—24. Напісаў вершы «Дзякую партыі Леніна — Сталіна». Упершыню — «Правда», 1941, № 85, 27 сак. (на беларускай мове) з паметай: Тбілісі — Масква; «Паклон мой народу за песні». Упершыню — «Звязда», 1941, № 101, 30 сак. з паметай: Цхалтуба — Масква.

У газеце «Гомельская праўда» артыкул Р. К. Сабаленкі пра Я. Купалу «Песні ад шчырага сэрца».

Красавік, 1. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР прысвоіў Палескаму абласнаму драматычнаму тэатру і Аршанскаму настаўніцкаму інстытуту імя Янкі Купалы. «Звязда», 3 крас.; «Сов. Белоруссия», 3 крас.

Красавік, 10. З Масквы паслаў пісьмо Ю. В. Бібіле ў Саратаў.

Красавік, 21. Напісаў верш «З Першым маем». Упершыню — «Звязда», 1941, № 103, 1 мая з паметай: Масква.

У Маскве на пасяджэнні Камітэта па Дзяржаўных прэміях пад старшынствам У. І. Неміровіча-Данчанкі Я. Купалу ўручаны дыплом лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР. «Сов. Беларусь», 23 крас.

Красавік, да 29. У новым складзе рэдкалегіі часопіса «Полымя» Я. Купала, Я. Колас, М. Лынькоў, К. Крапіва, М. Клімковіч, П. Пестрак. Зацверджаны праўленнем ССП Беларусі. «ЛіМ», 29 крас.

Красавік. Пісьмо М. І. Шыманскаму.

Май, 1. У газеце «Пионерская правда» пад назваю «Сталин — пример во всем» артыкул Я. Купалы.

У газеце «Компаніта Тiesa» (Вільня) зварот да моладзі Літвы «Будзь гатоў!». ПЗТ, т. 8, с. 206—207, 415—416.

Май, 6. Я. Колас С. М. Гарадзецкаму: «Янка (Купала. — Я. С.) благоденствуе. С першаго мая не видел его. Несколько раз звонил, но, как ни позвоню, он все спит. Так и не поговорил с ним...» Колас, т. 13, с. 229.

Май, 15—19. У Вільнюсе. Узначальваў беларускую дэлегацыю. Мушынскі, с. 322; ЭД, с. 150.

Май, 16. У АН Літвы прыняты прэзідэнтам В. Крэве-Міцкявічусам. Дэлегацыя дамовілася пра перадачу Беларускай ССР матэрыялаў, звязаных з гісторыяй беларускага народа. Вечарам спатканне з мясцовымі пісьменнікамі, журналістамі, прадстаўнікамі мастацтва. Сустракаўся з Л. Гірай, А. Венцлавай, П. Цвіркам, А. Жукаўскасам, В. Мікалайцісам-Пуцінасам.

Май, 17. Сустрэча з вучнямі вільнюскай беларускай сярэдняй школы. «Звязда», 20 мая; «ЛіМ», 24 мая; ЭД, с. 114.

Май, 24. У Маскве ўдзельнічаў у пасяджэнні Усесаюзнага Лермантаўскага камітэта. «Правда», 25 мая.

Фота ў «Літаратуры і мастацтве»: Я. Купала, Я. Колас, А. Венцлава, Ц. Гарбуноў, Л. Гіра, М. Ларчанка, А. Жукаўскас, журналіст Д. Умру, акадэмік В. Мікалайціс-Пуцінас.

Чэрвень, 12. З М. Лыньковым, П. Броўкам выехаў у Рыгу на Першы з'езд латышскіх пісьменнікаў. «Звязда», 13 чэрв.

Чэрвень, 13. Я. Нідрэ як старшыня аргкамітэта СП сустракаў у Рызе дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў на чале з Я. Купалам. ЭД, с. 439.

Чэрвень, 14. «Літаратура і мастацтва» паведаміла, што Я. Купала падпісаўся на 10 000 руб. пазыкі 3-й пяцігодкі.

Чэрвень, 14—15. У Рызе на з'ездзе латышскіх пісьменнікаў разам з А. Фадзсевым, М. Асеевым, В. Лебедзевым-Кумачом і інш.

Чэрвень, 17. Прысутнічаў на прыёме ў Юрмале (Ліелупэ) на дачы Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Латвіі А. Кірхенштэйна з нагоды заканчэння Першага з'езда латышскіх пісьменнікаў. *ЭД, с. 296.*

Чэрвень, 20. Вяртаючыся з Рыгі ў Мінск, запрошаная літоўскімі пісьменнікамі беларуская дэлегацыя заехала ў Каўнас. Там удзельнікаў дэлегацыі і застала вайна. *ЭД, с. 291.*

Чэрвень, 23. Я. Купала ўбачыў палаючы Мінск.

Чэрвень, 24. Выехаў з Уладзіславай Францаўнай у Ляўкі на дачу. У той жа дзень падчас бамбардзіроўкі згарэў дом Я. Купалы, загінулі архіў і бібліятэка паэта (каля 20 000 кніг).

Чэрвень, 26—27. Ноч з 26-га на 27 чэрвеня ў Ляўках на дачы Я. Купалы правёў Я. Колас з сям'ёй.

Чэрвень, 30. З жонкаю пакінуў дачу ў Ляўках. Выехаў у Маскву.

Ліпень, 3. Ад агню нямецка-фашысцкай артылерыі згарэла дача Я. Купалы ў Ляўках (адноўлена ў 1982 г.).

Ліпень, 7. З У. Ф. Луцэвіч прыехаў у Маскву.

Ліпень, 11. У «Известиях» (№ 162) артыкул «Поднялась Беларусь».

Ліпень, 17. У «Известиях» артыкул «Не будет белорус рабом немецких баронов!».

Ліпень, 18. У «Правде» артыкул «Германский фашизм — злейший враг белорусского народа».

Ліпень, 22. У газеце «Красный флот» артыкул «Белорусский народ не позволит себя закабалить».

Ліпень, 24. «Гомельская праўда», «За Савецкую Беларусь», «Советская Белоруссия» змясцілі зварот Я. Купалы і Я. Коласа да беларускага народа, у якім яны заклікалі да рашучай барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Ліпень, 31. У газеце «За Савецкую Беларусь» верш «Паўстаў народ».

Ліпень, пасля 7—жнівень, да 7. У Клязьме жыве пэўны час з жонкаю ў сваякоў Марыі Дзмітрыеўны і Я. Коласа Каменскіх. *Мушынскі, с. 324.*

Жнівень, 1. Я. Колас піша М. Лынькову: «Прасядзелі дзень на ўскрайку лесу, а пад вечар прыслаў Янка (Купала. — Я. С.) сваю машыну — ён выехаў загадзя на дачу. Паначавалі ў яго... Янка ў Маскве. Некалькі дзён жыве ў мяне — тут лепей». *Колас, т. 13, с. 236.*

Жнівень, 6. Я. Колас А. Усу: «Купала в Москве. В последнее время он жил здесь, у меня. Сегодня уехал в Москву». *Колас, т. 13, с. 237.*

Жнівень, 11. Выступіў на Першым Усеславянскім мітынгу ў Маскве. «Правда», 12 жн.; «Лит. газета», 13 жн.

Жнівень, 12. У «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде» зварот Я. Купалы «Выше знамя борьбы за свободу и независимость!», з якім ён выступіў у Маскве 11. 8. 1941 г. на Першым Усеславянскім мітынгу салідарнасці ў змаганні з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

У «Известиях» пад матэрыялам «Братья угнетенные славяне!» подпіс і Я. Купалы.

Жнівень, 20. У азербайджанскай «Адэбіет газеты» («Літаратурная газета») прамова Я. Купалы на Першым Усеславянскім мітынгу.

Жнівень, 22. У «Красной звезде» артыкул «Народная война» пра партызанскі рух на Беларусі.

Жнівень, канец. Прыязджае ў Чарнарэцкае лясніцтва (Маскоўска-Казанская чыгунка). Жыў тут з жонкаю і ў Каломне ў доме Шыманскіх да сярэдзіны кастрычніка. *Народны паэт Беларусі, с. 208; ЭД, с. 671.*

Верасень, 5. У газеце «За честь Родины» апублікаваны артыкул Я. Купалы «Земля горит под ногами фашистов».

Верасень, 11. Падпісаў свае «Избранные стихи» (М., 1941) І. Грамовічу. *ЭД, с. 167; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 338.*

Верасень, 15. Я. Колас А. М. Броўка, жонцы П. У. Броўкі: «Петрусь узнал, что я в Ташкенте, из моего письма к Купале. Купала мне еще ничего не ответил...» *Колас, т. 13, с. 239.*

Верасень, 18. У Каломне наведвае рэдакцыю газеты «Коломенский рабочий».

Верасень, 19. У Маскве напісаў верш «Грабежнік». Упершыню — у прамове «Узнямайся, народзе мой, на вялікую расплату!» на радыёмітынгу прадстаўнікоў беларускага народа 18 студзеня 1942 г. у Казані. «Красная Татария», 1942, № 16, 20 студз. У 1942 г. у Казані быў надрукаваны лістоўкай з паметай: «Чырвоным партызанам ад працоўных Татары».

Верасень, 22. Сустрэўся з рабочымі Каломенскага машынабудаўнічага завода. Прачытаў вершы. «Коломенский рабочий», 24 верас.

Верасень, 28. У «Красной звезде» (№ 229) апублікаваны ў перакладзе М. Галоднага верш «Беларускім партызанам», на беларускай мове — «За Савецкую Беларусь», 1941, 7 кастр.

Кастрычнік, 2. Я. Колас П. Броўку: «Вось ужо каторая пара, а Янка (Купала.— Я. С.) хоць бы слова напісаў...» *Колас, т. 13, с. 242.*

Кастрычнік, 8. У «Учительской газете» артыкул «Белорусский народ не пойдет в рабство» (датуецца 12.9.1941 г.).

Кастрычнік, 10. У газеце «Красный флот» артыкул «Партизанский удар».

З Масквы напісаў В. Я. Кірпоціну.

Кастрычнік, 14. Просіць В. Я. Кірпоціна замест яго з жонкаю эвакуіраваць Б. А. Емельянава. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 264.*

Кастрычнік, сярэдзіна. Выехаў з Масквы ў Казань. *Ліст да Я. С. Мазалькова ад 20.4.1942 г.*

Кастрычнік, 27—лістапад, 11. Жыў на кватэры С. В. Эльгера ў Чэбаксарах. Сустракаўся з Н. І. Шэлебі, Я. Ухсаем і інш. «*ЛіМ*», 1962, 11 мая.

Кастрычнік, 28. Чувашскі паэт Н. І. Шэлебі падпісаў Я. Купалу сваю кніжку «Песня аўтаноміі» (Чэбаксары, 1940): «Народному поэту Белоруссии, глубокоуважаемому Я. Купале. Поэт Чувашии Н. И. Шелеби. 28.X.1941».

Кастрычнік, 29. Зборнік «От сердца» (М., 1941) падпісаў С. В. Эльгеру. *ЭД, с. 675; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 368.*

Я. Ухсай напісаў на сваёй кнізе «Тудзімер» (драма ў вершах, Чэбаксары, 1941): «Янке Купале по-дружески. Я. Ухсай. 29.10.1941 г. Чебоксары». *ЭД, с. 618.*

Лістапад, 7. У «Савецкай Беларусі» артыкул «Радзіма кліча да помсты!».

Лістапад, 13—чэрвень, 13, 1942 г. Пасяліўся ў пасёлку Пячышчы Татарскай АССР (ваколіцы Казані) з У. Ф. Луцэвіч у дырэктара мельзавода І. Я. Наякшына. Да Я. Купалы прыехаў К. Чорны. *ЭД, с. 139.*

Лістапад, 20. Я. Колас А. М. Броўка, жонцы П. У. Броўкі: «Обо мне узнал он (П. У. Броўка. — Я. С.) из моего письма, посланного Янке Купале еще в начале сентября. На это письмо Купала мне так и не ответил. Где он сейчас, я так и не знаю». *Колас, т. 13, с. 245.*

Лістапад — першая палавіна снежня. З Пячышчаў пераехаў у Казань. Жыў у гасцініцы «Татарстан». *Такі ён быў, с. 314.*

Снежань, 3. Я. Колас П. У. Броўку: «Ад Швэдзіка я дачуўся аб Купале. Ён спыніўся ў Чэбаксарах, шыбуючыся ў Казань на сваёй машыне... Я не трачу надзеі атрымаць ад Янкі пісьмо». *Колас, т. 13, с. 250.*

Снежань, 31. Новы год сустрэў на кватэры М. С. Юдзіна з жонкаю і І. Я. Наякшыным у г. Верхнім Услоне (Татарская АССР). *ЭД, с. 688.*

На працягу года. Выйшлі з друку ў Маскве: зборнік вершаў «От сердца», «Избранные стихи», «Стихи о Родине»; брашура «Народ — мститель» (выд. газеты «Савецкая Беларусь»), у Ашхабадзе на туркменскай мове «Выбраныя вершы і паэмы» (перакладчыкі А. Ніязаў, Б. Кербабаеў), у г. Горкім — «О народной войне», «Советским детям».

Напісаны артыкулы «О народной войне». Упершыню — кн. «Советским детям» (г. Горкі, 1941); «Народ — мститель». Упершыню — брашура «Народ — мститель» (М., 1941); «Привет белорусскому слову!» Упершыню — зб. «Публіцыстыка» (Мн., 1972); «Клянемся уничтожить врага!». Упершыню — ПЗТ, т. 8, с. 253—254.

1942

Студзень, 5. У газеце «Савецкая Беларусь» (№ 7) «3 Новым годам, з блізкай перамогай». ПЗТ, т. 8, с. 255—256, 422.

Студзень, 9. Напісаны артыкул «Кліч да беларускага народа». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1942, 11 студз. ПЗТ, т. 8, с. 256—260, 422—423.

Студзень, 18. У Казані на радыёмітыngu прадстаўнікоў беларускага народа выступіў з прамоваю «Узнямайся, народзе мой, на вялікую расплату!». «Сав. Беларусь», 20 студз.; «Красная Татария», 20 студз.; ПЗТ, т. 8, с. 260—264, 423.

Люты, 27. Падарыў В. Е. Смірнову кніжкі «Избранные стихи» (М., 1939) і «Стихи о Родине» (М., 1941) з аўтографамі. ЭД, с. 565; ПЗТ, т. 9, кн. 1, с. 364.

Люты. Верш «Беларускім партызанам» надрукаваны лістоўкай і распаўсюджваўся на тэрыторыі акупаванай Беларусі.

Сакавік, 7. Я. Колас жонцы з Казані: «Заўтра прыедзе Янка (Купала.— Я. С.). Ён тут жыве непадалёку. Яму званілі, і ён перадаў, што заўтра будзе тут. Такім чынам, прадстаіць сустрэча...» Колас, т. 13, с. 270.

Сакавік, 8. Я. Колас жонцы з Казані: «Меўся прыехаць сёння Янка (Купала.— Я. С.). Покі што яго няма. Учора, калі я ўжо адаслаў табе пісьмо, зайшоў з горада ў гасцініцу да нашых беларускіх хлопцаў і там застаў Уладку... Яна сказала, што пісала табе, а на Янку раіла мне пасварыцца, за тое, што не напісаў пісьма. Юрка, як яна кажа, пісьма Янку не пісаў, а даведаліся яны пра яго адрас з пісьма Юркі ў Клязьму. На сесіі Янка павінен выступіць з дакладам аб ролі беларускай

інтэлігенцыі...» *Колас, т. 13, с. 273.*

Сакавік, 12. На сесіі АН БССР выступіў з дакладам «Айчынная вайна і беларуская інтэлігенцыя». Упершыню — «Матэрыялы мартовскай сесіі Акадэміі навук Беларускай Советскай Соцыялістычнаскай Рэспублікі» (Казань, 1941). *ПЗТ, т. 8, с. 264—268, 423—427.*

Сакавік, 21. Я. Колас піша жонцы з Масквы: «Сюды з'язджаецца многа народу. Выклікалі Аляксандроўскую і Купалу...» *Колас, т. 13, с. 276.*

Красавік, 4. З Пячышчаў выслаў пісьмо М. І. Шыманскай.

Красавік, 20. З Пячышчаў напісаў лісты да Я. С. Мазалькова, М. Э. Зігнера.

Красавік, 25. Паслаў з Казані ў Маскву тэлеграму ўдзельнікам антыфашысцкага мітыngu прадстаўнікоў беларускай моладзі. *ПЗТ, т. 8, с. 278—279, 427.*

Красавік, 27. У Пячышчах напісаў верш «Хлопчык і лётчык на вайне». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1942, № 49, 27 мая.

Май, 1. З Пячышчаў выслаў ліст у рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь».

Май, 8. Лісты з Пячышчаў Б. А. Емельянаву, І. А. Крупені і Ц. С. Гарбунову, у ССП ССРСР у Маскву з Казані.

Май, 19. У Пячышчах напісаў верш «Зноў будзем шчасце мець і волю». Упершыню — «Савецкая Беларусь», 1942, № 51, 4 чэрв. Першапачатковы варыянт меў назву «Лютые Гітлер».

Май, 29. Ліст К. Чорнаму і П. Кавалёву.

Май — першая палавіна чэрвеня. Напісаў верш «На Гітлера-звера...». Упершыню — «Беларусь», 1944, № 1 пад загалоўкам «Ты будзеш шчаслівы». На рускай мове апублікаваны ў газеце «Літэратура і мастацтва» (М.), 1944, № 9, 23 лют. пад загалоўкам «Ты будзеш, как прежде, счастливой».

Чэрвень, 18. Прыехаў у Маскву. У гасцініцы «Масква» сустрэкаўся з М. Лыньковым, К. Чорным, К. Крапівой. *Такі ён быў, с. 319.*

Чэрвень, 19. Апошні ліст да жонкі У. Ф. Луцэвіч.

Чэрвень, 23. Тэлеграма з Масквы У. Ф. Луцэвіч.

Чэрвень, 28. Сустрэкаўся з Я. С. Мазальковым.

Трагічна загінуў у гасцініцы «Масква», дзе жыў з 21 чэрвеня.

Чэрвень, 30. У акупаваным фашыстамі Мінску памерла маці Я. Купалы Бянігна Іванаўна. *Пуцявінамі Янкі Купалы, с. 267.*

Ліпень, 1. Пахаванне Я. Купалы ў Маскве.

Ліпень, 2. СНК БССР і Бюро ЦК КП(б) Беларусі прынялі пастанову «Аб літаратурнай спадчыне народнага паэта БССР Янкі Купалы».


З паставы: «Усе літаратурныя працы: кнігі, рукапісы, выданія і нявыданія, перапіска народнага паэта з грамадскімі дзеячамі, фатаграфіі і інш. матэрыялы, якія адносяцца да жыцця і дзейнасці паэта, абвешчаюцца дзяржаўнай уласнасцю. Для збірання, арганізацыі захоўвання і падрыхтоўкі да выдання гэтых матэрыялаў стварылі ўрадавую камісію на чале з Я. Коласам. Пасля адпаведную работу праводзіла Камісія па ўвекавечанні памяці Я. Купалы пры АН БССР (старшыня В. І. Шэмпель, адказны сакратар удава паэта У. Ф. Луцэвіч)...»

1941—1942. Так у ПЗТ, т. 5, с. 264 датуецца не закончаны верш Я. Купалы «Дзевяць асінавых колляў...», які ў аўтографіе мае загаловак «Балада». Упершыню — літаратурны дадатак да газеты «Савецкая Беларусь», 1943, № 3 (чэрвень) (апублікаваны ўрывак пад назваю «Навала»; цалкам — «Полымя», 1946, № 6).

На працягу года. Выйшаў зборнік «Белорусским партизанам». ЭД, с. 372.

Дадатак





ДАКУМЕНТЫ ДА «ЛЕТАПІСУ ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ»

Ніжэй упершыню друкуюцца дакументы з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, якія датычаць грамадска-палітычнай, навуковай, культурна-асветніцкай і рэдактарска-выдавецкай дзейнасці Янкі Купалы. Матэрыялы раскрываюць асаблівасці літаратурнага жыцця, складанасць і супярэчлівасць узаемаадносін улады і творчай інтэлігенцыі ў перыяд 20—30-х гадоў.

Пададзеныя дакументы даюць магчымасць прасачыць, як атмасфера эпохі, тагачасныя афіцыйныя ідэалагічныя ўстаноўкі ўплывалі на псіхалагічны стан і творчую дзейнасць Янкі Купалы і іншых пісьменнікаў, канкрэтызуюць і ўдакладняюць многія пазіцыі «Летапісу жыцця і творчасці».

Прынятая ў дакументах форма напісання імёнаў і прозвішчаў не уніфікавалася.

МІНСК. 1919 ГОД

Друкуюцца дакументы пра службу Я. Купалы ў Камісарыяце харчавання БССР, у «Вестках Часовага работніцка-сялянскага радавага (савецкага) урада Беларусі», выбранне ганаровым сябрам Беларускага Нацыянальнага Камітэта, паездку ў Вільню ў верасні 1919 г.

№ 1

Приказ по Комиссариату продовольствия
Белорусской Республики 23 января 1919 г.

г. Минск

Агент Комиссариата продовольствия тов. Луцевич Иван Доминикович исключается со службы с 21 сего января¹ за откомандированием его в редакцию Правительственной газеты «Известник»².

Справка: Отношение Редактора газеты «Известник» от 20 января с. г. за № 1.

Подлинный подписали:

Член Временного Правительства Белоруссии Комиссар
продовольствия (Райцес)
Секретарь (Жарский)

С подлинным верно:

Заведующий Подотделом Личного Состава:³

Ф. 806, воп. 1, спр. 247, арк. 13.
Машынапіс.

¹ У ведамасці на атрыманне зарплаты супрацоўнікамі Камісарыята харчавання БССР, што прыбылі на службу са смаленскага Камісарыята забеспячэння Заходняй камуны, адзначана, што І. Д. Луцэвіч з'яўляўся агентам з 16 па 21 студзеня 1919 г. (Ф. 43, воп. 1, том 1, спр. 17, арк. 10—11).

² Так у тэксце. Маюцца на ўвазе «Весткі Часовага работніцка-сялянскага радавага (савецкага) ураду Беларусі», што выдаваліся ў студзені 1919 г. у Мінску на беларускай, рускай, польскай і яўрэйскай мовах. Гл. таксама плацёжныя ведамасці на выплату зарплаты членам і супрацоўнікам Часовага ўрада з аўтографамі сакратара рэдакцыі І. Д. Луцэвіча: Ф. 4п, воп. 1, спр. 44, арк. 15—16, 22—29, 27—42.

³ Подпіс неразборлівы.

№ 2

Журнал сходу Часовага Беларускага Нацыянальнага Камітэта

№ 15

12 верасня 1919 г.

На сходзе былі прысутнымі Рак-Міхалоўскі, Смоліч, Родзевіч, Міхалевіч, Дземідовіч, Крэпскі, Більдзюкевіч, Гірконт, Вернікоўскі, Косцевіч, Бандарчык, Данілевіч, Прушынскі, Аўсянікаў, Кіркевіч, Мамонька, Козіч, Грыневіч, Яд. Луцэвіч, Серада.

[...]

3. Разбіралі: Аб выбары беларускага пісьменніка Янкі Купалы ганаровым сябром К-та.

Ухвалілі: П. Купала аднагалосна выбіраецца ганаровым сябром К-та. [...]

Старшыня Камітэта
Пісар

Ф. 368, воп. 1, спр. 1а, арк. 14.
Копія. Машынапіс.

№ 3

№ 58.13/IX.19 г.

Яго Міласці пану намесніку Генеральнага Камісара Усходніх Зямель.

Беларускі Нацыянальны Камітэт просіць Вашую Міласць зрабіць загад аб пільнай выдачы членам Камітэта п.п. Смолічу і Луцэвічу, што едуць у справах камітэту, пярэпустак:

п. Смолічу Аркадзю — на праезд да Варшавы і назад цераз Вільню, да Менску;

п. Луцэвічу Яну — да Вільні і назад да Менску.

Камітэт просіць апроч таго выдаць п.п. Луцэвічу і Смолічу дазваленне на правоз з сабою ў абодвух напрамках да 10 пу-доў кніжак беларускіх школьных падручнікаў, патрэбных для пачатку заняццяў у беларускіх школах.

Старшыня Камітэта
Пісар

Ф. 368, воп. 1, спр. 3, арк. 6—6 адв.
Водпуск без подпісаў. Рукапіс.

№ 4

№ 72. 17 верасня [19]19 г.

Пасведчанне

Гэтым сведчым, што ўласнік гэтага грамадзянін Іван Луцэвіч з'яўляецца ганаровым членам Беларускага Нацыянальнага Камітэта.

Старшыня К-та
Сакратар

Ф. 368, воп. 1, спр. 7, арк. 22.
Водпуск без подпісаў. Рукапіс.

№ 5

№ 82. 22 верасня [19]19 г.

Пасведчанне

Гэтым сведчым, што ўласніку гэтага грамадзяніну Івану Луцэвічу на грунце паразумення з намеснікам генер[альнага]

Камісара ўсход. зямель п. Рачкевічам даручана перавезці з Менска ў Вільню і з Вільні ў Менск да 200 кілаграмаў беларускіх кніжак.

Старшыня К-та
Сакратар

Ф. 368, воп. 1, спр. 7, арк. 23.
Водпуск без подпісаў. Рукапіс.

№ 6

Беларуская Школьная Рада Меншчыны. 21/IX 1919 г.

№ 51. м. Менск

Копія

Разам з гэтым (праз сябра Янку Купалу) Беларуская Школьная Рада Меншчыны шлець Вам:

1) Беларускую граматыку Тарашкевіча — 100 экз. па 2 руб. на	200 р.
2) Зборнік «Зажынкi» 100 экз. па 5 р.	500 р.
3) Каляндар «Заранка» 420 экз. па 2 р.	840 р.
4) Дыямэнт бел[арускага] прыг[ожа- га] пісьм[енства] 500 экз. па 6 р.	300 р.
5) Зборн. сцэн. твор., сш. I 100 экз. па 5 р.	500 р.
6) — » — — » — сш. II 100 па 5 р.	500 р.
7) Якуб Колас «Сымон Музыка» 100 экз. па 2.75	275 р.

5815 р.

Гэтыя кнігі, як найбольш Вам патрэбныя, па заяве Арк. Смоліча, пасылаем Вам.

«Нашу крыніцу» Лёсіка (другая чытанка) маем атрымаць тут, з друкарні, на гэтых днях, але толькі 1035 экз. Частку гэтых кніг вышлем у свой час, калі Вам будзе яна патрэбна.

На вышэй паказаную суму пасылаемых Вам кніг просім прыслаць нам як найхутчэй беларускіх падручнікаў (гражданкай):

- 1) «Першая чытанка» Ластоўскага;
- 2) другое чытанне «Родны край» Чарняўскай;
- 3) Смоліча «Географія»;
- 4) Смоліч «Першая грамат[ы]ка»;
- 5) Слоўнік Гарэцкага.

Спадзяемся атрымаць падручнікаў для элементарнае школы як найбольш, бо ў нас іх няма саўсім, а запатрабавання ідуць да нас са ўсіх бакоў.

Ф. 604, воп. 1, спр. 3, арк. 26. Рукапіс.

Спраўка аб фактурах на пасыланыя кнігі ў Вільню
 праз Янку Купалу. Пасланы 23/IX Бел[арускаму]
 Выд[авецкаму] Тав[арыству] у Вільні

100 Граматыка Тарашкевіча — 2	200
100 Зборнік «Зажынкi» — 5	500
420 Календ[ар] «Заранка» на 1919 г. — 2	840
500 Дыямэнт[ы] белар[ускага] прыг[ожага] пісь[менства] — 6	3000
100 Я. Колас. «Сымон Музыка» — 3	300
100 Зборнік «Сцэнічн[ыя] твор[ы]» сш. I—5	500
100 — » — — » — — » — сш. II—5	500
100 Я. Лёсік «Наша крыніца» — 5	500
Разам на 6340 марак	
Атрыманы ў Вільні праз Янку Купалу ад «Веды»	
250 Гарэцкая «Родны край» ч. 1. 3 р.50 к.	875 м.
100 Дзяціныя гульні 75	75 м.
100 Гарэцкі. Слоўнік 7 р.	700 м.
180 Смоліч. Геаграфія 10 р.	1800 м.
3450 м.	
Ад БВТуВ	
400 Чарняўшчынка «Родны край» ч. II 3 р.50 к.	1400 м.
140 Купала «Раскіданае гняздо» 3 р.	420 м.
50 Алехновіч «Калісь» 75 к.	37-50
50 Апошняе спатканне 75 к.	37-50
1895 м.	
Невядома ад каго	
50 Гарэцкі «Антон» — 2.50	125 м.
50 Каганец «У інш[ым] шч[асці] няшч[асце] сх[ована]» 50	25 м.
150 м.	
98 Чарняўшчынка «Родны край» ч. II. 3.50	343 м.
80 Лемантар «Зорка» — » — 1.75	140 м.
100 Паўловіч «Васількі» — » — 1.25	125 м.
3450	
1895	
150	
5495	

Ф. 604, воп. 1, спр. 3, арк. 151. Рукапіс.

МІНСК. 1921 ГОД

*Друкуюцца дакументы пра хатні арышт і вобыск у Я. Купалы,
выдавецкія справы.*

№ 1

Личная книжка наркома просвещения
Белорусской Республики
19.III.1921 г.

В Чекабел

В виду снятия домашнего ареста с т. Луцевича (Янки Купалы) Компрос просит в возможно срочном порядке вернуть взятые у него при обыске рукописи и документы.

Ф. 42, воп. 3, спр. 46, арк. 64.
Водпуск без подпісаў. Рукапіс.

№ 2

Копия

Пратакол № 13 пасяджэння Нав. Літ. Камісіі
пры Камасвеце Беларусі, адбытага 8 ліпеня 1921 г.

Былі прысутнымі: З. Жылуновіч, М. Некрашэвіч, Я. Луцэвіч, К. Міцкевіч і Н. Панамарова.

Старшыня — З. Жылуновіч

Пісар — Н. Панамарова.

Разглядалі:

1) Творы Паўловіча.

2) Апавяданні Бруевіча

3) Зборнік казак З.Бядулі
«Залатая лісічка».

4) Драма Цягуновіча «Гаротнікі».

Пастанавілі:

1) Прыняць да друку. Перагляд даручыць: лірыкі — З. Жылуновічу, гумарыстыкі — С. Некрашэвічу.

2) Перагляд даручаецца С. Некрашэвічу.

3) Прыняць для выдання. Ацаніць згодна існуючым стаўкам.

4) Даручаецца перагледаць К. Міцкевічу.

5) Беларускія прыказкі і вершыкі.

6) Праэктны малюнкаў Гуткоўскага

7) Рахунак Ч. Родзевіча на 200.000 р. за перапіску нотаў для зборніку песняў

8) Заява Ч. Родзевіча аб выдачы яму авансу пад пераклад падручніка Траяноўскага даручаны яму Калегіяй.

9) Малюнкi Дваракоўскага для лемантара С. Некрашэвіча.

10) Пратакол ад 26/VI Жыдоўскай секцыі.

11) Заява гуртка Моладзі аб выданні журнала.

5) Набыць. Заплаціць 100 000 руб.

6) Прызнаны не падходзячым для лемантара.

7) Рахунак зацвердзіць.

8) Выплаціць аванс у 300.000 рублёў.

9) Малюнкi прыняць. Грошы выплаціць, згодна пастанове (кантракт ад 25/V 1921 г.)

10) Пратакол зацвердзіць.

11) Лічачы выданне журнала патрэбным — запрапанаваць гуртку прадставіць на разгляд Калегіі матэрыял для першага № журнала.

Пратакол падпісалі:

Старшыня *З. Жылуновіч*
Пісар — *Н. Панамарова*

З арыгіналам згодна:

Сакратар Нав. Літ. Аддзела
Камасветы Беларусі *Н. Панамарова*¹

Ф. 42, воп. 1, спр. 66, арк. 104—104 адв.
Рукапіс.

¹ Гл. таксама пратакол сходу Навукова-літаратурнага аддзела 29 мая 1921 г., на якім прысутнічаў Я. Купала (ф. 42, воп. 1, спр. 368, арк. 77—79 адв.).

Выдавецкі план
Акадэмічнага Цэнтру Наркамасветы на 1922 год
Якія кнігі патрэбна надрукаваць у першую чаргу.

Аўтар і назва кнігі	Лік экземпляраў	Лік аркушаў
[...] 9. Луцэвіч. Тэорыя прозы і паэзіі	10.000	15
[...] <i>Якія кнігі патрэбна надрукаваць у трэцюю чаргу</i>		
[...] 3. Я. Купала. Жалейка. Гусяляр	7.000	20
[...] 20. Я. Купала. Эрос і Псыха	5.000	10
[...] 28. Я. Купала. Песня аб паходзе Ігара	5.000	7
[...] <i>На выданне журналу «Вольны Сцяг»</i>		
1. 24 выпускі па 4 друкаваных аркуша	5.000	96
[...] 3 подл. верно		

Загадчык Канцылярыі АЦ *Н. Панамарова*

Гербавая пячатка
Акадэміцэнтра
Наркамасветы БССР

Ф. 42, воп. 1, спр. 66, арк. 70—71 адв.
Машынапіс з рукапіснымі праўкамі.
Завераная копія.

ЕЎПАТОРЫЯ. 1924 ГОД

Друкуюцца дакументы пра паездку Я. Купалы ў Еўпаторыю.

№ 1

Протокол засядання бюро секцыі
научных работнікаў с 6/V—24 г.

Присутствовали: т.т. Вольфсон, Успенский, Некрашевич,
от Союза Медсантруд — Кутковский.

[...]

Слушали: 2. О распределении мест в санаториях.

Постановили: Предоставить следующие места: Сименз с 1/6 — 1/7 — тов. Мелешко. Сименз с 15/7 — 1/9 — Проф. Каценбогену, канд. Полоновской. Анапа с 15/7 — 1/9 — т. Тепину и профес. Евлахову. Железноводск с 15/7 — 1/9 — т. Харламповичу. Саки с 15/7 — 1/9 — два места т.т. Блоху, канд. Гуревичу (1 м.). Евпатория с 15/7 — 1/9 — два места — Купала.

Предложить указанным лицам, кои бронируют эти места, внести 30% стоимости мест до 12/VI — с. г.¹, в противном случае предоставить места кандидатам [...]

Председатель *Е. Успенский*
Секретарь

Ф. 306, воп. 1, спр. 90, арк. 48.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Гл. таксама «Ведомость учета взносов на курортные места по секции научных работников Белрабпрос», дзе пазначаны ўзносы Я. Купалы за 2 месцы ў Еўпаторыю (ф. 306, воп. 1, спр. 91, арк. 114).

№ 2

Удостоверение

Дано оно Секцией Научных Работников Союза БЕЛРАБПРОС научному сотруднику Луцевичу Ивану Доменик[овичу] в том, что действительно следует на экскурсию в Крым.

Выдан льготный экскурсионный билет за №¹.

Изложенное подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель секции

Ф. 306, воп. 1, спр. 90, арк. 153.
Водпуск. Машынапіс без подпісу.

¹ Нумар не ўказаны.

Удостоверение

Дано оно Секцией Научных Работников Союза Белраб-прос жене научного работника тов. Луцевича, Луцевич В. Ф. в том, что она действительно следует на экскурсию в Крым.

Выдан льготный экскурсионный билет за № .

Изложенное подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель секции

Ф. 306, воп. 1, спр. 90, арк. 153.
Водпуск. Машынапіс без подпісу.

1925 ГОД

Паездка за мяжу

№ 1

Протокол № 40⁶ закрытого заседания
Секретариата [ЦК КП(б)Б]
от 31/VII—[19]25 г.

Присутствовали: 1. Дьяков. 2. Гессен. 3. Криницкий. 4. Игнатовский. 2. Славинский. 3. Исаак. 4. Грузель. 5. Ульянов.

[...]

Слушали: 10. О поездке по Европе белорусских поэтов.

Постановили: Считать необходимым обязательный проезд поэтов через Польшу. Тов. Козюре поручить, организовать проезд через Польшу.

[...]

Секретарь ЦК КП(б)Б Дьяков¹

Ф. 4п, воп. 3, спр. 6, арк. 252—253, 255.
Арыгінал.

¹ Подписанной другой рукой.

№ 2

Минск, ЦК, Криницкому

Мінск [из] Москвы

Принята 20-го [августа 1925 г.] 21 ч. 37 м.

=Куделько [в выдаче] визы отказали. Купале возможен отказ. Очень прошу санкционировать поездку мою одного. Жду разрешения представительство=Жилунович.

Памета: Секретариат.

Не возражаю. А. Криницкий, Гессен, Ендаков.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 6, арк. 287.
Тэлегграфны бланк.

№ 3

Протокол № 47 закрытого заседания Бюро ЦК КП(б)Б
от 21 августа 1925 г.

Присутствуют: т.т. Криницкий, Гессен, Ендаков, Матусевич, Левин, Гельтман, Козырев, Кремер.

[...]

Слушали: 2. О поездке т. Жилуновича.

Постановили: Еще раз просить НКВД через т. Козюру о выдаче виз, в случае отказа в визах Кудельке и Луцевичу¹, считать поездку одного тов. Жилуновича нецелесообразной.
[...]

Секретарь ЦК КП(б)Б *А. Криницкий*

Ф. 4 п, воп. 3, спр. 6, арк. 286.
Арыгіі ал. Машынапіс.

¹ У гэксце памылкова *Луцке зич*.

1927 ГОД

Спроба стварэння Асацыяцыі беларускіх пісьменнікаў. Паездка ў Чэхаславакію.

№ 1

Пратакол № 5 пасяджэння шырокай калегіі
Аддзела друку ЦК КПБ ад 9/III—27 г.

Прысутнічалі: т.т.Сянкевіч, Чарот, Жылуновіч, Гурскі, Міхайлаў, Сербента, Шукевіч, Дудар, Маневіч, Александровіч, Шамардзіна, Абрамчук, Васкабойнікаў, Скракоўскі.

[...]

3. Слухалі: Аб утварэнні Беларускай асацыяцыі пісьменнікаў.

[...]

Пастанавілі:

Для падрыхтоўкі гэтага пытання ўтварыць камісію з наступных таварышоў: т.т.Сянкевіч, Жылуновіч, Чарот (Маладняк), Я. Колас, Бабарэка (Узвышша), Гольдберг (Звенья), Аршанскі (Яўгрупа ВАПП), А. Вольны, Вансоўскі [...]

Заг. аддзела друку ЦК КПБ *А. Сянкевіч*

Памета: Зацверджан Сак[ратарыя]там ЦК КПБ, прот. № 11. 30/III.

Ф. 4п., воп. 8, спр. 8, арк. 219.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 2

Протокол № 18 закрытаго засядання Бюро ЦК КП(б)Б от
11 марта [19]27 г.

Присутствовали: т.т. Криницкий, Абрамчук, Пилляр, Игнатовский, Борушко, Калинин, Червяков, Колодко, Вноровский, Адлерштейн (ЦКК), Сенкевич, Иванов, Шафранский, Перепечко, Голодод, Чернушевич, Виноградов (ЦКК), Виленистович, Бейлин, Гельман, Муратова, Бенек, Чарот.

[...]

93. Слушали: О комиссии по организации Всебелорусской Ассоциации писателей (т. Сенкевич).

Постановили: Ввести дополнительно в комиссию т.т. Я. Купала, Я. Колоса, Бабарэку, Гольдберга, Оршанского, Вольного и Сенкевича, к ранее утвержденным товарищам Чарот и Жилунович.

Созыв за тов. Жилуновичем.

Секретарь ЦК КПБ *А. Крицкий*¹

Ф. 4п, воп. 3, спр. 25, арк. 151, 152 адв.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Рашэнне па гэтаму пытанню запісана і ў пратаколе «адкрытага» пасяджэння Бюро ЦК КП(б)Б ад 11 сакавіка 1927 г., але тэкст зафарбаваны зялёным чарнілам, і ёсць паметкі алоўкамі *закрыт, закрыты* (спр. 20, частка II, арк. 5).

№ 3

[Не пазней 26 мая 1927 г.]

Пратакол № 1 пасяджэння часовага бюро Асацыяцыі
беларускіх пісьменнікаў

Абгаварылі:

1. Пытанне аб правядзенні Статута

2. Аб грашовых справах.

3. Аб літаратурным будынку.

4. Аб становішчы пісьменнікаў БССР.

Пастанавілі:

1. Запатрабаваць ад арганізацыяў і ўстаноў перагледжаны і папраўлены імі праект статута і ўлічыць вопыт статута РСФСР Федэрацыі, зрабіць гэта на працягу двух тыдняў. Адносна статуту РСФСР Федэрацыі даручыць выясніць т. Сянкевічу.

2. Запрасіць ад арганізацыяў, якія ўваходзяць у Федэрацыю, сметных заявак на наступны 1927/28 г. Заяўкі павінны паступіць на імя т. Сянкевіча не пазней 15/VI—г.г.

3. Лічыць асабова неабходным мець сталы будынак для патрэбаў літаратурных аб'яднанняў, якія ўваходзяць у Усебеларускую Федэрацыю пісьменнікаў.

Узняць хадайніцтва праз Адзел Друку перад адпаведнымі органамі аб выдзяленні гэткага будынку.

4. Прымаючы пад увагу не спрыяючыя для літаратурнай працы беларускіх пісьменнікаў умовы (жылі-

шчыны, матэрыяльныя і г.д.), што ў значнай меры адбіваецца на творчых настройах, лічыць неабходным па прыкладу РСФСР стварыць дзяржаўную камісію па палепшанню быту і матэрыяльных умоў для працы і жыцця беларускіх пісьменнікаў. Хадайнічаць праз Аддзел Друку ЦК КПБ і перад вышэйшымі органамі аб хутчэйшым вырашэнні гэтага пытання.

5. Аб камандыроўках для пісьменнікаў.

5. Для азнаямлення пісьменнікаў БССР з культураю іншых народаў і для навязання культурнае сувязі між імі і пралетарскімі пісьменнікамі іншых краёў, па прыкладу суседніх братніх рэспублік пасылаць штогодна пісьменнікаў у загранічныя камандыроўкі, прасіць т. Сянкевіча паставіць канкрэтна пытанне аб замежных камандыроўках на гэты год у ліку пяці асоб.

6. Аб лячэбнай дапамозе пісьменнікам.

6. Прасіць для Федэрацыі пісьменнікаў 15 месцаў для курортнага лячэння.

Старшыня (Жылуновіч)
Сябры:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 27, арк.2; воп. 16, спр.68, арк. 40.
Машынапіс без подпісу.

№ 4

Пракол № 12 пасяджэння шырокай калегіі Аддзела Друку ЦК КП(б)Б ад 26 мая 1927 г.

Прысутнічалі: т.т. Сянкевіч, Маневіч, Давідовіч, Жылуновіч, Сарбента, Шукевіч, Муратава, Хруцкі (ад АПА ЦК), Чарот, Горны, Александровіч, Мац (НК Асветы) і Інструктар Адзелу Друку ЦКУсеКП(б) тав. Селіванаў.

[...]

5. Слухалі: Пракол пасяджэння Часовага Бюро Асацыяцыі Беларускіх Пісьменнікаў. (т. Жылуновіч)

Пастанавілі: Узбуджаныя Часовым Бюро Асацыяцыі Беларускіх Пісьменнікаў пытанні¹ ўнесці на абмеркаванне Бюро ЦК. [...]

Заг. Адзелу Друку
ЦК КП(б)Б Сянкевіч

Ф. 4п, воп. 16, спр. 68, арк. 36 — 38.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Маюцца на ўвазе пытанні, узнятыя на пасяджэнні і аформленыя ў Пратаколе № 1, гл. папярэдні дакумент.

№ 5

Бюро ЦК КП(б)Б

Прашу дазволіць замежную камандыроўку пісьменнікам: З. Жылуновічу (Цішка Гартны), М. Кудзелька (М. Чарот), Янке Купала і М. Зарэцкаму.

Усім у жніўні месяцы гэтага году, а Янке Купала ў ліпені месяцы ў звязку з тым, што паездка за межы Янкі Купалы вызываецца настойнай патрэбай лячэння ў Карлсбадзе.

Дадатак: Заява пісьменнікаў¹

Нарком Асветы (Баліцкі)

4/VI[19]27 г.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 27, арк. 4.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Гл. дадзенае выданне, с. 12.

№ 6

[Прапановы аддзела друку ЦК КП(б)Б.
Не пазней 1 ліпеня 1927 г.]

1. Аб'яднанне літаратурных груп і пісьменнікаў БССР назваць «Усебеларуская Федэрацыя Савецкіх Пісьменнікаў».

2. Паўзяць крокі да палепшання быту і матэрыяльных умоў пісьменнікаў.

3. Дзеля азнаямлення пісьменнікаў БССР з культураю іншых народаў і для навязання культурнае сувязі між імі і пралетарскімі пісьменнікамі іншых краёў лічыць мэтазгод-

ным пасылку штогодна пісьменнікаў у загранічныя каманды-роўкі, а таксама і ў другія рэспублікі СССР.

4. Каштарысы на ўтрыманне Федэрацыі і на выданне ўключыць па каштарысу Наркомасветы.

5. Камісіі Менскага Акріспалкома выдзеліць памяшканне (будынак) для працы Федэрацыі.

6. Даручыць Наркомасветы на аснове гэтых прапановаў распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы дзеля палепшання становішча беларускіх пісьменнікаў.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 27, арк. 3.
Машынапіс.

№ 7

Протокол № 42 закрытага засядання бюро ЦК КПБ
от 1 июля 1927 года

Присутствовали: т.т. Кнорин, Рыжов, Пилляр, Голодод, Игнатовский, Акулик, Супрун, Виленстович, Хацкевич, Бенек, Гнилякевич, Гарбуз.

Слушали:

[...]

189. О федерации белорусских писателей (тов. Сенкевич).

[...]

192. О командировке за границу т.т. Жилуновича, Чарота и Зарецкого (тов. Баллицкий).

Постановили:

1. Согласиться с предложением Отдела Печати о создании Всебелорусской федерации советских писателей, которая должна объединить группы и отдельных писателей.

2. Поручить Отделу Печати продлить работу по организации федерации, а также разработать положение об организации и внести на Бюро ЦК.

3. Обратить особое внимание на организацию руководящих органов и партийное руководство федерации.

4. Разработать вопросы о порядке издания произведений федерации и о возможности организации специального литературного фонда.

Разрешить Наркомпросу командировать за границу т.т. Жилуновича, Чарота и Зарецкого на 1½ месяца.

193. О поездке
Янки Купала за грани-
цу на лечение.
[...]

Разрешить командировку Янки
Купалы за границу для лечения.

Секретарь ЦК КПБ *В. Кнорин*
Ф. 4п, воп. 3, спр. 27, арк. 1. Арыгінал. Машынапіс.

№ 8

Беларуская Сацыялістычная Савецкая рэспубліка.
Кіраўніцтва спраў Савета Народных Камісараў.
Менск. 4 ліпеня 1927 г. № 2209/42

Тэрмінова

Народнаму камісару ўнутраных спраў тав. Сташэўскаму
Кіраўніцтва Спраў СНК і Эканамічнай Нарады БССР просіць
як мага хутчэй аформіць выдачу замежнага пашпарту члену
ЦВК БССР народнаму паэту Янку Купале — Івану Даменіка-
вічу Луцэвічу¹ для паездкі на лячэнне ў горад Карлсбад².

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў
і эканамічнай нарады БССР *М. Мароз*

Рэзалюцыя: Представитъ льготу.

Ф. 34, воп. 2, спр. 88, арк. 878, 879. Машынапіс.

¹ У тэксце памылкова Луцкевічу.
² 6 і 9 ліпеня 1927 г. Я.Купала аплаціў замежны пашпарт. Гл. квітанцыі (ф. 34,
воп.2, спр. 88, арк. 878, 879).

№ 9

Народны камісар асветы

Службовая запіска

Масква, Малая Нікіцкая, 18, Браўковічу¹.

Паклапаціцеся аб хутчэйшым атрыманні візы за межы
Купале. Паспарт НКІндел выслан 12 ліпеня.

Баліцкі

12/VII — 27 г.

Ф. 42, воп. 1, спр. 338, арк. 205.
Арыгінал. Аўтограф на бланку.

¹ Браўковіч Фадзей Аляксеевіч (1894—1937), у 1927 г. Пастаянны прадстаў-
нік урада БССР пры ўрадзе ССРСР у Маскве.

Раішэнні бюро і сакратарыята ЦК КП(б)Б

№ 1

Протокол № 12 засядання сакратарыята ЦК КП(б)Б
от 25 лютага 1928 г.

Присутствуют: т.т. Васілевіч, Кнорын, Абрамчук, Рыжоў, Сянкевіч, Барсукоў, Крэмер, Раманчук, Танаеўцава, Галавач, Купцэвіч, Міленькі, Стракоўскі, Бенек, Аксючыц, Дубіна, Кавалёў, Гарбуз.

[...]

213. Слушали: Аб паездцы ў Харкаў беларускіх пісьменнікаў.

Постановили: Дазволіць паездку на Украіну ў Харкаў пісьменнікаў т.т. Жылуновічу, Зарэцкаму, Чароту, Купала і Коласу.

Палітычную адказнасць за правядзенне гэтай паездкі ўскласці на т.т. Жылуновіча і Чарота.

Кому поручено выполнение: Жылуновічу, Чароту, Зарэцкаму. [...]

Сакратар ЦК КП(б)Б *Васілевіч*

Ф. 4п, воп. 8, спр. 11, частка II, арк. 102—103, 105.
Арыгінал. Машынапіс на бланку на рускай мове.

№ 2

Пратакол № 29 пасяджэння сакратарыята ЦК КП(б)Б
ад 21 мая 1928 г.

Прысутнічалі т.т. Члены Сакратарыята т.т. Васілевіч, Кнорын, Рыжоў, Абрамчук. Члены і кандыдаты ЦК КПБ т.т. Бейлін, Крэмер, Внароўскі, Асьмоў, Казюра, Сянкевіч, Крыпяц, Хлеўнікаў, Славінскі. Члены ЦКК т.т. Калінін, Дамброўскі. Работнікі ЦК т.т. Камянштэйн, Антанікоўскі, Вэндэ, Васьковіч, Дорахаў, Хруцкі, Агурскі. Ад НК Асьветы т.т. Баліцкі, Вансоўскі, Аніхоўскі. Ад Менскага АК КПБ тав. Гэршон. Рэдактар «Рабочага» т. Шыпіла. Ад «Бел[арускай] вёскі» Ал. Адамовіч.

[...]

556. Слухалі: Аб рэдкалегіях літаратурных часопісаў «Полымя», «Узвышша» і «Маладняк» (т. Сянкевіч).

Пастанавілі: Зацвёрдзіць рэдакцыйныя калегіі літаратурных часопісаў у наступным складзе:

1. «Полымя» — т.т. Баліцкі, Жылуновіч, Янка Купала, Чарот, Васілевіч.

2. «Узвышша» — Чорны, Дубоўка, Крапіва, Шукевіч-Трацякоў, Бядуля.

3. «Маладняк» — Галавач, Ліmanoўскі, Каваль, Моркаўка, Звонак.

Каму даручана выкананне: Сянкевічу, Баліцкаму.

Сакратар ЦК КП(б)Б *Васілевіч*

Ф. 4п, воп. 8, спр. 13, частка 1, арк. 190, 192—193.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

№ 3

Пракол № 28 закрытага пасяджэння Сакратарыята
ЦК КП(б)Б ад 25 мая 1928 г.

Прысутнічалі: т.т. Кнорын, Абрамчук, Васілевіч.

Слухалі:

1. Аб сустрэчы М. Горкага.

Пастанавілі:

1. Лічыць неабходным выезд для сустрэчы ў Негарэлым т.т. Ісаева, Вансоўскага, Кулака, Платуна, Аршанскага, Сянкевіча, Рабіновіча, прадстаўнікі ад «Полымя», «Маладняка», «Узвышша», нац. літ. аб'яднання, рабкораў усіх газет.

У склад дэлегацыі ўключыць рабочых да 10 чалавек.

Кіраўніцтва дэлегацыяй для паездкі ў Негарэлае ўскласці на т.т. Сянкевіча і Ісаева.

На ст. Негарэлае арганізаваць мітынг разам з мясцовымі арганізацыямі.

2. На ст. Менск арганізаваць дэлегацыю: а) ад саюзаў 300 чал.; б) студэнцтва і навуковых працаўнікоў — 100 чалавек; в) камсамолу да 100 чалавек; г) запрасіць прадстаўнікоў пісьменнікаў усіх аб'яднанняў і рабкораў усіх газет; д) дэлегацыю вайсковых часцей гарнізону 100 чал.

На ст. Менску выступаюць т.т. Ігнатоўскі, Баліцкі, Яцкевіч, Ісаеў, рабкоры, пісьменнікі ад аб'яднання — Купала, Цішка Гартны, ад «Маладняка» і «Узвышша».

Арганізацыю сустрэчы ў Менску ўскласці на т.т. Баліцкага і Каплана.

Прапанаваць рэдактарам усіх газет шырока адзначыць у
нядзельным нумары газет прыезд т. Горкага М.
Арганізаваць сустрэчу ў Барысаве.

Сакратар ЦК КП(б)Б *В. Кнорын*¹

Ф. 4п, воп. 3, спр. 28, арк. 142.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Подпіс адсутнічае. Візы сабраны на праекце рашэння (арк. 143), у якім
Васілевіч пазначыў, што ён супраць выступлення ў Менску пісьменнікаў.

№ 4

Праатакол № 8 зачыненага пасяджэння бюро ЦК КП(б)Б
ад 2 красавіка 1929 г.

Прысутнічалі: т.т. Гамарнік, Гантман, Рыжоў, Галадзед,
Піляр, Ігнатоўскі, Стасэвіч, Карклін, Карп, Сянкевіч, Іваноў,
Хацкевіч, Асьмоў, Прафэрансаў, Вашчыла-Вірын, Крыпец,
Внароўскі.

[...]

2. Слухалі: Аб вылучэнні ў Украінскую Акадэмію Навук
прадстаўнікоў ад Беларускай Акадэміі Навук (т. Ігнатоўскі).

[...]

Пастанавілі: Вылучыць т.т. Ігнатоўскага і Я. Купала.

Сакратар ЦК КП(б)Б *Гамарнік*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 36, арк. 45.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 5

25-гадовы юбілей літаратурнай творчасці 1930 г.

Праатакол № 69 пасяджэння Бюро ЦК КП(б)Б
ад 16 мая 1930 г.

Прысутнічалі: т.т. Гей, Васілевіч, Чарвякоў, Гантман, Бе-
нек, Сянкевіч, Самойлаў, Ігнатоўскі, Рачыцкі. ЦКК — Рыскін.
Члены і канд. ЦК — Манжалей, Баль, Мікуліч, Бунін, Вілен-
стовіч, Вайскабойнікаў — СНГБ, Левін, Любамірскі — Мет-
трэст, Рындзіч — ЦК ЛКСМБ, Васьковіч, Танхілевіч, Гару-
новіч — інструктары ЦК, Гольдберг — Дзяржплан, Балцін —

НКГандаль, Хандогі — Аршанскі АК КП(б)Б, Кофцераў — ЦКК, Бурава — масавы аддзел, Лацыс — Белпаляводсаюз, Пінчук — с. г. Акадэмія.

[...]

1053. Слухалі: Аб 25-гадовым юбілею Янкі Купалы (т. Васілевіч).

Пастанавілі: Для арганізацыі і правядзення 25-гадовага юбілею Янкі Купала прызначыць камісію ў складзе т.т. Сянкевіч (старшыня), Платун, Ульянаў, Будзінскі і Ліманаўскі.
[...]

Сакратар ЦК КП(б)Б

Ф. 4п, воп. 3, спр. 37, арк. 220—222.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

№ 6

Сакрэтна-тэрмінова
Аператыўнае заданне

Рэдакцыям усіх газет

25 мая б[ягучага] г[ода] наш друк павінен адзначыць 25-цігоддзе літаратурна-мастацкай дзейнасці Народнага паэта БССР Янкі Купалы. Гэтая дата павінна быць адзначана спецыяльнымі літстаронкамі альбо артыкуламі, перадрукам пачасовых, найбольш выдатных і сугучных пралетарыяту і пралетарскай рэвалюцыі твораў паэта.

Артыкулы павінны падкрэсліць, што Янка Купала быў пяўцом барацьбы супроць нацыянальнага прыгнечання і абшарніцка-феадальнай эксплуатацыі. Аднак трэба памятаць, што памылковай [з'яўляецца] характарыстыка Янкі Купалы ў адносінах да ўсіх этапаў развіцця яго творчасці як «яркага выразіцеля бяднейшай часткі сялянства». Гэтая характарыстыка не ўлічвае, што творчаскі шлях Янкі Купалы не быў простым, вытрыманым, пазбаўленым хістанняў.

У першым этапе яго творчасці лейтматывам яе з'яўляецца спачуванне «бедным і прыніжаным» — у яго творчасці знаходзяць яркае адбіццё радыкальныя народніцкія настроі. Другі этап яго творчасці звязан з «Нашай нівай», у гэты час ідзе працэс адыходу Янкі Купалы на пазіцыі буржуазнага лібералізму і культуртрэгерства. Гэты перыяд падрыхтоўвае трэці этап яго развіцця, калі ў яго творчасці гучаць поўным гукам буржуазна-рэакцыйныя і адраджэнскія, нацыянал-дэмакратычныя настроі.

Нарэшце, мы наглядаем сучасны этап яго развіцця, калі Янка Купала ў меру дасягненняў працоўных мас БССР, ідучых пад кіраўніцтвам Ленінскай партыі бальшавікоў у галіне сацыялістычнага будаўніцтва ў горадзе і вёсцы і будаўніцтва беларускай пралетарскай культуры набліжаецца да пралетарыяту і да ідучых пад кіраўніцтвам пралетарыяту і яго партыі асноўных пластоў вёскі да беднаты і сяраднякоў.

Гэты працэс, які знаходзіць адлюстраванне ў шэрагу апошніх твораў Янкі Купалы, — між іншых у вершы «Дыктатура працы» і «Сыходзіш, вёска, з яснай явы...», павінен быць асабліва падкрэслены ў артыкулах нашага друку.

Рэдакцыі цэнтральнага друку павінны свае ўстановачныя артыкулы прадставіць у Культпроп ЦК КП(б)Б, рэдакцыйнай камісіі, вылучанай Бюро ЦК, не пазней 24/V а 12 г[адзіне] раніцы.

Рэдакцыі акруговых газет павінны свае артыкулы ўзгадніць з а[круговымі] к[амітэтамі] КП(б)Б, прытрымліваючыся данага апэратыўнага задання.

Нам. Заг. Культпропу ЦК КП(б)Б *Будзінскі*

10736-53
19/V-30 г.

Ф. 4п, воп. 14, спр. 36, арк. 167.
Арыгінал. Машынапіс.

1932—1934 ГАДЫ

СТВАРЭННЕ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ

Друкуюцца фрагменты дакладных запісак і заяў у ЦК КП(б)Б, стэнаграм нарад у ЦК КП(б)Б, у якіх раскрываецца роля Я. Купалы ў грамадскім жыцці.

№ 1

Несколько беглых замечаний о положении
на белорусском литературном фронте

К моменту постановления ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б о ликвидации РАПП и БелАПП белорусская литература пришла литературой сравнительно очень молодой, литературой, только что пережившей острый этап борьбы с национал-де-

мократизмом и великодержавным российским шовинизмом, литературой, значительные кадры которой были в пролетарской литературной организации (если брать все национальные секции), литературой, имевшей и ряд крупных писателей-попутчиков, переживших значительную эволюцию в идейно-творческом отношении [...].

Среди отдельных писателей беспартийных были явно реваншистские высказывания (неофициального порядка), сводившиеся к мыслям о «всеобщем мире и благоденствии» на литературном поле, «идеже несть ни Бэиды, ни Главлита, но всяческое лобызание и ликование» (Бядуля, Купала и др.).

И тут же недвусмысленные намеки («мы им покажем», «теперь мы им дадим» и пр.).

Бесспорно, что такие писатели, как Купала, расценили постановление ЦК как полную реабилитацию всей их прошлой творческой работы. И не только как реабилитацию. Появились претензии, говорящие о желании осудить прошлую линию партии в отношении к народным поэтам, требовать себе величайших наград как «величайшим деятелям белорусского народа». Открытые намёки об ордене красного знамени, разговоры о «незаслуженных перед народом почестях и наградах» (имеется в виду академик Вольфсон), о «неуважении к подлинным борцам за идеалы белорусского народа» и пр., и пр. (правда, все это говорится под пьяную руку).

Подобные настроения, в значительной степени подогретенные проведением юбилея Янки Купалы (юбилея как следует неподготовленного, проводившегося без четких политических установок — по крайней мере во время подготовительной работы), поддержанные группирующейся вокруг Купалы националистической молодежью (Барановых, Бровко), развязали целый ряд националистических вылазок в литературной общественной жизни и в самой литературе (выступление Бровко на юбилейном банкете, стихотворение Бровко, посвященное Янку Купале, полный националистической символики литературный образок «Матчин сын» С. Барановых, «Журавіны» Никановича, дифирамбы Янку Купале Сидоренко в «Калгасной Беларусі», целый ряд срывов в юбилейной статье о Купале у Кучера, целый ряд неофициальных литературных юбилейных посвящений Купале со стороны ряда писателей и поэтов, посвящений с явным националистическим привкусом (причем многие претендовали на опубликование и были отвергнуты газетами и журналами).

Мы, конечно, ни в малейшей степени не оправдываем Оргкомитет или недочеты и прорывы в работе, благоприят-

ствовавали оживлению националистических тенденций. Но об этих недочетах ниже.

Нужно сказать, что после постановления ЦК ВКП(б) мы имеем подлинное творческое оживление на белорусском литературном фронте [...].

Теперь о руководстве. Я лично считаю, что состав Оргкомитета подобран не совсем удачно. Оргкомитет по своему составу исключительно почти белапповский (из 16 членов 11 белаповцев: Лыньков, Александрович, Головач, Гурский, Харик, Горачский, Швейдель, Дунец, Юдельсон, Бендэ и Лимановский). Из пяти членов — небеллаповцев трое никакого активного участия в работе в Оргкомитете (да и не только активного) не принимают. Это т.т. Климкович, Неманский и Кульбак. По-моему, можно было бы пополнить Оргкомитет представителями бывшего «Полымя» и возможно и народными поэтами (между прочим, в таком духе высказывались и т.т. Гронский и Корпотин в нашей короткой беседе с ними) [...].

Изжита ли полностью групповщина сейчас? Нет. Надо сказать, что беллаповцы не были монополистами групповщины, они были ее гегемонами. Группы были и вне БелАППа, объединялись они далеко не на основах теоретического размежевания, творческих признаков. Остатки этой групповщины дают еще сильно себя чувствовать и по сегодняшний день.

Так, можно «нащупать» группы: Александрович, Бендэ, Лыньков. К ней тяготеет Чарот. После постановлений ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б к этой группе был близок Головач. После «заявления беспартийных» обнаружил некоторые разногласия и «чутьточку отошёл».

Есть группа т.т. Лимановского, Мурашки, Кобеца, Гурского, Сологуба, Знаёмого, которая держится несколько на отлете литературной жизни и обойдена в свое время «щедротами» БелАППа, занимала до последнего времени выжидательную позицию, не включаясь активно в литературн. общественную работу. Не распалась еще и «головаческая» группа из Кучера, Тавбина, Скрыгана, Баранавых, Бровки, Крапивы и Черного. Идеологом группы был Головач.

Среди этой группы «купаловская секция» — Баранавых — камерьонкер Купалы, Бровко — придворный поэт Купалы, Кучер — лейб-купаловский критик и др.

На почве некоторых общих интересов стыкаются Гартный и Зарецкий, сами по себе художники различной величины, ценности и различных направлений.

Есть творческая комсомольская группа: Лиходеевский, Микулич, Бенетинюв, Швейдель, Нортман. Эти ребята ника-

кого участия в групповой борьбе не принимали. Одна из групп, организовавшаяся на основе творческого единства, вернее единства тематики. В общей литературной жизни ориентируются на основное руководящее ядро коммунистов.

Есть, конечно, и целый ряд других групп и группочек, особой роли не играющих.

Есть и «кустари-одиночки» Колас, Бядуля, не производящие особого желания участвовать в литер. общественной жизни.

Следует отметить, что коммунисты после постановления ЦК ВКП(б) значительно было сблизилась с крупнейшими беспартийными писателями, созданы были предпосылки для подлинной деловой творческой связи, намечалась линия взаимоотношений между коммунистами и беспартийными. После известного заявления беспартийных в этих взаимоотношениях появился холодок. Партийное ядро заметно сжалось, вобралось в себя, замкнулось, проявляя болезненную настороженность к беспартийной массе. Все это говорит о том, что намечавшаяся правильная линия взаимоотношений не была закреплена, ей не хватало прочных организаторских форм.

Пару слов о позициях отдельных коммунистов, о качествах отдельных работников и их недостатках.

Основная группа, фактически руководившая белорусскими писателями, состояла и состоит из Бенды, Александровича, Лынькова и Головача. Наиболее подкованный теоретически (в сравнении с другими), но не имеющий нужной эрудиции, общей культуры — тов. Бендэ. Недостаточное знакомство с мировой литературой, с литературой классической в значительной степени мешает Бендэ в его литературно-критической работе, сказывается на односторонности этой работы, мешает дать глубокий всесторонний анализ тому или другому произведению как произведению искусства. Чувствуя свое монопольное положение «генерального критика», не особенно склонен к самокритике, к признанию и анализу своих ошибок, общих в значительной степени [с] ошибками бывшего рапповского руководства.

Тов. Александрович — хороший поэт, но недостаточно выдержанный руководитель (иногда зависим от мимолетных настроений, от личных симпатий и антипатий). Склонен к увлечениям парадностью, излишней шумихой и помпой. Теоретическая подготовка недостаточная.

Слабо теоретически подготовлен Лыньков.

Плохая сторона у Головача — не бороться, а в отдельных случаях потакать и возглавлять нездоровые настроения в бес-

партийной письменческой массе. Беспринципность, неразборчивость в подборе и создании своего рода окружения. Творческая группа Головача — по существу носители правых настроений в литературе. Политическая близорукость, мешающая видеть подлинное политическое лицо основного ядра группы. Болезненное реагирование на отдельные недостатки в проведении национального культурного строительства, склонность к преувеличениям, к неправильным обобщениям.

Всё это лишний раз говорит о необходимости укрепления руководства [...]

Михась Лыньков

10.XI—1932 г.

Ф. 4п, воп. 21, спр. 364, арк. 66—74.
Машынапісная копія.

№ 2

Стенограмма прений по докладу т. Жебровского¹
на зас[едании] бюро ЦК КП(б)Б 23/XI-32 г.
«О состоянии литературного фронта в БССР»

Л е в к о в². Товарищи, постановление ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б о писательских организациях — не выполнено. Тов. Жебровский в своем докладе сказал о положительных сторонах и результатах работы наших писателей. Хотел бы знать причины имеющихся отрицательных явлений среди наших писателей. Эти причины — организационного порядка. Писатели-партийцы не уяснили своей роли как организаторов, которые должны направить творческую энергию на выполнение директив партии. Несколько цифровых данных: имеется 90 писателей, партийцев 13, комсомольцев 11 и 65 беспартийных. Эти цифры говорят о том, что роль партийца-писателя чрезвычайно ответственная. Как же они взялись за выполнение директив партии о реорганизации. Вместо того чтобы проработать основательно постановление ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б, чтобы засучив рукава взяться за его выполнение — товарищи ведут групповую борьбу, беспринципную. 20 числа было заседание фракции, но и на сегодняшнем бюро мы можем видеть, что имеется там неизжитая групповщина, явления, которые свидетельствуют о болезненных сторонах, которые имеются среди писателей.

Существовали такие группы: группа Александровича, группа Головача, группа Лимановского, потом группа, так сказать,

богемщиков и пьяниц, причем там были довольно способные. Значительная часть писателей тяготела к Янке Купале, в том числе даже и отдельно партийцы.

После совещаний, состоявшихся в кабинете т. Жебровского, имеется некоторый перелом, но поработать придется много.

Как работали критики-партийцы. Вместо того чтобы критиковать те или иные произведения с точки зрения объективно-классовой, эти критики входили в соответствующие группы и проводили критику не с точки зрения выявления всяких недостатков и защиты интересов партии на литературном фронте, они своей критикой старались прикрывать ошибки той группы, в которой они состояли. Так что, вместо того чтобы выявлять недостатки, учить писателей, критики переходили на взаимную грызню. И так получилось между Александровичем и Головачом: когда начали критиковать произведения Александровича, крепко набросился на критиков Головач. Когда Александрович выехал в Могилев, за ним поехал Головач, и так они ездили и занимались проработкой друг друга.

О работе Оргкомитета т. Жебровский сказал совершенно правильно, что Оргкомитет работал чрезвычайно плохо. Почему так получилось. Должен сказать, что наше руководство было чрезвычайно слабо, и на сегодняшнем заседании необходимо заострить внимание и вменить в обязанность культпропа заняться систематической повседневной работой с писателями.

Я имел конкретное задание т. Гикало, каким образом попала эта статья Сидоренко в печать. Оказалось, что виновником появления этой контрреволюционной статьи является Мурашко, один из партийных писателей, который является ответственным редактором журнала «Беларусь колхозная». Мне с ним не удалось поговорить лично, он болен, но виновность его ясна. Между прочим, в редакции этого журнала находится и Янка Купала, и не случайно, что все эти контрреволюционные вещи помещены именно в этом журнале. Мурашко несомненно подвержен крепко болезни гнилого либерализма, я не знаю, как он сохранил до сих пор свою партийность.

По существу т. Жебровский все сказал, и добавлять к этому нечего. Должен сказать, что я был на фракции писателей, и хочу добавить о материально-бытовых условиях, об обстановке работы писателей. Я считаю, что этой обстановки мы еще не создали. Дом письменников фактически представляет собой 2 маленьких комнатки, без столов, без стульев. В этих комнатках, где собираются писатели, нет ни портрета Сталина, ни портрета Ленина, а висят какие-то картины,

которые трудно даже разобрать, что они собой представляют. Так что необходимо будет в первую очередь создать лучшую обстановку. Я согласен с т. Жебровским, что придется всю группу конкретных вопросов, которые поднял здесь т. Жебровский, разрешить в самом срочном порядке [...].

П л а т у н³. Характеристика, данная т. Жебровским, безусловно верна. Я думаю, что в некоторой части, в вопросе о группировках, об активизации писателей вокруг Янки Купалы и т. д., т. Жебровский только смягчил краски, и, по-моему, тут можно даже более резко поставить вопрос, чем поставил т. Жебровский [...].

Я должен сказать, что авторитет Купалы среди писательской массы, к сожалению, чрезвычайно велик. Причем вокруг Купалы группируется не только один Барановых (он в конце концов значительной роли среди писателей не играет), но даже некоторые видные коммунисты, как например Головач и другие, которые активно муссируют мысль, что лучший мастер, политическая фигура, народный герой и т. д. — это Янка Купала. Чрезвычайно характерно, правда, это может быть мещанская мелочь, но мне рассказывали на днях такой факт, что этот самый Симон Барановых сидит вечно у Купалы и, как некоторые иронически смеются, «втягивает Купалу в политику». Фактически получается наоборот, что Купала его водит. Другой коммунист, Барашко, очень активно вел борьбу за улучшение материального положения Янки Купалы, утверждая, что Янку Купалу затирали. Он все время кричал об этом, и дошло до того, что он пошел в Академию Наук и там добился отношения в Наркомпресе примерно такого содержания: мол, все академики получают 600 руб., народный поэт Купала получает 300, такое положение ненормально, и потому просим Наркомпрос установить Купале оклад 600 рубл. в месяц. Этот же самый Барашко приходит ко мне и говорит: вы обижаете старика. Я не понял, кто это «старик», тогда он просто обиделся, как это Платун не знает. А оказывается, что это они Купалу окрестили стариком, и другого имени они даже не знают.

Таким образом, в последнее время вокруг Купалы группируются значительная часть писателей, главным образом, правых, при поддержке таких коммунистов, как Головач, Мурашко и других.

Как были напечатаны эти контрреволюционные произведения. Статья Сидоренко и его другое произведение под псевдонимом «...»* является безусловно контрреволюционной. Сам

* Назва адеутнічае.

Сидоренко является ответственным секретарем военного журнала «Напагатове». Эти статьи редактировали Головач и Михайлов, который был редактором журнала «Беларусь калгасная». В Главлите заметили это произведение и решили устроить совещание. На это совещание пришел и Мурашко, который настаивал, что это произведение «Журавины» пустить можно. (Это было на совещании коммунистов.) «Журавины» — это произведение Никоновича [...].

Ш а р а н г о в и ч⁴. [...] И тут кстати пару слов о Купале: я считаю, что после долгого молчания Купалы пора поставить перед ним ясно вопрос: стоит ли он на советской точке зрения или же он вообще враждебный нам элемент. Я утверждаю, что Купала не стал нашим, что Купала фактически ведет против нас враждебную работу. Всем известно, под каким нажимом Купала пишет всякие декларации. Всем известна его демонстрация с попыткой самоубийства, наша оценка этого дела и т. д. Теперь Купала отсиживается. Человек, который в прошлом давал ценные вещи, теперь ничего не дает. А ведь мы можем оценивать Купалу, перестраивается он в нашу сторону или нет, не на основании той или другой декларации, которую он напишет, а на основе его творчества, чем он живет. Купала этого не делает.

Купала, конечно, умный, хитрый, и если он не работает непосредственно, то работает его жена. У него имеется много всяких приятелей.

Что происходит. Выбирается Янка Купала на расширенный Пленум Оргкомитета. Он демонстративно не идет на этот Пленум. Едет Купала на Днепрострой и там делает явно враждебную нам вылазку, из-за какой-то чепухи устроил целую бузу. В самом проведении юбилея: Купала по существу держит себя так, что дает повод всяким враждебным элементам делать из него какого-то героя, страдальца.

Я считаю, что Купала, судя по всем документам, является человеком, который, где только ему удастся, делает против нас вылазки. И Янку Купалу в этом письме изображают как вождя пролетарской литературы, которого если не фактически председателем, то почетным председателем намеревается сделать Оргкомитет.

Почему я останавливаюсь на Янке Купала. Считаю, что по поводу него нам необходимо ясно сказать. Мне кажется, до сих пор мы давали полную возможность Янке Купале разворачиваться в каком ему направлении нужно. Человеку, который состоял в контрреволюционной организации, мы дали возможность на страницах партийного органа выступить. Ведь

это много значит. Мы дали ему возможность работать. Привлекли Янку Купалу в члены редколлегии 2-х журналов. Я повторяю, что Янка Купала ведет себя так, что дает повод выражения настроений разных классово-враждебных нам элементов и сил. Он сознательно, по-моему, делает себя рупором и является фактически идеологом той группы, о которой здесь говорили.

Следующий момент в письме. Конечно, мы должны улучшать материально-бытовое положение писателей. Но я утверждаю, что постановка вопроса в письме — не только издевательство по отношению к самим писателям, но по существу вылазка классового врага относительно того тяжелого положения на ряде участков рабочего снабжения, которое мы имеем. Это люди культурные, грамотные и штаны протаскивают только для красного словца, для того, чтобы поставить вопрос о материально-бытовом обеспечении рабочего класса. Тем более что письмо смыкается с теми документами, которые тут зачитывал т. Жебровский и которые у нас имеются. Поэтому я считаю, что мы имеем организованную контрреволюционную вылазку, использование трудностей, которые мы имеем, для того, чтобы выступить против линии партии.

Возьмите выступление против пролетарских писателей. Не случайно, по-моему, Купала избирается участником журнала «Беларусь калгасная», журнала, который отражает, главным образом, наше социалистическое строительство на деревне. По сути дела этот журнал оказался в их руках: Бровко, Лужанинов⁵ и т. д. На страницах журнала начинаются идеологические вылазки. Прочтите письмо Дунца — там очень характерно об этом говорится. То, что пишет Сидоренко, — это есть оправдание всего национал-демократического прошлого, это есть выступление против всей той линии, которую проводила КП(б)Б в смысле борьбы и разгромления национал-демократической линии. (Журнал № 6, 7, 8 и т. д.). [...]

Ж е б р о в с к и й. [...] О Янке Купале. Я имел большой материал о Купале. Все лучшие творческие произведения Янки Купалы — явно направлены против нас. Там, где он выступает в защиту нашу, там, где он старается перестроиться на советский лад — с точки зрения творческой — это беспомощность, наивность и т. д. Где он пишет антисоветские статьи — это замечательные статьи. И это не случайно. Это надо связать с тем, как Янка Купала принял Октябрьскую Революцию, водворение Советской Власти в БССР и т. д. Вот 5 томов Янки Купалы — лейтмотив их — антисоветский, классово враждебный нам. Безусловно, что он является зна-

менем наиболее классово чуждых, враждебных нам элементов. Его авторитет используется против нас. Он используется этой группой, а некоторые прежде всего используют его. Там есть писатели и около писателей, все творчество которых в этот карман спрячешь, а они также требуют к себе отношения как к классикам и т. д. Пытаются спекулировать, выезжать на этом. В докладе я говорил, что «Беларусь калгасная» стала филиалом этой группы, я приводил фамилии. Литературный салон: что здесь плохого. Плохо то, что некоторые коммунисты не только бывают в этом литературном салоне, а прикладываются к ручке Янки Купалы. Никакого отпора антисоветским настроениям, выступлениям, какие там имеют место, — не дается. И на совещании писателей, партийцев я так ставил вопрос. Я исхожу из чего: если человек перестраивается, если он стремится вместе с нами идти, делать хотя бы шаг в нашу сторону, — надо максимально ему помочь.

Ф. 4, воп. 3, спр. 79, арк. 1—60.
Машынапіс.

¹ Жаброўскі Вацлаў Юльянавіч (1895—1937), у 1932 г. сакратар ЦК КП(б)Б.

² Ляўкоў Максім Архіпавіч (1894—1937), у 1932 г. загадчык аддзела культуры і прапаганды ЦК КП(б)Б.

³ Платун Антон Мартынавіч (1896—1938), у 1932 г. нарком асветы БССР.

⁴ Шаранговіч Васіль Фаміч (1897—1938), у 1932 г. другі сакратар ЦК КП(б)Б.

⁵ Так у тэксце. Маецца на ўвазе Максім Лужанін.

№ 3

Таварышам Гікала і Жаброўскаму

Мною зроблены дзве вялікія палітычныя памылкі нацыяналістычнага парадку.

Рэдагуючы VI том збору твораў Купалы, я недаглядзеў і дазволіў друкаваць у гэтым томе і асобныя вершы, яўна нацыяналістычныя, рэакцыйныя, а значыць, яўна варожыя нам. Ва ўмовах актывізацыі нацыяналістычных элементаў, рэштак нацдэмаўшчыны, гэтая мая памылка набывае тым большае значэнне.

І другое.

У часе падрыхтоўкі юбілею Купалы, я заяўляю гэта з усёй адказнасцю, фракцыя пісьменнікаў не мела цвёрдае думкі ў пытанні, як ставіцца да Купалы, у прыватнасці да яго нацдэмаўскага мінулага. Гэта тым больш шкодна, што ў гэтым пытанні была і ёсць зусім ясная, абсалютна правільная ўста-

ноўка партыі. Аднак, нягледзячы на наяўнасць гэтай яснай партыйнай устаноўкі, фракцыя сваёй цвёрдай думкі па гэтаму пытанню не мела, у камуністаў была некаторая разгубленасць у гэтым пытанні. Адсюль і ідзе рад памылак, адсюль, у прыватнасці, гніла-ліберальныя адносіны з боку камуністаў і да матэр'ялаў, якія друкаваліся ў сувязі з юбілеем. Адсюль і мая памылка, звязаная з артыкулам Сідарэнкі.

Напярэдадні юбілею С. Баранавых сакратар рэдакцыі «Беларусь калгасная» паказваў мне рукапіс артыкула Сідарэнкі. Я прачытаў яго і зрабіў свае ўвагі, што трэба, каб у артыкуле было адзначана нац. дэмакратычнае мінулае Купалы. Але пасля таго, як артыкул быў папраўлены, я не праглядзеў яго ўважліва яшчэ раз, хоць і не быў у дадзеным выпадку рэдактарам і да рэдакцыі гэтага часопісу не меў ніякіх адносін, але гэта ні ў малейшай ступені не змякчае маёй віны, я павінен быў паставіцца да гэтага артыкула так, як трэба было зрабіць камуністу. Але, хоць спасылкі ні на якія прычыны не змяняюць становішча, я яшчэ раз кажу, што такія няўважлівыя адносіны з майго боку да артыкула Сідарэнкі адзначыліся, былі вынікам тае разгубленасці, якая была ў нас у фракцыі ў сувязі з Купалавым юбілеем. Вынікам гэтага было і тое, што, напрыклад, імпрэсію «Матчын сын» ніхто з рэдакцыі «ЛіМа» не чытаў перад яе надрукаваннем.

Мая памылка ў сувязі з Сідарэнкам усугубляецца яшчэ тым, што я фактычна падвёў упаўнаважанага Галоўліта т. Шакінку, калі на яго пытанне пра артыкул сказаў, што «артыкул нічога сабе, можна друкаваць».

Гэтыя мае памылкі з'яўляюцца фактам, і я лічу, што за іх заслугоўваю жорсткага спагнання з боку партыі. Але я хачу даць некалькі больш падрабязных тлумачэнняў у сувязі з інфармацыяй з боку кіруючых работнікаў Аргкамітэта.

Як я зразумеў т. Жаброўскага, са слоў інфармацыі кіруючых работнікаў Аргкамітэта можна зрабіць вывад, што ў Галавача ў асноўных прынцыповых пытаннях ёсць свая асаблівая пазіцыя — пазіцыя ліберальнічання з беспартыйнымі, г. зн. пазіцыя нацыяналістычная.

Не ведаю, ці патрэбны ў сувязі з гэтым экскурсы ў мінулае — мая работа ў «Маладняку» і БелАППе. На маю думку, такой патрэбы няма, паколькі і партыя і многія таварышы камуністы-пісьменнікі ведаюць маю ролю і ў змаганні з бел. нац. дэмакратызмам, і ў справе арганізацыі і работы з маладымі літаратурнымі сіламі пасля таго, як ад «Маладняка» адышла група пісьменнікаў, што стварыла нацыяналістычную арганізацыю «Узвышша», пасля таго, як з «Маладняка» пайшла і

ўся група старых маладнякоўцаў (Зарэцкі, Чарот, Александровіч, Дудар), якія разам са старымі пісьменнікамі склалі нацыяналістычнае аб'яднанне «Полымя» [...].

Я з усёй адказнасцю заяўляю, што і цяпер мы ўсё яшчэ маем значны адрыв камуністаў ад беспартыйных. Я лічу, што ў нашай рабоце не хапае патрэбнае праматы ў пастаноўцы шэрагу пытанняў перад найбольш блізкімі нам пісьменнікамі. Я заяўляю з поўнай упэўненасцю, што мы значна выйгралі б, калі б мы, фракцыя, больш прама ставілі шэраг пытанняў і перад Купалай і перад др. пісьменнікамі, паколькі мы маем справу з палітычна-свядомымі людзьмі. Мы гэтага не робім. Мы нават амаль зусім не ставім на агульных сходах пісьменнікаў пытанняў, якія абмяркоўваем на фракцыі і на якіх маглі б праводзіць вялікую палітычную работу. У нас замест палітычнай работы з беспартыйнымі вельмі багата дзяляцтва.

З сябе за слабасць гэнае работы я ні ў якім разе не хачу зняць [адказнасці]. Але я ўсё ж больш менавіта раблю, чым другія таварышы, у прыватнасці, вельмі значную работу я праводзіў і праводжу па лініі вытворчае дапамогі пісьменнікам. І менавіта гэтым, а не ліберальнымі адносінамі да беспартыйных, — ніводнага такога факта таварышы не змогуць назваць, — менавіта гэтым тлумачыцца тое, што са мной больш, чым з др. таварышамі, звязаны беспартыйныя, найбольш блізкія нам пісьменнікі. І задачай кіруючых работнікаў Аргкамітэта было дапамагаць Галавачу ў гэтай рабоце, а не ставіць Галавача ў «асобае» палажэнне [...].

У сваёй рабоце я ніколі, такога факта таварышы не назавуць, не змазваў пытанняў класавага змагання. Але я заўжды патрабаваў, каб у нас, камуністаў, была больш чоткая пастаноўка пытанняў аб адносінах да таго ці іншага пісьменніка. Так было і на сходзе фракцыі 21.І.—33 г. Робячы ўступнае слова па пытанню класава-варожых выступленняў у беларускай літаратуры, т. Клімковіч, гаворачы пра Я. Купалу, сказаў даслоўна наступнае: «Ні для аднаго камуніста не сакрэт, што ўся яго (Купалава.— П. Г.) дзейнасць у апошнія часы і візіткі, што прысылаў ён савецкай уладзе, сведчаць пра тое, што ён (Купала) не наш».

Я лічыў і лічу такую пастаноўку пытання абсалютна няправільнай, не карыснай для партыі і выступіў супроць яе. Для мяне ясна, што Купала далёка не дастаткова актывізуецца і творча і ў справе змагання з рэшткамі контррэвалюцыйнага беларускага нацдэмакратызму, але гэтак жа ясна, што ён робіць спробы творчае перабудовы, зрабіў некаторыя крокі наперад у гэтай справе, і наш абавязак, крытыкуючы ягонае

нацэмаўскае мінулае, рабіць усё для большай ягонай акты-
візацыі, наша задача, камуністаў-пісьменнікаў, рабіць усё,
каб мець Купалу з намі, за нас, а не аддаваць яго нашым
ворагам, як гэта схілен быў рабіць т. Клімковіч са сваёй
пастаноўкай пытання. Бо калі б т. Клімковіч быў правы, тады
трэба было б не гаварыць з Купалай і пра ягоную перабудову,
а трэба было б весці змаганне з ім як не нашым, а значыць, як
з ворагам, бо з ворагамі мы не дыскусуем, ворагаў мы не
перавыхоўваем і не набліжаем да сябе, а змагаемся з імі.

На гэтай падставе я выступіў і супроць пункта рэзалюцыі
пра Купалу ў той рэдакцыі, як ён быў у праекце, і запрапана-
ваў сваю рэдакцыю гэтага пункта, якую сход фракцыі ў асноў-
ным прыняў. Я лічыў, што ў рэзалюцыі пункт пра Купалу
павінен быў быць запісаны так, каб яго можна было друкаваць
без малейшае шкоды для справы і каб ён ясна гаварыў Купа-
лу, чаго мы ад яго чакаем.

Лічу, што гэтае апошняе маё выступленне і ранейшыя
аналагічныя выступленні не сведчаць пра маю асобую пазі-
цыю, а сведчаць пра маё жаданне найбольш правільна рэалі-
заваць пастановы партыі, што да літаратуры [...].

Платон Галавач

2. II—33 г.

Ф. 4п, воп. 21, спр. 520, арк. 1—8.
Машынапісная копія.

№ 4

Т. Гикало

[...] Дело в том, что статьи Сидоренко и Никановича в
«Бел. колгасной», Барановых в газете «ЛіМ» и 6-й том Купа-
лы пропущены ответственными коммунистами, допущенными
до политредактуры и поставленными на ответственную работу:
(Михайлов, Головач, Мурашка и Лыньков). Михайлов и Лынь-
ков, будучи довольно тесно связаны в бытовом отношении с
Купалой и пр., связаны также по профессии, допустили прими-
ренческие гнило-либеральные отношения к нац. демократи-
ческим вылазкам, а Головач и Мурашка допустили это как
классовые враги, дающие реванш партии в ее борьбе против
нац. демократов.

В отношении Головача и Мурашка я утверждаю так на
основании тех материалов и фактов, которые есть за этими

лицами в прошлом (Головач вышел из партии из-за несогласия с линией партии в нац. вопросе, потом вернулся, сейчас не ведет активной работы за партию, но продолжает якшаться с нац. демократ. элементами. Мурашка протестовал и активно выступал против ареста нац. демократов (тоже якшается с правыми нац. демократическими элементами среди писателей). Эти лица, допущенные, к сожалению, на ответственные посты и в качестве политредакторов, имели большую возможность работы в литературном движении БССР и эту возможность использовали в союзе с беспартийными нац. демократами в своей классовой борьбе против партии (Купала, Барановых, Вольный и др.).

Моя вина в вопросе назначения этих лиц на ответственные посты и политредакторами в том, что я недостаточно активно возражал против их назначения, считая, как и другие товарищи, что, получивши трепку за свои антипартийные поступки и на словах раскаявшись в них, они на практической работе оправдывают оказанное им партией доверие.

О моей роли в реагировании на эти вылазки я уже несколько, хоть возможно и не совсем четко, говорил на бюро, потому что, повторяю, такая постановка вопроса для меня была совершенно неожиданной.

1. Статья Сидоренко, посвященная юбилею Купала, напечатана в журнале «Бел. колгасная» после просмотра редактором т. Михайловым и политредактором Головачем, тоже поэма Барановых в газете «ЛіМ», насколько мне известно, пропущена т. Лыньковым. Случилось это во время юбилея Купала, меня тогда не было в Минске (был в отпуске). Проведению юбилеев таких лиц, как Купала, Колас и им подобные, в белорусских условиях, всегда сопутствует активизация националистических элементов, и те юбилеи, которые организовывались НКП при моем участии, проходили без таких политических ляпсусов только потому, что ЦК предлагал весь материал, который печатается в связи с юбилеем, и тезисы докладов пропускать через юбилейную комиссию ЦК, что в частности было сделано по юбилею Коласа, 25-летнему юбилею Купала (кажется, в 1930 г.), юбилеем театров и даже Александровича. Делалось это по моему предложению. 50-летний юбилей Купала организовывался Оргкомитетом писателей, и активными организаторами были не Оргкомитет, а Бровко, Вольный, Барановых и проч. публика [...].

4. На Октябрьском вечере писателей, артистов и художников, по согласованию с т.т. Жебровским и Левковым, резко выступил против этих вылазок, квалифицируя их как классово

враждебные, реваншистские вылазки. Это было первое открытое официальное выступление по этим вопросам [...].

В заключение несколько слов о себе. За все время моей работы в БССР я был одним из наиболее активных членов партии и членом ЦК, которые вели под руководством ЦК борьбу с белорусским нац. демократизмом, сошлюсь хотя бы на выступление на XII съезде КП(б) в 1928 г., на последнем съезде Советов и брошюру, напечатанную к 10-летию существования БССР. Кроме этого писал ряд статей, делал ряд выступлений, и не только в Минске. Эту борьбу продолжаю и обещаю вести не менее активно.

Одним из моих недостатков — это моя низкая общая грамотность, окончил только низшую школу и только благодаря упорной работе над собой, несмотря на недостаток времени, несколько повысил свой общеобразовательный уровень. Низкий общеобразовательный уровень заставлял и заставляет меня отдавать невероятно много времени на проработку того или иного вопроса народного образования, что отражается на темпах работы и нужном быстром реагировании.

Тов. Гикало, пишу все это не столько в свое оправдание, сколько для того, чтобы по возможности более полно информировать о сути вопроса. Прошу Вас и надеюсь, что после еще более всестороннего ознакомления с этим делом Вы поставите вопрос о смягчении постановления Бюро в отношении органов Наркомпроса и меня лично и более жесткому наказанию лиц и органов, непосредственно виноватых в даче возможности классово-враждебным вылазкам в печати.

Если будут какие неясности в написанном мною и вообще для более полной информации прошу вызвать меня для личных объяснений.

3/III[19]33 г. С коммунистическим приветом *А. Платун*

Ф. 60, воп. 3, спр. 503, арк. 15—20.
Арыгінал. Машынапіс.

Совершенно секретно

Агентурное донесение от 22 апреля 1933 г.

Источник «Боевой»

О беседе тов. Гикало с писателями-коммунистами

[...] У Головача настроение было исключительно хорошее, он очень и очень доволен установками т. Гикало в области литературной работы. Тов. Гикало — говорит Головач — страшно бил коммунистов Оргкомитета за бездеятельность, за то, что почти ничего не пишут. «Вот вы говорите о том, что Купала слабо пишет, а ведь написал стих о первом мае, а вы, коммунисты, что написали, а о процессе вредителей — вы что-нибудь написали? Если вы так ничего не будете писать, будете бездействовать, мы вас очень крепко будем бить. Почему вы не переводитесь на русский язык, не выходите на Всесоюзную арену, чтобы вам стоило группой собраться, группой поехать в Москву, перезнакомиться с русскими писателями, устроить там переводы своих произведений, на это вам всегда дадут денег. Пусть попробуют не дать на дело интернационального воспитания после наших установлений:

Вы плохо критикуете одни другого. Как какие-то шляхтичи раскланиваетесь один перед другим, то же самое и по отношению к Купалу и Колосу, раскланиваетесь с ними как шляхтичи. У них теперь авторитет здорово вышиблен, они нам не страшны, на коммунистическую позицию они не станут, не надо их бить, когда они не пишут, но когда плохо пишут, говорите им прямо в лицо, ни к черту не годится, когда вредные националистические разговоры начинают разоблачать их на месте.

А главное поменьше заседайте, а побольше работайте, то, что мы боремся за интернационализм, не значит, что мы будем свертывать белорусизацию, как раз — наоборот».

Головач очень доволен речью Гикало и считает ее просто исключительной и по простоте своей, прямоте и по умности [...].

Ф. 60, воп. 3, спр. 503, арк. 73—76.
Заверенная машинописная копия.

О состоянии белорусской литературной организации
[не пазней 17 жніўня 1933 г.]¹

[...] Значительные сдвиги в организации мы имеем в творческой работе. Здесь, несомненно, решающую роль сыграло историческое постановление ЦК ВКП(б). Особенно показательно сказались новые условия и новая обстановка на творчество старых писателей, народных поэтов Янки Купала и Якуба Коласа, значительное время находившихся в плену белорусского национализма. За последнее время Янка Купала написал свое крупнейшее (со времени Октября) и лучшее произведение — поэму «Над ракой Арэсай». Поэма — крупное достижение и поэта и всей белорусской советской литературы. При всех недостатках — идеологических и формальных — поэма искренне, художественно, убедительно и популярно раскрывает перед читателем героические дни большевистской борьбы на болоте, показывает один из важных участков социалистического строительства, показывает социалистическую переделку самого человека. Поэма «Над ракой Арэсай» — наша вещь, работающая на большевиков.

Якубом Коласом написана новая повесть «Дрыгва» (печатается с № 5 журнала «Полымя Рэвалюцыі»). Повесть посвящена событиям гражданской войны в Белоруссии, в частности, рисует нам красных партизан. Написанная в простой и в то же время занимательной форме, более или менее правильно показывающая революционизирование крестьянства в эпоху гражданской войны, повесть будет хорошей книгой для массового читателя и для молодежи.

Творческие достижения Купалы и Коласа — красноречивое доказательство правильности постановления ЦК ВКП(б), — создавшего подлинную творческую атмосферу и для старых кадров писателей, выросших на иной культуре, пришедших к нам со значительным грузом мелкобуржуазной и националистической идеологии, со значительным запасом старых навыков и традиций [...].

Несколько слов о настроениях, о «внутриполитическом» положении в организациях. Открытых националистических вылазок за последнее время ни в публичных выступлениях, ни в литературной продукции не было. Известный резонанс в Белоруссии имели украинские дела (Хвильовый, Скрипник). Чувствовалось подозрительное отмалчивание, недоговоренность у отдельных писателей при разговорах на эти темы. Кое-какие нечлено-

раздельные фразы: «Да... вот оно. Цвет украинской интеллигенции...» (у Купалы в Ленинграде). Во время пребывания делегации Всеукраинской Академии Наук в Минске нами была организована информация об украинских событиях для писателей-коммунистов и комсомольцев. Информацию делал один из украинских профессоров-коммунистов. Считаю, что не мешает для всех писателей организовать широкий доклад об украинской литературе, национально-культурном строительстве и т. п.

Замечалось некоторое оживление на «националистической бирже» в связи с напечатанием поэмы Янки Купалы «Над ракой Арэсай». Это оживление готово было перетвориться в свистопляску вокруг поэмы. Начались тенденции противопоставить поэму всей белорусской советской литературе, прикрыть ей все достижения этой литературы («исключительная поэма, недостижимая по мастерству, мировая» и пр.). И одновременно попытки подвергнуть сомнению линию партии в отношении к поэту в прошлом, попытки полного администрирования всего его творчества («напрасно били Купалу, напрасно не верила ему партия, напрасно коммунисты говорили «о визитках», великий поэт остался великим поэтом, взял да и написал непревзойденную вещь» и пр.). Причастный в этом «деле» (в перехваливании) Бровка, Глебка и пр. Это перехваливание нашло свое отражение и в московской прессе (в частности, в статье Городецкого о поэме, статье для московской «Литературной газеты». Редактор Динамов прислал эту статью нам, и мы внесли в нее нужные правки). Начавшаяся было свистопляска была своевременно пресечена соответствующими выступлениями на общем собрании писателей и на поэтическом совещании [...].

М. Лыньков

Ф. 4 п, воп. 21, спр. 361, арк. 27—34.
Машынапісная незавераная копія.

¹ 17 жніўня 1933 г. запіска даслана сакратару ЦК КП(б)Б В. Ф. Шаранговічу.

№ 7

Из беседы т. Гикало с белорусскими писателями 15.IX.1934 г.

Т о в. Г и к а л о: [...] Насчет значения этого съезда* — международного, исторического, политического и т. д. на съезде

* Размова ідзе пра Першы Усесаюзны з'езд савецкіх пісьменнікаў.

говорили очень много, и в доказательство этого, что вы в известной мере и почувствовали, я бы привел каждого из вас и в частности т. Александровича, Янку Купалу. Александровича я встретил после съезда, Янку Купалу — на вокзале. Между прочим, я сам страстно хотел попасть на этот съезд, но не вышло, так как у меня был ряд дел. Я должен сказать, что Александрович — этот человек прямо-таки горел и он так рассказывал о съезде, что, по совести говоря, я сам заразился этим горением. Встретил Янку Купалу: смотрю, он так это в воротничке, в шляпе, вид у него такой. Это факт. Это вещи, которые так просто, искусственно не сделаешь. Люди жили, переживали, чувствовали, что они находятся в каком-то центре мирового события. И именно события мирового порядка, они на нас — на каждого из нас не только писателя, но партийного деятеля, советского, хозяйственного — величайшее оказывают воздействие.

Я нарочно два эти примера привел. Не говорю о том, с каким наслаждением многие говорили, что там патефоны получили, некоторые с велосипедом ехали, по-моему, Лыньков. Дело не в патефонах, пластинках, а дело в том внимании, которое было обращено на этот съезд.

И я знаю и по Москве, и ЦК, и по нашим настроениям знаю, что этот съезд вырос в исключительно большое мировое явление и потому, что партия сумела придать ему такое значение. Возьмите «Правду»: она для всей страны является газетой, формирующей нам кадры, их идейное направление, организующей массы, она является одним из самых острейших оружий партии. Посмотрите, какое внимание уделила она, я не говорю в количественном отношении, — не это главное, можно выпустить две-три полосы, можно три номера посвятить, но как посвятить, как поставлен вопрос — вот это решает, это важно. Конечно, мы не отрываем количества от качества, одно в другое перерастает. Но мы должны понять, как «Правда» ставила вопрос [...].

Значение этого съезда мы еще с вами недооцениваем. Это даже чувствуется в ваших выступлениях. Вот, мол, что называется, на съезде мы побыли, а теперь давай примем за черновую работу. Нас приветствовали, покормили, мы эти тушинские все дела посмотрели, у Горького побывали, мы там украинцев перекрыли в смысле нашей большей организованности, большей четкости и умения поставить некоторые вопросы, а это немалое дело. Но дело именно заключается в том, что ваша практическая работа неотрывно связана с этим величайшим мировым событием и ваша практическая работа

сейчас под неким новым углом зрения рассматривается. Вы должны свою практическую работу, всю свою творческую работу под каким-то новым углом зрения просмотреть. Я бы сказал, что вы не продумали этого, и требовать от вас это еще сейчас нельзя. Вы, если хотите, под впечатлением своих личных переживаний находите или переживаний группового порядка, группового не в плохом грубом смысле, а в смысле группы — белорусской организации. Вы еще не полностью усвоили весь этот материал. Еще много времени пройдет и по другим соображениям. Этот съезд — не простой съезд, не метеор, который вспыхнул, блеснул и скрылся, а он должен целый ряд других следов оставить, материалов дать [...].

Ваши сегодняшние выступления, откровенно говоря, они несколько иные, чем ваши выступления несколько месяцев тому назад. Чувствуется другой народ. Вы уже чувствуете себя непосредственно творцами великой социалистической стройки. Вы себя чувствуете неотъемлемой гражданско-правовой, политически осознанной организацией в деле побед рабочего класса нашей страны. Неверно разве это дело? А раньше как вы себя чувствовали? Рапповской организацией, «Союз Писателей», «Молодняк», «Попутчики» и т. д.

А сегодня. Возьмите Янку Купала, Коласа, заслуженных стариков. Думаю, что имею право за них сказать: они другими людьми становятся в политическом и других отношениях. Сегодня они себя в правовом отношении чувствуют иначе. Это факт, на это глаз закрывать не надо. Я, не стесняясь, говорю такую вещь в их присутствии. Сегодня Янка Купала — это человек другой, не тот, который был несколько лет тому назад. Политически для нас Янка Купала — неотъемлемая часть литературы и политики Советской Белоруссии. То же самое и Якуб Колас. А вы думаете, только съезд сделал их такими? Это работа ваша — коммунистов, работа партии и их воля и желание, когда они так активно включаются.

Вот посмотрите этот промежуток времени. Я знаю Купалу и Коласа как людей, имевших серьезные нацдемовские ошибки. В прошлом писали они националистические вещи. С точки зрения искусства — это крупные имена, политически колебавшиеся в прошлом достаточно. Помните, в 1932 г. мы встретились в кабинете Голодеда, мы тогда откровенно поговорили, и я прямо сказал, как смотрю и думаю.

И вот разве мы теперь в писательской среде имеем такое положение, разве мы — партия — можем подойти к писателям, поэтам Белоруссии таким образом, что это, мол, такая среда, где нам нужно иметь в виду опасность политических

серьезных, неожиданных выступлений. Ничего подобного. Мы сегодня имеем писательскую среду компактную, обросшую коммунистами, и то, что раньше называлось «попутчиками», сегодня — непосредственный актив нашей великой социалистической стройки.

Если сегодня поставить вопрос, как быть с литературным наследием Янки Купалы и Коласа, то я бы откровенно сказал: ничего бояться не надо. Мы можем слабые их вещи издавать, ничего страшного нет. Почему? Потому, что мы сегодня настолько сильны и политически и в смысле сочувствия масс, населения и проч., что мы можем издавать эти вещи. Конечно, издавая такие вещи, мы будем давать соответствующие примечания, чтобы вся масса писателей знала, что, печатая это примечание, мы руководим государственной нашей работой, социалистической нашей работой, руководим страной и печатаем это не в целях избиения человека, а в целях помощи, в целях политической объективности и правдивости. И разве они сами будут против этого? Никогда. Поэтому мы можем прямо так сказать, и вам остается спокойней и крепче идти дальше. Ничего не бойтесь, вы политически за эти годы себя оправдали неплохо, а это великое дело. Вы думаете, я забываю политически-неверные вещи, вещи контрреволюционного порядка? Вы помните «Журавины», «Матчын сын» и т. д. С нашей стороны было всего маленькое воздействие и помощь вам, писателям, и вы сами это дело выправили, а сегодня попробуйте-ка выпустить такие «Журавины». Разве вы их пропустите, да тот же Янка Купала скажет, «это дело политически такое, давайте не печатать» и т. д. Это же ясно. Поэтому крепче вы должны себя чувствовать, основательнее. Я не хочу сказать — вы заслуженные писатели, заслуженные поэты, заслуженная ассоциация, заслуженное правление. Это все не то. Вы просто коллектив, сегодня активно участвующий в социалистической стройке так, как и все абсолютно советские граждане выполняют свою работу.

Вы посмотрите, вот Союз Писателей, Правление Союза. Разве можно сегодня взять этот Союз Писателей вне связи с профсоюзами, вне связи с комсомолом и его влиянием, вне связи с советскими организациями и т. д. Не возьмешь. Да и вообще, разве мыслима какая-нибудь иная организация в наших советских условиях. Вы сегодня непосредственная сила, и дело заключается в том, что ваша активность еще удесятится.

Когда я передавал вам привет, я имел и другие соображения. Вы делегация от нас, от Белоруссии, не говорю уже от писателей. Все-таки, как-никак, я старый белорус и все время

думал, а как там наша делегация. Ведь душой болеешь, потому что все это части одного целого. Ведь имейте в виду, я Стецкого спрашивал, я ряд других товарищей спрашивал, больше того, в Москве, когда был МЮДовский день, я воспользовался тем, что как раз с Максимом Горьким стоял и у него спросил: «А как наши белорусы?» Все-таки интересно, все-таки душой болеешь, как бы чего не натворили. И надо сказать, что они проявили себя хорошо. Они, во-первых, ни в какие групповые неправильные отношения не вступали ни с кем, а условия такие, почва такая на съезде была. Они себя вели как цементированная организация. Они в целом ряде фактов украинцев перешибли. Вот беседа в «Правде» — это большое дело. Только ли они организаторы, инициаторы этого дела? Я бы этого не сказал. Да это и неважно. «Правда» в этом деле огромное участие приняла, чтобы организовать политически это дело. Но важен самый факт. Кто из других организаций так был организован, как вы? Вы организованы лучше и этим самым подняли Советскую Белоруссию больше, чем можно было это предполагать. Возьмите ваше обращение к т. Сталину. Я лично не ожидал. Я ожидал, что в «Правде» будет встреча, но насчет обращения — это дело вышло изумительно. А когда читаешь это обращение, то оно просто изумительное, такое хорошее, написано так именно, как люди могут от души по-большевистски сказать. Это для вас имеет огромное значение и для нас также.

Вот почему мы должны сказать, что вы выдержали испытание. У вас еще много испытаний в работе предстоит, но то, что было, вы прошли неплохо, и это свидетельствует о том, что и ваше руководство сегодняшнее среди писателей — не плохое руководство. Мы ведь не можем того или иного товарища — Климковича ли, Головача ли или других присутствующих только лично расценивать, что он мужик хороший. А смотрим, как политически тот или иной товарищ выполняет свою задачу, на которую он поставлен. И ваше руководство неплохое получилось. Не говорю о ваших спорах внутренних, кто как там пишет, вы и дальше спорьте, может быть, посмотрим потом, в чем дело, но во всяком случае надо сказать, что политически ваше руководство и вы оказались на большой высоте. Это важно, это вся страна знала, весь мир писательский наш и за рубежом. Мне кажется, что вам говорить об этом в ваших выступлениях не совсем удобно, ведь вы отчитываетесь, а тут хвастаться нельзя. Но нам — партийным, советским, проф. и комсомольским организациям — это обстоятельство надо подчеркнуть. Нам надо дать этому оценку.

Теперь о вашей работе. Надо прямо сказать, что за не-; большой сравнительно отрезок времени наши писатели и по-; эты дали ряд неплохих вещей. Так что вы, благодаря этому, сумели, конечно, на съезде товар лицом показать. Все-таки это же съезд писателей. Меня вы можете, конечно, надуть немножко, сказать, что такие-то хорошие вещи написали, а я рот разину и поверю. А ведь это писательский съезд, это ваши коллеги собрались, и вы их не надуете. Я должен сделать одну оговорку: вообще я не считаю, что оценка белорусской литературы должна полностью исчерпываться в Союзе потому, что у нас переводов на русский язык еще сделано мало и недостаточно квалифицированных.

Я смотрел, что перевели. Вот, говорят, на съезде раздавали новые вещи. Я их не смотрел, оговариваюсь. Но ведь судить-то о литературе надо на основании этой же литературы. На основании литературного отрывка можно судить о талантливости человека, но для того, чтобы дать оценку литературе в целом, тут надо поработать. Несмотря на это, вы оценку на съезде получили неплохую.

Относительно ваших выступлений на съезде. Я несколько следил, просмотрел почти все выступления. И надо сказать, что политически выступления весьма хорошие, серьезные. Знаете, прежние выступления, когда говорили, что Беларусь лапотная, такая-то, такие-то несчастья в ней были — опротивело это дело. И вот этого плаксивого тона у вас не было. Вы себя чувствовали известными людьми, и вы правильно попали в общий тон настроений на съезде. Это большое дело, и такой именно тон надо продолжать дальше. Что нам, что была лапотная Беларусь, нам покажите, какая сегодня она. И вот, если хотите, мотивы последних вещей, которые дали белорусские писатели, поэты, как раз новые мотивы, мотивы стройки, мотивы будущих социалистических перспектив. Бодрость — вот что важно. У вас недостаток большой — смеха мало. Вот я прочел ряд вещей, и я бы сказал, что нет живости. Неужели наша белорусская колхозная деревня сегодня или наш новый социалистический город сегодня, изменивший свой лик за эти годы пятилетки, неужели они не охвачены смехом? Вы посмотрите — когда выходят физкультурники, рабочие идут на работу, колхозники работают на поле, сколько там смеха, жизни, радости. Неужели вы это своим пером, хотя бы на конец своего пера поймать не можете? Вот такого рода вещи у вас нет. Смелости нужно побольше [...].

Пусть в «Звезде» будет напечатан отрывок молодого какого-нибудь писателя, стихотворение молодого, начинающего

поэта, может быть, не совсем хорошее, это ничего. Его писательская среда больше покритикует, и это лучшая критика, чем та, которая была обычно у вас. А я знаю, какая у вас критика была в своей среде год-два тому назад. Вы так критиковали, как будто резать друг друга хотите. Так нельзя. Надо уметь критиковать, и по-большевистски критиковать. Вот надо вытащить какого-нибудь молодого, начинающего писателя, посоветоваться раньше в комитете, напечатать или не напечатать его и тогда пустить в «Звезде». Вы этим ему имя создадите, поддержите и т. д. В отношении крупного писателя, человека известного, у которого имеется прошлое, — ему что, подумаешь, напечатали или нет, он переиздаст свои старые произведения и на этом заработает, верно, Янка Купала?

Так что вы его должны организовать, и ничего тут страшного нет, ничей авторитет от этого не пострадает, если вы своему работнику поручите немножко над душой Янки Купалы или Коласа посидеть, а ну, давайте вещь, давайте такую-то тему. Они несколько раз от вас отмахнутся, немножко важничать будут перед вами, что это, мол, я народный писатель, поэт и т. д., а вы ходите вокруг меня, а все-таки возьмет и даст вещь [...].

Вот здесь сидят т. т. Чернушевич, Бровкович, люди, давно работающие в Белоруссии. Они помнят период нацдемовщины, как увивались тогда вокруг писателей, какие теории гуляли насчет движущих сил революции и об интеллигенции, о ее месте, которое она занимала, как здорово тогда писателей обхаживали. А теперь как люди выросли. Теперь не из трусости, а от души хотят работать, и надо только создать им обстановку для работы, пусть работают наши драматурги, наши писатели, поэты.

Почему нельзя, например, к 18-му числу, к активу дать ряд портретов в печати участников — наших делегатов съезда писателей. Это дело нужное. Конечно, вы понимаете, что это делается не ради Александровича, не ради Кузьмы Чорного, Янки Купалы и т. д. Вот иногда думают, а черт его знает, напечатать о Янке Купале или нет, а как это будет политически, хорошо или нет. Печатайтесь, ничего страшного на сегодняшний день нет. Наоборот, ведь сегодня это люди наши в основном. У них недостатки есть, это другой вопрос, и наша задача — помочь им изжить эти недостатки. И печати нужно показать этих людей, выдвигать их, пусть народ знает о них, это же наша культура¹ [...].

Ф. 4п, воп. 21, спр. 707, арк. 1 — 19.
Машынапіс.

¹ На арк. 1 помета: К делу НП[икало].

№ 1

Пастанова партгрупы Праўлення ССП БССР
аб 30-цігоддзі літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы

Пастанавілі:

1) Прасіць Культпроп ЦК КП(б)Б даць указанне друку адзначыць дзень 28-га мая г/г. як дзень 30-цігоддзя з дня надрукавання першага верша Янкі Купалы (газета «Северо-Западный Край» — 15 мая (старага стыля), № 746).

2) Адзначыць дзень 28 мая таварыскай вечарынкай у гонар паэта ў Доме Пісьменніка.

3) Святкаванне 30-й гадавіны літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы правесці ўвосень гэтага году.

4) Прапанаваць газ. «ЛіМ» і «Полымя рэвалюцыі» — шырока адзначыць юбілейныя даты Купалы.

Сакратар партгрупы *Клімковіч*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 241, арк. 214.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 2

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны Камітэт камуністычнай партыі (бальшавікоў)
Беларусі

Праатакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 97 п. 27а
ад 21/V 1935 г.

Слухалі: Пастанову партгрупы праўлення Саюза Савецкіх Пісьменнікаў БССР аб 30-цігоддзі літаратурнай дзейнасці Янкі Купала.

Пастанавілі: Дазволіць праўленню Саюза Савецкіх Пісьменнікаў БССР адзначыць 28 мая як юбілейную дату 30-гадовай літаратурнай творчасці Янкі Купала, шляхам асвятлення ў друку літаратурнай дзейнасці Купалы.

1.Згадзіцца з прапановай партгрупы Саюза Савецкіх Пісьменнікаў БССР аб пераносе на восень г.г. правядзення 30-гадовага юбілея літаратурнай дзейнасці Янкі Купалы.

2.Прапанаваць парткому і праўленню Саюза Савецкіх Пісьменнікаў БССР, а таксама рэдакцыям цэнтральных газет арганізаваць правядзенне і асвятленне юбілея Янкі Купала пад знакам паказа таго, як літаратурны рост Янкі Купала, таксама і ўся савецкая літаратура БССР, сталі магчымы толькі ў рэзультате рашучай барацьбы з контррэвалюцыйным беларускім нацыянал-дэмакратызмам і ідэйна-творчай перабудовы старых кадраў пісьменнікаў і ўстанаўлення шчыльнай сувязі з брацкай літаратурай народаў БССР і ў першую чаргу з вядучым атрадам савецкай літаратуры — рускай літаратурай.

За
[подпісы]

Супраць

Памета: Коніку, Клімковічу, сакратару парткома праўлення Саюза Савецкіх Пісьменнікаў, рэд[акцыям] цэнтральн[ых] газет не для друку. 21/V—35

Ф. 4п, воп. 3, спр. 241, арк. 47—47 адв.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

№ 3

Старшыня Савета народных камісараў Беларускай
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі

Тав. Гікала!

Пасылаю праект пастановы СНК пра ўзнагароду аўтамабілем Янку Купала, прашу зацвердзіць¹.

М. Галадзед

28/V 1935 г.

Рэзалюцыя: Опросом за Н. Гикало.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 242, арк. 384.
Арыгінал. Рукапіс на бланку.

¹Праект пастановы СНК — арк. 385. Пастанова надрукавана ў газ. «Звязда» 30 мая 1935 г., перадрукавана ў зб. «Пуцявінамі Янкі Купалы», с. 204. Зацверджана Бюро ЦК КП(б)Б 29 мая 1935 г. (Пратакол № 98, п. 58а; ф. 4, воп. 3, спр. 242, арк. 88).

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
БеларусіПратакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 106 п. 40 а
ад 16/VII 1935 г.

Слухалі: О квартирных условиях писателей Якуба Колоса и Янки Купалы.

Пастанавілі: 1. Предложить Мингорсовету к 15 августа¹ освободить дома т.т. Колоса и Купалы от квартирантов.

2. СНК БССР разрешить вопрос о содержании домов т.т. Купалы и Колоса за счет государства.

За:
[Подпісы]

Супраць:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 250, арк. 53.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ К 15 августа дапісана пад радком замест *немедленно*.Дадатак да прат[акола] 142/5 пасед[жання]
бюро ЦК КП(б)Б ад 17/XI—1935 г.

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Н. Ф. Гикало

Ко мне обратились представители Союза Советских Писателей БССР с просьбой воздействовать на Минский Горсовет, чтобы последний выполнил постановление бюро ЦК КП(б)Б о выселении частных жильцов (три семьи) из собственных домов народных поэтов республики Якуба Колоса и Янки Купала. Бюро ЦК своим постановлением обязало председателя Минского Горсовета т. Жуковича переселить указанных жильцов до 15-го августа. Тов. Жукович не выполнил этого решения ЦК и не счел нужным даже сообщить об этом ЦК.

Не ставил также т. Жукович вопроса об отсрочке исполнения данного постановления в связи со встретившимися теми или иными обстоятельствами. Бесплезным оказался также мой разговор по этому вопросу с ним около десяти дней тому назад.

Считая данный вопрос обеспечения вполне хороших жилищных условий поэтам Купале и Колосу вопросом крайне важным, особенно в связи с предстоящим юбилеем Купалы, и что и Купала и Колос об этом просят уже долгое время, прошу Вашего вмешательства в это дело.

Прилагаю при этом выписку из протокола заседания бюро ЦК КП(б)Б.

Завед. отделом культпросветработы ЦК КП(б)Б. *А. Дьяков*

15/XI—35 г.

Рэзалюцыя: На бюро 17/XI и вызвать т. Жуковича. *Н. Гикало*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 287, арк. 43.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 6

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
Беларусі

Праатакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 142 п. 5
ад 17.XI 1935 г.

Слухалі: О квартирных условиях писателей Якуба Колоса и Янки Купала.

Пастанавілі: Указать т. Жуковичу на невыполнение пост[ановление] Бюро ЦК от 16/VII 35 г., предложив ему лично в течение 10 дней обеспечить выполнение решения ЦК¹.

Н. Гикало

Ф. 4, воп. 3, спр. 287, арк. 13. Арыгінал.
Машынапіс на бланку з праўкамі М. Ф. Гікалы.

¹ Выкраслена: Отметить невыполнение до настоящего времени Горсоветом решения Бюро ЦК КП(б)Б от 16.VII.35 г. об квартирных условиях писателей Якуба Колоса и Янки Купала, тем более, что председатель Горсовета т. Жукович не ставил вопроса перед Бюро ЦК о трудностях выполнения данного решения.

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
БеларусіПракол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 119 п. 4
ад 23.IX. 1935 г.Слухалі: О юбілеях Янки Купалы, Якуба Колоса, Харіка і
Бядулі.Пастанавілі: Поручыць камісіі в складзе т.т.: Червякова
(созыв), Коніка, Клімковіча, Дзякова, Чижовой, Александровіча, Лещинскаго падрыхтаваць пропанавы па гэтым во-
просу для бюро ЦК не позжэ 28 сентабры с. г.*Н. Гікало*Ф. 4п, воп. 3, спр. 263, арк. 6.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

№ 8

План правядзення юбілея народнага паэта Я. Купала

ПА ЛІНІ НК АСВЕТЫ

1. Правесці ў дашкольных установах і ў малодшых класах
школ ранішнікі, прысвечаныя юбілею Янкі Купала.Змест ранішнікаў: кароткае ўступнае слова настаўніка і
дэкламацыя, адпаведным чынам падобраных да дзіцячага ўзро-
сту вершаў Я. Купала.2. Правесці ў старэйшых класах сярэдніх школ; у педага-
гічных і іншых тэхнікумах, вышэйшых навучальных установах
і ў ВТНУ вечары, прысвечаныя юбілею.Змест вечара: даклад выкладчыка літаратуры аб творчым
шляху Я. Купала (арыентавацца артыкулам праф. Бронштэй-
на ў газеце «Правда» ад... 1935 г., арт. М. Клімковіча ў газ.
«Звязда» ад 28 мая 1935 г.), дэкламацыя твораў Я. Купала і
канцэрт, у якім адвесці адпаведнае месца музычным творам,
напісаным на словы Я. Купала.У старэйшых класах СШ, тэхнікумах і ВУЗах — пры-
свяціць юбілею ніжэйшыя нумары насценгазет і шматтыра-
жак, а таксама прапрацаваць у літаратурных гуртках матэ-
рыялы, якія будуць змешчаны ў газетах у дні юбілея; асобныя
творы самага Купала — асабліва апошняга перыяда.

Ранішнікі і вечары правесці паміж 15 лістапада і 15 снежня гэтага года.

3. У бібліятэках — арганізаваць выстаўкі твораў Купала, апошніх вершаў і крытычных артыкулаў пра творчы шлях паэта, зрабіць рэкамендацыйны спіс кніг і артыкулаў.

4. Дамам культуры і хатам-чытальням, сумесна з НСШ і СШ — правесці вечары для калгаснікаў.

5. Абавязаць начальніка Галоўмастацтва т. Ошэровіча сіламі тэатра оперы і балета, тэатра радыёцэнтра і кансерваторыі падрыхтаваць адпаведны канцэрт на 11 снежня.

6. Начальніку Галоўмастацтва т. Ошэровічу прадаставіць памяшканне Першага Дзяржаўнага тэатра і ўпрыгожыць яго для ўрачыстага паседжання — 11 снежня г.г.¹

ПА ЛІНІ ЦСПСБ

Правесці наступныя мерапрыемствы:

а) У клубах правесці літаратурныя вечары, прысвечаныя юбілею Янка Купала, з дакладам аб яго творчасці і канцэртнымі аддзяленнямі, у якіх адвесці адпаведнае месца музычным творам, напісаным на словы Янка Купала.

б) У прафсаюзных бібліятэках зрабіць выстаўкі твораў, апошніх вершаў і крытычных артыкулаў пра творчасць Янкі Купала, вывесіць рэкамендацыйныя спісы літаратуры, прысвечанай юбілею, для масавага чытача, а таксама, дзе гэта магчыма, разам з прымацаванай школай, правесці літаратурныя вечары, прысвечаныя юбілею, для чытачоў данай бібліятэкі.

в) У літаратурных гуртках прапрыемстваў і клубаў прапрацаваць юбілейныя матэрыялы, якія будуць змешчаны ў друку; і асобныя творы самага Янкі Купала, асабліва апошняга перыяда.

1. Горрайпрофсоветам Віцебска, Гомеля, Магілёва, Оршы і Бабруйска паміж 1—10 снежня м-ца правесці агульнагарадскія вечары, прысвечаныя юбілею Янкі Купала.

Згадзіцца з прапановай саюза савецкіх пісьменнікаў аб пасылцы дакладчыкаў у Гомель т. Бронштэйна, у Віцебск — т. Клімковіча, Магілёў — т. Кучара, Оршу — т. Куніцкага, Бабруйск — т. Аляхновіча.

Горрайпрофсоветам арганізаваць канцэртныя аддзяленні.

2. ЦСПСБ арганізаваць прывітанні юбіляру ад наступных прапрыемстваў: завода імя Варашылава, ф-кі «Октябрь» і польскага педтэхнікума на вечары 11-га снежня.

¹ Каля пункта 5 памета: «Это стоит 4 тысячи руб. Денег по театрам нет. Остальное выполняется».

ПА ЛІНІ БЕЛДЗЯРЖКІНО

1. Засняць на кінохроніку сюжэт падрыхтоўкі і правядзення юбілея, які ўключыць у журнал «Белдзяржкіно» і праз саюзкінохроніку ў Усесаюзны журнал.

2. Засняць на плёнку прывітальныя лозунгі для дэманстравання іх у кінатэатрах Менска.

3. У кінатэатрах Менска прадэманстраваць гукавы эпизод, у якім Янка Купала чытае сваю паэму «Над ракой Арэсай».

4. У файе ўсіх кінатэатраў вывесіць прывітальныя лозунгі, партрэты юбіляра, а ў кніжных кіёсках выставіць для продажу творы Янка Купала.

5. На кінофабрыцы «Савецкая Беларусь» правесці вечар, прысвечаны творчасці Я. Купала.

Прапанаваць т. Шупікаву ўзгадніць прывітальныя лозунгі, прызначаныя для дэманстравання ў тэатрах, з т.т. Ляўковым і Дзьякавым.

ПА ЛІНІ ЎСЕБЕЛАРУСКАГА РАДЫЁКАМІТЭТА

1. Правесці на кватэры юбіляра інтэрнацыянальны вечар з удзелам яўрэйскіх, польскіх, беларускіх, рускіх і літоўскіх пісьменнікаў БССР; з канцэртным аддзяленнем сіламі драмтрупы і аркестра.

2. Літаратурны вечар у мікрафона на яўрэйскай мове — пераводныя вершы Я. Купала (пераводчык-пісьменнік З. Аксельрод). Афармляе перадачу яўрэйскі дзяржаўны вакальны ансамбль.

3. Радыё-паэма «Над ракой Арэсай» — у выкананні Белдрамтрупы. Афармляе аркестр.

4. Літаратурная перадача на польскай мове, прысвечаная Я. Купала — пераводныя вершы.

5. Перадача на мове эсперанто — прысвечаная Я. Купала.

6. Гутарка ў кастра Я. Купала сярод дзяцей. Радыё-перадача (дзеці дэкламіруюць вершы Я. Купала, дзеці апавядаюць аўтабіяграфію).

7. Арганізаваць грамадска-палітычным сектарам лекцыі на тэму «Творчы шлях Я. Купала» і арганізацыя актуальнай перадачы з той камуны, на матэрыяле якой Я. Купала напісаў сваю паэму «Над ракой Арэсай».

8. Арганізацыя Музадзелам спецыяльнага вечара творчасці беларускіх савецкіх кампазітараў.

ПА ЛІНІ ДЗЯРЖАЎНАЙ БІБЛІЯТЭКІ
І БІБЛІЯГРАФІЧНАГА ІНСТЫТУТА

1. Арганізаваць кніжную выстаўку з 25 лістапада па 15 снежня г.г. Выстаўка павінна паказаць не толькі асобныя творы паэта, але яго творчы шлях у цэлым, шляхам храналагічных табліц, статыстыкі, тыражоў, фатаграфій, рукапісей, аўтакарэктур.

2. Выдаць рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс.

3. Выдаць такі спіс у якасці плакатаў.

4. Правесці лекцыю аб творчасці Я. Купала ў читальнях рабочых чытачоў.

5. Наладзіць бібліяграфічную радыёперадачу.

ПА ЛІНІ САЮЗА САВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ

1. Арганізаваць прывітанне юбіляру як ад Саюза Савецкіх пісьменнікаў, так і ад асобных пісьменнікаў Менска, Масквы, Украіны, Заходняй вобласці і Грузіі.

2. Выдзяліць дакладчыкаў аб творчасці Я. Купалы для гарадоў і клубаў горада Менска (клуб імя Сталіна, металістаў, чыгуначнікаў і друкароў).

ПА ЛІНІ БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

1. Ускорыць выданне трохтомніка выбраных твораў Я. Купала.

2. Выдаць партрэт Я. Купала.

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ
ЎРАЧЫСТАГА ВЕЧАРА Ў МЕНСКУ

11 снежня г.г. правесці ў Менску ўрачысты вечар, прысвечаны 30-цігадоваму юбілею Я. Купала.

Парадак вечара:

1) Адчыненне і прывітанне юбіляра ад ЦВК і СНК (старшыня Урадавага камітэта па правядзенню юбіля т. Ляўкоў).

2) Прывітанне юбіляра ад ЦК КП(б)Б і даклад аб творчым шляху Я. Купала (т. Дзьякоў).

3) Прывітанне ад Саюза Савецкіх Пісьменнікаў (т. Клімковіч).

4) Прывітанне ад ЦСПСБ (т. Кавальчук або т. Гераўкер).

5) Прывітанне ад ЦК ЛКСМБ (т. Аўгустайціс).

6) Прывітанне ад дэлегацый пісьменнікаў іншых рэспублік:

а) ад Маскоўскай брыгады пісьменнікаў;

б) ад Саюза Савецкіх Пісьменнікаў Украіны;

в) ад Саюза Савецкіх Пісьменнікаў Заходняй вобласці;

г) персанальныя прывітанні: Харыка, Александровіча, Кавальскага (на польскай мове), Шапавалава (на рускай мове).

7) Канцэртнае аддзяленне.

Пасля вечара арганізаваць ад імя Урадавага Камітэта па правядзенню юбілея таварыскую вячэру ў рэстаране «Еўропа».

Персанальныя запрашэнні.

Запрасіць на юбілей персанальна:

1. Аляксея Максімавіча Горкага
2. Дзем'яна Ефімавіча Беднага
3. Новікава-Прыбоя
4. Стандэ
5. Анатолия Гідаш
6. Суркова
7. Аляксея Мікалаевіча Толстого
8. Аляксандра Безыменскага
9. Сергея Городзецкага
10. Шчарбакова
11. Лахуці
12. Марчэнка

Ад Заходняй вобласці:

1. Заўялова
2. Ісакоўскага

Ад Саюза Савецкіх Пісьменнікаў Украіны:

1. Сенчанка (старшыня Саюза Савецкіх Пісьменнікаў Украіны)
2. Паўла Тычына
3. Петро Панча
4. Мікітэнка
5. Івана Лэ
6. Фэфэра

Ад Грузіі:

1. Галакціона Табідзе
2. Канстанціна Лордкіпанідзе
3. Ніка Лордкіпанідзе
4. Джавахашвілі
5. Паўло Яшвілі

Ад Дагестана:

Сулейман Стальскій — народны паэт.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 291, арк. 76—80.

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
БеларусіПратакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 146 п. 9а
ад 25/ХІ 1935 г.

Слухалі: Аб плане правядзення юбілея Янкі Купала.

Пастанавілі: 2. Правядзенне ўрачыстага вечара, прысвечанага юбілею, вызначыць на 11 снежня г. г., зацвердзіць парадак правядзення гэтага вечара, які распрацаван Юбілейным камітэтам¹.

3. Даручыць т. Дзьякаву выступіць на ўрачыстым вечары з прывітаннем ад імя ЦК КП(б)Б, а таксама зрабіць даклад аб творчай дзейнасці Я. Купала.

За:
[подпісы]

Супроць:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 291, арк. 34.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Пункт першы пастановы закрэслены М. Гікалам, які напісаў унізе: «План проведения юбилея утверждать ЦК не надо. Ознакомить чл. бюро. Н. Г.».

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
БеларусіПратакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № 152 п. 14
ад 10/ХІІ 1935 г.

Слухалі: О прыветствии Янке Купала в связи с 30-летним юбилеем его литературной деятельности.

Пастанавілі: Приветствие Янке Купалы утвердить и опубликовать в печати¹.

Волкович

Ф. 4п, воп. 3, спр. 297, арк. 31.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Першапачатковы тэкст: Составленный тт. Конником и Дьяковым текст приветствия Янки Купала утвердить и опубликовать в печати.

Народнаму паэту рэспублікі Янке Купала

У дзень трыццацігоддзя Вашай дзейнасці Цэнтральны Камітэт (большэвікоў) Беларусі горача вітае Вас, як аднаго з выдаючыхся паэтаў савецкай Беларусі і Савецкага Саюза і майстра мастацкага слова.

Ваша сувязь з масамі працоўных абумовіла з самага пачатку ў Вашай творчасці гнеў і ненавісьць к царызму і памешчыкам, на барацьбу з якімі Вы заклікалі народныя нізы.

Пабеда соцыялізма, таржаство ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, усямерная дапамога СССР забяспечылі магутны росквіт соцыялістычнай гаспадаркі і нацыянальнай па форме, соцыялістычнай па зместу, культуры БССР.

У сучасны момант па-новаму, па-радаснаму загучэлі Вашы высокамастацкія песні аб новым, радасным, заможным і культурным жыцці беларускага народа, аб пабедах, дасягнутых і дасягаемых працоўнымі пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў і генія чалавецтва, вялікага СТАЛІНА.

ЦК КП(б)Б жадае Вам доўгага жыцця і новых вялізарных поспехаў у Вашай далейшай творчасці на карысць нашай соцыялістычнай радзімы.

ЦК КП(б)Б¹

Памета: Праект. Да пратакола 152/14 ад 10/XII—35 г.

Ф. 4, воп. 3, спр. 297, арк. 66.

¹ Правапіс поўнасьцю захаваны. Апублікавана ў газ. «Звязда» 11 снежня 1935 г. у скарачаным выглядзе.

№ 12

Выпіска з пратакола пасяджэння ўрадавага камітэта па правядзенню 30-гадовага юбілея творчай дзейнасці народнага паэта Я. Купала

16 лістапада 1935 г.

4. Слухалі: Аб сродках на правядзенне юбілея.

Пастанавілі: Прасіць Савет Народных Камісараў адпусціць на арганізацыю юбілейнага вечара, канцэрт, таварыскую вячэру і прыём гасцей — 43 500 рублёў, з якіх:

на арганізацыю вечара / наем памяшкання,	3000 руб.
канцэрт	3500 »
вячэра (200 чал.)	12000 »
радыёвечар на кватэры Я. Купала	2000 »
прыём гасцей (25 чал.)	
(гасцініца, кармленне, білеты,	
запрашальныя білеты, прыём у Саюзе	
і ў Пухавіцкім ДOME творчасці)	18000 »
Пасылка брыгад па 5 гарадам	5000 »

Старшыня ўрадавага камітэта (*М. Ляўкоў*)

Ф. 4п, воп. 3, спр. 297, арк. 67.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 13

ЦК КП(б)Б т. Гікала

Пасылаю пастанову СНК БССР аб водпуску сродкаў на правядзенне юбілея Я. Купала на зацвярджэнне.

М. Галадзед

3/ХІІ 1935 г.

Ф. 4, воп. 3, спр. 297, арк. 70.
Арыгінал. Рукапіс.

№ 14

Пастанова Савета народных камісараў БССР

3 снежня 1935 г.

гор. Менск

Аб сродках на правядзенне
30-цігадовага юбілея творчай дзейнасці
народнага паэта Я. Купала

Савет народных камісараў БССР пастанаўляе:

Для правядзення 30-цігадовага юбілея творчай дзейнасці
народнага паэта Я. Купала адпусціць з рэзервовага фонда

СНК БССР Урадаваму камітэту па правядзенню юбілея 15 000 руб. (пятнаццаць тысяч руб.).

Старшыня Савета
народных камісараў БССР *М. Галадзед*¹
Кіраўнік спраў
Савета народных камісараў БССР *І. Лук'янчык*

Памета: віза М. Гікалы.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 297, арк. 71.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Подпіс М. Галадзеда — факсімiле.

№ 15

Праатакол паседжання Бюро ЦК КП(б)Б № п. ... ад... 193... г.

Слухалі: Пастанова СНК БССР аб сродках на правядзенне 30-цігадовага юбілея творчай дзейнасці народнага паэта Янкі Купала.

Пастанавілі: Зацвердзіць пастанову СНК БССР аб водпуску з рэзервнага фонда СНК БССР урадаваму камітэту на правядзенне юбілея 15 000 руб.¹

За:
[подпісы М. Гікалы, Рыскіна і інш.]

Супраць:
А. Чарвякоў²

Ф. 4п, воп. 3, спр. 297, арк. 69.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ 9 снежня 1935 г. А. Дзякаў завізаваў праект пастановы Бюро ЦК КП(б)Б аб выдзяленні 43 500 руб. (арк. 68), 10 снежня Бюро ЦК КП(б)Б пастанавіла адпусціць 30 000 руб. (арк. 32) і пабудаваць дачу за кошт дзяржавы (арк. 33).

² Далей яго памета: «Я знаю со слов Левкова — председателя Комиссии, что этих средств далеко не хватит для проведения юбилея. Поэтому прошу вопрос пересмотреть в сторону увеличения по смете, представленной Комиссией».

№ 16

В Бюро ЦК КП(б)Б ..

Тов. Гикало

Прошу утвердить следующее постановление СНК БССР:
«Ассигновать из резервного фонда двадцать пять тысяч

(25 000) руб. на устро́йство дачи народному поэту Купало Янку в соответствии с прежними решениями Правительства БССР, в связи с 30-летним юбилеем»¹.

В свое время мы в ЦК и в СНК выносили решения об этом, сейчас нужно реализовать. Он просит достроить ему дачу около Копыся на Днепре, где он начал ее строить в прошлом году сам.

Голодед

13/V — 1936 г.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 334, арк. 223.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Зацверджана Бюро ЦК КП(б)Б 17 мая 1936 г. Пратакол № 184, пункт 106а (арк. 68).

1937 ГОД

Супрацоўнік Інстытута літаратуры і мовы

№ 1

Пратакол № 13 паседжання Прэзідыума
Акадэміі Навук БССР ад 28/V—37 г.

Прысутнічалі члены Прэзідыума: акад. Сурта, акад. Вольфон, акад. Бурстын, акад. Панкевіч, акад. Афанасьеў.

Слухалі: 2. Аб пераглядзе ставак навуковым і навукова-дапаможным працаўнікам Акадэміі Навук БССР — пастанова СНК БССР ад 16/V—37 г. № 1088. (Дакл.: акад. Панкевіч)

Пастанавілі: 1. На падставе пастановы СНК БССР ад 16/V—37 г. № 1088 перагледзець стаўкі навуковым і навукова-дапаможным працаўнікам Акадэміі Навук БССР, маючым вышэйшую асвету.

2. Прапанаваць усім дырэктарам інстытутаў забяспечыць прадстаўленне Адзелу Кадраў дакументаў аб адукацыі і стажы навуковай працы не пазней 3/VI—37 г.

[...]

Інстытут літаратуры і мовы:

№ n/n	Прозвішча і ініцыялы	Займаемая пасада	Ранейшая стаўка	Новая стаўка з I.V—1937 г.
1.	Краснеўскі Г. І.	Дырэктар інстытута	650 р.	1000 р.
2.	Купала	Акадэмік	500 р.	900 р.
3.	Ломцеў Т. П.	Праф. Вуч. сакрат. Канд. навук	663 р. 50 к.	950 р.
4.	Замоцін І. І.	Акадэмік	616 р.	900 р.
5.	Стэрнін Н. К.	Літар. рэдакт.	500 р.	750 р.
6.	Фіглоўская Л. І.	Ст. нав. прац. канд. навук	413 р. 50 к.	650 р.—знята 100 р. за сумяшч.
7.	Дворкіна Ю. А.	Ст. нав. прац. канд. навук	413 р. 50 к.	500 р.—знята 200 р. за сумяшч.
8.	Шкляр Г. З.	Ст. нав. прац.	410 р.	600 р.
9.	Рохкін С. Л.	Ст. нав. прац. канд. навук	413 р. 50 к.	500 р.
10.	Ларчэнко М. Г.	“ ”	363 р. 50 к.	650 р.
11.	Маслоўскі А. Д.	Мал. нав. прац.	363 р. 50 к.	450 р.
12.	Мелькевіч Д. В.	Нав. тэхн. прац.	250 р.	350 р.
13.	Базыленко А.М.	Мал. нав. прац.	360 р.	425 р.
14. [...]	Радзеўская Е.М.	Нав. тэхн. прац.	200 р.	300 р.

Прэзідэнт Акадэміі Навук БССР (акад. Сурта)
В.а. Неадменнага Сакратара Акадэміі Навук
БССР (Бладыко Н.)

Верна:

Загадчык Сакратарыята (Дункан)

Памета: ЦК КП(б)Б. Тав. Шаранговічу

Ф. 4п, воп. 26, спр. 10, арк. 11, 21, 28.
Машынапіс. Завераная копія.

№ 2

Пратакол № 9 Паседжання прэзідыума
Акадэміі навук БССР ад 28/III—1937 г.

Прысутнічалі члены Прэзідыума: акад. Сурта, акад. Бур-
стын, акад. Афанасьеў. В.а. Неадменнага Сакратара тав. Бла-
дыко Н.

Запрошаныя: праф. Казлоў, Ломцеў, Шпенцэр, Мельнік, Праскаракоў, Ракаў, Ануфрыеў, т.т. Несцеровіч, Жырмунскі, Сініцкі, Галанза, Юркевіч, Пракапчук І., Гарашчэня.

[...]

Слухалі 3: Аб выданні твораў Якуба Коласа і Янкі Купала. (Дакл. тав. Краснеўскі).

Пастанавілі: 1. У змену пастановы Прэзідыума Акадэміі (прат. № 3, XIII ад 3/II—37 г.) зацвердзіць рэдактарам па выданню твораў Якуба Коласа і Янкі Купала: — тав. Краснеўскага.

2. Тэрмін выпуска выданняў вызначыць да 20-годдзя Кастрычнікавай рэвалюцыі — I/XI-37 г.

3. Даручыць т.т. Краснеўскаму і Сініцкаму заключыць дагавор з Белдзяржвыдавецтвам на падрыхтоўку і выпуск выданняў.

4. Тав. Краснеўскаму прадставіць дакладную запіску ў адпаведныя арганізацыі.

5. Мастацкае афармленне выданняў даручыць т. Сініцкаму¹.

Слухалі 4: Аб перакладзе на беларускую мову паэм А. С. Пушкіна: «Палтава» і Медны всаднік».

Пастанавілі: 1. Выданне перакладаў паэм «Палтава», «Медны всаднік» даручыць выдавецтву Акадэміі Навук БССР з адпаведным мастацкім афармленнем.

2. Тэрмін выпуска перакладаў I/VII—1937 г.

3. Паколькі пераклад у большай частцы выканан, залічыць народнага паэта Янку Купала з I/I—37 г. па штату Інстытута Літаратуры і Мовы з акладам 500 руб. у месяц.

4. Прасіць народных паэтаў Якуба Коласа і Янку Купала на працягу 1937 г. перакласці на беларускую мову [паэму] А. С. Пушкіна «Еўгеній Анегін».

[...]

Прэзідэнт Акадэміі навук БССР акад. *Сурта*
В.а. Неадменнага Сакратара
Акадэміі навук БССР *Бладыко Н.*

Верна:

Загадчык Сакратарыята АН БССР *Дункан*

Ф. 4п, воп. 26, спр. 10, арк. 50—51, 53.
Машынапіс. Завераная копія.

¹ Прэзідыум АН БССР 3 мая 1937 г. у выдавецкі план унёс змены (арк. 39, 46—49), друкаванне, тэрмін выдання 1-га тома — трэці квартал 1937 г.

3 БІАГРАФІЧНАЙ ХРОНІКІ

Друкуюцца «Кампраметуючыя матэрыялы», дасланыя ў ЦК КП(б)Б з НКУС БССР, дакументы пра ўдзел Я. Купалы ў журы конкурса на лепшую п'есу, юбілей Я. Купалы і З. Бядулі, зацвярджэнне рэдкалегіі часопіса «Полымя», пра ўдзел Я. Купалы ў камісіі па пераводу Беларускага музея з Вільнюса ў Мінск.

№ 1

[28 мая 1940 г.]

Совершенно секретно

Список писателей, выезжающих на декаду белорусского искусства в г. Москве, на которых имеются компрометирующие материалы

№ п/п	Фамилия, имя и отчество	Сущность компрометирующих материалов
1	2	3
1.	Янка Купала (Луцэвич Иван Доменикович ¹). Народный поэт БССР.	<p>Контрреволюционная деятельность Купалы начинается с 1908 года, времени работы его совместно с Якубом Колосом редакторами буржуазно-националистической газеты «Наша Нива» в гор. Вильно.</p> <p>После Октябрьской революции Янка Купала является одним из организаторов антисоветского нацдемовского движения в Белоруссии.</p> <p>В 1919 — 1920 г. во время белопольской оккупации был в близких взаимоотношениях с эмиссаром Пилсудского в Белоруссии капитаном польской разведки Воевудским, по инициативе которого в Белоруссии были созданы антисоветские, националистические организации «Белорусский Национальный Комитет» и «Войсковая комиссия».</p> <p>Принимал деятельное участие в так называемых «Белорусском Нацно-</p>

1	2	3
		<p>нальном Комитете» и «Войсковой комиссии», созданных поляками.</p> <p>С 1921 года Ян. Купала является одним из организаторов и в последующее время активным участником антисоветской нацдемовской организации в Белоруссии, ставившая своей целью проведение активной антисоветской работы в Союзе Советских Писателей, издательствах, печати, торможение развития советской литературы в Белоруссии и обрабатывали писателей в явно антисоветско-националистическом духе.</p> <p>Совместно с Якубом Колосом является организатором целого ряда нацдемовских литературных организаций: «Узвышша», «Полымя», «Молодняк», где белорусская молодежь обрабатывалась в антисоветском направлении.</p> <p>Янка Купала является ближайшим сподвижником врагов народа Червякова, Голодеда в их антисоветской работе.</p> <p>Изобличается несколькими показаниями разоблаченных и осужденных участников нац. фашистской организации в БССР, как один из деятельных руководителей нацфашистского подполья в Белоруссии.</p>
2.	Якуб Колос (Мицкевич Константин Михайлович). Народный поэт БССР.	<p>Контрреволюционная деятельность Якуба Колоса начинается с 1908 года, со времени работы его совместно с Ян. Купалой редакторами буржуазно-националистической газеты «Наша Нива» в городе Вильно.</p> <p>После Октябрьской революции Якуб Колос является одним из организаторов антисоветского нацдемовского движения в Белоруссии.</p> <p>В 1919—1920 г. во время белопольской оккупации был в близких</p>

1	2	3
		<p>взаимоотношениях с эмиссаром Пилсудского в Белоруссии — капитаном польской разведки Воевудским, по инициативе которого в Белоруссии были созданы антисоветские, националистические организации «Белорусский Национальный Комитет» и «Войсковая комиссия».</p> <p>Принимал деятельное участие в так называемых «Белорусском Национальном Комитете» и «Войсковой комиссии», созданных поляками.</p> <p>С 1921 года Якуб Колос является одним из организаторов и в последующее время активным участником антисоветской нацдемовской организации в Белоруссии, ставившая своей целью проведение активной антисоветской работы в Союзе Советских Писателей, издательствах, печати, торможение развития советской литературы в Белоруссии и обрабатывали писателей в явно антисоветско-националистическом духе.</p> <p>Совместно с Ян. Купалой являлся организатором целого ряда нацдемовских литературных организаций: «Узвышша», «Полымя», «Молодняк», где белорусская молодежь обрабатывалась в антисоветском направлении².</p>

Ф. 4п, воп. 21, спр. 2028, арк. 11—12.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Так у тэксце.

² У сувязі з падрыхтоўкай Дэкады беларускага мастацтва ў Маскве 2-і аддзел Упраўлення дзяржаўнай бяспекі Народнага Камісарыята ўнутраных спраў БССР 28 мая 1940 г. накіраваў загадчыку арганіструктарскага аддзела ЦК КП(б)Б Р. Б. Эйдзінаву спіс 11 пісьменнікаў, на якіх маецца кампраметуючы матэрыял. У НАРБ арыгінал спіса, які складаўся з 5 аркушаў, захоўваецца ў розных справах (ф. 4п, воп. 21, спр. 2028, арк. 11—12; спр. 1445, арк. 10—11. Трэці аркуш спіса не выяўлены). Упершыню дакумент выкарысталі В. Селяменеў і Я. Бараноўскі ў публікацыі «Тры старонкі з жыцця Янкі Купалы» (Звязда. 1996. 4 студз.).

Упраўленне па справах мастацтва
пры Савеце народных камісараў БССР

№ 1/5

15 августа 1940 г.

ЦК КП(б)Б

Оргкомитет конкурса на лучшую пьесу по Белоруссии

Докладная записка

Оргкомитетом конкурса на лучшую пьесу по БССР получено значительное количество пьес, для определения их художественной ценности, согласно положения о конкурсе необходимо образовать жюри, состав которого просим утвердить.

Состав Жюри:

1. Янка Купала — Народный поэт БССР — орденосец.
2. Озирский А. Б. — Начальник Управления по делам искусств.
3. Лыньков М. Т. — Председатель Союза Советских писателей БССР.
4. Головчинер В.Я. — Засл. артист Республики, орденосец.
5. Сокол М.Б. — Засл. артист Республики, орденосец.
6. Кучер — Критик.
7. Орлов Д. А. — Народный артист БССР — орденосец.
8. Раевский И. М. — Режиссер, орденосец.
9. Владомирский В.И. — Нар. арт. БССР, орденосец.

Председатель Оргкомитета Конкурса
На лучшую пьесу, Зам. Начальника
Управления по делам искусств
при СНК БССР (Дадиомова)

т. Якуб Колас¹

Рэзалюцыя чырвоным алоўкам:

Согласиться с предложением. Малин. т. Якуба Коласа еще надо ввести.

¹ Дапісана У. Н. Малиным чырвоным алоўкам.

Голосуется опросом

Строго секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии

Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 20 п. 4^{оп}.
от 27/VIII 1940 г.

Слушали: О проведении юбилея белорусского советского писателя Змитрока Бядули.

Постановили: В связи с исполняющимся 23 сентября 1940 года тридцатилетием литературной деятельности писателя Змитрока Бядули разрешить Союзу Советских Писателей БССР провести тридцатилетний юбилей, посвященный творчеству писателя.

Для организации и проведения юбилея утвердить комиссию в составе председателя т. Горева (Президент Академии Наук БССР)¹, Горбунова (редакция газеты «Звезда»), Озирского (Управление по делам искусств) и писателей тт. Я. Купалы, Танка², Глебко, Чорного, Климковича.

Предложить комиссии разработать практические мероприятия по проведению юбилея.

За
[подписи]

Против:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1047, арк. 123—123 адв.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Далее закрэслена: членов тт. Ураловой (Наркомпрос БССР).

² Далее закрэслена: Каменецкого.

Голосуется опросом

Строго секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии

Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 20 п. 5^{оп}.
от 27/VIII 1940 г.

Слушали: О проведении юбилея народного поэта БССР Янки Купалы.

Постановили: В связи с исполняющимся в этом году тридцатипятилетием литературной деятельности народного поэта Янки Купалы провести в октябре месяце 1940 г. юбилей, посвященный творчеству поэта.

Для организации и проведения юбилея утвердить комиссию в составе: председателя т. Малина (секретарь ЦК КП(б)Б), членов: тт. Ураловой (Наркомпрос БССР), Горева (Академия Наук БССР), Горбунова (Редакция газеты «Звезда»), Озирского (Управление по делам искусств) и писателей Якуба Колоса, Лынькова, Климковича, Бровко¹, Пестрака.

Предложить комиссии разработать практические мероприятия по проведению юбилея.

Памета: Отделу пропаганды и агитации.

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1047, арк. 124 — 124 адв.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Далее закреслена: *Аксельрода*.

№ 5

Протокол заседания комиссии по проведению юбилея тридцатипятилетия литературной деятельности народного поэта БССР Янки Купалы

Присутствовали: тт. Уралова, Горев, Озирский, Лыньков, Горбунов, Колас, Ларченко, Модель, Кучар, Гурский.

Председательствует тов. Уралова.

Слушали: О мероприятиях по проведению юбилея.

Постановили: 1. Просить Правление ССП СССР о проведении в гор. Минске выездного заседания президиума ССП СССР, посвященного юбилею.

Торжественное заседание президиума ССП СССР совместно с представителями партийных и общественных организаций провести 8 декабря в здании театра оперы и балета.

Доклад о юбилеяре поручить тов. Вольфсону С. Я.

9/XII на совместном¹ заседании Президиума ССП СССР и Президиума Академии Наук БССР поставить два научных доклада о творчестве Янки Купалы. Одного из докладчиков пригласить из гор. Москвы.

Поручить тт. Лынькову и Гореву указать темы докладов и договориться с докладчиками.

2. Кроме представителей президиума Правления ССП СССР пригласить на юбилей крупнейших писателей и поэтов Союзных республик.

3. Выпустить специальную брошюру, посвященную биографии и литературной деятельности Я. Купалы. В комиссию по редактированию брошюры выделить тт. Горбунова, Лынькова, Я. Коласа, Кучара и Мировича.

4. 7 декабря выпустить специальный номер газеты «Літатура і мастацтва», посвященный юбилею Я. Купалы.

5. В журнале «Полымя рэвалюцыі» поместить ряд материалов о юбиляре, его роли и значении в белорусской литературе.

6. Тов. Лынькову написать статью о юбиляре для «Правды», тов. Коласу для «Известий», тов. Климовичу для газ. «Коммунист», тов. Кучару для «Ленинградской правды».

7. Просить редакцию «Литературной газеты» поместить ряд статей, посвященных юбилею Я. Купалы.

8. Тов. Шараховскому, Борисенко, Моделю, Ларченко, Березкину, Дворкиной и Фигловской написать статьи для белорусской республиканской, областной и районной прессы.

9. Организовать литературные вечера, посвященные юбилею, в областных городах, а также в крупнейших городах западных областей, на крупнейших предприятиях, в крупнейших клубах и учебных заведениях.

Докладчиками выделить тт. Кучара, Шараховского, Танка, Пестрака, Крапиву, Чорного, Климовича, Березкина, Вольского, Бядулю и Кулешова.

Организовать юбилейный вечер в гор. Москве. Докладчиком выделить тов. Лынькова.

10. Просить ЦК КП(б)Б дать указания БелТА об обеспечении областной и районной прессы БССР соответствующими материалами о юбилее.

11. Просить ЦК КП(б)Б об организации областных юбилейных комитетов по проведению 35-летия литературной деятельности Я. Купалы.

12. Возбудить вопрос перед Государственным издательством БССР о повторном издании полного собрания сочинений и портрета Я. Купалы.

13. Просить Академию Наук издать академическое издание собрания сочинений Я. Купалы.

14. Просить наркома просвещения тов. Уралову дать указания школам о проведении с учениками школ специальных бесед, посвященных юбилею.

15. Государственной библиотеке имени Ленина организовать выставку и библиографические сборники о юбиляре.

Во всех библиотеках и книжных магазинах организовать витрины, посвященные юбилею.

16. Заказать одному из лучших художников портрет Янки Купалы для юбилейного вечера.

17. Возбудить вопрос перед СНК БССР о назначении 5—6 стипендий имени Я. Купалы на литфаках пединститутов и в театральном институте.

18. Ходатайствовать перед правительством БССР о переименовании Пролетарской улицы в гор. Минске в улицу имени Я. Купалы, о присвоении одному из театров БССР, одному из педагогических институтов и одному из калгасов² имени Я. Купалы.

19. Просить СНК БССР об ассигновании средств на проведение юбилея (смета прилагается)³.

20. В связи с юбилеем Я. Купалы организовать литературный вечер в гор. Вильнюсе, где начинал свою литературную деятельность Янка Купала. Для этого организовать выезд группы писателей в Вильнюс.

21. Войти через ЦК КП(б)Б с ходатайством к правительству Литовской ССР о передаче БССР рукописей Янки Купалы, которые находятся в архивах и музеях гор. Вильнюса.

Председатель комиссии *Уралова*

6 сентября 1940 г.

Ф. 4п, воп.5, спр.2231, арк.1—3.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Папраўлена чырвоным чарнілам. Першапачатковы тэкст: На следующем.

² Так у тэксце.

³ Не друкуецца, арк.4. Прадугледжвала выдаткі на пасылку дакладчыкаў у Ліду, Беласток і Гомель, прыезд гасцей з Масквы, Кіева і Беластока (10 чалавек), гасцей з рэспублік, выраб партрэта Я. Купалы, арэнду і мастацкае афармленне тэатра оперы і балета, банкет на 150 чалавек і аркестр, усяго 37 тысяч рублёў.

№ 6

Протокол заседания комиссии по проведению
35-летнего юбилея литературной деятельности
народного поэта Янки Купала
от 2 декабря 1940 года

Присутствовали: тт. Малин, Уралова, Лыньков, Якуб Колас, Дадиомова, Климович, Модель, Горев.

Председатель — т. Малин.

Г а н т м а н. В отношении программы¹. Дать произведения с текстами юбиляра, а все остальное построить на белорусском репертуаре. Мне кажется, что это будет скучновато (читает программу), очень много певцов. Мне хотелось узнать мнение в отношении принципиальной установки. Я считаю, что концерт должен быть хорошим, разнохарактерным, чтобы никто не скучал. Я мыслю таким образом: по существу Янка Купала является интернациональным поэтом и в художественной части должны участвовать разные товарищи из драматического театра, из еврейского театра, из ТЮЗа.

М а л и н. Давайте обменяемся мнениями, какой должен быть концерт. Доклад будет час, часа полтора приветствия, часа на два концерт.

Л ы н ь к о в. Открывает вечер председатель юбилейной комиссии т. Малин. Слово для предложения президиума т. Лыньков, слово для предложения почетного президиума т. Колас, докладчик т. Вольфсон. Приветствия от писателей, рабочих, от интеллигенции, от детей-школьников, от гостей.

Я. К о л а с. Нужно официальную часть и концерт уменьшить. В концертном отделении много номеров пения. В большинстве все это по несколько раз слышали. Концерт ограничить в одно отделение.

Л ы н ь к о в. Я буду возражать. Все не будут сидеть весь концерт, а народу будет масса. Ведь этот народ на банкет не пойдет и он с удовольствием послушает. Исходя из этих соображений не нужно экономить с концертом. С приветствиями другое дело.

Учитывая, что будет много гостей, для них интересно знать, кто будет в президиуме, президиум нужно выбрать.

М а л и н. Мнения большинства. Выбрать.

Приветствия: от писателей — Крапива², от рабочих и колхозников Минского района (поручить горкому), от интеллигенции — Александровская³, от Академии⁴, от учителей, от детей — (Дворец Пионеров)⁵.

Послать приветственную телеграмму на имя тов. Сталина. За текст будет отвечать т. Климович, он же и зачитывает на белорусском языке.

Концерт и оформление театра поручить т. Гантману.

Лозунг с приветствием юбиляру около занавеса. Текст дает Союз писателей.

В концерте должны участвовать лучшие силы Белоруссии. Это может относиться к еврейскому театру, к ТЮЗу, к филармонии. Создать настоящий праздничный концерт. Певцов уменьшить. Хор обязательно должен быть (за концерт ответственный т. Гантман).

Договориться с Совнаркомом о выделении 5 автомашины для обслуживания приглашенных гостей (поручить т. Дадиомовой).

Банкет организовать на фабрике-кухне 9 декабря с 8 или 9 часов вечера на 200 человек. Открывает банкет председатель Союза писателей т. Лыньков. Выступают с приветствиями 4—5 человек.

Порядок распределения билетов и на вечер, и на банкет.

На торжественное заседание — юбилейная комиссия, основная часть через райкомы, кроме персональных, а на банкет — юбилейная комиссия с Союзом писателей.

Список составляет юбилейная комиссия и представляет на утверждение председателя юбилейной комиссии.

Пригласить по желанию юбиляра...товарищей⁶.

Садовую улицу переименовать в улицу Янки Купала.

Оршанскому пединституту присвоить имя Янки Купала (поручить т. Ураловой).

Полесскому областному театру присвоить имя Янки Купала (поручить Дадномовой).

Колхозу «»⁷ присвоить имя Янки Купала (поручить Союзу писателей).

Встречать гостей должна группа писателей. На время приезда должно быть установлено дежурство.

Председатель *Малин*⁸

Ф.4п, воп.5, спр. 2231, арк.29—31.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Маецца на ўвазе праграма канцэрта, арк. 24—25.

² Тэкст віншавання на вечары ад імя Саюза савецкіх пісьменнікаў Беларусі гл. арк. 13—15.

³ Тэкст гл.арк.16—17.

⁴ Тэкст віншавання з подпісам Прэзідэнта АН БССР К. В. Горава гл. арк.18—20.

⁵ «Тэкст прывітання піянераў да юбілею Янкі Купалы» гл. арк. 5—7.

⁶ *товарищей* дапісана алоўкам.

⁷ Пропуск у тэксце.

⁸ Подпіс адсутнічае. У гэтай жа справе («Матэрыялы аб падрыхтоўцы да правядзення юбілея Янкі Купалы») захоўваецца тэкст выступлення Я. Купалы на вечары (арк. 8—10), прывітанне П. Пестрака (арк. 11—12), ЦК КП(б)Б (арк. 21—22), СНК БССР (арк. 23).

Проект

Постановление бюро ЦК КП(б) Белоруссии
«О присвоении имени Янки Купалы Полесскому областному
драматическому театру, Оршанскому учительскому институту
и переименовании Садовой улицы в гор. Минске в ул. Янки
Купалы»

В ознаменование 35-летия литературной деятельности народного поэта Республики — орденоносца Янки Купалы присвоить имя Янки Купалы: Полесскому областному драматическому театру и Оршанскому учительскому институту.

Переименовать Садовую улицу в гор. Минске в улицу Янки Купалы.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (Пономаренко)

« » января 1941 г.
гор. Минск

Виза: 4/II—41 г. Л. Папков¹.

Ф. 4, воп. 3, спр. 1162, арк. 148.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Папкоў Лазар Еўдакімавіч, у 1938—1945 гг. сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР.

Справка о присвоении им. Янка Купала Полесскому областному драматическому театру, Оршанскому учительскому институту, колхозу «Пролетарий» Оршанского района и переименовании Садовой ул. в гор. Минске в улицу Янки Купала

В связи с 35-летием литературной деятельности Народного поэта республики — орденоносца Янки Купала советские и общественные организации вошли с ходатайством в Президиум Верховного Совета БССР о присвоении имени Янки Купала Полесскому областному драматическому театру, Оршанскому учительскому институту, колхозу «Пролетарий» Оршанского района и о переименовании Садовой улицы в гор. Минске в улицу Янки Купала.

Ходатайство о присвоении имени Янки Купала Полесскому областному драматическому театру возбуждено общим собранием работников театра¹ и поддерживается Управлением по делам искусств при СНК БССР².

Ходатайство о присвоении имени Янки Купала Оршанскому учительскому институту возбуждено руководством и общественными организациями института и поддерживается Наркомпросом БССР³.

Ходатайство о присвоении имени Янки Купала колхозу «Пролетарий» Оршанского района возбуждено общим собранием колхозников этого колхоза⁴ и поддерживается Оршанским райкомом КП(б) и исполнительным комитетом Оршанского районного Совета депутатов трудящихся⁵.

Ходатайство о переименовании Садовой улицы в гор. Минске в улицу Янки Купала возбуждено общими собраниями Союза Советских писателей БССР⁶; рабочих, ИТР и служащих швейной фабрики «8 Марта»⁷; 1-й МГЭС⁸ и поддерживается исполнительным комитетом Минского городского Совета депутатов трудящихся⁹.

Со своей стороны считаю, что ходатайство общественных и советских организаций о присвоении имени Янки Купала Полесскому областному драматическому театру, Оршанскому учительскому институту и о переименовании Садовой улицы в гор. Минске в улицу Янки Купала следует удовлетворить.

Присвоение имени Янки Купала колхозу «Пролетарий» Оршанского района считаю нецелесообразным.

Секретарь Президиума
Верховного Совета БССР *Л. Папков*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1162, арк. 149—150.
Арыгінал. Машынапіс.

¹ Гл. «Постановление общего собрания Полесского Облдрамтеатра от 4 декабря 1940 г.», арк. 152.

² Гл. ліст Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР у Вярхоўны Савет БССР ад 4 студзеня 1941 г., арк. 154.

³ Гл. ліст Народнага камісарыята асветы БССР у Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР ад 17 снежня 1940 г., арк. 155.

⁴ Гл. «Выписку из протокола общего собрания к[олхоз]а «Пролетарий» Зубовского с/совета «Оршанского района от 8/XII 1940 года», арк. 161—161 адв.

⁵ Гл. «Постановление бюро Оршанского РК КП(б)Б и исполкома райсовета депутатов трудящихся от 10/XII 1940 г.», арк. 163.

⁶ Гл. «Постанову праўлення ССПБ ад 24 снежня 1940 г.», арк. 159.

⁷ Гл. «Выписку из протокола общего собрания рабочих и служащих швейной фабрики «8 Марта» от 1/XII—[19]40 г.», арк. 158.

⁸ Гл. «Выписку из протокола общего собрания рабочих, ИТР и служащих Минской ГЭС-1 от 2/1—[19]41 г.», арк. 157.

⁹ Гл. рашэнне № 37 выканаўчага камітэта Мінскага гарадскога савета дэпутатаў працоўных ад 24 снежня 1940 г., арк. 156.

Галасуецца апросам

Строга сакрэтна

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі (бальшавікоў)
БеларусіПротокол засядання Бюро ЦК КП(б)Б № 53 п 12^{оп}
31/ІІІ 1941 г.

Слушалі: О присвоении имени Янки Купалы Полесскому областному драматическому театру, Оршанскому учительскому институту¹.

Постановили: Удовлетворить ходатайство советских и общественных организаций о присвоении имени народного поэта республики — орденоносца Янки Купала: Полесскому областному драматическому театру и Оршанскому учительскому институту².

За:
[подпісы]³

Против:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1162, арк. 13.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Далей закрэслена сінім алоўкам: и о переименовании Садовой улицы в гор. Минске в улицу Янки Купала.

² Далей закрэслена П. К. Панамарэнкам чырвоным алоўкам: «Переименовать Садовую улицу в городе Минске в улицу Янки Купала». Указ аб прысваенні імя Я.Купалы Пінскаму абласному драматычнаму театру і Аршанскаму настаўніцкаму інстытуту прыняты 2 красавіка 1941 г. Гл. «Пуцявінамі Янкі Купалы», с. 263.

³ Першы подпіс П. К. Панамарэнкі чырвоным алоўкам.

12 марта 1941 г.

Отделу кадров ЦК КП(б)Б

Правление Союза Советских писателей БССР просит утвердить редколлегияю журнала «Полымя рэволюцыі» в следующем составе:

1. Атрахович Кондрат Кондратович (Крапива К. К.).
2. Бровка Петр Устинович.
3. Климкович Михаил Николаевич.

4. Луцевич Иван Доминикович (Янка Купала).
5. Лыньков Михаил Тихонович.
6. Мицкевич Константин Михайлович (Колас Якуб).
7. Пестрак Филипп Семенович.

Ответственным редактором журнала просим утвердить Бровку Петра Устиновича.

Председатель правления
Союза советских писателей БССР *М. Лыньков*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1177, арк. 25.
Арыгінал. Машынапіс.

№ 11

Справка

Тов. Луцевич Иван Доминикович (Янка Купала)

Представляемый на утверждение ЦК КП(б)Б для работы в качестве члена редакционной коллегии журнала «Полымя рэволюцыі».

Работает поэт Союза Советских писателей БССР.

Год рождения 1882 Место рождения хут. Вязынка, Радашковичский район, БССР

Национальность белорус Соцположение служащий

Член ВКП(б)Б —

Канд. ВКП(б)Б

Партбилет № —

Канд. карт. № —

Образование нез. высшее Окончил

По специальности поэт

Состоял ли ранее в ВКП(б) нет

Состоял ли в других партиях нет

Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств (когда, где) нет

Был ли за границей (когда, где) в Германии — 1925 г., в Чехословакии — 1927 и 1936 г.

Участвовал ли в оппозициях (каких, когда), имел ли колебания нет

Имеет ли партвзыскания (какие, когда наложены, кем и за что) нет

Имеет ли награды (какие) орден Ленина.

Является ли депутатом Верховного Совета, членом пленума обкома, крайкома, ЦК компартии Союзной республики (какого) *депутат Верховного Совета БССР*

Род занятий с начала трудовой деятельности

По 1905 — на сельском хозяйстве родителей, м. Радашковичи, БССР

1905 по 1908 — рабочий на винокуренном заводе у помещика

1908 по 1912 — слушатель общеобразовательных курсов, г. Ленинград

1912 по 1915 — литработник, редактор газеты «Наша ніва», г. Вильно

1915 по 1916 — вольный слушатель Московского университета, г. Москва

1916 по 1918 — старший рабочий дорожно-строительного отряда, гг. Минск, Полоцк

1918 — поэт, Союз Советских писателей БССР

Зав. сектором учета кадров

Инструктор отдела кадров ЦК КП(б)Б *Дегтярев*

[...]¹

Предложение о назначении работника

Правление Союза Советских писателей БССР вносит предложение на Бюро ЦК КП(б)Б — об утверждении тов. Луцевича И. Д. членом редакционной коллегии журнала «Полымя рэвалюцыі».

Отдел кадров ЦК КП(б)Б представляет на утверждение Бюро ЦК КП(б)Б тов. Луцевича И. Д. — членом редакционной коллегии журнала «Полымя рэвалюцыі».

Материал готовил — зав. Сектором кадров печати и издательств ЦК КП(б)Б — Дегтярев.

23.1.1941 г.

Зам. зав. отделом Кадров ЦК КП(б)Б (подпись)

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1177, арк. 152—152 адв.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Пункты «Отметка о проверке» и «Отметка проверки по другим источникам» не запоунены.

Голосуется опросом

Строго секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии

Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 58 п. 8^{оп}.
от 16/IV 1941 г.

Слушали: О редакционной коллегии журнала «Полымя рэволюцыі».

Постановили: Утвердить редакционную коллегию журнала «Полымя рэволюцыі» в составе следующих товарищей: Лынькова Михаила Тихоновича, Луцевича Ивана Доминиковича — (Янка Купала), Мицкевича Константина Михайловича — (Якуб Колос), Бровка Петра Устиновича, Атраховича Кондрата Кондратьевича — (К. Крапива), Климковича Михаила Николаевича, Пестрака Филиппа Семеновича.

Редактором журнала «Полымя рэволюцыі» утвердить тов. Бровка Петра Устиновича.

За:
[подпісы]

Против:

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1177, арк. 25.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

Голосуется опросом

Строго секретно

Центральный Комитет Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии

Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 59 п. 15^{оп}.
от 12/IV 1941 г.

Слушали: О составе комиссии по принятию и переводу Белорусского музея из гор. Вильнюса в гор. Минск.

Постановили: Для принятия и перевода Белорусского музея из г. Вильнюса в г. Минск выделить следующих товарищей:

1. Горбунова Т. С. — секретаря ЦК КП(б)Б.
2. Якуба Коласа — Народного поэта БССР.
3. Янку Купалу — Народного поэта БССР.

4. Ларченко М. Г. — старшего научного работника института литературы и языка Академии Наук БССР.

5. Дудкова Д. И.¹ — доцента Белорусского государственного университета.

За:
[подписы]

Против:

Віза: Т. Горбунову. 16.IV.41 г.

Ф.4п, воп. 3, спр. 1180, арк. 73.
Арыгінал. Машынапіс на бланку.

¹ Так у тэксце. Верагодна, маецца на ўвазе Дудкоў Дзяніс Аляксандравіч (1904—1948), гісторык.

1942 ГОД

Друкуюцца дакументы пра ўдзел Я.Купалы ў радыёмітынгу прадстаўнікоў беларускага народа 18 студзеня 1942 г., сакавіцкай сесіі АН БССР, падрыхтоўку да 60-годдзя Я. Коласа, прыезд у Маскву, абставіны пахавання і першыя спробы ўшанавання памяці.

№ 1

План радиомитинга представителей белорусского народа

Начало митинга в 18 часов, окончание, включая и концерт, 20 час. 55 минут.

1. Вступительная речь Председателя Президиума Верховного Совета БССР тов. Наталевича. Продолжительность 8—10 минут.

2. Затем слово предоставляется народному поэту Белорусской ССР, орденоносцу, лауреату Сталинской премии — Янке Купале. Продолжительность 10—12 минут¹.

3. Следующим выступает депутат Верховного Совета Союза ССР по Белостокскому избирательному округу Сергей Притыцкий. Продолжительность 8—10 минут.

4. Выступает рабочий-стахановец Гомельской фабрики «Труд», награжденный орденом «Знак Почета», Кобыш.

5. Выступает президент Белорусской Академии Наук, орденоносец Гюрев. Продолжительность 8—10 минут.

6. Выступает летчик, орденоносец, участник Отечественной войны, белорус, уроженец Могилевской области, капитан Матюшенко. Продолжительность 8—10 минут.

7. Выступает белорусский писатель Кузьма Чорный. Продолжительность 8—10 минут.

8. Выступает секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии тов. Зимянин. Продолжительность 8—10 минут.

9. Выступает партизан, б. секретарь Ильинского РК КП(б)Б, Вилейской области Карасев Владимир Якимович. Продолжительность 8—10 минут.

10. Выступает от русского народа писатель Фадеев. Продолжительность 8—10 минут.

11. Заключает митинг Председатель Совнаркома Белорусской ССР тов. Былинский. Продолжительность 8—10 минут.

12. Оглашение письма товарищу Сталину. Читает Я. Купала. Продолжительность 3 минуты.

13. Оглашение обращения к белорусскому народу. Читает тов. Уралова. Продолжительность 10 минут.

Продолжительность митинга 1 час 25 минут.

После митинга концерт белорусской советской и народной музыки продолжительностью в 45 м.— 1 час.

Ф. 4п, воп. 33а, спр. 355, арк. 2—3.
Машынапіс.

¹ Тэкст прамовы на рускай мове гл. арк. 9—14. Прамова пад загалоўкам «Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату!» у дадзеным выданні, т. 8, с. 260—264.

№ 2

Протокол заседания бюро Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

От 29—31 января 1942 года.

Присутствовали: Члены бюро ЦК КП(б)Б тт. Калинин, Былинский, Эйдинов, Наталевич, Крупеня. Секретари ЦК КП(б)Б тт. Горбунов, Авхимович, Рыжиков. Зав. Отделами ЦК КП(б)Б тт. Гласов, Озирский. Секретарь ЦК ЛКСМБ т. Зимянин. Редактор газеты «Савецкая Беларусь» — тов. Астапенко. Зам. Зав. отделами ЦК КП(б) тт. Новикова, Узилевский. Зав. ОС ЦК КП(б)Б т. Каминский.

[...]

Слушали: О работе Академии Наук БССР.

Постановили: Возобновить работу Академии Наук БССР. Определить местонахождение Академии Наук в г. Горьком. Просить Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) дать указание Горьковскому Облисполкому и обкому ВКП(б) о размещении в г. Горьком Президиума Академии Наук БССР и научных работников в количестве 30 человек.

Срок созыва сессии Академии Наук установить 25—28 февраля с[его] г.

Утвердить следующий порядок работ сессии:

1. Белорусская интеллигенция в дни Отечественной войны (докл. академика Янка Купала).

2. Обеспечение удобрениями посевных площадей Белоруссии при весеннем и озимом севе 1941 г. (докл. акад. Кедрова-Зихман).

3. Эффективное использование сельскохозяйственных машин при обработке пахотной земли и уборке урожая в 1942 году колхозами БССР (докл. академика Вейс).

4. Использование полезных ископаемых БССР при восстановлении народного хозяйства БССР (докл. члена-корреспондента Розина).

5. Восстановление и пути дальнейшего развития промышленности БССР (докл. академика Лубяко).

[...]

42. Слушали: Вопросы Академии Наук Белорусской ССР.

Постановили: Для организации работ сессии Академии Наук создать Комиссию в составе:

1. Горбунова — председатель комиссии.

2. Горева — зам. председателя.

3. Крупеня } членов комиссии.

4. Уралова }

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии *П. Калинин*¹

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1214, арк. 78—89, 90.
Машынапіс.

¹ Подпіс адсутнічае.

№ 3

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Щербакову

Бюро ЦК КП(б) Белоруссии приняло решение о созыве Белорусской Академией Наук очередной научной сессии, на обсуждение которой поставить следующие вопросы:

1. Белорусская интеллигенция в дни Отечественной войны (докладчик академик Янка Купала).

2. Обеспечение удобрениями посевных площадей Белоруссии при весеннем и озимом севе 1942 года (докладчик академик Кедров-Зихман).

3. Эффективное использование с/хозяйственных машин при обработке пахотной земли и уборке урожая в 1942 году колхозами БССР (докладчик академик Вейс).

4. Восстановление и пути дальнейшего развития промышленности БССР (докладчик академик Лубяко).

5. Использование полезных ископаемых БССР при восстановлении разрушенного немецкими захватчиками народного хозяйства БССР (докладчик член-корреспондент Розин).

На сессии будут также заслушаны сообщения академиков и членов-корреспондентов о проделанной ими научно-исследовательской работе и обсужден план научно-исследовательской работы Белорусской Академии Наук на 1942 год. Необходимость созыва данной сессии и обсуждения на ней указанных выше вопросов подчеркивается тем обстоятельством, что в ближайшее время территория БССР будет освобождена от немецко-фашистских захватчиков и задачи восстановления народного хозяйства БССР будут являться первоочередными.

С другой стороны, эта сессия будет являться началом восстановления научной деятельности Белорусской Академии Наук как целого научного учреждения. Созыв данной сессии нами намечен в Москве, так как в Москве находится сейчас Белорусское правительство и ЦК КП(б)Б. Совместное общение академиков и членов-корреспондентов с Белорусским правительством и ЦК КП(б)Б значительно ускорит и облегчит разрешение целого ряда вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью Белорусской Академии Наук.

ЦК КП(б) Белоруссии просит ЦК ВКП(б) разрешить проведение очередной научной сессии Белорусской Академии Наук в гор. Москве.

Список академиков и членов-корреспондентов Академии Наук БССР, которые будут принимать участие в сессии, с указанием их адресов, при сем прилагается.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии *П. Калинин*

14 февраля 1942 г.

Ф. 4п, воп. 33а, спр. 12, арк. 49—50.
Копія. Машынапіс.

Протокол № 81 заседания бюро Центрального Комитета
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

От 17 февраля 1942 года

Присутствовали: Члены бюро ЦК КП(б)Б тт. Калинин, Былинский, Наталевич, Крупеня, Малин, Эйдинов. Секретари ЦК КП(б)Б тт. Авхимович, Горбунов. Зав. отделом ЦК КП(б)Б т. Озирский. Зам. Зав. отд. ЦК КП(б)Б т. Новикова.

[...]

19. Слушали: О сессии Академии Наук БССР.

Постановили: Во изменение постановления ЦК КП(б)Б от 31 января 1942 г. утвердить следующий порядок работы научной сессии Академии Наук БССР:

1. Итоги научной деятельности Академии Наук БССР в 1941 г. (докл. вице-президент Якуб Колас).

2. Белорусская интеллигенция в дни Отечественной войны (докладчик академик Янка Купала).

3. План научно-исследовательской деятельности Академии на 1942 год (президент Академии — Горев).

Срок созыва сессии установить 10 марта 1942 года в гор. Казани.

Просить ЦК ВКП(б) утвердить данное решение.

[...]

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии *П. Калинин*¹

Ф. 4 п, воп. 3, спр. 1214, арк. 111, 114—115. Машынапіс.

¹ Подпіс адсутнічае.

ТАТАРСКАЯ АССР, ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ РАЙОН, ПЕЧИЩИ, МЕЛЬНИЦА, АКАДЕМИКУ ЯНКУ КУПАЛУ

СЕССИЯ БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СОСТОИТСЯ В КАЗАНИ ДЕСЯТОГО МАРТА.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ГОРЕВ

[Адрас адпраўшчыка]

г. Москва, Филипповский пер. 22

Совнарком БССР

19 февраля 1942 г.

Президент Белорусской Академии Наук (Горев)

Ф. 7, воп. 3, спр. 8, арк. 338.

Водпуск тэлеграмы. Машынапіс.

Протокол № 93 заседания бюро Центрального Комитета
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

От 14 апреля 1942 года

Присутствовали: Члены бюро ЦК КП(б)Б тт. Калинин, Наталевич, Былинский, Крупеня. Секретарь ЦК КП(б)Б тов. Горбунов. Зав. отделами ЦК КП(б)Б тт. Озирский, Глазов, Закурдаев, Узилевский. Зав. Особым сектором ЦК КП(б)Б т. Каминский.

1. Слушали: О проведении юбилея 60-тилетия со дня рождения Народного поэта БССР Якуба Коласа (Константин Михайлович Мицкевич).

Постановили: Провести в ноябре 1942 г. юбилей 60-тилетия Народного поэта БССР Я. Коласа (Константин Михайлович Мицкевич).

Создать юбилейную комиссию в составе председателя — Горбунова, секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по пропаганде и агитации, и членов: Крупеня — зам. пред. Совнаркома БССР, Ураловой — нарком просвещения БССР, Лынькова — председатель Союза Советских писателей БССР, Я. Купала — Народный поэт БССР, Александровской — Народная артистка СССР и БССР, Грубе — Союз художников БССР и Астапенко — редактор газеты «Савецкая Беларусь».

Поручить СНК БССР ассигновать необходимые средства на организацию и проведение юбилея Я. Коласа.

Обязать юбилейную комиссию составить план проведения юбилея и представить на утверждение ЦК КП(б) Белоруссии.

Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление.

[...]

3. Слушали: О переименовании агитплаката «Раздавим фашистскую гадину» в газету-плакат «Раздавим фашистскую гадину».

Постановили: Агитплакат «Раздавим фашистскую гадину» переименовать в газету-плакат «Раздавим фашистскую гадину» — издание отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) Белоруссии.

Обязать редколлегию газеты-плаката, наряду с помещаемыми сатирическими материалами, организовать широкую подачу материалов на белорусские темы, которые бы разоблачали лживую, провокационную немецкую пропаганду, а также рисунков и фотодокументов, иллюстрирующих борьбу парти-

зан в тылу у врага, доблесть и мужество Красной Армии — за освобождение Белоруссии.

4. Слушали: О редколлегии газеты-плаката «Раздавим фашистскую гадину».

Постановили: Утвердить редколлегию газеты-плаката «Раздавим фашистскую гадину» в следующем составе: Куликович Н. — ответственный редактор, Якуб Колас, Янка Купала, Кандрат Крапива, З. Азгур, Кузьма Чорный, М. Чаусский.

[...]

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии *П. Калинин*¹

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1214, арк. 177—178, 181.
Машынапіс.

¹ Подпіс адсутнічае.

№ 7

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Казанский городской комитет ВКП(б)

8 июня 1942

8-6-42

г. Казань, Астрономическая, д. 15.

Выдано настоящее тов. Луцевич Ивану Домениковичу (Янка Купала) в том, что он действительно командирован Верховным Советом БССР в г. Москву с обратным возвращением в Казань.

Председатель Верховного Совета БССР *Н. Грекова*

Памета на адвароце: Прибыл г. Москва СНК БССР

18/6—42.

Подпіс, прыкладзена пячатка Кіраўніцтва справамі СНК БССР.

Літаратурны музей Я. Купалы.
Ф. № Б, оп. № IV—РІ,
адз.зах. № 17, л. № 1.
Арыгінал. Машынапіс.

Постановление № 49 Совета Народных Комиссаров
Белорусской ССР

19 июня 1942 г.

г. Москва

Об единовременной выдаче денег народному поэту БССР
Янка Купала

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР постановляет:

1. Выдать народному поэту БССР Янка Купала 2,0 тыс. руб. из суммы сметы на II-й квартал 1942 г. «По союзу писателей».

Председатель Совета Народных
Комиссаров БССР: *И. Былинский*

Зам. Управляющего делами

Совета Народных Комиссаров БССР: *А. Фадеев*

Ф. 7, воп. 3, спр. 1, арк. 76.

Арыгінал. Машынапіс.

Постановление бюро ЦК КП(б) Белоруссии
от 21 июня 1942 г.

О созыве Пленума Союза Советских писателей БССР

Разрешить Правлению Союза Советских Писателей БССР созвать пленум в первой половине июля 1942 года в гор. Москве со следующей повесткой дня:

1. Отечественная война и белорусская литература (докл. тов. Лыньков).

Содоклады:

а) белорусская проза и драматургия (докл. тов. Борисенко);

б) белорусская поэзия (докл. тов. Глебко).

2. О литературной деятельности Янки Купала и Якуба Коласа (Мицкевича) (докл. тов. Крапива).

Калинин

Віза: *Т. Горбунов.*

Ф. 4п, воп. 3, спр. 1228, арк. 23.
Арыгінал. Машынапіс.

30 июня [194]2 г.

1-й Отдел НКВД СССР

Правительственная комиссия по организации похорон народного поэта БССР Янки Купала — Луцевича И. Д. просит допустить в опечатанный номер 414 гостиницы «Москва», где проживал поэт, товарищей Волошина¹ и Посыпкина², разрешив им отобрать из личных вещей Янки Купалы белье, сорочку и галстук, необходимые для похорон.

Председатель комиссии —
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (Т. Горбунов)

Ф. 4п, воп. 33 а, спр. 354, арк. 169.
Машынапіс. Водпуск.

¹ Валошын І. П. — нам. Старшыні СНК БССР.
² Пасыпкін Я. М. — супрацоўнік Пастпрэдства.

№ 11

Протокол № 106 заседания бюро Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

Присутствовали: Члены бюро ЦК КП(б)Б тт. Калинин, Крупеня, Малин. Секретари ЦК КП(б)Б тт. Авхимович, Ганенко, Горбунов, Прохоров. Секретари ЦК ЛКСМБ тт. Зимянин, Притыцкий. Зав. отделами ЦК КП(б)Б тт. Закурдаев, Ключинский. Зам. зав. отделами ЦК КП(б)Б тт. Карпяков, Новикова, Узилевский. Секретари обкомов КП(б)Б тт. Баранов, Минченко, Мовчанский, Сыромятников. Зам. Председателя СНК БССР т. Волошин.

[...]

2. Слушали: О литературном наследстве Народного поэта БССР — Янки Купалы.

Постановили: 1. Все литературные труды: книги, рукописи, изданные и неизданные, письма, переписку Народного поэта с общественными деятелями, фотографии и другие материалы, относящиеся к жизни и деятельности поэта, считать государственной собственностью Белорусской Советской Социалистической Республики.

2. Для собирания всех материалов, относящихся к жизни и деятельности Народного поэта Янки Купалы, организации хранения и подготовку к публикации, создать комиссию в составе:

1. Народного поэта БССР — Якуба Коласа (председатель комиссии).
2. Зам. пред. СНК БССР — тов. Крупеня.
3. Секретаря ЦК КП(б)Б по пропаганде т. Горбунова.
4. Президента Академии Наук БССР — т. Горева.
5. Секретаря Президиума Верховного Совета БССР — тов. Попкова.
6. Директора Института Белорусского языка и литературы тов. Борисенко.
7. Секретаря ЦК ЛКСМБ — тов. Притыцкого.
8. Наркома Просвещения БССР — тов. Ураловой.
9. Писателя — тов. Крапива.

3. До освобождения Белоруссии от немецких захватчиков временное место хранения рукописей и всех материалов Народного поэта определить в г. Уфе, в Белорусском архиве.

4. Поручить Совету Народных Комиссаров БССР обеспечить для хранения материалов, связанных с жизнью и деятельностью Народного поэта, необходимым количеством сейфов и шкафов.

3. Слушали: Об увековечении памяти Народного поэта БССР — Янки Купалы (Ивана Доминиковича Луцевича).

Постановили:

1. В целях увековечения памяти Народного поэта Янки Купалы присвоить Государственному Белорусскому Университету имя Янки Купалы. Впредь университет именовать — Государственный Белорусский Университет имени Янки Купалы.

2. Второму Государственному Драматическому театру БССР присвоить имя Янки Купалы. Впредь театр именовать — Второй Государственный театр БССР имени Янки Купалы.

3. После освобождения Белоруссии от немецких оккупантов соорудить в г. Минске памятник Янке Купале.

4. Поручить Управлению по делам Искусств при СНК БССР провести конкурс на лучший проект памятника Янке Купале.

Просить ЦК ВКП (б) утвердить данное решение. [...]

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии *П. Калинин*¹

Ф.4п, воп. 3, спр. 1236, арк. 60—62, 68.
Машынапіс.

¹ Подпіс адсутнічае.

ЗАПИСЫ

У ДзЛМЯнк (адз. зах. 459—461) захоўваюцца купалаўскія запісы маскоўскіх і казанскіх тэлефонаў і адрасоў асоб, з якімі паэт быў звязаны па службовых і асабістых справах. Акрамя прадстаўленых запісаў ёсць і занатоўкі, зробленыя невядомай рукой.

[АДРАСЫ І ТЭЛЕФОНЫ МАСКОЎСКІЯ]

Е. Н. Посыпкин 56-66-21
З. И. Посыпкина К5-02-44
К. Буйло Тихвинский пер. д. II, кв. 20
Рябинина К5-70-09
(Леонид Сергеевич Соболев)
Астрэйка 22-25
Аршеруни (Военноизд.) К2-90-08
Ред. «Сов.Беларусь» К4-71-83
Грекова 29-54
Глебка, Кучар 23-12
Шемпель 22-25
Гарбуноў 25-10
т. Пономаренко К6-22-59
Лынькоў 30-36
Кузьма Чорны 32-15 (К4-71-83 Сов.Бел.)
Крапіва 30-49
Фадеев 26-14
т. Чагин П. У. 27-26
Наумова К2-89-05 Детиздат.
Резникова К3-48-71
т. Воробьева на русск. языке
Иван Федорович Бабайцев Каланчовка, 29. тел. 2-14-70
Корнейчук 23-44
Уралова 29-20
Кавалеў 12-09
Воробьева 1-18-65

КАЗАНСКИЕ АДРЕСА

Грекова Надежда Григорьевна Астрономич., Горком, тел. 10-06,
тел. дом. 36-10, ул. Гоголя, дом 4, кв. I
Соколова Горком, тел. 31-21
Безручко Монсей Львович Банковская 7, тел. 12-66 и 12-82
Бурепышев Кремль, тел. 6-74
База Треста столовых Пионерская, 14
Бахметьев Владимир Матвеевич ул. Островского, д. 9, кв. 5
Дюкерев Иван Васильевич ул. 25-го Октября, д. 10, кв. 11
Погодин Пушкинская 14, кв. 2, тел. 12-05
Союз писателей 43-91
Гастроном (пайки) Астрономич., тел. 8-77
Гостиница тел. 10-36
Ресторан 13-70
Добыш Федор Иванович, летчик

Александр Максимович Мирецкий Автоотдел, Акад. наук, Астрономич., 5/19, тел. 32-12, универс. соб. 46
Д-р Френкель тел. 40-33
Вознесенский ул. Дзержинского, 11, кв. 54
Шкляев ул. Груздева, 31, кв. 1 (на стыке Бутлерова и Волкова, на сквере направо к оврагу)
Янкелевич Ефрем Григорьевич Нагорная 37, кв. 2
Чаржынскі Держинского, 15, кв. 8.

КНІГІ З УЛАСНАРУЧНЫМ ПОДПІСАМ ЯНКІ КУПАЛЫ

У 1920-я гады Нацыянальная бібліятэка Беларусі (у той час Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна) набыла частку асабістай бібліятэкі Я. Купалы. Захавалася толькі шэсць кніг з уласнаручным подпісам паэта, спіс якіх прыводзіцца ў дадзеным томе. Кнігі выяўлены вядучым бібліятэкарам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Л. Д. Сільной.

Яшчэ дзве кнігі, акрамя названых, захоўваюцца ў ДзЛМЯНК.

1. Грачѳв В. И. Достопамятные дни столетнего юбилея Отечественной войны в Смоленске (1812—1912) / Изд-е Смоленской учёной архивной комиссии.— Смоленск: Губ. тип., 1913.— 63 с.

На тыт. л. чарнілам чырвонага колеру подпіс: «Ив. Луцевич». Побач дарчы надпіс В. І. Грачова М. Гарэцкаму: «Глубокоуважаемому труженику, работнику для блага родины М. Горецкому от В. Грачѳва. 30 декабря 1918 г.».

Ба2444, інв. № Б2444.

2. Древне-русский город Слуцк и его святыни: Исторический очерк, с шестью гравюрами. Сост. Ф. Ф. Серно-Соловьевич.— Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1896.— 38 с.

На тыт. л. чарнілам чорнага колеру подпіс: «Ив. Луцэвіч».

Ба 2478, інв. № Б2478.

3. Краснянский В. Г. Минский департамент Великого княжества Литовского. (Эпизод из истории войны 1812 г.) — С.-Пб.: Сенат тип., 1902.— 72 с. (Отд. отт. Из ЖМНП за 1902 г.).

На тыт. л. чарнілам чырвонага колеру подпіс: «Ив. Луцевич».

Ба 2473, інв. № Б 24 74.

4. Краткое историческое описание Смоленского Успенского кафедрального собора.— Смоленск: Тип. П. А. Силина, 1894.— 32 с.

На вокл., на тыт. л., на адвароце франтыспіса чарнілам чырвонага колеру стаяць подпісы: «Ив. Луцевич».

Ба 2443, інв. № Б2443.

5. Сапунов А. Древности Спасо-Ефросиниевского девичьего монастыря в Полоцке.— Б. м., б. г.— 23 с. (Отд. отт. из «Полоцких епарх. Ведомостей», 1885, № 8—10.)

На с. 1 чарнілам чорнага колеру подпіс: «Ив. Луцэвіч». Побач штамп: «Рожанщинская библиотека Семеновских» (паўтараецца і на сс. кнігі). У гэсце шматлікія праўкі і дапіскі простым алоўкам.

Ба 2483, інв. № Б2483.

6. Церемония встречи, проводов и следования Св. Мошей Преподоб. Ефросинии, Княжны Полоцкой, по Витебской губернии с кратким путеводителем по гор. Полоцку, местом положения Св. Мошей.— Витебск: Губ. тип., 1910.— 29 с.

- На с. 1 чарнілам карычневага колеру подпіс: «Ів. Луцэвіч».
 Ба 2476, інв. № Б2476.
7. Портреты и другие изображения Петра Великого: Памяти 30 мая 1872 года. — С.-Петербург, 1872.
 На тыт. л. чарнілам чырвонага колеру подпіс: «Ив. Луцевич».
 КП 18 495.
8. Отечественная война 1812 г. в пределах Смоленской губернии — С.-Петербург, 1912—428 с.
 На тыт. л. і на с. V «Предисловие» чарнілам чырвонага колеру подпіс: «Ив. Луцевич».
 На тыт. л. таксама чарнілам чырвонага колеру, але не вельмі разборліва напісана лічба.
 У кнігу ўкладзены машынапіс верша «А ў Вісле плавае тапелец...».
 КП 763-а.

ЗАЎВАГІ

У некаторыя дарчыя надпісы, каментарыі да твораў Янкі Купалы, уключаных у дадзенае выданне, уносяцца наступныя ўдакладненні:

Том 5, с. 223 (верш «Новая восень»)

У НАРБ (ф. 4п, воп. 14, адз. зах. 251) захоўваецца неаўтарызаваны машынапіс без подпісу, пад тэкстам дата: 27 верасня 1930 г.

Том 8

С. 373.

Трэба: *М. Кімонт — маеца на ўвазе Ячыноўская (Кімонт-Ячыноўская, Ячыноўская-Кімонт) Марыя...* — і далей па тэксце.

С. 406.

Трэба: Луцкевіч Антон Іванавіч (1884—1942).

Том 9, кн. I

С. 261. Ліст да В. Ф. Станкевіча.

Трэба: *...przyjeżdżay z Władka do Karlsbabu. Ot zabawimysę...* — і далей па тэксце.

С. 342. Дарчы надпіс А. Ермаловічу.

Трэба: *Sieliszczę.*

С. 354. Дарчы надпіс Я. Обсту.

Трэба: *pamiętkę, Petersburg.*

С. 358. Дарчы надпіс Л. М. Рагоўскаму.

Трэба: *dowód, głębokiego, poświęcanych, Białoruskiey, Kupala, Petersburg, dowód, pokładanych, białoruskiey, ośiagowuycę, Kupala.*

С. 644. Каментарый да «Пісьма беларускага народа Вялікаму Сталіну».

Трэба: Тэкст «Пісьма...» быў вышыты па шоўку ў выглядзе кнігі і пакладзены ў адмысловы куфар... — далей па тэксце.



Дадзены том складаецца з раздзелаў:

Дапаўненні да папярэдніх тамоў.

Летапіс жыцця і творчасці.

Дадатак.

Алфавітны даведнік да 1—9 тамоў.

У першы раздзел уваходзяць прыпеўкі «Не плюй у карытца...»; тэлеграма і лісты да А. С. Новікава-Прыбоя, а таксама ліст у газ. «Звязда», які быў выяўлены ў час падрыхтоўкі да выдання другой кнігі 9 т. Працягваецца публікацыя дарчых надпісаў, калектыўных матэрыялаў і службовых дакументаў.

У другі раздзел увайшоў «Летапіс жыцця і творчасці». У параўнанні з папярэднімі Зборамі твораў істотна пашыраны і дапоўнены новымі матэрыяламі.

У трэцім раздзеле прадстаўлены дакументы да «Летапісу...», назвы кніг з асабістай бібліятэкі Я. Купалы з уласнаручнымі подпісамі, а таксама змешчаны ўдакладненні да каментарыяў у папярэдніх тамах.

Службовыя дакументы, якія захоўваюцца ў НАРБ, прадстаўлены і падрыхтаваны Гесь А. М., Селяменевым В. Д. і Скалабанам В. У.

Усе матэрыялы, змешчаныя ў дадзеным томе, уключаюцца ў Збор твораў упершыню, а большая частка з іх друкуецца наогул упершыню.

Не плюй у карытца... (с. 7)

Друкуецца і датуецца па белавым аўтографу, які захоўваецца ў ДзЛМЯнК (адз. зах. 222а, л. 1—2). Тэкст прыпевак выяўлены Я. Саламевічам.

Публікуецца ўпершыню.

У ДзЛМЯнК захоўваецца і чарнавы аўтограф (адз. зах. 223-а, л. 1).

Паводле ідэйнага зместу і даты напісання прыпевак можна меркаваць, што яны прызначаліся для п'есы «Тутэйшыя». Прыпеўкі маглі быць агучаны ў час першай і адзінай яе пастаноўкі на сцэне БДТ-1 (лістапад 1926 г.).

Двухрадкое («Далі шэсць паведаў // Ну, дзякуй за гэта!»), узноўленае М. М. Улашчыкам па памяці і надрукаванае ў кн. А. Каўкі «Жывом!» (М.—Мн., 1997. С. 144), дае падставы меркаваць, што М. М. Улашчык ведаў гэты афарызм у той перыяд.

...А нам чужы статут // Паднёс пяць паведаў, — // Жыві і ўладай тут! // Ну, дзякуй за гэта! — Паводле заключэння Рыжскага мірнага дагавора 18 сакавіка 1921 г., у склад БССР, абвешчанай 31 ліпеня 1920 г., увайшлі не 5, а 6 няпоўных паведаў Мінскай губерні: Бабруйскі, Барысаўскі, Мазырскі, Чэрвеньскі, частка Мінскага і Слуцкага. Тэрыторыя БССР складала 52 398 км², на ёй пражывала каля 1,5 млн. чалавек. Магілёўская і Віцебская губерні ў 1919 г. увайшлі ў склад РСФСР. Гродзенская губерня, амаль палова Мінскай і беларускія паветы Віленскай губерні адышлі да Польшчы.

<У рэдакцыю газ. «Звязда»> (с. 8)

Друкуецца і датуецца па газ. «Звязда», 1931, № 96, 8 крас. у рубрыцы «Лісты ў рэдакцыю».

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Ліст пасланы ў «Звязду» ў сувязі з «Рэзалюцыяй пратэсту пісьменнікаў БССР супраць крывавага фашысцкага тэрору ў Заходняй Беларусі» («Звязда», 1931, № 94, 6 крас.), пад тэкстам якой адсутнічае подпіс Я. Купалы.

Да А. С. Новікава-Прыбоя (с. 9)

Друкуецца па кн. «Шляхам гадоў» (Мн., 1990. С. 115—120), дзе ўпершыню надрукавана ў публікацыі Я. Саламевіча «Янка Купала і А. С. Новікаў-Прыбой: новыя матэрыялы».

Віншаванне накіравана пісьменніку ў сувязі з 60-годдзем з дня нараджэння.

Тэлеграма захоўваецца ў ІРЛІ (ф. 500, воп. 2, адз. зах. 119).

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Новікаў-Прыбой Аляксей Сілыч (сапр. Новікаў, 1877—1944), рускі пісьменнік.

Раман «Цусіма» (ч. 1—2, 1932—1935).

Да А. С. Новікава-Прыбоя (с. 9)

Друкуецца па кн. «Шляхам гадоў» (Мн., 1990. С. 115—120), дзе ўпершыню надрукаваны ў публікацыі Я. Саламевіча «Янка Купала і А. С. Новікаў-Прыбой: новыя матэрыялы».

Датуецца па паштовым штэмпелі.

Аўтограф захоўваецца ў ІРЛІ (ф. 500, воп. 2, адз. зах. 119, л. 5).

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Я недавно был в Москве. — Паэт знаходзіўся ў Маскве ў пачатку ліпеня 1938 г. Аб гэтым сведчаць дарчыя надпісы на перакладзе «Слова аб палку Ігаравым» (Мн., 1938), якія Я. Купала падараваў Л. І. і М. В. Ісакоўскім 8.VII—38 г.

Думаю во второй половине августа быть в Москве. — Звесткі, якія б пацвердзілі знаходжанне паэта ў Маскве ў жніўні месяцы, адсутнічаюць.

Весь май пролежал каким-то воспалением легких... — У пачатку мая 1938 г. Я. Купала цяжка захварэў. 5 мая Я. Колас пісаў С. М. Гарадзецкаму: «С Янкой неблагополучно. Лежит серьёзно больной... Температура не спадает. Доходила до 39°». І толькі 13 мая Я. Колас паведаміў С. М. Гарадзецкаму: «Янка на шыроком пути к выздоровлению. Кризис у него был 11 или 10 мая... Болезнь была в очень тяжелой форме — крупозное воспаление лёгких» (Я. Колас. Збор твораў: У 14 т. — Мн., 1977. Т. 13. С. 165—166).

Да А. С. Новікава-Прыбой (с. 10)

Друкуецца па кн. «Шляхам гадоў» (Мн., 1990. С. 115—120), дзе ўпершыню надрукаваны ў публікацыі Я. Саламевіча «Янка Купала і А. С. Новікаў-Прыбой: новыя матэрыялы».

Датуецца па змесце ліста.

Аўтограф захоўваецца ў ІРЛІ (ф. 500, воп. 2, адз. зах. 119, л. 7).

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

...в последний мой приезд.— Гаворка ідзе пра знаходжанне Я. Купалы ў Маскве, дзе ён прымаў удзел у нарадзе аб становішчы і далейшым развіцці мастацтва ў Беларусі, якая праходзіла 20—21 кастрычніка.

...в первых числах ноября еду в Цхалтубо.— Паэт паехаў у Цхалтуба пасля 3 лістапада (ПЗТ, т. 5, с. 254).

КАЛЕКТЫЎНАЕ

У Народны Камісарыят асветы Беларусі (с. 12)

Друкуецца і датуецца па машынапісным тэксце, які захоўваецца ў НАРБ (ф. 4, воп. 3, спр. 27, л. 5—5 адв.).

У машынапісе ўласнаручныя подпісы пісьменнікаў і пастскрыптам М. Чарота.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Зварот пісьменнікаў быў разгледжаны на бюро ЦК 1 ліпеня 1927 г.

...акадэмічнае канферэнцыі ў канцы 1926 г. ...— Відаць, маецца на ўвазе акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі, якая праходзіла 14—21 лістапада 1926 г.

...разгром Беларускай сялянска-рабочай Грамады ў Заходняй Беларусі.— Беларуска-сялянска-рабочая Грамада (БСРГ), масавая легальная рэвалюцыйна-дэмакратычная, нацыянальна-вызваленчая арганізацыя працоўных Заходняй Беларусі ў 1925—1927 гг. 21/III 1927 г. Грамада афіцыйна забаронена. У 1927—1929 гг. адбыліся судовыя працэсы над членамі Грамады.

У Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саветаў БССР (с. 13)

Друкуецца па газ. «Літ. і мастацтва», 1992, 24 крас., дзе ўпершыню надрукаваны ў публікацыі В. і Г. Грыгор'евых.

Датуецца 25 кастр. 1927 г.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Аляхновіч Ф. (Аляхновіч Францішак Каролевіч; псеўд. Ю. Монвід, Ягор Монвід, 1883—1944) — беларускі драматург і тэатральны дзеяч. 1 студзеня 1927 г. Ф. Аляхновіч быў арыштаваны ў Віцебску, дзе рыхтавалася да пастаноўкі яго п'еса.

Ліст у Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саветаў БССР з'явіўся першым зваротам беларускай інтэлігенцыі да ўладаў вызваліць Ф. Аляхновіча, паколькі Калегія АДПУ вынесла пастанову: «Аляхновіча Ф. К. заключыць у канцэнтрацыйны лагер тэрмінам на дзесяць гадоў».

10 снеж. 1928 г. група літаратараў і грамадскіх дзеячаў Беларусі ізноў звярнулася да Старшыні народных камісараў тав. М. Галадзедзі дараваць Ф. Аляхновічу волю, паколькі «27 сак. 1928 г. было вырашана амністыі ў адносінах да Ф. Аляхновіча не прыняць»¹.

Праз сем гадоў улады пагадзіліся абмяняць Ф. Аляхновіча на Б.Тарашкевіча, які быў арыштаваны польскімі ўладамі.

Да навуковых і культурных дзеячоў і працоўных усяго свету (с. 14)

Друкуецца па газ. «Савецкая Беларусь», 1928, № 53, 2 сак., дзе ўпершыню апублікавана.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

¹ Янка Купала. Поўны збор твораў: У 9-ці т. Том IX. С. 479.

Друкавалася таксама ў газ. «Звязда», 1928, 2 сак. і ў кнізе «Беларуская сялянска-работніцкая Грамада», Мн., 1928, с. 50—54. Захаваўся машынапісны тэкст на рускай мове (НАРБ. Ф. 4п, воп. 21, спр. 115, арк. 59—61 адв.), надрукаваны ў зб. «Знешняя палітыка Беларусі», т. 3, Мн., 2001, с. 18—20, дзе недакладна датуецца 4 сакавіка 1928 г.

Вядомы таксама падпісаныя Я. Купалам калектыўныя адозвы «Супроць катаржнага прысуду над Грамадой» (25.05.1928 г., гл. дадзенае выданне, т. 8, с. 294—297) і «Адозва да культурных дзеячоў і працаўнікоў СССР і ўсяго свету» (24.02.1929 г., гл. дадзены том, с. 16—18).

Камітэт па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады створаны 26.02.1928 г. у Мінску для арганізацыі пратэстаў супраць рэпрэсій у Заходняй Беларусі над членамі Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. Падаём пратакол № 2 пасяджэння прэзідыума Камітэта:

Пратакол № 2 пасяджэння прэзідыума камітэта навуковых працаўнікоў і пісьменнікаў па абароне «Беларускай сялянска-работніцкай Грамады» ад 1 сакавіка 1928 г.

Прысутнічалі: тт. Янка Купала, Якуб Колас, Вальфсон, Сянкевіч і Клыс.

Парадак дня:

- 1) План працы.
- 2) Парадак дня Пленума Камітэта.
- 3) Бягучыя справы.

1) План працы:

1. Адозву да замежных культурнікаў перакласці на ангельскую, нямецкую, французскую, эсперанто, расейскую і ўкраінскую мовы. Адозву разаслаць у замежную прэсу, культурным установам і паасобным дзеячам культуры і навукі.

Даручыць т. Клысу сабраць адрасы ў ВОКС¹ і ў іншых установах.

2. Выдаць невялікую брашуру (½ да 1 аркуша) аб становішчы Заходняй Беларусі і працэсе Грамады. У брашуры змясціць кароткі нарыс гісторыі і эканомікі Зах^одняй Беларусі і выявіць твар Грамады. Даць клішэ беларускіх паслоў. Як дадаткі змясціць адозву камітэта і пратэст к-та да ўрада Польшчы. Брашуру даручыць напісаць т. Ігнатоўскаму ў працягу тыдня.

3. К-ту звярнуцца з пратэстам да суда (магчыма, копію паслаць ураду). Праект пратэсту даручыць напісаць т. Вальфсону і Грэдзінгеру.

4. Лічыць мэтазгодным паслаць 2-х таварышаў у Нямеччыну (Берлін), Чэхаславакію (Прага) і Францыю (Парыж).

Што датычыцца СССР, звярнуцца ад імя камітэта і секцыі навуковых працаўнікоў да навуковых працаўнікоў Масквы, Ленінграда, Харкава, Кіева і Адэсы, каб яны арганізавалі кампанію пратэсту. Лічыць пажаданым пасылаць дакладчыкаў у вышэйпамянёныя гарады на сходы, скліканыя і арганізаваныя мясцовымі секцыямі навуковых працаўнікоў.

Апрача агульных лістоў можна паслаць персанальныя лісты к паасобным выдатным вучоным, напрыклад, у Ленінград — Альдэнбургу, Зялінскаму; у Маскве — Ціміразеву, Брушкінай, Лупалу, Заблудоўскаму, у Краснадары — Ленскаму, у Харкаве — Сяленкоўскаму і Багалею.

5. У Лігу праў чалавека паслаць адозву з адпаведным лістом.

6. Звярнуцца з лістом ад камітэта да культурных прагрэсіўных дзеячоў Польшчы (можа ў выглядзе адчыненага ліста). Праект даручыць зладзіць тт. Ластоўскаму і Цвікевічу.

7. Напомніць сябрам камітэта аб неабходнасці супрацоўнічаць у мясцовых газетах. Лічыць пажаданым выступленні па радыё наступных таварышаў: 1) Гарэцкі Г. 2) Цвікевіч А. 3) Смоліч, 4) Ластоўскі, 5) Сянкевіч, 6) Клыс (па-польску), 7) Вальфсон (па-расейску), 8) Ашаровіч (па-яўрэйску).

8. Вылучыць камісію ў складзе: тт. 1) Сянкевіч, 2) Некрашэвіч, 3) Цвікевіч і 4) Цішка Гартны.

9. Прасіць т. Сянкевіча звярнуцца да Украінскай прэсы, каб яна больш увагі ўдзяляла працэсу Грамады.

¹ ВОКС — Усесаюзнае таварыства культурных сувязей з заганіцай.

10. Каштарыс:			
1) Пошта і машыністкі			200 р.
2) Пераклады на 7 мовах			350 р.
3) Выданне брашуры:			
На беларускай мове	40.000 экз.		
« расейскай «	20.000 »		
« ангельскай «	1000 »		
« французскай «	1000 »		
« нямецкай «	1000 »		
« эсперанто «	1000 »		
« яўрэйскай «	7000 »		
« польскай «	5000 »		1560 р.
	<u>76.000</u>		2110 р.

Увага: Бел., рас., польс., яўр. брашуры далучаюцца як дадатак да адпаведных газет.

4) Камандзіроўка за межы 2 чал. на 1 мес.	1500 р.
5) Непрадугледжаныя расходы	1000 р.
6) Выезды дакладчыкаў па СССР па 100 р.	500 р.
	<u>Разам</u>
	5110 р.

2) Парадак дня

Пленума Камітэта:

1) Зачытанне пратаколаў камітэта № 1 і Прэзідыума №№ 1 і 2.

2) Зацвярджэнне плана працы.

3. Бягучыя справы.

Даручыць тав. Клысу даваць шырокую інфармацыю ў прэсу аб дзейнасці камітэта.

Старшыня [Я. Купала]

НАРБ. Ф. 4п, воп. 21, спр. 115, арк. 65—66. Машынапіс. Вядомы таксама варыянт з праўкамі алоўкам, зробленымі, відаць, у Бюро ЦК КП(б)Б (ф. 4п, воп. 3, спр. 28, арк. 51—52, часткова надрукаваны ў зб. «Знешняя палітыка Беларусі», т. 3, Мн., 2001, с. 17—18).

Закрытае пасяджэнне Бюро ЦК КП(б)Б 2 сакавіка 1928 г. было цалкам прысвечана кампаніі па абароне Беларускай сялянска-работніцкай Грамады:

Протокол № 13 закрытага засядання Бюро КП(б)Б от 2-го марта 1928 г.

Присутствовали: тт. Кнорин, Василевич, Голодод, Абрамчук, Игнатовский, Червяков, Карклин, Борушко, Бейлин, Акулик, Славинский, Иванов, Кремер, Сенкевич, Гарбуз, Виленстович, Клыс.

Слушали:

1. О процессе Грамады.

Постановили:

1. Считать необходимым посылку корреспондента на процесс Грамады от газеты «Савецкая Беларусь». Предложить тов. КОЗЮРЕ срочно согласовать этот вопрос по линии НКВД.

2. Выдвинуть кандидатуру тов. Шушкевича-Третьякова корреспондентом от «Савецкай Беларусі» на процесс Грамады.

2. О комитете белорусских писателей и ученых по защите Грамады (тов. Козюра).

1. Комитет утвердить в составе 17 человек, в состав комитета ввести тт. Сенкевича и Игнатовского.

2. Окончательное утверждение Комитета внести на Секретариат.

3. Протокол засядання Прэзідыума камітэта навучных работнікаў і пісатэляў па абароне Грамады (тов. Сенкевич).

1. Согласиться с решением Президиума Комитета научных работников и писателей (протокол № 2). В пункте 2 — вместо тов. Игнатовского — тов. Горецкому Гавриле.

По пункту 4: Считать возможным при запросе посылки докладчиков по отдельным городам БССР использовать поездку научных работников и писателей по этим вопросам.

По пункту 6: Поручить Президиуму обсудить вопрос, к кому можно было бы обратиться с этим письмом.

По пункту 7: Все речи выступлений должны быть написаны и оставлены на радиостанции.

По п. 9: Через ЦК ВКП(б).

По п. 10: Поручить тов. Сенкевичу разработать вопрос о сборе средств. Взаимобразно 1000 рублей получить от Красного Креста.

2. Признать возможным вынесение решения Комитетом о целесообразности поездки представителей от комитета за границу, согласовав этот вопрос в срочном порядке с НКВД.

Считать возможным израсходование редакцией «Звезда» до 1000 р. на содержание корреспондента сверх отпущенной дотации.

1. Об оплате корреспондента «Звезда» по процессу Громады (тов. Осьмов).

Секретарь ЦК КП(б)Б (В. Кнорин)

НАРБ. Ф. 4п, воп. 3, спр. 28, арк. 50.
Арыгінал. Машынапіс.

Першы сакратар ЦК КП(б)Б В. Г. Кнорын 4 сакавіка накіраваў адозву «Да навуковых і культурных дзеячоў і працоўных усяго свету» сакратару ЦК ВКП(б) С. В. Касіору і звярнуўся з просьбай санкцыянаваць план работы Камітэта. Палітбюро ЦК ВКП(б) 15 сакавіка 1928 г. санкцыянавала арганізацыю Камітэта. Вядомы таксама ліст Наркома замежных спраў СССР Г. В. Чычэрына Генеральнаму сакратару ЦК ВКП(б) І. В. Сталіну ад 18 сакавіка 1928 г., у якім паведамлялася пра ўдзел НКЗС СССР у арганізацыі і дзейнасці Камітэта і падкрэслівалася неэтазгоднасць звярнуцца Камітэту з пратэстам да польскага суда ў Вільні (гл. Знешняя палітыка Беларусі, т. 3. Мн., 2001, с. 21—24).

Камент. В. У. Скалабана.

Адозва да культурных дзеячоў і працаўнікоў СССР і ўсяго свету (с. 16)

Друкуецца па газ. «Савецкая Беларусь», 1929, № 44, 24 лют., дзе ўпершыню апублікавана.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Напісана да гадавіны разгрому Беларускай сялянска-работніцкай Грамады. (Гл. дадзены том, с. 14.)

<Віншаванне А. Гурло> (с. 19)

Друкуецца па газ. «Савецкая Беларусь», 1929, № 297, 29 снеж., дзе ўпершыню апублікавана.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Напісана з нагоды 20-гадовага юбілею літаратурнай дзейнасці Алеся Гурло.

Гурло Аляксандр Каандратавіч; 1892—1938) — беларускі паэт. Удзельнік Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый, грамадзянскай вайны. У

1921 г. вярнуўся на Беларусь і працаваў у Інбелкульце і ў Інстытуце мовы АН БССР. Быў членам літаратурных аб'яднанняў «Маладняк», «Полымя», «Пробліск». У 1930 г. рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны ў 1957 г.

Выдаў зб. паэзіі «Барвёнак» (1924); «Спатканні» (1925); «Сузор'і» (1926); «Зорнасць» (1927); «Межы» (1929).

Стойкаму большавіку — прывітанне! (с. 19)

Друкуецца па газ. «Літ. і мастацтва», 1932, № 8, 15 мая, дзе ўпершыню апублікавана.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Прывітанне беларускіх пісьменнікаў М. М. Галадзеда з нагоды пяцігоддзя яго работы на пасадзе Старшыні СНК БССР.

Галадзед Мікалай Мацвеевіч (1894—1937) — партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР. У 1927—1937 гг. — Старшыня СНК БССР. Арыштаваны органамі НКУС у Маскве. Накіраваны ў Мінск, дзе ў час чарговага допыту 21 чэрв. 1937 г. выкінуўся з акна 5-га паверха будынка НКУС. Рэабілітаваны ў 1956 г.

Рэзалюцыя пратэсту пісьменнікаў БССР (с. 20)

Друкуецца па газ. «Звязда», 1932, № 120, 30 мая, дзе ўпершыню апублікавана пад агульным загалоўкам «Разгром ТБШ і ліквідацыя рэштак беларускага школьніцтва польскім фашызмам выклікала буру гневу і абурэння сярод пралетараў чырвонага Менску».

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Таварыства беларускай школы (ТБШ) — культурна-асветная арганізацыя ў Заходняй Беларусі ў 1921—1936 гг. Створана на аснове рашэння Цэнтральнай беларускай школьнай рады ў Вільні, статут зацверджаны 1.7.1921 г. Да яго далучылася ТБШ у Радашковічах, заснаванае Б.А.Тарашкевічам 7.12.1921 г. Акрамя Тарашкевіча кіраўнікамі і актыўнымі дзеячамі ТБШ у розны час былі Р. К. Астроўскі, Ф. І. Валынец, Я. Е. Гаўрылік, І. М. Грэцкі, І. С. Дварчанін, П. П. Кізевіч, П. С. Крынчык і інш. Галоўная мэта таварыства — «распаўсюджваць і дапамагаць асвеце сярод беларусаў, пашыраць беларускія школы і беларускую асвету наогул». ТБШ зрабіла значны ўклад у вызваленчую барацьбу ў Заходняй Беларусі: выступала супраць паланізацыі, сацыяльнага прыгнёту, праводзіла шырокую дзейнасць па адкрыцці беларускіх школ, павышала агульнаадукацыйны і культурны ўзровень насельніцтва, яго нацыянальную свядомасць. Улады буржуазнай Польшчы ўсяляк перашкаджалі дзейнасці ТБШ, забаранялі з'езды, закрывалі ўправы, гурткі, клубы, бібліятэкі, арыштоўвалі і судзілі кіраўнікоў. У 1937 г. ТБШ было забаронена польскімі ўладамі.

Сацыялістычны рахунак (с. 21)

Друкуецца па часоп. «Полымя», 1933, № 10, дзе ўпершыню апублікаваны.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Памяці Эдуарда Багрыцкага (с. 25)

Друкуецца па газ. «Літ. і мастацтва», 1934, № 8, 16 лют., дзе ўпершыню апублікавана.

Датуецца годам апублікавання.

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Багрыцкі Эдуард Георгіевіч (сапр. Дзюбін, 22.10.1895—16.02.1934), рускі паэт. Быў знаёмы з Я. Купалам. Неаднаразова сустракаліся ў Мінску, Маскве. Пэўны час перапісваліся, але лісты не захаваліся. Э.Багрыцкі пераклаў на рускую мову восем вершаў Я.Купалы: «Заклятая кветка», «Плача восень», «Удосвітак», «Зімой у лесе», «Снег», «Паязджане», «Крым», «Дзве таполі», якія ўвайшлі ў кнігу «Сборник стихов». М.— Л., 1930.

Протест белорусских общественных деятелей против зверств германских властей, чинимых над народом Белоруссии (с. 26)

Друкуецца і датуецца па машынапіснай копіі, якая захоўваецца ў НАРБ (ф. 4, воп. 33 а, спр. 161, лл. 100—107).

У Збор твораў уключаецца ўпершыню.

Захоўваецца таксама яшчэ адзін варыянт гэтага пратэсту са значнымі розначытанямі (НАРБ, ф. 750, воп. 1, спр. 223, лл. 19—29). Пералік асоб, падпісаўшых пратэст, адсутнічае.

СЛУЖБОВЫЯ ДАКУМЕНТЫ

№ 1. *Прыблізны месячны каштарыс па рэдагаванню часопіса «Беларускае жыццё» (с. 32)*

Друкуецца па аўтографе, які захоўваецца ў НАРБ (ф. 368, воп. 1, спр. 21, арк. 340). Уверсе — рэзалюцыя К. Цярэшчанкі: «Да спраў «Беларускага жыцця». 19.IV.20 г.».

Публікуецца ўпершыню.

№ 2. *Каштарыс часопіса «Беларускае жыццё» з 15 красавіка да 15 мая 1920 г. (с. 33)*

Друкуецца па аўтографе, які захоўваецца ў НАРБ (ф. 368, воп. 1, спр. 21, арк. 339—339 адв.). На чарнавым варыянце (арк. 328—328 адв.) — рэзалюцыя К.Цярэшчанкі: «На разгляд Пленума Нац. Кам. 21.IV.20 г.».

Публікуецца ўпершыню.

Рэдактар «Беларускага жыцця» Ф. Аляхновіч 31 сакавіка 1920 г. падаў заяву ў Беларуска-нацыянальны камітэт аб адстаўцы і паведаміў, што Я. Купала згодны стаць рэдактарам часопіса (НАРБ, ф. 368, воп. 1, спр. 17, арк. 45).

№ 3. *Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Вольны сцяг», № 5 (7) (с. 34)*

Друкуецца па рукапісе, напісаным невядомай рукой з уласнаручным подпісам Я. Купалы. Захоўваецца ў НАРБ (ф. 42, воп. 70, спр. 3, арк. 195—196). На арк. 195 паметка і рэзалюцыя: «К пратаколу Літ. Камісіі ад 17/XII—21 г. № 3», «Оплатить 13/XII 1921 г. Зам. пред. А[кадемиического] Ц[ентра] С. Некрашевич».

Прыкладзена гербавая пячатка Акадэмічнага цэнтра Народнага камісарыята асветы БССР.

Публікуецца ўпершыню.

№ 4. *Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Зоркі» № 4 (с. 36)*

Друкуецца па рукапісе, напісаным С. Плаўнікам (З. Бядулем), з уласнаручным подпісам Я. Купалы. Арыгінал захоўваецца ў НАРБ (ф. 42, воп. 3, адз. зах. 70, арк. 201 — адв. 202). На арк. 201 паметка: «К пратаколу Літ. Камісіі ад 17/XII—21 г. № 3».

Публікуецца ўпершыню.

№ 5. *Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Зоркі» № 5 (с. 38)*

Друкуецца па рукапісе, напісаным С. Плаўнікам (З. Бядулем), з уласнаручным подпісам Я. Купалы. Арыгінал захоўваецца ў НАРБ (ф. 42, воп. 3, адз. зах. 70, арк. 199—200). На аркушы 199 паметка: «К пратаколу Літ. Камісіі ад 17/XII—21 г. № 3».

Публікуецца ўпершыню.

АЛФАВІТНЫ ДАВЕДНІК*



А зязюлька кукавала... («Як на свет радзіўся Янка...») —	4	103	393
А мы сабе сеем і сеем («А мы сабе сеем і сеем...») —	5	139	254
А ты, браце, спі! —————	1	207	385
А ты, сiраціна... («А ты, сiраціна, жыві...») ———	3	180	317
А ў бары, бары... —————	4	85	387
А ў Вісле плавае тапелец... («Балюе панская Варшава...») —————	5	11	223
А ўсё ж такі мы жывём!.. —————	8	40	370
А хто маю долю пойме? («А хто маю долю пойме?...») —	2	170	319
А хто там ідзе? —————	1	196	378
А я думаў... («А я думаў — сонца да нас не загляне...») —	5	130	252
А як мы з хаткі выходзім... («А як мы з хаткі выходзім...») —	2	50	279
А як нам зоркі загаснуць... («А як нам зоркі загас- нуць...») —————	2	161	317
А яна... («Гэткім шчырым каханнем яе атуліў...») —	4	22	360
Аб дзяўчыне («Аб дзяўчыне яшчэ не пяяў...») ———	4	154	411
Аб мужыцкай долі («Ходзяць гутаркі па свеце...») —	2	36	274
Аб мужыцкай долі (1. «Дайце скрыпку мне маю...», 2. «Кепска жыці! дый што зробіш...», 3. «Сагнуў- шы плечы ў крук...», 4. «За сахой, бараной...», 5. «Як выйду з хаты...», 6. «Эх, дзяцюк, хама ўнук...», 7. «Сажань шырынёю...», 8. «Нашто хлеб, нашто багацце...») —————	3	129	306
Аб Сталіне-сейбіту («Аб Сталіне-сейбіту песня мая...») —	5	163	259
Абвілася краіна... («Абвілася краіна...») ———	5	43	232
Абнімі... («Абнімі ты мяне, маладая...») ———	3	124	304
Агароднік —————	1	284	401

* Першая калонка лічбаў — том выдання, другая — тэкстаў, трэцяя — каментарыяў.

Агляд кніг —————	8	32	368
Ад Інбелкульта — да Акадэміі навук —————	8	110	390
Ад мінскіх дзяцей («Ад дзіцячай згоднай, буйнай...»)	4	110	396
Ад рана да рана... —————	1	203	384
Адбудова Беларусі —————	8	57	375
Адвечная песня —————	7	7	369
Адгукніся, душа!.. («Адгукніся, душа...»)	2	154	316
Адзін —————	1	75	350
Адзінаццаць месяцаў... («Адзінаццаць месяцаў...»)	5	19	226
Адказ камсамольцам Случчыны —————	8	302	430
Адкрыты ліст Я. Купалы —————	8	114	394
Аднаасобніку («Што ты спіш? для каго?..»)	5	131	252
Адплата кахання —————	6	32	400
Адповедзь —————	1	185	375
Адступнік («Дажывае стара маці...»)	3	198	323
Адцвітанне («Не шасцяць каласы...»)	2	92	294
Адчуванняў разліў («Светларусая гладзь расхвалёва- ных ніў...») —————	4	255	434
Адшчапенцам (заходнім) («Адкуль і хто яны, адмен- цы?..») —————	4	129	406
<Академіку В. І. Пичета> —————	8	201	412
Акоў паломаных жандар... («Акоў паломаных жан- дар...») —————	4	133	407
Алеся («Кукавала зязюля...») —————	5	65	239
Антанта —————	8	73	379
Апекунам («І трудна ж, трудна...») —————	2	81	289
Аратаму («Ну, годзе ўжо спаці!..») —————	2	9	265
Араты («Цягнецца араты...») —————	2	32	273
«Арліныя крыллі...» —————	4	25	361
Арлянтам («Гэй, узвейце сваім крыллем...») ———	4	119	399
Асеннім вечарам («За хатай асеннія шумы...») ———	3	179	317
Асёл і навука («Аслова невуцтва не раз...») ———	2	11	266
Асёл і яго цень («Асёл, убачыўшы ў вадзе...») ———	3	196	322
Аўтарцы «Скрыпкі беларускай» —————	1	126	360
Ах, ці доўга... —————	1	210	386
Б'юць на трывогу званы... («Б'юць на трывогу зва- ны...») —————	3	195	322
Бабулька — прадаўчыца зёлак —————	1	238	392
Бай («Бегаў бай па сцяне...») —————	4	96	390
Банцароўна —————	6	79	408
Барацьбіту за перадавыя ідэі чалавецтва —————	8	305	430
Барысаў —————	6	166	414
Бацькаўшчына («З зямлёй і небам звязывае мяне ніць...») —————	4	19	360
Беззямельныя («Жывём, забытыя людзьмі...») ———	2	159	317
Безназоўнае —————	6	120	411

Беларус («Сеў, як той крыж на расстаі...») ———	2	147	314
Беларусі ардэнаноснай («Чым ты была, Беларусь, мая родная...») —————	5	59	238
Беларускае войска —————	8	62	376
Беларускай выдавецкай суполцы «Загляне сонца і ў наша аконца» —————	1	128	360
Беларускаму дзяржаўнаму выдавецтву («Сталі ў рад складальнікі...») —————	5	7	222
<Беларуская вечарынка ў Пецярбургу> —————	8	20	365
Беларускі сцяг уваскрос! —————	8	64	377
Беларускім партызанам («Партызаны, партызаны...») —	5	172	261
Беларускія пісьменнікі на Днепрадэсе —————	8	299	429
Беларускія савецкія пісьменнікі — тав. С. Арджані- кідзе —————	8	315	432
Беларускія сыны («Па беларускім бітым шляху...») —	4	58	375
Беларусы не будуць рабамі... («Нас не здушыць нуда...») —	4	178	417
Беларушчына («Сотні лет...») —————	2	34	274
Белорусский народ не позволит себя закабалить! —	8	219	417
Белорусский народ не пойдет в рабство —————	8	227	419
«Беніцкая воласць, Ашмянскага павету...» —————	8	7	362
Бессмертный образ —————	8	316	432
Благая жонка... —————	1	114	358
Бледныя буднія дні... («Бледныя буднія дні...») —	3	65	288
Блізкім і далёкім («Вам, цемратворцам блізкім, да- лёкім...») —————	3	38	280
Больш самачыннасці —————	8	59	375
Бор («Цёмна і хмарна...») —————	2	27	271
Бот і лапаць («Раз прытычкі лапцю бот...») —	2	203	325
«Братка і Сястрыца» («Ой, у лузе у зялёным...») —	3	156	311
Братку-беларусу («Ляж, прытуліся да зямлі...») —	3	173	315
«Братский привет поэтам Советской страны...» —	8	162	402
Брату («Мой ты ўбогі...») —————	2	84	290
Брату ў чужыне («Ці помніш ты...») —————	2	111	302
Братья угнетенные славяне! —————	8	348	437
Будзь здаровы, бацька, маці... —————	4	84	386
Будзь смелым!.. («Будзь смелым!.. Магутна ярмо друз- гачы!..») —————	3	165	312
Будь готов! —————	8	206	415
Буралом («Пахіліўся дуб да дуба...») —————	4	42	386
Буслы («Падчысціла Ўзвіжанне ўсю землю шчыра...») —	4	41	386
Бывай, наш Горкі! —————	8	308	431
Бываюць хвілі... —————	1	119	359
Былі ў бацькі тры сыны... —————	1	145	365
Было гэта... («Было гэта вясною...») —————	2	84	289
Быў гэта сон... («Быў гэта толькі сумны сон...») —	4	9	357
Бяседа («Годзе маркоціца...») —————	2	178	320

Бяспутнасць («Дзе сонца, дзе сонца прытульнага трэба...»)	4	77	383
<«В нашей Советской стране...»>	8	162	403
Ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР	8	322	433
Вайна і налогі	8	48	372
Вайна і самапомач	8	46	372
Валачобнікі («Штогод, вясной, у дзень вялікім званы...»)	3	201	323
Варажбітка («Вецер коціца па полі...»)	2	216	326
«Вас браты і вас сястрыцы...»	4	246	433
Ваўкалак («Як змеркне, як ноч дзень звае...»)	3	7	272
Ваявода («З-пад прысад агарода...»)	3	227	329
Ваяк («Сеў ваяк на каня...»)	4	63	376
Ваякі («Сышліся два светы на сцежцы адной...»)	3	50	285
Великий день	8	337	435
Вера і нацыянальнасць	8	44	371
Верасень месяц.. («Верасень месяц абходзіў палеткі...»)	5	146	256
Вёска («За хатай хата у парадак...»)	3	111	301
Вёска (1. «Горы ды каменне...», 2. «Вёска, о ціхая вёска мая...», 3. «Там, за лесам-борам...»)	3	127	305
Вецер («Ах, і з якой жа дакукай...»)	4	146	410
«Вецер з гаем размаўляе...»	5	194	266
Вецер, і сокал, і я...	1	168	370
Вечар («Мой вечар, знаю, блізка, недалёка...»)	4	14	358
Вечарынка («Вечарынка ў калгасе...»)	5	64	239
Вечна жывая паэзія	8	202	414
Вільня. Рэдакцыі «Шлях моладзі»	8	111	390
<Віншаванне М.Федароўскаму>	8	283	428
Вісельнік («Зоркі не ўбачыш...»)	2	82	289
Віхор загуляў	1	103	357
Водклік з 29 кастрычніка 1905 г. у Мінску	1	52	345
Вольны найміт («Па вузкай сцежцы, ўздыхаючы цяжка...»)	5	189	265
Вольха	1	87	352
Воля	1	198	382
Ворагам Беларушчыны	1	133	362
Ворагі народаў павінны быць знішчаны	8	168	404
Восень («Вось і па леце... Няма яснай гожасці...»)	3	119	302
Восень («Села пад пушчаю Восень...»)	4	61	376
Восень («Эй, восень, восень...»)	1	228	391
«Вось так хлопец, вось так ён...»	1	84	351
Вось тут і жыві...	1	205	385
Воўк («Топчучы верас і мох...»)	2	106	301
Воўк і баран	1	279	400
Вучыся...	1	144	365
Вы кажаце...	1	119	359

Вы працярэбліваеце шляхі да сусветнай пралетарскай рэвалюцыі —————	8	119	394
Выбары («Запыталіся ў Галінкі...») —————	5	112	249
Выдавецкая справа ў Савецкай Беларусі за 1922 год —	8	94	385
Выйдзі... («Ўстань ты, старонка, родная маці!..») —	3	75	290
Выйду, выйду... («Выйду, выйду я з хацінкі...») ——	2	171	319
Выйду... —————	1	226	390
Выпраўляла маці сына («Выпраўляла маці сына...») —	5	44	232
<Выступленне в совхозе «Пламя» Раменского района Московской области> —————	8	189	410
<Выступленне на мітынгу на пероне Тбіліскага вакза- ла> —————	8	175	406
Выступленне на XI Усебеларускім з'ездзе Саветаў —	8	146	400
<Выступленне на XII Надзвычайным з'ездзе Саветаў БССР> —————	8	165	403
Выше знамя борьбы за свободу и независимость! —	8	221	418
Вялікаму Кастрычніку («Была Расія царскіх дзён...») —	5	22	227
Вялікая страта —————	8	327	433
Вялікдзень («Два святы на свеце...») —————	2	63	283
Вялікі кабзар украінскага народа —————	8	184	409
Вярба («Стаіць вярба сухая...») —————	3	18	276
«Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі...» —————	4	97	390
Вясенняя раніца («Вясенняя ночка...») —————	2	192	322
Вясна («Згінулі сцюжы, марозы, мяцеліцы...») ——	1	102	356
Вясна («Ой, вясна ой вясна!..») —————	1	219	388
Вясна («У вянку з пралесак...») —————	2	191	322
Вясна 1915-ая («Дык вось жа як прыйшла яна — жаданая вясна...») —————	4	20	360
Вясна за вясною... («К нам вясна за вясною ідзе...») —	3	69	289
«Вясна прыйшла зноў. Цёплы май шчыра...» ———	4	248	434
Вячэрняя малітва («Як летняе сонца свае згасіць косы...») —————	3	42	281
Габрусю ў жаўнерку ўзялі... —————	4	82	386
Гайдамакі —————	6	272	422
Галадоўліца —————	1	269	397
Гарыслава —————	6	72	406
Гарэлка —————	1	215	388
Гасцінец («Шлях-гасцінец даўно...») —————	2	221	327
Генацвале («Снег бялеецца ў вышынях...») ———	5	115	249
Гераічнаму народу Іспаніі Ларга Кабальера, Хасэ Дыя- су, Далорэс Ібаруры, Рафаэлю Альберці ———	8	311	431
Германскі фашызм — злейшы вораг беларускага народа —————	8	216	417
Годзе... («Годзе брахні ўжо, падкупленых зводаў!..») —	3	81	293
Голад («Праз поле, праз хаты і сёлы...») —————	4	102	393
Голуб і дзяцюк («Любе голуб галубку...») —————	2	182	321
Гоніш мяне, панічок... —————	1	206	385

Госці («Ка мне у госці з прывітаннем шчырым...») —	5	62	239
Грабар («Ужо даўно у вялікім у горадзе...») ———	2	122	306
Грабежнік («Брыдзе, паўзе сліўнём раз'юшаны гра- бежнік...») —————	5	174	261
Град —————	1	254	395
Грай жа, музыка... («Цёпла, спакойна, цёпла і сыта...») —	3	74	290
«Грай, мая жалейка...» —————	1	170	371
Грайце, песні («Ці то позна, ці то рана...») ———	3	31	278
Груган («З па-над лесаў, з па-над хмараў...») ———	2	223	328
Груган («Кожнай вясны, як выходжу...») ———	4	60	375
Груган і салавей («Груган, сустрэўшы салаўя...») —	3	189	321
Груганы («Адзін з захаду груган...») ———	3	220	327
Грузія («Грузія, дружная з сонцам краіна...») ———	5	116	250
Груша («Калышацца сталетняя...») ———	3	112	301
«Грымну я, грымну па струнах бунтарных...» ———	2	44	278
Гурка і Лідвалі —————	1	308	418
Гуслі-самаграі («Як зайгралі, загудзелі...») ———	2	152	315
Гусляр («Гэй, гусляр, гусляр!..») —————	2	150	315
Гутарка аб кепскай гаспадыні («З кепскай гаспады- няй...») —————	4	164	413
Гутарка аб кепскім гаспадару («Кепска, калі кепскі...») —	4	155	412
Гутарка з Янкам Купалам —————	8	108	389
«Гэй ты, дзяўчына, кветка-лілея...» ———	3	209	326
Гэй, наперад! («Гэй, наперад, покі сэрца...») ———	3	11	273
Гэй, капайце, далакопы... («Гэй, капайце, далакопы...») —	2	126	307
Гэй, паехаў сын Даніла... —————	4	83	386
«Гэй, скропле дождж палетак...» ———	4	249	434
Гэй, ты, сэрцайка... —————	1	184	375
Гэй, у лесе, пры даліне... —————	4	89	387
Гэта крык, што жыве Беларусь —————	1	194	378
Да Н. —————	1	97	354
Да А. Чарвякова —————	8	113	391
Да Аснавяненкі («Б'юць парогі, усходзіць месяц...») —	5	201	267
Да дзяўчатак —————	1	243	393
Да дзяўчынкі («Не цурайся...») ———	2	66	284
Да моладасці («Ты скажы, скажы...») ———	2	12	266
Да навуковых працаўнікоў Захаду —————	8	287	428
Да песень —————	1	173	372
Да сваіх думак («Думкі, думкі-весьялушкі!..») ———	1	175	373
Да сваіх думак («Скажыце мне, думкі...») ———	2	168	319
Да юбілею вялікага паэта-рэвалюцыянера ———	8	328	434
Дайце мне... —————	1	151	367
Далей і болей... —————	1	143	365
Дарагі Канстанцін Міхайлавіч! —————	8	311	431
«Дарогай змучаны далёкай...» ———	2	157	316
Дарогі («Дарогі вы шасейныя...») ———	5	71	242
Дасцігнем нявіданых сусветных поспехаў ———	8	122	395

Даўгажданая («Ты прыйшла ка мне тады...») — —	2	86	291
Даўней і цяпер — — — — —	1	158	368
25.III.1918 — 25.III.1920. Гадаўшчына — памінкі («Не святая светлае спраўляці...») — — — — —	4	77	383
23.IV-32 г. — 23.IV-33 г. — — — — —	8	132	397
Два браты («Былі два браты...») — — — — —	2	204	325
Два мужыкі і глушэц («Неяк раз вясной...») — — — — —	2	62	283
Два светы («Сёрбай, дзеду, сёрбай...») — — — — —	4	161	412
Джамбулу («Джамбулу я песню сягоння пяю...») —	5	126	251
Дзве дзяўчыны («Па ўзгорках, па далінах...») — —	5	77	244
Дзве долі («Расце бярозка серад поля...») — — — — —	4	69	381
Дзве сястры («На тутэйшай зямлі...») — — — — —	4	122	402
Дзве таполі («Там, за вёскай, у полі дзве стаялі та- полі...») — — — — —	3	45	283
Дзе?.. («Дзе ты, хатка, дзе сялібка...») — — — — —	3	37	280
Дзе б і праўда жыла... — — — — —	1	187	376
Дзе вы? («Дзе вы, хлопцы непакорныя?..») — — — — —	2	19	269
Дзе крыўда адвечная спела («Дзе крыўда адвечная спела...») — — — — —	5	11	224
Дзе ні вылеці з няволі... — — — — —	1	85	352
Дзе ні кінь — дык клін! («Ну, а як на службе...») —	3	184	319
Дзе стаяў двор панскі... («Дзе стаяў двор панскі...») —	4	163	413
Дзе ты, хмелю, зімаваў?.. — — — — —	4	81	385
Дзе ты, шчасце маё? («Дзе ты, шчасце маё, дзе ты, светлая доля...») — — — — —	3	100	298
Дзевяць асінавых колляў («Іх дзевяць, іх дзевяць, асінавых колляў...») — — — — —	5	179	263
Дзед і баба («Быў сабе дзед і баба...») — — — — —	4	234	431
Дзень добры, Масква!.. («Дзень добры, Масква, як вясна, маладая!..») — — — — —	5	145	256
Дзень Канстытуцыі («Дзень Канстытуцыі сягоння...») —	5	111	248
Дзіцячае («Ой, лявоніха, гулянка, гульня!..») — —	5	28	229
Дзякую партыі Леніна—Сталіна («Дзякую партыі Лені- на—Сталіна...») — — — — —	5	168	260
Дзяўчынка і вянок («Сонца ўтульна паглядае...») —	2	78	288
Дзяўчынка, галубка мая! — — — — —	1	242	393
Дзяўчынцы («Ты адзінокай...») — — — — —	2	184	321
Для Бацькаўшчыны («Я зноў заснуўшую было жалей- ку...») — — — — —	4	27	362
Для зямлі прадзедаў маіх... («Я табе, зямля мая прадзе- даў маіх...») — — — — —	3	80	292
Для куска хлеба — — — — —	1	78	350
Для насценнай газеты БДЗВ («Што ты спіш, Госыз- дат...») — — — — —	4	125	405
Для тых, якіх люблю («Палюбіў я Марусю ўсім сэр- цам...») — — — — —	5	45	232
Для Янінкі («Для Янінкі, для цёзкі...») — — — — —	3	154	310
«Днём і ночкай працаваў ён...» — — — — —	3	44	282

Добра жыць, тварыць і змагацца ў эпоху нашага мудрага Сталіна	8	150	401
Доля («Ные сэрца без патолі...»)	2	218	326
Доля наша («Пад якой ідзеш зарою...»)	4	189	418
Доля ўдавы	1	124	360
Дружба народаў	8	178	408
Дрэмле Юрка («Ёсць старонкі, дзе ў народзе...»)	4	92	389
Дуб («Калыханы ветрамі...»)	1	98	355
Дуб («Распусціўшы сучча...»)	3	16	275
Дудар («На кургане на адвечным...»)	2	131	309
Дужыя і слабыя	1	214	387
Думка («Вецер буйны, вецер буйны!...»)	5	186	265
Думка («Нашто чорныя мне бровы...»)	1	283	400
Думка («Нудна ў думках Тамаша...»)	2	166	318
Думка («Цяжка, цяжка жыць на свеце...»)	5	185	265
Думка («Цячэ вада у сіне мора...»)	5	195	266
Думка («Эх, мой братка, эх, мой родны...»)	2	37	275
Думка за думкай	8	92	384
Думкі і пажаданні ў звязку з прадстаячым дакладам на 3-й сесіі ЦВК Беларусі	8	103	386
Думкі перад вясной	1	120	359
Думкі	1	177	373
Думы маркотныя...	1	56	345
Дунулі сіверы... («Дунулі сіверы з поўначы...»)	2	30	272
Душачка, шынкарка... («Душачка, шынкарка...»)	4	116	398
Дыктатура працы («Культуру хамства і далара...»)	4	175	414
Дэпутату Н. Н. («Пасаромся, дэпутаце...»)	2	43	277
Дэпутаты і грамадзяне («Селі ў Думу думаць думы...»)	3	181	318
Едзе Янка ў полі...	4	88	387
Еду сягоння я ў Вільню... («Мінск, Маладзечна, Вільня...»)	5	156	258
Ёлачка («Ўзышла ў лесе ёлачка...»)	4	237	432
Ён і яна («Гэткай пары на свеце...»)	2	139	312
Ёсць жа яшчэ... («Ёсць жа яшчэ ў мяне сіла...»)	4	151	411
Жальба дзяўчыны	1	273	398
Жальцеся, грайкія струны... («Ліра змірае ў спакою...»)	2	76	287
Жар не згас («Цяжка, горка мы жылі...»)	3	173	314
Жнеям («Красаваў, наліваўся...»)	3	137	307
Жніво («Годзе, жытцо маё, годзе, наспелае...»)	3	138	307
Жніво («Наспелая постаць...»)	2	122	305
Жняня («Як сама царыца...»)	3	32	278
Жыды! («Жыды! «Хрыстапрадаўцы і прыблуды!...»)	4	69	381
«Жыў музыка Налім...»	3	186	320
Жыццё маё належыць народу, правадыру	8	187	409
«Жыццё наша такое вясёлае, што песні самі на вусны просяцца...»	8	159	402

З «Конрада Валенрода» («З Мальборскай вежы званы загудзелі...») —————	6	190	415
З «Конрада Валенрода» («Сто лет мінала крыжацкай навале...») —————	6	192	416
З асенніх напеваў («Не гудзі так, восень...») ———	1	190	376
З асенніх напеваў (I. «Кончыцца лета гарачас...», II. «Сцелюцца цэлы дзень росы...», III. «Змоўклі лісцястыя шэлесты...», IV. «З гальных ліп і бяроз...», V. «Неба поўна сівых хмараў...», VI. «Дзе ты схавалася, яснае сонца...», VII. «Ў думках нявесела...») —————	3	114	302
З бяды і нуды —————	1	140	364
З вясной («Як сышла святая...») —————	3	162	312
З вячэрніх дум («Як нябеснае згасне за лесам святло...») —————	3	167	313
З гора ды з бяды («Гэй, хадзі ў карчомку...») ———	2	179	320
З гуты «Залессе» —————	8	22	365
З дарогі —————	1	252	394
З дня ў дзень... («Жывём з дня ў дзень мы столькі лет...») —————	4	47	371
З думак жабрака («Я чалавечак жабрачай натуры...») —	4	48	371
З думак маркотных («Трудненька, ой, жыці...») ———	2	169	319
З думак мімаходам («Сонца кажа — ўкараную...») —	3	16	275
«З зорак усходніх, заходніх, з бліскучай...» —————	3	120	303
З кірмашу («Я іду з кірмашу...») —————	2	89	293
З кутка жаданняў («З цэлым народам гутарку весці...») —	3	78	291
З летніх малюнкаў («Коціцца, ўецца далінкай крыніца...») —————	3	33	279
З людзьмі —————	1	96	354
З маіх песень —————	1	173	372
З маркотных думак... —————	1	160	369
З мінуўшых дзён («Перайшло, мінула...») —————	2	93	295
З надзеяй гаротнай... («З надзеяй гаротнай...») ———	2	43	277
З недацветаў («Зелянелі лагі...») —————	3	15	275
З новай думкай («З новай думкай, з новай песняй...») —	5	154	257
З Першым маем («Пашыраецца, Май, твой пабедны паход...») —————	5	170	260
З Новым годам! («З Новым годам, з Новым годам!..») —	4	105	394
З Новым годам, з блізкай перамогай! —————	8	255	422
З нуды —————	1	156	368
З павяўшай славы... («З павяўшай славы быўшых дзён...») —————	4	58	374
З песень а бітвах —————	1	62	346
З песень аб вясне («І зелень, і кветкі, і песні...») —	2	67	284
З песень аб вясне («Свяціла сонца, птушкі пелі...») —	1	221	389
З песень аб мужыцкай долі («Чый шнур вузак, убог...») —	2	177	320
З песень аб няволі —————	1	148	366
З песень аб сваёй старонцы —————	1	192	377

3 песень барацьбы за волю —————	1	271	398
3 песень бедака —————	1	118	359
3 песень беззямельнага (1. «Ніваў загоны...», 2. «Як спыніўся я за хатай...», 3. «Што за шчасце, што за доля...», 4. «Растапілісь гурбы...», 5. «Паляці ты лесам, полем...», 6. «Ой, скажы ты, беззямельнік...», 7. «Ох, як гляну, гляну я...», 8. «Дзе мой дом, дзе ты, хата мая...» —————	3	143	308
3 песень беларускага мужыка —————	1	199	383
3 песень жыцця («Нарадзіўся на долю-нядолю...») —	2	158	317
3 песень жыцця («Час быў вясенні. На скібіны дно...») —	2	15	268
3 песень мужычых («Гора нам, бедным, гора загнаным...») —————	4	113	397
3 песень нядолі («Колькі жудкага...») —————	1	105	357
3 песень нядолі («Шумныя бярозы...») —————	1	190	377
3 сіроцкай долі —————	1	101	356
3 табою... («3 табою спаткаліся ў лесе...») —————	3	20	276
3 угодкавых настрояў —————	6	129	412
3 успамінаў пра дзяцінства («Не называю яе раем...») —	5	184	264
3 Фінляндыі —————	8	13	364
За «А ўсё ж такі мы жывём!..» —————	8	42	371
За бібліятэкі, дастойныя нашай калгаснай вёскі —	8	163	403
За годам год («За годам год...») —————	2	164	318
«За думаю дума роем вылятае...» —————	1	284	401
За касой («Кожны раз, як жывой муравой-дываном...») —	3	18	276
«За пасвяшчэнне, вершык харошы...» —————	2	10	265
За праўду («За праўду, за шчасце...») —————	2	9	264
За свабоду сваю... («За свабоду сваю...») —————	3	40	281
За ўсё... («За ўсё, што сёння маю...») —————	4	140	409
За чаркай («Ну, што сумен там ты, мой дзяцюк малады?..») —————	3	20	277
За чужую елку («Было гэта, было гэта...») —————	2	57	282
За што? («Ой, мае вы песні...») —————	6	46	401
За што?.. («Маці мая, маці...») —————	1	95	354
Забабон —————	8	66	377
«Забраны край» («Я ведаю, знаю старонку такую...») —	3	106	300
Забытая карчма («ЛЯ дарогі, ля далёкай...») —————	1	152	367
Забытая карчма («Павыбіты вокны, сарвана страха...») —————	4	39	367
Забытая скрыпка («Доўга пад трамай ляжала...») —	2	72	287
Завітаў Пятрок... («Завітаў Пятрок...») —————	2	196	323
Загадка («Я не розга і не пута...») —————	4	186	417
Зажынкi («Натачы, кавалёк...») —————	2	79	288
Зазімак («На узгоры, на даліны...») —————	2	197	324
Заклятая кветка («Чуць толькі Купальскае свята...») —	2	71	287
«Залёты», апэрэтка Вінцука Дуніна-Марцінкевіча	8	51	372
Замаўчыце, думы... —————	1	161	369

Замкавая гара («Над Віллэй-ракой...») —————	2	199	324
Замчышча («Спавіты няпамяці мглою...») —————	2	45	278
Запаведзь («Як памру я, пахавайце...») —————	5	183	264
Запела вясна сваю песню («І шумам задумнага лесу...») —	3	203	324
<Запіска> у Народны камісарыят унутраных спраў БССР —————	8	289	428
Запушчаны палац («Твой кволы валадар...») —————	2	140	312
Заручыны («Далёкай, нялёгкай сцяганы хадзьбой...») —	3	42	281
Засвяціла цяпло... —————	1	219	388
Засвяціла ясна зорка... («Засвяціла ясна зорка...») —	5	160	259
Заўсёды наперад («Ты слухай-паслухай...») —————	5	15	225
Захад сонца —————	1	225	390
Зашумеў лес разгуканы —————	1	76	350
«Збудзіўся лес, азваўся лес...» —————	2	215	325
Званы («Гудуць званы, з дня ў дзень гудуць мядзяныя званы...») —————	4	37	366
<Зварот да маладых пісьменнікаў> —————	8	106	387
<Зварот народных паэтаў Беларускай ССР Янкі Купа- лы і Якуба Коласа да беларускага народа> —	8	346	436
Зваяваным («Спіце ўсе тыя...») —————	2	52	280
«Звяздзе» («Дырэктывы партыі...») —————	5	40	231
Згінула сонца —————	1	157	368
Згнаннік («Выгналі з хаты, выгналі людзі...») ———	3	103	299
Здаецца ж, было гэта ўчора... («Здаецца ж, было гэта ўчора...») —————	5	55	237
З'езду Саветаў («Знатныя людзі...») —————	5	48	234
Земля горит под ногами фашистов —————	8	226	418
Зіма («Было цёпла. У аконцы...») —————	3	119	303
Зіма («Прыйшла зіма халодная...») —————	1	232	391
Зіма (I. «На марозе, на мяцеліцы...», II. «Белы стрэхі, бела поле...») —————	3	140	307
Зімка («Ой, зімка благая...») —————	4	236	431
Зімовая ноч («Каля зоркі зорка...») —————	2	235	279
Зімой у лесе («І лягла ж цішына...») —————	2	198	324
Зімою —————	6	7	399
Злажыўшы рукі... («Злажыўшы рукі накрыж...») —	3	73	290
Змачу пёрка —————	1	180	374
Зноў будзем шчасце мець і волю... («Лютуе Гітлер ашалелы...») —————	5	177	263
Знямога («Плача сонца маладое...») —————	2	164	318
Зоркі («Ночкай, як толькі выходзіў я з хаты...») —	3	43	282
Зямельная спекуляцыя —————	8	60	376
Идеи его поэмы — идеи всего человечества ———	8	176	407
<Интервью «Литературной газете»> —————	8	188	410
І прыйдзе («І прыйдзе новых пакаленняў...») ———	4	139	408
І што я ёй зрабіў такое? («І што я ёй зрабіў такое?..») —	4	134	408
І як тут не смяцца... —————	1	72	349

Іван Падкова («Было калісь на Ўкраіне...») ———	5	204	267
Ігнат і п'яўкі («Лет шмат...») ———	2	79	288
Ігнату Буйніцкаму («Важна рэй Ігнат Буйніцкі...») —	3	8	272
Ідзе вясна («Ідзе вясна... На белым полі ложкаць пля- мы!...») ———	4	18	359
Іспанія будзе свабоднай («Зараза ў Севілі, ў Грана- дзе...») ———	5	89	245
Ісцінна чорнае трыю («Сып, калега, сып «вовсю»...») —	2	101	299
К беларусскаму народу ———	8	353	437
К зорам («К зорам агністым...») ———	2	156	316
К русскаму обществу ———	8	283	428
Каб я князем быў... («Каб я князем быў ўладарным...») —	3	40	281
«Каб я меў загончык нівы...» ———	2	143	313
Каб... («Каб таму па локаць...») ———	4	150	411
Кавалі («Мы — кавалі, куём мы шчасце...») ———	4	243	433
Каваль («Звонам звініць, іскры гоніць...») ———	4	237	431
Кажух і вата («Заспрачаўся кажух з ватай...») ———	3	181	318
Казка аб песні («Даўно ўжо, даўно з тэй пары адбы- лой...») ———	3	183	319
Как родилась счастливая песня ———	8	185	409
Калатуха («Род за родам ходзіць ходам...») ———	2	100	298
Калгасу «Чырвоны баец» («Панаваў тут Ёдка...») —	5	38	230
Калека ———	6	26	400
Калі пачнуць... («Калі пачнуць збірацца хмары...») —	3	81	292
«Калі ў свет я ні гляну прыгожы...» ———	1	138	364
«Калі часам табе сэрца ные, баліць...» ———	4	56	374
Калыханка («Спі, мой маленькі сыночак...») ———	5	151	257
Камсамолу («Гэй ты, моладзь, наша змена...») ———	5	82	245
Каму вас, песні?.. ———	1	171	372
Каму ———	1	276	399
Кандыдатам народа («Не аб сонцы, што нам свеціць...») —	5	128	252
Канюх ———	1	257	395
Каралі («Як ішоў я ў бой кіпячы...») ———	3	230	330
Кароль («Я кароль над каралямі...») ———	4	108	396
Каршун ———	1	59	346
Касцам («Дзе вы, брацці-ўдальцы, дзе вы, хлопцы- касцы...») ———	2	12	266
Касцу ———	1	132	361
Касьба ———	1	224	389
Кат («І неба цямнейша ад сажы...») ———	2	194	323
Каўказ ———	6	352	426
Кацярына ———	1	115	358
Кацярына ———	6	334	426
Кепска ———	1	215	387
Кліч да беларускага народа ———	8	256	422
Клянемся уничтожить врага! ———	8	253	421
Князь («З-за далёкай стараны...») ———	4	64	376

Коціцца крыніца... («Коціцца крыніца...») —————	3	170	313
Край мой родной! Мой любимый народ! —————	8	279	427
Кругаварот («Нічога вечнага на свеце...») —————	2	200	324
Крыжы («Чуць мы Божы свет убачым...») —————	2	31	273
Крым («О Крым, нязведаная казка...») —————	4	117	398
Крыўда («З'ядае крыўда нас ад векаў...») —————	3	219	327
Крыўда («Цягалася Крыўда па свеце...») —————	4	53	373
Куды ні ўцякаю... —————	1	105	357
Куды ты рвешся!.. —————	1	149	367
Культурны прагрэс народаў СССР —————	8	197	412
Курган —————	6	53	403
Курганы («Як хмуран пагляд туманны...») —————	2	86	292
Лапці —————	1	237	392
Лебедзь, Шчупак і Рак —————	1	270	397
«Легла на сэрцы гора нядольнае...» —————	1	147	366
Лён («Як на поле, на зямлю...») —————	5	68	241
Ленін —————	6	194	416
Лепшы настаўнік і друг —————	8	163	403
Лес («Ці знаеш ты, дзяцюк нядбалы...») —————	2	147	314
Лёс Беларусі —————	8	359	438
Лета («Лета ты, лета прыгожа-квяцістае...») ———	2	194	323
Лета («Эх ты, лета гарачае, бурнае!..») —————	1	141	364
Лета цёплае мінае («Лета цёплае мінае...») ———	4	241	433
Летам («Выйду, сяду каля саду...») —————	3	166	313
Летапіснае («На магілах ваякаў...») —————	4	170	413
Летняя раса («Як брыльянты, рассявае...») ———	3	49	285
Ліпа —————	1	88	352
«Лірнік вясковы» («Не аб шумна-разгульнай бяседзе- вяселлі...») —————	3	89	295
Ліст да палачан —————	8	106	388
Ліст у рэдакцыю —————	8	104	387
Ліст у рэдакцыю —————	8	111	390
Ліст у рэдакцыю <газеты «Звязда»> —————	8	120	394
Ліст у рэдакцыю <газеты «Савецкая Беларусь»> —	8	122	395
Лісце («Мы лісце, лісточкі...») —————	4	241	433
Лучи кремлевских звезд освещают нам дальнейший путь —————	8	335	434
Любімось, мае суседзі! —————	1	218	388
Любімы паэт —————	8	168	405
«Любіць ён работу...» —————	2	42	277
Любоў усіх нацый —————	8	177	407
Людка («Як Людкі не бачу...») —————	3	121	303
Люлі, люлі, мужычок! —————	1	208	386
Лякарства («Было гэта так, мой сватка...») ———	2	68	285
Лямант пана Кавалюка («Я хрысціянін, не паганін...») —	2	69	285
Лясная царэўна («Далёка — міль многа ад вёскі- сяла...») —————	2	144	314

Лясное возера («ДрэMLE абсаджана лесам адвечным...»)	4	57	374
М. Маркевічу («Бандурыста, арол сізы!..»)	5	206	268
Магіла льва	6	91	408
Мае думкі («Мае думкі, быццам кумкі...»)	2	167	319
Маё мне сонца правадыр... («Маё мне сонца правадыр...»)	5	72	242
Маё цярпенне («Маё цярпенне, мой крываваы боль...»)	4	7	357
Май («Да нас у госці май прыходзіць...»)	5	102	247
Май («Ходзіць май па свеце...»)	5	31	229
Майстры зямлі («Не гоні, дзе жыта, пшаніца раслі...»)	5	188	265
Максіму Горкаму	8	126	396
Мала іх павесіць... («Мала іх павесіць...»)	5	96	246
Маладая ачуняла («Ах, як сталася ўсё гэта?!..»)	4	147	411
Маладая Беларусь («Вольны вецер напеў вольных песень табе...»)	3	98	298
Маладая Беларусь («Гэй ты, гэі, Беларусь, маладая старонка...»)	2	47	279
Маладым на вяселлі («Не дубок пры ніўцы ў гаі...»)	2	77	288
Маладым на вяселлі («Ужо звязалі рукі вам...»)	1	248	394
Маладым паэтам («Кастрычнік светам здрыгануў...»)	5	12	224
Малацьбіт («Валіць цэпам малацьбіт...»)	4	247	434
Мароз («Іду я, сняжысты, ўсясільны...»)	4	104	394
Масква, КрэMLь. Народнаму камісару ўнутраных спраў тав. Яжову	8	171	405
Масква. Саюз пісьменнікаў — Асееву	8	336	435
Матцы («Ты гадуй сынка, матуля...»)	4	50	372
Мая вера («Не веру ідалам паганым...»)	4	53	373
Мая дзяўчынка («У дзяўчынкi, у княгiні...»)	2	113	303
Мая доля («Мая доля, дык вось доля...»)	1	49	343
Мая доля («Што дасі заўтра, доля змянлівая...»)	3	101	299
Мая думка («Як вецер, як птушка, дзе сонца, дзе зоры...»)	2	128	307
Мая жонка («Не хачу я жонкі...»)	3	123	304
Мая малітва («Ва ўсякую мінуту, ва ўсякай патрэбе...»)	3	76	291
Мая малітва	1	83	351
Мая навука («Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці...»)	4	67	380
Мая хата з краю («Дзе звярнуся, сяк і так...»)	2	201	324
Мая хатка	1	233	391
Мая эпітафія	1	79	351
Медны коннік	6	250	420
Міжнародны гімн («Гэта бой наш астатні...»)	4	206	423
Мікіта і валы («Ці летась, ці залетась, тут ці там...»)	2	142	313
Мінск. Рэдакцыі «Звязда»	8	346	436
Мінуты шчасця («Сплылі ў душу з высі высокай...»)	3	35	280

Млечны Шлях («Лёг па небе Шлях Млечны, шлях злепленых зорак...») —————	4	38	366
«Мо чалавекам з рук, з вачэй...» —————	1	164	370
Могучая сіла —————	8	140	398
«Можам часта мы плакаць...» —————	4	113	398
Можна... —————	1	196	381
Мои любимые писатели —————	8	196	411
Моим избирателям —————	8	201	412
Мой дом («Мой дом — прыволле звёзднай далі...») —	2	112	303
Мой край («Ляжаць твае гоні-загоны...») —————	2	133	309
Мой пагляд і мэта («Я па закону і па веры...») ———	2	107	301
Мой цень («Як прыйдзе дзень майго збаўлення...») —	4	75	383
Моладзі («На цябе, наша моладзь, надзея...») ———	3	190	321
Моладзь ідзе! —————	8	68	378
Мужык і вужака —————	1	269	397
Мужык —————	1	51	343
Мусіць, трэба было («Ці на небе не мільён зорак льсніць!...») —————	4	21	360
<Мы живем в сказочное время...> —————	8	145	400
Мы людзі свабодныя («Мы людзі свабодныя...») —	5	116	250
«М<ястэчка> Астрашыцкі Гарадок...» —————	8	10	363
«М<ястэчка> Гарадок...» —————	8	11	363
«М<ястэчка> Здарэнне...» —————	8	12	364
«М<ястэчка> Мір Мінск<ай> губ<ерні>...» —————	8	10	363
На адвітанне —————	1	162	369
На адкрыцці помніка Тарасу Шаўчэнку —————	8	148	400
На бел<арускую> выд<авецкую> суполку «Загляне сонца і ў наша аконца» («Што і мы аб чымсь дбаем, — выдавецкую маем», «Горы абяцалі») —	1	163	369
На біблейныя матывы («Божа! Паганцы прыйшлі на айчыну тваю...») —————	4	91	388
На вайсковыя матывы (Дзе ты, хмелю, зімаваў?..; Габруся ў жаўнерку ўзялі...; Гэй, паехаў сын Дані- ла...; Будзь здаровы, бацька, маці...; А ў бары, бары...; Ай, вяду бяду...; Едзе Янка ў поле...; Гэй, у лесе пры даліне...) —————	4	81	385
На вуліцы («Блудзіў па вуліцы я тэй, дзе сустрачаў яе...») —	4	16	359
На вечную памяць Катлярэўскаму («Сонца грэе, вецер вее...») —————	5	191	266
На выбары выйшлі... («Вялікая сталася ў свеце прыго- да...») —————	5	133	252
На вялікім свеце... («На вялікім свеце б'е жыццё кры- ніцай...») —————	3	80	292
«На Гітлера-звера...» —————	5	178	263
На Дзяды —————	6	74	407
На добры стары лад —————	1	211	387
На дудцы («Як жа можна ў маёй хаце...») —————	2	175	320

На жалейцы (1. «З шумам бораў, ясакораў...», 2. «Я не пушчаю спяваю...») —————	3	96	297
На жалейцы —————	1	277	399
На Купалле («На Купалле на святое...») —————	2	114	303
На Куццю —————	6	66	405
На могілках («Стаю на могілках і думу...») ———	2	172	319
На нашым полі («На нашым полі...») —————	5	41	231
На нашым... («На нашым полі...») —————	4	66	379
На незабудзь («Паедзеш далёка...») —————	5	206	267
На Новы (1914) год («Новы год у народ...») ———	3	188	320
На паграніччы («На паграніччы цэнем-зданню...») —	4	142	410
На Палессі —————	1	271	398
На папасе —————	7	112	375
На полі тае («На полі стаяў бледны снег...») ———	3	193	322
На прадвесні («І сівер ледзь хаткі не зверне...») —	2	54	281
На прызбе («Сядзіць на прызбе бледны дзед...») —	4	32	364
На рынку («Хадзеце, хадзеце, вясёлыя людзі...») —	3	63	287
На сенажаці («Чуць на небе зара...») —————	2	13	267
На склоне лета («Пусцее поле, моўкне птушка...») —	3	114	302
На службе Родины —————	8	339	435
На службе —————	1	117	359
На смерць Сцяпана Булата («Задрамаў ты з доляй, з хвалай...») —————	4	101	391
На смерць таварыша Кірава («Калісь... О, не... Зусім нядаўна было гэта...») —————	5	46	234
На старую ноту —————	1	202	384
На суд («На суд вам, кніжнікі, сябе я аддаю...») —	4	11	358
На сход! («На сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход...») —————	4	31	363
На тэму крытыкі і самакрытыкі («У век наш крытыкі сур'ёзнай...») —————	5	99	246
На узвіжэнне («Хто ў жыцці жыцця не ведаў...») —	4	247	434
На ўсе рукі («Ён з начальствам знае дзела...») ———	3	45	283
На штыхі! («На штыхі, пад званы і пажар...») ———	4	182	417
«На шырокім, на далёкім...» —————	4	101	391
Навагоднія жаданні («Як ідзе Новы Год, на ўсім свеце народ...») —————	2	45	278
Навука («Знаем мы навуку...») —————	3	165	312
Над Іматрай («На поўначы сумнай, у Фіншчыне дзіўнай...») —————	2	115	304
Над калыскай («Калыхала маці сына...») —————	4	59	375
Над калыскай («Люлі, спі, мой сынку!..») —————	2	174	319
Над калыскай («Спі, маленькі мой сыночак!..») ———	1	81	351
Над магіламі —————	1	241	393
Над Нёманам («Ціха і плаўна ўдаль коцяцца воды...») —	3	12	273
Над нівою ў непагоду (1. «Постаць нязжатая слотамі гноіцца...», 2. «І чаго ж, непагода слязлівая...») —	3	139	307

Над ракой Арэсай —————	6	134	413
Над ракою ў спакою («Над ракою ў спакою...») —	3	47	284
Над сваёй Айчызнай —————	1	89	353
Над Свіслачай («Плаўна Свіслач-рака...») ———	3	110	301
Над чым мы працуем —————	8	177	407
Накарміліся панскаю ласкай... («Накарміліся панскаю ласкай...») —————	5	152	257
Народ-мститель —————	8	244	420
Народная война —————	8	223	418
Народный поэт республики Янка Купала об олимпиаде	8	151	401
Настане такая часіна («Я веру — настане...») ———	5	17	226
Настаў чарод... («Настаў чарод...») —————	5	159	259
Настаўніцкая вечарынка —————	8	72	379
Наш долг —————	8	333	434
Наш летапісец («Пад нашэпты пушчаў-бораў...») —	4	123	402
Наша гаспадарка («Спрадвеку мы ў родным краю гас- падарым...») —————	4	35	365
Наша мінуўшчына —————	1	264	396
Наша моладзь («Мілая моладзь, слаўная моладзь...») —	5	138	254
Наша песня («Зазвіні ты, як звон, і удар, як пярун...») —	3	152	310
«Нашай долі». Першай беларускай газеце ———	1	127	360
Нашай Канстытуцыі («Мудрыя законы...») ———	5	37	230
«Нашай ніве» («Не згаснуць зоркі ў небе...») ———	3	50	285
Нашаму дэпутату («І песні, і музыка, й людзі гамо- няць...») —————	5	107	247
Нашаму святу («Расчыні шырока дзверы...») ———	5	78	244
Наше сонечное сёння —————	8	167	404
Наши братья освобождены от панского ига ———	8	343	435
Нашто? («Нашто губляць парывы чыстыя...») ———	4	18	359
Нашы дэпутаты («У сваясях Налівайка...») ———	2	70	286
Нашы пісьменнікі і грамадскія дзеячы на вайне —	8	358	437
Не будет белорус рабом немецких баронов! ———	8	212	416
Не глядзі... —————	1	106	358
Не дайце згінуць... —————	1	165	370
Не для нас... («Не для нас гэта сонейка майскае...») —	3	105	300
Не дружы... —————	1	158	368
Не жалейка йграе... («Не жалейка йграе...») ———	2	183	321
«Не каханак чарнавокіх...» —————	2	219	327
Не клянціце мяне —————	1	63	347
Не праспі («Спі, дзяўчына, покуль сонца...») ———	3	31	278
Не рвіся к багатым —————	1	69	348
Не спадзейся... («Не спадзейся, сын і matka...») —	2	138	311
Не судзіла доля («Не судзіла ты мне, доля...») ———	4	9	358
Не тужы —————	1	93	354
Не ўздыхай («Не ўздыхай, не бядуй, брат замучаны мой...») —————	2	52	280

Па шляху («Ляжыць, уеща ў бел-свет, як вужака...») —	3	194	322
Паводка («Крэпкі, магутны аковы зімовыя...») —	2	64	284
Павук і муха («Муха лётае па хаце...») —	4	240	432
Пад крыжам («З балеснаю ў сэрцы пакорай...») —	3	77	291
Пад чырвонаю зоркаю («Пад чырвонаю зоркаю...») —	5	21	227
Падарожжа па Чэхаславацкіх —	8	154	401
Падарожны —	1	221	389
«Падсякайце тое дрэва...» —	3	153	310
Падыйдзі... («Падыйдзі, пасядзі, паглядзі...») —	2	185	321
Падымайся, уставай! («Падымайся, уставай!...») —	2	28	271
Пажарнікі («Гэй, пажарнікі, браць жвава...») —	4	209	427
«Пажоўкнуў ліст... Прыгаслі вочы...» —	1	281	400
Пазвалі вас («Пазвалі вас на пір піроў...») —	4	111	396
Пакахай мяне, дзяўчынка... («Плыве рэчачка далінкай...») —	2	186	321
«Пакіньма напушта на лёс свой наракаць...» —	1	94	354
Паклон мой народу за песні («Аб горы, няволі народа...») —	5	169	260
Палац («Стогнуць пад мурам халодным таполі...») —	2	85	290
Паліліся мае слёзы («Паліліся мае слёзы...») —	2	94	295
Паляўнічы і пара галубкоў («Ў Магабгараце, кнізе Інд...») —	2	116	305
Паляці, мая мысль... («Паляці, мая мысль...») —	3	94	297
Памаліся... («Памаліся, старча...») —	2	89	293
Памрока над Польшчай завісла... («Памрока над Польшчай завісла...») —	5	136	253
Памяти великого человека —	8	307	431
Памяці Вінцука Марцінкевіча («Шмат лет не ручыла нам доля...») —	2	134	310
Памяці дагестанскага ашуга Сулеймана Стальскага («Уміралі, будуць уміраць людзе...») —	5	108	248
Памяці Максіма Горкага («Вачэй тваіх ясных зараніца...») —	5	125	251
Памяці Мар'і Канапніцкай («І сышла ты, пяснярка народаў...») —	2	128	308
Памяці Мікалая Астроўскага —	8	166	404
Памяці С. Палуяна («Куды ідзём?...») —	2	129	308
Памяці Т. Шаўчэнкі («Сягоння на Ўкраіне вялікае свята...») —	2	55	281
Памяці Шаўчэнкі («Ад гасцінца да гасцінца...») —	2	56	282
Памяці Эдуарда Самуйлёнка («Дружа мой, сокале ясны, крылаты...») —	5	143	255
Пані Твардоўская («П'юць, ядуць і лолькі смаляць...») —	3	223	328
Паніч і Марыся —	1	251	394
Папросту («Простым мы словам з светам гаворым...») —	3	64	288
Пара —	1	276	399
Партизанский удар —	8	230	419

Партызаны («Як ішлі ў лясы партызаны...») — — — — —	5	70	242
Парыжская камуна — — — — —	6	224	418
«Пастушок я санавіты, санавіты...» — — — — —	4	250	434
Паўлінка — — — — —	7	139	377
Паўстань... («Паўстань з народу нашага, прарок...») — — — — —	4	65	376
Паўстаў народ («Паўстаў народ мой беларускі, гераічны...») — — — — —	5	172	260
Пахаванне («Пахаваў я сярод злому...») — — — — —	4	23	361
Пашкадуй мужыка! — — — — —	1	69	348
Паэзія — — — — —	1	107	358
Паэта і цензар («Цяпер ці калісьці — не ўцямлю...») — — — — —	4	71	382
Паэтам — — — — —	1	63	347
Паэты і пісьменнікі пра Дом Чырвонай Арміі — — — — —	8	314	432
Паязджане («Распаўзліся па абшары...») — — — — —	4	52	372
Перабендзя («Перабендзя сляпы, стары...») — — — — —	5	198	267
Перад будучыняй («Стаім мы перад будучыняй нашай...») — — — — —	4	106	394
Перад бурай — — — — —	1	137	363
Перад вісельняй («Прыблуды з-пад Нявы крывавай...») — — — — —	2	38	275
Перад вясной — — — — —	1	263	395
Перад ночкай («Змеркла. Цёмнасць агні пале...») — — — — —	3	125	304
Перад Сёмухай — — — — —	1	136	363
Першамайская песня («Вось ідзе наш май вясёлы...») — — — — —	4	242	433
Першы снег («Халоднай пабелай магільна залёг...») — — — — —	4	46	371
Першыя песні — — — — —	1	104	357
Песенька для некаторых маладых людзей — — — — —	1	79	351
Песні вайны (I. Варожбы. II. Перад бурай. III. Склік. IV. Разлука. V. Засталіся нівы, сёлы. VI. Пабоішча) — — — — —	3	210	326
Песня («Ах, адкуль жа гэта вестка...») — — — — —	3	163	312
Песня («Бяжыць шыбка ручаінка...») — — — — —	2	188	321
Песня («Гнаны Янка доляй...») — — — — —	4	114	398
Песня («Зайшло ўжо сонейка, цень лёг на гонейка...») — — — — —	3	121	303
Песня («Каб была я перапёлкай...») — — — — —	3	175	315
Песня («Ой, рана, рана войска ўставала...») — — — — —	5	110	248
Песня («Па зімовай па дарожцы...») — — — — —	2	183	321
Песня («Там, гэі, на ліпе на расахатай...») — — — — —	2	26	271
Песня («Як крыніца льецца, рвецца...») — — — — —	4	28	362
Песня аб вайне грамадзянскай — — — — —	6	220	417
Песня аб песнях — — — — —	1	180	374
Песня будаўніцтву («Прыйдзе новы — а мудры гісторык...») — — — — —	5	13	224
Песня вольнага чалавека — — — — —	1	197	382
Песня жней — — — — —	1	90	353
Песня жнеяў («Бор наш высокі над усе бары...») — — — — —	2	97	297
Песня званара («На высокай гарэ, дзе ніхто не арэ...») — — — — —	2	96	297
Песня і казка («Песня і казка...») — — — — —	4	95	389
Песня і сіла («Дайце разгону, прастору...») — — — — —	2	153	315

Песня мая («Песня мая не ўзышла сярод кветак...») —	3	29	277
Песня сiроткі («Трэба мне, сiротцы, доля...») — — —	3	142	308
Песня сонцу («Вольным гоманам хвоек высокіх...») —	2	105	300
Песня трактарысткі («Трактар, мілы трактар...») —	5	85	245
Песня-байка («З-за далёку, з-пад усходу...») — — —	2	67	285
Песняй толькі («Песняй толькі на свеце жыву я...») —	3	172	314
Песня-казка («Гэй! далёка за морам за сiнім...») —	2	180	320
Песняру («Эй, ужо годзе песень маркотных, пясняр!..») —	2	229	327
Песняру-беларусу («Пытаеш ты, якім быць трэба...») —	2	65	284
Пісателі Беларускай ССР, дэлегаты Першага Всесо- юзнага с'езда — товарищу Сталіну — — — — —	8	303	430
Пісателі о Конституцыі — — — — —	8	165	403
Пісьмо в рэдакцыю <газеты «Новая Русь»> — — —	8	11	363
Пісьменнікам Заходняй Беларусі — — — — —	8	344	436
Пісьменнікі БССР пратэстуюць супроць фашыстоўска- га суда над тав. Тарашкевічам — — — — —	8	300	430
Піянэрскае («Будзь гатоў ты, ваяка малы...») — —	4	152	411
Плача восень («Плача восень за акном...») — — —	4	26	361
Плачуць мае песні — — — — —	1	183	375
Паднялась Беларусь — — — — —	8	209	416
«Позненька сонца сягонне ўстала...» — — — — —	4	249	434
«Позненька ўстала сонца сягонне...» — — — — —	4	249	434
Пойдзем... — — — — —	1	96	354
Покуль сонца ўзыйдзе... — — — — —	1	143	365
Поле («Поле маё, поле!..») — — — — —	2	189	322
Поле роднае — — — — —	1	148	367
Пра вялікага Сталіна песня мая — — — — —	8	206	415
Правадыру народаў вялікаму Сталіну — — — — —	8	313	432
Прад сьвітаннем («Ціха... Бачце: штось варушыцца...») —	2	91	294
Праз вайну — — — — —	1	123	359
Праз гультайства («Праз гультайства, праз нядбаль- ства...») — — — — —	4	162	412
«Праз што плачаш, мужычок?..» — — — — —	3	141	308
Пралетарская калыханка («Спі, дзіцё! У змроку ночы...») — — — — —	4	244	433
Прамiнулі дзянькі... («Прамiнулі дзянькі...») — — —	5	158	258
<Прамова на VI юбілейным пленуме ССП СССР у Кіеве, прысвечаным 125-годдзю з дня нараджэння Т. Р. Шаўчэнкі> — — — — —	8	192	410
<Прамова на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 35-годдзю літаратурнай дзейнасці> — — — — —	8	203	414
<Прамова на юбілейным вечары, прысвечаным 15-год- дзю літаратурнай працы> — — — — —	8	92	385
Прамова народнага паэта Янкі Купалы на пашыраным пленуме Аргкамітэта ССП СССР — — — — —	8	129	397
Прапаўшае дзіця — — — — —	8	9	362
Прарок («Сярод маны, сярод насмешкаў...») — — —	3	83	293

Праступнік	1	155	368
Пратэст пісьменнікаў БССР	8	297	429
Прафесару Б. Эпімах-Шыпілу з Новым 1910 годам («Дружным ходам, год за годам...»)	2	103	300
Прафесару п. Б.Эпімах-Шыпілу («Не смуціся, панок, што няшчасце прыйшло...»)	2	141	312
«Працаваў я ў полі...»	4	184	417
Працай дружнай, калектыўнай («Працай дружнай, ка- лектыўнай...»)	5	8	222
Працуй	1	212	387
Праявы («Што за плач такі здаецца...»)	3	199	323
Прывет беларусскаму слову!	8	252	421
Прывет братскаго беларусскаго народа	8	325	433
Прыветствіе советских писателей Лиге американских писателей	8	341	435
Прыветствія «Літаратурнай газете»	8	342	435
Против фашистских вандалов, против поджигателей войны!	8	317	432
Пры выпіўцы	1	112	358
Пры скаціне	1	223	389
Прывет вам... («Прывет вам, вольныя паэты...»)	5	80	244
Прывітанне («Зноў я з вамі, са сваімі...»)	2	151	315
Прышла восень...	1	146	366
Прымакі	7	182	385
Прыпеўка	1	116	358
Прыстаў я жыць... («Прыстаў я жыць на белым све- це...»)	3	67	289
Прычынна	6	262	421
Прыяцелі («Два дружкі — груган з ваўком...»)	2	53	280
Пушча («Гэтай цемрай гэтай ночай...»)	4	247	434
Пчолы («Мой сад калодамі абведзен мёдных пчол...»)	4	35	365
Пчолы і трутні («Стаў даводзіць селяніну...»)	3	182	319
Пятровы час («Вот часіна! вот агніста...»)	2	193	322
Пяць сенатараў («Іх сышлося пяцёх на крывіцкіх па- лэх...»)	4	79	384
Развейся, туман... («Развейся туман, расплывіцесь хма- ры...»)	2	14	267
Разлад	1	154	368
Расійскія чыгункі («Кожны ведае ў Расіі...»)	3	179	316
Раскіданае гняздо	7	204	386
Расшумеўся лес зялёны... («Расшумеўся лес зялёны...»)	5	153	257
Рвіся, думка!.. («Покі старасць неўдалая...»)	3	95	297
Рвуцца сілы	1	188	376
<Речь на юбилейном VII пленуме ССП СССР, посвя- щенном 1000-летию армянского эпоса «Давид Сасун- ский»>	8	195	411
Роднае слова («Магутнае слова, ты, роднае слова!..»)	2	35	274

Роднае слова («Пад навалай крыўдаў многія сталецці...») —————	2	136	311
Родны дом («Ці любіш дом? свой родны дом...») —	2	222	328
Родны, любімы Іосіф Вісарыёнавіч! —————	8	309	431
Родныя песні —————	1	97	355
Рунь («Абходзіў зважна гаспадар...») —————	4	45	371
Русалка («Дайце галінку, дайце павесіцца...») —	3	70	289
Рэчка («Між гор — далінаю — за вёску...») —	3	9	272
Сад («Галлё панадна разлапушыў...») —————	3	9	272
Сам нападуняешся вялікай радасцю —————	8	137	398
Самалёту «Максім Горкі» («І не ад варожае кулі ў бітве...») —————	5	51	235
Самая интересная вистреча — весь съезд —————	8	142	399
Сардэчнае прывітанне большавіцкай «Правде»! —	8	169	405
Сасонка («А хто ж, хто сасонку...») —————	4	208	427
Саўка ды Грышка («Саўка ды Грышка ладзілі дуду...») —	4	183	417
Саха і валы («Я цэлы свет кармлю сабой...») —	2	142	313
Саха —————	1	235	391
Свайму народу («Табе, народ мой, згібнуты ў аковах...») —————	4	29	362
Сват («Гэй, лінь там у чарку! Вы ж ціха быць, хлопцы...») —————	2	16	268
Сватаная —————	1	245	393
Сваякам па гутарцы («Што вам песняй, братнім словам...») —————	3	93	296
Сваякі («Раз абселі Беларуса...») —————	3	219	327
Свет мой ясны! Свет спакойны!» —————	5	185	265
Светлай памяці Уладзіслава Эпімах-Шыпілы («Здалёк ад роднай стараны...») —————	3	204	324
Светлыі образ —————	8	331	434
Свінапас і стрынатка («Свінапас, злавіўшы здрадна...») —	3	197	323
Світае («Эй, годзе ўжо спаць! Уставайце!..») —	4	55	373
«Сваю судьбу я наўсёгда связал с судьбай пролетарскай рэвалюцыі...» —————	8	127	396
Святая праўда («О, колькі гора з водкі ў нас...») —	2	203	324
Святкаванні Купалы ў Вільні —————	8	24	366
Святочныя вершы («Не пра быўшае кайданнае...») —	5	105	247
Святы Андрэй Баболя. Мучанік Беларускі —	2	225	338
Святы Андрэй Баболя. Мучанік Беларускі за веру —	2	228	338
Сей, вольны сейбіт! («Сей, вольны сейбіт!..») —	4	132	406
Сейбіт («Сей жа, сей, сейбіток...») —————	4	239	432
Сельскія могілкі («Люблю я могілкі з каплічкай...») —	2	133	310
Селянін і конь («Пад гарою ў селяніна...») —	3	186	319
Сёмуха («Нарэшце па віхрах, па сцюжы...») —	3	10	273
Сірочая доля («Цяжка сірацінцы...») —————	2	173	319
Скорбь беларускіх пісателёў —————	8	321	433
Слава бясстрашным —————	8	178	408

Слава табе, Армія!.. («За лясы шумлівыя...»)	5	156	258
Слава творцу новага, шчаслівага жыцця	8	158	402
Слова аб палку Ігаравым	4	209	427
Слова аб палку Ігаравым, Ігара, сына Святаслаўлева, унука Алегава	4	190	418
Слугам алтарным («Не папе рымскаму служу...»)	3	52	286
Смейся!.. («Ха-ха-ха-ха! Будзь весел, кінь хныкаць...»)	4		357
Смерць забойцам А. М. Горкага («Гэтакай подласці, гэ-такай здрады...»)	5	124	251
Смутна мне, Божа! («Смутна мне, Божа! Куды я ні гля-ну...»)	2	211	325
Снег («Залягла, як пасцель...»)	2	94	296
«Снілася дзяўчыне...»	3	156	311
Создадим песні о прекрасной Родине	8	147	400
Соленая	1	273	398
Сон («Заглянь сыноч, у соннік...»)	4	36	365
Сон («Не помню дня і той мінуты...»)	1	131	361
Сон на кургане	7	34	372
Сон на куццю	1	278	399
Сон	6	230	419
Сонечнаму Шата Руставелі («Грузінка, і сонца, і снеж-ныя горы...»)	5	114	249
Сонца свяціла нам аднолькава («Сонца свяціла нам аднолькава...»)	5	149	256
Сонцу («Ой ты, маё сонца...»)	5	54	236
Сосны («Сосны выносныя...»)	5	58	238
Спадчына («Ад прадзедаў спакон вякоў...»)	4	43	369
Спека («Прыскам пылае і жарам...»)	3	48	284
Справа беларускага нацыянальнага гімна	8	90	384
Справа незалежнасці Беларусі за мінулы год	8	81	381
Спрасоння	1	92	353
Спроба актавы	1	121	359
Спусташэнне	1	231	391
Сталин — пример во всем	8	207	416
Станогае Ліха («Станогае Ліха-Нядоля...»)	3	171	314
Старцы	1	240	392
Старыя акопы («Уздоўж Дняпра ляглі яны — ако-пы...»)	5	57	237
Старыя праўды на новы лад	8	7	362
Створым літаратуру, лепшую ў свеце	8	143	399
Страх («Ці з ласкі, ці з няласкі Божай...»)	2	21	270
«Страхі жыцця», драма ў 3-х актах Ф.Аляхновіча	8	89	383
Страшны вір («Ёсць месца, дзе ў поўнач над рэч-кай...»)	3	191	322
Стужа збліжаецца («Сонца хаваецца ў хмары...»)	2	243	270
Суд ідзе («О, смерць вам, панове, ксёнжэнта, маг-наці...»)	5	23	227

Суды («На суды павялі яе звязанай...») —————	3	109	301
«Сумна, сумна жыць на свеце...» —————	1	150	367
Супроць катаржнага прысуду над Грамадой —————	8	294	429
Сцёпка Жук —————	1	259	395
Сыйду... («Сыйду са сцежкі я тваей...») —————	4	12	358
Сын і маці («Мамка, мамка, нам сягоння...») ———	4	98	390
Сын і маці («Мамка, мамка! Што так плачаш?...») ———	4	55	374
Сыны («Сыноў бацька сваіх кліча...») —————	5	52	235
Сыходзіш, вёска, з яснай явы... («Як сон маркотны, нежаданы...») —————	4	176	415
Сэрца і думка мне кажа... («Сэрца і думка мне кажа...») —	5	142	255
Сэрца спытай... («Прыгледзься днём яснаму сонцу...») —	2	126	306
Сяброўцам па долі («Покі маю ад сэрца патолі...») —	2	151	315
Сявец («На заўтра, к налеццю...») —————	4	44	370
Сядзь тут, пад крыжам... («Сядзь тут, пад крыжам, сядзь, аддыхні!...») —————	2	161	317
Сярод магіл («Сярод магіл, на плечы ўзняўшы крыж свой, стапу...») —————	4	17	359
Сярод раз'юшаных сатрапаў... («Сярод раз'юшаных са- трапаў...») —————	3	208	325
Сяўцу —————	1	227	390
Табе, правадыр... («Табе, правадыр, мае песні і думы...») —	5	90	246
Таварыш мой («Ідзе за мной услед касцісты, бледны труп...») —————	4	10	358
Тае снег... («Тае снег, таюць сковы зімы ледзяніс- тыя...») —————	3	113	301
Таей даўгажданай («Чакаў яе, чакаў з трывогай...») —	4	11	358
Так... не... —————	1	263	396
Там —————	1	70	349
Таполя —————	6	244	420
Тарасова доля —————	6	171	414
Тарасова ноч —————	6	268	422
Тканне намёткі —————	1	165	370
То не рыцары з князем... («То не рыцары з князем...») —	5	118	250
То не шум баравы... («То не шум баравы...») ———	5	35	230
Товаришу Сталіну —————	8	351	437
Торжышча —————	8	70	379
Трохкутніку Магілёўскай фабрыкі штучнага шоўку —	8	306	430
Тры арліцы («Ой, далёка заляцелі...») —————	5	137	253
Тры Будрысы —————	1	267	396
Тры дарогі («Ідуць тры сцежкі з хаты...») —————	2	215	326
Тры пары дня («Прыйдзе світанне да маёй хаткі...») —	3	229	329
Трэба нам песень («Трэба нам песень не гэткіх, што некалі...») —————	5	33	229
Тут і там («Вы тут гуляеце, панове...») —————	2	98	298
Тутэйшы («На чужы розум я не ўмею браць...») —	3	168	313
Тутэйшыя —————	7	263	389

Ты з Заходняй, я з Усходняй («Ты з Заходняй, я з Усходняй...»)	5	157	258
Ты мне песню спей, дзяўчына... («Ты мне песню спей, дзяўчына...»)	5	150	257
Ты прыйдзі... («Ты прыйдзі ка мне вясною...»)	3	47	284
Ты, зялёная дубрава... («Ты, зялёная дубрава...»)	3	55	287
1914-ты («Сыходзіш ты туды, скуль не прыходзяць...»)	3	218	326
<Тэлеграма ўдзельнікам антыфашысцкага мітыngu пра- стаўнікоў беларускай моладзі>	8	278	427
У бяссонную ноч («Ах, як страшна мне гэта бяссонная ноч!..»)	3	158	311
У вучылішча («Клумах з кніжкамi пад пахай!..»)	3	154	310
У вырай («Гэй, вольныя птахі, саколія дзеці!..»)	4	91	388
У вырай («Зашумела нудна восень...»)	4	34	364
У дарозе («Цёмна, сумна ў сонным полі...»)	4	28	362
У зялёным садочку («Ой, не раз удваёчку...»)	1	54	345
У зялёным садочку («У зялёным садочку...»)	1	168	370
У купальскую ноч («Цёплым летам на Купалле...»)	3	23	277
У лесе («Калі бывае мне маркотна...»)	4	145	410
У людзей і ў нас	1	275	398
У мгле («Маркотна хаджу па зямлі ў тумане...»)	4	238	432
<У Музеі Адама Міцкевіча>	8	345	436
У ночным царстве («Скрыпяць трухляцінай асіны...»)	3	107	300
У Піліпаўку	6	41	401
У рэдакцыю газ<еты> «Савецкая Беларусь»	8	107	388
<У рэдакцыю газеты «Наша ніва»>	8	19	364
У свет («Эй, зямелька, загон ты мой чорны!..»)	2	220	327
У хорамах («Узносілі муры...»)	4	37	366
«У часе, калі пан над намі...»	4	251	434
У чужой старане («Тут далёка, ў чужой старане...»)	3	65	288
У Чэхаславакіі	8	152	401
У шынку («Што заснуў там, шынкар? Гэй, сякі ты, такі!..»)	2	48	279
Уваскрасэнне польскага універсітэта ў Вільні	8	56	374
Ударніку («Рабочым і калгасным...»)	5	14	225
Удосвітак («Яшчэ певень пець не масціцца...»)	4	38	367
Ужо днее («З-пад сонных вод Нёмана, з-пад хвой Бе- лавежы...»)	2	29	272
Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату!	8	260	423
Узніміся, Сцяг Чырвоны! («Узніміся, Сцяг Чырвоны!..»)	4	181	417
Украіна («Украіна, цвеце любы...»)	5	49	235
Уладыслаў, сын Ігната Эпімах-Шыпілы	8	38	370
Улетку («Соладка ўлетку ў дзень ройны...»)	4	144	410
Урывак з драматычнай паэмы	7	127	377
Урывак з паэмы («Дзе змары чэзлі, то зноў віслі...»)	6	59	404
Усе разам	1	99	356

«Усе свае сілы, усе свае парывы думак і сэрца аддаю на ажыццяўленне гэтай вялікай ідэі — пабудовы сацыялізму...» —————	8	124	395
Успаміны (Замест каляднага апавядання) —————	4	248	434
Успаміны —————	8	172	406
Устань —————	1	142	365
Уступ да паэмы —————	6	51	402
Усяночная («Усяночная...») —————	4	79	384
Ў вечным боры... («Ў вечным боры цемнатворы...») —	3	54	287
Ўвесь да дна... («Ўвесь да дна трэба выпіць свой келіх жыцця...») —————	4	14	359
Ўсё саюзы... («Ўсё саюзы ў беларусаў...») —————	2	41	276
Ўспомні!.. («Ўспомні, як згубіш крыллі арліныя...») —	3	209	325
Ўсюды лета... («Ўсюды лета, лета...») —————	3	160	311
Фінлянцыі («З чорнай памрокі ў праменні зарніцаў...») —	5	162	259
Фэлькава вяселле («Вось і вяселейка...») —————	2	38	275
Хай жа вам так не здаецца —————	1	102	356
Хай рунь красуе... —————	8	45	372
Хатка («Пахінулася...») —————	2	188	322
Хаўруснікам («Gazeta Codzienna...») —————	3	177	315
Хаўтурны марш («Гэтак звоняць! А так званы...») —	4	201	422
Хвалююцца морскія хвалі... («Хвалююцца морскія хвалі...») —————	5	42	231
Хлеб —————	1	116	358
Хлопчык і лётчык («Мой мілы таварыш, мой лётчык...») —————	5	66	240
Хлопчык і лётчык на вайне («Мой мілы таварыш, мой лётчык...») —————	5	175	262
Хмарка і маладзік («Над задумаю ніў...») —————	3	71	289
Хмары і думы («Чорныя хмары па небе плывуць...») —	2	19	269
Холадна... («Холадна, холадна ў хатцы маея...») —	3	100	299
Хохлік («Як зайграе ў лесе хохлік...») —————	3	17	276
«Хоць ты, сэрца, лопні, трэсні...» —————	1	181	374
Хрыстос васкрос!.. («Хрыстос васкрос!.. Усюды радасць...») —————	3	51	285
Хто к лесу, а хто к бесу —————	8	8	362
«Хто паліў нам хаты...» —————	4	248	434
Хто ты гэткі? («Хто ты гэткі?...») —————	2	8	263
Царскія дары («Цар грозны, маскоўскі — вясёлы...») —	4	141	410
Цару неба й зямлі («За што, о Божа праведны, магучы...») —————	3	85	293
«Цемната і слата...» —————	3	187	320
Ці ж гэта многа?! —————	1	142	364
Ці ж не доля мая?! («І нашто ж мне воля вольная...») —	3	108	300
Ці маем мы права выракацца роднай мовы? —————	8	34	370
Ці ты знаеш старонку? («Ці ты знаеш старонку?...») —	4	190	418

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца? («З плачам думка-песня льецца...») —————	2	162	317
Ці ты чуеш?.. («Ці ты чуеш, дзяўчынка...») ———	3	125	305
Ці хто думаў... («Ці хто думаў, ці хто сніў...») ———	4	173	414
Цішку Гартнаму («Многа поля з добрай доляй...») —	4	118	399
«Цяжка мне, цяжка, слуге беспрытоннаму...» ———	1	130	361
Чаго б я хацеў —————	1	55	345
Чаго нам трэба —————	1	217	388
Чаго хмурыцца?.. («Чаго хмурыцца...») —————	2	7	263
Чалавеку («Ці ты чуеш, як стогне віхура...») ———	3	102	299
Чаму плача песня наша? —————	8	26	366
Чаму? («Няма для духа вольнага граніцы, меры...») —	4	19	359
Чараўнік («Трох сыноў чараўнік на свет белы вы- водзіў...») —————	3	56	287
Чары («Покі світкі не стыдаўся...») —————	1	146	366
Чары («Покі Юрка не меў чына...») —————	2	203	325
Час быў тады... («Час быў тады, калі ў поле...») —	5	133	253
Час! («Час склікаці ўжо грамаду...») —————	4	33	364
Чатыры крыжы («Як Лявон прашчаўся з хатай...») —	3	36	280
Чвэрць года вайны —————	8	50	372
Чорны Бог («У караўніцах амшалых...») ———	2	87	292
Чорныя вочы —————	1	245	393
Чудо, созданное большевиками —————	8	133	397
Чужым («Мы вас прынялі хлебам і соляй...») ———	3	151	310
Чым хата багата («Усяго пакрысе...») —————	3	92	296
Чым чорт не шуціць —————	8	31	367
«Чын», герб і лапаць («Заспрачаліся «чын» з гер- бам...») —————	3	178	316
Чырвонай Арміі паходы («Ты паслухай, наш мар- шал...») —————	5	119	250
Шавец —————	1	250	394
Шаг у шаг... («Шаг у шаг, ваякі-хлопцы!..») ———	4	180	417
Шарада № 1 («Гэй, ты, першая мая!..») ———	3	182	318
Шарада № 2 («Эх, памыйся, мой дружок...») ———	3	190	321
Шарада № 3 («Калі возьмеш першае...») ———	3	200	323
Шарада № 4 («Першы — муж вучоны, важны...») —	3	202	324
Шарада № 5 («Вазьмі два склады...») —————	3	204	324
Шарада [№ 6] («Другая — першая...») ———	3	206	324
[Шарада № 7] («Як другая прыйдзе з першай...») —	3	206	325
[Шарада № 8] («Як другая з першай...») ———	3	207	325
Шлях мой... («Шлях мой не сцелецца сонцам і квет- камі...») —————	3	99	298
Шляхам гадоў («Як пацерку да пацеркі, за годам год...») —————	4	127	405
Шляхі («З Масквы, з Крамля на ўсе староны...») —	5	143	255
Шоў я пушчаю... («Шоў я пушчаю аднойчы...») —	5	76	243
Што было сном, тое стала явай —————	8	134	398

Што мы бачым на вуліцы («Вот жаўнерыкі ідуць...») —	4	185	417
«Што ні год, памяншаюцца сілы...» —————	1	275	398
Што ты спіш? —————	1	66	347
«Шуман» («Ці то летам, ці зімою...») —————	2	99	298
Шуміць шумненька гаёк —————	1	125	360
Шчаслівасць («Мець бы мне крыллі саколія...») —	2	155	316
Шчасце («Мы гонімся часта за мараю блуднай...») —	1	89	353
Шчасце («Ты гаворыш, суседзе, што на свеце ўсё едзе...») —————	2	207	325
Эй, скажы, мужычок!.. —————	1	209	386
Эпіграма («Што клёпкі трэцяй не стае...») ———	1	264	396
Эпіграма на самога сябе («Завуць мяне Янук Купа- ла...») —————	3	45	283
Эпіграмы («Ён і работнік грамадзянскі...», «То бела- рус, то палячок...», «У кавярні водзіць рэй і лад...», «Варшаўскіх брукаў марны франт...») —————	3	187	320
Я — калгасніца... («Я — калгасніца...») ———	5	39	231
Я («Прыдбаў я...») —————	4	246	433
Я ад вас далёка... («Я ад вас далёка, бацькаўскія го- ні...») —————	2	124	306
Я бачыў —————	1	87	352
«Я відзеў душы сільныя...» —————	1	197	382
Я з гордасцю выбіраю свой народны ўрад ———	8	170	405
Я і воля мая («Мы радзілісь на свет...») ———	2	99	298
Я казак — не казак... («Я казак — не казак...») —	3	44	282
Я люблю («Я люблю ўсходы нашых палеткаў...») —	3	79	292
«Я мець ад кагосьці...» —————	3	220	327
Я мужык-беларус —————	1	200	383
Я не для вас —————	1	135	363
Я не паэта —————	1	170	371
«Я не плачу над братняй магілай...» ———	2	101	299
Я не сокал —————	1	179	373
«Я нясу вам дар...» —————	2	149	315
<«Я с радостью приветствую это решение Советского правительства...»> —————	8	194	411
Я хацеў бы... («Я хацеў бы душу адшукаці такую...») —	3	122	304
Явар («За пакутнай за гарою...») —————	2	75	287
Явар і каліна («Песняй вясны лебядзінаю...») ———	2	110	301
«Як вазьму жалейку ў рукі...» —————	2	165	318
Як кароль ў паход выходзіў... —————	1	282	400
«Як не выйдуць чарнасотнікі...» —————	2	20	269
Як пайду я, пайду... —————	1	186	375
Як спытаюцца нас («Прыйдучь людзі з Усходу...») —	3	46	283
Як тут весела спяваці? («Як тут весела спяваці...») —	2	170	319
Як у госці сын прыехаў... («Як у госці сын пры- ехаў...») —————	5	73	243
Як у казцы —————	8	54	373

Як у лесе зацвіталі... («Як у лесе зацвіталі...») — —	3	14	274
Як у повесці («Шлях. Каля шляху лес хілки...») — —	3	34	279
Як цені («Ідуць народы з лета ў лета...») — — — —	4	49	372
Як я молада была... («Як я молада была...») — — — —	5	67	241
Як я полем іду... («Як я полем іду, гнецца колас ка мне...») — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2	88	293
Як яны ваююць — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8	29	367
Якія —	1	213	387
Якубу Коласу («Жыві у радасці і ў шчасці...») — —	5	87	245
Якубу Коласу («Як калісь спявалі...») — — — — — —	5	27	229
Яна і я —	6	106	408
Янка і свабода («Прачытаўшы у газеце...») — — — —	3	178	316
Янка Канцавы — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	109	358
Японскім самураям («Грозіць мікада Саветам...») — —	5	135	253
«Яснае сонца позненька ўстала...» — — — — — — — — — —	4	249	434
Ястраб («Дзе голуб з галубкай варкуе, сядзіць...») — —	3	126	305
Ястраб, лісіца й певень («Неяк, стрэўшыся няўмыс- не...») — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3	180	317
Яшчэ вісеў на блізкім ліхтары... («Яшчэ вісеў на блізкім ліхтары...») — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4	252	434
Яшчэ прыйдзе вясна («Не пужайся, што здрадныя хмары...») — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2	25	271



ДАПАЎНЕННІ ДА ПАПЯРЭДНІХ ТАМОЎ

Не плюй у карытца... —————	7	376
<У рэдакцыю газ. «Звязда»> —————	8	376
Да А. С. Новікава-Прыбоя —————	9	376
Да А. С. Новікава-Прыбоя —————	9	376
Да А. С. Новікава-Прыбоя —————	10	377
Дарчыя надпісы —————	11	

КАЛЕКТЫЎНАЕ

У Народны Камісарыят асветы Беларусі —————	12	377
У Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саветаў БССР —————	13	377
Да навуковых і культурных дзеячоў і працоўных усяго свету ———	14	377
Адозва да культурных дзеячоў і працаўнікоў СССР і ўсяго свету ———	16	380
<Віншаванне А. Гурло> —————	19	380
Стойкаму большавіку — прывітанне! —————	19	381
Рэзалюцыя пратэсту пісьменнікаў БССР —————	20	381
Сацыялістычны рахунак —————	21	381
Памяці Эдуарда Багрыцкага —————	25	381
Протест беларусских общественных деятелей против зверств германских властей, чинимых над народом Белоруссии ———	26	382

СЛУЖБОВЫЯ ДАКУМЕНТЫ

№ 1. Прыблізны месячны каштарыс па рэдагаванню часопіса «Беларускае жыццё» —————	32	382
№ 2. Каштарыс часопіса «Беларускае жыццё» з 15 красавіка да 15 мая 1920 г. —————	33	382
№ 4. Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Вольны сцяг» № 5 (7) —————	34	382

* Першая калонка лічбаў — старонкі тэкстаў, другая — каментарыяў.

№ 5. Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Зоркі»	
№ 4 —————	36 382
№ 6. Ведамасць на выплату ганарару аўтарам часопіса «Зоркі»	
№ 5 —————	38 382

ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ —————	43
---------------------------------	----

ДАДАТАК

ДАКУМЕНТЫ ДА «ЛЕТАПІСУ ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ»

Мінск. 1919 год —————	285
Мінск. 1921 год —————	290
Еўпаторыя. 1924 год —————	292
1925 год. Паездка за мяжу —————	294
1927 год —————	296
1928—1930 гады —————	302
1932—1934 гады. Стварэнне Саюза пісьменнікаў —————	306
1935 год. 30-годдзе літаратурнай дзейнасці —————	330
1937 год. Супрацоўнік Інстытута літаратуры —————	343
1940—1941 гады. З біяграфічнай хронікі —————	346
1942 год —————	362
Запісы —————	372
Кнігі з уласнаручным подпісам Янкі Купалы —————	373
Заўвагі —————	374
Каментарыі —————	375
Алфавітны даведнік —————	383

Купала Я.

К92 Поўны збор твораў: У 9 т. Т. 9, кн. 2. Дапаўненні да папярэдніх тамоў; Летапіс жыцця і творчасці; Дадатак/ Янка Купала.— Мн.; Маст. літ., 2003.— 414 с., [4] л. іл.

ISBN 985-02-0661-6.

Другая кніга дзевятага тома завяршае выданне Поўнага збору твораў Янкі Купалы.

УДК 821.161.3+821.161.3.09

ББК 84(4Бен)+83.3(4Бен)



Літаратурна-мастацкае выданне

КУПАЛА ЯНКА

*Поўны збор твораў
у дзевяці тамах*

Том 9

Кніга другая

*Дапаўненні да папярэдніх тамоў
Летапіс жыцця і творчасці
Дадатак*

Рэдактар *Н. І. Семашкевіч*
Мастак *М. Р. Казлоў*

Мастацкі рэдактар *Л. М. Рудакоўская*
Тэхнічны рэдактар *В. І. Барута*


Стылістычныя рэдактары *Л. А. Дзядзюля, Я. А. Бебель*

Падпісана да друку з дыяпазітываў 1.12.03. Фармат 84×108¹/₃₂. Папера афсетная № 1.
Гарнітура Літаратурная. Высокі друк з ФПФ. Умоўн. друк. арк. 21,84 + 0,42 укл.
Улік.-выд. арк. 23,85. Тыраж 5800 экз. Заказ 2477.

Выдавецкае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Мастацкая літаратура»
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 3 ад 28.11.2002.
220600, Мінск, праспект Машэрава, 11.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфічны камбінат імя Я. Коласа».
220600, Мінск, вул. Чырвоная, 23.

ISBN 985-02-0661-6



9 789850 206619

